

І. С. НЕКРАШЭВІЧ

Інстытут Беларускае Культуры

РУСКА-РАСІЙСКІ
ВОЎНІК



П Р А Д М О В А.

Мэта гэтага „Беларуска-Расійскага слоўніка“—даць дапамогу пры чытаньні сучасных беларускіх выданьняў тым асобам, якія хаця й маюць або элементарна-тэорэтычнае, або практычнае знаёмства з жывой беларускай мовай, але яшчэ ня зусім дакладна ўяўляюць сабе тое слоўнікавае багацьце, якім ўладае сучасная навукова-літаратурная беларуская мова ў параўнаньні з мовай расійскай.

Паказанай мэтай тлумачыцца тая асаблівасьць слоўніка, што тут значная ўвага накіравана на словы і тэрміны, ужываныя ў навукова-літаратурнай мове.

З іншых асаблівасьцяў слоўніка трэба адзначыць наступныя:

а) У слоўнік унесены, як правіла, тыя беларускія словы, што адрозьніваюцца ад расійскіх слоў або па вымове й транскрыпцыі або па сэнсу.

б) З так званых „чужаземных“ слоў запісаны толькі тыя словы, якія можна лічыць „абеларушанымі“, г. зн., тыя словы, што падлягаюць прыцыпам беларускага правапісу.

в) Для падзешаўленьня выданьня ў мэтах даступнасьці яго для шырокіх колаў грамадзянства словы, як правіла, выпісаны бяз прыкладаў (у праціўным выпадку слоўнік разросься-бы ў некалькі разоў болей). Прыклады дадзены толькі да некаторых слоў, пераважна тых, што выпісаны беспасрэдна з твораў сучасных аўтараў.

г) Граматычныя абазначэньні даюцца ў слоўніку толькі агульныя (да іменьнікаў толькі паказаньні роду „м“, „ж“, „н“ без абазначэньня роднага склону). Наагул пры карыстаньні слоўнікам патрабуецца знаёмства з элементарнай граматыкай беларускае мовы (Б. Тарашкевіча або Я. Лёсіка).

Пры ўкладаньні слоўніка меліся на ўвазе наступныя слоўнікі й зборнікі слоўнікавага матар’ялу.

1. Словарь Белорусского наречия, составленный **И. И. Новичем**. Изд. Отд. Рус. языка и словесности Имп. Академии Наук. СПб. 1870 г.

2. **М. Гарэцкі**. Невялічкі Беларуска-Маскоўскі слоўнік. Рэд. Я. Станкеўчыка. Выд. 2-е. Вільня. 1921 г.

3. **М. Байкоў і М. Гарэцкі**. Практычны Расійска-Беларускі слоўнік. Менск. 1924 г.

4. А. К. Сержпудоўскі. Кароткі Беларуска-Рускі слоўнічак (рукапіс).

5. А. Д. Ярушэвіч. Беларускі слоўнік (рукапіс; зьмешчаны беларускія словы без перакладу).

6. Беларуская Навуковая Тэрмінолёгія. Выд. Інстытуту Беларускае Культуры. Менск. 1922—24 гг. Вып. I—VI.

7. Рукапісы яшчэ не надрукованых тэрмінолёгіяў у апрацоўцы Камісіяў Інстытуту Беларускае Культуры: Зоолёгічнай, Юрыдычнай і Гістарычнай, а таксама Вайсковай тэрмінолёгіі, апрацаванай Вайсковай Падкамісіяй пры ІБК.

Апроч таго, меўся пад рукамі Беларуска-Польска-Расійскі слоўнік Я. Ціхінскага (рукапіс Інстытуту Беларускае Культуры). Гэты слоўнік служыў для правэркі слоўнікавага матар'ялу, дадзенага ў іншых слоўніках. Быў прыняты пад увагу і „Смоленский Областной словарь“ У. Дабравольскага.

Пэўная колькасць слоў выпісана для слоўніка й беспасярэдня з твораў беларускіх пісьменьнікаў. Прыняты пад увагу найноўшыя выданні гэтых твораў, хаця зусім зразумела, што за той кароткі час, у які быў напісан слоўнік (4 мес.), ня было магчымасці дакладна прааналізаваць кожнага пісьменьніка й прышлося абмежавацца толькі некаторымі характэрнымі словамі.

Урэшце, вельмі важнае значэнне ў справе ўкладання слоўніка меў зложаны С. Некрашэвічам сумесна з М. Байковым „Падробны Расійска-Беларускі слоўнік“. Амаль што двухгадовая праца над гэтым слоўнікам значна палегчыла сыстэматызацыю слоўнікавага матар'ялу.

У справе ўкладання слоўніка беларускае навукова-літаратурнае мовы істотнае значэнне мела й дзейнасць Інстытуту Беларускае Культуры ў складзе яго сяброў да моманту рэарганізацыі. Навуковыя тэрміны, якія ўвашлі ў слоўнік, абавязаны сваёй апрацоўкай Інстытуту Беларускае Культуры.

Зразумела таксама, што толькі пры ўмове існавання такога асяродку навуковае чыннасці ў Беларусі, якім зьяўляецца Інстытут Беларускае Культуры, стала магчымым весці слоўнікавую працу на больш пэўным грунце, чымся гэта было раней.

Аднак зразумела, што кароткі тэрмін працы й навіна справы не маглі не адбіцца на апрацоўцы слоўніка. Тут магчымы нахібы і апусчэнні, адзначыць якія павінна крытыка. Таксама з папярэдняга відаць, што гэты слоўнік яшчэ ня ёсць поўным слоўнікам беларускае мовы. Ён—толькі адзін крок да ўтварэння такога слоўніка.

С Ы П І С С К А Р А Ч Э Н Ь Н Я У.

А. Крыніцы слоўніка.

НТ₁—Беларуская Навуковая Тэрмінолёгія. Выпуск I. Элементарная матэматыка.

НТ₂—Тое-ж самае. Выпуск другі. Практыка і тэорыя літаратурнага мастацтва.

НТ₃—Тое-ж самае. Выпуск трэйці. Геаграфічныя і касмографічныя тэрміны і назовы нябесных цел.

НТ₄—Тое-ж самае. Выпуск чацьверты. Тэрмінолёгія лёгікі і псυχолёгіі.

НТ₅—Тое-ж самае. Выпуск пяты. Геолёгія, мінералёгія, крышталёграфія.

НТ₆—Тое-ж самае. Выпуск шосты. Ботаніка агульная і спецыяльная.

ЗТ Зоолёгічная тэрмінолёгія Прыродазнаўчае сэкцыі ІБК (рукапіс).

ЮТ Юрыдычная тэрмінолёгія, разгледжаная камісіяй ІБК па дакладу М. Гуткоўскага ў 1923-1924 г. г. (рукапіс).

ВТ—Вайсковая тэрмінолёгія (рукапіс).

МГ—Максім Гарэцкі. Невялічкі Беларуска-Маскоўскі слоўнічак. Вільня 1921 г.

БГ—М. Байкоў і М. Гарэцкі. Практычны расійска-беларускі слоўнік. М. 1924 г.

Нс.—И. Носович. Словарь белорусского наречия.

Нк.—Прыклады, дадзеныя для слоўніка С. М. Некрашэвічам.

Сержл.—Кароткі беларуска-расійскі слоўнічак Сержпудоўскага.

Ц.—Слоўнік Я. Ціхінскага.

Яр.—Слоўнік Ярушэвіча.

Я. Кол. Водг.—Якуб Колас. Водгульле. Менск. 1922 г.

Я. Кол. Н. З.—Яго-жа Новая Зямля. Пэма. Менск. 1922 г.

Ян. К. Шл. ж.—Янка Купала. Шляхам жыцця. Выд. 2-е. Вільня 123 г.

Ян. К. Спад.—Яго-жа Спадчына. Менск. 1923 г.

Ян. К. Безназ.—Яго-жа Безназоўнае. Менск. 1925 г.

Ян. К. Песьня аб п. І.—Яго-жа Пераклад „Слова о полку Игореве“. „Вольны Сыяг“, 1921 г. №№ 5—8.

Ян. К. Жал.—Яго-жа. Жалейка.

Ц. Гар.—С. Ц. Цішка Гартны. Сокі Цаліны. Раман у трох частках. І Бацькава воля. Бэрлін. 1922 г.

Баг.—Д. Б. Ф. Багушэвіч. Дудка Беларуска. Менск. 1922 г.

З. Б. На зач. г.—Зьмітрок Бядуля. На зачарованых гонях. Менск. 1923 г.

Я. Пад. р. н.—Ясакар (З. Бядуля). Пад родным небам. Менск. 1922 г.

М. Баг.—М. Багдановіч. Вянок.

Чар. Бос.—М. Чарот. Босыя на вогнішчы. Менск. 1922 г.

К. М.—К. Маркс і Ф. Энгэльская. Комуністычны маніфэст. Пераклад Я. Лёсіка. Менск. 1924 г.

Я. Л. Гр.—Язэп Лёсік. Пачатковая граматыка.

Я. Л. Сынт.—Яго-жа. Сынтакс беларускае мовы. Менск, 1925 г.

Гр.—Б. Тарашкевіч. Беларускае граматыка для школ Выд. 3-е. Вільня. 1920 г.

Б. Граматычныя адзначэнні

м.—іменьнік мужчынскага роду (імя существительное мужеского рода).

м. у.—імя мужчынскае ўласнае (імя собственное муж. р.).

ж.—іменьнік жаночага р. (імя существительное женск. р.).

ж. у.—імя жаночае ўласнае (імя собственное ж. р.).

н.—іменьнік ніякага р. (імя суц. среднего р.).

аг.—іменьнік агульны (імя суц. общего рода).

зб.—імя зборнае (імя собирательное).

прм.—прыметнік (прилагательное).

прс.—прыслоўе (наречие).

прм. (прс.) в. ст.—прыметнік (прыслоўе) вышэйшае ступені (сравнительной ступени).

прм. (прс.) н. ст.—прыметнік (прыслоўе) найвышэйшае ступені (превосходной ступени).

прыйм.—прыймецьнік (предлог).

выкл.—выклічнік (междометие).

зл.—злучнік (союз).

дзс.—дзеяслоў (глагол).

дзс. безас.—дзеяслоў безасабовага сэнсу (глагол в безличном значении)

звар.—зварот (обращение).

см.—смотри.

сп.—сравни.

Знак „==“ ужываецца для адзначэння блізказначнасці; прыцыповага значэння пастаўленыя блізказначніку на першым або на другім месцы ня мае.

Курсываная літара ў беларускім слове азначае націск.

А

А літара—а, о (безударное); *зл. злуч*—и, да (*Жыці з мужам, а багатым*. Ян. К. Шл. ж. 167. стр.); *зл. супр.*—а (*Ня вер каню ў дарозе, а жонцы дома*).

А—а *зл. злуч.*—и—и. (*Гэй капайце далаконы яміку магілу; а шырока, а глыбока, колькі хваце сілы*. Ян. К. Шл. ж. 148).

А, аб прыйм. *з мес.*—о, об, про (*што*); *з він.*—о, обо (*што*); *за, через, в продолжение*.

Абабак *м.*—березовик, чорны гриб.

Абабіцца—1) жениться; 2) стать похожим на бабу.

Абабіць *што, кого*—обить; побить, поколотить.

Абабраць—*см.* аббіраць.

Абавязак *м.*—обязанность, за-тельство, долг.

Абавязаны—обязанный.

Абавязвацца, зацца—обязываться, заться.

Абавязваць, заць *каго*—обязываць, зать.

Абавязкова—обязательно.

Абавязковасьць *ж.*—обязательность, долженствование.

Абавязковы—обязательный, долженствующий.

Абагаўленьне *н.*—обожествление. НТ₂.

Абагаўляць *што, каго*—обожествляць-ствить.

Абагнаць—*см.* абганяць.

Абаграваць, грэць *што*—отапливаць,—топить; *каго*—вздутъ плеткой.

Абагульненне *н.*—обобщение, резюме, мирование. НТ₂ і 4.

Абагульняць, ніць *што*—обобщаць,—щить; *под'итоживать, резюмировать*.

Абадва—*см.* абодва.

Абаджгаць *каго*—1) нажалить; 2) высечь.

Абадранец *м.*—оборванец, зимогор.

Абадраньне *н.*—оборвание.

Абадрацца—1) оборваться; 2) оцарапаться (*Да крыві абадраўся на сук*. Нс).

Ададраць—*см.* абдзіраць.

Абады—*мн. ч. от* вобад.

Абазнавацца, нацца—обозначаться,—наться; ошибаться.

Абазначаны—обозначенный.

Абазначаць, значыць *што*—обозначать,—чить.

Абазначэньне *н.*—обозначение. НТ₂.

Абакула *м.*—обманщик, плут, надувала.

Абакулены—надутый, обманутый.

Абакуленьне *н.*—надувательство, обман.

Абакульвацца, куліцца—даваться в обман, быть надутым.

Абакульваць, куліць *каго*—надуваць,—дутъ.

Абалоніна *ж.*—клетчатка, целюлеза. НТ₆.

Абалонка *ж.*—ободочка, перепонка. НТ₆.

Абалоньнікі—оболочники (зоол. Tunicata). ЗТ.

Абамлелы—обомлевший.
Абамленьне *н.*—обморок, обморочное состояние.
Абапал *прим. з. род.*—по обеим сторонам (*Зялёны луг абапал Нёмна расьцілаўся* Я. Кол. НЗі); *прс.*—поперек.
Абапольна—совместно, пополам.
Абаранак, -начак *м.*—баранок, ночек.
Абараняцца, -ніцца—обороняться, -ниться; защищаться, -титься.
Абараняць, -ніць *каго, што*—оборонять, -нить; защищать, -тить.
Абарачацца, -раціцца, абярнуцца—1) оборачиваться, -ротиться, обернуться; 2) изворачиваться (*дэньгами*); 3) совращаться, изменять веру.
Абарачаць, -раціць *што*—оборачивать, -ротить; *каго*—совращать, -ратить.
Абарона *ж.*—оборона, защита.
Абаронец *м.*—защитник.
Абаронна—в оборонительном положении.
Абаронны—оборонительный, охранительный, охранный.
Абаронца *м.*—абаронец.
Абарот *м.*—оборот. (*Абарот зямлі навакол восі*. НТз).
Абаротка *ж.*—оборот (хозяйственный). *Даць грошы на абаротку*. Нс.
Абаротны—оборотный.
Абаснова *ж.*—обоснование, мотивировка. НТз.
Абаснованы—обоснованный, мотивированный.
Абасноўваць, наваць *што*—обосновывать, -вать, мотивировать.
Абач *выкл.*—ба, пожалуй, смотри.
Абачаны—усмотренный.

Абачны—видимый.
Абачыцца з кім—увидеться.
Абачыць *што, каго*—увидеть, усмотреть.
Аббіраць, абабраць *каго*—обирать, обобратить; грабить, обворовывать.
Аббізуньваць, -зуніць *каго*—отхлестать; обыгрывать, -грать.
Аббіўкі *м. мн.*—колосья, отбитые при молотье.
Аббіць *што*—обить; поколотить.
Аббрахаваць *каго*—обсчитать.
Аббрахаць *каго*—обругать, выругать.
Аббрызканы—обрызганный.
Аббрызкаць, -зкаць *што*—обрызгивать, -знуть.
Аббягаць, -бегчы *што*—оббегаць, -жать.
Абвадненьне *н.*—орошение. НТз.
Абвадняльны—оросительный. НТз.
Абвадняць, -ніць *што*—орошать, -росить.
Абважаны—обвешенный.
Абважваньне *н.*—обвес, шивание.
Абважваць, -важыць *каго*—обваживать, -весить.
Абвал *м.*—обвал. НТз.
Абвальвацца, -ліцца—обваливаться, -литься.
Абвандраваць *што*—обойти кругом в путешествии.
Абвестка *ж.*—объявление, повестка; афиша. НТз.
Абвесны лад (Гр.)—**аввяшчальны лад**.
Абвесьнік *м.*—осведомитель, информатор; бюллетень.
Абвесьціць—*см.* **аввяшчаць**.
Абвешчаны—объявленный.
Абвільгаценьне *н.*—увлажнение. НТз.
Абвінавальнік *м.*—обвинитель.

Абвінавальны—обвинительный.
Абвінавачаны—обвиненный, -няемый. ЮТ.
Авінавачаньне, -вачваньне *н.*—обвинение.
Абвінавачваць, -ваціць *каго*—обвинять, -нить.
Абвінаньне *н.*—обвивание, обертывание, окутывание.
Абвінацца, -нуцца—обвиваться, -виться; обертываться.
Абвінаць, -нуць *што*—обвивать, -вить; обернуть, окутывать.
Абвінуты—обвитый, обернутый.
Абвіслы—обвисший.
Абвісаць, -снуць—обвисать, -снуть.
Абвіхнуцца—промахнуться, обмануться.
Абвіхнуць *каго*—обмануть.
Абвод *м.*—обвод, периметр. НТз.
Абвыклы—привыкший.
Абвыкаць, -кнуць—привыкать, -кнуть.
Абвычка *ж.*—привычка.
Абвязваць, -заць *што*—обвязывать, -зять.
Абвянчаць *каго*—обвенчать.
Абвяргаць, -вергнуць *каго, што*—опровергать, -гнуть.
Абвяржэньне *н.*—опровержение. НТз.
Абвяшчальны—обвестительный; **лад**—изъявительное наклонение. (*ср.* **абвесны**)
Абвяшчаць, -весьціць *што*—объявлять, -вить; извещать, -вестить (*волю*); *каго*—оповещать, -вестить.
Абвяшчэньне *н.*—объявление, оповещение, извещение.
Абгаварэньне *н.*—обговорение, обсуждение.

Абгавораны—обговоренный; обсужденный.
Абгаворвацца—быть предметом разговора. Ц. Гар. С. Ц.
Абгаворваць, -гаварыць *што*—обговаривать, -ворить; обсуждать, -дить.
Абгалелы—оголевший, обнаженный, обнищавший.
Абгаленьне *н.*—оголение, обнажение, денудация. НТз.
Абгалець—обнищать, обеднеть
Абгалаць, -ліць *каго, што*—1) обривать, -рить; 2) грабить, ограбить.
Абгانیць *каго*—опозорить, опорочить.
Абганяць, абганяць *каго, што*—обгонять, обогнать.
Абгараць, -рэць—обгорать, -реть.
Абгарэлы—обгоревший.
Абгледжаны—осмотренный.
Абгледжваць, -лядаць, -ледзец *што*—осматривать, -треть.
Абгляд *м.*—осмотр.
Абгляданьне *н.*—осматривание.
Абголены—1) обритый; 2) ограбленный.
Абгорнваць, -гарнуць *што*—обвертывать, -вертеть.
Абгорнуты—обвернутый.
Абгрызак *м.*—огрызок, оглодок.
Абгрызаць, -рызыці *што*—огрызать, -зть.
Абдараваны—одаренный.
Абдараваньне *н.*—одаривание, -рение.
Абдароваць *каго*—одарить.
Абджыгаць *каго*—высечь розгою.
Абдзёубаны—оклеваный.
Абдзёубваць, -дзяўбаць *што*—оклевывать, -левать.
Абдзяжыць *каго*—высечь розгой или плетью (*ср.* **дзяга**.)

Абдзьмуханы—одутый.
 Абдзьмуханьне *н.*—одувание.
 Абдзьмухваць, мухаць *што*—
 одувать, дуть.
 Абдрапаны—оцарапанный.
 Абдрапвацца, рапацца — оца-
 рапывацца, паться.
 Абдрапваць, рапаць *што* —
 оцарапываць,—пать.
 Абдулы—опухлый, хший.
 Абдуманасць *ж.* — обдуман-
 ность. НТ₂.
 Абдуманы—обдуманный. НТ₂.
 Абдумваць, думаць *што*—об-
 думывать, думать.
 Абдураны—одураченный.
 Абдурваць, рыць *каго* — оду-
 рачивать, чить.
 Абед *м.*—обед.
 Абедзьве *займ. ж.*—обе.
 Аб'ежык *м.*—лесной сторож.
 Абезнадзеены—лишенный на-
 дежды.
 Абезнадзейвацца, дзейца — те-
 рять, потерять надежду.
 Абезнадзейваць, дзейць *каго*—
 лишать, шить надежды.
 Аб'ём *м.*—об'ем. НТ₁.
 Аб'ёмнасьць *ж.*—вместимость.
 НТ₁.
 Аб'ёмны—вместимый
 Аберуч—обеими руками.
 Абея, = абедзьве.
 Абжалены — обжалованный,
 обвиненный.
 Абжалваць, жаліць *каго* —
 обвинять, нить.
 Абжарваць, жарыць *што*—1)
 поджаривать, рить; 2) *каго*
 выпороть.
 Абжора *м.*—прожора.
 Абжывацца, жыцца—прожить
 долго на одном месте.
 Абібок *м.*—лежебок.
 Абіваць, біць *што*—обивать,
 -бить.

Абіральнік *м.*—избиратель.
 Абіральніца *ж.* — избиратель-
 ница.
 Абіральны—избирательный.
 Абіраць, браць *каго, што*—
 1) избирать, избрать; 2) вы-
 бирать, выбрать.
 Абіркі *м. мн. л.* остатки, хлам.
 Абіты обитый, оклеенный
 обоями.
 Абіцце *н.*—обои.
 Абкарнаць *што*—окоротить.
 Абкарханы абхарканый.
 Абкархаць *каго, што*—обхар-
 кать.
 Абкінуць *што*—окинуть (*взо-
 ром*) Ян. К. Сп. 83 стр.
 Абкітаваньне *н.* - обмазывание
 „китом“, замазкой.
 Абкітоўваць, таваць *што* —
 обмазывать, зать замазкой.
 Абкітоўка *ж.*—абкітаваньне.
 Абклад *м.*—обкладывание.
 Абкладаць, ласыці *што*—об-
 кладывать, обложить.
 Абкладзены—обложенный.
 Абкрасляць, крэсьліць *што*—
 обозначать, чить (*условными
 знаками*).
 Абкрывавіць, -вяніць *каго,
 што*—окровавить.
 Абкрэсьлены обозначенный
 условными знаками.
 Абкутваньне *н.* — окутывание,
 укутывание.
 Абкутвацца, тацца — окуты-
 ваться, таться; укутаться.
 Абкутваць, кутаць *што*—оку-
 тывать,—тать.
 Аблавухі—вислоухий, ушастый.
 Аблаены—обруганный (*см. аб-
 лаяць*).
 Аблаам *м.*—мех, шуба.
 Аблаплены—заплатанный.
 Аблапліваць, лапіць *што* —
 заплатывать, - тать; класть
 заплату (*на што*).
 Аблачынка *н.*—облачко.

Аблашчаны — обласканный,
 прирученный.
 Аблашчваньне *н.*—обласкива-
 ние.
 Аблаяць *каго*—обругать.
 Аблегчыся—*см. аблягацца*.
 Аблівацца, ліцца — облива-
 ться, литься.
 Абліваць, ліць *каго, што*—об-
 ливать, лить.
 Аблізацца, знуцца — облизы-
 ваться, знуться.
 Аблізаць, знуць *каго, што*—
 облизывать, знуть.
 Аблік *м.*—просчет.
 Аблік *м.*—*см. воблік*.
 Аблінаць—облинять.
 Аблінованы — разлинованный.
 Абліноўваць, наваць *што* —
 разлиновывать, вать.
 Аблічаны—обсчитанный.
 Аблічваньне *н.*—обсчет, обсчи-
 тывание.
 Аблічвацца, чыцца — обсчи-
 тываться, просчитываться,
 -таться.
 Аблічваць, чыць *каго*—обсчи-
 тывать, тать.
 Аблічка *ж.*—обсчет, просчет.
 Аблічча *н.*—обличье, облик,
 лицо; физиономия. НТ₄.
 Аблога *ж.*—1) запущенная ни-
 ва; 2) дерн; 3) осада.
 Аблогаваць—зарастать дерном.
 Аблогавы — принадлежащий
 запущенной ниве. (*Аблогавая
 сена*. Нс).
 Абложны—осадный. ВТ.
 Абложына *ж.*—аблога.
 Аблогі *мн. л.*—облака (*см. воб-
 лак*).
 Абломак *м.*—обломок.
 Абломкавы—обломочный.
 Аблона *ж.*—равнина, поляна.
 Аблонь *ж.* - лонье *н.* — *см.
 блонь*.
 Аблуда *ж.*—1) ошибка, заблуж-
 дение; 2) распутство.

Аблудна—1) ложно, лживо;
 (*Аблудна кляцца* Нс); 2) оши-
 бочно; 3) распутно жить.
 Аблудны—1) ложный, лживый;
 2) ошибочный; 3) распутный.
 Аблузгіваць, гаць *што*—очи-
 щать от шелухи. (*Аблузгі-
 ваць арэхі* Нс).
 Аблупежыць дрэва—ободрать,
 облупить дерево; *каго*—обы-
 грать.
 Аблуплены—голый, непокры-
 тый, лишенный покрова.
 Аблупляць, піць *што* — сні-
 мать верхний покров (*с чего*).
 (*Аблупіць зайца*. Нк).
 Аблыжны—ложный, лживый,
 клеветнический.
 Аблысець—облысеть, лишить-
 ся растительности.
 Аблюбаваць *каго, што*—облю-
 бовать, выбрать по вкусу.
 Аблюбенец *м.*—любимец, воз-
 любленный.
 Аблюбеніца, -бёнка *ж.*—воз-
 любленная, любимица.
 Аблюбёны—возлюбленный.
 Аблюбіць *каго*—возлюбить.
 Абляганьне *н.*—облокачивание.
 Аблягацца, легчыся *на што*—
 облокачиваться, котиться (*на
 што*).
 Аблямаваньне *н.*—окаймление,
 оторочка.
 Аблямаваць *што* — окаймить,
 оторочить.
 Аблямованы — окаймленный,
 отороченный.
 Аблямоўка *ж.*—оторочка.
 Аблямчыцца—сваляться, смять-
 ся.
 Аблямчыць *што* — свалять,
 смять.
 Абмалёваны—окрашенный.
 Абмалёваць, ляваць *што*—
 окрашивать, расить.
 Абмалотка *ж.*—обмолочение.

Абмалочваць, -лаціць *што*—
обмолачивать, -лотить.
Абмарочаны — обмороченный,
обманутый.
Абмарочванье *н.*— обморачи-
вание.
Абмарочваць, -рочыць *каго*—
обморочивать, -рочить; об-
мануть.
Абмасолены—обсушенный, за-
масленый.
Абмасольвацца, -соліцца — об-
сушиваться, -слиться; замас-
литься; пачкаться (*чем-либо*
жирным).
Абмасольваць, -солиць *што*—
обсушивать, -лить; запач-
кать (*чем-либо жирным*).
Абмаўленьне *н.*—оговор, окле-
ветание.
Абмаўляць, -мовіць *каго*—
оговаривать, -ворить (*кого*);
клеветать, наклеветать (*на*
кого).
Абмах *м.*—промах.
Абмахнуцца—обмануться; про-
махнуться.
Абмахнуць *каго* — провести,
обмануть.
Абмацаны—ощупанный.
Абмацаць, -мацаць *што*,—
ощупывать, -пать.
Абмацкам—ощупью (*ср.* *воб-*
мацкам).
Абмежаванье *н.*—ограниче-
ние. НТ₄.
Абмер *м.*—обмер, ошибка в
мере.
Абмерваць, -рыць *каго* об-
меривать, рить.
Абмеркаванье *н.*—обсужде-
ние, обдумывание, взвешива-
ние.
Абмеркаваць *што*—обдумаць,
обсудить, взвесить.
Абмін *м.*—обезд мимо.
Абмінаць, -нуць *каго, што*—
обезжать, обехать мимо.

Абмінуты—оставленный поза-
ди.
Абмова *ж.*—оговор.
Абмоўка *ж.*—1) ошибка в сло-
ве; 2) оговорка. НТ₂.
Абмоўлены—оклеветанный.
Абмоўнік *м.*—клеветник.
Абмоўны—клеветнический.
Абмурзаны — обслонявенный,
обпачканный.
Абмурзацца—засушиться, об-
пачкаться.
Абмурзаць *што* — засушить,
обслонявить, обпачкать.
Абмылка *ж.*—ошибка.
Абмылкова—ошибочно.
Абмылковасьць *ж.*—ошибоч-
ность.
Абмыляцца, -ліцца — у (*на*)
чым—ошибаться, -биться.
Абмяжваны—ограниченный.
Абмяжоўваць, -межаваць
што—ограничивать, -чить.
Абмякаць, -кнучь — обмокать,
-кнуть.
Абмяклы—обмокший.
Абнадзеены—обнадеженный.
Абнадзейвацца, -дзеіцца — об-
надеживаться, -дежиться.
Абнадзейваць, -дзеіць *каго*—
обнадеживать, -дежить.
Абнаўляцца, -навіцца — быть
обновляемым, -вленным.
Абначваць—переночевать.
Абнім *м.*—об'ятія. (*Абнім хва-*
робы НЗ ХХХ)
Абнова *ж.*—обновление. НТ₂.
Абноўка *ж.*—обновка.
Абношваць, -насіць, -н е с ь ц і
што—1) обнашивать, но-
сить, -нести; 2) занашивать
(*платье*).
Абноч—ночью.
Абнявольвацца, -воліцца — ли-
шатся, -шиться свободы.
Абняслава *ж.*—бесчестие; Ян.К.
(Безназ. 40) диффамация. НТ₂.

Абняславіць *каго*—обесчестить.
Або *зл.*—или; або-або—или-
или.
Абодва—оба (*ср.* *абадва*).
Абое *м. і ж.*—оба, обе.
Абойма *ж.*—об'ем, обхват.
Абора, -рына *ж.*—1) скотный
двор; 2) веревочка в лапте.
Аборак *м.*—сенокосная лоцин-
ка.
Абпальваць, -ліць *што* — об-
жигать, -жечь.
Абпараны — обваренный кипят-
ком.
Абпарванье *н.*—обваривание
кипятком.
Абпарвацца, -рыцца — обвари-
ваться, -риться кипятком.
Абпарваць, -рыць *што* — об-
варивать, -рить кипятком.
Абпелесаваць *каго*—наказать
плетью.
Абпляжыць *каго*—больно на-
казать.
Абплямлены—запятнанный.
Абплямлівацца, -міцца — запят-
нываться, -наться.
Абплямліваць, -міць *каго,*
што — запятнывать, -нать;
опорочивать, -чить.
Абплясканы—1) оттрепанный;
2) забрызганный.
Абпляскаць *што*—1) оттре-
пать; 2) забрызгать.
Абпэцканы—обпачканный.
Абпэцкацца—обпачкаться.
Абпэцкаць *што*—обпачкать.
Абрад *м.*—обряд. НТ₂.
Абрадавы—обрядовый.
Абражацца, -разіцца — оскорб-
ляться, -биться.
Абражаць, -разіць *каго* — ос-
корблять, -бить.
Абрыз *м.*—образ, икона; лик.
Абраза *ж.*—оскорбление.
Абразік, -зок *м.*—образок.
Абразінье *н.*—образина.
Абразьліва—оскорбительно.

Абразьлівы—оскорбительный.
Абразьнік *м.*—оскорбитель.
Абрам *м. у.*—Авраам.
Абранец *м.*—избранник.
Абраньніца *ж.*—избранница.
Абраны—избранный (*ср.* *аб-*
раць).
Абранье *н.*—избрание.
Абрасіцца—омочиться росой.
Абрасіць *што* — омочить ро-
сой.
Абрасьнелы — заплесневелый.
Абрасьнець—заплесневеть.
(*Капуста абрасьнела. Нс*).
Абрахаванье *н.*—1) подщи-
тывание; 2) обсчитывание.
Абрахованы—1) подсчитанный;
2) обсчитанный.
Абрахоўвацца, -хавацца — про-
считываться, -таться; обсчи-
таться.
Абрахоўваць, -хаваць *што* —
подсчитывать, -тать; *каго* —
обсчитывать, -тать.
Абрахоўка *ж.* — 1) подсчет;
2) обсчет; 3) просчет.
Абраць—*ср.* *абіраць*.
Аброжка *ж.*—собачий ошей-
ник.
Аброк *м.*—оброк.
Абротка, -роць *ж.*—недоуздок.
Абручны—обручный, податной.
Абрузлы — обрюзгший, опух-
лый.
Абрузнуць—обрюзгнуть, опух-
нуть.
Абруньваць, -руніць—зеленеть,
зазеленеть молодыми всхо-
дами (*ср.* *рунь*).
Абрус *м.*—скатерть.
Абруч *м.*—1) обруч; 2) кольцо.
Абручкаванье *н.*—кольцева-
ние (*бот*). НТ₆.
Абрыда *ж.*—мерзость, отвра-
щение.
Абрыдзіць, -рыдзіцца *каму*—
опротиветь, надоесть.

Абрыдлы—постылый, противный, мерзостный.
 Абрыднік *м.*—мерзавец.
 Абрыдніца *ж.*—мерзавка.
 Абрыднуць *каму*—опостылеть, опротиветь, надоест. (*Абрыдла гэта справа.* Я. Кол. НЗ III).
 Абрывны—абрыдлы.
 Абрывсыціць *што*—выждать, вытерпеть.
 Абрыв *м.*—очертание.
 Абрывсоўваць-саваць *што*—обрисовывать-совать.
 Абсадыца—усадить вокруг себя.
 Абсац *м.*—каблук (*ср.* абсас).
 Абскаржаны—обжалованный.
 Абскаржыць *што*—обжаловать.
 Абскрабаца—оцарапаться.
 Абскрабаць *што*—оцарапать.
 Абскубаць *што*—обрывать, выдергивать.
 Абсмакаваць *каго, што*—выбрать по вкусу, полюбить.
 Абсмакованы—выбранный по вкусу.
 Абсмоктаны—обсосанный.
 Абсмоктаваць,-смактаць *што*—обсасывать,-сосать.
 Абсмольваць,-маліць *што*—засмаливать,-молить; обжигать.
 Абсморганы—обдерганный, общипанный, оборванный.
 Абсморгаць *што*—1) обдергать, ощипать; 2) заносить (*платье*).
 Абсмуціць *каго*—опечалить.
 Абставіны *ж.* *мн.*—обстоятельства; обстановка.
 Абстаноўка *ж.*—обстановка (*сцены*) НТ₂.
 Абстаноўчы—обстановочный НТ₂.

Абструганы—обстроганный.
 Абстругаваць-гаць *што*—обстрогивать,-гать.
 Абстрыканы—обоженный крапивою.
 Абстрыкаць *каго, што*—обжечь крапивою (*ср.* стрыкачка).
 Абсьлізьненне *н.*—ослизнение (*абалонкі* НТ₆).
 Абсьцёбаны—высеченный розгою.
 Абсьцёбаць *каго*—высечь розгою.
 Абсяваць,-сеяць *што*—обсеивать,-сеять.
 Абсякаць,-сячы *што*—обрубать,-бить; обрезать, обрезать; *каго*—останавливать на слове, обрываць
 Абсядаць,-сесыці *што, каго*—окружать,-жить; осаждаць,-садить.
 Абтаўканы—вытолоченный.
 Абтаўкаць *што*—вытолотить.
 Абтропаны—оттрепанный.
 Абтропваць,-трапаць *што*—оттрепывать,-трепать.
 Абтынкаваць *што*—оштукатурить.
 Абтынкваны—оштукатуренный.
 Абуджаны—пробужденный.
 Абуджаца,-дзіца—пробуждаться,-будиться.
 Абуджаць,-дзіць *каго*—будить, пробудить.
 Абуджэньне *н.*—пробуждение.
 Абуза *ж.*—повесничание, шалопайство.
 Абузы—пасквильный, неприятный.
 Абузьнік *м.*—шалопай, повеса.
 Абузьніца *ж.*—шалопайка.
 Абумоўленасыць *ж.*—обусловленность;—моўлены—обусловленный. НТ₂.

Абумоўліваць,-мовіць *што*—обусловливать,-вить.
 Абураны—взволнованный, раздраженный.
 Абурваца,-рыца—раздражаться,-житься; взволноваться.
 Абурваць,-рыць *каго*—взволновать, привести в волнение, раздражать,-жить.
 Абурліваць *ж.*—раздражительность.
 Абурлівы—раздражительный, гневливый.
 Абурэньне *н.*—1) возмущение, (*Абурэньне магнасава.* НТ₃); 2) раздражение, негодование.
 Абутак *м.*—обувь.
 Абух *м.*—обух.
 Абуцьок *н.*—абутак.
 Абушок *м.*—уменьш. от *абух*.
 Абхаджэньне *н.*—обхождение, обращение.
 Абхадзіць (*ходзіць*), абайсыці (*абайці*) *каго, што*—обходить, обойти.
 Абход *м.*—обход, обхождение.
 Абходзіць *дзс.* *безас.*—трогает, обидно. (*Мяне мала што гэта абходзіць.* Нк).
 Абхутваць,-таць *што*—окутывать,-тать.
 Абцас *м.*—абсас.
 Абцерабіць *што*—оттеревить, отсечь, оборвать.
 Абцінак *м.*—обрубок.
 Абцінаць,-цяць *што*—обрубать,-бить.
 Абціраньне *н.*—обтирание.
 Абціраць,-церці *што*—обтирать,-тереть.
 Абцугі *м.* *мн.*—клещи, щипцы.
 Абцужкі *м.* *мн.*—уменьш. от *абцугі*.
 Абцьвічаны—наказанный розгою.
 Абцьвічыць *каго*—наказать розгою.

Абцяжараны—отягощенный, обремененный.
 Абцяжарваць,-жарыць *каго*—отягощать,-готить; обременять,-нить.
 Абцяжаць,-цяжыць *каго*—отягощать,-готить.
 Абцяжлівы—притеснительный.
 Абцяжэньне *н.*—отягощение, притеснение.
 Абцяты—обрубленный (*ср.* абцінаць).
 Абчыкрыжыць *што*—окопывать, коротко остричь, огрызть. МГ
 Абчмарыць *каго*—высечь до крови розгою.
 Абчмурэлы—одуревший.
 Абчмурыць *каго*—обдурить.
 Абшар *м.*—край, пространство.
 Абшарпанец,-паньнік *м.*—оборванец, голодранец.
 Абшарпанка *ж.*—оборванка.
 Абшарпаны—оборванный.
 Абшарпаць,-паць *што*—оборвать.
 Абшарына *ж.* (З. Б. На зач. г. 11 с).—абшар.
 Абшаснуца—оступиться.
 Абшастаць *што*—обтаскать, обносить.
 Абшкумаціць *што*—разорвать в клочья.
 Абшлэпаны—1) отхлестанный; 2) забрызганный.
 Абшлэпаць *каго, што*—1) отхлестать; 2) забрызгать.
 Абшлындаца—обноситься.
 Абшлындаць—обегать, обойти.
 Абшмараваны—обпачканный.
 Абшмаравца—обпачкаться.
 Абшмароўваць,-раваць *што*—запачкивать,-чкать.
 Абшмульганы—обтертый, вытертый, заношенный.
 Абшмульгаца—обтереться, изорваться. (*Гузкі абшмульгаліся.* Нс).

Абшмулягаць *што*—обтереть, заносить.
 Абшмыгаць *каго*—оббегать.
 Абшуканы — 1) обысканный; 2) обманутый.
 Абшукваньне *н.*—1) обыскивание; 2) обманывание.
 Абшукваць, -каць *што*—обыскивать, -скать; *каго*—обманывать, -нуть.
 Абшуснуцца—повиснуть вниз, упасть.
 Абы *зл.*—лишь-бы, чтобы только; *часыцінка*—кое,нибудь,либо.
 Абыб *зл.*—только бы, чтобы только
 Абыдва=абодва.
 Абыдзе — где-то, где-нибудь, везде.
 Абыдзіннасьць *ж.*—обыденность, повседневность.
 Абыдзены—обыденный, повседневный. НТ₂.
 Абыдзень—1) ежедневно; 2) в течение одного дня.
 Абыманьне, -быманьне *н.*—объятие, обнимание.
 Абымацца, -бымацца, абняцца—обниматься, обняться.
 Абыймаць, абняць *каго, што*—обнимать, обнять.
 Абыйсьці, -быйці *каго, што*—обойти.
 Абыкалі—когда-угодно; когда-нибудь.
 Абыкаць, -быкнуць — привыкать, -кнуть.
 Абыкласць *ж.*—привычность
 Абыклы—привычный.
 Абыкуды—куда-нибудь, куда-угодно.
 Абынач—1) еженощно; 2) в течение ночи.
 Абыходзіцца, абыйсьціся *з кім, з чым*—обходиться, обойтись.

Абыходзіць, абыйсьці *каго, што*—обходить, обойти.
 Абыходлівасьць *ж.*—обходительность.
 Абыходлівы — обходительный.
 Абы-хто—кто-нибудь, каждый.
 Абычайлівасьць *ж.*—обычность, обходительность.
 Абычайлівы — обходительный.
 Абычайнасьць *ж.*—нравственность. НТ₂.
 Абычайнік *м.*—морализатор. НТ₂.
 Абычайны,—1) обыкновенный; 2) нравственный. НТ₂.
 Абычка *ж.*—привычка. (*Абычку мае драцца Нс*).
 Абычай—чей-нибудь.
 Абышто—кое-что, что-нибудь.
 Абыяк—кое-как, как-нибудь.
 Абыяка—безразлично.
 Абыякасьць *ж.*—безразличие.
 Абыякі — 1) какой угодно; 2) безразличный, индифферентный.
 Абэржа *ж.*—машина (Я. Кол. НЗ. 230 стр.)
 Абэцэда *ж.*—азбука (*латинская*).
 Абызвечаны — искалеченный, изуродованный, изувеченный.
 Абызвечваць, -вечыць *каго, што* — изувечивать, -чить; искалечить.
 Абызверыцца—потерять веру.
 Абызвініць-няць *каго*—снять, снять вину (*с каго*).
 Абысьненне *н.*—объяснение.
 Абысьняльны — объяснительный.
 Абысьняць, -ніць *што* — обьяснять, -нить.
 Абыцадла *н.*—азбука, алфавит (*ср. абэцэда*).
 Абыцадлавы, -дловы — алфавитный.
 Абыцанка *ж.*, -цаньне *н.*—обещание, обет.

Абяцаны—обещанный.
 Абяцацца—обещаться.
 Абяцаць *што*—обещать.
 Абыяднаньне *н.*—объединение, ассоциация.
 Абыяднаны—объединенный.
 Абыяднацца—объединяться.
 Азадзень *м.*—овод.
 Агай *выкл.*—ох, ах (*негодование и удивление*).
 Авалашыць *каго*—охолостить, оскопить.
 Аванс *м.*—аванс.
 Авансаваць *каго, што*—авансировать.
 Авантура *ж.*—1) авантюра; 2) шалость.
 Авантурнік, -турысты *м.*—авантюрист, пройдоха, плут.
 Авантурніца *ж.*—авантюристка.
 Авантуры — авантюристический.
 Авантурыць — авантюричить; проказничать.
 Аваплены — обмазанный известью; оштукатуренный.
 Авапліваць, -пліць *што*—обмазывать известью, штукатурить (*ср. вапна*).
 Авёс *м.*—овёс
 Авечка *ж.*—овца, овечка.
 Авечы—овечий.
 Авінавачваць — *см. абвінавачваць*.
 Аво *выкл.*—вот.
 Аво-ж *выкл.*—вот же.
 Авоз *м.*—ход под овином.
 Авосьжа *выкл.*—вот же.
 Авохці (*мне*) *выкл.*—горе (*мне*).
 Авяваць *што*—обвеать. (*Горкім смуткам авявае*. Я. Кол. НЗ. VII).
 Ага *выкл.*—1) ага; 2) да, так.
 Агалелы=згалелы.
 Агаліцца,—1) оголеться; 2) обриться.

Агаліць *каго, што*—1) оголеть; 2) обрить.
 Аганены,—охуленный.
 Аганьваць, -ніць *каго*—охуливать, -лить.
 Агарнуць *каго, што*—обернуть.
 Агарод *м.*—*см. гарод*.
 Агароджваць, -радзіць *што*—ограждать, -радить, огораживать, -родить.
 Агарожа *ж.*—ограда.
 Агата, -тка *ж. у.*—Агафья.
 Агаткі *ж. мн. л.*—кошачьи лапки (бот. *Antennaria L.*).
 Ага-ту *выкл.*—1) ату (*понукание*); 2) тьфу (*презрение и досада*).
 Агіда *ж.*—1) гадость, мерзость; 2) отвращение.
 Агідзьдзе *н.*—скверность.
 Агідзіцца—иметь отвращение (*к чему*).
 Агідзіць—омерзеть.
 Агідлівы, -гідны — отвратительный, мерзкий.
 Агіднік *м.*—сквернавец, мерзавец.
 Агідніца *ж.*—сквернавка, мерзавка.
 Агіднуць—опротиветь, омерзеть.
 Агледжаны—осмотренный.
 Агледзіны *ж. мн.*—смотрины, обзор. (*І ў белы дзень, і ў чорну ноч я ўсыцяж раблю агледзіны*. Ян. К. Спад. 7 стр.)
 Агледзецца, -дзець—*см. аглядацца*.
 Аглобля *ж.*—оглобля.
 Аглузьдзіцца, -луздацца—притти в беспамятство.
 Аглузьдзіць *каго*—привести в беспамятство.
 Аглумлены—обеспамятевший.
 Аглумленьне *н.*—одуренье, беспамятство.

Аглумляца-міцца — дуреть, одуреть, притти в беспам'ятство.
 Аглумляць, міць *каго* — одурять, -рять.
 Аглухлы — оглохший.
 Аглухнуць — оглохнуть.
 Агляд *м.* — осмотр, обзор; смотр.
 Аглядальнік *м.* — обозреватель.
 Агляданы — осмотренный несколько раз.
 Аглядацца, ледзецца — осматривать, -мотреться.
 Аглядаць, ледзецц *што, каго* — осматривать, -мотреть.
 Аглядач *м.* — см. аглядальнік.
 Агнєвіца *ж.* — антонов огонь.
 Агнєвы — огненный.
 Агністы — огненный, пламенивидный.
 Агнявіць *каго* — прогневить.
 Агнявокі — огнеглазый. (Я. Кол. НЗ VIII).
 Агняпаскі — огнепоясный, с огненным „пасам“. (Я. Кол. НЗ XXV).
 Агняпіс *м.* — огненные письмены. (Сонцаў агняпіс. Я. Кол. НЗ IV).
 Агнястойкасьць *ж.* — огнеупорность.
 Агнястойкі — огнеупорный. НТ_а.
 Агняхвал *м.* — огнепоклонник.
 Агняхвальства *н.* — огнепоклонение.
 Агняцвєт *м.* — огненный цветок (Праменіць даль Купальскі агняцвєт. З.Б.Пад. р. н. 6 ст.)
 Аголены — обритуый (см. агадць).
 Агонь *м.* — хвост. (Спадніцай верціць, як агонь. Я. Кол. НЗ II).
 Агонь *м.* — огонь.
 Агоньчык *м.* — огонек.
 Агоркны — прогоркший.
 Агоркнуць — прогоркнуть; оп-

Агоўтацца — притти в спокойное состояние, успокоиться. МГ.
 Аграбаць *што* — огребать, за-гребать.
 Аграваньне *н.* — огревание.
 Агравацца, рэцца — согреваться, -реться.
 Аграваць, рэць *што* — согревать, -реть; *каго* — ударить, побить.
 Агранічаны — ограниченный (Агранічаны лік разьвязкаў. НТ₁).
 Агранічаць, нічыць *што* — ограничивать, -чить.
 Агрубець, рубнуць — загрубеть, стать грубым.
 Агрублы — загрубевший.
 Агрызак *м.* — обгрызок.
 Агрызаць, рызьці *што* — обгрызть, -зть.
 Агрэст *м.* — 1) крыжовник. (бот. Ribes grossularia); 2) grosсуляр. НТ_а.
 Агрэставыя — смородиновые (Grossulariaceae). НТ_а.
 Агрэты — 1) согреть; 2) побитый.
 Агрэх *м.* — незапаханное место.
 Агу *выкл.* — ох, ах.
 Агузак *м.* — комель. Сержп.
 Агул *м.* — гурт.
 Агулам — оптом; вообще.
 Агульна — вообще.
 Агульнавядомы — общеизвестный.
 Агульнае імя — нарицательное имя.
 Агульнадаступнасьць *ж.* — популярность; тупный — популярный НТ_а; общедоступный.
 Агульны — общий; оптовый, гуртовой.
 Агультаіца — облениться, (ср. гультай).
 Агурок — см. гурок.

Агурочнік *м.* — бурачник (бот. Borrago, Tomm); лекавы — огуречная трава (Borrago officinalis) НТ_а.
 Агынь — см. гынь.
 Адабраны — отобранный, из'ятый.
 Адабраньне *н.* — отобрание, из'ятие.
 Адабраць — отобрать.
 Адагнуць — отогнуть.
 Ададраць — отодрать.
 Адакп'ць — ответить колкостью, отомстить.
 Адаксьціца *ад чаго* — откеститься, отделаться.
 Адамашка *ж.* — камка, шелк узорчатый.
 Адамашкавы — камчатый.
 Адамкнуты — отпертый, отомкнутый.
 Адамкнуць — см. адмыкаць.
 Адапхаць, хнуць *каго, што* — отпихать, отопхнуть, оттолкнуть.
 Адараць *што* — отпахать.
 Адарваны — оторванный, отянутый, отвлеченный.
 Адарваньне *н.* — оторвание, отвлечение.
 Адарваць — см. адрываць.
 Адар'я *ж.* у. — Дар'я.
 Ад'асяродкавы — центробежный. НТ_а.
 Адбівальнік *м.* — отражатель, рефлектор. НТ_а.
 Адбіваньне *н.* — отбивание, отражение.
 Адбіваньне *н.* — отбивание, отбиваться, -биться; отражаться, -зиться; отпечатываться.
 Адбіваньне *н.* — отбивание, отбивать, -бить; отражать, -зять; *што* — отпечатывать.
 Адб'ітак *м.* — отражение, отпечаток.
 Адб'ітка *ж.* — оттиск, автотип. НТ_а.

Адб'іць *н.* — отбой; отражение.
 Адбой *м.* — отбой.
 Адбор *м.* — отбор.
 Адбываньне, быцьц *н.* — отбытие.
 Адбывацца, быцца — происходить, изойти; совершаться, -шиться.
 Адбываць, быць *што* — исполнять, -полнить; у сэнсе нпр. — от'езжать.
 Адвага *ж.* — отвага, смелость.
 Адважаны — отвешенный.
 Адважваньне *н.* — отвешивание.
 Адважваць, -важыць *што* — отвешивать, отвесить.
 Адвазіць, -везьці *каго, што* — отвозить, отвезти.
 Адвалока *ж.* — 1) проволока. Нс.; 2) отдаление. МГ.
 Адвалочваць, -лачыць *каго, што* — оттаскивать, -тащить.
 Адваротна — обратно.
 Адваротна - прапорцыянальны — обратно-пропорциональный. НТ₁.
 Адваротны — 1) обратный. (Адваротны стасунак. НТ₁); 2) противный. (Адваротныя людзі. Ц. Гар. С. Ц. 133).
 Адвахта *ж.* — гауптвахта. Нс.
 Адведваньне *н.* — посещение, визитация.
 Адведвацца - ведацца — посещать, наведываться, -даться.
 Адведваць, ведаць *што, каго* — отведывать, -дать; навестить.
 Адведзіны *ж. мн.* — визит, посещение.
 Адвеку — извечно.
 Адвечны — извечный, исконный.
 Адвільваць, -льнуць — уклоняться, -ниться; избегать, -гнуть.
 Адвільжэць — отсыреть.
 Адводак *м.* — отводок. НТ_а.
 Адводзіць - (вадзіць), -везьці *каго, што* — отводить, -вести.

Адвойстрыны—отточенный.
 Адвойстрываць, -войстрыць
што—оттачивать, отточить.
 Адвольна — произвольно, по воле.
 Адвольны—произвольный, самопроизвольный. (*Адвольны рух*. НТ.).
 Адгавець — отговор, кончить пост.
 Адгадваньне *н.*—отгадывание, угадывание.
 Адгадваць, -даць *што*—отгадывать, -дать.
 Адгадка *ж.*—отгадка.
 Адгалос *м.*—отзвук, отклик, эхо.
 Адгарнуць *кого*, *што*—отвернуть, отгресть.
 Адгор'е *н.*—отрог горной цепи. НТ.).
 Адгоцаць *што*—отбить, отплатить.
 Адгрызацца, -грызьціся — огрызаться, -знуться; дерзко ответить.
 Адгэтуль—отсюда.
 Аддаваць, -даць *што*—отдавать, -дать; возвращать, -ратить; *у сэнсе нпр.*—издавать запах.
 Аддалены—удаленный.
 Аддальваць, -даліць *каго*, *што*—удалять, -лить.
 Адданы—отданный.
 Адданьне *н.*—отдание, отдача.
 Аддараваны—отдаренный.
 Аддарваць, -рваць *каго чым*—отдаривать, -рить.
 Аддарунак *м.*—ответный подарок.
 Адзел *м.*—отдел, отделение; ведомство.
 Аддзірацца, -дзірацца — отдираться, отодраться; оторваться.
 Аддыханьне *н.*—отдохновение.
 Аддышка *ж.*—отдых, остановка.
 Аджа *зл.*—ведь, так, действительно.

Аджалкаваць—перестать жалеть.
 Аджывацца, -жыцца — ожидать, -жить.
 Аджыльле *н.*—апофиза. НТ.).
 Адзадак *м.*—задняя часть туши.
 Адзадку, -заду—сзади.
 Адзадні—задний.
 Адзежа, -дзежына, -дзежынка—*ж.*—одежда (*одна вещь*).
 Адзёнак *м.*—основание для скирды или стога. Сержп.
 Адзеньне *н.*—одежда, платье.
 Адзёр *м.*—1) корь (*боллезнь*); 2) палатка на дереве для пчелиных ульев. Сержп.
 Адзервянелы—одеревеневший.
 Адзервяненьне *н.*—одеревенение.
 Адзервянець—одеревенеть.
 Адзержаць *што*—получить, войти во владение (*чем*).
 Адзін *м.*—один.
 Адзінаццаты, -нанцаты — одиннадцатый.
 Адзінаццаць, -нанццаць — одиннадцать.
 Адзінец *м.*—одинокий. МГ.
 Адзінка *ж.*—единица.
 Адзінкавы—единичный (*Адзінкавы стасунак*. НТ.).
 Адзінота *ж.*—одиночество.
 Адзіноты—одинокий.
 Адзіноцтва *н.*—адзінота.
 Адзіночны—одиночный, единственный, единичный.
 Адзіночкі—одинёхонький.
 Адзнака *ж.*—знак, знак отличия; отметка.
 Адзначацца, -начыцца — отличаться, -читься; характеризоваться.
 Адзначаць, -начыць *што*—отмечать, -метить; характеризовать.
 Адзначны — отличительный. НТ.).
 Адзычаньне *н.*—отсоветывание.

Адзычваць, -зычыць *каму што*—отсоветывать, -вать.
 Адказ *м.*—1) ответ; 2) завещание.
 Адказваць, -заць *што*—1) отвечать, -тить; 2) завещать, -щать.
 Адказнасьць *ж.*—ответственность.
 Адказыны—ответственный.
 Адкальваць, -лоць *што*—откалывать, -лоть.
 Адкараскацца *ад чаго*—откарабкаться, отцепиться.
 Адкархвацца, -хнуцца — отхаркиваться, -хнуться.
 Адкасаны—отвороченный.
 Адкасацца, -снудца *ад каго*—отвязываться, -заться. (*Адкасьнецца вы са сваімі сватамі*. Ц. Гар. С. Ц. 113 стр).
 Адкаваць, -саць *што*—отворачивать, -ротить (*полы, рукава*).
 Адкасьць *што*—откосить.
 Адквітаньне *н.*—отцветание.
 Адквітаць, -вісьці—отцветать, -весть.
 Адквітваньне *н.*—отплата.
 Адквітваць, -таць *што*—отплачивать, -латить (*долг*).
 Адкідак *м.*—отбросок.
 Адкіданьне *н.*—отбрасывание.
 Адкідацца, -кінуцца *ад чаго*—отставать, отказываться, -заться. (*Хлопец адкінуўся ад дзяўчыны*. Нк).
 Адкідаць, -кінуць *што*—отбрасывать, отбросить; отвергать, -гнуть.
 Адклад *м.*—отложение. НТ.).
 Адкладаньне *н.*—откладывание, отсрочка.
 Адкладацца — быть откладываемым.
 Адкладаць, -класьці *што*—откладывать, отложить.
 Адкладка *ж.*—отсрочка.

Адклучаны—отколупанный.
 Адклучваць, -паць *што*—отколупывать, -пить.
 Адкошваць, -касьць *што*—откашивать, -откосить.
 Адкпіць—ответить колкостью, отомстить. (*ср.* адакпіць).
 Адкпіцца—отщутиться.
 Адкраскованы — отмеченный крестиком.
 Адкраскаваць *што*—отметить крестиком.
 Адкручваць, -круціць *што*—отвертывать, -теть.
 Адкрышаны—отломленный.
 Адкрышыцца—отломиться.
 Адкрышыць *што*—отломить.
 Адкуль—откуда, отколе.
 Адкупляцца, -піцца — откупаться, -пить.
 Адкупляць, -піць *што*—откупать, -пить.
 Адкупнік *м.*—откупщик.
 Адкупны—откупной.
 Адлега *ж.*—*см.* адліга.
 Адлегла—в отдалении.
 Адлегасьць *ж.*—отдаление, расстояние. НТ.).
 Адлеглы—отдаленный.
 Адлёт *м.*—отлёт.
 Адлётны—отлётный.
 Адліга *ж.*—1) оттепель НТ.); 2) облегчение.
 Адліглы—1) отходчивый (*нораў*); 2) оттепельный.
 Адлікаваць—отторжествовать.
 Адлінаваць *што*—отчертить, провести линию.
 Адліпак *м.*—отлепок.
 Адліпаць, -ліпнуць — отлипать, -лепиться.
 Адліплы—отлепившийся.
 Адлітаваць *што*—отлить из металла (*звон*).
 Адлітавацца—1) быть отлитым; 2) отпаяться.
 Адлічаны—отсчитанный.
 Адлічваньне *н.*—отсчитывание.

Адлічвацца, -чыцца — отсчитываться, таться.
Адлічваць, -чыць што — отсчитывать, тать.
Адлічэньне н. — учот, дисконт (*вэксаля* НТ₁).
Адломак м. — обломок, камлыга. НТ₅.
Адломкавы — обломочный (*-кавыя народы*. НТ₅).
Адлучаны — отделенный.
Адлучны — отдельный.
Адлучаць, -чыць каго, што — отлучать, чить; отделять, лить.
Адлучэньне н. — отделение, отчленение. НТ₅.
Адвязаць, -лезьці ад чаго — отлезать, лезть; отвязываться, отставать.
Адляжацца, -лежвацца — вылежаться, жывацца.
Адляпіць што — отлепить
Адляпіцца — отлепиться, отвязаться.
Адмакаць, -мокнуць — вымокать, вымокнуть.
Адмаладзец — помолодеть.
Адмарозіць, -рожваць што — отморозить, ражываць.
Адмаўленьне н. — отговаривание, отрицание; отказывание.
Адмаўляць, -мовіць што — отговаривать, -ворить; отрицать; отказывать, зать.
Адмена ж. — 1) перемена; изменение; 2) разновидность НТ₂; 3) фаза месяца. НТ₅.
Адменны — переменный, разновидности. НТ₆.
Адменьнік м. — вариант. НТ₂.
Адмерлы — отмерший, выморочный.
Адмесці — отместить.
Адметка ж. — отметка; отличие; ремарка. НТ₂.
Адметны — отличительный.
Адмова ж. — отказ; отрицание. НТ_{2, 5}.

Адмовіць — см. адмаўляць.
Адмовіцца ад чаго — отказать.
Адмоклы — вымокший.
Адмокнуць — см. адмакаць.
Адмоўе н. — отрицание. НТ₂.
Адмоўка ж. — отговорка.
Адмоўна — отрицательно.
Адмоўнасьць ж. — отрицательность; отрицание.
Адмоўны — отрицательный. (*Адмоўны лік-нае паняцце*. НТ_{3, 4}).
Адмываць, -мыць што (з затрыманьнем „ы“ ў адменах: адмыеш, адмые і г. д.) — отмывать, отмыть.
Адмыкаць, -дамкнуць што — отпирать, отпереть.
Адмяняцца, -ніцца — переменяться, ниться.
Адмяняць, -ніць што — переменять, нить.
Аднабокасьць ж. — односторонность. НТ₂.
Аднабокi — односторонний. НТ₂.
Аднабочны — аднабокi.
Аднаверш м. — моностих НТ₂.
Аднавок м. — циклоп (зоол. Cyclops). ЗТ.
Аднавокі — одноглазый.
Аднагадовы — однолетний.
Аднагалосьсе н. — зьяние. НТ₂.
Аднагодак м. — однолеток.
Аднагучна — однозвучно, монотонно.
Аднагучнасьць ж. — однозвучность, монотонность. НТ₂.
Аднагучны — однозвучный; монотонный; изотонический. НТ₂.
Аднагучча н. — аднагучнасьць.
Аднадзёнка ж. — поденка (зоол. Ephemera) ЗТ.
Аднадзённа — однодневно.
Аднадзённасьць ж. — однодневность.
Аднадзённы — однодневный.
Аднадум м. — единомышленник. МГ.

Аднадумны — единомышленный.
Аднадумства н. — единомыслие. МГ.
Аднае — род. падеж от мест. адна.
Адназнакавы — однозначный (*лік*) НТ₁.
Аднайменнасьць ж. — гомонимия. НТ₂.
Аднайменьнік м. — гомоним. НТ₂.
Аднайменны — гомонимический.
Аднак зл. — однако, но.
Аднакаленны — одноколенчатый.
Аднакапытны — однокопытный.
Аднакі, -кавы — одинаковый.
Аднакратны — однократный. НТ₁.
Аднакроць — однократно, один раз.
Адналетак м. — годовалый ребенок. Серж.
Адналетні — однолетний.
Адналісьценевыя — однодольные (бот. Monocotyledoneae). НТ₅.
Адналітарнік м. — тавтограмма. НТ₂.
Аднамерны верш — моноклическое стихотворение. НТ₂.
Аднамысны — единомышленный.
Аднапаверхавы — одноэтажный БГ.
Аднапастацьцёвасьць ж. — изоморфизм. НТ₅.
Аднапастацьцёвы — изоморфный.
Аднародавы — однополый (цветок.) НТ₅.
Аднародны — однородный. НТ₁.
Аднасіць — относить, стоптать (*боты*).
Аднаскладовы — односложный.
Аднастайна — однообразно; монотонно.
Аднастайнасьць ж. — однообразие, однообразность; монотонность. НТ₂.

Аднастайны — однообразный, монотонный. НТ_{2, 4}.
Аднасьцябловы — одностебельный. НТ₅.
Аднаўласцьцёвасьць н. — изотропность; -сьцёвы — изотропный. НТ₅.
Аднаўленьне н. — восстановление, возобновление НТ₂; воспроизведение НТ₁.
Аднаўляцца, -навіцца — возобновляться, виться.
Аднаўляць, -навіць што — возобновлять, -вить, восстанавливать, -вить.
Адначасна — одновременно, краткомерно. Нс.
Адначаснасьць ж. — одновременность; краткомерность.
Адначасны — одновременный; краткомерный.
Адначлен м. — одночлен. НТ₁.
Адніманьне н. — вычитание. НТ₁. (*ср. „адыманьне“*).
Аднімік м. — вычитаемое. НТ₁.
Аднава ж. — возобновление.
Адновіць — см. аднаўляць.
Аднолькава — одинаково.
Аднолькавы — одинаковый.
Адносіны ж. мн. — отношение. НТ_{1, 2, 4}.
Адноска ж. — ссылка. НТ₂.
Адносьнік м. — отношение, рапорт.
Адносны — относительный. (*Адносны лік; — тэрмін* НТ_{1, 4}).
Адноўчы — производительный.
Адношта — только что. Я. Л. Км.
Адны — мн. ч. от числ. „адзін“ — одни.
Аднэй — род. падеж от мест. адна — одной.
Адняяць — см. адымаць.
Адозва ж. — воззвание; прокламация. НТ₂.
Адонак м. — см. адзёнак.
Адонкі м. мн. — подонки, олойки.

Адсьцебаны - высеченный розгою.
 Адсьцебаць, цябаць *каго* — высечь розгою.
 Адсэнсу — безтолково. Нс.
 Адсяканьне *н.* — отсечение, удаление.
 Адсякацца — отсекается, отделяться.
 Адсякаць, сячы *што* — отсекать, сечь; удалять, -лить.
 Адсюль — отсюда, отселе.
 Адтамтуль — с другой стороны.
 Адтанчваць — отплясывать.
 Адтаўхваць (*хаць*), хнуць *што, каго* — отталкивать, толкнуть.
 Адтока *ж.* — рукав (*реки*). НТ₂ (*ср.* рамя).
 Адтоплены — вытопленный.
 Адтопляць, тапіць *што* — за-тапливать, топить.
 Адтрымальнік, мліваць — *см.* атрымальнік, мліваць
 Адубелы — отвердевший, оконеченный.
 Адубець — отвердеть, оконечеть.
 Адубяны — *см.* адубелы.
 Адубянець — *см.* адубець.
 Адузорны — трафаретный. НТ₂.
 Адукаваны — образованный.
 Адукаваньне *н.* — образование.
 Адукавацца — образоваться, просвещаться.
 Адукацыйны — образовательный.
 Адукацыя *ж.* (лат. education) — образование.
 Адумысловец *м.* — специалист. МГ.
 Адумыслы — специальный.
 Адумысля — специально.
 Адурвацца, рыцца — дуреть, одуреть; обеспамятеть.
 Адурваць, рыць *каго* — приводить в беспамятство, обманывать, -нуть
 Адурэлы — одурелый, очумелый, сумасшедший.

Адурэньне *н.* — одурение.
 Адурэць — одуреть, очуметь, сойти с ума.
 Адусюды, сюль — отовсюду, со всех сторон.
 Адухаўленьне *н.* — одушевление; одухотворение. НТ₂.
 Адухаўляць *каго, што* — одушевлять, одухотворять.
 Адухоўленасьць *ж.* — одушевленность, одухотворенность. НТ₂.
 Адухоўлены — одушевленный, одухотворенный. НТ₂.
 Адхаджваньне *н.* — отход; уход; отхаживание.
 Адхаджваць, хадзіць, адайці — отхаживать, отходить, отойти.
 Адхайвацца — приходит в чувство, оправляться. (*Хворы пачаў адхайвацца*. Нс.).
 Адхайваць, хаяць *каго* — приводить, вести в чувство; оживлять, -вить.
 Адхапваць, піць, пнуць *што* — отхватывать, -тять; выхватывать, выхватить.
 Адхапнуты — отхваченный, выхваченный.
 Адхвастаць *каго* — отодрать розгою.
 Адхіл *м.* — отклон; отворот, отгиб.
 Адхіленьне *н.* — отклонение. (*Адхіленьне магнэсавае стрэлкі* НТ₂); аномалия. (*Адхіленьні цеплавых* НТ₂).
 Адхільны — отворотный, с отворотом. (*Адхільны каўнер*. Нс.).
 Адхіляцца, ліцца *ад чаго* — отклоняться, -ниться.
 Адхіляць, ліць *што* — отклонять, -нить.
 Адхін *м.* — отклон.
 Адхінаны — отклоняемый.
 Адхінацца, нуцца *ад чаго* — отклоняться, -ниться; отворачиваться, -ротиться.

Адхінаць, нуць *што* — отклонять, -нить; отворачивать, -ротить.
 Адхінуты — отвороченный.
 Адхіснуцца *ад чаго* — быстро отклониться. МГ.
 Адхлан *м., -нь ж.* — прохлада; отдохновение.
 Адход *м.* — отход, уход, удаление.
 Адходзіць *дзс. безас.* — не достаёт.
 Адходліва — отходчиво.
 Адходлівасьць *ж.* — отходчивость.
 Адходлівы — отходчивый. (*Адходлівае сэрца* Нс.).
 Адходны — назначенный для отхода.
 Адхон *м.* — покатошь, отлогость, уклон.
 Адхонна — отлого.
 Адхонны — отлогий.
 Адхоплены — выхваченный.
 Адхуканы — отогретый дыханием.
 Адхукаць, хукаць *каго, што* — отогреть, греть дыханием.
 Адценьне *н.* — оттенок, нюанс. НТ₄.
 Адцін *м.* — отруб, отрез.
 Адцінак *м.* — отрубок; отрезок. (*Адцінак піраміды* НТ₁.)
 Адцінаньне *н.* — отсечение.
 Адцінацца, цяцца *ад чаго* — отсекается, -сечься; отрезаться.
 Адцінаць, цяць *што* — обру-бать, -бить; отрезывать, отрезать.
 Адціначак *м.* — умениш. от адцінак.
 Адцырканы — отдоенный.
 Адцыркваньне *н.* — отдаивание.
 Адцыркаць, цыркаць *што* — отдаивать, отдоить.
 Адцьвітаньне *н.* — отцветание.

Адцьвітаць, вісьці — отцветать, отцвести.
 Адцяг *м.* — оттяжка, оттягивание; отсрочка.
 Адцягаць, гнуць *каго, што* — оттягивать, оттянуть; отвлекать, отвлечь.
 Адцягнасьць *ж.* — отвлеченность. НТ₂.
 Адцягнены — оттянутый; отвлеченный. НТ_{2,4}.
 Адцягненьне *н.* — отвлечение, абстракция. НТ₄.
 Адцяпнуць *што* — оттяпнуть, отрубить.
 Адцяты — отрубленный, отсеченный.
 Адцяць, — *см.* адцінаць
 Адчай *м.* — отчаяние. МГ.
 Адчапіць, — *см.* адчэпліваць
 Адчаставаць *каго* — отпочтевать, попочтевать; (*в отриц. смысле*) — отколотить, лобить.
 Адчызна *ж.* — наследие (*со стороны отца*), *ср.* айчызна.
 Адчызны — наследственный, родовой.
 Адчыкнуць *што* — быстро отрезать.
 Адчыкрыжыць *што* — отрезать (*хлеб*).
 Адчынены — отворенный, открытый.
 Адчыненьне *н.* — открытие.
 Адчыняцца, - ніцца — открываться; -ряться; отворяться.
 Адчыняць, - ніць *што* — открывать, -рять; отворять, -рить.
 Адчыркнуты — отчеркнутый.
 Адчыркнуць *што* — отчеркнуть.
 Адчувальны — ошущающий, чувствующий. НТ₄.
 Адчуваньне *н.* — ощущение. НТ₄.
 Адчуваць, чуць *што* — ошущать, -тять.
 Адчувацца — ошущаться, чувствоваться.

Адчужаць, жыць што—отчуждать, -дять.
 Адчужэньне *н.*—отчуждение.
 Адчулены—приведенный в чувство.
 Адчуленьне *н.*—приведение в чувство.
 Адчульвацца, -ліцца—приходить, прийти в чувство.
 Адчульваць, -ліць каго—принимать, привести в чувство.
 Адчэпка *ж.*—отцепка.
 Адчэплены—отцепленный
 Адчэпліваць, -чаніць што—отцеплять, -пить.
 Адчэплівацца, -чаніцца—отцепляться, -пить; отвязываться, -заться.
 Адшабасаваць—отпраздновать шабас.
 Адшарпнуты—оторванный.
 Адшарпнуць што—оторвать.
 Адшаснуцца ад чаго—отскокить.
 Адшкадаваны, -дованы—преданный забвению.
 Адшкадаваньне *н.*—1) предание забвению; 2) компенсация.
 Адшкадоўваць, -даваць што—предавать, -дать забвению; каго—компенсировать.
 Адштурхаць, -турхваць, -хнуць каго, што—отбрасывать, отбросить.
 Адштурхнуты—отброшенный, оттолкнутый.
 Адшуканы—отысканный.
 Адшукваць каго, што—отыскать
 Адыйманьне—адыманьне.
 Адысьці—*см.* адхадзіць.
 Адылі—а далее, а потом; однако.
 Адыліж—а в самом деле, а ведь, а действительно, а так. (*Адыліж праўда. Нс.*)
 Адыманьне—отнятие; вычитание. НТ₁.

Адымаць, -няць што—отнимать, -нять; вычитать, -честь.
 Ажыўленьне *н.*—оживление. НТ₂.
 Ажыўляць, -жывіць каго—оживлять, -вить. НТ₂.
 Ажыцьцяўленьне *н.*—осуществление.
 Ажыцьцяўляць, -цьцёвіць што—осуществлять, -вить.
 Азаж *эл.*—да разве. Нс.
 Азадак *м.*—задняя часть тела.
 Азадзьдзе *н.*—зад.
 Азадкавы—из задней части тела. (*Азадкавае мяса. Нс.*)
 Азалаціць каго, што—озолотить, позолотить.
 Азалея *ж.*—азалея (*бот. Azalea L.*). НТ₆.
 Азард *м.*—азарт, вспыльчивость.
 Азардаваць, -вацца—горячиться, рисковать.
 Азардлівы—азартный, задорный.
 Азардоўна—в азарте, азартно.
 Азардоўны—азартный, горячий, вспыльчивый.
 А затым—а потом.
 Азвацца—отозваться, откликнуться.
 Аздабляць, -добіць што—украшать, -расить.
 Аздоба *ж.*—украшение.
 Аздобнасьць *ж.*—аздоба. Шл. ж. 161 стр.
 Азіміна *ж.*—озимь.
 Азірацца, -рнуцца—осматриваться, -реться.
 Азіраць, -рнуць што каго—осматривать, осмотреть.
 Азмысьляць, -мысьліць—осмыслять, -мыслить. НТ₂.
 Азнаёмлены—ознакомленный.
 Азнаёмленьне *н.*—ознакомление.
 Азнаёмлівацца, -міцца—ознакамливаться, -комиться.

Азнаёмліваць, -міць каго—ознакамливать, -комить.
 Азнаймавацца, -міцца—осведомляться, -миться.
 Азнаймаваць, -міць каго—оповещать, -вестить.
 Азнайменьне *н.*—оповещение.
 Азнака *ж.*—признак. (*Азнака паняцьця. НТ₄.*)
 Азначальны—определяющий.
 Азначаны—определенный.
 Азначаць, -чыць што—определять, -лить.
 Азначнік *м.*—определитель, индекс. НТ₇.
 Азначэньне *н.*—определение. НТ_{2,4}.
 Азноба *ж.*—1) простуда; 2) зависть. Нс.
 Азяленьне *н.*—омрачение, одурь.
 Азяляцца, -ліцца—омрачаться, -читься.
 Азярод *м.*—сушилка (*снопов и трав*).
 Азярына *ж.*—тона (*ідзе на луг, на азярыны. Я. Кол. НЗ. xviii.*)
 Ай *эл.*—или (*Ты ай ён?*); *выкл.* ах, ох.
 Айба *выкл.*—вот то-то; неужто.
 Айцец *м.*—отец.
 Айцоўскі—отеческий.
 Айцоўства *н.*—отцовство.
 Айчызна *ж.*—наследие по отцу.
 Айчыям *м.*—отчим.
 Айчына *н.*—отечество, отчизна.
 Акавітка—(лат. aqua и vita)—водка, настоенная на кореньях.
 Аказія *ж.*—(лат. occasio)—случай, происшествие.
 Акалелы—замерзший, озяблый, околевший, издохлый.
 Акалец—озябнуть, околеть, издохнуть.
 Акалечаны—изувеченный.
 Акалечаньне *н.*—изувечение.

Акалечваць, -чыць каго—изувечивать, -чить.
 Акараскацца ад чаго—отскребаться, отцепиться. Я. Кол. НЗш.
 Акаяны—окаянный, отчаянный.
 Акаяства *н.*—закоренелость в злодеяниях.
 Акалічнасьць *ж.*—обстоятельство. (*Акалічнасьць месца, часу*).
 Акалічны—побочный.
 Аканечнік *м.*—наконечник.
 Аканом *м.*—эконом, управляющий именем.
 Аканомны—экономный, бережливый, распорядительный.
 Аканчальна—окончательно. Я. Кол. НЗiv.
 Аканчальны—окончательный.
 Акачурыцца—помереть.
 Аквешце *н.*—околоцветник; покровы цветка. НТ₆.
 Аквяціць што—покрыть цветами. (*Аквяці лугавыя накосы. Шл. ж., 12с.*)
 Акенніца *ж.*—ставень.
 Акідаць, -кінуць што—окидать -нуть (глазами).
 Акіян *м.*—океан.
 Акіянскі—океанский.
 Аклейваць, -леіць—оклеивать, -леить.
 Аклікаць каго—окликать.
 Акло *н.*—*см.* вакно.
 Аколіца *ж.*—*см.* ваколіца.
 Акпёны—осмеянный.
 Акпіваць, -піць з каго—осмеивать, -меять.
 Акравак *м.*—отрезок.
 Акрадаць, -расьці каго—обкрадывать, обокрасть.
 Акраец *м.*—краюха хлеба.
 Акрайка *ж.*—кромка, оборка (*ср. крайка*).

Акрайчык *м.*—уменьш. от краец.
 Акрамя—акром.
 Акраса *ж.*—украшение.
 Акрасьленьне *н.*—определение, формулировка. НТ.
 Акрасьялец, расьялец *што*—определять, лить.
 Акром *прыйм. з р.*—кроме.
 Акруга *ж.*—округ.
 Акруговы—окружный.
 Акружак, *м.*—розетка (*листка*). НТ.
 Акружаны—окруженный.
 Акружна *ж.*—окружность. НТ.
 Акружыць *каго, што*—окружить.
 Акрутна—жестико, свирепо.
 Акрутнасьць *ж.*—жестокость, свирепость.
 Акрутны—жестокый, свирепый.
 Акручаны—обмотанный; обманутый.
 Акручванне *н.*—обматывание.
 Акручвацца, руціцца—обматываться, мотаться.
 Акручваць, руціць *што*—обматывать, мотать; *каго*—обманывать, обмануть.
 Акрываць, рыць *каго, што*—закутывать, тать; покрывать, рыть.
 Акрывачка *ж.*—оберточка. НТ.
 Акрытанасенныя—скрытосеменные. НТ.
 Акрыўка *ж.*—обертка. НТ.
 Акрыўце *н.*—покров (*цветка*). НТ.
 Акрыўцывы—покровный. (*Акрыўцывая тканка* НТ.)
 Акрэсьлены—определенный, формулированный.
 Акрэсьляць—*см.* акрасьялец.
 Аксаміт *м.*—бархат.
 Аксамітка *ж.*—бархатка (*бот. Flos africanus*).

Аksamітнік *м.*—бархатник. *бот. Amaranthus L*); жорсткі—бархатник колосистый (*Am. retroflexus L*). НТ.
 Аксамітны—бархатный.
 Аксён *м. у.*—Аксен, Авксентий.
 Аксінья *ж. у.*—Ксения.
 Акт *м.*—дзень.
 Актывы—актовый.
 Актор *м.*—актер.
 Акторка *ж.*—актриса.
 Акторскі—актерский.
 Акульбачаны—оседланный.
 Акульбачваць, бачыць *каго*—оседлывать, лать.
 Акулярыца *ж.*—очковая змея (*Naja tripudians*) ЗТ.
 Акуляры *ж. мн.*—очки.
 Акурат—точно, как раз.
 Акуцьце *н.*—оковы. Шл. ж. 50.
 Акцыз *ж.*—акциз.
 Акцызнік *м.*—акцизный чиновник.
 Акцыйны—акционерный.
 Акцыя *ж.*—акция; происшествие (*устар.*).
 Акцэнтаваньне *н.*—акцентуация.
 Акцэнтаваць—акцентировать.
 Акшчыны—окрещенный.
 Акыш *выкл.*—брысь, згинь! (*Адыйдзі-жа! акыш!* ЗБ. Пад р. н. 84).
 Аладка *ж.*—оладья, блинчик.
 Алавяны—свинцовый (*сп. валавяны*).
 Але *зл.*—1) но, же 2) да, так, верно.
 Але-ж—да, правда, так (*утверждение*).
 Алей *м.*—растительное масло; земны—масло горное (=нафта). НТ.
 Алейнік *м.*—маслобойник.
 Алейніца *ж.*—1) торговка маслом; 2) глиняный сосуд для конопляного масла.
 Алейны—масленный; маслянистый.

Алейня *ж.*—маслобойня.
 Алейць *што*—маслить, смазывать маслом.
 Алёкса *м. ц.*—Алексей.
 Алень *м.*—олень.
 Аленьчык *м.*—оленок (*зоол. Tragulus*) ЗТ.
 Алёс *м.*—топь, болото.
 Алёсісты—болотистый.
 Алесь *м. ц.*—Александр.
 Алёся *ж. ц.*—Александра.
 Алешнік *м.*—ольховник.
 Алешына *ж.*—ольха.
 Аліва *ж.*—деревянное масло.
 Аліўны—оливковый, из деревянного масла.
 Аловак *м.*—карандаш.
 Аловачак *м.*—уменьш. от аловак.
 Альбо *зл.*—или.
 Альбо-ж *зл.*—да разве. *Альбо-ж я ведаю.*
 Алькерык *м.*—альков. Серж.
 Альняніна *ж.*—льняной холст.
 Альняны—льняной.
 Альтана *ж.*—чердак, балкон.
 Альтанка *ж.*—садовая беседка.
 Альшэўнік *і. м.*—ольховник.
 Алюміній *м.*—алюминий. НТ. (*сп. гліняк*).
 Алюн *м.*—квасцы. НТ. (*сп. галун*).
 Алябастар *м.*—алебастр.
 Амаль *зл.*—почти, почти что—разве что.
 Аман—аминь, конец.
 Амаркоціць *каго*—опечалить.
 Амаркоціцца—печалиться, затосковать.
 Амаркочаны—опечаленный.
 Амаратар *м.*—любитель.
 Амаратарскі—любительский.
 Амацаць *што*—ощупать (*сп. абмацаць*).
 Амбарас *м.*—возня, беспокойство.
 Амбіт *м.*—гордец, спесивец.
 Амбітка *ж.*—гордячка.
 Амбітны—спесивый, надутый.

Амбіціцца—спесивиться, гордиться.
 Амбіцыя *ж.*—спесь, тщеславие.
 Амбона *ж.*—амвон.
 Амброжык *м. у.*—уменьш. от Амброз.
 Амбраз, рожи *м. у.*—Амвросий.
 Амежнік *м.*—болиголов (*бот. Conium L*); плямісты—“крапчатый” (*C. maculatum L*). НТ.
 Амін *н.*—аминь.
 Амінаць, нуць—*см.* абмінаць.
 Амовіць—*см.* абмовіць.
 Амоўка—*см.* абмоўка.
 Амсьціслаў *м. у.*—Мстиславль.
 Амсьціслаўскі—мстиславский.
 Амшалы—покрытый мохом.
 Амшара *ж.*—*см.* імшара.
 Амшэньнік *м.*—*см.* імшэньнік.
 Амшыць *што*—законопатить мхом.
 Амэба *ж.*—амеба (*зоол. Amoeba*). ЗТ.
 Амяга *ж.*—слабость, усталость, изнурение.
 Амяглы—усталый, изнемогший.
 Амягаць, мягнуць—изнемогать, мочь; устать; ослабнуть.
 Анагдысь—ономедни, наднях.
 Ангелец *м.*—англичанин.
 Ангельскі—английский.
 Ангельшчына *ж. у.*—Англія.
 Андарак *м.*—шерстяная юбка из домашней ткани.
 Андарачок *м.*—уменьш. от андарак.
 Анёл *м.*—ангел.
 Анёлак *м.*—ангелочек, ангельчик.
 Анельскі—ангельский.
 Ані *зл.*—ни; ані-ані—ні-ні.
 Ані тэй опушкі, ані матулі, Ані тэй ліпы ня бачаць. Я. Куп. Сп. 77 стр.
 Аніж, жлі *зл.*—нежелі.

Анікаваты—глуповатый
Аніська ж.—Онисим.
Аніяк—никак.
Антось м. у.—уменш. от
 Антон.
Антося ж. у.—Антонина.
Антроп м.—Евтропий.
Антылёпа ж.—антилопа (Antelope). ЗТ.
Антылерыя ж.—артилерыя.
Антыхрыст м.—антихрист.
Ану выкл.—ну-ка, попробуй, пусть, пускай, ну.
Анупрэй м.—Онуфрий.
Анутка выкл.—нутка.
Ануча,-чка ж.—онучка, тряпка.
Анучніца ж.—тряпичник (рыба Phyllopteryx). ЗТ.
Анцихрыст—Антыхрыст.
Аніж м.—анис (бот. Anisum L.). НТз.
Апавядальнік м.—повествователь, рассказчик, новеллист. НТз.
Апавядальніца ж.—повествовательница.
Апавядальны—повествовательный.
Апавяданье н.—повествование, рассказ; сказание; новелла. НТз.
Апавядаць,-ведаць што—повествовать; поведомлять, поведать; рассказывать,-зять.
Апавядач—см. апавядальнік.
Апавяшчаць,-вясьціць каго, што—возвещать,-стить; публиковать, опубликовать.
Апавяшчэньне н.—возвещение, публикация. НТз.
Ападкавыя пароды—осадочные породы. НТз.
Апазнаваць,-наць каго—опознавать,-нать.
Апал м.—отопление.
Апаланеньне н.—полом, нападение.

Апалаяць,-ніць каго—пленять,-нить, забирать в плен.
Апалваць,-лоць што—выпалывать, выполоть.
Апалонік м.—уполовник, большая ложа; головастик (ср. палонік).
Апалонічак м.—головастик.
Апалушкі мн.—небольшое корыто. Сержп.
Апальваць,-ліць—отапливать, отопить.
Апальнік—истопник.
Апанаванье н.—одоление, овладение, окружение.
Апанавачь каго, што—овладеть, одолеть, подчинить; окружить со всех сторон, напасть.
Апанас м. у.—Афанасий.
Апантанелы—одурелый, обезумевший, сумашедший.
Апантаць каго—спутаць, сбить с толку.
Апарыць што—опарить.
Апаскуджаны—оскверненный, замаранный.
Апаскуджачь,-дзіць каго, што—осквернять,-нить.
Апастыляць,-тыліць што—сделать постылым.
Апастыліца—стать постылым, надоесть.
Апасья—после (ср. пасья).
Апаўзаць,-зці—сползть, сползти.
Апачынак,-чыць—см. адпачынак, адпачыць.
Апаяска ж.—бандероль.
Апека ж.—опека, поление.
Апекавальнік м.—попечитель, опекун.
Апекавальны—попечительный.
Апекаванье н.—попечение.
Апекавацца—иметь попечение о ком-либо.
Апекавачь каго—иметь опеку над кем или над чем.
Апенька ж.—опенка (гриб).

Апераджаць,-дзіць каго—отереживать, опередить; перегонять,-гнать.
Аперезацца—подпоясаться.
Апілак м.—1) опилок, 2) напильщик.
Апірацца, аперціся—опираться, опереться.
Апісальнік м.—описатель.
Апісальны—описательный.
Апісанье—описание.
Апісвачь,-саць што—описывать,-описать (Апісачь дугу. НТз.).
Апіска ж.—описка.
Аплады м. мн.—женские исчисления.
Аплата ж.—уплата, выплата.
Аплата ж. (лат. oblatio)—облатка.
Аплачаны—оплаченный; в плаченный.
Аплачвачь,-ціць што—оплачивать,-тить; выплачивать, вылатить.
Аплявуха ж.—оплеуха.
Аплятаць,-лесці што—обплетать, обплести.
Апоены—опоенный, окормленный.
Апозьнены—опоздалый.
Апозьнівацца, апазыніцца—опаздывать, опоздать.
Апоіны ж. мн.—опивки.
Апойванье н.—опивание.
Апойвачь, апаіць каго—опивать, опить.
Апока аг.—лежебок, пьянца.
Аполак м.—1) крайняя в дежеве доска, горбылина, 2) крій подошвенной кожи.
Апона ж.—завеса, покров.
Апора ж.—опора.
Апорак м.—опорок, рванья обуви.
Апоўзак м.—оползень НТз.
Апошні—последний.

Апрабаванье н.—испытание, испытывание.
Апрабоўвачь,-бавачь што, каго—испытывать,-тать.
Аправа ж.—оправа, украшение.
Апраметная—преисподняя.
Апранаха ж.—вопратка.
 Ціш. Гар. С. Ц.
Апранацца,-нуцца—одеваться, одеться.
Апранаць,-нуць што—одевать, одеть.
Апрануты—одетый.
Апрастанье н.—освобождение от пут.
Апрастаны—освобожденный от пут.
Апрастацца—освободиться от чего, разрешиться от бремени.
Апрастаць каго—развязать, освободить от пут.
Апрацоўвачь,-цавачь што—обрабатывать,-ботать.
Апрацоўка ж.—обработка, отделка.
Апрача зл.—кроме (ср. апроч).
Апробаваны—испробованный, испытанный.
Апробаваць што—испробовать, испытать.
Апроч—апрача.
Апрыскліва—вспыльчиво.
Апрысклівасьць ж.—вспыльчивость, горячность.
Апрысклівы—вспыльчивый, горячий.
Апрыч—отдельно; прыйм.—кроме.
Апрычнік м.—любимец, любимчик.
Апрычна—отдельно, розно.
Апрычны—отдельный, особый.
Апудала м.—пугало. Сержп.
Апук м.—выпуклина (Поўныя грудзі яе абмаляваліся буйнымі апукамі. С.Ц, 69 с.)
Апустошаны—опустошенный.

Апустошваць-тошыць *што*—опустошать, шить.
 Апустошыцца—запустеть.
 Апуха *жс.*—1) опушка; 2) край нагольной шубы (*Апуха да ражэй кажуха* Пгв.).
 Апухлы—опухший.
 Апухаць, хнуць—опухать, опухнуть.
 Апушок *м.*—летучка (бот.) НТ₂.
 Апушэнец *м.*—неряха, растрепан, лентяй.
 Апушэнка *жс.*—неряха; разведенная жена.
 Апушэства *н.*—неряшество, неряшливость.
 Апынуцца—оцутиться, оказаться.
 Апытальнік *м.*—обследователь, вопрошатель.
 Апытальны—опросный, анкетный.
 Апытальны ліст—анкета.
 Апытанье *н.*—опрос.
 Апытванье *н.*—опрашивание.
 Апытваць, таць *каго*—опрашивать, опросить.
 Апяванье, *н.*—воспевание.
 Апяваць, пець *што, каго*—воспевать, петь.
 Апякун *м.*—опекун, попечитель.
 Апякунства *н.*—попечительство.
 Апяшаласьць *жс.*—апатия, апатичность, вялость.
 Апяшалы—вялый, апатичный.
 Аратай, ты *м.*—пахарь.
 Араць—пахать.
 Арган *м.*—орган.
 Арганаўта *м.*—ботик (зоол. Argonanta) ЗТ.
 Арганиста, сты *м.*—органист, клирик катол. церкви.
 Арганьнік *м.*—органный мастер, органщик.
 Арганы *м. мн.*—арган.
 Аргумэнт *м.*—аргумент, довод.
 Аргумэнтаваць *што*—аргументировать, доказывать.

Арандаванье *н.*—арендование.
 Арандаваць *што*—арендовать.
 Арандар *м.*—арендатор, содержатель шинка (*ср. рандар*).
 Арандатарка *жс.*—арендаторша.
 Арандовае *прм. у сэнсе і. н.*—платеж за аренду.
 Аранжык *м.*—апельсин.
 Аржа *жс.*—*см. іржа*.
 Аржавець—*см. іржавець*.
 Аржанішча *н.*—поле, бывшее под рожью.
 Аржаны—ржаной, житный.
 Аркуш *м.*—лист. (*Аркуш паперы. Аркуш жалеза* Нс.); горны—картон горный (= азбэст). НТ₂.
 Аркушны, шовы *прм.*—листовой (*Аркушовае жалеза*).
 Арлан *м.*—орлан (зоол).
 Арол *м.*—орел; вялікі—беркут. ЗТ.
 Артыкул *м.*—статья; пункт (закона).
 Артыкулец *м.*—статейка.
 Артысты, ста *м.*—артист, художник (*ср. мастак*).
 Артыстка *жс.*—артистка.
 Артыстычны—артистический.
 Аруд *м.*—закром.
 Арудаваць—управлять, заправлять, распорядиться.
 Архірэі *м.*—архиерей.
 Арцабы *м. мн.* (*устарелое*)—шашки.
 Арцём *м. у.*—Артемий.
 Арцыбіскуп *м.*—архиепископ (католич.).
 Арчак—*см. ворчык*.
 Арчаковы—*см. ворчыкавы*.
 Аршыновы—аршинный.
 Аршэньнік *м.*—мышьяк.
 Арышт *м.*—арест.
 Арыштаваны—арестованный.
 Арыштаванье *н.*—заарестование, взятие под арест.
 Арыштаваць *каго*—арестовать.

Арыштант *м.*—арестант.
 Арыштоўня *жс.*—арестантская, холодная. ВТ.
 Арэлі *жс. мн.*—качели.
 Арэнда *жс.*—аренда.
 Асабіста—лично, самолично.
 Асабістасьць *жс.*—личность; суб'ективность. НТ_{2,4}.
 Асабісты—личный, индивидуальный, суб'ективный. НТ₂.
 Асабліва—особливо, особенно, в особенности.
 Асаблівасьць *жс.*—особенность.
 Асаблівы—особливый, особенный, отличительный. НТ₂.
 Асабовасьць *жс.*—личность, индивидуальность. НТ₄.
 Асабовы—личный, персональный (*Асабовы склад*); индивидуальный (*Асабовыя пачуціці* НТ₄); лицевой (*драм.* НТ₂).
 Асада *жс.*—1) насадка (*топоры, косы и т. п.*); 2) оправа; 3) ложа в ружье; 4) колония. НТ₂.
 Асаджаць, дзіць *што*—насаживать, дить (*косу* НЗхху).
 Асадзісты—окладистый.
 Асадка *жс.*—ручка для пера.
 Асаднік *м.*—колонист.
 Асадніцкі—колонизаторский, колониционный.
 Асадніцтва *н.*—колонизация. НТ₂.
 Асака *жс.*—осока.
 Асалавелы—осоловевший.
 Асалавець—осоловеть.
 Асалапець—опешить, смешаться от неожиданности.
 Асалодаж.—наслаждение. НТ_{2,4}.
 Асараміць *каго*—осрамить.
 Асва *жс.*—осы (*в собират. значенні*).
 Асвойтацца—познакомиться, войти в знакомство. НЗ ххх.
 Асёл *м.*—осел.
 Асёллак *м.*—точильный камень.
 Аселасьць *жс.*—оседлость. НТ₂

Аселина *жс.*—пастбище на вспаханном поле. Сержп.
 Асёлы—оседлый.
 Асеўкі *жс. мн.*—высевки.
 Асець *жс.*—овин.
 Асілак *м.*—силач, богатырь.
 Асілаквы—богатырский.
 Асіляць, асіліць *каго*—одолевать, лететь.
 Асіна *жс.*—осина.
 Асініна *жс.*—осиновое дерево.
 Асінавы—осиновый.
 Асінавік *м.*—подосиновик (гриб). Сержп.
 Асіплы—осипший.
 Асірацець—осиротеть.
 Асірочаны—осиротелый.
 Аскаліцца—ослабиться.
 Аскаржаць, каржыць *каго, што*—жаловаться, пожаловаться (*на каго*), обжаловать.
 Аскепак *м.*—осколок, щепка.
 Аскірацаца—огрызаться, возражать.
 Аскома *жс.*—оскомина.
 Аскоміцца—острить зубы (*на што*), завидовать.
 Аскомлівы, мны—жадный, завистливый.
 Аскробак *м.*—огрызок хлеба.
 Аскротак *м.*—осколок, крупная щепка. МГ.
 Аслабджаць, дзіць *каго*—освободить, бодить.
 Аслабджэньне *н.*—освобождение.
 Аслупянець—остолбенеть.
 Аслухвацца, хацца—ослушиваться, шаться.
 Аснавальнік *м.*—основатель.
 Аснада *жс.*—снабжение; амуниция. ВТ.
 Аснаднік *м.*—амуничник. ВТ.
 Аснадны—амуничный. ВТ.
 Аснач *м.*—бурлак.
 Аснова *жс.*—основа, основание, фабула; сюжет; принцип, мотив. НТ₂.

Асноўнасьць ж.—основность, принципиальность. НТ₂.
 Асноўны — основной, принципиальный. НТ₂.
 Асоба ж.—лицо, личность.
 Асобіцца—обособливаться, уединяться.
 Асобна—отдельно, особо.
 Асобнасьць ж.—особенность.
 Асобны—отдельный, особый.
 Асобы дзеі—действующие лица. НТ₂.
 Асока ж.—выслеживание. *Сержп.*
 Асот м.—дедовник, осот. (бот. *Cirsium L.*)
 Асоўвацца, асунуцца—1) обваливаться, литься; 2) худеть, похудеть.
 Асочаны—выслеженный.
 Асочаньне н.—выслеживание.
 Асочваць, асачыць каго, што—выслеживать, выследить.
 Аспід м.—1) яшма; 2) змей.
 Аспідны лупняк—сланец. НТ₂.
 Асталявацца—обосноваться, упрочиться.
 Астай м. ў.—Остай, Евстафий.
 Астатні—последний, оставший.
 Астача ж.—остаток. НТ₁.
 Астрог м.—острог, тюрьма.
 Астрога ж.—дерево с частыми сучьями, род лестницы.
 Астрожнік м.—острожник, арестант.
 Астромак м.—возик сена.
 Астуджваць, дзіць што—остуживать, дить; простуживать, дить.
 Астыгаць, астыгнуць—остывать, остыть.
 Астыглы—остывший.
 Асурочваць, рочыць каго—изурочивать, чить.
 Асца ж.—1) слюноотечение; *Сержп.*; 2) подкожный зуд, восца.

Асыпка ж.—осыпь. НТ₂.
 Асьведамленьне н.—осведомление; информация, информирование. НТ₂.
 Асьведамляцца—осведомляться, извещаться.
 Асьведамляць каго—осведомлять; информировать. НТ₂.
 Асьвер м.—шест у колодца (*Зробіць зыбку з асьверу над студняй*. З. Бяд. Пад. р. н. 58 стр.).
 Асьвета ж.—просвещение.
 Асьветнік м.—просвещенец.
 Асьветны—просветительный. НТ₂.
 Асьвечаны—просвещенный. НТ₂.
 Асьвятленьне н.—освещение.
 Асьвятляць, ліць што—освещать, осветить.
 Асьвячальнік м.—просветитель. НТ₂.
 Асьвячаць, вяціць каго—просвещать, просветить.
 Асьліца ж.—ослица.
 Асьляпеньне н.—ослепление.
 Асьляпіць каго—ослепить.
 Асьмелены—ободренный.
 Асьмельвацца, ляцца, ліцца—осмеливаться, литься; отваживаться, житься.
 Асьмельваць, ліць каго—ободрять, рить; давать смелость.
 Асьмяга ж.—сухость во рту от жажды.
 Асьмяглы—истомленный жаждою; иссохший от зноя.
 Асьмягнуць—истомиться от жары и жажды.
 Асьцень, асьцюк м.—ость в ржаном колосе.
 Асьцярога ж.—осторожность, предостережение.
 Асьцярожна—осторожно, опасной.
 Асьцярожнасьць ж.—осторожность.

Асьцярожны—осторожный.
 Асэсар м. (*устар. слово*)—заседатель.
 Асяданьне н.—оседание.
 Асядацца, асесьціся—быць з окружении, быть окруженным; опускаться.
 Асядаць, асесьці—оседать, осесть; каго—окружать, -жить.
 Асякацца, чыся—осекаться, -чься; обрезать, затыся на слове.
 Асякаць, сячы каго—обрезать, зать на слове.
 Асяродак м.—середина, центр. (*Асяродак землетрасеньня*. НТ₂); *Асяродак нэрвы*. НТ₂.
 Асяродзьдзе н.—среда.
 Асяродкавіна ж.—сердцевина. НТ₂.
 Асяродкавы—серединный, центральный.
 Асярэдзіна ж.—среда, середина.
 Асясёр м.—осетр.
 Ат выкл.—ну, эх, эх-ма, ну их (*противоречие, недовольство, негодование*).
 Атава ж.—отава, второго покоса трава.
 Атаксаваньне н.—оценка.
 Атаксаваны—оцененный.
 Атаксоўваць, савачь што—оценивать, вить.
 Атацацца, чыцца—быць з окружении; быть окруженным.
 Атачаць, чыць каго, што—окужаць, -жить.
 Атачыны—окруженный.
 Атласавы—атласный.
 Атлас м.—атлас (*матэрыял*).
 Ато зл.—то, а то.
 Атожылі ж. мн.—поросли. НТ₂.
 Атора ж.—мелкая солома.

Атоса ж. (*лат. atasis*)—правила, веревочный илиременный тяж.
 Атосіна ж.—толстый тяж.
 Атосьнік м.—подтяжник.
 Аточак м.—галька. НТ₂.
 Атрамант, мэнт м. (*лат. atramentum*)—чернила.
 Атруйваць, руіць каго—отравлять, -вить.
 Атрусацца, сіцца—отряхиваться, хнуцься, осыпаться, осыпаться.
 Атрусаць, сіць што—отряхивать, хнуць; отрясать, -сти.
 Атрускі м. мн.—обивки, мелочь. (*Атрускі мукі*. Нс.)
 Атрута ж.—отрава, яд.
 Атрутны—ядовитый.
 Атручаны—отравленный.
 Атручвацца, руціцца—отравляться, -виться.
 Атручваць, руціць каго—отравлять, -вить.
 Атрымальнік, мач м.—получатель.
 Атрыманы—полученный.
 Атрыманьне н.—получение.
 Атрымоўваць, мліваць, маць што—получать, -чить.
 Атукаць каго—оглушить, довести до оторопелости.
 Атулак м.—прикрытие, укромное место.
 Атульваць, ліць каго, што—укрывать, -рыть; давать приют, приютить.
 Атуманьваць, ніць каго—1) омрачать, -чить 2) обманывать, -нуть.
 Атэісты, ста н.—атеист.
 Аўгінья ж. ў.—Евгения.
 Аўдакім м. ў.—Евдоким.
 Аўдося ж. ў.—Евдокия.
 Аўдуля, лька ж. у.—Дуня, Дуняша.
 Аўжо выкл.—уже.

АҮжо-ж *выкл.*—ну уж (*готовность*), а вот (*обещание*).
 АҮлас *м. у.*—Власий, Влас.
 АҮрэоля *ж.*—ореол. НТэ.
 АҮсей *м.*—Евсевий.
 АҮсюк *м.*—овсяница красная, костер чешуйчатый (бот.)
 АҮсянік *м.* шишечник (бот. *Arrhenatherum L.*). НТэ.
 АҮсянішча *н.*—овсяное поле.
 АҮсянка *ж.*—овсяный суп.
 АҮсяны—овсяный.
 АҮстрыя *ж. у.*—Австрия.
 АҮстрыяк *м.*—австриец.
 АҮтар *м.*—автор.
 АҮтар—олтарь.
 АҮторак *м.*—вторник.
 АҮторкавы—вторничные.
 АҮтух *м. у.*—Евтихий.
 АҮтэнтык *м.*—подлинник, оригинал.
 АҮтэнтычны—подлинный.
 АҮхім *м. у.*—Евфимий.
 АҮчар *м.*—овечий пастух.
 АҮчуган *м.*—собака-овчарка.
 АҮчыньнік *м.*—скорняк.
 Афарбаванье—окрашивание.
 Афарбаваны, -бованы—окрашенный.
 Афарбаваць—окрасить.
 Афарбоўка *ж.*—окраска.
 Афяра *ж.*—1) жертва, жертвоприношение; 2) обет.
 Афяравальнік *м.*—жертвователь.
 Афяравальніца *ж.*—жертвовательница.
 Афяраванье *н.*—пожертвование.
 Афяравацца—обещаться, давать обет.
 Афяраваць *што*—жертвовать.
 Ахайна—опрятно.
 Ахайнасьць *ж.*—опрятность.
 Ахайны—опрятный.
 Ахамянуцца—*см.* схамянуцца.
 Ахалліваць, -піць, *што, каго*—охватывать, -тить.

Ахапак *м.*—охапка.
 Ахавваць—*см.* ахалліваць.
 Ахвота *ж.*—охота.
 Ахвотнік *м.*—доброволец, охотник.
 Ахвочы—охотный; готовый. (*І заўжды лаяцца ахвочы.* Я. Кол. Н.З. х).
 Ахвяра *ж.*—*см.* афяра.
 Ахінаць, -нуць *каго, што*—осенять, -нить; укрывать, -рыть.
 Ахістрыня *ж.*—экономка.
 Ахованы—охраненный.
 Ахова *ж.*—охранение, защита.
 Ахоўваць, -хаваць *каго, што*—охранять, -нить.
 Ахоўны—охранительный, защитный, охранимый.
 Ахрысьціць *каго*—окрестить.
 Ахрэм *м. у.*—Ефрем.
 Ахутацца—окутаться; погружаться (*І ў вечны ахутаўся сон.* Ян. К. Безназ. 81).
 Ацьверажацца, -зіцца—отрезвляться, -виться.
 Ацьверажаць, -зіць *каго*—отрезвлять, -вить.
 Ацьверажэньне *н.*—отрезвление.
 Ацьвярожаны—отрезвленный.
 Ацяжаранье *н.*—отягощение, обременение.
 Ацяжараны—отягощенный, обремененный.
 Ацяжарваць, -рыць *каго*—отягощать, -готить.
 Ацяжэньне *н.*—обременение.
 Ацямраць *што*—покрывать тьмой Ян. К. Шл. ж. 74 с.
 Ачмураны—одурелый, обмороченный.
 Ачмураць, -рыць *каго*—обморочивать, -чить; обманывать, -нуть.
 Ач *выкл.*—вишь. *Ач ты яго!* Нс (*ср.* бач).
 Ач-жа *выкл.*—вот же. *Ач-жаўнаругу табе пайду.* Нс.

Ачкур *м.*—веревочка вместе пояса для поддержания и танов.
 Ачкурнік *м.*—носящий „очкур“, лапотник.
 Ачмурэлы—одурелый.
 Ачмурэньне *н.*—одурачивание, омрачение.
 Ачмуціць *каго*—одурманить; обхитрить, обмануть.
 Ачоскі *мн.*—отгон ото льна, от шерсти при чесании.
 Ачулены—приведенный в чувство.
 Ачульвацца, -ліцца—1) приходить, -йти в чувство; 2) раскаиваться, -каяться.
 Ачульваць, -ліць *каго*—приводить, привести в чувство.
 Ачуньваць, -няць, -нець—выздоравливать, -роветь; поправляться, -виться.
 Ашалелы—взбешенный.
 Ашалець—взбеситься, ошалеть.
 Ашкір *выкл.*—при отогнании овец. *Ашкір дамоў.*
 Ашмётка *ж.*—тряпка.
 Ашорстак *м.*—балка над полатами.

Ашука *ж.*—обман.
 Ашуканец *м.*—обманщик.
 Ашуканка *ж.*—обманщица.
 Ашуканства *н.*—обман.
 Ашуканы—обманутый.
 Ашукваньне *н.*—обманывание.
 Ашукваць, -каць *каго*—обманывать, -нуть.
 Ашуквацца, -кацца—даваться, даваться в обман; ошибаться, -биться.
 Ашукны—обманный, обманчивый, ненадежный.
 Ашчавець—завянуть, ослабнуть (*Ашчавеў бражджастлівы язык.* З. Б. Пад. р. н. 64 стр.).
 Ашчадна, ашчэдна—бережно, бережливо.
 Ашчаднасьць, ашчэднасьць *ж.*—бережливость, сбережение (*Каса ашчэднасьці*)
 Ашчадны, ашчэдны—бережный, бережливый.
 Ашчэрвацца, -рыцца *на кого*—оскаливаться, -лить зубы; злиться.
 Аяй, -яяй *выкл.*—радостное удивление.

Б.

Ба *выкл.*—ба.
 Баба *ж.*—1) баба; 2) повитуха; 3) неясать, пеликин (птица); 4) чурбан для вбивания свай.
 Бабадур *м.*—куралесник.
 Бабак *м.*—сурок.
 Бабать, выстрелить; шлепнуться.
 Бабёр *м.* (*мн. л.*—бабры)—бобр.
 Бабздыр *м.*—волокита; бабник.
 Бабзно *н.*—1) *зборн. сэнс*—толпа женщин; 2) отвратительная старуха. Сержп.
 Бабзна *ж.*—наследство от бабушки.

Бабін—бабий.
 Бабінец *м.*—церковная паперть.
 Бабіньне *н.*—акушерство, занятие повивальным искусством.
 Бабіцца—становиться женоподобным.
 Бабіць—принимать ребенка, заниматься акушерством.
 Бабка *ж.*—1) бабушка; 2) повивальная бабка; 3) вид сдобного печенья; 4) наковальня для косы; 5) косточка для игры—бабка; 6) куча снопов; 7) полутник (раст. *Plantago*).
 Бабоўнік *м.*—трилистник (раст. *Trifolium L.*).

Бабскі — старушечий, бабий, женский.
Бабства *н.* — бабыё.
Бабулін — бабушкин.
Бабулька *ж.* — бабушка.
Бабура *ж.* — мокрица. ЗТ.
Бабусенька *ж.* — ласк. от бабуса.
Бабуса *ж.* — бабушка.
Бабухі *м. мн.* — см. бэбахі.
Бава *ж.* — разговор, беседа (*Як у жанок вялася бава.* Я. Кол. Н. З. хп).
Бавал *м.* — буйвол.
Баваўна *ж.* — хлопок.
Баваўняны — хлопчатобумажный.
Бавеньне *н.* — промедление.
Бавіцца — забавляться игрой, тешиться; проводить время; промедлять (*Калі сабраўся, за намі ня баўся.* Посл.).
Бавіць каго — занимать, тешить; задерживать; в знач. *непер.* — мешкать.
Багавіца — *ж.* — богиня. М. Г.
Багата — много.
Багаты — богатый, сильный.
Багатыр *м.* — богач.
Багатырка *ж.* — богачка.
Багаціць каго — обогащать.
Багацьце *н.* — богатство.
Багдан *м. у.* — Богдан.
Багданка *ж.* — подкидыш-девочка.
Багданчук *м.* — уменш. от багдан.
Багі — иконы (*Згарэлі красны, рад багоў.* Н. З. vi).
Баглай *м.* — 1) леженок, лентай; 2) богохульник.
Баглайка *ж.* — 1) лентайка; 2) богохульница.
Баглайства *н.* — 1) лентайство; 2) богохульство.
Багна *ж.* — болото, топь. НТэ.
Багнавы — болотный, непроходимый.

Багнет *м.* — штык.
Багнива *н.* — болотное место.
Багністы — болотистый.
Багнішча *н.* — болотистое место.
Багноўка *ж.* — вороника (бот. *Empetrum* L.). НТэ.
Багоўня, гаўня *ж.* — сундучек под образами для хранения предметов ритуала. М. Г.
Багра *ж.* — пурпур (*Зрокавая багра.* НТэ).
Багравіць што — кровавить, обагрять.
Баграны — багряный, пурпурный.
Багун *м.* — багульник (раст. *Ledum palustre* L.).
Бадай зл. — чтобы, пусть, да.
Бадай-што зл. — почти что.
Баданьне *н.* (*слово устарелое*) — суждение, исследование.
Бадзёрасьць *ж.* — бодрость.
Бадзёры — бодрый, храбрый.
Бадзяга — 1) бродяга; 2) водяной порост (раст. *Spongia Fluvialis* L.).
Бадзяньне *н.* — бродяжничество.
Бадзяцца — бродить, бродяжничать.
Бадун *м.* — бодливый (бык, баран).
Бадунья *ж.* — бодливая (коза, корова).
Бадэль *м.* — бадун. Яр.
Бадэльля *н. зб.* — сухие стебли от соломы.
Баеньне *н.* — рассказывание сказок, пустословие.
Баечка *ж.* — уменш. от *байка*.
Баечнасьць *ж.* — сказочность. НТэ.
Баечнік *м.* — сказочник.
Баечны — сказочный, баснословный НТэ; пустой, ложный.
Бажаволиць — желать лишнего.
Бажавольле *н.* — ненасытное желание.
Бажавольны — ненасытный.

Бажаяца *дзс. безас.* — сильно хочется.
Бажан *м.* — фазан.
Бажаньне *н.* — сильное желание.
Бажаны — желанный.
Бажыць чаго — сильно хотеть.
Бажыцца — божиться.
Бажышча *н.* — идол (Ян. Куп. Спад. 17 с.).
Бажэньне *н.* — божба.
Базылек *м. ў.* — Васенька.
Базыль *м. ў.* — Василий.
Бай *м.* — пустомеля, сказочник, мифическое существо.
Байбак *м.* — 1) сурок, суслик; 2) леженок, лентай.
Байбаковы — сусличный, сурковый.
Байбус *м.* — дылда, повеса, балбес.
Байда *ж.* — барка (*ср. лайба*).
Байдан *м.* — шалаш; выгон. Сержп.
Байдачнік *м.* — барочник.
Байдачны — барочный.
Байды біць — см. *брынды біць*.
Байка *ж.* — сказка, басня.
Байкапісец *м.* — баснописец. НТэ.
Байкапісны — баснописный.
Байкі *ж. мн.* — враки.
Байструк *ж.* — незаконорожденное, внебрачное дитя.
Байструкка *ж.* — незаконорожденная, внебрачная девочка.
Байчаны — байковый.
Бакавая — спальная.
Бакала *м.* — ротозей (*ср. бацьць*).
Бакаляр *м.* — деревенский учитель.
Бакас *м.* — бекас.
Бакі *м. мн.* (*старо-белорус.*) — глаза; *бакі забіваць* — пускать дым в глаза, зубы заговаривать.
Бакір — на-бакір — на бекренъ.
Бакоука *ж.* — спальня; алькоз.

Бакулы *мн. л.* (*старо-белорус.*) — глаза (*ср. абакульваць*).
Бакшта *ж.* — башня.
Балабайка *ж.* — балалайка.
Балабан *м.* — болтун, пустомеля.
Балабаніць — нести чушь, болтать, звонить.
Балабон *м.* — 1) бубенчик. 2) см. *балабан*.
Балабоніць — звенеть; бренчать. МГ.
Балавацца — баловаться.
Балаваць каго — баловать, тешить.
Балазе — благо, хорошо.
Балагол *м.* — 1) дилижанс; 2) еврей-возчик.
Балака *м.* — балагур.
Балаканьне *н.* — балагурство.
Балакаць — балагурить.
Баламут, муцень *м.* — смутьян, интригант, обманщик.
Баламутка *ж.* — интригантка, смутьянка.
Баламутны — сбивчивый, льстивый, интригантский.
Баламуціцца — сбиваться с толку; совращаться.
Баламуціць каго — возмущать; сбивать с толку, совращать.
Баламуцтва *н.* — возмущение, совратительство, интрига.
Балбатаньне *н.* — 1) болтовня; 2) песня тетерева.
Балбатаць — болтать, лепетать. *Цецярук балбоча.* Нк.
Балбатун *м.* — болтун, пустомеля.
Балбатунья, туха *ж.* — болтушка.
Балван *м.* — балван; идол.
Балваніць што, каго — округлять деревянный столбик, остригать (*Хлопца абалванілі* Нк.).
Балвахвал *м.* — идолопоклонник.

Балвахвальскі — идолопоклоннический.
 Балвахвальства *н.* — идолопоклонничество.
 Балея *ж.* — лохань для белья.
 Балиць *дзс. безас.* — больно.
 Балона *ж.* — 1) стекло в раме окна; 2) поляна.
 Балоніна *ж.* — заболонь.
 Балонка *ж.* — небольшое стекло в раме.
 Балота *н.* — 1) грязь; 2) болото.
 Балотна — грязно.
 Балотны — грязный, болотный.
 Баль *м.* — бал, пир.
 Бальзаміна *ж.* — бальзамин.
 Башмак *м.* — столбовая дорожка. (Смол. г., Добровольский)
 Башшун *м.* — большак. НЗхві.
 Башшэць — увеличиваться, расти.
 Башшэнны — огромный, большущий.
 Баяваньне *н.* — пиршество.
 Баяваць — пировать.
 Баяса *ж.* — баясина, точеный столбик у перил.
 Баясны — сделанный из баяса.
 Баясынкі *м.* — ограда из баясин.
 Баясы тачыць — плести чушь.
 Бамбак *м.* — хлопчатая бумага.
 Бамбаковы — хлопчато-бумажный.
 Бамбіза *аг.* — дылда, балбес.
 Бамбэнак *м.* — бубен (Глузд туманіць бамбэнкам вясельным. З. Б. Пад. р. н. 78 с.).
 Полёнізм. Нк.
 Банда *ж.* — банда, ватага, шайка.
 Бандзеля *ж.* — головная повязка.
 Бандзера *ж.* — флюгер. НТз.
 Бандура *ж.* — бандура, контрабас.
 Бандурысты, ста *м.* — бандурист.

Бандыт, та *м.* — бандит.
 Бандыцкі — бандитский.
 Банкар *м.* — байструк.
 Банкет *м.* — пирушка бал.
 Банкетаваць — пировать, веселиться.
 Банкер *м.* — банкир.
 Банкерскі — банкирский.
 Банкрут *м.* — 1) банкрот; 2) плут.
 Банкрутаваць, руціць — плутовать.
 Банкрутка *ж.* — плутовка.
 Банкруціца — обанкручивать; прогарать; вылетать в трубу.
 Банкруцтва *н.* — банкротство.
 Банцужнік *м.* — сусак (бот. *Vitomis L*) НТз.
 Банька *ж.* — железное или медное кольцо у збруи, в косе; шпора, банка (медиц.).
 Баравік *м.* — белый гриб.
 Барада *ж.* — борода.
 Баразна (*мн. барозны*) *ж.* — борозда.
 Баразніць *што* — бороздить.
 Баран *м.* — баран, овен.
 Баранабык *м.* — овцебык. ЗТ.
 Баранарог *м.* — криоцерос. НТз.
 Бараніца — обороняться, защищаться.
 Бараніць *каго, што* — оборонять, защищать; *што* — запрещать, возбранять.
 Баранова *ж.* — баронесса.
 Баранок, нчук, ранчык, нька — уменьш. от баран.
 Барацьба *ж.* — борьба.
 Барацьбіт *м.* — борец.
 Барацьбяны — боевой.
 Барбар *м.* — варвар.
 Барбарства, рынства *н.* — варварство.
 Барбарскі, рынскі — варварский.
 Барбарыс *м.* — барбарис.
 Барвісты — ярко окрашенный.

Барвяны — румяный.
 Баржджэй *прс.* — скорей, — рее поскорее.
 Баркун, *м.* — донник (трава).
 Бародаўка *ж.* — бородавка.
 Барсаньнен — продевание обору.
 Барсаць *што* — метать, продевать обору в лапте.
 Барлеч *м.* — башмак.
 рсук *м.* — барсук.
 рццны — бортяной.
 рукацца — бороться, возиться.
 Баршчоўка *ж.* — кислица (раст. *Oxylis*).
 Баршчэўнік *м.* — медвежья лапа (раст. *Ursula L*).
 Барылка *н.* — боченок.
 Басаваць — басыть, петь бас м.
 Басалай *м.* — негодай.
 Басанож — босиком, на босую ногу.
 Басота *ж. збор.* — босяки.
 Басэтя *ж.* — контрабас.
 Батальён *м.* — 1) батальон; 2) турухтан. ЗТ.
 Батва *ж.* — свекольник.
 Батлечны — вертепный.
 Батлейка — вертепное действо.
 Батура *м.* — пустомеля.
 Баўдыр *м.* — болдырь.
 Баўленьне *н.* — времяпровождение.
 Баўна *ж.* — вата.
 Баўна *прс.* — занятно; медленно.
 Баўны — занятный; медлительный.
 Баўтаць, тануць *што* — болтать, взболтнуть; колыхат, всколыхнуть.
 Бах! *выкл.* — бух!
 Бахілкі, хмачы *ж. мн.* — башмаки.
 Бахматы — косматый.
 Бахур *м.* — волокита, любовник.
 Бахурства *н.* — волокитство.
 Бахус *м. у.* — Вах.
 Бачком — стороной.
 Бачок *м.* — 1) бочок; 2) свиное ребро.
 Бацыля *ж.* — бацылла. ЗТ.
 Бацька *м.* — отец.
 Бацькаўскі — отцовский.
 Бацькаўшчына *ж.* — отечество, отчизна.
 Бацькі *мн. л.* — родители.
 Бацюхна *м.* — батюшка.
 Бацяп *м.* — аист. (*ср. бусел*).
 Бацяновы ножкі — трилистник болотный (раст).
 Бач 1) *выкл.* — вишь, вот; 2) повел. н. от бачыць.
 Бачаньне *н.* — глядение, смотрение.
 Бачлівы — внимательный, наблюдательный.
 Бачна — внимательно, осторожно.
 Бачнасьць *ж.* — внимательность; заметность.
 Бачней *прс. в. с.* — виднее.
 Бачны — видимый, заметный.
 Бачыцца — видеться, иметь свидание.
 Бачыць *каго, што* — видеть.
 Баявічок *м.* — боевая личинка (у ружья). ВТ.
 Баявы — боевой.
 Баяць *што* — болтать, сказывать.
 Баяцца *каго, чаго* — бояться, опасаться.
 Беганіна *ж.* — бегодня, сутолока.
 Бегкі — беглый.
 Бегкасьць *ж.* — беглость.
 Бегма — бегом.
 Бегчы — бежать.
 Бедаваньне *н.* — гореванье.
 Бедавацца — переносить бедствие.
 Бедаваць — бедствовать, горевать.
 Бедзіца — представляться бедным.

Бедкаваца *з чаго* — жаловаться.
 Безадвалочна — неотвратимо.
 Безадносны — безотносительный.
 Безадпаведны — несответственный.
 Безадкланна — без облегчения.
 Безасабовы — безличный.
 Безбародзька *м.* — безбородый.
 Безбаронна — беззащитно.
 Безбаронны — беззащитный.
 Безбаязна — безбоязненно.
 Безбаязнасьць *ж.* — безбоязненность.
 Безбаязны — безбоязненный.
 Безвалочна — безодкладно.
 Безвач — слепо.
 Безгаловы — безголовый, глупый.
 Безгалосы — безгласный.
 Безгалоўе *н.* — неурядица; беда, несчастье.
 Безганебна — безукоризненно.
 Безганебны — безукоризненный.
 Безграшовы — безденежный.
 Безграшоўе *н.* — безденежье.
 Бездакорна — безупречно.
 Бездакорны — безупречный.
 Бездараж *ж.* — рожжа *н.* — беспутица.
 Бездабаўна — немедленно, вскоре.
 Беззавадна — безвредно, без порока.
 Беззавадны — безвредный; беспорочный.
 Беззаганна — безукоризненно, безупречно.
 Беззаганнасьць *ж.* — безукоризненность, безупречность.
 Беззаганны — безукоризненный, безупречный, примерный.
 Беззайздросна, дросьліва — беззавистно, без зависти.
 Беззайздросны, дросьлівы — независтливый, беззавистный.
 Безмаентны — беспоместный.

Безмалімонна — бесцеремонно.
 Безмалімонны — бесцеремонный.
 Безнадзейна — безнадежно, без надежды.
 Безнадзейнасьць *ж.* — безнадежность.
 Безнадзейны — безнадежный.
 Безнадзейца — лишать себя надежды.
 Безназорны — беспризорный.
 Безналежны — ненадлежащий.
 Безрахубна — безотчетно.
 Безрахубны — безотчетный.
 Безьвесць *ж.* — безвестность, неизвестность.
 Безьземельнасьць *ж.* — безземелье.
 Безьземельны — безземельный.
 Безьліч *ж.* — бесчисленное множество.
 Без'языка — в молчании.
 Белагліныне *н.* — каолин. НТб.
 Белакапытнік *м.* — белокрыльник (бот. *Calla L.*). НТб.
 Беларужовы — бледнорозовый. Ян. Кол. НЗхху.
 Беларущына *ж.* — Белоруссия, белорусскость.
 Беласць *ж.* — белизна.
 Бель *ж.* — белая краска.
 Бераг *м.* — 1) берег; 2) край, обреш, кайма.
 Беражком — по берегу, краешком.
 Берасьце *н. ў.* — Брест.
 Берасьцень *м.* — берестеник.
 Берасьцянка *ж.* — берестовая коробочка.
 Бервяно *н.* — бревно.
 Бесканцовы — бесконечный.
 Бескаранна — безнаказанно.
 Бескараннасьць *ж.* — безнаказанность.
 Бескаранны — безнаказанный.
 Бескарысна — бесполезно.
 Бескарысны — бесполезный.
 Беспаваротны — безвозвратный.

Беспакойлівы — беспокойный.
 Беспакутна — без покаяния.
 Беспакутны — нераскаянный.
 Беспাপраўна — непоправимо.
 Беспাপраўны — непоправимый, неисправимый.
 Беспарадна — беспомощно.
 Беспараднасьць *ж.* — беспомощность.
 Беспарадны — беспомощный.
 Беспасярэдні — непосредственный.
 Беспакібы — непогрешимый, безошибочный.
 Беспачешна — неутешно.
 Беспачешны — безутешный.
 Беспрацоўе *н.* — безработица.
 Беспрацоўны — безработный.
 Беспрывілейны — непривилегированный.
 Бессарамяжна, ромна — бесстыдно.
 Бессаромлівасьць, ромнасьць *ж.* — бесстыдство.
 Бессаромлівы, ромны — бесстыдный, бестыжий.
 Бесстаронна — беспристрастно.
 Бесстароннасьць *ж.* — беспристрастие.
 Бесстаронны — беспристрастный.
 Бесхацінец *м.* — бездомный, зобыль. Ян. К. Шл. ж. 29 сгр.
 Бес'перестанку — беспрестанно, непрерывно.
 Бес'пярэчна — бесспорно.
 Бес'пярэчнасьць *ж.* — бесспорность.
 Бес'пярэчны — бесспорный.
 Бес'свядома — бессознательно.
 Бес'свядомы — бессознательный. НТб.
 Бьздзюль *м.* — полевой клоп.
 Бзынкаць — жужжать, гудеть.
 (Бзынкалі мужі С. Ц. 56 ст. Гулі мужі і бзынкалі авасы. Там жа 76 с.)
 БІ — пов. накл. от біць.

Бізун *м.* — кнут, плеть.
 Бізуніць *каго* — бить плетью.
 Бізунок *м.* — жгутик.
 Біклага *ж.* — баклага.
 Біла *н.* — било, язык колокола; перило.
 Біліндрасіць — болтать вздор.
 Біліндрасы *м. мн.* — болтовня.
 Більца *н.* — уменш. от біла.
 Біндус, ньдзюк *м.* — лентяй.
 Бінды біць — баклуши бить.
 Бірка *ж.* — бирка.
 Біркаваць — нарезать на бирке.
 Біруза *ж.* — бирюза. НТб.
 Бірук *м.* — бирюк, волк.
 Біскуп *м.* — епископ (католич).
 Біскупства *н.* — епископство (католическое).
 Бітма — битком.
 Бітун *м.* — драчун.
 Біцца *з кім* — биться, драться.
 Біццё *н.* — биение.
 Блага — плохо, скверно.
 Благенькі — плохонький.
 Благі — плохой, дурной, тощий.
 Благім матам — сильно, громко (кричать).
 Блажыць — дурить, шалить.
 Блазенскі — дураческий, мальчишеский.
 Блазенства *н.* — дурачество, мальчишество.
 Блазен, зынюк *м.* — мальчишка; скоморох, молокосос.
 Блазнаваць — дурачиться, неприлично шутить, вести себя по детски.
 Блазнота *ж.* — 1) детвора; 2) неопытность, легкомыслие.
 Блакіт *м.* — лазурь.
 Блакітніца *ж.* — лазоревка (*Cyanistis coeruleus*). ЗТ.
 Блакітны — лазоревый, голубой.
 Блакіціца — синеть (*Неба блакіцілася*. З. Б. На зач. г. 19 с.).
 Блакіць *ж.* — ляпис. НТб.

Блаславенства, вєньне *н.*—благословение.
 Бласлаўляць *каго*—благословлять.
 Бледасьць *ж.*—бледность.
 Бледы—бледный.
 Блекатаньне *н.*—блеяние.
 Блекатаць—блеять.
 Блєкат *м.*—белена.
 Блєх—звук при падении ч.-л. в воду. Серж.
 Блєхаць—плескать водой. Серж.
 Блєжні *м.*—ближний, близкий.
 Блєжыцца—приближаться.
 Блєжыць *каго, што*—приближать.
 Блєжэй—ближе.
 Блєжэйшы—более близкий, ближний.
 Блєказначнік *м.*—синоним. НТ₂.
 Блєказначны—синонимический.
 Блєзка таго—приблизительно, правдоподобно.
 Блєзка што—почти что.
 Блєзкі—близкий.
 Блєзьнюк *м.*—близнец.
 Блєзьня *н.* (*мн. л.*—блєзьняты) = блєзьнюк.
 Блєнец *м.*—блинчик.
 Блєск *м.*—блеск. НТ₂.
 Блєскавіца *ж.*—молния.
 Блєсканьне *н.*—блистание.
 Блєскаць—блистать, сверкать.
 Блєскучы—блестящий.
 Блєснуць—блестнуть, сверкнуть.
 Блєшчасты—блестящий.
 Блєшчаць—блестеть.
 Блєшчуны *м. мн.*—блестянки (Meligethes). ЗТ.
 Блонка *ж.*—плєнка.
 Блуд *м.*—блуд, разврат; заблуждение.
 Блудзіць—блуждать.
 Блуканьне *н.*—блуждание.

Блукацца—шататься, блуждать.
 Блытаніна *ж.*—путаница. НТ₂.
 Блытаць—плутать.
 Блыха (*мн. блохі*) *ж.*—блоха (*ср. скочка*).
 Блышак *м.*—земляная блоха (Naltica). ЗТ.
 Блюваць—блевать.
 Блюзьнер—богохул, кощунник.
 Блюзьнерскі—богохульный, кощунный, кощунственный.
 Блюзнерства *н.*—богохульство, кощунство.
 Блякласьць *ж.*—блеклость, вялость.
 Бляклы—блеклый, вялый.
 Блякнуць—увядаць, вянуть.
 Бляха *ж.*—жесть.
 Бляхар *м.*—жестяник.
 Бляшанка *ж.*—жестянка.
 Бляшаны—жестяной.
 Бляшка *ж.*—кусок жести.
 Бо *зл.*—ибо, ведь, действительно; так как.
 Боб *м.*—боб (плод).
 Богабойлівасьць, бойнасьць *ж.*—богобоязненность.
 Богабойлівы, бойны—богобоязненный.
 Божачка *м.*—уменьш. от бог.
 Божухна *м.*—боженька, боже.
 Божы—божий.
 Бойка *ж.*—драка, битва.
 Бок *м.*—сторона, край; бок.
 Бокам—обок, стороною.
 Болка *ж.*—облачко.
 Болбат=см. балбатун.
 Болбатка *ж.*—цецярук (*Громка болбатка ў лесе балбача. З. Б. Пад. род. н. 74 с.*)
 Болесна—больно.
 Болесьць *ж.*—боль.
 Болесны—болезненный.
 Боль *м.* (*р. ск. болю*)—боль.
 Болька *ж.*—прыщ, нарыв.
 Больница *ж.*—больница.

Больш *прс. в. с.*—более.
 Большасьць *ж.*—большинство.
 Большаць—увеличиваться, расти.
 Большы—1) больший, 2) старший.
 Бом *ж.*—1) бубенчик (*Бомы вясєла шумяць. М. Багд.*); 2) толстый кол для телеги (*Бяруць сякеру, сані, бому Я. Кол. НЗ хх.*) 3) рычаг.
 Бонда *ж.*—бочка.
 Бондар *м.*—бочар.
 Бондарства *н.*—бочарничество, бочарный промысел.
 Бондарыха *ж.*—жена бочара.
 Бондарыць—бочарничать.
 Бондачка *ж.*—боченок.
 Бонка *ж.*—содержанка.
 Бораньне *н.*—борение, борьба.
 Борацца з кім—бороться.
 Бораць *каго*—бороть.
 Борзда—скоро, быстро (*ср. баржджэй*).
 Боркі *ж. мн.*—борьба.
 Борць *ж.*—борть.
 Боршч *м.*—борщ.
 Боскасьць *ж.*—божественность. НТ₂.
 Боскі—божественный. НТ₂.
 Боства *н.*—божество. НТ₂.
 Босы—босой.
 Босці (*баду, дзеш*) *каго*—бодать.
 Босціся з кім—бодаться.
 Бот *м.* (*мн. л. боты*)—сапог.
 Бохан *м.*—каравай хлеба.
 Боцікі *м. мн.*—сапожки, полу-сапожки.
 Бочка *ж.*—бочка
 Бочны—боковой.
 Боязны, зкі—боязливый.
 Боязьнь *ж.*—боязнь.
 Браварніцкі—винокуренный.
 Браварніцтва *н.*—винокурение.
 Браварня *ж.*—пивоварня.
 Брага *ж.*—брага, бурда.

Бражджатлівы—бренчащий, болтливый.
 Бражджаць—бренчать, бряцать.
 Бражджаньне *н.*—бренчание.
 Бражджотка *ж.*—трещетка.
 Бражджоўніца *ж.*—гремучая змея. ЗТ.
 Брак *м.*—недостаток, брак, дефект, порок.
 Брак! *выкл.*—стук при падении.
 Бракаваць што—браковать, откидывать (*ср. бракуе*).
 Бракаць—падать с шумом; што—бросать с шумом.
 Браклы—набряклый, мокрый.
 Бракнуць—мокнуть, напитываться влагой.
 Бракованы—забракованный.
 Бракоўка *ж.*—браковка, отказ в приеме товаров.
 Бракуе (*чаго*) *дзс. бесас*—не достает, не хватает.
 Брама *ж.*—ворота.
 Брамнік *м.*—привратник.
 Брамніца *ж.*—привратница.
 Брамны—относящийся к браме.
 Бранзалет *м.*—браслет.
 Брасьнець—плесневеть, заростать броснею.
 Братавая—жена брата.
 Братанька *м.*—братец.
 Братаньне *н.*—братание, дружба.
 Братацца з кім—брататься, дружить.
 Братка, ток *м.*—братец.
 Братухна *м.*—братец (*укоризненно*).
 Братчык *м.*—член братства.
 Братчына *ж.*—братство, организация прихожан.
 Браты—*мн. л. ад брат*
 Братэрскі—братский, братний.
 Братэрства *н.*—братские отношения.

Брат-сястра ж.—Иван-да-Марья (цветок).
Бражалка м.—лгунишка.
Брахацца—ругаться, между собою.
Брахаць (брашу, брэшыш)—лаять; лгать, клеветать.
Брахва ж.—лаяние; ругань.
Брахлівасьць ж.—сварливость.
Брахлівы прм.—сварливый, злой.
Брахня м.—ложь, клевета.
Брахуха ж.—сплетница.
Брахунчык м.—собака луговая. ЗТ.
Брацейка м.—братец.
Браценік м.—брат; сводный брат.
Брацік м. (зват. пад.—браціку)—братец.
Брацікі—братский.
Брацтва н.—братство (приходская организация).
Брацца з кім—сочетаться браком.
Браць што, каго—братъ, принимать.
Браць на пыхі—чваниться, гордиться.
Брацьцё н.—брание, взятие.
Брашюра ж.—брошура (ср. сшытак).
Бровар м.—винокурный или пивоваренный завод.
Бровы мн. ч. от „брыво“.
Брой м.—шалун.
Бройлівы—своевольный.
Броіць—шалить, баловать.
Бронь ж.—броня, оружие.
Бросня ж—плесень, ряска (растение).
Бруд м.—грязь, нечистота.
Брудзяніца—грязниться, пачкаться.
Брудзяніць што—грязнить, пачкать.
Брудзяны—загрязненный, запачканный.

Брудна—грязно, нечисто.
Бруднасьць ж.—нечистота.
Бруднець—чернеть, грязнеть.
Брудны—грязный, нечистый.
Бруды—темнорусый.
Бружмель м.—жимолость.
Бружмень м.—бересклет, бересква (*Larsana communis* L) МГ.
Бруй м.—мочащийся под себя.
Бруіцца—течь. *Бруіцца срэбрам рэчка.* Я. Кол.
Брук м.—каменная мостовая.
Брукаваны—могученный.
Брукаваньне н.—могучение.
Брукаваць што—мостить.
Брунэлка ж.—черноголовка (бот. *Brunella* L) НТ₆.
Брус м.—четырёхгранное бревно; точильный камень.
Брусавань што—обтесывать.
Брусьнелы—красноватый.
Бруснець—краснеть.
Бруссье н. зб.—куча брусьев.
Брусніцы ж. м.—брусника.
Бруха н.—брюхо, живот.
Брухатая—беременная.
Брухаціць—становиться беременной.
Бручка ж.—брюква.
Бручканы—брюквенный.
Брушка н.—брюшко.
Бруштын м.—янтарь (ср. бурштын).
Бруштынавы, тынны—янтарный.
Брыво н.—бровь (ср. бровы).
Брыда ж.—мерзость, гадость.
Брыдзіца (ад чаго)—иметь отвращение.
Брыдка—гадко, отвратительно, безобразно.
Брыдкаваты—гадкий, неприятный, досадный.
Брыдкасьць ж.—гадость, нечисть.

Брыдкі—гадкий, отвратительный, сквернословный, безобразный.
Брыдлівасьць ж.—брезгливость.
Брыдлівы—брезгливый.
Брыдота ж.—1) безобразник, -ница; 2) гадость, безобразие, тривиальность. НТ₂.
Брыдотны—гадкий, тривиальный. НТ₂.
Брыж м.—складка, острый край, угол граней. (*Брыж стала*)
Брыжма—острием, краем.
Брыжняк м.—брекчия. НТ₅.
Брыжыкі (мн. от брыжык)—складки или сборки воротника и рукавов.
Брыза ж.—бриз. НТ₃.
Брызак м.—1) мелкий дождь; 2) отборное зерно.
Брызачка ж.—уменьш. от „брызга“.
Брызачкі падабраць—быть похожим до капли.
Брызга ж.—капля.
Брызканьне н.—брызганье, прысканье, кропление.
Брызкаўка ж.—лейка для цветов.
Брызкаць што—кропить, брызгать.
Брызкі ж. мн.—брызги; дребезги.
Брык выкл.—бац!
Брыканьне н.—лягание.
Брыкаць каго—лягать.
Брыкацца—лягаться.
Брыкун м.—шалун, упрямец.
Брыла ж.—глыба. НТ₅.
Брыль м.—соломенная шляпа.
Брыльянт м.—бриллиант.
Брында аг.—лентяй, шалопай.
Брындзюлька ж.—побрякушка.
Брынды біць—баклуши бить.
Брынканьне н.—бренчание.
Брынкаць—бренчать.

Брыца звычайная—куриное просо (бот. *Echinochloa Cruss galli* РВ.) НТ₆.
Брэд м.—бред. НТ₄.
Брэдавы—бредовый (*Брэдавая думка* НТ₄).
Брэдзень м.—бродник (*рыболовная сеть*).
Брэдзіца дзс. безас.—грезиться.
Брэх м.—лай, ругань.
Бубкі падабраць—быть до капли похожим.
Бублік м.—баранок, бараночек бублик.
Бубніць—барабанить в бубен; невнятно говорить.
Бугай м.—бык (невыхолощенный).
Буда ж.—кибитка; будка.
Будаваньне н.—возведение постройки, построение.
Будаваны—построенный.
Будавацца—строиться.
Будаваць (дую) што—строить.
Будаўнік м.—строитель, зодчий.
Будаўніцтва—строительство, зодчество, архитектура.
Будаўнічы м.—зодчий, архитектор. НТ₂.
Гудзе (см. быць)—будет, довольно, хватит.
Гудзённасьць ж.—обыденность, банальность НТ₂.
Гудзённы—обыденный, банальный НТ₂.
Гудзень м.—будний день, будни.
Гудзіць (-джу) каго—будить.
Гудзька м.—будильник.
Гудка ж.—1) повозка с верхом; 2) шалаш, сторожевая будка.
Гудова, доўля ж.—строение.
Гудоўны—строительный.
Гудучына ж.—будущность.
Гудынак м.—постройка, здание.

Будыніна ж.—большая постройка.
Буза ж.—подонки.
Бузаніць каго—тузить.
Буй м.—1) буйн; 2) быстрый (*Буй-вечер*); 3) открытое место.
Буйла м.—буйвол (*ср. бавал*).
Буйміна ж.—сердечник (бот. *Cardamine L.*). НТэ.
Буйна—крупно.
Буйнасьць ж.—крупность.
Буйнець—крупнеть, расти.
Буйніць што—увеличивать, делать крупнее.
Буйны, ны—крупный (город, дождь и т. п.).
Букавіца ж.—буквица (бот. *Betonica L.*). НТэ.
Буката ж.—большая булка хлеба.
Букатка ж.—булочка.
Букацца, кнуцца—биться, побиться лбами.
Букта ж.—бухта. НТэ.
Булава, лдава ж.—булава.
Булдаважка ж.—набалдашник.
Булдовішча н.—большой набалдашник.
Булдыр м.—водяной пузырь.
Бульба ж.—картофель.
Бульбоўнік м.—картофельное поле.
Бульбяны—картофельный.
Булькатаньне н.—булькание.
Булькатаць—булькать.
Бунт м.—бунт, беспокойство, беспорядок.
Бунтаваньне н.—возмущение, нарушение порядка.
Бунтавацца—возмущаться.
Бунтаваць каго—бунтовать, возмущать.
Бунтаўнік м.—бунтовщик, бунтарь.
Бунтаўніца ж.—бунтарка.

Бунтоўны—бунтарский; мутный (*Бунтоўныя воды*, Ян. К. Шл. ж. 62 с.)
Бунцік м.—связка, пучок.
Бура ж.—бура.
Буравал ж.—бурелом.
Буравеснік, вьяшчун м.—буревестник (*Procellaria*). ЗТ.
Буракі м. мн.—свекла (бот. *Beta Tourne*); борщ.
Бураковы, чковы—свекольный.
Бурбалка, баўка ж.—водяной пузырек.
Бурда ж.—бурда, подонки.
Бурдыр м.—волдырь, водяной пузырь (*ср. булдыр*).
Бурдыліца—волдыриться, покрываться водяными пузырями, вскипать (о воде).
Буркала м.—ворчун.
Бурканьне, чаньне н.—ворчанье.
Буркаць, чаць—ворчать, говорить под нос, мурлыкать, урчать.
Бурштын м.—см. бруштын.
Бурцыца—обрушиваться.
Бурцыць што—разорять, обрушивать.
Бусаваць—пьянствовать, дебоширить.
Бусел м.—аист.
Буслай м.—забулдыга, дебошир.
Бусловы—аистовый.
Буслянка ж.—аистовое гнездо.
Бутля ж.—бутылка.
Бутэлчны—бутылочный.
Бутэлка ж.—бутылка.
Бухала, хач, хайла м.—выпь, водяной бык.
Буч м.—пруд для ловли рыбы. Я. Кол. НЗ. хх.
Бушаваньне н.—брожение.
Бушаваць—бродить, бушевать.
Буякі м. мн.—голубика (ягода).
Буяць—чрезмерно расти. (*Буля ба збуяла*, Нк.)

Бываць—бывать, ходить к кому.
Бывайце (здоровы)—прощайте, до свидания.
Быдла н. зб.—рогатый скот.
Быдле н.—скотинка.
Быдліна ж.—скотина.
Быдзя н.—бестия, скот, скотина (*ругательное*).
Быдзячы—скотский.
Бык індыйскі—зебу (*Bos indicus*). ЗТ.
Былы—бывший.
Быліна ж.—1) былина; 2) стебель травы.
Былінка ж.—травка.
Былье н.—сухие стебли.
Быльнік м.—полюнь (бот. *Artemisia L.*). НТэ.
Быстрамоўка ж.—скороговорка. НТэ.
Быстрыня ж.—быстрота.
Быт м.—быт, способ жизни. (*Быт пастырскі*, НТэ.)
Бытаваньне н.—существование (*І павёў... свае войскі на зямлю Палаўчан на змаганьне, ды за рускай зямлі бытаваньне*, Ян. К. Пс. аб пах. г.)
Бытапіс м.—бытописание. НТэ.
Бытапісец м.—бытописатель. НТэ.
Быты—былой, минувший.
Быць—1) быть; 2) находиться, существовать.
Быццё н.—бытьё, жите; бытность.
Бэбахі м. мн.—требуха, внутренности.
Бэза ж.—бузина.
Бэз м.—сирень (бот. *Syringa L.*).
Бэзавы—1) сиреневый; 2) бузинный.
Бэццаль м.—внебрачный (*ср. байструк*).
Бяга ж.—бег (*лошадзі*); течение (*рэкі*).
Бягляк м.—беглец.

Бяглячка ж.—беглянка.
Бягою—рысью.
Бягун м.—скороход.
Бягучы—текущий (*Бягучы рахунак*).
Бяда ж.—беда.
Бядак м.—бедняк, бедняга.
Бядача ж.—жизнь бедняка, злосчастье. (*Што то за доля, за бядача*, Я. Кол. НЗ хі.)
Бядовы—бедный.
Бядота ж.—бедствование, нищета.
Бядуля м.—бедняк, злосчастный.
Бядун м.—хлопотун.
Бязбацькавіч м.—незаконно-рожденный; сирота.
Бязбожжа н.—безбожие.
Бязбожнік м.—безбожник.
Бязбожны—безбожный.
Бязбокі—однобокий.
Бязбоязка—безбоязненно.
Бязвадна—безвредно.
Бязвадны—безвредный.
Бязвартасьць ж.—ничтожность.
Бязварты—ничего не стоящий, ничтожный.
Бязводзьдзе н.—безводье.
Бязводнік м.—ангидрид.
Бязводны—безводный.
Бязвокі—1) одноглазый; 2) безглазый.
Бязволье н.—безволие, абулия (псих. болезнь) НТэ.
Бязвольны—безвольны, невольный.
Бязвосьцевы—безостный. НТэ.
Бязвыгадзьдзе н.—отсутствие выгоды.
Бязвыгадны—невыгодный.
Бязвымоўна—бессловесно.
Бязвылазу—безвыходно.
Бяззвычайны—несвойственный, необычайный.
Бязглузды—бестолковы, безмозглый

Бязглузьдзе *н.*—одурь, беспам'ятство.
 Бязглузьдзіца *ж.*—бесмыслица, бестолковщина.
 Бязгодзьдзе *н.*—непогода, несчастье.
 Бязгодны—непогодный, ненастный.
 Бязгрунтоўна—беспочвенно, неосновательно.
 Бязгрунтоўнасьць *ж.*—беспочвенность, неосновательность.
 Бязгрунтоўны—беспочвенный, неосновательный.
 Бяздольле *н.*—несчастье.
 Бяздольны—горемычный; бесталаный.
 Бяздомак *м.*—бобыль.
 Бяздомны—бездомный.
 Бяздоньне *н.*—бездна, пропасть.
 Бязжаласьліва—безжалостно.
 Бязжаласьлівы—безжалостный.
 Бязжонны—неженатый, холостой.
 Бязжыўны—безжизненный.
 Бяззгубна—безубыточно.
 Бяззгубны—безубыточный.
 Бяззручна—неудобно.
 Бяззручны—неудобный.
 Бяззыскна—без возврата.
 Бязладзьдзе *н.*—несогласие, беспорядок; хаос. НТ.
 Бязладзіца *ж.*—нестройность; ссора, несогласие.
 Бязладнасьць *ж.*—нестройность; хаотичность. НТ.
 Бязладны—нестройный, неупорядоченный; хаотический, хаотичный. НТ.
 Бязмала—почти, чуть-чуть.
 Бязмальна—приблизительно, около.
 Бязмозгла—глупо, бестолково.
 Бязмозглы—безмозглый, глупый, бестолковый.
 Бязмоўна—безмолвно.
 Бязмоўнасьць *ж.*—безмолвие.

Бязмоўны—безмолвный, бессловесный, молчаливый.
 Бязногі—1) безногий; 2) одноногий.
 Бязуважна, -важліва—невнимательно.
 Бязуважнасьць, -важлівасьць *ж.*—невнимательность.
 Бязуважны, -важлівы—невнимательный.
 Бязужыўны—неуживчивый.
 Бязуладзьзе *н.*—безвластие, анархия.
 Бязуладны—безвластный; анархический.
 Бязуля *м.*—своевольник, шалун.
 Бязумоўна—безусловно.
 Бязумоўны—безусловный, категорический. НТ.
 Бязумысна—без умысла, неумышленно.
 Бязумыснасьць *ж.*—неумышленность.
 Бязумысны—неумышленный.
 Бязупынна—беспрестанно, непрерывно.
 Бязупычны—беспрестанный, непрерывный.
 Бязурадзьзе *н.*—безвластие, анархия.
 Бязурадны—анархический.
 Бязуразна—безобидно.
 Бязуразны—безобидный.
 Бязустанку, -таньня—безустанно.
 Бязыльготны—безльготный.
 Бязыменьнік *м.*—аноним. НТ.
 Бязыменны—анонимный. НТ.
 Бязыменны лік—отвлеченное число. НТ.
 Бязьведама—неизвестно.
 Бязьведамы—неизвестный, неведомый.
 Бязьверак *м.*—неверный; недоверчивый.
 Бязьверыца *ж.*—недоверие.
 Бязьверыцца—терять доверие.
 Бязьвечча *н.*—увечье.

Бязьвечыцца—изувечиваться.
 Бязьвечыць *каго*—увечить, изувечивать.
 Бязьдзетнасьць *ж.*—бездетность.
 Бязьдзетны—бездетный.
 Бязьлесіца *ж.*—безлесье.
 Бязьлетак *м.*—малолетний.
 Бязьлетнасьць *ж.*—малолетство.
 Бязьлетны—малолетний.
 Бязьлітасна—немилосердно.
 Бязьлітасны—немилосердный.
 Бязьлюдзьзе *н.*—безлюдье.
 Бязьлюднасьць *ж.*—малонаселенность.
 Бязьлюдны—безлюдный, малонаселенный.
 Бязьмежна—безгранично, беспредельно.
 Бязьмежны—безграничный, беспредельный.
 Бялізна *ж.*—белье.
 Бяліць *што*—белить, побелять.
 Бялуга *ж.*—белуга.
 Бяльмо *н.*—бельмо.
 Бялюк *м.*—венечник (бот. *Anthericum* L). НТ.
 Бялюсенкі—белёхонький.
 Бялявая—блондинка.
 Бялявы—блондин.
 Бяляк *м.*—белый заяц.
 Бялянка *ж.*—молочай.
 Бялясы—беловатый.
 Бянтэжыцца—путаться, конфузиться, смущаться.
 Бянтэжыць *каго*—путать, сбивать, смущать, конфузить.
 Бярно *н.*—см. бервяно.
 Бяроза *ж.*—1) береза; 2) река Березина.
 Бярозавік *м.*—березовый сок.
 Бярозавы—березовый.
 Бярозка *ж.*—1) березка; 2) выюнок призаборный (раст.).

Бярэзіна *ж.*—березовое дерево.
 Бяраста *ж.*—береста.
 Бярэмя *н.*—бремя, ноша.
 Бяскаранна, -карна—ненакаزانно.
 Бяскаранны, -карны—ненаказанный.
 Бясхлопатна—беззаботно.
 Бясхлопатны—беззаботный.
 Бясконцасьць *ж.*—бесконечность.
 Бясконцы—бесконечный.
 Бяскосты—бескостный.
 Бяскосы—бескосый.
 Бяскрыл *м.*—киви (*Ardeux*) ЗТ.
 Бяскрыўдна—безобидно.
 Бяскрыўны—безобидный.
 Бяскуроўны—безродный.
 Бяскудлы—редковолосый.
 Бяскутны—бесприютный.
 Бяспамяцьце *н.*—забвение; амнезия. НТ.
 Бяспалы—беспалый.
 Бяспроспу—непробудно.
 Бяспраўнасьць *ж.*—1) бесправие; 2) беззаконность.
 Бяспраўны—1) бесправный; 2) беззаконный.
 Бяспрыкладна—беспримерно.
 Бяспрыкладны—беспримерный.
 Бяспрымусна—без принуждения; непринужденно.
 Бяспрымусны—непринужденный.
 Бяспрытульна—без приюту.
 Бяспрытульнасьць *ж.*—бесприютность.
 Бяспрытульны—бесприютный.
 Бяспрыцямна—без внимания.
 Бяспрыцямны—ненаблюдательный, невнимательный.
 Бясквалпа—без жадности.
 Бяссорамны—бесстыдный.
 Бяспрэчна—бесспорно.
 Бяспрэчны—бесспорный.

Бясстратна—безубыточно.
 Бясстратны—безубыточный.
 Бяссумленна—бессовестно.
 Бяссумленнасьць ж.—бессовестность.
 Бяссумленны—бессовестный.
 Бяссумненна,-сумна—несомненно.
 Бяссумны,-сумненны—несомненный.
 Бясхатні—бездомный.
 Бясхібна—безошибочно.

В

Ваб м.—зов, приманка. *Лось ідзе на ваб.* Сержп.
 Ваба ж.—приманка, обольщение.
 Вабенне,-біньне,-леньне н.—приманивание.
 Вабік н.—свисток для приманивания диких птиц.
 Вабіцца на што—итти на приманку, увлекаться.
 Вабіць каго—приманивать, прельщать.
 Вабка—заманчиво, повадно; ж.—прелестница.
 Вабкасьць,-бнасьць ж.—привлекательность.
 Вабкі,-бны—привлекательный, заманчивый.
 Ваблівы—1) увлекающийся; 2) привлекательный.
 Вавэрачы—беличий.
 Вавэрка ж.—белка.
 Вага ж.—вес; весовая гиря; рычаг.
 Вагальны—колебательный.
 Ваганьне н.—колебание. (*Ваганьне гунту,... тэмпературы.* НТЗ); сомнение.
 Вагам—ровномерно, не спеша.
 Вагар м.—весовщик.
 Ваганьямер м.—сейсмометр. НТЗ.
 Вагацца—колебаться, колыхаться; сомневаться.

Бясхібны—безошибочный.
 Бясшлюбны—безбрачный.
 Бясшчасны—несчастный, неудачник.
 Бясшчасьце н.—неудача.
 Бяссьліцца—обесилиться, терять силу.
 Бяссьліць каго—обессилить, лишать силы.
 Бяссьільде н.—бессилие, немочь НТЗ.

Вагаць што—колебать, колыхать.
 Вагі ж. мн.—весы.
 Вад м.—зной.
 Вада ж.—вода.
 Вада ж.—порок, недостаток.
 Вадаграй м.—фонтан, водомёт.
 Вадазел м.—водораздел (ср. вадападзел). НТЗ.
 Вадазбор м.—бассейн. НТЗ.
 Вадазорка ж.—болотник (бот. *Caletitriche* L.). НТЗ.
 Вадазьмей м.—морская змея (*Hydrus*). ЗТ.
 Вадаліў м.—водолей (*Созвездие Зодиака*). НТЗ.
 Вадалюб м.—водолюб (*Hydrophilus*). ЗТ.
 Вадападзел м.—вадазел.
 Вадаправод м.—водопровод.
 Вадаправоднік м.—водопроводчик.
 Вадапрапускарны—водопроницаемый. НТЗ.
 Вадаспад м.—водопад. НТЗ.
 Вадастойкі—водоупорный. НТЗ.
 Вадасцьк м.—водоскат. НТЗ.
 Вадаточа ж.—проток. МГ.
 Вадаточніца ж.—водоём. МГ.
 Вадацеча ж.—источник, ручей.
 Вадацягнік м.—акведук, водопровод. Я.Л.Км.
 Вадзень м.—овод.

Вадашчур м.—водяная крыса (*Hidromys*). ЗТ.
 Вадзіца ж.—водица.
 Вадзіць—вредить; ссорить.
 Вадзянік м.—водяной.
 Вадзяністы—водянистый, жидкий.
 Вадзянка ж.—кадка с водой.
 Вадка—жидко, водянисто.
 Вадкасьць ж.—жидкость, водянистость.
 Вадкі—жидкий, водянистый.
 Вадна—знойно.
 Вадны—знойный.
 Вадохрышча н.—1) Крещение (праздн.); 2) водосвятие.
 Ваеннапалонны—военнопленный.
 Ваваны—взвешенный.
 Ваваньне н.—взвешивание.
 Вавка—веско, тяжело.
 Вавкасьць ж.—тяжесть, вескость.
 Вавкі—веский, тяжелый, увесистый.
 Вавна—важно, существенно.
 Вавнець—степенеть.
 Вавнічы м.—надсмотрщик важни.
 Вавня—помещение для взвешивания.
 Вавыцца ж.—взвешиваться.
 Вавыць што, каго—весить, взвешивать.
 Вазак м.—возчик.
 Вазэрны—озёрный.
 Вазок м.—возок.
 Вазоўня ж.—помещение для повозок.
 Вайсковец м.—военнослужащий.
 Вайсковы—военный.
 Вайстрэньне н.—заостривание, точение.
 Вайстрыць што—острить, точить.
 Вайтоўна ж.—дочь войта.
 Вавенечка н.—окошечко.

Вавеньніца ж.—ставень.
 Вавно н.—окно.
 Ваволіца ж.—околица, окрестность.
 Ваволічны,-льны—окрестный, окружающий.
 Вавонка ж.—окошко.
 Вавонца н.—оконце, окошечко.
 Вававяны—свинцовый; -ная смолка—камедь свинцовая. (минерал) НТЗ.
 Вававаньне н.—владение, обладание.
 Вававар м.—владелец, владыка (ср. уладар).
 Вававарка ж.—владетельница.
 Вававарны—владетельный.
 Вававарства н.—владычество.
 Вававаць—владеть.
 Вававакіта ж.—волокиста.
 Вававакчы—каго, што—тянуть, тащить.
 Вававас м.—волопас (*созвездие*) НТЗ.
 Вававасень м.—гнильный нарыв.
 Вававасны—волостной.
 Вававасьнік м.—заусеница (*на пальце*); леса (*на удочке*).
 Вававасцянін ж.—помещичий крестьянин (*старо-белорусское*).
 Вававасцянка ж.—крестьянка.
 Вававауга м.—бродяга, шатун.
 Вававачобнік м.—волочобник, пасхальный певец (поздравитель).
 Вававачобны—волочобный.
 Вававачыцца—таскаться, бродить.
 Вававей прс. н. ст.—лучше; предпочтительнее.
 Вававеньне н.—валяние.
 Вававец м.—вальс.
 Вававец м.—цилиндр.
 Вававісты (ср. воле)—зобастый.
 Вававіцца—падать.
 Вававіць каго, што—опрокидывать; взваливать.

Валка ж.—1) рубка (лесу);
2) свалка.
Валкаватасьць ж.—сырова-
тость.
Валкаваты—сыроватый,
мокрватый.
Валкасьць ж.—зыбоксть,
шаткость.
Валкі—зыбкий, шаткий.
Валока ж.—уволока, (мера
20 дес. земли); бечевка для
подвязывания лаптей.
Сержп.
Валоскі—волошский (*Валоскія
арэхі*).
Валошка ж.—василек (бот.
Centauria L.)
Валуй м.—гриб масленка.
Валчанье н.—драка, борьба.
Валчыца з кім—бороться,
тягаться.
Валында м.—шатун.
Валындаца—шататься без
дела.
Вальлё н.—зоб. (ср. воле.)
Вальня ж., валюш м.—валяль-
ная мастерская
Валяцца—валяться, быть бро-
шенным.
Вандравальне н.—1) странство-
вание, кочевание; 2) путе-
шествование. НТз.
Вандраваць—путешествовать,
странствовать, кочевать
(ср. нем. *wandern*).
Вандровец м.—путешествен-
ник, странник.
Вандроўе н.—кочевье. НТз.
Вандроўка ж.—странствование
кочеванье. НТз.
Вандроўнікі—кочевники. НТз.
Вандроўны—странствующий;
кочевой.
Вандруга м.—бродяга.
Ванітаваньне н.—позыв к рво-
те.
Ванітаваць дзс. безас.—позы-
вать к рвоте.

Ваніты м. мн.—рвота.
Вантроба ж.—печень.
Вантробы ж. мн.—кишки, внут-
ренности.
Вапенны—известковый.
Вапень м.—кальций.
Вапёр м.—кабан.
Вапна ж.—известь.
Вапнішча н.—известковая копь.
Вапняк м.—известняк.
Вар м.—кипяток; зной.
Варажбіт м.—гадальщик, кол-
дун.
Варажбітка ж.—ворожея, кол-
дунья.
Варажнеча ж.—вражда. Я.Л.Км.
Варажэньне н.—гадание, вол-
шебство.
Варажыць—ворожить, колдо-
вать, нашептывать.
Варанец м.—1) вороной конь;
2) воронец (бот. *Actaea L.*) НТз,
3) блоха.
Варачацца, вярнуцца—воз-
вращаться, вернуться.
**Варачаць, вярнуць, —кого,
што**—возвращать, возвра-
тить.
Варволь м.—ворвань.
Варна—знойно.
Варны—знойный.
Варожа—враждебно.
Варожасьць ж.—враждебность.
Варожы—враждебный.
Варона ж.—ворона.
Вароты н. мн.—ворота.
Варохаць, рахнуць што—дви-
гать, двинуть с шорохом.
Варочаны—возвращенный.
Варта ж.—стража, караул; прс.
—стоит.
Вартавальны—караульный,
сторожевой.
Вартаваньне н.—карауление.
Вартаваць што, каго—сторо-
жить, караулить.
Вартасьць ж.—1) стоимость;
2) достоинство.

Вартаўнік м.—сторож, кара-
ульщик.
Вартоўны—дорого стоящий.
Варты—достойный, стоящий.
Варункі м. мн.—условия.
Варушэньне н.—ворошение.
Варушыцца—ворошиться.
Варушыць што—ворошить.
Варчак ж.—присяжная ло-
шадь.
Варчаковы—присяжной.
Варштат м.—верстак, станок.
Варыва н.—кушанье, щи, борщ.
Варыўня ж.—кладовая для ово-
щей.
Варэнік м.—вареник.
Варэньне н.—варение, приго-
товление пищи, стряпня.
Вар'явацца—сумасшествовать,
сумасбродничать.
Вар'ят м.—сумасшедший.
Вар'ятка ж.—сумасшедшая.
Вар'яцкі дом—дом умалишен-
ных.
Вар'яцтва н.—сумасшествие.
Васлёк м.—василек голубой
(*Cyanus L.*) НТз.
Васеньні—осенний.
Васільле н.—день св. Василия
1 января.
Васіль у. м.—см. *Базыль*.
Васкаваньне н.—вошение.
Васкаваць што—вошить.
Васпан м.—сударь.
Васпаня ж.—сударыня.
Васьміног м.—восьминог (*Okto-
pus*). ЗТ.
Васьмак м.—восьмерка.
Ватоўка ж.—ватное пальто,
поддевка.
Ваўкалак м.—волколак.
Ваўкарэз м.—хищник.
Ваўкарэзіна ж.—волчья сыть.
Ваўкаўня ж.—волчья яма.
Ваўнянка ж.—волнушка (гриб)
Ваўняны—шерстяной.
Ваўчаня н. (мн. л. ваўчаняты)
—волченоч.

Ваўчкі м. мн.—череда (бот.
Vibens L.) НТз; волчки.
Ваўчуга м.—матерый волк.
Ваўчыха ж.—волчица.
Вахля ж.—вафля.
Вахляй м.—рохля.
Вахта ж.—караульная, с'езжая.
Вахтацца—качаться (*Вахталісь
дрэвы ад стогнаў*. З. Б. Пад
р. н., 109 с.).
Вашапруд (звар.)—ваша вши-
вость; м.—вшивец.
Вашаць (звар.: Ваша мосьць)—
ваша милость.
Ваяваньне н.—воевание.
Ваяка м.—войка, воин.
Ваяўніцтва н.—военное дело.
Ваяўнічасць ж.—воинствен-
ность.
Ваяўнічы—воинственный.
Веда ж.—знание.
Ведама—известно.
Ведамасьць ж.—известие,
весть.
Веданье н.—ведение, знание.
Ведаць што—знать (ср. *знаць*).
Ведзьма ж.—ведьма.
Вежа ж.—башня; сторожевая
башня.
Вежавы—башенный.
Век м.—век; возраст.
Века ж.—покрышка
Век-вяком—всегда, беско-
нечно.
Векаваньне н.—пребывание.
Векаваць—проводить жизнь.
Векавечна—продолжительно.
Векавіта—прочно, крепко, по-
стоянно.
Векавіты—прочный, постоя-
нный.
Векаісты, вісты—вечный,
постоянный.
Векапомны—приснопамятный,
незабвенный.
Векша ж.—белка.
Веліч ж.—величие; гро-
мадина.

Велічыня ж.—величина.
 Вельмі—весьма, очень.
 Венцер м.—рыболовная снасть.
 Вера ж.—вера; доверие; веро-исповедание, религия.
 Верабей м.—воробей.
 Верабейчык м.—воробышек.
 Верабіна ж.—рябина.
 Верад м.—веред.
 Верадаваты—золотушный.
 Верадаваць—привередничать.
 Верадзіцца—причинять себе вред, надсаживаться.
 Верадзіць што, каго—надры-вать, надсаживать работою.
 Верадзец м.—золотуха, чирей.
 Верадзіна ж.—соломаха.
 Верас м.—вереск (бот. *Clivia vulgaris* L.).
 Верасень м.—сентябрь.
 Верасеньскі—сентябрьский.
 Вераск м.—верезг, визг.
 Верасклівы—верезгливый, ви-згливый.
 Верацяно н.—веретено.
 Верашчака ж.—веращага.
 Верашчаньне н.—верезжание.
 Верашчаць—верезжать; ши-петь при жареньи.
 Вераж ж.—столб, на который навешивают ворота.
 Вербалоз м.—ивняк.
 Вербніца н.—Вербное воскре-сенье.
 Вернік м.—веритель; поверен-ный.
 Верніца ж.—верительница.
 Верх прыім. з род.—выше, над; (*Верх лесу*); м.—вершина (*Верх гары*. НТз).
 Верхаваньне н.—кульминация. НТз; верховность.
 Бархавіна ж.—вершина.
 Верхавінны—верхушечный, вершинный.
 Вешчавод м.—вожак, зачинщик.

Верхаводзтва н.—верховен-ство, гегемония.
 Вешчаводка ж.—1) зачинщи-ца; 2) полая вода.
 Верш м.—стихотворение.
 Верша ж.—рыболовная снасть
 Вешчавальнік м.—версифика-тор. НТз.
 Вешчаваньне н.—стихосло-жение, версификация. НТз
 Вешчаваны—стихотворный; переложенный на стихи. НТз.
 Вешчавец што—слагать стихами.
 Вешчавецца м.—стихотво-рец. НТз.
 Вешчак ж.—уменьш. от вешка.
 Вешка ж.—деревня.
 Вешнавы—весенний.
 Вешка ж.—известие.
 Вешнік м.—вестник.
 Вешніцы, шніцы ж. мн.—во-рота, калитка.
 Вешчула ж.—1) радуга;
 2) водка.
 Вешчасьць ж.—вежливость.
 Вешчліва—приветливо, вежливо, деликатно.
 Вешчлівасьць ж.—приветли-вость, вежливость.
 Вешчлівы, лы—приветливый, вежливый.
 Вешчрагоньнік м.—пропелер. Нк.
 Вешчраны—ветренный.
 Вешчрык м.—ветерок.
 Вешчрычак—ветерочек.
 Вешчаць м.—ветошка.
 Вешчцік м.—уменьш. от. вешчаць.
 Вешцер м.—ветер.
 Вешчар м.—вечер.
 Вешчарніцы, рушкі ж. мн.—посиделки.
 Вешчарына ж.—вечеринка.
 Вешчны—вечный; нае спачы-ваньне—вечный покой.
 Вешчавец што—предвещать, предсказывать.

Ві (мн.—віце)—пов. накл. от віць.
 Від м.—лицо. МГ; вид НТз.
 Відавішча н.—зрелище НТз.
 Відавочна—наглядно; оче-видно.
 Відавочнасьць ж.—нагляд-ность, очевидность.
 Відавочны—наглядный, оче-видный.
 Відавы—видовой (*Відавая аз-нака*. НТз).
 Відалы—бывалый.
 Віданы, дзёны—виденный.
 Відацца з кім—видеться.
 Відаць дзс. безас.—видно.
 Відзець каго, што—видеть.
 Відоўня ж.—зрительный зал. НТз.
 Відоўца м.—зритель. НТз
 Відук м.—мак с открытыми головками. Нк.
 Відучы—зрячий.
 Відэлец ж.—вилка.
 Візарункі м. мн.—изображение.
 Візыт м.—визит
 Візытаваньне н.—визитация.
 Візытаваць каго, што—посе-щать.
 Вілаводзіць каго—путать.
 Вілаводнік м.—путанник, обман-щик.
 Вілаводніца ж.—путанница, обманщица.
 Вілаводны—криводушный, об-манный, ненадежный.
 Вілахвост м.—льстец.
 Віліць—кривить (*Віліць ду-шою*. Нс.)
 Вілкі ж. мн.—ухват; вилы.
 Вільгамер—гигрометр. НТз.
 Вільгаць ж.—влага, сырость.
 Вільгота ж.—оттепель; облег-чение, льгота.
 Вільготнасьць ж.—влажность.
 Вільготны—влажный.
 Вільжэць—становится влаж-ным, мокнуть, сырееть.

Вілья у. ж.—Виляя.
 Віляцца, льнуцца—виляться, -лнуться; уклоняется, -ниться; тереться возле чего.
 Віляць, льнуць чым—вилять, -лнуть, махать, -хнуть; хит-рить.
 Віна ж.—вина; причина.
 Вінавайца м.—должник.
 Вінавальнік м.—обвинитель, обличитель. НТз.
 Вінавальны—винительный (*Ві-навальны склон*); обличитель-ный.
 Вінаваты—повинный, винов-ный, виноватый.
 Вінаваціцца—1) провиняться;
 2) одолажаться.
 Вінаваціць каго—обвинять.
 Вінавачваньне н.—обвинение; обличение. НТз.
 Вінаград м.—виноград.
 Вінаградня ж.—виноградник.
 Вініцца—признавацца в вине, каяться.
 Вініць каго—обвинять, осуж-дать.
 Вінуць што—свертывать, сви-вать.
 Віннасьць ж.—вина, провин-ность.
 Вінны—1) винный; 2) повин-ный; покорный.
 Віншавальнік м.—поздравитель.
 Віншаваньне н.—поздравление.
 Віншаваць каго—поздравлять.
 Віньніца ж.—винокуренный завод. НТз (*ср. бровар*).
 Віньніцтва н.—винокурение. НТз.
 Вір м.—водоворот, омут.
 Вірны—обильный омутами (*о реке*); опасный; ветренный (*о погоде*).
 Вірок м.—1) уменьш. от вір.
 2) снаряд для свивания ни-ток. Сержп.

- Вісельня ж.—виселица. Ян. К. Шл. ж. 165 с.
 Віск м.—визг.
 Віскатаць—визжати; плакати.
 Віскатня ж.—визжанье.
 Віскун м.—плакса.
 Вісла ж.—Висла
 Віславухі—вислоухий, длинноухий.
 Віснуць—висеть.
 Вісючы—висячий.
 Вітанье н.—приветствие, стованье.
 Вітацца з кім—раскланываться; здороваться с кем.
 Вітаць каго—приветствовать.
 Вітка ж.—веха.
 Віханье н.—колебание; шатание.
 Віхацца—колебаться, шататься.
 Віхаць, хнуць што—шатать, гнуть; раскачивать, раскачать.
 Віхляй м.—лентяй.
 Віхляйства н.—лентяйство.
 Віхлясты—шаткий.
 Віхляцца—итти шаткой походкой.
 Віхор м.—вихрь.
 Віхрам—быстро, мгновенно.
 Віхраслуп м.—смерч. НТз.
 Віхрыцца—крутиться.
 Віхура ж.—вихорь. Я. Куп.
 Віцна ж.—1) трость; 2) плот, судно, баржа.
 Віць што—вить, свивать.
 Вішнёвы—вишневый, вишеный.
 Вішня ж.—вишня.
 Вішняк м.—вишняк.
 Вішчаць—визжати.
 Во выкл.—вот (Во як!); на (Во тебе!).
 Вобад м.—обод (ср. абады).
 Вобак прыйм. з род.—подле, возле; прс.—боком, стороною.
 Вобач прыйм. з род.—при, возле.
 Воблак м.—облако.
 Воблачны—облачный.
 Вобліў м.—гололедица (ср. галалёд).
 Вобраз м.—образ; картина, фигура. НТз.
 Вобразна—образно, фигурально; картинно.
 Вобразнасьць ж.—образность, картинность. НТз.
 Вобразны—образный, фигуральный; картинный; изобразительный.
 Вогер м.—жеребец.
 Вогнемгненны—огнестрельный. (Вогнемгненная криница. Я. Кол. Н. З. 217 с.)
 Вогнік м.—струп на лице, огневца, антонов огонь.
 Вогнішча н.—1) пепелище, пожарище; 2) фокус. НТз, з.
 Воддаль—вдали, поодаль.
 Водветкі м. мн. = адведзіны.
 Водгук м.—отзвук.
 Водгульле н.—эхо, отзвук.
 Водзіцца дэс. безас.—ведется, принято.
 Водле, луг чаго—по, согласно.
 Вожаг м.—палка от метлы.
 Вожка ж.—вожка.
 Вожык м.—ожег; головня.
 Вожык м.—ёж.
 Воз м.—воз; „Вялікі—Большая Медведица; „Малы—Малая Медведица.
 Возера н.—озеро; грэблевае—озеро плотинное. НТз.
 Возірк м.—оглядка.
 Вознік м.—1) возчик, кучер; 2) возникший (созвездие НТз).
 Войска н.—войско.
 Войскавод м.—полководец. ВТ.
 Войстра—см. востра.
 Войт м.—войт, сельский староста.
 Войчы м.—отчим.
 Вокліч м.—восклицание. НТз.
 Вока н.—око; глаз.
 Вокладка ж.—обложка (книги).

- Вокунь м.—окунь.
 Волава н.—свинец.
 Волак м.—волок.
 Волас м.—волос.
 Воласьць ж.—волость.
 Волат м.—богатырь, исполин.
 Волат-рак м.—исполинский рак. НТз.
 Воле н.—зоб.
 Волісты—зобастый.
 Волка—влажно.
 Волкасьць ж.—влажность, сырость.
 Волкі—влажный, сырой.
 Вольна—свободно, исподволь.
 Вольнасьць ж.—вольность, свобода.
 Вольнапялесткавыя—раздельнолепестные. НТз.
 Вольны—свободный, вольный; -ны слухач—вольнослушатель.
 Вомрак м.—помрачение, омрачение.
 Вонкавы—внешний, наружный.
 Вонках—вне, снаружи.
 Вонадзь ж.—опадок; падёж скота.
 Воплескі м. мн.—аплодисменты.
 Вор м.—мех.
 Вораг м.—враг, неприятель.
 Ворах м.—мешок.
 Воран м.—ворон.
 Ворот м.—отверстие мешка.
 Ворах м.—шорох; ворох.
 Ворка ж.—пашня.
 Ворлікі м. мн.—колокольчики; водосбор (бот. Aquilegia L).
 Ворны—пахотный.
 Ворса ж.—ворс.
 Ворчык м.—см. варчак.
 Ворша ж. ў.—Орша.
 Ворчыкавы—пристажной.
 Ворыва н.—пахота.
 Восем—восемь.
 Восемдзсят л.—восемьдесят.
 Восемдзсяты—восемидесятый.
 Восемнаццаты, -нанцаты—восемнадцатый.
 Восемнаццаць, -нанцаць—восемнадцать.
 Восемсот—восемьсот.
 Восемсоты—восемьсотый.
 Восень ж. осень.
 Воск земны—парафин; смуродны—озокерит. НТз.
 Востра—остро.
 Востраў м.—остров. НТз. (ср. выспа).
 Востраслуп м.—obelisk. НТз.
 Востракутны—остроугольный, угластый. НТз.
 Востры—острый, язвительный.
 Вострыца ж.—луговік (бот. Deschampsia PV). НТз.
 Вось ж.—ось; выкл.—вот.
 Вось-бы выкл.—вот-бы.
 Вось-жа—вот-же, ну вот.
 Восьмісьценнік м.—восьмигранник.
 Восьмы—восьмой.
 Вота ж. (лат. votum)—обет.
 Воханье н.—оханье, аханье.
 Вохаць—охать, ахать.
 Воўк м. (мн.—ваўкі)—волк.
 Воўкам—по-волчьи.
 Воўна ж.—волна, шерсть (овечья).
 Воўністы—шерстянистый. НТз.
 Воўчая ягада ж.—волчник (бот. Daphne L); звычайная—волчье лыко (Mezerium L). НТз.
 Воўчая ступа—журавленник (растение).
 Воўчы—волчий.
 Воўчая пена ж.—волчек железный (вольфрам). НТз.
 Воцат м.—уксус.
 Воцатавы—уксусный.
 Вочка н.—глазок; очко.
 Вочнік м.—очевидец.
 Вочны—1) глазной; 2) очевидный.
 Вош ж. (р. с. вошы)—вошь.
 Вугал м.—угол (внешний).

Вугаль *м.*—уголь.
 Вугальле *н. зб.*—уголье.
 Вуглісты жалызняк—углистый железняк. НТь.
 Вугляк *м.*—1) карбонат, 2) кальций-карбит.
 Вугляны—угольный.
 Вугляны квас—углекислота.
 Вугольны—угольный, угловой.
 Вуда *ж.*—уда.
 Вудаль *м.*—удильщик.
 Вудзільны—удильный.
 Вудзільна *н.*—удильно.
 Вудзіць—удить.
 Вуж *м.*—уж; змей.
 Вужака *ж.*—1) змея; 2) уж (Caluber).
 Вужакі—ужевидные (Calubri-
 formis). ЗТ.
 Вужачка *ж.*—уменьш. от **вужа-
 ка**.
 Вужачкі *ж. мн.*—касатик
 болотный (раст.). МГ.
 Вужачы—змеинный.
 Вужняк *м.*—серпентин. НТь.
 Вуза *ж.*—вошина, соты.
 Вузел *м.*—узел.
 Вузіць *што*—суживать.
 Вузкасыць *ж.*—узость.
 Вузкі—узкий.
 Вуліца *ж.*—улица.
 Вулачка, лка *ж.*—уличка.
 Вулей *м.*—улей.
 Вулькан *м.*—вулкан. НТь.
 Вульканічны—вулканический.
 Вунія *ж.*—уния.
 Вуніяцкі—униатский.
 Вуніят *м.*—униат.
 Вунь *выкл.*—вун, вон (там).
 Вусы *м. мн.*—усы.
 Вусач *м.*—усатый.
 Вусны *н. мн.*—уста.
 Вусьце *н.*—устье.
 Вухластый—вислоухий, длин-
 ноухий.
 Вухналік *м.*—гвоздик для
 подков.

Вуха (*мн. вушы*) *н.*—ухо.
 Вуха *ж.*—уха.
 Вухан *м.*—ушан (Plecotus). ЗТ.
 Вускідзь *ж.*—выворот (дерева).
 Вустрыца *ж.*—устрица.
 Вучаніца *ж.*—ученица.
 Вучань *м.*—ученик.
 Вучнёўскі—ученический.
 Вучонасыць *ж.*—ученость.
 Вучоны *м.*—ученый.
 Вучыцца—учиться.
 Вучыць *каго*—учить.
 Вучэньне *н.*—ученье (как про-
 цесс).
 Вушак *м.*—косяк.
 Вушаты—ушастый.
 Вушнік *м.*—наушник.
 Выабражальнасыць *ж.*—вооб-
 разимость.
 Выабражальны—вообрази-
 мый.
 Выабражаць, бразіць *што*—
 воображать, зить.
 Выабражэньне *н.*—воображе-
 ние (псих. процесс). НТь.
 Выбай *м.*—выбойна.
 Выбаловаць *каго*—избаловать.
 Выбалець—выстрадать.
 Выбарак *м.*—отборный пред-
 мет.
 Выбарны—выборный, отбор-
 ный.
 Выбары *м. мн.*—выборы, ото-
 брание.
 Выбаўлены—избавленный.
 Выбаўленьне *н.*—избавление.
 Выбаўляць, выбавіць *каго*—
 избавлять, -вить.
 Выбачаны—извиненный, про-
 щенный.
 Выбачны—извинительный.
 Выбачыць, чаць *што каму*—
 простить, -щать; извинить,
 -нять.
 Выбачэньне *н.*—прощение,
 извинение.

Выбіраць, выбраць *каго*,
што—выбирать, выбрать;
 отбирать, отобрать.
 Выбрукаваны—вымощенный.
 Выбрукаваць *што*—вымостить
 (ср. брукаваць).
 Выбух *м.*—взрыв; вулькану—
 извержение вулкана. НТь.
 Выбухнуць—взорваться,
 извергнуться.
 Выбыцьцё *н.*—выбытие.
 Вываз *м.*—вывоз, экспорт. НТь.
 Вывазіць, вывезьці *што*—
 вывозить, вывезть, экспор-
 тировать.
 Выварацень *м.*—ветровал.
 Выварваць, рыць *што*—вы-
 варивать—рить.
 Выведваньне *н.*—разузнавание.
 Выведваць, даць—выведывать,
 разузнавать; разведывать,
 -дать.
 Выведкі *ж. мн.*—разведка.
 Выведнік *м.*—разведчик, сы-
 щик.
 Выварат *м.*—изнанка, выворот.
 Вываратка *ж.*—хозяйственный
 оборот.
 Вываротка *ж.*—изворотка,
 увертка.
 Выворваньне *н.*—выпахивание.
 Выгаворка *ж.*—произношение.
 НТь.
 Выгаварыць *што*—выгово-
 рить, произнести.
 Выгадаваны—воспитанный,
 выкормленный.
 Выгадаваць *каго*—выкормить,
 воспитать.
 Выгадаць, выгадаць *што*—
 выдумывать, выдумать.
 Выгаіць—см. выгойваць.
 Выгалены—выбранный.
 Выгаліць—выбрить.
 Выгандлеваны—вымененный.
 Выгандлёўваць, выгандле-
 ваць *каго*, *што*—выменивать,
 выменять.

Выгар *м.*—выжженное место
 в лесу.
 Выгарнуць выгрести.
 Выгасаць, выгаснуць—поту-
 хать, -хнуть (Выгаслі зоры.
 Ян. К. Шл. ж. 35 с.).
 Выгафтаваны—вышитый узо-
 рами.
 Выгафтаваць *што*—вышить
 узорами.
 Выгафтоўка *ж.*—вышивка
 узорами.
 Выгін *ж.*—выгиб.
 Выгінаньне *н.*—выгибание.
 Выгінацца, выгнуцца—выги-
 баться, выгнуться.
 Выгінаць, выгнуць *што*—
 выгибать, выгнуть.
 Выгінсты—гибкий.
 Выглактаць *што*—вылокать.
 Выгляд *м.*—вид, взгляд, внеш-
 ность.
 Выгляданьне *н.*—высматри-
 вание.
 Выглядваць, даць—высматри-
 вать.
 Выглядны—внешний, наруж-
 ный.
 Выглянсаваны—вылощенный.
 Выглянсаваць *што*—выло-
 щить.
 Выгнаіць, выгнойваць *што*—
 унавоживать, -возить.
 Выгнаньне *н.*—изгнание.
 Выгнаньнік *м.*—изгнанник.
 Выгнута—выгнуто, выпукло.
 Выгнутасць *ж.*—выпуклость.
 (Выгнутасць зямлі. НТь.).
 Выгнуты—выгнутый; вы-
 пуклый.
 Выгнятаць, выгнесьці *што*,
каго—вытискивать, вытес-
 нять, -нить.
 Выгода *ж.*—удобство.
 Выгодзьце *н.*—приволье,
 удобство.
 Выгодна—привольно.
 Выгодны—привольный.

Выгойлівасьць ж.—излечимость.
Выгойлы—излечимый.
Выгойліваць, выгаіць (рану)—излечать, -чить.
Выгольваць, выгаліць каго—выбривать, выбрить.
Выгрозы ж. мн.—пристрастка.
Выгубленне н.—истребление.
Выгубляць, выгубіць каго, што—истреблять, -бить.
Выгукаць, выгукнуць каго—вызывать, вызвать.
Выдаванне н.—выдавание, выдача.
Выдаваць, выдаць што, каго—выдавать, выдать; *што*—издавать, издать.
Выдавец м.—издатель.
Выдавецкі—издательский.
Выдавецтва н.—издательство.
Выдалаць, выдаліць каго—удалять, -лить; ссылать, сослать.
Выданне н.—издание; выдача.
Выдатак м.—выдача, расход.
Выдаткі м. мн.—издержки.
Выдатлівы, -тны—выдающийся; отличный. НТ.
Выджгаць каго—высечь.
Быдзеліна ж.—выделение.
Выдзельваць, выдзеліць што—выделять, выделить (*часть*); *каго*—отделять, -лить (из семьи).
Выдзеўбаць што—выклевать, выдолбить.
Выдзіраць, выдраць што—выдергивать, выдернуть; отнимать, -нять.
Выдзірства н.—грабеж.
Выдзюбаць, выдзеўбаць.
Выдзяжыць каго—высечь розгами.
Выдлубаць што—выдолбить.
Выдма ж.—дюна.
Выдмуханы—выдутый, сдутый

Выдмуханне н.—выдувание. НТ.
Выдмухаць што—выдуть, сдуть; *каго*—вздуть.
Выдра м.—выдра (*Lutra vulgaris*).
Выдрапаны—выцарапанный.
Выдрапваць, выдрапаць што—выцарапывать, выцарапать.
Выдрукаваны—отпечатанный.
Выдрукаваць што—отпечатать.
Выдумляць, выдумаць што—выдумывать, -мать.
Выдыганне н.—приседание.
Выдыгаць, -гаць—приседаць (*1 прад панамі выдыгаюць*. Я. Кол. НЗ. ххii)
Выдыханне н.—издыхание.
Выдыхаць, выдыхнуць—издыхать, издохнуть.
Выдыхлы—издохший.
Выедкі м. мн.—об'едки.
Выемкавы—выемчатый (кварц) НТ.
Выенчаны—вымученный.
Выенчыць што—вымучыць, выстонать.
Выжал м.—борзая собака.
Выжанаць каго—выгонять.
Выжлактаць што—вылакать, выпить.
Выжыванне н.—выживание; оживление.
Выжываць, выжыць—выживать, выжить; оживать, ожить.
Выжывенне, -ўленне—прокормление, оживление, возвращение к жизни.
Выжыраваны—выкормленный.
Выжыраваць каго—откормить, выкормить.
Выжыўляць, выжывіць каго—прокармливать, прокормить, оживлять, -вить.
Вызваленне н.—освобождение.
Вызвалены—освобожденный.

Вызваліцель м.—освободитель.
Вызваліць, вызваліць каго—освободить, -бодить.
Вызвычайваць, -чаіць—выходить, выйти из употребления.
Вызвычайваць, -чаіць што—выводить, вывести из употребления.
Вызіранне н.—высматривание.
Вызіраць—высматривать.
Вызлачаць, вызлаціць што—позолачивать, -лотить.
Вызнаваць што—сознавать; исповедывать (веру).
Вызнавацца—сознаваться, признаваться.
Вызнанне н.—признание; вероисповедание.
Вызначаны—определенный.
Вызначаць, вызначыць што—определять, -лить.
Вызначнік м.—опредетель, детерминант. НТ.
Вызначэнне н.—определение.
Вызык м.—эксплуатация. Я. Лёс. Км.
Вызыкальнік м.—эксплуатор.
Вызыкваць што, каго—эксплуатировать.
Выйграваць, выйграць што—выигрывать, -грать.
Выйгрышы—выигрышный.
Выймаваць што, каго—выключать, освобождать.
Выймаць, выняць што, каго—вынимать, вынять.
Выйсьце н.—выход.
Выйсьці, -йці—выйти.
Выйшы—вышедший.
Выказ м.—1) высказывание; 2) предложение. Лёсік.
Выказваньне н.—высказывание.
Выказвацца, выказацца—высказываться, высказаться;

выставлять, -вить себя на показ.
Выказваць, выказаць што—высказывать, высказать; обнародовать, -жить.
Выказчык м.—доносчик. М. Г.
Выказнік м.—сказуемое. Лёсік.
Выканавец, -наўца—исполнитель.
Выкананы—исполненный.
Выкананне н.—исполнение.
Выканаўчы—исполнительный. (*Выканаўчы Камітэт*).
Выканаць што—см. *выконваць*.
Выкапнёвы—ископаемый.
Выкапні м. мн.—ископаемые. НТ.
Выкаранены—искорененный.
Выкараніць—см. *выкарэньваць*.
Выкарасквацца, выкараскацца—выкарабкиваться, -катся, вылезать, вылезть.
Выкарчаваць—выдрать пни.
Выкарыстаны—использованный.
Выкарыстанне н.—использование.
Выкарыстаць што—использовать.
Выкарэньванне н.—искоренение.
Выкарэньваць, выкараніць што, каго—искоренять, -нить.
Выкасананы—вычеркнутый, исключенный.
Выкасананне, -соўванне н.—вычеркивание, исключение.
Выкасоўваць, выкасаваць што каго—вычеркивать, -кнуть; исключать, -чить.
Выкачваць, выкаціць што—выкатывать, -тить.
Выквітацца—выйти из долгов.
Выквітаць—выплатить долг.
Выкід м.—аборт.

Выкідак *м.*—выкидыш.
Выкіданьне *н.*—выбрасывание.
Выкідацца, **выкінуцца**—выбрасываться, выброситься.
Выкідаць, **выкінуць** *што*, *каго*—выбрасывать, выбросить; сделать аборт.
Выклад *м.*—изложение, экспозиция. НТ₂.
Выкладаньне *м.*—изложение; преподавание.
Выкладаць, **выкладзіць** *што*—излагать, ложить.
Выкладчык *м.*—преподаватель; экспозитор.
Выкладчыца *ж.*—преподавательница.
Выкленчыць *што*—выпросить.
Выклепіць *што*—выклепать.
Выкліноньне *н.*—заклинание, проклятие.
Выклінаць, **выклясыць** *каго*—заклинять, заклясть.
Выключаць, **выключыць** *каго*, *што*—исключать, -чить.
Выключнасьць *ж.*—исключительность.
Выключны—исключительный.
Выключэньне *н.*—исключение.
Выкляты—заклятый.
Выкпіцца *з каго*—зло насмеяться (над кем).
Выкраданьне *н.*—выкрадывание.
Выкрадаць, **выкрасыць** *што*, *каго*—выкрадывать, красть.
Выкрасьлены—вычеркнутый.
Выкрасьленьне *н.*—вычеркивание.
Выкрасьяць, **выкрасьліць** *што*—вычеркивать, вычеркнуть.
Выкрут *м.*—выверт.
Выкрутас, **рунтас** *м.*—увертка; па в танцах.
Выкручваньне *н.*—вывертывание.

Выкручвацца, **выкруціцца**—вывёртыватся, вывернуться.
Выкручваць, **выкруціць** *што*—вывёртывать, вывернуть.
Выкрыст *м.*—*см.* **выхрыст**.
Выкрышвацца, **выкрышыцца**—выкрошиваться, -шиться отпадать частями.
Выкупка *ж.*—выкуп.
Выкупляць, **выкупіць** *што*, *каго*—выкупать, -пить
Вылаены—выруганный.
Вылазіць, **вылезыць**—вылезать, вылезть.
Вылаяць *каго*—выругать.
Выламліваць, **выламаць** *што*—выламывать, выломать.
Выласкаваць *што*—вылощить.
Вылегчаны—охлажденный, оскопленный.
Вылегчаць *каго*—охластить, оскопить, выволошить.
Вылягацца *см.* **вылягацца**.
Вылепак *м.*—слепок; изваяние. НТ₂.
Вылепіць *што*—слепить.
Вылівак—недоношенное яйцо.
Выліваньне *н.*—выливание, излияние.
Выліваць, **выліць** *што*—выливать, вылить; изливать, излить.
Вылік *м.*—вычет.
Вылінаньне *н.*—линяние.
Вылінаць—линять.
Выліў *м.*—излияние. НТ₂.
Выліўны—эфузийный. НТ₂.
Выліцаваць *што*—переворачивать на другую сторону (одежду).
Вылічаны—вычисленный, исчисленный; вычисланный.
Выліцаць, **вылічваць**, **вылічыць** *што*—1) исчислять, исчислить, вычислать; 2) вычислять, вычислить; отсчитывать, -тать.

Вылічэньне, **лічваньне** *н.*—вычисление, исчисление; вычет, вычитывание.
Вылупак *н.*—мальчик с выпученными глазами (ругат.); вылупившийся цыпленок.
Вылупаць, **вылупіць** *што*—выпучивать, выпучить; выпяливать, -лить (глаза).
Вылупацца, **вылупіцца**—вылупаться, -питься; выставляться, -виться на показ, выпячиваться, -титься.
Вылучаны—отделенный, исключенный.
Вылучаць, **вылучыць** *каго*, *што*—отделять, -лить; исключать, -чить.
Вылучэньне *н.*—отделение; исключение.
Вылысець—вылысеть; лишиться растительности.
Вылягацца, **вылезацца**—вылеживаться, -жаться
Вылягэньне *н.*—осколнение.
Вылятаць, **вылецець**—вылетать, вылететь.
Вылячэньне *н.*—излечение.
Вымавіць—*см.* **вымаўляць**.
Вымагальнік *м.*—вымогатель.
Вымагальны—вымогательный, принудительный, настоятельный.
Вымаганьне *н.*—вымогание, вымогательство, настойчивое требование.
Вымагаць *што*—вымогать, вынуждать; домогаться, требовать.
Вымал *м.*—помол.
Вымалеваны—выкрашенный.
Вымалеваць *што*—выкрасить.
Вымантачыць *што*—выпросить обманом.
Вымардаваны—измученный работой.
Вымардаваць *каго*—измучить работой.

Выматаць, **выматваць** *што*—вымотать, выматывать.
Вымаўка *ж.*—выговор, упрек.
Вымаўленьне, **ляньне** *н.*—произношение, выговаривание, выговор, дикция. НТ₂.
Вымаўляць, **вымавіць** *што*—произносить, -нести; выговаривать, -ворить.
Вымацаць *што*—выщупать.
Выменьваць, **выменяць** *што*, *каго*—выменивать, -нять.
Вымерзыць—*см.* **вымярзаць**.
Вымерны—измеримый; рациональный.
Вымерны лік—рациональное число. НТ₁.
Вымерхацца—устать, утомиться. Ц. Гар. С.Ц., 5 с.
Вымеры *м. мн.*—измерение. НТ₁.
Вымкнуць—*см.* **вымыкаць**.
Вымова *ж.*—выговор, произношение, интонация; акцент. НТ₂.
Вымога *ж.*—потребность, запрос. НТ₂.
Вымоўка *ж.*—*см.* **вымаўка**.
Вымоўна—выразительно.
Вымоўнасьць *ж.*—выразительность.
Вымоўны—выразительный.
Вымудраваць *што*—выдумать.
Вымудры *ж. мн.*—выдумки, хитрости.
Вымуроўваць, **вымураваць** *што*—выстраивать, выстроить из камня.
Вымуштраваць *каго*—вышколить.
Вымыкаць, **вымкнуць** *што*—высовывать, -сунуть выключать, -чить.
Вымянованы—поименованный, названный.
Вымяноўваць, **выменаваць** *што*, *каго*—называть, называть; обозначать, -чить.

Вымярзаньне *н.*—вымерзание.
НТ₃
Вымерзаць, вымерзці—вымерзать, -знуть.
Вымяркоўваць, вымеркаваць *што*—соображать, -зить.
Вынайдаваць, вынайсьці *што*—открывать, -рыть; изобретать, -ресть.
Вынайдаваньне *н.*—изобретание, изыскивание.
Вынайзены—новоизобретенный, открытый.
Вынаходзіць, -хадзіць—*што*, —открывать, находить.
Вынаходка *жс.*—открытие **НТ**₃; изобретение.
Вынаходнік, -дца *м.*—изобретатель.
Вынік *м.*—следствие; результат. **НТ**₂.
Вынікаць, вынікнуць—высываться, -сунуться; появляться, -виться; возникать, -кнуть; следовать; впоследствии.
Выніклы—возникший.
Вынікненне *н.*—появление наружу, возникновение.
Выніцованы—перелицованный.
Выніцоўваць, выніцаваць—переворачивать, перевернуть на другую сторону.
Вынішчаць, вынішчыць *каго, што*—истреблять, -бить; уничтожать, -жить.
Вынішчэньне *н.*—истребление, измор.
Вынятак *м.*—исключение, из'ятие.
Вынятка *жс.*—выноска, цитата.
Вынятковы—исключительный. **НТ**₂.
Выняты—вынутый, из'ятый.
Выняцьце *н.*—из'ятие.
Выняць—*см.* **выймаць**.
Выпагоджацца—проясняться (о небе).

Выпадае *дзс. безас.*—бывает, приходится, случается.
Выпадак *м.*—случай; эпизод. **НТ**₂.
Выпадковасць *жс.*—случайность.
Выпадковы—случайный.
Выпаласкі *жс. мн.*—помощь.
Выпалены—истопленный, выжженный.
Выпаленьне, -льваньне—топка (печи), выжигание (кирпича, извести).
Выпалаць, выпаліць *што*—топить, вытопить, выжигать, выжечь; стрелять, выстрелить.
Выпампаваць *што*—выкачать насосом.
Выпек *м.*—1) выпек, выпечка; 2) припёк.
Выпелескаць *што*—выполоскать.
Выпелесаваць *што, каго*—исполосовать.
Выперадзіць *каго, што*—определять, обогнать.
Выперадкі *жс. мн.*—бег впереди.
Выпетрыць *што*—выветрить, высушить.
Выпінаньне *н.*—выпячивание, выставление на показ.
Выпінаць, выпяць—выпяливать, -лить; выставлять, -вить на показ.
Выпіраньне *н.*—выталкивание.
Выпіраць, выперці *каго, што*—выталкивать, вытолкнуть.
Выпіс *м.*—выпись.
Выпісваць, выпісаць *што*—выписывать, выписать.
Выпісы *м. мн.*—хрестоматия.
Выплат *м.*—выплата, уплата.
Выплачваць, заплаціць *што*—выплачивать, выплачивать, уплачивать, уплатить.
Выпліснуты—выплеснутый.

Выпліснуць *што*—выплеснуть.
Выклад *м.*—приплод.
Выплутаць, выплутася.
Выплываць, выплысьці—выплывать, выплыть.
Выплынь *жс.*—исток реки. **НТ**₃.
Выправа *жс.*—отправление, исправление.
Выпрагаць, прагчы *каго*—выпрягать, -рячь.
Выпрасаваны—выутюженный.
Выпрасаваць *што*—выутюжить.
Выпрастаны—выпрямленный.
Выпрастаць—*см.* **выпростаць**.
Выпраўка *жс.*—1) отправление; 2) корректура. **НТ**₂.
Выпраўленьне *н.*—1) отправление; 2) корректирование. **НТ**₂.
Выпраўляцца, выправіцца—1) отправляться, -виться; 2) исправляться, -виться.
Выпрацаваны—выделанный; заработанный.
Выпрацаваньне *н.*—1) выработывание; 2) хряя. **НТ**₂.
Выпрацоўваць, працаваць—1) выделывать, выделывать; 2) зарабатывать, -ботать.
Выпрацоўка *жс.*—выработка.
Выпростаць—выпрямление, спрямление (крявых). **НТ**₁.
Выпростаць, выпрастаць *што*—выпрямлять, выпрямить.
Выпса *жс.*—хрыч, хрычовка.
Выпсываць, выпсець—глупеть, поглупеть от старости, стариться, издавать запах старого пса.
Выпугаць *што (ср. пугаць)*—выпить до дна.
Выпукаць, выпукнуць—выпячиваться, -титься.
Выпукласць *жс.*—выпуклость, пластичность. **НТ**₂.

Выпукліна *жс.*—выпуклина, горб. **НТ**₃.
Выпуклы—выпуклый, рельефный.
Выпусташаны—опустошенный.
Выпусташаць, выпусташыць *што*—опустошать, -шить.
Выпусташэньне *н.*—опустошение.
Выпханы, -хнуты—вытолкнутый.
Выпхаць *каго*, —вытолкнуть, выпихнуть.
Выпыты *м. мн.*—допрос, выведывание, тэст. **НТ**₄.
Выпытвацца, выпытацца—доведываться о чем; выпытывать, выпытать.
Выпярдніцтва *н.*—соревнование, состязание.
Выпятрэньне *н.*—выветривание. **НТ**₃.
Выпяць—*см.* **выпінаць**.
Выраб *м.*—1) изделие; 2) обработка (**Выраб зямлі**).
Вырабка *жс.*—выделка.
Выраблены—выделанный.
Вырабленьне *н.*—выделывание.
Вырабляць, вырабіць *што*—1) выделывать, выделывать; 2) обрабатывать, обработать.
Вырабы *м. мн.*—производство.
Вырад, -дак *м.*—выродок, отродье, урод.
Выраджацца, вырадзіцца—вырождаться, вырождаться.
Выраз *м.*—1) вырез, вырезка; 2) выражение.
Выраджэньне *н.*—вырождение.
Выразіста, -зьліва—выразительно.
Выразістасць, -зьлівасць *жс.*—выразительность.
Выразісты, -зьлівы—выразительный.
Выразна—отчетливо, четко, ясно, громко.

- Выразнасьць ж.**—отчетливость, четкость.
- Выразны**—отчетливый, четкий, ясный, громкий.
- Вырай м.**—1) отлет птиц; 2) место, куда отлетают птицы.
- Вырак м.**—определение, приговор. (*Судовы вырак*).
- Выраканьне н.**—отречение.
- Выракацца, выракчыся каго, чаго**—отречься, отречься (*Выракся бацькі роднага*).
- Выратаваны**—избавленный от опасности, спасенный.
- Выратаваньне н.**—избавление от опасности.
- Выратаваць каго**—избавить от опасности, спасти.
- Вырахаваны**—высчитанный.
- Вырахаваньне н.**—высчитывание, вычет; исчисление.
- Вырахаваць што**—высчитать, исчислить.
- Вырачка ж.**—пахучка (*бот. Clitropodium L.*). НТэ.
- Вырвас м.**—сорванец.
- Вырослы**—выросший.
- Выросьліваньне н.**—выращивание.
- Выросьліваць, вырасьліць каго, што**—выращивать, вырастить.
- Выруньваць, вруніць**—давать, дать всходы (*ср. рунь*).
- Вырезак м.**—вырезок, отрезок, сектор, сегмент (*Вырезак кулі*. НТ₁).
- Вырэзваньне н.**—вырезывание.
- Вырэзваць, выразаць, выразаць што**—вырезывать, вырезать.
- Высадкі ж. мн.**—семена овощей.
- Высаджваць, высадзіць што**—высаживать, дить (семена).
- Высака**—высоко.
- Высалупацца, высалупіцца**—
- выставляться, выставиться; высовываться, высунуться.
- Высалупаць, высалупіць**—высовывать, высунуть (язык).
- Высалуплены**—высунутый, выставленный наружу.
- Высачыня ж.**—высота.
- Высахнуць**—высохнуть.
- Высачэрны**—высоченный (*Трубы высачэрныя-высачэрныя*. Ц. Гар. С.Ц. 39 с.).
- Выселак м.**—выселок.
- Выселіць каго**—выселить.
- Высербаць што**—выхлебать.
- Высілены**—истощенный.
- Высіленьне н.**—истощение, упадок сил.
- Высіляцца, высіліцца**—истощаться, щиться, изнуваться, -риться.
- Высіляць, высіліць каго**—истощать, щить, изнувать, -рить.
- Высіцца**—возвышаться; превозноситься.
- Высіць каго**—возвышать, превозносить.
- Выскальвацца, ляцца, выскаліцца**—оскаливаться, -литься.
- Выскальваць, ляць, выскаліць што**—оскаливать, -лить (зубы).
- Высквараны**—вытопленный (жир).
- Выскварваць, выскварыць што**—вытапливать, вытопить (жир).
- Выскепка ж.**—щель, зазубрина.
- Выскепліваць, выскепіць што**—зазубривать, -рить.
- Выскнараны**—выпрошенный с докукой.
- Выскнарыць што**—выпросить с докукой.
- Выскрабаны**—выскребенный, выскобленный.
- Выскрабаць, выскрабіць што**—выскребывать, -бать, выскобливать, выскоблить.

- Выскубаць, выскубіць што**—выдирать, выдрать (*Выскубаць валасы*).
- Выславлены, вёны**—прославленный.
- Выслаўленьне н.**—прославление.
- Выслаўляцца, выславіцца**—прославляться, -виться.
- Выслаўляць, выславіць каго**—прославлять, -вить.
- Выслоўе н.**—афоризм; изречение; фраза, предложение. НТэ.
- Выслуга ж.**—выслуга.
- Выслуханы**—выслушанный.
- Выслухаць што, каго**—выслушивать, выслушать.
- Высмажаны**—прожаренный.
- Высмажыць што**—прожарить, изжарить.
- Высмакаваць што, каго**—облюбовать, выбрать по вкусу.
- Высмалены**—выжженный смолою, закопченный.
- Высмаліць што**—обсмолить; обпалить, закоптить смолой.
- Высмоктаваць, высмактаць што**—высасывать, высосать.
- Высморкваць, маркаць што**—высморкивать, -моркать.
- Высла ж.**—остров. НТэ.
- Выспаведацца**—исповедаться.
- Выспрабаваны**—испробованный, испытанный.
- Выспрабаваць што**—испробовать, испытать.
- Выстаўленьне н.**—выставление, высовывание.
- Выстаўляцца, выставіцца**—выставляться, выставиться; кичиться.
- Выстаўляць, выставіць што**—выставлять, выставить; высовывать, высунуть; выстраивать, выстроить (дом, здание).
- Выступ м.**—выступ (*Выступы сонцавыя*. НТэ).
- Выступаньне н.**—выступление; выход (*Выступаньне земнай пароды*. НТэ.)
- Выступаць, выступіць**—выступать, -пить, выходить, выйти.
- Выстыгаць**—выстывать, простывать.
- Выстыглы**—простывший.
- Высукаць, сукваць, высукаць што**—высучивать, -чить.
- Высхлы**—высохший.
- Высхнуць**—см. **высахнуць**.
- Высьвердлены**—выбуравленный, высверленный.
- Высьверліць што**—выбуривать, высверлить.
- Высьведчаны**—засвидетельствованный, доказанный, изболоченный.
- Высьвідраваць**—см. **высьверліць**.
- Высьведчаць, высьведчыць што, каго**—свидетельствовать, засвидетельствовать; обличать, изболочить; уличать, уличить.
- Высьведчаньне н.**—засвидетельствование, изболочение.
- Высьлепіць каго**—ослепить.
- Высьлеплены**—ослепленный.
- Высьлепнуць**—ослепнуть.
- Высьмешка ж.**—ирония, издевка. НТэ.
- Высьмешлівы**—иронический. НТэ.
- Высьмяханьне н.**—высмеивание, иронизирование. НТэ.
- Высьмяхацца з каго**—высмеивать, издеваться; иронизировать. НТэ.
- Высьпятак м.**—удар пятою ноги
- Высьцебаны**—высеченный.
- Высьцебаць каго**—высечь.
- Высьцераганьне н.**—осторожность.

Вьсьцерагаца—остерегаться.
Вытак *м.*—исток, начало реки. НТз.
Выталочваць, выталачыць *што*—помять, примять (растение).
Вытаркаць—*см.* выторкваць.
Вытаўхаць, вытаўхнуць каго—выталкивать, вытолкнуть.
Вытаньчваць, вытаньчыць *што*—выплясывать, выплясать.
Вытвар *м.*—изделие, выдел.
Вытвараца—происходить, случаться, делаться.
Вытвараць, вытварыць *што*—производить, произвести.
Вытворнасьць *ж.*—изысканность. НТз.
Вытворны—изысканный. НТз.
Вытворчасць *ж.*—продукция, производительность.
Вытворчы—продуктивный, производительный.
Выткнуць—*см.* вытыкаць.
Вытлумачаны—истолкованный.
Вытлумачыць *што*—истолковать.
Вытлумачэньне *н.*—истолкование, выяснение.
Вытнуць каго—ударить.
Выторкваць, вытаркаць—высаживать, -дить (растение).
Вытруены—вытравленный.
Вытруіць каго, што—вытравить.
Вытручаць, вытруціць *што, каго*—травить, вытравить.
Вытрымаласьць, манасьць *ж.*—выдержанность; выдержка.
Вытрымалы, маны—выдержанный.
Вытрымаць *што*—выдержать.
Вытыкнуць *што*—высунуть.
Вытураць, вытурыць каго—выгонять, выгнать.
Вытхлы—выдохшийся.

Вытыкаць, выткнуць *што*—высовывать, высунуть; выкалывать, выколоть (глаза).
Вытыхаца, вытхнуца—выдыхаться, выдохнуться.
Вытычка *м.*—высочка. МГ.
Выўчаць, вывучыць *што*—изучать, -чить.
Выўчэньне *н.*—изучение, студирование. НТз.
Выфутраваць *што*—подбить мехом.
Выхавальнік, вач *м.*—воспитатель.
Выхавальніца *ж.*—воспитательница.
Выхавальны, ваўчы—воспитательный.
Выхаванец *м.*—воспитанник.
Выхаванка *ж.*—воспитанница.
Выхаваньне *н.*—воспитание.
Выхаваны—воспитанный.
Выхаваць—*см.* выхоўваць.
Выхапваць, выхапіць *што*—выхватывать, хватать.
Выхвала *ж.*—восхваление, панегирик. НТз.
Выхваленьне *н.*—восхваление; дифирамб. НТз.
Выхвальнік *м.*—панегирист. НТз.
Выхвальны—панегирический. НТз.
Выхваляца—похваляться, хвастаться.
Выхваляць, выхваліць каго—восхвалять, лить.
Выхвараць—выболеть, выздороветь.
Выхінаць, выхінуць *што*—выгибать, выгнуть.
Выхоўваць, выхаваць каго—воспитывать, -тать.
Выхрыст *м.*—выкрест.
Выхрыстка *ж.*—выкрестка.
Выцеклы—вытекший.
Выцеплены—истопленный, вытопленный.

Выцепліць *што*—вытопить, истопить.
Выцмыгаць *што*—обегать.
Выцмыгваць, выцмыгнуць—выбегать, -жать; выпрыгивать, выпрыгнуть.
Выцукваць, выцукнуць каго—науськивать, подзадоривать, -рить.
Выцураць *н.*—отречение.
Выцурацца каго—отречься.
Выцыркаць, выцыркаць *што*—выдаивать, выдоить.
Выць (выю, выеш)—выть, вопить.
Выцьвітаньне *н.*—выцветание, линяние.
Выцьвітаць, выцьвісьці—выцветать, выцвесьть; линять, вылинять.
Выцьвічыць каго—отодрать розгами, вышколить.
Выцьмяваньне *н.*—угасание, выцветание.
Выцьмяваць, выцьмець—угасать, -снуть; выцветать, выцвесьть.
Выцьць *н.*—вытье, вой, вопли.
Выцяг *м.*—вытяжка, извлечение.
Выцяганьне *н.*—вытягивание.
Выцягаць, выцягваць, выцягнуць *што*—вытягивать, вытянуть; извлекать, извлечь.
Вычкаць—выждать.
Вычвара *ж.*—урод.
Вычварны—причудливый.
Вычульваць, вычуліць каго—приводить, вести в чувство.
Вычуньваць, вычуніць—выздоровливать, выздороветь.
Выш *ж.*—высь, высота.
Вышараваць *што*—вычистить песком.
Вышарпнуць *што*—вырвать, выдрать.
Вышкі *ж. мн.*—вышка, чердак.

Вышкліць *што*—остеклить.
Вышлебаць каго—отхлопать, отхлестать.
Вышлы—выходец.
Вышлындаць—выбродить.
Вышмараваць *што*—вымазать.
Вышмыгнуць—выбежать.
Вышні—верхний.
Вышнік *м.*—дама в картах.
Вышнявіна (ракі)—верховье (реки). НТз.
Вышрубаваны—вывинченный.
Вышрубоўваць, вышрубаваць *што*—вывинчивать, вывинтить.
Выштукаваць *што*—выдумать, смастерить.
Выштурхаць, выштурхнуць каго—выталкивать, вытолкнуть.
Вышуканы—изысканный.
Вышукваньне *н.*—изыскание.
Вышукваць, вышукаць *што*—изыскивать, изыскать.
Вышукі *ж. мн.*—изыскание.
Вышчараца, вышчарыца—оскалывать, -лить зубы.
Вышчарбіць *што*—вызубрить, зазубрить.
Вышчарблены—зазубренный.
Вышыня *ж.*—высота.
Вышэй прс. в. ст.—выше.
Вышэйадзначаны—вышеозначенный.
Вышэйказаны—вышесказанный.
Вышэйменены—вышеназванный.
Вышэйпаказаны—вышеуказанный.
Вышэйшы—высший. (*Вышэйшы аналіз*. НТз.).
Выяданьне *н.*—выедание, эрозия. НТз.
Выядаць, выесьці *што*—выедать, выесть.

Вьяўленьне *н.* — выявление; изображение, раскрытие; изобличение.
Вьяўляць, вьявіць што — выявлять, выявить; раскрывать, -рывать; изобличать, -чить.
Вэксаль *м.* — вексель.
Вэлем *м.* — вуаль (*Болота сьпіць пад вэльмам чар.*) Яс. Пад р. н. 5с.).
Вядзеца, дэс. безас. — везет (*Калі вядзеца, то і на нітку прадзеца.*)
Вядзьмак *м.* — знахарь, колдун.
Вядзьмацкі — колдовской.
Вядзьмачыць — колдовать, заниматься колдовством.
Вядзьмедзь *м.* — см. мядзьведзь.
Вядома — см. ведама.
Вялебнасць *ж.* — преподобие.
Вялебны — преподобный, до-стопочтенный.
Вязень *м.* — узник, заключенный.
Вязеньне *н.* — заточение, заключение в тюрьме.
Вязь *ж.* — вязанье.
Вязьмо *н.* — перевязь.
Вялізарнасць *ж.* — громад-ность, колоссальность.
Вялізарны — громадный, ко-лоссальный.
Вялізны — большой, великий, громоздкий.
Вялікадне *н.* — см. Вялікдзень.
Вялікасьць *ж.* — величество, величие; множество.
Вялікі — большой, великий.
Вялікдзень *м.* — Пасха.
Вялікодны — пасхальный.
Вялічэзнасьць *ж.* — огромность.
Вялічэзны — пребольшой, ве-личественный.
Вялічыць каго — величать, превозносить.
Вяндліна *ж.* — ветчина (*ср. польск. wędlina*).

Вянец *м.* — 1) венец, корона; 2) венчание.
Вянок *м.* — веночек.
Вяпрук *м.* — вепрь, кабан.
Вярба *ж.* — верба, ива.
Вярблюд *м.* — верблюд.
Вярзеца дэс. безас. — мере-шится.
Вярзіла аг. — пустомеля.
Вярзыці (верзыці) — нести околесицу, бредить.
Вяроза *ж.* — мечта (*Няўжо-то праўда, не вяроза.* Я. Кол. НЗ.21 с.).
Вярста *ж.* — 1) верста; 2) дылда.
Вярхоўка (зуба) *ж.* — зубной венец.
Вярчэньне *н.* — вращение (*Вярчэньне зямлі.* НТэ).
Вяршак *м.* — конник, верховой ездок.
Вяршаліна *ж.* — верхушка дерева.
Вяршок *м.* — 1) вершок; 2) ды-мовое окошко в курной избе.
Вясёласць *ж.* — веселье, ра-дость.
Вясёлка *ж.* — радуга (*ср. цмок*).
Вяселье *н.* — свадьба.
Вясельны — свадебный.
Вясковец *м.* — селянин.
Вясковы — сельский, деревен-ский.
Вясло *н.* — вязка, перевясло.
Вясна *ж.* — весна.
Вясновы — весенний.
Вястун *м.* — вестник, репор-тер. НТэ.
Вясняк *м.* — деревенский житель.
Вясняцкі — деревенский.
Вяснячка *ж.* — крестьянка.
Вятліна *ж.* — ветла.
Вятох *м.* — луна на ущербе.
Вятрак *м.* — ветряная мель-ница.

Вятруга *м.* — ветрище. (Я. Кол. НЗiv).
Вяхотка *ж.* — ветошка.
Вяхоткавы — ветошный.
Вячораšní — оставшийся от вчерашнего вечера.

Га выкл. — ась (*отклик*); эй (*зов*); эх, тьфу (*презрение*).
Габаць каго, што — хватать, брать, трогать (*ср. литовск. gaubti*).
Габінэт *м.* — кабинет.
Габрусь *м.* — Гавриил, Гаврила.
Гавара *ж.* — разговор.
Гаваркі — разговорчивый.
Гаварок *м.* — говорун, краснойбай
Гаваруха *ж.* — говорунья, краснойбайка.
Гаварушкі *ж. мн.* — опенки.
Гаварыць — говорить.
Гаворка *ж.* — говор; наречие, диалект. НТэ.
Гаворыць — 3 л. един. ч. от гаварыць.
Гавяда *ж. зб.* — домашний скот.
Гагалёк *м.* — уменьш. от гогаль.
Гагатаньне *н.* — гоготание, хохот.
Гагатаць — гоготать, хохотать, ржать.
Гагаць — кричать по гусиному, гоготать.
Гад *м.* — гад; уж (*ругательное*).
Гадаваньне *н.* — выкормка; воспитание.
Гадавацца — выкармливаются, воспитываются.
Гадаваць (дую) каго — вы-кармливать, воспитывать.
Гадавіны *ж. мн.* — годовщина.
Гаданьне *н.* — гаданье; ворожба.
Гадаць — думать, предполагать; гадать, ворожить.
Гадзіна — гадина; гадюка.

Вячоркі *мн.* — посиделки вече-ром.
Вячэра *ж.* — ужин.
Вячэраць — ужинать, вечерять.
Вячэрні — вечерний.
Вячэрня *ж.* — вечерняя, все-ношная.

Г.

Гадзіна *ж.* — час.
Гадзінны — часовой (*прилагат.*).
Гадзіннік *м.* — часы.
Гадзіншчык *м.* — часовщик.
Гадзіца — обгаживаться, ма-раться.
Гадзіца з кім — мириться; сговариваться, уславливаться
Гадзіца да чаго — подходит к чему, годиться.
Гадзіць каго, што — обгажи-вать, марать; у *нпр. с.* — га-дить, испражняться калом.
Гадзіць 1) — временить;
2) каму — угождать; **3) з кім каго** — соглашать, уславли-вать.
Гадзюка *ж.* — гадюка.
Гадка *ж.* — мысль.
Гадовы — годичный.
Гадок *м.* — годик.
Гадоўля *ж.* — выкормка, куль-тура.
Гадунец *м.* — выкормыш, вос-питанник.
Гаёвы — дубровный.
Гаёк *м.* — уменьш. от гай.
Гаеньне *н.* — заживление (раны).
Гаёчак *м.* — лесочек, рошица.
Газа *ж.* — керосин.
Газавы — керосиновый; газовый
Газоўка *ж.* — лампочка. Ц. Гар. С. Ц. 29 ст.
Газыніца *ж.* — ночник.
Газэля *ж.* — газель.
Гай *м.* — роща.
Гайдамак *м.* — гайдамак; гуляка, ухарь.

Гайдамачка *ж.*—потаскушка.
 Гайдамачны—разгульный, гулящий.
 Гайдамачыць—вести разгульную жизнь.
 Гайдук *м.*—1) гайдук (служка); 2) жокей; 3) вид пляски.
 Гайнік *м.*—дремлик (*бот.* *Eriactis Rich.*). НТэ.
 Гаіца—заживать; затягиваться (о ране).
 Гаіць *што*—заживлять (рану).
 Гайсаць—гнаться, скакать, бежать.
 Гак *м.*—железный крюк; кося, пересыль. НТэ.
 Гала *ж.*—чистое безлесное место, простор; шар. (*Гала зямлі*).
 Галабок—с голым боком.
 Галава *ж.*—голова.
 Галаварог *м.*—носорог (жук *—Orictis nasicornis*). ЗТ.
 Галавень *м.*—голавль (рыба).
 Галаवेशка *ж.*—головня, головешка.
 Галаварэз *м.*—1) сорвиголова; 2) *перан.*—праздник Ивана Кр. 29 августа.
 Галадаваньне *н.*—голодание.
 Галадаваць—голодать.
 Галадзіць *каго*—морить голодом.
 Галадоўля *ж.*—голодуха, голодное время.
 Галалёд *м.*—гололедица. НТэ. (*сп.* *вобліў*).
 Галамоўза *м.*—куцеголовый, гладко остриженный, безволосый.
 Галапузы—голобрюхий.
 Галаруч—голыми руками.
 Галас *м.*—крик, шум.
 Галасаваньне *н.*—1) голосование, баллотировка; 2) голошение, вопль, причитание.
 Галасавачь—1) голосовать,

баллотировать. 2) голосить, вопить.
 Галасы *м. мн.*—слухи.
 Галасьлівасьць *ж.*—голосистость.
 Галасьлівы—голосистый.
 Галатва *м.*—голытьба.
 Галаўны—головной.
 Галаўныя мазгі—головной мозг. НТэ.
 Галачка *ж.*—галька.
 Галёкаць—кричать „го“-„го“. Яс. Пад. р. н. 33 с.
 Галёнка *ж.*—голень.
 Галена *ж.*—Елена.
 Галеньне *н.*—бритье.
 Галець—беднеть.
 Галіна *ж.*—ветвь; веды—область знания. НТэ.
 Галінаваньне *н.*—разветвление.
 Галінавацца—разветвляться.
 Галіністы—ветвистый.
 Галінка *ж.*—уменьш. от галіна.
 Галіца *ж.*—галка, галица.
 Галіцца—алкать, зариться.
 Галіцца—бриться.
 Галіць *каго*—брить.
 Галка *ж.*—шар, шарик.
 Галосна—звучно, громко.
 Галоснасьць *ж.*—гласность, звучность.
 Галосны—гласный (звук); звучный, громкий.
 Галота *ж.*—голь, беднота, голытьба.
 Галоўка *ж.*—уменьш. от галава.
 Галоўны—главный, существенный.
 Галуба *ж.*—голубушка.
 Голубовыя—голубиные (*зоол.* *Columbinae*). ЗТ.
 Галуза *м.*—1) неугомонный шалун, сорванец; 2) головня.
 Галузаваць—повесничать, шалить.
 Галун, лын *м.*—квасцы (*Alu-men*).

Галуновы—квасцовый, алюминиевый.
 Галушка *ж.*—клецка.
 Галы *аг. мн.*—ягодицы.
 Галыш *м.*—бедняк.
 Галька *ж.*—Алёнка.
 Гальлё *н. зб.*—ветви.
 Галёк *м.*—1) бедняк; 2) голик.
 Галёндэрскі—голландский.
 Галяр *м.*—парикмахер, брадобрей.
 Галярня *ж.*—цирульня, парикмахерская.
 Галяс *м.*—чернильные орехи.
 Галёчка *ж.*—беднячка.
 Галёшка *ж.*—голень.
 Гам *м.*—гам, шум, крик.
 Гамаваньне *н.*—угоманивание, укрощение.
 Гамавацца—угомоняться, успокаиваться.
 Гамаваць *каго*—угомонять; успокаивать.
 Гаманіць (-*моніш, моніць*)—говорить, шуметь.
 Гамарнік *м.*—медяник.
 Гамарны—медносплавильный.
 Гамарня *ж.*—медносплавильный завод; шумное место.
 Гамзун *м.*—гнусавец, дикий голубь.
 Гамзаць—медленно есть; гнусаить.
 Гамонка *ж.*—разговор.
 Ган *м.*—порок, изъян.
 Ганак *м.*—крыльцо.
 Ганараваньне *н.*—честолюбие, тщеславие.
 Ганаравачь—тщеславиться.
 Ганарлівасьць *ж.*—тщеславие.
 Ганарлівы—тщеславный.
 Ганарысты—гордый, честолюбивый, чванный, самолюбивый.
 Ганарыцца—тщеславиться.
 Ганаровы—почетный.
 Гандаль *м.*—торговля.
 Гандлёвы—торговый.

Гандляваньне *н.*—занятие торговлей, барышничество.
 Гандляваць—торговать, барышничать.
 Гандляр *м.*—торговец; барышник.
 Гандлярка *ж.*—торговка.
 Ганебна—неприлично, постыдно.
 Ганебнасьць *ж.*—постыдность.
 Ганебны—постыдный, неприличный.
 Ганеньне *н.*—порицание, осуждение.
 Ганіць *каго, што*—порицать, осуждать.
 Ганіць *каго*—гнать, преследовать.
 Ганна *ж.*—Анна.
 Гануля *ж.*—Аннушка.
 Ганчак *м.*—гончая собака.
 Ганчар *м.*—гончар, горшечник.
 Ганчараваць—горшечничать.
 Ганьба *ж.*—поношение, бесчестие.
 Ганьбеньне *н.*—порицание, унижение.
 Ганьбіць *каго, што*—поносить, позорить.
 Ганьбіцель *м.*—порицатель. НТэ.
 Ганлік *м.*—крючок.
 Гара *ж.*—1) гора; 2) чердак.
 Гаравць—горевать, работать.
 Гарадзкі—городской.
 Гарадчанін *м.*—горожанин.
 Гарадчанка *ж.*—горожанка.
 Гарадня *ж.*—горотьба, горожение.
 Гарапашнік *м.*—горемыка, труженик.
 Гарапнік *м.*—арапник, нагайка.
 Гаратліва—горемычно.
 Гаратлівы—горемычный.
 Гарачыня *ж.*—жар, жара.

- Гарбар** *м.*—кожевенник; кожемяка.
Гарбарны—кожемятный.
Гарбарня *жс.*—кожевенный завод.
Гарбата *жс.*—чай.
Гарбавіна *жс.*—выпуклина, выпуклость. НТэ.
Гарбаціца—горбиться; коробиться.
Гарбуз *м.*—тыква (*бот.* Cucurbita L.).
Гарбузовы—тыквенный.
Гарбузоўнік *м.*—тыквенная ботва.
Гарбуль *м.*—горбыль.
Гардаваць—гордиться (*Васіль нават гардаваў і хванабэрыўся.* Ц. Гар. СЦ. 30 с.).
Гардасьць *жс.*—см. гордасьць.
Гардзей *м.* ў.—Гордей.
Гарды—см. горды.
Гаркава—горьковато.
Гаркавасьць *жс.*—горьковатость.
Гаркавець—горькнуть.
Гаркавы—горьковатый.
Гарканьне *н.*—ворчание сабаки.
Гарката *жс.*—горечь.
Гаркаць—ворчать.
Гарлавіна *жс.*—гирло. НТэ.
Гарланісты—горластый.
Гарланьне *н.*—громкий крик.
Гарлаць—горланить.
Гарлач *м.*—кувшин с узким горлом.
Гарлачыкі *м. мн.*—желтая полевая лилия. Нс.
Гарлачоўка *жс.*—гравилат аптечный (раст.).
Гарліва—усердно.
Гарлівасьць *жс.*—усердие.
Гарлівы—усердный.
Гарловы—горловой.
Гарлянка *жс.*—жабная трава (*бот.* Pinguicula L.). Нс.; живучка (Ajiца L.) НТэ.
Гармата *жс.*—пушка.
Гарматнік *м.*—пушкаръ, артиллерист.
Гарматніцкі—артиллерийский.
Гарматны—пушечный.
Гарматы *жс. мн.*—пушки, артиллерия.
Гармідар *м.*—шум, беспорядок.
Гармідарны—шумный, беспоконный.
Гарнец *м.* (*р. с. гарца*)—гарнец.
Гарнік *м.*—приворотная трава.
Гарнітур *м.*—мужской костюм.
Гарнітуравы—костюмный.
Гарно *н.*—очаг (*Гарно лявы.* НТэ).
Гарнуцца—придвигаться; льнуць, приласкиваться.
Гарнуць што—грести, воротить; *каго*—привлекать.
Гарнушак *м.*—горшочек, молочник.
Гарод *м.*—огород.
Гароднік *м.*—огородник.
Гародніна *жс. зб.*—огородные овощи.
Гародніца *жс.*—огородница.
Гародны—огородный.
Гародніцтва *н.*—огородничество.
Гаротнік *м.*—горемыка.
Гаротны—горемычный, обездоленный.
Гарожа *жс.*—ограда.
Гарох *м.*—горох.
Гарошак *м.*—горошек.
Гарошнік *м.* (*-рошкавае дрэва*)—акация (Acacia Bobinia L.).
Гарошыны *жс.*—сухие стебли гороху.
Гарсэт *м.*—корсет.
Гарсэтніца—*жс.*—корсетница.
Гарсэтны—корсетный.
Гарт *м.*—закал.
Гартаваны—закаленный.
Гартаваньне *н.*—закаливание.

- Гартаваць што**—закаливать.
Гартаньне *н.*—переворачивание.
Гартаць што—переворачивать.
Гартны—калёный.
Гартоўка *жс.*—закалка.
Гартоўны—калёный (*Стрэлы гартоўныя.* Яв. К. П. аб п. Г.).
Гарун *м.*—горюн, печальник.
Гаручка *жс.*—горячка.
Гарфа *жс.*—1) арфа; 2) веялка для зерна.
Гарфаваць што—чистить (зерно).
Гарчэць—горкнуть.
Гарчэйшы *прм. в. ст.*—горчайший.
Гаршкалёп *м.*—горшечник.
Гаршчок *м.* (*р.—ка*)—горшок.
Гаршчочак *м.*—горшечек.
Гаршыцца, шэць—дурнеть.
Гаршэй прс. в. ст.—хуже.
Гарыда аг.—скарעד, дрянь. МГ.
Гарыпні *м. мн.*—горелки (*игра; название от припева: „Гары, гары пень“*).
Гарэза аг.—1) шалун; шалунья; 2) еретик.
Гарэзьлівы—шаловливый, задорливый.
Гарэзьнік *м.*—шалун, повеса.
Гарэзьнічаць—повесничать, шалить.
Гарэлка *жс.*—водка, хлебное вино.
Гарэлы—обгорелый.
Гарэніць—отдает горьким вкусом.
Гарэньне *н.*—горение.
Гарэх *м.*—орех; лещина.
Гарэцкі—горецкий, горецкого уезда.
Гарэць—гореть.
Гас *м.*—страх, нагоняй.
Гасаць—бегать с высунутым языком.
Гасіць што—гасить, тушить.
Гаспадар *м.*—1) хозяин; 2) государь.
Гаспадарка *жс.*—хозяйство.
Гаспадарны—хозяйственный.
Гаспадарскі—хозяйский.
Гаспадарства *н.*—государство.
Гаспадарчы—хозяйственный.
Гаспадарыць—хозяйничать; править.
Гаспадыня *жс.*—хозяйка; госпожа.
Гаспадынін—хозяйкин.
Гаспода *жс.*—1) господский дом, усадьба; 2) резиденция. НТэ.
Гасьцінец *м.*—1) гостинец; 2) большак (дорога).
Гасьціннасьць *жс.*—гостеприимство.
Гасьцінны—гостеприимный.
Гасьцяваньне *н.*—гощение.
Гасьцяваць—гостить.
Гатаваньне *н.*—приготовление, варение пищи.
Гатаваны—кипячёный (о воде).
Гатавацца—1) приготовляться, собираться; 2) вариться.
Гатаваць (-тую) што—приготовлять, припасать; варить (пищу).
Гатовы—готовный.
Гатоўка *жс.*—наличность, наличные деньги.
Гатоўля *жс.*—приготовление, варка пищи.
Гатунак *м.*—сорт; вид; порода. НТэ.
Гаўканьне *н.*—гавканье, лаянье.
Гаўкаць—лаять.
Гаўяда *жс.*—см. гавяда.
Гафтаваны—вышитый.
Гафтаваньне *н.*—вышивание.
Гафтаваць што—вышивать.
Гаціць—гатить; делать запруду.
Гаць—гать, плотина, запруда.
Гачаны—запруженный.

Гвазьдзіць *што*—заколачивать гвоздями, укреплять.
 Гвалт *м.*—насилие; разорение, грабеж, разбой; шум, сумагоха; вопль; *выкл.* караул! (*ср. нем. d. Gewalt*).
 Гвалтаваньне *н.*—разорение; грабеж; насильничанье.
 Гвалтаваць *каго*—грабить; насиловать, принуждать.
 Гвалтам—насильно.
 Гвалтоўна—насильственно, насильно.
 Гвалтоўнік *м.*—насильник; грабитель.
 Гвалтоўны—насильственный, насильный; разбойный.
 Гвалціць *каго*—насиловать; принуждать.
 Гвалчаньне *н.*—насилование; изнасилование.
 Гвозд *м.*—гвоздь.
 Гвозьдзікі *м. мн.*—гвоздика (цветы).
 Гзымс *м.*—карниз.
 Гергетаць—кричать по-гусиному.
 Гібель *ж.*—1) гибель; 2) множество; 3) *наречие*—много.
 Гібеньне *н.*—прозябание.
 Гібець—прозябать.
 Гіблы—пропавший, погибающий.
 Гібнуць—погибаць.
 Гі-гі! *выкл.*—хи-хи!
 Гігіканьне *н.*—хихикание.
 Гігікаць—хохотать, хихикать.
 Гідасны—отвратительный, мерзкий, гадкий.
 Гідасьць *ж.*—мерзость, гадость.
 Гідзіцца—брезгать, иметь отвращение к чему.
 Гідзіць *дзс. безас.*—вызывает отвращение, тошнит.
 Гідка—гадко, мерзко.

Гідкасьць *ж.*—1) гадость, мерзость; 2) тошнота.
 Гідкі—гадкий, мерзкий, омерзительный, отвратительный.
 Гідліва—брезгливо.
 Гідлівасьць *ж.*—брезгливость, отвращение.
 Гідлівы—брезгливый.
 Гіз *м.*—муха-слепень.
 Гізаваць—бегать с поднятым хвостом.
 Гінуць—умирать, погибать, пропадать.
 Гісэрная печ—домна, доменная печ. НТ₃.
 Гісэрня *ж.*—литейная мастерская, медноплавильный зав.
 Гітал *м.* (Я. Кол. НЗ. XI)—то же, что карак.
 Гіцаль *м.*—плутишка, мошенник; собаколов.
 Гішпанія *ж.* ў.—Испания.
 Гішпанскі—испанский.
 Глабацца—карабкаться.
 Глабаць *што*—загрести.
 Гладзь *ж.*—гладь.
 Гладзіць *што*—разглаживать.
 Гладкі—гладкий; жирный.
 Глактаньне *н.*—локание.
 Глактаць (-кчу)—локать.
 Глеба *ж.*—почва.
 Глебавы—почвенный.
 Глебус *м.*—глобус.
 Гледзячы на *што*—смотря по (чему).
 Глей *м.*—ил.
 Глейкавата—слизисто.
 Глейкаваты—слизистый.
 Глейкі—илистый.
 Глёк *м.*—глиняный графинчик.
 Гліна *ж.*—глина.
 Гліназем *м.*—глинозем. НТ₃.
 Глінішча *н.*—глиняная копь.
 Гліняк *м.*—алюминий НТ₃.
 Глісьнік *м.*—паслен сладкогорький (*бот. Solanum Dika-mara L*) (*ср. лісьнік*).
 Гліца *ж.*—весенний ветер.

Глог *м.*—боярышник (*бот. Crataegus L*).
 Глок *м.*—глоток.
 Глокнуць *што*—глотнуть.
 Глоктаньне *н.*—локание (*ср. глактаньне*).
 Глузды *м. мн.*—мозг; память, ум.
 Глум *м.*—1) дурь; 2) глумление, издевательство, злая шутка; 3) порча.
 Глуміцца з *чаго, каго*—издеваться над чем, кем.
 Глумленьне *н.*—1) издевка; 2) порча.
 Глумна—безумно, глупо.
 Глумны—глупый.
 Глупаваць—дурачиться.
 Глупства *н.*—1) глупость; 2) пустяки.
 Глухар *м.*—глухой.
 Глухнуць—глохнуть.
 Глуш *ж.*—глушь.
 Глушэц *м.*—1) глухой; 2) глухарь (*Tetrao urogallus*).
 Глушыць *што*—заглушать.
 Глыб *ж.*—глубь, глубина.
 Глыбамер *м.*—лотлинь. НТ₃.
 Глыбей *прс. в. ст.*—глубже.
 Глыбець—становиться глубже.
 Глыбокi—глубокий.
 Глыбынэвы—глубинный. НТ₃.
 Глыбіня *ж.*—глубина.
 Глыза *ж.*—глыба. Як. Кол. НЗ. xix.
 Глык *м.*—глоток (*ср. глок*).
 Глыкаць, кнуць *што*—глотать, глотнуть.
 Глядзельнік *м.*—зритель. НТ₂.
 Глядзельны—зрительный.
 Глядзельня *ж.*—зрительный зал. НТ₂.
 Глядзеньне *н.*—смотрение. НТ₄.
 Глядзець, глянуць—смотреть, посмотреть, глядеть, поглядеть.
 Гляк *м.*—*см.* глёк.
 Глянс *м.*—глянс, лоск.

Глянсаваны—лощеный, полированный.
 Глянсаваць *што*—наводит лоск, полировать.
 Гмах *м.*—здание.
 Гмах-печ *ж.*—*см.* гісэрная печ. НТ₃.
 Гмілушка *ж.*—свиристель (*зоол. Bombicilla garrula*).
 Гміна *ж.*—сельская община.
 Гмура *аг.*—хмурый, -рая.
 Гмураньне *н.*—нахмуривание.
 Гмурыцца—хмуриться, морщить (брови), жмурить (глаза)
 Гнаіць *што*—гноить, унавоживать.
 Гнаньне *н.*—гонение, преследование.
 Гнаны—гонимый.
 Гнаць *каго*—гнать, преследовать.
 Гнаўка *ж.*—гнойный нарыв.
 Гневаньне *н.*—гневливое настроение.
 Гневацца—гневаться, быть в гневливом настроении.
 Гнесьці (гняту) *каго*—жать, тискать, угнетать.
 Гнесьціся—жаться, тискаться.
 Гнеў *м.*—гнев.
 Гнібіцца—сгибаться, уничтожаться.
 Гнібіць *каго*—уничтожать.
 Гнілы—гнилой.
 Гнільля *н. зб.*—гниль.
 Гніць—гнить.
 Гной *м.*—гной, навоз, удобрение.
 Гнойны—гнойный; навозный.
 Гнюс *м.*—мерзавец.
 Гнюсіць—пакостить, испражняться, портить.
 Гнюсна—гнузно, пакостно.
 Гнюсны—гнусный, пакостный.
 Гнявіць (гнаўлю) *каго*—разгневлять.
 Гняздо *н.*—гнездо.
 Гнязьдзечка *н.*—гнездышко.

Гогаль *м.*—гоголь (птица); смельчак.
 Гогат *м.*—смех, хохот.
 Годзе—довольно! будет!
 Годзіць *дзс. безас.*—способствует, благоприятствует.
 Годнасьць *ж.*—звание; достоинство.
 Годны—достойный.
 Гожа—выгодно, пристойно.
 Гожы—годный, пристойный.
 Голад *м.*—голод.
 Голасна—громко, громогласно.
 Голасны—громкий, громогласный.
 Голаў *ж.* (*Палажыць сваю голаў да скону.* Ян. К. Песьня аб п. Іг.)—*см.* галава.
 Голены—брить.
 Голка *ж.*—иголка.
 Голуб *м.*—голубь.
 Голць *ж.*—гололедица с снегом и градом. МГ.
 Голы—голый, бедный.
 Голька *ж.*—голая веточка. МГ.
 Гоман *м.*—шум, крик; говор.
 Гонар *м.*—гонор, честь; чванство.
 Гоні *ж. мн.*—хлебные полосы на пашне.
 Гоня *ж.*—старинная мера длины (60—120 саж.).
 Гончык *м.*—гонец
 Гора *н.*—горе.
 Горад *м.*—город.
 Горадня *ж.*, дзен *м. ў.*—Гродно.
 Горан *м.*—горн.
 Гораўтварэньне *н.*—горообразование. НТз.
 Горача—горячо, жарко, пламенно.
 Гордасьць *ж.*—гордость, надменность.
 Горды—гордый, надменный.
 Горка *прс.*—горько.
 Горка *ж.*—горка, пригорок.
 Горкасьць *ж.*—горечь.

Горкі—горький.
 Горла *н.*—горло.
 Горлачка *н.*—горлышко.
 Горс *м.*—декольте.
 Горш *прс. в. ст.*—хуже.
 Горшы *прм. в. ст.*—худший.
 Госьцейка *ж.*—гостьюшка.
 Госьцік *м.*—ласкат. от госьць.
 Гоцаньне *н.*—качание.
 Гоцацца—качаться, раскачиваться.
 Гоцаць *што, каго*—качать, колыхать.
 Грабар *м.*—землекоп.
 Грабарны—землекопный.
 Грабарства *н.*—ремесло землекопа.
 Грабелькі *ж. мн.*—1) грабельки; 2) раст. герань, журавленник луговой. МГ.
 Грабенчык *м.*—гребешок.
 Грабень *м.*—гребень.
 Граблі *ж. мн.*—грабли.
 Грабці—грести.
 Грабянец *м.*—роговой гребень.
 Града *ж.*—градя.
 Градавы—градовой.
 Гразкаваты—грязноватый (*Гразкаватая чорная зямля.* Ц. Гар. С. Ц. 111 с.).
 Гразнота *ж.*—грязь, нечистота.
 Гразь *ж.*—грязь.
 Грак *м.*—грач.
 Грамада *ж.*—толпа; общество.
 Грамадзкасьць *ж.*—общественность.
 Грамадзкі—общественный.
 Грамадзянін *м.*—гражданин.
 Грамадзянка *ж.*—гражданка.
 Грамадзянскі—гражданский, общественный.
 Грамадзянства *н.*—гражданство, общество.
 Граматка *ж.*—азбука; букварь.
 Граматыка *ж.*—грамматика.
 Граміць *што, каго*—громить.
 Грамленьне *н.*—погром.

Грамноца *ж.*—сретенская свеча.
 Грамноцы *ж. мн. ў.*—Сретение (праздник).
 Гранатнік *ж.*—гранатчик, гренадер.
 Гранітнікі *м. мн.*—гранитные породы. НТз.
 Граніца *ж.*—граница; предел. НТі.
 Гранічны—пограничный; предельный. НТі.
 Граньне *н.*—играние.
 Грап *м.*—граф.
 Грапёнак *м.*—графчик.
 Грапіня *ж.*—графиня.
 Грапянка *ж.*—дочь графа.
 Граць—играть.
 Грашовы—денежный.
 Грозьба *ж.*—угроза, устрашение.
 Громніцы—*см.* Грамноцы.
 Гроп *м.*—дрофа.
 Грошы *м. мн.*—деньги.
 Грошык *м.*—денежка.
 Груба, бка *ж.*—комнатная печь.
 Грубець—1) грубеть; 2) толстеть.
 Грубіня *ж.*—толщина.
 Грубіян *м.*—грубиян, невежа.
 Грубы—грубый, толстый.
 Груган *м.*—ворон (*Corvus corax*).
 Груд *м.*, да *ж.*—бугор.
 Грудавіна *ж.*—грудина; увал. НТз.
 Грудзі *ж. мн.*—грудь.
 Грудзісты—тряский.
 Грудна—тряско.
 Грудкі *ж. мн.*—ласкат. от грудзі.
 Грудок *м.*—бугорок.
 Груды пескавыя—бугры песчаные. НТз.
 Груз *м.*—груз; щебень. НТз.
 Грузкасьць *ж.*—вязкость.
 Грузкі—тонкий, вязкий.
 Грук *выкл.*—стук!
 Грукат *м.*—стук, грохот, стукотня.
 Грукатаньне *н.*—стучание.
 Грукатаць—грохотать, стучать.
 Грукатня *ж.*—стукотня.
 Грукаць, кацца—стучать, чаться.
 Грукнуць—стукнуть.
 Грунт *м.*—основание; почва, грунт.
 Грунтавага *ж.*—ватерпас.
 Грунтаваньне *н.*—упрочивание, основание, базирование.
 Грунтавацца—основываться, упрочиваться.
 Грунтаваць *што*—основывать, закладывать; упрочивать; готовить грунт для картины.
 Грунтоўна—основательно, прочно.
 Грунтоўнасьць *ж.*—основательность, прочность.
 Грунтоўны—основательный, прочный.
 Група *ж.*—группа.
 Групаваньне *н.*—группирование, группировка.
 Групаваць *што, каго*—группировать.
 Грута *ж.*—веретенник большой. ЗТ.
 Грухатаць—грохотать.
 Груца *ж.*—толченый ячмень; перловая крупа.
 Груцавы—ячменный, перловый.
 Грушаўнік *м.*—грушанка (*бот. Pyrofa*). НТз.
 Грыб *м.*—гриб.
 Грыбаваты—грибовидный.
 Грыбасты, баты—губастый.
 Грыбазвон *м.*—толстогубый.
 Грыбець—дряхлеть.
 Грыбна—урожайно на грибы.
 Грыбны—урожайный на грибы.
 Грыбок *м.*—1) уменьш. от *грыб*; 2) дрочена.

Грыбы *м. мн.*—губы (насмешливо).
 Грыва *ж.*—грива.
 Грыжа *ж.*—ссора, брань, распря.
 Грызеньне *н.*—грызня, ссора.
 Грызота *ж.*—попрэки.
 Грызун *м.*—1) грызун; 2) сварливый мужчина, кляузник.
 Грызунья *ж.*—сварливая женщина.
 Грызуха *ж.*—морская свинка (*Savia*). ЗТ.
 Грызь *ж.*—грыжа.
 Грызьлівасьць *ж.*—сварливость.
 Грызьлівы—сварливый.
 Грызьці *што, каго*—грызть, кусать, глодать.
 Грызьціся з *кім*—грызться; ссориться.
 Грымець—гремять.
 Грымнуць—загремять.
 Грымотнік *м.*—цмин (*бот. Helichrysum*). НТб.
 Грынуць—грязнуть.
 Грыпіна *ж. ў.*—Аграфена.
 Грыўня *ж.*—гривна.
 Грыцук *м.*—веретенник (*Liposa*). ЗТ.
 Грэбаваны—пренебреженный, отвергнутый.
 Грэбаванье *н.*—пренебрежение.
 Грэбаваць *чым*—пренебрегать.
 Грэблівы—пренебрежительный; разборчивый, прихотливый.
 Грэбля *ж.*—плотина, запруда; гать, дамба.
 Грэбнік *м.*—гребник (*бот. Synosturus* L.).
 Грэйцар *м.*—штопор, пробочник.
 Грэнка *ж.*—сухарь.
 Грэньне *н.*—нагревание.
 Грэцкі—греческий; гречневый.
 Грэць *што*—согреть, нагревать.

Грэчка *ж.*—гречиха (*бот. Fagopyrum* L.).
 Губа *ж.*—губа.
 Губаткі—губоцветные (*бот. Labiatae*). НТб.
 Губаты—губастый.
 Губач *м.*—губан.
 Губіць (*блю*) *што*—терять, тратить.
 Губка *ж.*—губка; часть пряжи в кроснах на длину избы. Серж.; заметка на нитке. МГ.
 Губэрня *ж.*—губерния.
 Губэрскі—губернский.
 Гугнява—гнусаво, под нос.
 Гугнявасьць *ж.*—гнусавость, косноязычие.
 Гугнявіць—гнусавить; заикаться.
 Гугнявы—гнусавый; гугнивый; косноязычный.
 Гудзеньне *н.*—гуденье, шум, свист (*Бічы кладуцца так рытмічна; само гудзеньне іх музычна*. Я. Кол. НЗ. XXI).
 Гудзец—гудеть, шуметь. (*ср. гусьці*).
 Гудзіць *каго*—осуждать, хулить.
 Гуж *м.*—гуж, вереница.
 Гужам—вереницей, гуськом.
 Гуз *м.*—узел, связка; шишка на лбу (*ср. лит. gūza*).
 Гузаць *што*—вязать.
 Гузік *м.*—пуговка.
 Гузок *м.*—узелок.
 Гузыр *м.*—нижний обрез снопа. (Я. Кол. НЗ XVI).
 Гук *м.*—звук.
 Гукавы—звуковой.
 Гуканьне *н.*—зов, кликанье.
 Гукапераймальны—звукотражательный.
 Гукаперайманье *н.*—звукотражательное.
 Гукаўніца *ж.*—фонетика. Я. Лёс. Гр.

Гукаць—беседовать, разговаривать.
 Гукаць, кнуць *каго*—кликать, -кнуть.
 Гукацца—перекликаться.
 Гулец *м.*—игрок.
 Гулі *ж. мн.*—игры, забавы.
 Гульліва—игриво.
 Гульлівасьць *ж.*—игривость.
 Гульлівы—игривый.
 Гульня *ж.*—игра, забава.
 Гультай *м.*—лентяй, бездельник.
 Гультайка *ж.*—лентяйка.
 Гультайскі—лентяйский.
 Гультайства *н.*—леность, лентяйство.
 Гультаць—лениться.
 Гуля *ж.*—1) ком; 2) бомба.
 Гулявы—гуляющий.
 Гулянка *ж.*—пирушка, вечеринка.
 Гуляньне *н.*—гулянье, прогулка; игра.
 Гуляць—гулять; играть.
 Гумар *м.*—юмор; упрямство.
 Гумарысты *м.*—юморист.
 Гумарыстычны—юмористический.
 Гумус *м.*—перегной. НТб.
 Гуменьнік *м.*—дух гумна. ЗБ Пад. р. н., 84 с.
 Гуменца *ж.*—уменьш. от гумно.
 Гумно *н.*—рига, гумно.
 Гуня *ж.*—чепрак, полона.
 Гураган *ж.*—ураган. НТб.
 Гурба *ж.*—куча, сугроб.
 Гурковы—огуречный.
 Гурма *ж.*—толпа.
 Гурок (*мн. л. гуркі*) *м.*—огурец.
 Гурочак *м.*—огурчик.
 Гурт *м.*—гурт, стадо, опт.
 Гуртаваць *каго*—собирать.
 Гуртавы—оптовый, общий.
 Гуртковы—кружковый.
 Гурток *м.*—кружок.
 Гурцаць, чэць—журчать.

Гурчэньне *н.*—журчанье.
 Гурья *ж.*—гарус.
 Гусак *м.*—гусь.
 Густ *м.*—вкус (*ср. лат. gustus*).
 Густоўны—вкусный; со вкусом.
 Гусь *ж.*—гусыня.
 Гусьці—*см.* гудзець.
 Гусялапка *ж.*—манжетка (*бот. Alchemilla* L.). НТб.
 Гусяня *н.*—гусенок.
 Гута *ж.*—завод (стеклянный); печь для выжигания смолы.
 Гутаранье *н.*—разговаривание.
 Гутарка *ж.*—беседа, разговор, собеседование; говор.
 Гутарлівасьць *ж.*—разговорчивость.
 Гутарлівы—разговорчивый.
 Гутарыць—разговаривать, беседовать.
 Гутарэлі *ж. мн.*—качели. МГ.
 Гутацца—качаться, колыхаться.
 Гутаць *што, каго*—качать, колыхать.
 Гучна—звучно; шумно.
 Гучнасьць *ж.*—звучность.
 Гучны—звучный; шумный.
 Гушканка *ж.*—качели.
 Гушкаць *што, каго*—качать, колыхать.
 Гушча *ж.*—густота; осадок.
 Гушчар *м.*—чаща, трущоба.
 Гушчыня *ж.*—густота.
 Гырканье *н.*—бурканье, перебранка.
 Гыркаць, кнуць—буркать, -кнуть, ссориться.
 Гэбель *м.*—рубанок.
 Гэны—*см.* гэты.
 Гэрц *м.*—1) знаток; 2) плут.
 Гэрцык *м.*—плутишка.
 Гэта—эта, это.
 Гэтак—так.

Гэтакі (-кая, -кае)—этакі, такой.

Гэты—этот (ср. гэны).
Гэтман м.—гетман; атаман.

Д.

Да зл.—но (Люблю цябе, да ня так, як сабе); и (Я да ты); прыйм. з род.—к до, по, в.
Даасяродкавы—центростремительный. НТ₁.
Дабрабыт м.—благополучие, благосостояние.
Дабрадзей м.—благодетель.
Дабрадзейка ж.—благодетельница.
Дабрадзейны—благодетельный.
Дабрадзейства н.—благодеяние.
Дабранач—спокойной ночи.
Дабраполь м.—зеленчук (бот. Galeobdolon Hud.) НТ₆.
Дабрачынец м.—благотворитель.
Дабрачыннасьць ж.—благотворительность.
Дабрачыны—благотворительный.
Дабро н.—добро, благо.
Дабродзей м.—сударь, милостивый государь.
Дабротліва, -вы—добротно, -ный.
Дабрыдзень—добрый день (приветствие).
Дабудаваны, -дованы—достроенный.
Дабудаваньне н.—достройка.
Дабудоўваць, -даваць што—достраивать, достроить.
Дабываньне н.—добывание, извлечение.
Дабываць, дабыць што—добывать, добыть; извлекать, извлечь (Дабываць карань. НТ₁).
Дабытак м.—добыча, прибыль.
Дабытны—прибыльный.

Дабягаць, дабегчы—добегать, добежать.
Давадзіць, даводзіць, давесьці каго—доводить, довести; што—доказывать, -зять.
Даважаны—довешанный.
Даважваньне н.—довешивание.
Даважваць, -жыць што—довешивать, довесить.
Даважка ж.—довесок.
Давалакаць, -чы што, каго—дотаскивать, дотащить.
Давалец м.—даятель.
Давальны—дательный (падеж).
Даваньне н.—даяние.
Даваць, даць што—давать, дать; выдавать, выдать (Даць грошы).
Даваць драпака—удирать.
Даведваньне, -даньне н.—ознавание, осведомление.
Даведачнік м.—справочник. НТ₂.
Даведачны—справочный. НТ₂.
Даведвацца, -дацца—дознаваться, дознаться, наводить, навести справку, осведомляться, миться; посещать, посетить.
Даведка ж.—справка. НТ₂.
Даведнік м.—посетитель.
Даверыны—доверенный.
Даверыньне н.—доверие.
Давернік м.—доверитель.
Даволі прс.—довольно, достаточно.
Давыд м. ў.—Давид.
Давядзеньне н.—доказывание, аргументация. НТ₂.
Давялося дзс. безас.—пришлось.
Дагадвацца, -дацца—догадываться, -даться.

Дагаджаць, -дзіць каму—угождать, угодить; каго—примирять, -рить.
Даганяць, дагнаць каго, што—нагонять, нагнать.
Да-гары—в-гору, вверх, кверху.
Дагарэлы—догоревший.
Дагарэць—догореть.
Дагасьцявацца—дсгоститься.
Дагатаваць што—доварить, докипятить.
Дагледжаны—досмотренный, присмотренный.
Дагледзіны ж. мн.—присмотр.
Дагляданьне н.—присматривание, уход.
Даглядаць, дагледзіць каго, што—присматривать, присмотреть.
Даглядач м.—досмотрщик.
Дагаліва, -вы—услужливо, -вый.
Дагон м.—погоня.
Дагонкі ж. мн.—игра взапуски.
Дагуквацца, -кнуща да чаго—докликаться, -кнуться (ср. гукаць).
Дагэтуль—досюда, до сих пор.
Дадаваньне н.—придавание, додавание; дополнение.
Дадаваць, дадаць што—додавать, додать, придавать, придать; дополнять, -нить.
Дададзены—доданный.
Дадастак м.—придачка, прибавка, дополнение.
Дадаткова—дополнительно.
Дадатковы—дополнительный, прибавочный.
Дадатны—положительный (Дадатны лік. НТ₁).
Дадзена—дано.
Дадзены—данный.
Дадзяваньне н.—досаждение.
Дадзяваць, дадзець каму—досаждать, досадить.

Да-долу—книзу, вниз.
Да-дому—домой.
Да-душы—ей ей, поистине.
Даёнка ж.—подойник.
Даенкацца—достонаться, дохныкаться.
Дажартавацца—доиграться, дошутиться.
Даждысты—дождливый. (Даждыстае надвор'е. НТ₃)
Дажываць, дажыць—доживать, дожить.
Дажывотна, -ны—пожизненно, -ный.
Дажывоцьце н.—пожизненное владение, пособие до конца жизни.
Дажынаць, дажаць—дожинать, дожать.
Дажынкi ж. мн.—окончание жатвы.
Дазаляць, -ліць каму—надедать, -есть.
Дазваляць, -воліць што—позволять, -лить, разрешать, -шить.
Дазваньня прс.—совершенно, совсем.
Дазвол м.—разрешение, разрешение.
Дазволены—позволенный.
Дазволіцца—спросить о позволении; получить позволение.
Дазвольны—позволяющий.
Дазіральнік м.—надзиратель.
Дазіраньне н.—надзирание.
Дазіраць—надзирать, присматривать.
Дазор м.—дозор, надзор.
Дазорац, -рнік, -рца м.—надзиратель.
Да й зл.—см. ды.
Да-й-годзе зл.—да и только.
Дайманьне н.—донимание.
Даймаць, даняць каго—донимать, донять.
Дайсьціся—см. дахадзіцца.

Даказ *м.*—донос; доказательство.
 Даказваць, заць *на каго*—доносить, донести.
 Даказка *ж.*—улика.
 Даказчык *м.*—доносчик.
 Дакалдыбаць, -ндыбаць—добрести.
 Даканацца—испытать, изведать; убедиться.
 Даканаць *каго*—довести до крайности, замучить (*ср.* дакнаваць).
 Дакараць, -рыць *каму*—досаждать, досадить.
 Даклад *м.*—1) дополнение; 2) доклад, реферат. НТ₂.
 Дакладаньне *н.*—докладка.
 Дакладваць, -даць, дакласьці *што*—докладывать, доложить.
 Дакладзены—доложенный.
 Дакладзіны *ж. мн.*—докладка.
 Дакладна—точно, подробно.
 Дакладнасьць *ж.*—точность.
 Дакладны—точный, подробный.
 Дакляраваць *што*—обещать.
 Даканваць, -канаць *што*—доканчивать, докончить.
 Дакора *ж.*—досада.
 Дакуды—до коих пор.
 Дакука *ж.*—досада.
 Дакуль—доколе.
 Дакучаць *каму*—надоедать.
 Дакучны—надоедливый.
 Да-ладу—кстати.
 Далазіць, далезьці—доложать, зть.
 Далакоп *м.*—могильщик.
 Далей—дальше (*ср.* дальш).
 Далейшы—дальнейший.
 Далёказрочны—дальнозоркий. НТ₁.
 Далёкі—далекий, дальний, отдаленный.
 Далеч, даль *ж.*—даль.

Далібог, дальбог *выкл.*—ей богу!
 Далікатна—деликатно, вежливо.
 Далікатны—деликатный, вежливый; нежный, слабый.
 Даліна *ж.*—долина.
 Даліна *ж.*—даль.
 Далінавы—долиный.
 Даліпан—*см.* далібог.
 Даліцца—отдаляться.
 Даліць *каго, што*—отдалять.
 Далічаны—досчитанный.
 Далічваньне *н.*—досчитывание.
 Далічваць, -чыць *што*—досчитывать, тать.
 Далонь *ж.*—ладонь.
 Далоў *выкл.*—долой.
 Далучаны—присоединенный.
 Далучаць, -чыць *што, каго*—присоединять, нить.
 Далучэньне *н.*—присоединение.
 Дальш—*см.* далее.
 Далягляд *м.*—перспектива.
 Я. Кол. НЗ. XXIII.
 Далячыня *ж.*—дальность.
 Дамавік *м.*—домовой.
 Дамавіна *ж.*—гроб.
 Дамаганьне *н.*—домогательство.
 Дамагацца *чаго*—домогаться, требовать.
 Дамалаткі, -лоткі *ж. мн.*—окончание молотыбы.
 Дамалочваць, -лаціць *што*—домолачивать, лотить.
 Даматур *м.*—домосед.
 Даматурка *ж.*—домоседка.
 Дамаўляцца, дамовіцца *аб чым*—договариваться, договариваться.
 Дамаўляць, дамовіць *што*—договаривать, договорить.
 Даменік *і. ў.*—Доминик.
 Дамовіны *ж. мн.*—уговор, договор.
 Дамовы—домашний.
 Дамоў—домой.

Дамоўка *ж.*—1) выговорка; 2) квартира.
 Дамоўлены—договоренный.
 Дамысльівы—догадливый.
 Дамысльіцца—догадаться.
 Данила *м. ў.*—Даниил.
 Данина *ж.*—дань, подать.
 Даношваньне *н.*—донашивание.
 Даношваць, данасіць *што*—донашивать, доносить.
 Дапамагаць, -гчы *каму*—помогать, помочь, содействовать, посодействовать.
 Дапамога *ж.*—помощь, вспомоществование, содействие.
 Дапаможнік *м.* (Я. Лёс. Гр.)—вспомогательное слово.
 Дапаможны—вспомогательный.
 Дapasьці *чаго*—достичь, дорваться (до чего).
 Дапаўзаць, -зыць—дополнять, зти:
 Дапікаць *каго*—упрекать.
 Дапікі *ж. мн.*—упрёки.
 Дапільнаваць *што*—прикараулить, устеречь.
 Дапільнованы—укарауленный.
 Дапінаньне *н.*—упреkanie.
 Дапінаць, дапяць *каго*—упрекать, кнуть.
 Дапінікі *ж. мн.*—*см.* дапікі.
 Дапісваць, -саць *што*—дописывать, сать; сообщать, щить письменно.
 Дапіска *ж.*—дописка; корреспонденция. НТ₂.
 Дапрацавацца *да чаго*—доработаться.
 Дапрацаваць *што*—доработать, доделать.
 Дапраўды—в самом деле.
 Дапушчальны—допустимый, предположительный, гипотетический. НТ₄.
 Дапушчаць, дапусьціць, *што, каго*—допускать, стить; *што*—предполагать, ложить.
 Дапушчэньне *н.*—предположение, гипотеза. НТ₄.
 Дапытваньне *н.*—выспрашивание.
 Дапытвацца, -тацца—выспрашивать, спросить.
 Дапытка *ж.*—допрос.
 Дапякаць, -пячы *каму*—досаждать, дить; *што*—допекать, допечь.
 Дарабан *м.*—барабан.
 Дарабаниць—барабанить.
 Дарабляць, -біць *што*—доделывать, лать.
 Дарабляцца—быть в доделке.
 Дараваньне *н.*—дарение; прощение.
 Дараваны—подаренный.
 Дараваць 1) *што*—дарить; 2) —прощать.
 Даравітасьць *ж.*—одаренность. НТ₂.
 Даравіты—одаренный. НТ₂.
 Дарагенька—дорогонько.
 Дарагі—дорогой.
 Дарагоўля *ж.*—дороговизна.
 Дарадца *м.*—советник.
 Дарадчы—совещательный.
 Даражнеча *ж.*—*см.* дарагоўля.
 Даражыць—запрашивать высокую цену.
 Даражэнькі—ласкат. от дарагі.
 Даражэць—подыматься в цене.
 Дарана—рано утром.
 Дараньне *н.*—раннее утро.
 Дараньні—предрасветный.
 Дарастаньне *н.*—дорастание.
 Дарастаць, -сьці—дорастать, сти.
 Дарма—даром, напрасно.
 Дарма *што*—не смотря на то, что.

Дармаед *м.*—дармоед, туня-дец.
 Дармаедны—туняедный.
 Дармовы,-мавы—даровой, бесплатный.
 Даробка *ж.*—1) доделка; 2) коробка.
 Дароблены—доделанный.
 Даросласць *ж.*—зрелость.
 Дарослы—взрослый; зрелый.
 Дарупіцца—достигнуть заботою.
 Даручаны—порученный.
 Даручаць,-чыць *што каму*—поручать,-чить.
 Даручнік *м.*—поручитель, веритель.
 Даручыны *ж. мн.*—поручение.
 Дарывацца, дарвацца—дорываться, дорваться, добираться, добраться.
 Дарыхтаваць *што*—доготовить, приспособить.
 Дарэмна—даром, напрасно, тщетно.
 Дарэмны—даровой; напрасный, тщетный.
 Дарэмшына *ж.*—даровщина, напраслина.
 Дарэчны—подходящий, уместный.
 Да-рэчы *прс.*—кстати.
 Да-рэшты—до остатку, до основания.
 Дасачыць *што, каго*—выследить, проследить.
 Даседжваньне *н.*—досиживание.
 Даседжваць, дасядзець—досиживать, досидеть.
 Дасеўкі *ж. мн.*—окончание посева.
 Дасканала,-льна—совершенно.
 Дасканаласць,-льнасць *ж.*—совершенство.
 Дасканалы,-льны—совершенный.

Даскрабацца *да чаго*—докарабкаться.
 Да-спадобы—по сердцу, по вкусу.
 Дастава *ж.*—доставка, снабжение.
 Дастарчаць, дастарчыць—доставлять, доставить.
 Дастарчаючы—достаточный.
 Дастасаваньне *н.*—приспособление, применение.
 Дастасоўваць,-саваць *што*—приспособлять,-бить; применять,-нить.
 Дастатнасць *ж.*—зажиточность.
 Дастатны—зажиточный.
 Дастаўка *ж.*—доставка; поставка.
 Дастаўляць,-тавіць *што*—доставлять,-вить; поставлять,-вить.
 Дастаўнік *м.*—поставщик.
 Даступны—имеющий доступ.
 Дасьведчаны—опытный.
 Дасьведчанасць *ж.*—опытность.
 Дасьведчаньне,-вядчэньне *н.*—опыт.
 Дасьветны—предрасветный.
 Дасьвецьце *н.*—время пред рассветом (*ср.* досьвіткі).
 Дасьвядчальны—основанный на опыте, эмпирический. НТІ.
 Дасьвядчацца,-ведчыцца—удостоверяться,-риться, убеждаться, убедиться из опыта.
 Дасьледаваны—исследованный.
 Дасьледаваньне,-дваньне *н.*—исследование.
 Даследаваць,-дваць *што*—исследовать.
 Дасьледнік,-дчык *м.*—исследователь.
 Дасьледчы—исследовательский (*Дасьледчы Інстытут*); опытный (*Дасьледчая школа*).

Дасьпеласць *ж.*—дозрелость.
 Дасьпелы,-пелены—дозрелый, созревший, вызревший.
 Дасьпяваньне *н.*—дозревание, вызревание.
 Дасьпяваць, дасьпець—дозревать,-реть.
 Дасьціпнасць *ж.*—остроумие.
 Дасьціпны—остроумный.
 Дасюль—досюда, до сих пор.
 Дасяг *м.*,-гненьне *н.*—достижение.
 Дасягаць,-гнуць *чаго*—достигать,-гнуть.
 Даткліва—колко, чувствительно, оскорбительно.
 Датклівасьць *ж.*—колкость, оскорбительность.
 Датклівы—колкий, оскорбительный.
 Датрыманы—додержанный.
 Датрымаць *што*—додержать.
 Датуды,-туль—дотоле, до тех пор.
 Датыкальны—осязательный. НТІ.
 Датыканьне *н.*—дотрагивание, прикасание.
 Датыкацца, даткнуцца—дотрагиваться, дотронуться, касаться, прикоснуться; осязать.
 Датыкаць, даткнуць *каго*—упрекать,-кнуть.
 Датычны—касательный (*Датычная лінія*. НТІ); прикосновенный.
 Даўбень *м.*—болван, непонятливый.
 Даўбешка,-бня *ж.*—колотушка.
 Даўбіць *што*—долбить, колотить.
 Даўгяла *м.*—долговязый.
 Даўжнік *м.*—должник.
 Даўжыня *ж.*—длина, долгота.
 Даўжыць *што*—удлинять.
 Даўжэй *прс. в. ст.*—длиннее.
 Даўжэць—удлинняться.

Даўка *ж.*—давка, толкотня; *прс.*—1) тесно; 2) терпко.
 Даўкасьць *ж.*—1) теснота; 2) терпкость.
 Даўкі—терпкий.
 Даўнамінулы—давнопрошедший.
 Даўней *прс. в. ст.*—ранее, раньше.
 Даўні—давний, давнишний.
 Даўніна *ж.*—старина.
 Даўніцца—быть откладываемым, затягиваться.
 Дах *м.*—кровля, крыша (*ср. нем. d. Dach*).
 Дахавы—кровельный.
 Дахадзіцца, дайсьціся *чаго*—достигать, достигнуть, достукиваться, достукаться.
 Дахадзіць, дайсьці *да чаго*—доходить, дойти; *чаго*—отыскивать,-кать; иметь (на что) притязание. (*Ён свайго даходзіць*).
 Дацца ў знакі—покинуть по себе память (неприятную).
 Даць дыхту—насолить.
 Даць дзень добры—поздороваться.
 Дацягваць,-гнуць *што, каго*—дотаскивать, дотащить.
 Дацягнуцца—дотащиться.
 Дача *ж.*—даяние.
 Дачакацца,-каць—дождаться.
 Дачасна,-ны—преждевременно,-ный.
 Дачка *ж.*—дочь, дочка.
 Дачувацца, дачуцца *чаго*—узнавать,-нать по слухам.
 Дачухна *ж.*—доченька.
 Дачыненьне *н.*—касательство, отношение.
 Дашлося *дзс. безас.*—довелось.
 Дашчанка *ж.*—дошаник, деревянный ящик.
 Дашчаны—досчатый.
 Да-шчэнтэ—до-тла, в-конец.

Дбала—бдительно, неусыпно; заботливо, старательно, усердно.
Дбаласьць ж.—бдительность; прилежание, старательность, усердие.
Дбалы—бдительный, неусыпный, прилежный, старательный, усердный.
Дбаньне н.—бдение, забота, попечение, старание.
Дбаць—бдеть, неусыпно заботиться.
Два (двох, двом)—два (двух, двум).
Двагньне н.—двоение, раздвоение.
Дваіцца—двоиться, раздвояться.
Дваіць што—разделять на двое; удвоить.
Дваіняты н.—двойни.
Двайчасты—двухрядный.
Дванаццаты, -нанцаты—двенадцатый.
Дванаццацісьценьнік—двенадцатиградусник, додекаэдр. НТ₁.
Дванаццаць, -нанцаць—двенадцать.
Дварняк м.—дворняга (собака).
Дварок м.—дворик.
Дваста—см. дзвесьце.
Дваццаты—двадцатый.
Дваццацісьценьнік м.—двадцатиградусник, икосаэдр. НТ₁.
Дваццаць—двадцать.
Дваж м.—две копейки.
Двоїстасьць ж.—двойственность.
Двоїсты—двойственный.
Двоіць што—см. дваіць.
Двойчы—дважды.
Двор м.—двор; усадьба; господский дом.
Дворны—дворовый; домашний.
Дворышча н.—усадьба.

Двохзнакавы—двухзначный, имеющий два знака (*Двохзнакавы лік*. НТ₁).
Двохзначнасьць ж.—двусмысленность, двузначность.
Двохзначны—двухзначный, двусмысленный.
Двохвочны—двуглазый.
Двохднёвы—двудневный.
Двохканцовы—двуконечный.
Двохлетні—двулетний.
Двохлісты—двулистный.
Двохмесячны—двухмесячный.
Двохмясцовы—двухместный.
Двохпаверхавы—двухэтажный.
Двохродавы—двуполый (*Двохродавая кветка*. НТ₆).
Двохскладаны—двусложный.
Двохскладовы—двухслоговой.
Двохтыднёвік м.—двухнедельник (журнал).
Двохтыднёвы—двухнедельный.
Двохчлен м.—двухчлен НТ₁.
Двохчленны—двухчленный. НТ₄.
Дзубокі—двусторонний.
Дзверш м.—двустышье. НТ₂.
Дзугадавік м.—двулеток.
Дзугадовы—двулетний.
Дзугаловы—двухголовый; двуглазый.
Дзугук м.—двугласный звук (дифтонг). НТ₂.
Дзудушнасьць ж.—двоедушье, лицемерие.
Дзудушны—двоедушный, кривой.
Дзузначнасьць, -ны—см. двухзначнасьць, -ны.
Дзуюстотнасьць ж.—дуализм. НТ₂.
Дзуюкольні—двухколесный.
Дзуюкосье н.—кавычки.
Дзуюсьпеў м.—дуэт. НТ₂.
Джгала н.—жало.

Джгаць, -гануць каго—жалить, ужалить.
Джгут м.—жгут.
Джгургануцца—потрястись, прийти в взволнованное состояние. (*Алесь, у смутку джгургануўшысь, пашыўся у запечак, сагнуўшысь*. Я. Кол. НЗ. XV).
Джыг м.—свист розгами.
Джыганьне н.—хлестание.
Джыгаць, -гнуць—хлестать, стнуть.
Джыгучка ж.—крапива жгучая (*бот. Urtica urens L.*). НТ₆.
Джынджык м.—хлюст. Я. Кол. НЗ х.
Дзе зл.—где; куда.
Дзе-а-дзе—кое-где, там и тут.
Дзе-б—где-бы.
Дзеванька ж.—девочка. Я. Куп. Сп. 48 с.
Дзевер м.—деверь (*ср. швагер*).
Дзевясіл, -льнік м.—девясил (*бот. Inula helenium L.*).
Дзевятнаццаты, -нанцаты—девятнадцатый.
Дзевятнаццаць, -нанцаць—девятнадцать.
Дзевяты—девятый.
Дзевяць—девять.
Дзевяцьдзесят—девяносто.
Дзевяцьдзесяты—девяностый.
Дзёгаць м.—деготь.
Дзёгцёвы—дегтярный.
Дзед м.—дед, предок.
Дзедзіч м.—наследник по деду.
Дзедка м.—ласкат. от дзед.
Дзеджа, -жачка ж.—уменьш. от дзяжа.
Дзей—дескать, мол.
Дзейка ж.—молва.
Дзейкаць—поговаривать, распускать слухи.
Дзейна—деятельно, активно.
Дзейнасьць ж.—деятельность, активность.

Дзейнік м.—1) деятель; 2) подлежащее.
Дзейны—деятельный, активный.
Дзейсны—действительный.
Дзеліва н.—делимое (*мат.*). НТ₁.
Дзель ж.—1) часть; 2) частное (*мат.*) НТ₁.
Дзельнік м.—1) делитель (*мат.*) НТ₁; 2) делец. МГ.
Дзеля чаго—ради, из-за чего (причина).
Дзённы—дневной.
Дзень м. (*род.*—дня)—день.
Дзень-пры-дню—ежедневно.
Дзень-у-дзень—день-за-днем, каждый день.
Дзеньнік м.—дневник. НТ₂.
Дзераза ж.—плаун (*бот. Lycopodium L.*).
Дзерачка ж.—ясменник (*бот. Asperula L.*). НТ₆.
Дзервяненьне н.—деревянение.
Дзервянец—деревянеть.
Дзермяза ж.—ползучая трава. (*На сучча плятуча паўзла дзермяза*. Я. Куп. Шл. ж. 103 с.).
Дзерці што—драть, рвать (*ср. литов. dirgti*).
Дзесь—где-то; куда-то.
Дзiesiąтка ж.—десятка.
Дзiesiąтковы—десятичный. (*Дзiesiąтковы дроб.* НТ₁).
Дзiesiąты—десятый.
Дзiesiąцёхгадзіны—десятичасовой (*Дзiesiąцёхгадзіны біль*. Я. Лёс. Км. 34 с.).
Дзiesiąцігадовы, -годні, -летні—десятилетний.
Дзiesiąцігодак, -летак м.—мальчик десяти лет.
Дзiesiąцігодзьдзе, -лецьце н.—десятилетие.
Дзiesiąць—десять.
Дзэтачкі н. мн.—детушки.
Дзэтагуб м.—детоубийца-мужчина.

Дзетагубка *жс.*—детоубийца-женщина.
 Дзеўб *м.*—клюв (*ср.* дзюба).
 Дзеці *н. мн.*—дети.
 Дзешава—дешево.
 Дзешавей *прс. в. ст.*—дешевле.
 Дзешавейшы—сравнит. степень от дзешавы.
 Дзешавець—дешевець.
 Дзея *жс.*—действие, акт.
 Дзеяздольнасьць *жс.*—дееспособность. ЮТ.
 Дзеяздольны—дееспособный.
 Дзеяльнасьць *жс.*—деятельность.
 Дзеяльны—деятельный.
 Дзеяньне *н.*—действие.
 Дзеяпрыметнік *м.*—причастие.
 Дзеяпрыслоўе *н.*—деепричастие.
 Дзеяслоў *м.*—глагол (*грам.*).
 Дзеяслоўны—глагольный, отглагольный.
 Дзеятвор *м.*—пьеса. НТ₂.
 Дзеяцца—происходить, совершаться, делаться.
 Дзеяць—действовать; *што*—делать.
 Дзеяч *м.*—деятель.
 Дзіва *н.*—диво, чудо
 Дзівавацца, -ваць *з чаго, каго*—дивиться, удивляться, изумляться.
 Дзівак *м.*—чудак; сумасброд.
 Дзіванна *жс.*—коровяк (*бот.* Verbascum L).
 Дзівасіл *м.* (НТ₆)—*см.* дзевясіл.
 Дзівацтва *н.*—сумасбродство.
 Дзівачаньне *н.*—причуды, странности.
 Дзівачка *жс.*—чудачка, сумасбродка.
 Дзівачна—причудливо, странно.
 Дзівачнасьць *жс.*—причудливость, странность.
 Дзівачны—причудливый, странный.
 Дзівачыцца—сумасбродничать.

Дзівіцца *з чаго, каго*—1) удивляться; 2) смеяться.
 Дзівіць *каго*—1) удивлять; 2) смешить.
 Дзівосны—причудливый; необыкновенный, сенсационный. НТ₂.
 Дзівоснік *м.*—причудник.
 Дзівосы—*жс. мн.*—чудеса; необыкновенное явление.
 Дзівота *жс.*—сенсация. НТ₂.
 Дзіда *жс.*—копье.
 Дзідка *жс.*—шипок.
 Дзік *м.*—кабан дикий (*Sus scrofa*).
 Дзікавы—дикий, диковатый.
 Дзіканьне *н.*—нелюдимость, стыдливость.
 Дзікацца—чуждаться; быть застенчивым, стыдиться.
 Дзікі—дикий.
 Дзіклівасьць *жс.*—застенчивость, нелюдимость.
 Дзіклівы—застенчивый, нелюдимый.
 Дзікун *м.*—дикарь.
 Дзікунства *н.*—дикость.
 Дзікуха *жс.*—дикарка.
 Дзіра *жс.*—дыра (*ср.* дзюра).
 Дзіравіцца—дыряться, дыряться.
 Дзіравы—дыривый.
 Дзірван *м.*—дерн (*ср.* дзярно).
 Дзірка *жс.*—дырка.
 Дзіўна—чудно, удивительно, странно.
 Дзіўны—удивительный, странный.
 Дзіця *н.*—дитя, ребенок.
 Дзіцяне *н.*—ребенок.
 Дзіцятка *н.*—дитяtko, малютка.
 Дзіцячы—детский.
 Дзічка *жс.*—дичок, дикая яблыня, груша.
 Дзічэць—дичать.
 Дзічына *жс.*—дичь.
 Дзогаць—подпрыгивать, стучать ногами.

Дзыбаты—длинноногий; неуклюжий.
 Дзыбаць—итти на цыпочках, итти неуклюже, подкрадываться.
 Дзылінкаць—издавать звук ударом па звонкому предмету.
 Дзынканьне *н.*—бренчание.
 Дзынкаць—бренчать, звенеть.
 Дзьве (дзьвѣх, -вюх, дзьвѣм, -вюм)—две (двух, двум).
 Дзьверы *жс. мн.*—дверь.
 Дзьверкі *жс. мн.*—дверцы.
 Дзьвесце *л.*—двести (*ср.* два-ста).
 Дзьвіна *жс. ў.*—Двина.
 Дзьмухаць, -хнуць—дуть, дунуть.
 Дзюба *жс.*—клюв (*ср.* дзеўб).
 Дзюбасты—с большим клювом.
 Дзюбаць *што*—клевать (*ср.* дзюбаць).
 Дзюбка *жс.*—уменьш. от дзюба.
 Дзюбня *жс.*—палка с острым железным наконечником.
 Дзюбчасты—зубчатый, островерхий.
 Дзюра *жс.*—*см.* дзіра.
 Дзюравіцца—*см.* дзіравіцца.
 Дзювоцкі, -вочы—девичий, девический.
 Дзювоцтва *н.*—девичество.
 Дзяга *жс.*—ремень, ременный пояс.
 Дзягель *м.*—дудник (*бот.* Angelica L). НТ₆.
 Дзягліца *жс.*—дягиль (*бот.* Archangelica Hof.) НТ₆.
 Дзягцяр *м.*—дегтярник.
 Дзягцярства *н.*—занятиегонкой дегтя.
 Дзядзіна, -дна *жс.*—жена дяди.
 Дзядзінец *м.*—1) двор; 2) притвор в церкви.
 Дзядзька *м.* (*мн.* дзядзькі)—1) дядя; 2) старший по возрасту (при обращении)
 Дзядкі *м. мн.*—репейник (*бот.* Agrimonia L). НТ₆.
 Дзяднін—принадлежащий жене дяди.
 Дзядок *м.*—дедка.
 Дзядоўнік *м.*—чертополох (*бот.* Carduus L).
 Дзядуля, -дулька, -дуня *м.*—дедушка.
 Дзяды *м. мн.*—1) деды, предки; 2) день поминовения покойников.
 Дзяды вадзіць—дремать.
 Дзяжа *жс.*—кадка, квашня.
 Дзяжыць *каго*—бить ремнем, истязать (*ср.* дзяга).
 Дзяк *м.*—дьячок.
 Дзякаваньне *н.*—благодарение.
 Дзякаваць—благодарить.
 Дзякаваць—быть дьячком.
 Дзякан *м.*—дьякон.
 Дзяканіха *жс.*—дьяконица.
 Дзякло *н.*—дорожная повинность при панщине; хлебная подать селян пану.
 Дзяковіч *м.*—сын дьячка.
 Дзякоўна *жс.*—дочь дьячка.
 Дзякуй *н.* (*нескланяльнае*)—спасибо.
 Дзяліцьба *жс.*—делёж.
 Дзяленьне *н.*—деление. НТ₁.
 Дзяліць *што*—делить.
 Дзяльба, -ня *жс.*—делёж, делёжка.
 Дзялянка *жс.*—часть, надел; участок.
 Дзямян *м. ў.*—Демьян.
 Дзяньгуб *м.*—бездельник, лентяй.
 Дзяньгубка *жс.*—бездельница, лентяйка.
 Дзяньгубства *н.*—лентяйство.
 Дзяргач *м.*—коростель (*ср.* драч).
 Дзяржава *жс.*—государство.
 Дзяржавец *м.*—временный владелец.
 Дзяржальна *н.*—черенок.

Дзяржаньне *н.*—1) держание; 2) временное владение.
 Дзяржаўнасьць *ж.*—государственность.
 Дзяржаўны—государственный.
 Дзяркач *м.*—голик (истертый веник).
 Дзярно *н.*—*см.* дзірван.
 Дзяруга *ж.*—дерюга; грубое одеяло.
 Дзясьлы, -сны *ж. мн.*—десны.
 Дзятліна *ж.*—*см.* дзяцеліна.
 Дзяўбаць *што*—клевать.
 Дзяўчаты *ж. мн.*—девушки.
 Дзяўча *ж.*—девочка.
 Дзяўчына *ж.*—девица, девушка.
 Дзяўчынка *ж.*—девочка.
 Дзяцел *м.*—дятел (*Picus*).
 Дзяцеліна *ж.*—клевер (*бот. Trifolium L.*). НТэ.
 Дзяцёнак *м.*—ребенок.
 Дзяцінец *м.*—1) родимец; 2) старческое слабоумие. (*На яго ўжо дзяцінец нашоў*).
 Дзяцініца—приходить в детское состояние; выжить из ума.
 Дзяцінасьць *ж.*—детская простота. МГ.
 Дзяцінства *н.*—детство; ребячество.
 Дзяціны—детский.
 Дзяцьвішча *н. зб.*—детвора.
 Дзяцюк *м.*—ларень.
 Длінь *ж.*—длина, протяжение.
 Длубаньне *н.*—колупанье, долбление.
 Длубаць *што*—ковырять, колупать, долбить.
 Для чаго—для чего (цель).
 Дманьне *н.*—вздувание.
 Дмацца—надмеваться.
 Дмаць каго—вздувать, дуть.
 Дмухавец *м.*—одуванчик (*бот. Taraxacum juss.*). НТэ.
 Днець—светать.

Дно *н.*—дно, днище.
 Доба *ж.*—пора, сутки.
 Добра—хорошо.
 Добрасьць *ж.*—доброта.
 Добры—хороший.
 Добрыцца 1) добреть; 2) притворяться добрым.
 Довод *м.*—довод, доказательство.
 Довады *м. мн.*—аргументация.
 Догляд *м.*—присмотр, уход.
 Дождж *м.*—дождь.
 Дожджамер *м.*—дождемер. НТэ.
 Дойлід *м.*—плотник; строитель, зодчий.
 Дол *м.*—низ, пол, земля.
 Долата *н.*—долото.
 Долька *ж.*—долька, частичка.
 Дольні—нижний.
 Дольнік *м.*—участник, пайщик.
 Дольны—паевой.
 Доля *ж.*—1) участь, судьба; 2) доля, пай.
 Домысл *м.*—догадка.
 Доця, -нька *ж.*—доченька, дочурка.
 Допіс *м.*—извещение, корреспонденция. НТэ.
 Допыт *м.*—допрос.
 Дор *м.*—дранка.
 Дораб *м.*—короб.
 Дорабавы—коробовый.
 Дорага—дорого.
 Доргае *дзс. безас.*—рвёт.
 Доргала *аг.*—обжора.
 Дорганьне *н.*—дёрганье, рвота.
 Доргаць—дёргать.
 Досыць, -сіць—довольно, достаточно (*букв.*—до сыта).
 Досьвіткі *м. мн.*—предутренняя заря, время до утренней зари (*ср. дасьвещьце*).
 Досьлед *м.*—исследование, опыт.
 Досьледны—*см.* дасьледчы.
 Досьцін *м.*—находчивость, остроумие.
 Дотык *м.*—осязание.

Доўбня *ж.*—*см.* даўбешка.
 Доўг *м.*—долг.
 Доўганогі—длинноногий.
 Доўгарукі—длиннорукий.
 Доўгасьць *ж.*—долгота, длина.
 Доўгатэрміновы—долгосрочный.
 Доўгачаканы—долгожданный.
 Доўгі—долгий, длинный.
 Доўгі на язык—долгоязычный.
 Дохнуць—издыхать.
 Дошка *ж.*—доска.
 Драб *м.*—пеший воин, пехотинец.
 Драбіна *ж.*—лестница.
 Драбінка *ж.*—1) крошка; 2) лестничка.
 Драбіны *ж. мн.*—часть телеги без колес; лестница.
 Драбней *прс. в. ст.*—мельче.
 Драбнецъ—мельчать.
 Драбніца *ж.*—мелочь.
 Драбніць *што*—дробить, измельчивать.
 Драбок *м.*—частица, щепотка.
 Драбы *м. мн.*—дроги, телега.
 Дробязя *ж.*—мелочь, дробные вещи.
 Дробязнасьць *ж.*—мелочность.
 Дробязны—мелочный.
 Дробжовы—дрожжевой.
 Дробжоўня *ж.*—дрожжевой завод.
 Дробніца—дразниться; раздражаться.
 Дробніць каго—дразнить, раздражать.
 Драла, -лам—бегом.
 Драніца, -нка *ж.*—дранка.
 Дранічны—дранковый.
 Дранцьвець—коченеть.
 Драны—драный, бигый, изорванный.
 Драп *м.*—1) свербез (собачья болезнь); 2) драп (материя).
 Драпаны—оцарапанный.
 Драпаньне *н.*—царапанье.
 Драпацца—царапаться; чесаться, карабкаться.
 Драпаць, -пануць *што, каго*—царапать, царапнуть.
 Драпежнік *м.*—хищник, грабитель.
 Драпежнічаць—грабительствовать, разбойничать.
 Драпежны—хищный, разбойный.
 Драпежства *н.*—хищничество, грабительство.
 Драваць *што*—1) оплетать проволокой; 2) стаптывать, смешивать с землей. (*Коні саўсім здратавалі авёс*).
 Драпіна *ж.*—царапина.
 Драпінка *ж.*—царапинка.
 Драсён *м.*—горец (раст. *Polygonum L.*). НТэ.
 Драсёнавыя—гречишные (растения) НТэ.
 Драўнік *м.*—дровосек.
 Драўніна *ж.*—древесина.
 Драўняны—древесный, деревянный.
 Драць каго—драть, обдирать, сечь.
 Драцяны, -ны—проводочный.
 Драч *м.*—коростель (*ср. дзяргач*).
 Драчка *ж.*—терка.
 Драчона *ж.*—лепёшка из тертого сыр. картофеля с салом.
 Дроб *м.*—дробь. НТэ.
 Дробавасьць *ж.*—дробность. НТэ.
 Дробавы—дробный. НТэ.
 Дробка, -бачка *ж.*—крошка, крупинка, щепотка.
 Дробна—мелко.
 Дробнабуржуазны—мелкобуржуазный.
 Дробнасьць *ж.*—мелкозернистость, мелкость.
 Дробны—мелкозернистый, мелкий.
 Дробязь *ж.*—мелочь.

Дровы *н. мн.*—дрова.
 Дрогка, кі—тряско-, кий.
 Дрожды *ж. мн.*—дрожди.
 Дрозд-пявун *м.*—дрозд певчий. ЗТ.
 Дроп *м.*—дрофа (Otis). ЗТ.
 Дрост *м.*—горец узловатый (раст.) МГ.
 Дрот *м.*—проволока.
 Дроцік *м.*—тонкая проволока.
 Другадзень *м.*—второй день; вторник.
 Другак *м.*—второй по счету.
 Другарадны—второстепенный.
 Другі—второй.
 Другім разам—в другой раз;
 -гім часам—в другое время.
 Дружба *ж.*—дружба.
 Дружок *м.*—дружка, шафер.
 Дружна *ж.*—супруга; *ж. зб.*—шафера на свадьбе. Сержп.
 Друзгаць *што*—разбивать.
 (Сьмела ярмо друзгачы.
 Я. Куп. Спад. 16 с.).
 Друзьлець—дряхлеть.
 Друзлы—дряхлый.
 Друк *м.*—печатать, печатание; пресса.
 Друкаваны—печатный.
 Друкавацца—печататься; на-ходиться в печати.
 Друкаваць *што*—печатать.
 Друкар *м.*—печатник, наборщик.
 Друкарня *ж.*—печатня, типо-графия.
 Друкарскі—типографский.
 Дручок *м.*—1) дубинка, палка;
 2) типографский значек. МГ.
 Дривотнік *м.*, тня *ж.*—дровя-ной сарай.
 Дрыганьне *н.*—дерганье но-гами.
 Дрыгануцца—содрогнуться.
 Дрыгаць, гнуць, дергаць, по-дернуть ногами.
 Дрыгва *ж.*—трясина.
 Дрыгота *ж.*—дрожь, озноб.

Дрыжаць—дрожать, трястись.
 Дрыжка *ж.*—см. дрыгота.
 Дрыжкі *м. мн.*—лихорадоч-ное состояние.
 Дрымаць—дремать.
 Дрымота *ж.*—дремотное со-стояние.
 Дрындушка *ж.*—частушка. НТз.
 Дрынды біць—см. брынды біць.
 Дрыпаць *што*—грязнить (по-дол).
 Дрыстаць—ходить поносом.
 Дрыстачка *ж.*—понос.
 Дрэва *н.*—дерево.
 Дрэнна—дрянно, скверно.
 Дрэжны—дрянной, плохой, скверный.
 Дрэжны—сравни. ст. от дрэнны
 Дрэнь *ж.*—дрянь.
 Дрэньненькі—плохонький, пло-ховатый.
 Дрэўны, няны—деревянный.
 Дрэўца *н.*—древцо; древко.
 Дубальт *м.*—двойное количе-ство; дубликат.
 Дубальтовы—двойной.
 Дубальтоўка *ж.*—двухстволка.
 Дубец *м.*—хворостина, прут.
 Дубець, бянець—твердеть, коченеть (от холода).
 Дуброва *ж.*—дубрава.
 Дуброўка *ж.*—лапчатка (бот. Potentilla L.). НТз.
 Дуда *ж.*—волынка,
 Дудар *м.*—играющий на „ду-де“, музыкант.
 Дудзіць—1) играть на „дуде“;
 2) с жадностью пить.
 Дудка *ж.*—свирель, сопелка.
 Дудніць—гудеть. (Зямля і дуд-ніць, і трасецца. Я. Куп.
 Песьня аб пах. Іг. II р.).
 Дуж *прм.*—здоров крепко.
 Дужа—крепко, сильно; очень.
 Дужасьць *ж.*—крепость, сила.
 Дужацца з кім.—меряться си-лою, бороться.

Дужаць *каго*—бороть, осили-вать.
 Дужка *ж.*—скобка, дверная скобка; дуга.
 Дужы—дюжий, сильный, здо-ровый.
 Дужэйшы—сравни. ст. от дужы
 Дужэць—крепчать, здороветь.
 Дума *ж.*—дума.
 Думка *ж.*—мысль, идея.
 Думаньне *н.*—мышление.
 Думаць—думать, мыслить.
 Думна, ны—надменно, -ный.
 Дупля *н.*—дупло.
 Дуплявы, лясты—дуплистый.
 Дураваць—шалить, дурачить-ся; глупить.
 Дурань *м.*—дурень, дурак.
 Дурасьлівы—дурашливый. Я.
 Кол. НЗі.
 Дурдола *м.*—дуралей,
 Дурнап'ян *м.*—белена, дурман (бот. Datura L.).
 Дурная *ж.*—дурочка.
 Дурнець—глупеть.
 Дурніла *м.*—дурень.
 Дурніна *ж.*—дурь, глупость.
 Дурніцы *ж. мн.*—буяк, голу-бика (бот. Vaccinium uliginosum L.).
 Дурны—глупый, шальной.
 Дурыла *м.*—дурачина.
 Дурылка *м.*—дурачок.
 Дух *м.*—1) дух, душа; 2) воз-дух, пар в бане.
 Духаўскія сьвяткі (Духаў-шчына)—Троица день.
 Духам *прс.*—скоро, в миг.
 (Духам зьбегаў).
 Духовы—духовой.
 Духоўнік *м.*—духовник, духов-ная особа.
 Духоўніца *ж.*—духовное заве-щание.
 Душыць *каго*—душить, при-теснять.

Ды *зл.*—и, да и.
 Дыба *ж.*—ходуля; *прс.*—дыбом (Дыба стаў. Баг. ДБ₂₂ с.).
 Дыбаць—ходить, приподнима-ясь на ножные пальцы, мед-ленно итти.
 Дыганьне *н.*—приседание (реверанс).
 Дыгаць—приседать (делать реверанс).
 Дыгі *м. мн.*—см. дыганьне.
 Дый *зл.*—да и.
 Дык *зл.*—то, так.
 Дыла *н.*—дышло, (ср. дышаль).
 Дыля, лёўка *ж.*—толстая доска.
 Дымніца *ж.*—1) дымовая тру-ба, 2) дымянка (бот. Fumaria). НТз.
 Дында *ж.*—босоножка. Сержп.
 Дындаваць—бездельничать, лентяйничать.
 Дындаль *м.*—бездельник, лен-тяй.
 Дырда *аг.*—верзила, коломен-ская верста.
 Дырдіцца—вытягивать ноги (при смерти); умирать.
 Дыхавіца *ж.*—одышка, астма (болезнь).
 Дыхавічны—астмический; одышливый (Дыхавічны конь).
 Дыхальны—дыхательный.
 Дыханьне *н.*—дыхание; жизнь.
 Дыхаўка, хніца *ж.*—дыхатель-ное горло, гортань.
 Дыхаць—дышать.
 Дыхнуць—дохнуть.
 Дыхту даць—насолить; про-брать.
 Дышаль *м.*—дышло (ср. дыла).
 Дыямэнт *м.*—алмаз.
 Д'ябал *м.*—дьявол.
 Д'ябала *н.*—дьяволёнок.

Е (Ė).

Едка—больно от холода; морозно.
 Еднасьць ж.—единение.
 Ежа ж.—еда.
 Езьдзіць—ездить.
 Ёкат м.—пронзительный стон; вопль.
 Екатыне н.—стонание.
 Екатаць—стонать, визжать.
 Екаць, кнуць—икать, кнуть; биться (Сэрца ёкае).
 Ёлапень м.—еловый пенёк; остолоп.
 Елачка ж.—елочка.
 Елка ж.—ель, елка.
 Ёлка прс.—горько.
 Ёлкасьць ж.—горечь.
 Ёлкі—горький.
 Елуп м.—остолоп, олух.
 Ельніца ж.—пихта (бот. Abies Tourm.) НТв.
 Ельніцавыя—елевые (бот. Abietaceae). НТв.
 Еміна ж.—продовольствие, харчи.

Ёмасьць ж.—вместимость. НТ1.
 Ёмістасьць ж.—вместительность. НТв.
 Ёмісты—вместительный.
 Ёмка—ловко, метко, удобно (На зборні ей было ня ёмка, а ў другім месцы пабаіцца. Ц. Гарт. С. Ц. 135 с.).
 Ёмкасьць ж.—ловкость, меткость.
 Ёмки—ловкий, меткий.
 Ёнк м.—жалобный стон.
 Ёнканыне н.—стонание.
 Ёнкаць—стонать.
 Ёнчаныне н.—мучение, истязание.
 Ёнчыца—мучиться.
 Ёнчыць—мучить, истязать.
 Ерш м.—ерш.
 Ёсны—с'естной, с'едобный.
 Ёсьці што—есть, кушать.
 Ёсьць, цека—есть (глагол вспомогательный).
 Ёўня ж.—овин.

Ж.

Жаба ж.—лягушка; жаба.
 Жабачка ж.—лягушечка.
 Жабіны—лягушечий; жабий.
 Жабка ж.—лягушечка, ангина (болезнь).
 Жабраваныне н.—нищенство-вание.
 Жабнік м.—водокрас (бот. Hydrocharis L). НТв.
 Жабраваць—нищенствовать.
 Жабрак м.—нищий.
 Жабрацкі, рачы—нищенский.
 Жабрацтва н.—нищенство.
 Жабрачка ж.—нищая, нищенка.
 Жабурныне н.—лягушачья икра (яички).
 Жавальны—жевательный.
 Жаваныне н.—жевание.

Жаваць што—жевать (ср. жвакаць, жмякаць).
 Жавінны—ежевичный.
 Жавіны ж. мн.—ежевика (ягоды).
 Жагнаны—благословенный.
 Жагнаныне н.—благословение, осенение крестом.
 Жагнацца—1) креститься; 2) прощаться.
 Жагнаць каго—благословлять, осенять крестом.
 Жаданы—желанный, желательный.
 Жаданыне н.—желание.
 Жадасьць ж.—жадность.
 Жадаць чаго—желать, хотеть.
 Жадліва—жадно, с жаждностью.

Жадлівасьць ж.—см. жадасьць.
 Жадлівы—жадный.
 Жадны (польск. żady)—только при отрицании—ни один.
 Жак м.—вентерь (рыболов. снасть).
 Жалабліва—жалобно.
 Жалаблівасьць ж.—печаль.
 Жалаблівы—жалобный, печальный.
 Жалабнік м.—печальник, заботник.
 Жалаваць (-люю)—жалеть, сетовать.
 Жаласна—жалко, трогательно.
 Жаласны—жалкий, умильный, трогательный.
 Жаласьліва—милостиво; умиленно, трогательно.
 Жаласьлівасьць ж.—сострадательность, трогательность. НТ2.
 Жаласьлівы—милосердный, сострадательный; трогательный.
 Жаласьць ж.—1) жалость, сострадание; 2) печаль.
 Жалеза н.—железо (ср. зялеза). НТв.
 Жалёзісты—железистый.
 Жалезка н.—утюг.
 Жалезны—железный.
 Жалезца н.—железко.
 Жалейка ж.—свирель, флейта.
 Жаліцца—жаловаться, роптать.
 Жалкаваныне н.—сожаление.
 Жалкаваць, вацца—сожалеть.
 Жалоба ж.—траур; панихида.
 Жалобны—траурный.
 Жаль м. (род. жалю)—жаль, печаль, сожаление, обида (Жаль на каго).
 Жальба ж.—тоска, грусть.
 Жалязняк м.—1) заступ; 2) железняк. НТв.
 Жандар м.—жандарм.

Жаніх м.—жених.
 Жаніханьне н.—ухаживание за девицами, флирт.
 Жаніхацца—ухаживать за девицами, флиртовать.
 Жаніцца з кім—жениться (на ком).
 Жаніць каго—женить.
 Жаніцьба ж.—женитьба.
 Жанішок м.—уменьш. от жаніх.
 Жанкі ж. мн.—женщины.
 Жаноцкі, ночы—женский.
 Жаночае—женская болезнь, менструация.
 Жануць каго—гнать.
 Жанчына ж.—женщина.
 Жарабё, бя н.—жеребёнок.
 Жарабец, бок м.—жеребец.
 Жарабіца ж.—молодая кобылица.
 Жарабіцца—жеребиться.
 Жарало н.—жерло.
 Жарліва, вы—прожорливо, -вый.
 Жароўка ж.—лампочка накаливания.
 Жарства ж.—гравий, дресва.
 Жарт м.—шутка.
 Жартаваныне н.—шутки.
 Жартаваць з каго—шутить (над кем).
 Жартаслоўе н.—каламбур. НТ2.
 Жартаслоўны—каламбурный. НТ2.
 Жартаслоўца м.—каламбурист. НТ2.
 Жартаўлівы, тоўны—шутливый.
 Жартаўнік, тоўнік—шутник.
 Жартаўніца ж.—шутница.
 Жартачкі ж. мн.—шуточки.
 Жарты м. мн.—шутки, шутовство.
 Жарэбная—жеребая (кобыла).
 Жаўна ж.—жолна.
 Жаўнер м.—солдат.
 Жаўнерка ж.—солдатка.

- Жаўнерскі—солдатский.
 Жаўранка ж.—жаворонок (Alauda).
 Жаўтазель м.—дрок (бот. Genista L). НТэ.
 Жаўтасот м.—осот желтый (бот. Sonchus L). НТэ.
 Жаўтачка, туха ж.—желтуха (болезнь).
 Жаўток м.—желток.
 Жаўтушка ж.—желтушник (бот. Erysimum L). НТэ.
 Жаўцець—желтеть.
 Жаўцізна ж.—желтизна.
 Жаўціць што—желтить.
 Жах м.—ужас. НТэ.
 Жахаць каго—пугать, страшить (Даль цыбе жахае. Я. Кол. Водг. 100 с).
 Жахліва—боязливо.
 Жахлівасьць ж.—боязливость.
 Жахлівы—боязливый, устрашающий.
 Жахнуцца—ужаснуться, устрашиться.
 Жачка ж.—жнейка.
 Жбан м.—жбан, кувшин; ковш.
 Жбанок м.—кувшинец.
 Жбаночак м.—кувшинчик.
 Жвава—проворно, резво, бойко.
 Жвавасьць ж.—проворство, резвость, живость; бойкость.
 Жвавы—проворный, резвый, живой; бойкий.
 Жваканьне н.—жевание.
 Жвакаць—жевать, жвакать.
 Жваньне н.—жевание.
 Жвір м.—гравий, дресва (ср. жарства).
 Жвяканьне н.—чавканье.
 Жвякаць—чавкать.
 Жгачка ж.—изжога.
 Жгучка ж.—крапива (ср. жыгучка).
 Жлокаць што—с жадностью пить.
 Жлоктаць н.—локанье.

- Жлоктаць—локать.
 Жлукта ж.—1) кадь для бученья белья; 2) обжора.
 Жлуктаць—пить большими глотками.
 Жлукціць (близну)—бучить бельё.
 Жмакавы—жмыховый.
 Жмакі м. мн.—выжимки, жмыхи.
 Жманьне н.—выжимание, сдавливание.
 Жмаць што, каго—жать, давить.
 Жменя ж.—горсть.
 Жмінда сг.—скряга (ср. скупяндзя).
 Жмудзяк м.—жмудин, литвин.
 Жмут м.—1) пук, клок (волос); 2) пучок, связка (пеньки).
 Жмякаць—жвакаць.
 Жнейка ж.—жнейка, жнея (ср. жачка).
 Жнец м. (мн. л. жанцы)—жнец.
 Жніва, во н.—жатва.
 Жнівень м.—август.
 Жнівеньне, вішча н.—сжатое поле.
 Жніўны—жатвенный.
 Жолаб м.—жолоб; выдолбленная колода.
 Жолуд (мн. л. жалуды) м.—жолудь.
 Жомчуг м.—жемчуг.
 Жонка (мн. л. жонкі) ж.—жена.
 Жораў м.—журавль (Grus).
 Жорны ж. мн.—ручная мельница.
 Жорстка—жестко, жестоко, сурово.
 Жорсткасьць ж.—жесткость, жестокость, суровость.
 Жорсткі—жесткий, сухой, черствый; жестокий, суровый.
 Жоўкнуць—желтеть.
 Жоўты—желтый.
 Жоўць ж.—желчь.

- Жуда ж.—жуть.
 Жудасна—жутко, страшно.
 Жудасны—жуткий, страшный.
 Жужаль ж.—жужелица, желка, жаль (зоол. Carabus).
 Жужла ж.—шлак. НТэ.
 Жуйка ж.—жвачка.
 Жуковіна ж.—перстень, кольцо. Сержп.
 Жумрыць што—есть. Сержп.
 Жупан м.—кафтан.
 Жупіць—говорить, беседовать, разговаривать. (Што каму рупіць, той тог ё жупіць).
 Жуплівы—разговорчивый, словоохотливый.
 Жур м.—клюквенный кисель.
 Журавель м.—1) журавль; 2) шест у колодца.
 Журавельны—журавлиный.
 Журавінны—клюквенный.
 Журавіны ж. мн.—клюква (бот. Vaccinium Oxococcus L).
 Журба ж.—грусть, тоска, печаль.
 Журбавацца, -ваць=журыцца.
 Журбліва—грустно, минорно.
 Журблівы—грустный, минорный НТэ.
 Журыцца—грустить, скучать, печалиться.
 Жучок м.—жук; пряжка для лаптей. Сержп.
 Жучыць каго—бранить, ругать.
 Жываед м.—живоглот.
 Жывакоств м.—окопник (бот. Symphytum L). НТэ.
 Жывасілам—наильно.
 Жыватворчы—живительный.
 Жываток м.—животик.
 Жываты м. мн.—домашние пожитки; домашний скот.
 Жываціна ж.—скотина.
 Жывёла н.—животное.
 Жывёліна ж.—животина, животное.
 Жывёлінны—животный.

- Жывельнасьць ж.—животное царство, фауна. НТэ.
 Жывец м.—живчик.
 Жывіца н.—смола, древесный клей, канифоль.
 Жывіцца (-ўлюся)—кормить, питаться.
 Жывіць (-ўлю) каго—кормить, питать.
 Жывот м.—1) живот; жизнь; 2) житие. (Ануфры чытае жывоты сваятых. Баг. СБ. 77 ст.).
 Жыг м.—миг.
 Жыгала н.—шило для выжигания дерева; жало.
 Жыгаць—сновавать, мелькать.
 Жыгаць, гануць каго—хлестать, стнуть, ударить (хлестким).
 Жыгучка ж.—крапива (ср. жыгучка).
 Жыжа ж.—огонь.
 Жыжка ж.—1) жидкость; 2) крапива.
 Жыла ж.—1) вена; 2) жила (ср. зложжа).
 Жыламаць ж.—жимолость (Lonicera Xylosteum L).
 Жыр м.—кормежка (Качкі паляцелі на жыр).
 Жыраваньне ж.—откармливание, кормление.
 Жыравацца—откармливаться, кормиться.
 Жыраваць каго—откармливать, кормить.
 Жырафа ж.—жирафа. ЗТ.
 Жыта н.—жито, рожь (бот. Secale L).
 Жыта н. зб.—жито на корне; хлеба.
 Жытні—ржаной.
 Жытнішча н.—ржаное поле.
 Жыўленьне н.—прокормление, питание.
 Жыўнасьць ж.—корм; домашние животные.

Жыўцом—живьём.
Жыхар *м.*—житель.
Жыхарка *ж.*—жительница.
Жыхарскі—жительский.
Жыхарства *н.*—жительство.
Жыцік *м.*—плевел (*бот.* Lolium L).
Жыць—жить, обитать.
Жыцьцё *н.*—жизнь, жизнь.
Жыцьцёвасьць *ж.*—жизненность.
Жыцьцёвы—жизненный.
Жыцьцяпіс *м.*—биография, жизнеописание. НТ₂.
Жыцьцяпісец *м.*—биограф, жизнеописатель. НТ₂.

Жыцьцяпісны—биографический, жизнеописательный.
Жыцьцячыннасьць *ж.*—жизнедеятельность. НТ₄.
Жыцьцячыны—жизнедеятельный.
Жычка *ж.*—красная хлопчатобумажная ленточка в косе (*Коска жычкаю павіта.* Я. Куп. Шл. ж. 95 с.).
Жэбры *ж. мн.*—жабры.
Жэрдка *ж.*—жердь.
Жэрці *што*—жрать, пожирать.
Жэўжык *м.*—живчик; вертопрах, пострел.

3.

Забарвіць *што*—закрасить. Я. Кол. НЗ XVIII
Забарсваць, саць (*абору*)—продевать бечевку в лапоть.
Забайка *ж.*—1) игра, игрушка; 2) замедление.
Забайлены—замедленный, задержанный.
Забайляца, бавіца—1) развлекаться, лечь; 2) замедливаться, литься.
Забайляць, бавіць *каго*—развлекать, лечь, занимать, нять; 2) задерживать, жать.
Забайна—1) занимательно; 2) медленно.
Забайны—1) занимательный; 2) медлительный.
Забачыцца з кім—увидеться.
Забачыць *каго, што*—завидеть.
Забегі *м. мн.*—искательство, происки.
Забесьпячаць, бясьпечыць *што, каго*—обеспечивать, печить застраховать.
Забесьпячэньне *н.*—обеспечение, гарантия.
Забіваць, біць *што, каго*—забивать, забить; убивать, убить.

З *прыйм. з род.*—из (чего); с, от (чего); *з творн.*—с (кем, чем).
За *прыйм. з творн.*—при (*За бацькамі лепей было жыці*); *з він.*—во время (*За Саса было досыць мяса*); чрез, спустя (*За гадзіну прыйду*); *злуч.*—чем, нежели (при сравнит. степени).
Заамбонны—заамвонный.
Забабонны—предрасудочный; суеверный.
Забабоны *м. мн.*—предрасудки, суеверие (*Рэлігійныя забабоны*).
Забава *ж.*—1) забава, игра; 2) промедление.
Забавіцца, віць—*см.* забайляцца, ляць.
Забадзяцца—загуляться, заходиться.
Забагаець—разбогатеть.
Забалбатаць, лматаць—залопотать.
Забаранаваць *што*—заборонить.
Забараняць, ніць *што каму*—запрещать, ретить.

Забіраць, забраць *што, каго*—забирать, забрать.
Забіркаваць—зарубить на бирке, заметить.
Забіты—убитый.
Забліскаець—заблестеть.
Заблуканы—1) потерянный; 2) заблудший.
Заблуканьне *н.*—заблуждение, затмение.
Заблукацца—заблудиться.
Забляклы—поблеклый, бледный.
Заблякнуць—поблекнуть.
Забожкацца—начать божиться.
Забойства *н.*—убийство.
Забойца *м.*—убийца.
Заборысты—складчатый (*Заборысты каўнер.* Нс.).
Забочча *н.*—закромы; место по сторонам чего-либо.
Забракоўваць, каваць *што, каго*—забраковывать, ковать.
Забразкатаць—зазвенеть.
Забрасьнелы—заплесневелый.
Забрасьнець—заплесневеть.
Забрахаць—залаять.
Забруджавацца, дзіцца—загрязняться, ниться.
Забруснець—загореть (*ср.* бруснець).
Забрынкаць—забренчать.
Забудаваць *н.*—застройка, застраивание.
Забудованы—застроенный.
Забудоўваць, даваць *што*—застраивать, роить.
Забураны—разрушенный.
Забурваць, рыць *што*—разрушать, шить.
Забывака *аг.*—забывчивый, -вая.
Забывацца, быцца—забывать, забыть.
Забывчасьць *ж.*—забывчивость.

Забывчы—забывчивый.
Забывцьцё *н.*—забытьё, забвение.
Забяганьне *н.*—заискивание.
Забягань, бегчы—заискивать, снискать расположение.
Забяляць, ліць *што*—1) побеждать, лить; 2) приправлять, вить сметаной.
Забясьпека *ж.*—предохранение, гарантия.
Забясьпечваць—*см.* забесьпячаць.
Забясьпечнік *м.*—предохранитель.
Забясьпечны—предохранительный.
Заваблены—заманенный.
Завабліваньне *н.*—заманивание, приманивание.
Завабліваць, біць *каго*—заманивать, лить; завлекать, -влечь.
Завада *ж.*—1) препятствие, помеха; 2) порок, изъян.
Завадзіць каму—повредить.
Завадзіць, весці *што, каго*—заводить, завести; завлекать, -завлечь.
Завадна—вредно.
Завадны—вредный.
Заваёва *ж.*—завоевание.
Заваёўваць, яваць *што*—завоевывать, -евать.
Заважнець—заважничать.
Завазіць, везці *што, каго*—завозить, завезть.
Завала *ж.*—задвижка, засов.
Завалакаць, лачы *што*—затягивать, тянуть.
Заваліцца—завалиться, затеряться; обрушиться.
Завальле *н.*—осыпь. НТ₇.
Заварат *м.*—опушка леса.
Заварваць, рыць *што*—1) заваривать, -рить; 2) закалывать, лить (топор).

Заварка ж.—закалка.
 Завертка ж.—завёртка (оглоблей у савей).
 Заверць ж.—вихорь.
 Завей ж.—снежная мятель.
 Завілы—сложный, запутанный.
 Завідна—засветло.
 Завінаваціцца—оказаться должником.
 Завінацца,-нуцца—1) завёртываться, завертеться, укутываться,-таться; 2) усердно приниматься,-няться за работу. (Як завінуліся, дык завідна ўсё чыста сена зграбаі. Нс.).
 Завінаць,-нуць што—завёртывать,-теть.
 Завініцца,-ніцца—входить, войти в долги.
 Завіруха ж.—мятель, буря с снегом.
 Завітаць—привезать с поздравлением (Хто першы ў госьці завітае. Я. Кол. НЗ XII).
 Завіхацца—заколебаться.
 Завіхаць,-хиць—махать, махнуть.
 Завішчаць—завязать, заволпить.
 Завод м.—1) порода, культура скота; 2) обман.
 Завоз м.—большая очередь на мельнице.
 Завочны—зачный.
 Завошта—за что.
 Завугольае м.—задворок. Я. Кол. НЗ V.
 Завушнік м.—наушник.
 Завушніца ж.—серьга.
 Завязка ж.—завязка, шнурок для завязывания меха.
 Завялікі—чересчур большой.
 Завярацца—уверяться.
 Завярнуцца—отвернуться (Мікал тут плачуў, завярнуўся. Я. Кол. НЗ X).
 Завярэньне м.—уверение.

Загава,-раць,-варыць каго, што—заговаривать,-ворить.
 Загад м.—приказ, распоряжение.
 Загадваньне м.—1) приказывание; 2) заведывание.
 Загадваць,-даць 1) што—приказывать,-заты; 2) чым—заведывать.
 Загадзіць каго—помирить; непер.—повременить.
 Загадзя—заранее; заблаговременно.
 Загадка ж.—загадка.
 Загадкавасьць ж.—загадочность. НТч.
 Загадкавы—загадочный.
 Загадны—затейливый; повелительный.
 Загадчык м.—заведующий.
 Загадчыца ж.—заведующая.
 Загаласавоць—завопить.
 Загаломак м.—заглавие.
 Загалацца,-ліцца—обнижаться,-житься.
 Загалаць,-ліць што, каго—1) обнижать,-жить; 2) забривать,-рить.
 Загамавоцца—успокоиться.
 Загаманіць—заговорить, загалдеть.
 Загана ж.—порок, охулка.
 Заганены—опороченный.
 Заганьваць,-ніць каго—опорочивать,-чить.
 Загарад м.—перегородка. Я. Кол. НЗ XV.
 Загарадзь ж.—изгородь.
 Загарадка ж.—перегородка, ограда.
 Загараліаць,-дзіць што—загораживать,-родить.
 Загарлаць—загорланить.
 Загарнуць што—завернуть, загрести.
 Загасьпявацца—загоститься.
 Загаціць што—запрудить.

Загваздка ж.—1) загвоздка; 2) чека у колесной оси.
 Загіб м.—загиб.
 Загінаць, загінуць—пропадать,-пасть; погибать, погибнуть.
 Загінаць, загінуць што—загибать, загнуть.
 Загібка ж.—загибка.
 Заглузьдзіцца—обезуметь, потерять память.
 Заглузьдзіць каго—отбить память (у кого).
 Заглядацца,-глядзіцца на каго—засматриваться, засмотреться.
 Загневаць каго—прогневать; непер.—прогневаться, рассердиться.
 Загнет м.—очаг при печи.
 Загниваць,-гіць—загнивать,-пить.
 Загнилы—загнивший.
 Загнойваць,-гнаць што—унавоживать,-возить; загноить.
 Загоены—заквашенный (о ранах).
 Загойваньне м.—заквашение.
 Загойвацца,-гацца—заквашиваться,-виться (о ранах).
 Загойваць,-гаць што—заквашивать,-вить (рану).
 Заголены—обнаженный; забритый.
 Загон м.-іка ж.—часть полосы.
 Загортаваць што—завёртывать.
 Загрукаць,-катаць—застучать.
 Загрэбаваны—пренебреженный.
 Загрэбаваць—пренебречь.
 Загуба ж.—потеря; гибель.
 Загубіцца—утеряться, затеряться.
 Загубіць што—утерять, затерять.
 Загультайца—зазелиться.
 Загуменьне м.—место за гумном.

Загуста—слишком густо.
 Загусьці—заплакать, зареветь, завывть.
 Задаваньне м.—задание, назначение; перевозношение.
 Задавоцца,-дацца—1) удаваться, удасться; 2) гордиться, перевозноситься.
 Задаваць,-даць—1) што—задавать,-дать; 2) чаго—причинять,-ить (тугі, клопату).
 Зададзены—заданный; предложенный.
 Заданьне м.—задание; тема; назначение. НТч.
 Заданьнік м.—темник. НТч.
 Задарма—бесплатно, даром.
 Задарма,-дарэмна—напрасно, невинно.
 Задаўнены—затянутый на долгий срок.
 Задаўнівацца,-ніцца—затягиваться,-тянуться на долгий срок.
 Задзейкаць—пустить молву.
 Задзеўбаны—заклепанный.
 Задзіра м.—задира.
 Задзіраць,-дзёрці што, каго—задирать,-драть.
 Задзірліва—задирчиво.
 Задзірліваць ж.—задирчивость.
 Задзірлівы—задирчивый.
 Задзіўляць,-давіць каго—удивлять,-вить.
 Задзюбаць,-дзіўбаць што, каго—заклевать.
 Задлякацца—замешкаться (Крыху задлякаўся з канём. Я. Куп. Шл. ж. 235 с.).
 Заднікі м. мн.—каблуки.
 Задобраны—1) приправленный; 2) подкупленный.
 Задобрываць,-брыць што—1) приправить,-вить (кушанье); 2) каго—подкупать,-пить.

Задок *м.*—зад.
 Задор *ж.*—задор, ссора, спор.
 Задорысты—задорный.
 Задосиць—вопне достаточно.
 Задранцьвель—закостенелый, онемелый.
 Задранцьвель—закостенеть, онеметь.
 Задраны—разорванный ногтями.
 Задрапаць *што, каго*—схватить ногтями, разорвать.
 Задраты—1) разорванный, убитый; 2) поднятый вверх.
 Задраць—*см.* задзіраць.
 Задрыпа *ж.*—грязнуха.
 Задрыпаны—испачканный, замаранный, грязный.
 Задрыпацца—испачкаться, замараться.
 Задрыпаць *што*—испачкать, замарать.
 Задубель—окостенелый, замерзлый.
 Задубець—закостенеть, замерзнуть.
 Задужа—крепковато.
 Задум *м.*—замысел. НТэ.
 Задума *ж.*—здумчивость. Я. Кол. НЗ, 7 ст.
 Задумваць, маць *што*—здумывать, мать, замыслить, замыслить.
 Задумны—здумчивый.
 Задурмаць *каго*—одурачить; *непер.*—начать дурить.
 Задуха *ж.*—жар, духота.
 Задушы—зауспокойный, поминальный (*Задушны дзень*).
 Задушкі *ж. м.*—поминовение усопших.
 Задушыць *каго*—задушить.
 Заезд *ж.*—мошкара (оводы, комары, мошки и проч.).
 Заезді *м. м.*—закуска.
 Заезд *м.*—заезд, набег.
 Заезны—звезжий (*Заезны двор*).
 Заекатаць—застонаць.

Заячыца, чыць—замучиться, застонацься.
 Зажадаць *каго*—захотеть.
 Зажартаваць—1) начать шутить; 2) подшутить.
 Зажога *аг.*—поджигатель, -льщик.
 Зажоўкы—пожелтевший.
 Зажоўкнуць—пожелтеть.
 Зажурыцца—загрустить.
 Зажывацца, жываць *што*—разжигаться, житься.
 Зажываць, жываць *што*—нажигать, нажить.
 Зажынаць—начать жать.
 Зажынікі *ж. м.*—зажиг, начало жатвы.
 Зазацьсяць *што, каго*—заслонить.
 Зазвычайны—вошедший в обыкновение.
 Зазвычайнацца, чаіцца—входить, войти в обыкновение.
 Зазвычайнаць, чаіць *што*—вводить, ввести в обыкновение.
 Зазвычай—обыкновенно, по обыкновению.
 Зазімак *м.*—начало зимы.
 Зазірацца—засматриваться.
 Зазіраць—засматривать, поглядывать вкось.
 Зазіраць—посмотреть, глянуть.
 Зазлавацца, ваць—рассердиться.
 Зазнаемлівацца, міцца—заводить, завести знакомство.
 Зазнаемліваць, міць *каго*—озвакомливать, комить.
 Зазнаць *што*—испытать, изведать (*Зазнаць гора*).
 Зазмнаць—зазычать.
 Зайздросць *ж.* (*польск. zazdrość*)—зависть.
 Зайздросны—завидный.
 Зайздросьлівы—завистливый.
 Зайздросьнік *м.*—завистник.

Зайздросьніца *ж.*—завистница.
 Зайздросьніца, ціць *з каго*—завидовать.
 Займацца, заняцца—1) заниматься, -ниться; 2) начинаться, -чаться.
 Займаць, няць *што*—занимать, -нить.
 Займеньне *н.*—псевдоним. НТэ.
 Займеньнік *м.*—местоимение.
 Займенны—псевдонимный; местоименный.
 Займа *н.*—местоимение. Тар.
 Заіраць—заржать.
 Заіраваць—заржаветь.
 Зайсьце *н.*—захождение, заход.
 Зайсьцеся—*см.* захадацца.
 Зайчаня *н.*—зайчонок.
 Зайчы—заячий.
 Зайчыха *ж.*—зайчиха.
 Закавулак *м.*—закоулок, заулочок.
 Заказ *м.*—1) заказ; 2) приказ; 3) запрет.
 Заказаны—1) заказанный; 2) запрещенный.
 Заказваць, заць *што*—1) заказывать, -зать; 2) запрещать, -тить; 3) назначать, -чить.
 Закалка *ж.*—заковыка. Я. Куп. Шл. ж. 235 с.
 Закаменаваць *каго, што*—забросать камнями.
 Закачаньне *н.*—окончание, финал. НТэ.
 Закапярсьціцца—заупрямиться. Ц. Гар. СЦ. 98 с.
 Закаржавець—засохнуть сверху.
 Закаржэлы—засушенный сверху.
 Закархавіцца, хавіцца—закашливаться, ляться.
 Закарцецца *дас. безас.*—сильно захотеться.
 Закарэлы—засохший.
 Закарэць—засохнуть.

Закасаны—засученный.
 Закасаваць *н.*—засучивание (рукавов).
 Закасаваць, саць *што*—засучивать, -чить.
 Закасованы—зачеркнутый, исключенный.
 Закасоўваць, саваць *што*—зачеркивать, -ркнуть, исключать, -чить.
 Закатны—раскатыстый. (*Сьмяяцца закатным сьмехам*, Я. Кол. НЗ ш).
 Закаваны—влюбленный.
 Закаханьне *н.*—влюбленность.
 Закахацца—влюбиться.
 Закачаць—*см.* заковачаць.
 Закаштваваць *што*—испробовать, отведаць.
 Закашціцца *на што*—позавидовать, позариться.
 Закаціць *што*—засчитать.
 Закалзаны—взнузданный.
 Закалзаць, закалзаць *каго*—взнуздывать, -дать.
 Закад *м.*—выпад (против кого); упрек.
 Закадаць, закінуць *каго, што*—забрасывать, забросить; делать выпад.
 Закадка *ж.*—забрасывание.
 Закалзаць—*см.* закалзаваць.
 Закінуцца—затеряться.
 Закіп *м.*—закипание.
 Закісаньне *н.*—брожение.
 Закісаць—закисать; начать бродиться.
 Закітованы—замзанный, залепленный замазкой.
 Закітоўваць, таваць *што*—залепливать, -пить замазкой.
 Заклад *м.*—1) основание, закладка; 2) учреждение; 3) залог; 4) пари.
 Закладацца, засьціся *з кім*—биться, побиться об заклад.

Закладаць, класці што—1) основывать, новать; 2) закладывать, ложить.
Закладзены—заложенный; основанный.
Закладзім ж. мн.—закладка.
Закладнік м.—закладчик, залогодатель.
Закладі м.—заклатие.
Заклік м.—клич, призыв.
Заклікаць каго—позвать, пригласить, ангажировать.
Заклікаць каго—зывать.
Заклінальны—заклинательный.
Заклінаць, заклесці каго—заклинать, закласть; проклинать, проклясть.
Закляты—1) заколдованный; 2) заклятый, проклятый.
Закон м.—1) закон; 2) вера; 3) монашеский орден.
Законодавец м.—законодатель.
Законодаўства н.—законодательство.
Законодаўчы—законодательный.
Законьнік м.—монах.
Законьніца ж.—монашка.
Закончаны—оконченный, совершенный (*Закончаны від дзеяслова*).
Закончыць што—кончить, совершить.
Закопванне н.—закапывание.
Закопваць, закапаць што, каго—закапывать, закопать.
Закошніца ж.—лента в косе.
Закошкаць—закрякеть (*Людок закошкае*. Я. Кол. НЗ XIX).
Закочванне н.—закатывание.
Закочваць, закачаць што—закатывать, тить.
Закошванне н.—закашывание.
Закошваць, закасіць што—закашывать, закасить.

Закрадацца, закрасіцца—закрадываться, закрасаться.
Закракаць—закаркать.
Закройваць, закраіць што—закраивать, закромить.
Закрутак м.—поворот (*Закрутак вулкі. Ц. Гар. СЦ, 67с*).
Закрутка ж.—завертка, щеколда с вертящимся вокруг засовом.
Закручваць, закруціць што—закручивать, закрутить, завертывать, завертеть.
Закупіваць, піць што—закупать, пить; піць імшу—заказать обедню. Я. Куп. Шл. ж. 167с.
Закупнік м.—закупщик.
Закурваць, закурыць што—закуривать, закоптить.
Закуска ж.—закуска.
Закута ж.—хлеб.
Закутваць, гаць што—закутывать, тать; отгораживать, -родить.
Закутка ж.—отгородка.
Закуты—закованный.
Закуць каго—заковать.
Заламка ж.—колдовское заламывание ржи.
Залапатацца—заболтаться.
Залапатаць—заболтать (языком).
Залапліваць, залапіць—залапливать, заплачивать.
Заласкатаць—защекотать.
Залатуха ж.—золотуха (болезнь); анютины глазки (цветок).
Залаты—золотой.
Залашчваць, шчыць каго—умилюствовать, стивить.
Заліва ж.—золовка.
Залева ж.—ливень. НТя.
Залеглы—залежалый.
Заледзьве прс.—едва-едва, чуть-чуть.
Залежаць—зависеть.

Залежнасьць ж.—зависимость.
Залежны—зависимый.
Залежыць дзс. безас.—зависит.
Залепліваць, ляпіць што—залепливать, лепить; заклеивать, -ить.
Залетася—в позапрошлый год.
Залетанні—позапрошлогодний.
Залеты м. мн.—ухаживание; флирт.
Залік м.—зачёт.
Залікавы, чальны—зачётный.
Заліпаньне н.—залепление, заклейка.
Заліпаць—слипаться.
Заліць каму—досаждать.
Залічаць, чыць што, каго—зачислять, -лить; засчитывать, -тать.
Залішак м.—излишек.
Залішні—излишний.
Залюга м.—гарнизон.
Залюгавы—гарнизонный. ВТ.
Залюза ж.—железа.
Залюжна—упорно, настойчиво.
Залюзісты—железистый.
Залюзніца ж.—норичник (*бот. Scrophularia l.*). НТя.
Залуўка ж.—см. заліца.
Залука ж.—вербовка.
Залучаць, чыць каго, што—включать, чить; вербовать, завербовать.
Зальжэць дзс. безас.—полегчать.
Залыпаць—захлопаць (*Залыпалі блудныя вочы*. Я. Куп. Шл. ж. 82 с.).
Залысець—полысеть.
Залысьць што—обтесать (дерево).
Залюдненасьць ж.—населенность. НТя.
Залюднены—заселенный, населенный.
Залюдненьне н.—заселение. НТя.
Залюдняцца, ніцца—заселяться, -литься, быть заселенным.

Залюдняць, ніць што—заселять, -лить.
Залызаць, лезыць—залезать, -зти; влезать, -зти.
Залыпаць што—залепить, заклеить.
Залыпацца да каго—ухаживать, флиртовать.
Замаглаваны—заглаженный.
Замаглаваць што—загладить.
Замала—совсем мало.
Замалеваны—закрашенный.
Замалеўваць, лываць што—закрашивать, -сить.
За-малым прс.—почти, чуть-чуть не.
Замамоліцца—надуть губы.
Замардованы, дываны—замученный, измученный.
Замардоўвацца, давацца—измучиваться, чаться.
Замардоўваць, даваць каго—замучивать, -чить.
Замаркоіцца—запечалиться.
Замармытаць—заренеть (подобно медведю).
Замаруджаны—замедленный.
Замаруджваць, дзіць што—замедлять, -лить.
Замасолены—замусленный, засаленный.
Замасольваць, ліць што—замусливать, -лить.
Заматоцца—змотаться, сбиться, спутаться.
Заматуляць, замовіць што, каго—зговаривать, ворить.
Замох м.—покушение. ЮТ.
Замцаваны—закрепленный.
Замцаўваць, цаваць што—закреплять, -пить.
Замжым—внешний, заграничный.
Замена н. ж.—замена; обращение (*мат.*); превращение (*Замена дробных мер у буйных*); раздробление (*Замена буйных мер у дробных*). НТя.

Заменьваць, мяніць *што*—
1) заменять, -нить; 2) обра-
щать, -тить (*насла*).
Замер м.—намерение.
Замерзлы—замерзший.
Замерныць—вознамериться.
Замест чаго—вместо (чего).
Замесь ж.—мешанье теста.
Заметы м. мн.—снежные
заносы. НТ.
Замець ж.—мятель с ветром.
Замешваньне м.—замешивание.
Замешваць, мясьць *што*—
замешивать, месить.
Замілаваньне м.—любовь.
Замілаваць—полюбить.
Заміраць, замерці—замирать,
замереть; умирать; чахнуть.
Заміргаць—заморгать.
Замірныя м.—мир, прими-
рение; перемирие.
Замкавы—замковый.
Замкнуты—замкнутый, (*Зам-
кнёная аязка*. НТ).
Замковы—замочный.
Замнога—многовато.
Замова ж.—заговор. НТ.
Замовіць—см. замаўляць.
Заможна—богато.
Заможнасьць ж.—богатство,
зажиточность.
Заможны—богатый, зажиточ-
ный.
Замолода—смолоду.
Заморак м.—заморыш.
Замоўка м.—заговор.
Замоўлены—заговоренный.
Замочна—крепковато.
Замста ж.—забвение; забывчи-
вость; умственное затмение.
Замсьціць *дз. безас.*—затмить,
омрачить.
Замудраваць—замудрить.
Замужка ж.—замужняя жен-
щина.
Замурэваць, заць *што*—звнач-
кивать, -нать (лицо); замар-
нать, -рать.

Замурованы—заложенный
кирпичем (каменьями).
Замуроўваць, раваць *што*—
закладывать, класть кирпи-
чем (каменьями).
Замчаць *каго*—довести, дом-
чать. НЗ ХХІV.
Замчышча м.—место замка.
Замшышча—покрыться мхом.
Замыкальны—заключитель-
ный, замыкающий.
Замыканьне м.—запирание на
ключ, заключение.
Замыкацца, замкнуцца—запи-
раться, запереться.
Замыкаць, замкнуць *каго, што*
—запирать; заключать, -чить.
Замыклы—замоклый, вымок-
ший.
Замыкнуць—замокнуть.
Замыяць—см. замэньваць.
Замырацца—иметь намерение,
намереваться.
Замярзаньне м.—замерзание.
Замірзаць, замэрзнуць—земе-
рзать, -знуть.
Замятуха ж.—вьюга, метелица
с ветром.
Замятушышча—засуетиться.
Замышаньне м.—замешатель-
ство, смутение, суматоха.
Замышчэньне м.—замещение.
НТ.
Занадта—чересчур, слишком.
Занатуравацца, рыцца—каприз-
ничать, закапризничать; уп-
рямиться, заупрямиться.
Занепадаць, заняпасці—кло-
ниться, склониться к упад-
ку.
Занітаваньне м.—запайка.
Занітованы—запаенный.
Занітоўваць, таваць *што*—
запаявать, -ять.
Зануджаць, занудзіць *каго*—
изнурять, -рять.
Занузданьне—взнузданный.
Зануздаць *каго*—взнуздать.

Зануздка ж.—взнуздание.
Занураны—изнуренный.
Занураваць, рыць *каго*—взу-
рять, -рять.
Занудзіць—изнурить, зачахнуть.
Заняволены—взятый в нево-
лю, порабощенный.
Занявольныя м.—поробоще-
ние.
Занявольваць, ліць *каго*—по-
рабощать, поработить.
Занядбаны—пренебреженный,
забытый.
Занядбаньне м.—небрежение,
перзращение, забвение.
Занядбаць *што*—пренебречь,
забыть.
Заняджуваць, дужыць—заво-
рять; завоевывать, -мочь.
Занямы—океменевший.
Занямец—анеметь.
Заняпад м.—упадок (*Заняпад
духа*. НТ).
Заняпасці—см. занепадаць.
Заняханьне м.—небрежение.
Заняхаць *што, каго*—оста-
вить в небрежении (*ср. ня-
хай*).
Занятка м.—занятие.
Заняць—см. займаць.
Запаведзь ж.—брачный ро-
зыск, объявление о брачу-
щихся.
Запаветрывацца, рыцца—про-
падать, пропасть.
Запаветрыць—заразить воздух,
завонять.
Запагнаваць, піць *што*—опо-
ганявать, -пить.
Западаваць *каго*—полюбить.
Западаць, запасыці—упасть,
упасть; клониться к упадку;
пропадать, пропасть.
Западзіна ж.—впадина. НТ.
Западлы—впалый, обвислый.
Запазнавацца з кім—зпо-
дирать знакомство.
Запазыніцца—опоздать.

Запазынены—заимствованный.
Запазыненыя м.—заимство-
вание.
Запазыніць, запэныць *што*—
заимствовать, позаимство-
вать.
Запакованы—упакоанный.
Запакоўваць, каваць *што*—
упаковать, -вать в ткань;
упаковать, -ковать.
Запал м.—1) загар (лицо);
2) раздражение, горючность;
3) энтузиазм. НТ.
Запаланыя м.—падение,
зосилье.
Запаланыць, ніць *каго*—пале-
ить, -нить.
Запалонца м.—1) зажигатель;
2) энтузиаст. НТ.
Запаленыя м.—воспаление.
Запалка ж.—зажигательный
спичка.
Запаланыя м.—зажигание.
Запальвацца, ліцца—1) заго-
раться, ретечь; 2) воспламять-
ся, литься.
Запальваць, ніць *што*—заки-
гать, -жечь; воспламенять,
-лить.
Запаміні м.—забвение.
Запамінаваньне м.—забывание.
Запаміноха, запаміноха—
приходить, притти в забве-
ние.
Запаміноўваць м.—беспамят-
ство, забывчивость.
Запаміноўны—беспамятный,
забывчивый.
Запамітаны—забытый.
Запамітаць, таваць *што, каго*
—забыть.
Запанаваць—забарствовать.
Запаналы—чуждыны, снесный.
Запанец—зочаиниться.
Запароныя ж.—засорение.
Запароныць *што*—запоро-
нить, всорить (глаз).
Запастыць *што*—запасать.

Запаскуджваць, -дзіць *што*—загажываць, загадзіць.
 Запасьліва—с запасом, бережліва.
 Запасьлівасьць ж.—бережлівасьць.
 Запасьлівы—бережлівы.
 Запасьці см.—западаць.
 Запацкаць *што*—запачкаць (ср. запэшкаць).
 Заперазаць—см. запарываць.
 Запільнованы—подсмотренны, замечены.
 Запільнаваць *каго, што*—усмотреть, заметить.
 Запінацца, запінуцца—останавлівацца, новіцца.
 Запінаць, -пінуць *што каму*—преграджаць, -градыць (дуть).
 Запіс м.—1) запісы; 2) зважанне.
 Запісваньне н.—запісываньне.
 Запісваць, -саць *што*—запісываць, -саць; отказываць, -заць (што).
 Запіхаць, -хнуць *што*—запіхиваць, -хнуць; затыкаць, заткнуць.
 Заплата ж.—уплата, вознаграждение, награда.
 Заплачваць, -лаць *што*—уплачываць, -ціць.
 Запліканьне н.—застегиванне.
 Заплікацца—застегивацца.
 Заплікаць, -кнуць *што*—застегиваць, -гнуць.
 Запладненьне н.—оплодотворенне. НТ.
 Запладняць, -ніць *каго*—оплодотворяць, -рыць.
 Западня ж.—антеридый. НТ.
 Заплот м.—ограда, место за оградой.
 Запутаны—запутанны.
 Запутаньне н.—омрачэнне.
 Запутвацца, -тацца—запутывацца, -тацца; заблудзіцца.

Заплямлены—запятнанны.
 Заплямліваць, -міць *што, каго*—запятнываць, -наць.
 Запнуць—см. запінаць.
 Запозна—паздненька, паздновато.
 Запозны—запоздалы.
 Запоівы ж. мн.—угошчэнне при помолвке.
 Запомнены—забыты.
 Запорына ж.—препятствие (*Дарам запорыну ставіці сіле такой*. Шл. ж. 77 с.).
 Запрагаць, запрагчы *каго*—запрыгаць, запрячы.
 Запраданы—проданны.
 Запрадаць *што*—продать; *каго*—азадачыць.
 Запрапащоны, пащы—пропавшы, погибшы.
 Запраторыць *што*—запрытаць, упрытаць (*Жываю сілу не запраторыш ты ў магілу*. Я. Кол. НЗ XIX).
 Запрашалны—прыгласіцельны.
 Запрашаць, -сіць *каго*—прыглашаць, -ласіць.
 Запрашальны н.—прыгласенне.
 Запрацавацца—заработацца.
 Запрацаваць *што*—заработать.
 Запродаж м.—запродажа.
 Запросны ж. мн.—прыгласенне; угошчэнне при сватанні невесты.
 Запрошы час—врэждепрошедшее время (грам).
 Запрызвычаіцца—прызвыкнуць.
 Запрыскацца—прыскагнуць.
 Запрыгчы—см. запрагаць.
 Запрыжаны—запрыжанны.
 Запуджваць, -жаць *каго*—запуджываць, -гаць.
 Запусташэньне н.—запустенне.
 Запустошваць, -шыць *што*—окусташаць, -шыць.

Запусты м. мн.—заговење.
 Запахць *што*—запахнуць, засунуць, заткнуць.
 Запылкаваньне н.—опыленне. НТ.
 Запыт м.—запрос.
 Запытаньне н.—вопрос, вопрошэнне.
 Запытаны—спрошанны.
 Запытання—спросіць.
 Запытаньне н.—запрашыванне, допрашыванне.
 Запытваць, -таць *каго*—допрашываць, допросіць.
 Запышыць—загордыцца.
 Запыхацца—задышацца.
 Запэўна прс.—наверно.
 Запэўнены—уверанны, абнадэжанны.
 Запэўненне н.—заверэнне, абнадэжэнне.
 Запэўны—несомненны, верны.
 Запэўніць, запэўніць *каго*—заверыць, -рыць; абнадэжываць, -жыць.
 Запэшканы—запэшчаны, загрязнены.
 Запэшкаць *што*—запэшкаць, загрязніць.
 Запяваць, запяць—запеваць, запеть.
 Запякаць, запячы *што*—запекать, запечь.
 Запяляскацца—запрызгацца вадой.
 Запярэзаны—подпоясанны.
 Запярэзваць, -заць—подпоясываць, -саць.
 Запярэжаны—возбранены.
 Запярэжваць, -чыць *што*—возбраніць, -ніць.
 Запяць—см. запінаць.
 Зарабляньне н.—зарабыванне.
 Зарабляць, -біць *што*—зарабываць, -ботать.
 Зарагатаць—задохотать.

Зараджэньне н.—зараждэнне.
 Зараджаць, -даць *што, каго*—зараждать, -родіць.
 Зарадзіцца з кім—посоветывацца.
 Зараз—гэчас, сёчас.
 Зараза м.—1) зараза; 2) заразы (бот. *Orobancha L.*).
 Заразліваць ж.—заразлівасць.
 Заразлівы—заразлівы.
 Заракацца—закаляцца.
 Зарана—раненька.
 Заранак м.—утро.
 Зарандаваць *што*—заарандаваць.
 Зараніца ж.—утро. Я. Кол. НЗ X.
 Заранка ж.—утраенная звезда.
 Зараньне н.—рассвет, наступленне утра.
 Заранні—ранний, утраенны, прадрасветны.
 Зараснік м.—заросль. НТ.
 Зараўнаваць *што*—заравняць.
 Зарваць *каго*—затруньць, задець.
 Зардэцца—закарасіцца.
 Заркаваты—звездчаты. НТ.
 Зарніца ж.—1) зарево; 2) льнянка (бот. *Linaria Jusq.*). НТ.
 Заробак м.—заработок.
 Заробка ж.—заделка.
 Зароблены—заделанны; зароботанны.
 Заробліваць, -біць *што*—1) заделываць, -лаць; 2) зарабываць, -ботать.
 Зародак м.—зародыш, эмбрыон.
 Зародкавы зародышны, зачаточны.
 Зароднік м.—жывчик, спора. НТ.
 Зароднікавы—споровы.
 Зародня ж.—спорангий. НТ.
 Зароўнены—сравнены.

Заруїнаць, заруїняць *што* — зарививать, рошнать.
 Зарубка ж. — насечка.
 Зарубчасты — городчатый (лист). НТ.
 Заружа ж. — лютник полуучий (раст.) МГ.
 Зарука ж. — ручательство.
 Заручка ж. — протекция.
 Зарумзаць — горько заплакати.
 Заруцьваць, нуць — покрываться, рыться зеленою.
 Зарупіла *дзс. безас.* — приспичило.
 Заручаць, чыць *каго* — обручать, чить.
 Заручаны — обрученный, помолвленый.
 Заручнік м. — дружка жениха, свидетель помолвки.
 Заручыны ж. *мн.* — обручение, помолвка.
 Заручыцца з *кім* — помолвиться, обручиться.
 Зарываць, зарываць *каго, што* — затрогивать, ронуть; задирать, задрать.
 Зарумсыцца *дзс. безас.* — захотелось.
 Зарыпень — заскрипеть. (*У хаце дзверы зарыпені.* Я. Кол. НЗ. XIX).
 Зарэзаць *каго* — резать, заколоть.
 Зарэчка ж. — заречье.
 Засаб *прс.* — друг при друге.
 Засакатаць — зашебетать.
 Засароміцца — застыдиться.
 Засароміць *каго* — застыдить.
 Засаўка ж. — засов, задвижка.
 Засваволіць — зашалить.
 Засварыцца з *кім* — начать ссору; *на каго* — заругаться.
 Засвойваць, свойць *што* — присвоить, свонть.
 Засек м. — закром (*ср. сусек*).

Засівелы — начавший седець.
 Ян. К. Шл. ж. 83 с.
 Засівець — начать седець.
 Засіліцца — попасть в силлок (*ср. сіло*).
 Засіліць *каго* — поймать в силлок.
 Заскабіць *што* — знознить.
 Заскаголіць — завуть, звопнать.
 Заскароджаны — заборонены.
 Заскародзіць, радзіць *што* — заборонять.
 Засварка ж. — поджаренное сало. (*Капуца з засваркаю*) Ц. Гарт. СЦ. 117 с.
 Заскігаць — завмзгать.
 Заскрабацца — забираться.
 Заскробаць — зашаркать.
 Заскрыгатаць — заскрежетать.
 Заскурны — закожный.
 Засланьне н. — закрытие, покрытие. (*Засланьне зорак месіцам*, НТ).
 Засланка ж. — заслонка.
 Засланьне н. — ссылка.
 Засланіць, нуць *што, каго* — закрывать, закрыть; зашитиць.
 Заслон м. — подвижная скамейка без спинки. Сержа.
 Заслона ж. — занавес НТ; защита, траверс.
 Заслугаваць — заслужить.
 Заслуханы — заслушанный.
 Заслухацца *каго, чаго* — заслушаться.
 Заслухаць *што* — заслушать.
 Засмакаваць 1) *што* — ответить; 2) *каго* — облюбовать, полюбить.
 Засмаленьне н. — загар. НТ.
 Засмаліцца — загореть.
 Засмуткавацца, ваць — запечалиться, затосковать.
 Засмучацца, ціцца — опечаливаться, диться; огорчаться, читься.

Засмучоны — опечаленный, огорченный.
 Засмучыне н. — глубокая печаль, огорчение.
 Засноўваць, наваць *што* — основывать, новать.
 Заспадабацца — полюбиться, понравиться.
 Заспробаваць *што* — отведать, откусать, испытать, попробовать.
 Заспрыць — войти в дружбу, порадець.
 Застава ж. — 1) застава; 2) залог.
 Заставацца, тацца — оставаться, таться.
 Заставіць — см. застаўляць.
 Застагнаць — востонаць.
 Застанаўляцца, навіцца — останавливаться, новиться; приостанавливаться, становиться.
 Застанаўляць, віць *што, каго* — приостанавливать, новить, задерживать, жать.
 Застаўка ж. — 1) ставень; 2) вынетка в книге; 3) шлюз.
 Застаўлены — заложенный; оставленный.
 Застаўляць, таць *што* — 1) оставлять, вить; 2) закладывать, заложить, давать, отдать в залог.
 Застаўнік м. — залогодатель, закладчик.
 Застаўны — залоговый, закладной.
 Застольваць, засталіць — настилать потолок.
 Застолье н. — место за столом.
 Застольнік м. — нахлебник.
 Застраміць *што* — вонзить, занозить.
 Застуда ж. — простуда.
 Застуджваць, дзіць *што, каго* — простуживать, тудить.
 Застукаць — застучать.

Заступаць, нуць *што, каго* — замещать, стить.
 Заступнік м. — заместитель.
 Застыгаць, застыгнуць — застывать, тить.
 Застыглы — застывший.
 Засуджваць, дзіць *што* — присуждать, присудить; *каго* — осуждать, дить.
 Засуканы — засученный (о руке).
 Засукваць, каць *што* — засучивать, чить.
 Засуха *прс.* — в сухое время.
 Засуш ж. — засуха.
 Засьведчаны — засвидетельствованный, удостоверенный.
 Засьведчаць, ведчыць *што* — свидетельствовать, засвидетельствовать; удостоверить, рить.
 Засьведчаньне н. — засвидетельствование, удостоверение.
 Засьвяткаваць (кую) — за праздновать.
 Заськепліваць, ськяпіць *што* — задирать, задрать.
 Засьліньваць, нуць *што* — заслонивать, янь.
 Засьляпенье н. — ослепение.
 Засьмяглы — высохший, завявший (на солнце).
 Засьмягнуць — высохнуть, завять (на солнце).
 Засьцежка ж. — застежка.
 Засьценак м. — хутор, выселок.
 Засьценье н. — кулиса. НТ.
 Засьцераганьне н. — предостережение.
 Засьцерагаць, рэгчы *каго* — предостерегать, речь.
 Засьціць — заслонять собою свет (*ср. завасьціць*).
 Засьцярога ж. — предостережение.

- Засьцяняць, ніць *што, каго*— затемняць, чыць.
 Засякаць, сячы *каго*— засе-
 нать, сечь, зарубаць, бить.
 Засяленьне *н.*—заселенне.
 НТ² (*ср.* залюдненьне).
 Засяляць, ляць *што*—засе-
 ляць, лить.
 Затакавацца—заговорыцца,
 заболтацца. Сержа.
 Затака—задешае.
 Затапацца—покрыцца вадой,
 затопіцца, згрязнуць.
 Затапляць, піць *што*—зали-
 вать, лить.
 Затарахцець—затрэшчаць, за-
 греметь (о телеге).
 Затаўка *ж.*—приправа к еде.
 Затаўхаць *каго*—затолкаць.
 Заткала *н.*—1) затычка печной
 трубы; 2) затычка отвер-
 стия у погребі.
 Заткнуць—*см.* затыкаць.
 Затлуміць—сбитый с толку,
 ошалелый.
 Затлуменыя *н.*—беспамытство.
 Затлуміць *каго*—затемніць,
 сбить с толку.
 Затлусьціць *што*—замасліць,
 засаліць.
 Затое *прс.*—зато.
 Затока *ж.*—залив. НТ².
 Затон *м.*—тона, залив.
 Затопіць *ж.*—топць, сильная
 грязь.
 Затохнуцца—*см.* затыхацца.
 Затрачаны—затеряны,
 израсходаваны.
 Затрачваць, раціць *што*—
 затерываць, рять, израсхо-
 доваць.
 Затрэбаваны—вытребаваны.
 Затрэбаваць *што*—затреба-
 вать, вытребовать.
 Затруены, чаны—отравленный.
 Затруйваць, руціць *каго*—
 отравляваць, рывіць.
 Затрупецкі—загнивший.
- Затрупецкі—загниць.
 Затрыманьне *н.*—задержание.
 Затрымка *ж.*—задержка.
 Затрымоўвацца, мацца—за-
 держывацца, жаться.
 Затрымоўваць, маць *каго,*
што—задерживать, жать.
 Затупак *м.*—укромное место,
 закрытый угол.
 Затупаць, ліць *што, каго*—
 закрываць, рыць; защищаць,
 тить.
 Затуманьваць, ніць *што, каго*—
 омрачаць, чыць; затем-
 няць, чыць.
 Затупаць—затопать.
 Затупацца—устать от хоже-
 ния.
 Затупаць *каго*—загнаць.
 Затухнуць—угаснуць.
 Затухлы—угасший.
 Затых *ж.*—затхлый воздух,
 вонь.
 Затыхуцца—*см.* затыхацца.
 Затыканы—заткнутый.
 Затыкаць, затыкаць, заткнуць
што—затыкать, ткнуть.
 Затых—1) потом; 2) по-
 тому.
 Затыняваць, ніць *што*—ого-
 ражываць, огородіць.
 Затыхацца, затохнуцца, за-
 тхнуцца—задыхаться, задо-
 хнуцца.
 Затыхацца—забыцца (*Сэрца*
затыхалася).
 Затыхка *ж.*—затычка.
 Заўважаны—замеченный.
 Заўважаць, важаць *што, каго*—
 замечать, замечать.
 Заўвесь—почти весь.
 Заўжды—завсегда.
 Заўзята—упорна, упрямо.
 Заўзятасьць *ж.*—упорство,
 упрямство.
 Заўзяты—упорный, упрямый.
 Заўлоныя *н.*—пазуха. МГ.
 Заўпарціцца—заупряміцца.

- Заўсэды—всегдашний.
 Заўсэды—всегда, постоянно.
 Заўтра—завтра.
 Заўчора—позавчера.
 Заўчас—своевременно.
 Захаваць *н.*—сохранение,
 соблюдение. НТ².
 Захаваць—*см.* захоўваць.
 Заход *м.*—запад; закат (*ср.*
 заход).
 Заходжалы—захожий.
 Заходжаньне *н.*—закиснэ-
 ние.
 Заходжаць *каго*—закиснэць
 (у кого).
 Заходжаць, дзіць—захажи-
 вать, заходить.
 Заходзіцца—1) заходзіцца;
 2) войти в азарт (*Дзіця*
плача аж заходзіцца).
 Заходы *м.*—меры, хлопоты.
 Захаваць, піць *што, каго*—
 захватываць, тить.
 Захапленне *н.*—восторг, по-
 хищенне; пыл, энтузіазм.
 НТ².
 Захапленец *м.*—энтузіаст.
 Захапленца, піцца—восхи-
 щаться, восхититься; увле-
 каться, увлечься.
 Захапленць, піць *каго*—восхи-
 щать, восхитить.
 Захварэлы—захворавший, за-
 болевший.
 Захварэць *на што*—захворать,
 заболеть (чем).
 Захілены—загнутый.
 Захіленьне *н.*—загибание.
 Захіляць, ліць *што*—загибать,
 загнуть.
 Захінаць, нуць *што*, завер-
 тываць, рнуць.
 Захінацца, нуцца—заверты-
 ваться, рнуцца; закрываць-
 ся, рыцца.
 Захістацца—заколебаться.
 Захістаць *што*—заколебать.
 Захіпаць—заплакаться.
- Захлыста *ж.*—аркан.
 Заход *м.*—*см.* заход.
 Заходлівасьць *ж.*—нервность,
 выходжение из границ.
 Заходлівы—нервный, чув-
 ствительный, возбуждаю-
 щийся.
 Заходні—западный.
 Захопнік *м.*—захватчик.
 Захопы—1) захватный;
 2) увлекательный.
 Захоўваць, захаваць *што,*
каго—прятаць, апраптаць;
 сберегаць, речь; соблюдать,
 лясты.
 Захоўка *ж.*—прятанне.
 Захоўны—соблюдаемый, обе-
 регаемый; охранительный.
 Зацверкаць—засверчать, за-
 трэшчаць (о сверчке).
 Зацплены—натоплённый,
 нагретый.
 Зацпленаць, піць *што*—на-
 топлываць, натопіць; нагрэ-
 вать, нагреть.
 Зацёрці—*см.* зацёрціць.
 Зацікавіцца—заинтересо-
 ваться.
 Зацікавіць *каго*—заинтересо-
 вать.
 Зацікаўленасць *ж.*—заинте-
 ресованность, любопытство.
 Зацікаўлены—заинтересо-
 ванный.
 Зац/н *м.*—зруб.
 Зац/нак *м.*—зрубок.
 Зацінаць, цень *што*—зру-
 бить, бить.
 Зацёрныя *н.*—зацирание.
 Зацёрць, зацёрціць *што*—за-
 цирать, зацереть.
 Зацёрка *ж.*—похлёбка из
 ржаной муки.
 Заціш *ж.*—тишь, тишина.
 Зацішак *м.*—укромное место.
 Зацішна—тихо, спокойно.
 Зацішны—тихий, спокойный.

Зацішша *н.*—затишье, штиль. НТ₁.
 Зацмокаць—зачмокать.
 Зацурацца—заклясться.
 Зацьвіліць *каго*—зацепить, раздражить.
 Зацьвітаныне *н.*—зацвітання.
 Зацьвітаць, -вісьці—зацвetaть, -вести; расцвetaть, -вести.
 Зацьвякаць—зачдкаць.
 Зацьвяджальны—утвердительный. НТ₁.
 Зацьвяджаль, -вердаць *што*, *каго*—утверждать, -дить; санкционировать.
 Зацьвяджэньне *н.*—утверждение. НТ₁.
 Зацьма *ж.*, -меньне *н.*—затмен.
 Зацьмець—затмиться.
 Зацьмяваць, зацьміць *што*, *каго*—затмевать, -мить.
 Зацяг *м.*—затягивание, завлечение.
 Зацягаць, -гнуць *што*, *каго*—затягивать, зятянуть; завлосать, -лечь.
 Зацярушаны—запорошенный, засоренный.
 Зацярушаваць, -рушыць *што*—запорошивать, -шить, засаривать, засорить.
 Зацеты—зарубленный; упорный (*Зацеты ворат*).
 Зацяць—*см.* зацінаць.
 Зачапаць, -піць *каго*, *што*—1) затрагивать, затронуть; 2) зацеплять, -пить.
 Зачапка *ж.*—1) зацепка, крюк; 2) придирка.
 Зачараваньне *н.*—очарование.
 Зачарованы—очарованный.
 Зачароўваць, -раваць *каго*—очаровывать, -рывать; *што* заколдовывать, -довать.
 Зачариць—зачернить.
 Зачасаць, -чосваць *што*—затесать, затесывать.

Зачмурыць *каго*—затмить, обморочить.
 Зачмыхаць—зачихать.
 Зачур *м.*—ладонка.
 Зачуць *што*—заслышать.
 За'чы *прс.*—заглаза, заочно.
 Зачым—почему, зачем.
 Зачын *м.*—почина, начало.
 Зачынацца, -чацца—начинаться, -чаться.
 Зачынаць, -чаць *што*—начинать, -чать.
 Зачынены—закрытый.
 Зачыненьне *н.*—закрытие.
 Зачыняцца, -няцца—закрываться, -ряться.
 Зачыняць, -няць *што*—закрывать, -рыть; затворить, -рить; -няць у дужкі—заклучить в скобки. НТ₁.
 Зачырванець—закраснеться.
 Зачэпа *м.*—здира, забняка.
 Зачэпны—задирчивый; обидный.
 Зашалохаць—зашелестеть.
 Зашалудзівець—покрыться струпами.
 Зашамацень—зашуршать, зашуметь.
 Зашапіць *дзс.* *безас.*—посчастливиться.
 Зашлы—зашедший, пришедший.
 Зашмат—слишком.
 Зашпарка—очень быстро.
 Зашпаркі—очень быстрый.
 Зашрубаваньне *н.*—завинчивание.
 Зашрубаваць *што*—завинтить, привинтить.
 Заштурханы—заброшенный.
 Заштурхваць, -рхаць, -рхнуць *што*—забрасывать, забросить.
 Зашурпацца, -пацца—стать шереховатым.
 Зашчакатаць—застрекотать; защекотать (*Русалкі зашчакотуць цябе да смерці*).

Зашыцца—спрятаться (*А тхорык бедны ў куст зашыўся*, Я. Кол. НЗ XVIII).
 Заява *ж.*—заявление.
 Заявіць—*см.* заяўляць.
 Заяданьне *н.*—заедание, закусывание.
 Заядацца, заесьціся—1) заедаться, -есться; 2) проникать, -нуть в глубь; 3) раз'яриться; 4) ссориться.
 Заядаць, заесці *каго*, *што*—1) заедать, заесть; 2) закусывать, -сить; 3) загрызть, загрысть.
 Заядласць *ж.*—упрямость, упорство.
 Заядлівы—сварливый.
 Заядлы—упрямый, упорный, сердитый.
 Заядрана—свежевато.
 Заядрана *дзс.* *безас.*—посвежело, похолодело.
 Заясьненне *н.*—загорание (*Заясьненне зорак*, НТ₂).
 Заятраць *каго*—раз'ярять.
 Заятэньне *н.*—раз'ярение.
 Заяўляць, заявіць *што*—заявлять, -вить.
 Заяўнік *м.*—заявитель.
 Заяўніца *ж.*—заявительница.
 Збабіцца—одрихлеть.
 Збавеньне *н.*—*см.* збаўленьне.
 Збавіцель *м.*—избавитель, спаситель.
 Збавіцелька *ж.*—избавительница.
 Збавіць—*см.* збаўляць.
 Збагачаць, -гаць *каго*—обогачать, -гатить.
 Збагачэньне *н.*—обогащение.
 Збажжак *м.*—хлебный жуфель (*Zabzys*), ЗТ.
 Збалавацца—избаловаться.
 Збалаваць *каго*—избаловать.
 Збаламучваць, -муць *каго*—возмущать, -тить; прельщать, прельстить.

Збан *м.*—жбан.
 Збанкі *ж.* *мн.*—кубышка (*бот.* *Kurhat Sm.*). НТ₁.
 Збанкрутацца—потерять доверие.
 Збанкрутаваць—смушеничать.
 Збанок *м.*—жбанчик, глиняная кружка с ушком. Сержп.
 Збачэньне *н.*—уклонение в бок, смещение.
 Збаўленьне *н.*—избавление, спасение.
 Збаўлены—избавленный, спасенный.
 Збаўляцца, збавіцца—избавляться, -виться.
 Збаўляць, збавіць *каго*—избавлять, -вить; спасать, -сти.
 Зблазнавоць—сглупить, сделать по детски.
 Зблеклы—поблекший.
 Зблекнуць—поблекнуть.
 Зблукацца—испугаться.
 Збожжа *н.*—зерновой хлеб.
 Збожнасьць *ж.*—богобоязность.
 Збожны—богобоязненный, милосердный.
 Збойца—разбойник.
 Збоку—со стороны, подле.
 Збор *м.*—сбор, собрание; компиляция. НТ₂; совокупность (чисел). НТ₁.
 Збораны—поборенный, поваленный в борьбе.
 Зборніца *ж.*—однодневная ярмарка.
 Зборнік *м.*—сборник. НТ₁.
 Зборны—собираемый (*Зборнае імя*, НТ₁); компилятивный. НТ₂.
 Зборня *ж.*—зал для собраний деревенской молодежи.
 Зборня *м.*—сборщик.
 Збосьці *каго*—избодать.

Збочаць, збочыць—укло-
няцца, зніцца ў сторону.
Збракаваны—збракован-
ны.
Збракаваць *што, каго*—за-
бракаваць.
Збрасьнены—заплесневелы.
Збрасьнець—заплесневеть.
Збрахаць—свараць, солгаць.
Зброд *м.*—1) сброд, сволочь;
2) блудливый, проказник.
Збродаваць—проказничать.
Збродаець, днік—ворышка,
плут.
Збродлівы—проказливый,
вороватый.
Збройна—вооружэнна.
Збройна *ж.*—арсенал. НТ.
Зброя *ж.*—оружне.
Збрудзены—замараны,
загрязнены.
Збрудзеныяць, ніць *што*—за-
марываць, рать; загрязня-
ваць, ніць.
Збудаваны *ж.*—построены.
Збудавань *што*—построены.
Збудаваны, даваны—постро-
ены.
Збуцены—сгніны, запле-
сневелы.
Збываць, бныць *што*—сбываць,
сбыць.
Збытак *ж.*—избыток, излише-
ство, избыток.
Збытачы—избыток, с до-
статком.
Збытаваць—избытовать,
избыточествовать, иметь до-
статок.
Збыта—1) в избытке, избыт-
но; 2) ходко (*Збыта та-
вар ідзе*. Нс).
Збыты—1) избыточный;
2) излишний; 3) ходкий.
Звабляваць, бляць *каго*—1) пе-
реманиваць, ніць; 2) ула-
каць, улачыць.
Звада, яка *ж.*—ссора, распр.

Звадзіць *каго*—обольщать; *не-
пер.*—сплетничать, клеветать.
Звадліва—сварливо.
Звадлівасьць *ж.*—сварливость.
Звадлівы—сварливый, спорчи-
вый.
Зважак, зважыць *каго, што*—
взвешиваць, взвесіць;
обрацьваць, абратіць увагу.
Зважаны—сважаны.
Зважна—рассудительно, сте-
пенно; без спеху.
Зважны—степенный, нетороп-
ливый.
Зважыцца—взвесіцца.
Звад *ж.*—обвал. НТ.
Звалакнец, кчы *што, каго*—
стасківаць, стацьваць.
Зваляваць, ляцьваць—сваліваць,
ліцьваць; упацьваць.
Зваляваць, ляцьваць *што, каго*—
сваліваць, ліцьваць; абрасываць,
сбрасіць.
Зваляныя *ж.*—освобожд-
лены, увольнены (*Зваля-
ныя ад насады*).
Зваляны, звольныць *каго*—
освобождать, бодіць, уволь-
няць, ліцьваць.
Зваляцца—вываліцца, зава-
ляцца.
Звадныць *што*—сваліць.
Званец *ж.*—погремок (*бот. Ale-
storolophus Rehb*).
Званітаваць—вырацьваць.
Званіць—звоніць.
Званіца *ж.*—колокольня.
Званічы—колокольный.
Званкі *ж. мн.*—колокольчики.
(*бот. Campanula L*).
Званковы—бубновы.
Званы *ж. мн.*—колокола.
Званы—званный, приглашен-
ный, называемый (*Так званы*).
Зварацаць, зваруцаць—воз-
вращацца, вяртацца.

Зварачаць, зваруцаць *што,*
каго—возвращаць, вярта-
цца.
Зварот *ж.*—оборот, поворот.
Зваротак *ж.*—обращение
(грам.).
Зваротка *ж.*—1) хозяйствен-
ный оборот Нс; 2) строфа.
НТ.
Зваротнасьць *ж.*—тропизм.
НТ.
Зваротнік *ж.*—тропик. НТ.
Зваротнікавы—тропический.
Зваротны—возвратный,
обратный. (*Зваротнае раў-
наньне*). НТ.
Зваруцаць, рушыць *што,*
каго—волноваць, взволно-
ваць; растрываць.
Зварываны—сошедший с ума.
Зваць (заву)—назваць; зваць.
Зважаны—завоёваны. Ян.
К. Шл. ж. 38 с.
Зваяваць *што*—завоеваць,
Звод *ж.*—извод, мор, измор.
Зводаць—издали.
Зводлівы—1) обольститель-
ный, соблазнительный;
2) клеветный.
Зводні *ж. мн.*—клеветы,
сплетни.
Зводнік *ж.*—клеветник, сплет-
ник.
Зводніца *ж.*—клеветница,
сплетница.
Зводніцаць—клеветничать,
сплетничать.
Зводы *ж. мн.*—клеветы, сплетни.
Звон *ж.*—1) звон; 2) колокол.
Звонка *ж.*—бубна (масть).
Звонкі—голосистый; голосо-
вой (звук).
Звонку—извне (чего).
Звострыць *што*—источить,
наточить.
Звужаны—суженный.
Звузіць *што*—сужать.
Звыкасьць *ж.*—привычка.

Звыкам—привычный, вошед-
ший в привычку, традицион-
ный. Я. Лёс.
Змырадзень *ж.*—выродок.
Ян. К. Шл. ж. 230 с.
Звычайнасьць *ж.*—мораль-
ность. Я. Лёс. Км.
Звычайны—моральный. Я. Лёс.
Км.
Звычай *ж.*—обычай, нрав.
Звычайна—обыкновенно.
Звычайнасьць *ж.*—обыкно-
венно.
Звычайны—обыкновенный,
нормальный (*Звычайнае
вока*. НТ); заурядный. НТ.
Звычка *ж.*—навык, привычка.
Згаджацца, дацца *з кім*—
1) соглашацца, сагласіцца;
2) сагласавацца.
Згаджаць, дацьваць *каго*—согла-
шаць, сільваць; приміраць, рыць.
Згадкі *ж. мн.*—вспомина-
ния.
Згалалаваць—изголодаць, тась-
ваць.
Згалелы—обнищавший, обед-
невший.
Згалелы *ж.*—обнищание,
обеднение.
Згалель—обнищать, обеднеть.
Зганены—опозоренный, обес-
чещенный.
Зганіць *каго*—охуліць, опо-
зоріць, абесчэціць.
Згарбаціцца—сгорбиться.
Згаркавіць—прогоркнуть.
Згарнуць, ртацьваць *што*—свер-
нуть.
Згарчэлы—прогорклый.
Згарчэць—прогоркнуть.
Згаршэцца—портиться, раз-
вращацца.
Згаршэны *ж.*—порча, раз-
вращенне.
Згасаны *ж.*—потухание (*Зга-
саныя зорак*. НТ).
Згасаць, згаснуць—потухаць,
хнуць.

Згаслы—потухший (*Вулкан згаслы* НТ₁).
 Згатаваны—приготовленный, сваренный.
 Згатаваць *што*—приготовить, сварить (пищу), вскипятить (воду).
 Згвалтаваныя, ачаныя *н.*—изнасилование.
 Згвалтаваць, згвалтаць *каго*—изнасиловать.
 Згвалчаны—изнасилованный.
 Згібаныя *н.*—сгибание.
 Згібаць, сагібаць *што*—сгибать, согнуть.
 Згібіна *ж.*—изгибна, флексура. НТ₁.
 Згідзіцца—опротиветь.
 Згінацца—сгибаться.
 Згінаць *што*—сгибать.
 Згінаць, згінуць—погибать, бнуть.
 Згігота *ж.*—гибель. Я. Коа. НЗ ххх.
 Зглядзіць *што, каго*—усмотреть, заметить.
 Зглуміць *што*—испортить.
 Згамзаць *што*—проглотить.
 Згнойваць, наць *што*—сгнивать, сгнить.
 Згніба *ж.*—уничтожение.
 Згнібіць *каго*—приизнить, уничтожить.
 Згноены—прогнивший.
 Згода *ж.*—мир, согласие; соглашение.
 Згоджаны—соглашенный.
 Згодлівы—сговорчивый, миролюбивый.
 Згодна—согласно, мирно.
 Згоднік *м.*—соглашатель.
 Згодніца *ж.*—соглашательница.
 Згоднікі—соглашательский.
 Згодніцтва *н.*—соглашательство.
 Згорнуты—свернутый.
 Зграбны—изящный, стройный.

Зграмаджанца, даціца—скопаться, питься.
 Зграмаджаныя *н.*—скопание; аккумуляция. НТ₁.
 Згрубеласць *ж.*—загрубелость.
 Згрубець—загрубеть.
 Згрыбелы—одряхлевший, дряхлый.
 Згрыбець—состариться, одряхлеть.
 Згрызота *ж.*—угрызение.
 Згрызыць *што, каго*—изгрысть, изглодать.
 Згуба *ж.*—1) потеря, утрата; 2) гибель.
 Згубіцца—потеряться, затеряться.
 Згубіць *што*—потерять, затерять.
 Згублены—потерянный.
 Згубнік *м.*—губитель.
 Згубніца *ж.*—губительница.
 Згубны—губительный, пагубный.
 Згудзіць *каго*—охулить.
 Згуканы—скликаный.
 Згукаць *каго*—скликать.
 Згуртаваны—сгруппированный, объединенный.
 Згуртаваныя *н.*—объединение; сообщество (*Згуртаваныя расьліннае*. НТ₁).
 Згуртавацца—объединиться, сплотиться, с'организоваться.
 Згуртаваць *каго, што*—объединить, сплотить, с'организовать.
 Згушчальнасць *ж.*—сгущаемость.
 Згушчальны—сгущаемый.
 Згушчанасць *ж.*—сгущенность, уплотненность, насыщенность.
 Згушчаны—сгущенный, насыщенный.
 Згушчаць, згусыць *што*—сгущать, сгустить; уплотнять, чить.

Згушчэныя *н.*—сгущение (*Згушчэныя пары*. НТ₁).
 Здабыццёныя *н.*—добывание, приобретение, завоевание.
 Здабываць, быць *што*—добывать, быть; приобретать, -рести; завоевывать, завоевать.
 Здабытак *м.*—1) добыча; 2) произведение (*мат.*). НТ₁.
 Здабыты—добытый, приобретенный.
 Здабыўчы—добывающий (*Здабыўчая прамысловасць*). НТ₁.
 Забыць *н.*—добыча; приобретение.
 Здавальныя *н.*—удовольствие. НТ₁.
 Здавальненныя *н.*—удовлетворение.
 Здавальняць, воіць *каго, што*—удовлетворить, -рить.
 Здавальняюча—удовлетворительно.
 Здавальняючы—удовлетворительный, достаточный.
 Здавацца, здацца—сдаваться, сдать; *дзс. безас.*—казаться, показаться.
 Здаві-даўна—с давних пор.
 Здаецца *дзс. безас.*—кажется.
 Здалёка, здаля—издалека.
 Здалікаваны—изнеженный, избалованный.
 Здалікаваць, каціць *каго*—изнеживать, -жить; избаловывать, -ловать.
 Здань *м.*—призрак, привидение.
 Зданыя *н.*—мнение. НТ₁.
 Зданыёвы—мнимый. НТ₁.
 Здаравець—здоровье.
 Здаровы—здоровый; сильный.
 Здароўе *н.*—здоровье.
 Здароўкацца з кім—здороваться.
 Здароўніца *ж.*—санаторий. НТ₁.

Здарыцца *дзс. безас.*—случиться, произойдет.
 Здарэныя *н.*—происшествие, приключение, случай.
 Здатнасць *ж.*—способность, дарование.
 Здатны—способный.
 Здаўна—издана.
 Здмуханыя *н.*—сдувание. НТ₁.
 Здмухаць, хнуць *што*—сдувать, дуть.
 Здобравацца, рыцца—делаться добрым; отходить (после гнева).
 Здогад *м.*—догадка.
 Здоленыя *н.*—здоровье, сила.
 Здолець *каго*—одолевать, победить; *непер.*—иметь силу, быть способным.
 Здолу—снизу.
 Здольназдзейнасць *ж.*—актуальность. НТ₁₋₂.
 Здольназдзейны—актуальный.
 Здольнасць *ж.*—способность.
 Здольны—способный.
 Здомыслу *прс.*—по догадкам.
 Здор *м.*—сдор, сало с кишек.
 Здорны—сальный.
 Здохлы—издохший; тощий.
 Здохнуць—*см.* здыхаць.
 Здрада *ж.*—измена.
 Здрадзіць *каму*—изменить.
 Здрабляць, біць *што*—измельчивать, -чить.
 Здраблены—измельчавший.
 Здрабнець—измельчать.
 Здраць *вельм прм.*—окоченый.
 Здрацьваць—окоченеть.
 Здрапаны—исцарапанный.
 Здрапаць *што, каго*—исцарапать.
 Здроблены—измельченный.
 Здрыг *м.*—трясение, колебание; толчок.
 Здрыганьне *н.*—вадрагивание, трясение.

Здрыгацца, гануцца—вадрагивать, рогнуть; колебаться, поколебаться; потряситься (*Земля здрыганулася*).
 Здрыгаць, гануць *што*—колебать, поколебать; потрясать, потрясти.
 Здрыгі *м. мн.*—вадрагивания во сне (детская болезнь).
 Здрыжнік *м.*—трисунка (трава).
 Здубелы—оцепенелый.
 Здубець, бянець—оцепенеть.
 Здужаць *каго*—побороць, одолець.
 Здурваць—сглупить.
 Здурнелы—поглупевший, одуревший.
 Здурнець—поглупеть, одуреть.
 Здурдзіцца—протянуть ноги, умереть.
 Здыханьне *н.*—издыхание.
 Здыхаць, здохнуць—издыхать, издохнуть; околець.
 Здыхаіна, ліціна *ж.*—падаль.
 Здыхліны—взяты от падалі.
 Здыхлячы—здохлый,дохлый.
 Зеленаваты—не вполне дозрелый.
 Зелены—зялёны.
 Зеліва *н.*—травяные семена.
 Зелка *ж.*—засушенная трава.
 Зелле *н.*—1) зелье, отрава; 2) трава.
 Зелываты—травянистый. НТ_б.
 Зеляношка *ж.*—зеленушка (*Fringilla chloris*).
 Зелынік *м.*—гербарий. МГ.
 Зелязыяк *м.*—см. жалязыяк.
 Зелянінка *ж.*—травинка (*Кінула ў твар вырванаю зелянінкай*). Ц. Гарт. С. Ц. 83 с.)
 Зеляніна *ж.*—зелень (огородная).
 Земец *м.*—см. замец.
 Земляроб *м.*—земледелец.

Земляробскі—земледельческий.
 Земляробства *н.*—земледелие.
 Землярыйка *ж.*—земляройка (*Sorex*). ЗТ.
 Земляўладаньне *н.*—земле-владение.
 Земляўласнік *м.*—земле-владелец.
 Земляўласніца *ж.*—земле-владелица.
 Земны—земной.
 Земчуг *м.*—жемчуг.
 Зена *ж.* *ўд.*—Зиновія, Зи-нанда.
 Зеркі *ж. мн.*—глаза.
 Зерналга *м.*—фири. НТ_б.
 Зернейка, нятка *н.*—зернышко.
 Зерня *н.*—зерно.
 Зерняўка *ж.*—зерновка.
 Зерыць—смотреть вкось.
 Зжалкавацца—сжалиться.
 З-за *прыйм. з. род.*—из-за (место и причина).
 Ззаду—сзади.
 Зімавое—озимь.
 Зімавы—озимый.
 Зімка *ж.*—зимушка.
 Зімна—холодно.
 Зімнасьць *ж.*—холод.
 Зімець *дзс. безас.*—холодеть; *не пер.*—выстужацца.
 Зімы—холодный, студёны.
 Зімоўніца *н.*—зимовье.
 Зімовы—зимний.
 Зімоўлі *ж.*—зимовка.
 Зірк—глядь, погляди.
 Зіркатысьць *ж.*—зоркасть.
 Зіркаты—зоркий.
 Зірнуць—посмотреть.
 Зіхаць, зіхнуць—зеваць, зе-нуть.
 Злаба *ж.*—злоба, озлобленне, злосьць.
 Злавацца, ваць—злиться (*сп. злувацца*).
 Зладзейка *ж.*—воровка.
 Зладзейскі—воровский.
 Зладзейства *н.*—воровство.

Злагодзіць *каго*—примирить, согласовать.
 Зладзіць *што*—уладить, устроить.
 Зладзюта *м.*—воршце.
 Злазіць—1) слезить (с чего) 2) сходить (куда).
 Зламаныя *н.*—1) ломка; 2) нарушение (слова).
 Зламаць *што*—1) сломать; 2) нарушить (условие) (*сп. ламаць*).
 Зламіць *што*—сломиць, переломить.
 Зламысна—злонамеренно, со злым умыслом.
 Зламыснасьць *ж.*—злонамеренность, злой умысел.
 Зламысны—злонамеренный, злоумышленный.
 Зламыснік *м.*—злоумышленник.
 Зламысніца *ж.*—злоумышленница.
 Зларадасьць *ж.*—зларадство.
 Зласьліва—злобно, враждебно.
 Зласьлівасьць *ж.*—злобность, злонаравне.
 Зласьлівы—злобный, злонаравный, враждебный.
 Златравацца—промотацца.
 Златраваць *што*—промотаць.
 Злачынец *м.*—злодей, преступник.
 Злачынка *ж.*—злодейка, преступница.
 Злачыны—злотворный, преступный.
 Злачыства *н.*—злодеяство, злодеяние, преступление.
 Злаяцца—выругацца.
 Злаяць *каго*—изругаць.
 Злодзей *м.*—вор.
 Зложка *н.*—шлак минеральная. НТ_б.
 Злом *м.*—излом. НТ_б.
 Зломак *м.*—1) обломок; 2) ветрогон.

Зломаны—1) сломанный; 2) нарушенный.
 Зломкі—ломкий, ветвердый.
 Злосны—злобный, недоброжелательный.
 Злосьмех *м.*—сарказм НТ_б; иронія. Я. Кол. НЗ.
 Злосьмешлівы—саркастиче-ский. НТ_б.
 Злосьмешна—иронически. (*Міхал злосьмешна адапта-ўся*). Я. Кол. НЗх).
 Злосьнік *м.*—враг, зложелатель.
 Злосьніца *ж.*—недоброжела-тельница.
 Злосьнічаць—враждовать, злобствовать.
 Злосьць *ж.*—злость, вражда.
 Злотнік *м.*—золотарь, золотых дел мастер.
 Злоты—золотый (15 к.).
 Злуваньне *н.*—гнев, раздра-жение.
 Злувацца, ваць—сердиться, гневаться (*сп. злавваць, вацца*).
 Злука *ж.*—соединение, ассоциация, коалиция.
 Злуч *м.*—союз (*грам.*) Тр. Гр.
 Злучальны—соединительный, ассоциативный. НТ_б.
 Злучаны—соединенный, свя-занный.
 Злучацца, чыцца—соединять-ся, нить.
 Злучаць, чыць *каго, што*—соединять, нить.
 Злучка *ж.*—спайка. НТ_б.
 Злучнік *м.*—союз (*грам.*).
 Злучны—соединительный, со-четательный. НТ_б.
 Заучок *м.*—соединительная черточка между буквами, сло-вами. (-).
 Злучэньне *н.*—соединение.
 Злы—злой.
 Злыбда *ж.*—несчастье.
 Злыгаць *каго*—связать верев-кой за рога.

Зразумеласьць ж.—понятность; праўдзительность.
 Зразумелы—понятный, праўдзительный, ясны.
 Зразумець—понять.
 Зразы м. мж.—зразы, котлеты.
 Зраканьне н.—отречение.
 Зракацца, чыся каго, чаго—отречься, речеся.
 Зранены—израненный (ср. зраіць).
 Зраненьне н.—изранение.
 Зраненьне н.—выкидывание младенца, аборт.
 Зраіцца—пораниться.
 Зраіць каго, што—изранить.
 Зраіць каго—выкинуть (дита), абортіровать.
 Зранку, ньян—с утра, утром.
 Зраўнаны—уравненый.
 Зраўнаньне н.—уравнение (Зраўнаньне каэфіцыэнтаў, НТ).
 Зраўнаць што—уравнять.
 Зроблены—сработанный, сделанный.
 Зрок м.—зрение.
 Зрокавая багра—зрительный пурпур, НТ.
 Зрокавы—зрительный.
 Зронены—выкинутый (ср. зраіць).
 Зруйнаваны—разрушенный, разоренный.
 Зруйнаваньне н.—разрушение, разорение.
 Зруйнаваць што—разрушить, разорить.
 Зручна—1) с руки, удобно; 2) ловко.
 Зручнасьць ж.—1) удобство; 2) ловкость.
 Зручны—1) удобный; 2) ловкий.
 Зрушона, зрушыцца—1) трогаться, тронуться с места; двигаться, сдвинуться; 2) надсажывацца, надсадиться.

Зрушона, зрушыцца што—сдвигать, сдвинуть.
 Зрыў м.—обрыв, НТ.
 Зрушы м.—сдвиг, НТ.
 Зрынуцца н.—низвергнуться, скинуться.
 Зрынуць каго, што—низвергнуть, сбросить.
 Зрэб'е н.—грубый домашний холст.
 Зрэбны—холщевый.
 Зрэз м.—срез, НТ.
 Зрэчка ж.—зрачок.
 Зубар м.—зубр.
 Зубаты—зубастый.
 Зубель м.—деревянная планка для подкуривания пчел.
 Зубкаваты—зубчастый, НТ.
 Зубіць што—заставлять, настаивать (Час сярня зубіць і жаць, Ян. К. Шл. ж. 128 ст.).
 Зубленка ж.—пучок горячей лучины. Сержа.
 Зубік м.—скерда (бот. *Cleria* L), НТ.
 Зуброўка ж.—лядник (бот. *Stegosoma* L).
 Зусім—совсем.
 Зускль—отовскоду.
 Зух м.—ухарь, молодец.
 Зухавата—ухарски, шеголенато (1 сама хата была прыбрама зухавата, Я. Кол. НЗ VII).
 Зухаваты—ухарский, молодецкаты.
 Зухаць—1) дерзнуть; 2) храбриться.
 Зухвал м.—самохвал, бахвал.
 Зухвальскі—дерзкий, молодецкий; бахвальский.
 Зухвальства н.—самохвальство, бахвальство.
 Зухавасьць ж.—бодрость, молодцеватость, лихость.
 Зухавы—бодрый, молодецкаты, лихой.

Зыбаньне н.—1) зыбь; 2) колебание, колыхание.
 Зыбацца—колебаться, колыхаться; сомневаться.
 Зыбаць што—колебать, колыхать.
 Зыбісты—зыбкий, колеблющийся, нестойкий.
 Зыбка ж.—колыбель.
 Зынуць—быстро выскочить (Ад Хрумы зынуў адным духам, Я. Кол. НЗ VIII).
 Зысьці—сойти.
 Зык м.—1) жужжание; 2) звук; 3) согласный звук.
 Зыкавы—звуковой.
 Зыканьне н.—жужжание; хныканье.
 Зыкаць—жужжать; хныкать; шуметь, пригрожать.
 Зыклявасьць ж.—сварливость.
 Зыклявы—сварливый, ворчун.
 Зыноў м. ўл.—Зиновий.
 Зырка—ярко, пламенно.
 Зыркі—яркий, пламенный.
 Зыск м.—1) право замыскания; 2) прибыль, польза, выгода.
 Зыскоўна—выгодно, прибыльно.
 Зыскоўны—выгодный, прибыльный, корыстный.
 Зычаць—1) звучать; 2) кричать, шуметь.
 Зычліва—усердно; доброжелательно.
 Зычлівасьць ж.—усердие; доброжелательство.
 Зычлівец м.—доброжелатель.
 Зычлівы—усердный, доброжелательный.
 Зычна—громко.
 Зычны—громкий; гук—согласный звук.
 Зычыць што—1) желать; 2) советовать.
 Зыбег м.—1) беглец; 2) стечение, НТ.
 Зыбегі м. мж.—побег.

Зыбеглы—беглый.
 Зыбежнасьць ж.—совпадение, НТ; сходимость (Зыбежнасьць рады НТ) аюшый, НТ); сбегающий вниз; 2) несходящийся (Зыбежны ток, НТ).
 Зыбежны—1) совпад. сходящийся (Зыбежны рад НТ); Зыбежныя паніцы, НТ); сбегающий вниз; 2) несходящийся (Зыбежны ток, НТ).
 Зыбіральнік м.—собиратель, компилятор НТ.
 Зыбіральны—собирательный (ср. зборны).
 Зыбіранна ж.—компиляция, НТ.
 Зыбіральныя ж.—собрание.
 Зыбіраць што—сбирать (ср. пазыбіраць).
 Зыбіты—избитый, шаблонный, трафаретный, стереотипный, НТ.
 Зыбіць н.—1) побой, 2) шаблон, трафарет, НТ.
 Зыбіцца з панталыку—сойти с пути.
 Зыбіць каго—избить, исколотить.
 Зыбіганьне н.—избегание, избегание.
 Зыбігаць, зыбегчы—избегать, избежать.
 Зыбігацца, зыбегчыся—сбегаться, жаться; сходиться; совпасть, совпасть.
 Зыбядналы—обедневший.
 Зыбяднец—обеднеть.
 Зыбязьверыцца—потерять доверие.
 Зыблялы—побелевший.
 Зыбляць—побелеть.
 Зыбянтэжаны—сбитый с толку, смущенный.
 Зыбянтэжаваць, тэжыць каго—сбивать, сбить с толку; смутить.
 Зывекаваць—провести жизнь.
 Зывеку—здравле, извечное.

Зьвер м.—зверь; дхутровы—зверь пушной (красный); мясакэрны—зверь хищный. НТ.
 Зьвераватасьць ж.—зверовидность, зверообразность.
 Зьвераваты—зверовидный, зверообразный.
 Зьвераны—зверинный, зверский.
 Зьвералоў м.—зверолов.
 Зьвералоўства н.—звероловство.
 Зьвераня н.—зверёныш.
 Зьверачы—зверский.
 Зьвернік н.—зверинец.
 Зьверх чаго—сверх (чего); над (чем).
 Зьвэстка ж.—вестка.
 Зьвэсьці—см. звадзіць.
 Зьв'яжаньне н. ул.—Воздвижение (праздник).
 Зьв'яліна ж.—извилина, излучина.
 Зьв'ялісты—извилистый.
 Зьв'яльваць, л'нуць—сворачивать, свернуть (с дороги); изворачиваться.
 Зьв'яліцца, нуцца—свёртываться, свернуться; сгибаться, согнуться.
 Зьв'янаць, нуць што—свёртывать, свернуть; свивать, свить.
 Зьв'яненьне н.—звенение, жужжание; шум (в ушах).
 Зьв'янец—звенеть, жужжать.
 Зьв'яняць, ніць чаго—обвинять, вить.
 Зьв'ясаньне н.—свешивание.
 Зьв'ясаць, зьв'ясуць—свешиваться, свеситься.
 Зьв'ясы—свесившийся, обвислый.
 Зьв'ях м.—вывих.
 Зьв'яхнуць што—вывихнуть.
 Зьв'яга, га ж.—1) лай; 2) ругань, докуча, надоедливость (Воук сабакі не баіцца, а зьв'ягі яго ня любіць Нк.).

Зьв'ягаць—надоедать словами, лаять.
 Зьв'ягаўвасьць ж.—надоедливость, докучливость, бранчивость.
 Зьв'яглівы—надоедливый, докучный, бранчивый.
 Зьв'ягліцца—бросаться с лаем.
 Зьв'язак м.—связь; союз.
 Зьв'язваць, заць чаго, што—связывать, звать.
 Зьв'язка ж.—спайка. НТ.
 Зьв'яканьне н.—бряцание.
 Зьв'якаць—бряцать.
 Зьв'яно н.—звено. НТ.
 Зьв'януць—завянуть.
 Зьв'ярэц м.—сочевичник (бот. *Oxalis l.*). НТ.
 Зьв'ярненьне н.—возвращение.
 Зьв'ярнуць—см. зварацаць.
 Зьв'ярок м.—зверёк.
 Зьв'яроўнік м.—см. зьвернік.
 Зьв'яр'е н. зб.—зверьё.
 Зьв'яртаньне н.—обращение. НТ.
 Зьв'яртацца да чаго—обращаться (к кому).
 Зьв'ярма ж.—зверище.
 Зьв'ярмы—зверинный.
 Зьв'ястун м.—вестник, глашатай. НТ.
 Зьдзедзіцца—одряхлеть, состареть.
 Зьдзейсьнены—осуществленный.
 Зьдзек м.—издевка, надругательство.
 Зьдзекаваньне з чаго—издеваться, надсмехаться (над кем).
 Зьдзержаньне—одеряевший.
 Зьдзержаньне—одеряевание.
 Зьдзержі што—содрать.
 Зьдзівіцца, віць—см. зьдзіўляцца, ляць.
 Зьдзіўу—с удивлением.
 Зьдзіка—дыко, скоса (глядеть).

Зьдзіраўлены—продыравленный.
 Зьдзіраўляваць, равіць што—продыравливать, вить.
 Зьдзірства н.—грабительство.
 Зьдзіраца м.—обдирала, грабитель, вымогатель.
 Зьдзічэласьць ж.—одичалость.
 Зьдзічлы—одичалый.
 Зьдзічньне н.—одичание.
 Зьдзічэць—одичать.
 Зьдзіўленьне н.—удивление, изумление.
 Зьдзіўляцца, віцца з чаго, чаго—удивляться, виться.
 Зьдзіўляць, віць чаго—удивлять, вить.
 Зьдзюрэвіць—см. зьдзіраўляваць.
 Зьдзійсьненьне н.—осуществление.
 Зьдзійсьняць, зьдзійсьніць што—осуществлять, вить.
 Зьдзійшывацца, ш'ніцца—обратиться в детское состояние.
 Зьдзінньне н.—сияние.
 Зьдзінць—сиять.
 Зьдзлёгка, ку—слегка, потише.
 Зьдзляглы—оледеневший.
 Зьдзлягненьне н.—оледенение, ледостав. НТ.
 Зьдзлягнэць—оледенеть.
 Зьдзляці—см. зьлязаць.
 Зьдзкі м. ж.—испуг (ср. зьляканьне).
 Зьдзлішча н.—конгломерат, соединение разных частей (ср. зьляняк).
 Зьдзлітаваньне н.—спайка.
 Зьдзлітавы—сваренный.
 Зьдзлітацца—смилостваняться.
 Зьдзлітаць, што—спаять.
 Зьдзліцаць, чыць што—исчислять, лить; сосчитывать, сосчитать.
 Зьдзлічы—исчисляемый, исчисляемый.

Зьдлічэньне н.—исчисление, счисление. НТ.
 Зьдлішак м.—излишек.
 Зьдлішку—слишком.
 Зьдлішні—излишний.
 Зьдзлязаць, зьдзляці—слезать, слезть.
 Зьдзляканьне н.—испуг (ср. зьдзкі).
 Зьдзлякацца—испугаться.
 Зьдзляку—с перепугу.
 Зьдзляняк м.—конгломерат. НТ. (ср. зьдзлішча).
 Зьдзляйка м.—уж, змей; метеор.
 Зьдзляна ж.—изменение, перемена. НТ.; смена (на поле).
 Зьдзлянка ж.—вариация (Зьдзлянка у руху месцаў. НТ.).
 Зьдзляненны—измененный.
 Зьдзлянасьць ж.—изменчивость, переменность.
 Зьдзляненны—изменяющийся, изменчивый, переменный. (Зьдзляная велічыня НТ.).
 Зьдзлянішчы—уменьшенный.
 Зьдзлянішыва н.—уменьшаемое (мат.) НТ.
 Зьдзлянішчы—см. зьдзлянасьць.
 Зьдзляраньне, рываньне н.—измерение, измеривание.
 Зьдзляраваць, рыць што—измерять, рить.
 Зьдзляркаваць—рассчитывать, сообразить.
 Зьдзляры—см. памеры.
 Зьдзляснасьць ж.—содержательность. НТ.
 Зьдзлясны—содержательный.
 Зьдзляст м.—содержание.
 Зьдзлясьнік м.—либретто. НТ.
 Зьдзлясьніца, сьціць—см. зьдзлянацца, ш'ціць.
 Зьдзляшчы—помещенный, содержащийся.
 Зьдзляшчы—обедневший.
 Зьдзляшчыньне н.—обеднение.
 Зьдзляшчыць—обеднеть.

Зьмілаваны—помілованы.
 Зьмілаваныя *н.*—умілоствалець.
 Зьмілавацца—смілоствіцца.
 Зьмілаваць *каго*—1) помілаваць; 2) умілоствіць.
 Зьміраць, рыць *каго*—сміраць, усміраць.
 Зьмітрай, Зьміцер *м. ўл.*—Дымітрый.
 Зьмітражаны—обеспакоеваны.
 Зьмітражыць *каго*—обеспакоеваць.
 Зьмітусіцца—встревожыцца.
 Зьмеадэержык *м. ўл.*—змеасосп, змеадэержея (*созвездзе*) *НТ*.
 Зьмянілы—змянілы (*Доля змянілая Ян. К. Шл. ж. 30с.*)
 Зьмяшчыныя *н.*—змяншэнне, убыль.
 Зьмяшчыцца, зьменшыцца—змяншацца, шчыцца; убыць.
 Зьменшаць, зьменшыць *што*—змяншаць, шчыць; убавляць, убавіць.
 Зьмяняць, ніць *што*—змяняць, ніць; *каго*—смяняць, смяніць.
 Зьмярзаныя *н.*—смерзаныя *НТ*.
 Зьмярзаць—смерзаць.
 Зьмярканыя *н.* (*НТ*)—*см.* зьмярка.
 Зьмяркацца—смеркацца.
 Зьмяшчыныя *н.*—змяншэнне. (*Зьмяшчыныя колераў НТ*).
 Зьмяшчыцца, зьмяшчыцца *у чым*—содержацца, помещацца; *з чаго*—смяшчацца, смяшчыцца.
 Зьмяшчыць, зьмяшчыць *што*—1) заключаць у сабе, съдържаць; 2) *каго*—смяшчаць, смяшчыць.

Зьмяшчыныя *н.*—змяншэнне (*Зьмяшчыныя зорак НТ*).
 дыслокацыя.
 Зьмяя *ж.*—змея (*Orphis*).
 Зьневажыць, зьневажыць *каго*—оскорбляць, біць; бесславіць, позорыць.
 Зьневажыныя *н.* *см.* Зьневага.
 Зьнекуль—откуда-то.
 Зьнемагаць, гчы—знемагаць, мочыць; абессіліваць, лць.
 Зьнемажыныя *н.*—*см.* зьнемага.
 Зьнекуль—откуда-то; неоткуда.
 Зьнехаць—неохотно, против воли.
 Зьніжаны—пониженный; униженный.
 Зьніжыцца, зьніжыцца—1) понижаться, зыцца; 2) унижаться, зыцца; 3) опускаться, оседать.
 Зьніжыць, зьніжыць *што, каго*—понижать, зыць; опускаться, стыць; унижать, зыць.
 Зьніжыныя *н.*—1) понижение, опусканне, оседанне (*Зьніжыныя зямнай кары НТ*); 2) унижение.
 Зьніжаныя *н.*—исчезание, исчезновение, иссякание (*Зьніжаныя рэк. НТ*).
 Зьніжыць, зьніжыць—исчезать, зыць; пропадать, паць; иссякать, кнуць.
 Зьніжыць—исчезнувший.
 Зьнімаць *н.*—снимок.
 Зьніманьне *н.*—сняманне.
 Зьнімаць, зьнімаць *што, каго*—спымаць, сняць.
 Зьнітаваць *што*—спыць.
 Зьнічка *ж.*—1) падзюжная звезда; 2) блуждаючий огонек.
 Зьнішчыцца, зьнішчыцца—разарыцца, рыцца; абнашчаць

Зьнішчыць, зьнішчыць *каго, што*—разарыць, разорыць; уничтожать, жыць.
 Зьнішчыныя *н.*—разоренне, уничтожение.
 Зьнюхацца, зьнюхацца *з кім*—стакнацца, стакнуцца.
 Зьнявага *ж.*—неуважение, бесчестие.
 Зьняважыныя *м.*—уничжательный; оскорбительный.
 Зьняважынасць *ж.*—неуважительность, оскорбительность.
 Зьняважылы—неуважительный.
 Зьняволены—приневольный, принужденный.
 Зьняволеныя *н.*—приневольвание, принужденне.
 Зьнявольваць, ліць *каго*—приневольваць, лць; прынуджаць, дць.
 Зьнявервацца, верыцца—лишаться, шчыцца веры, доверия; изверивацца, изверыцца.
 Зьнявечваць, чыць *каго*—изувечиваць, чыць.
 Зьнялюбаць—перестать нравиться, опротивець. *МГ*.
 Зьнямелы—ошмелы.
 Зьнямець—ошмелыць.
 Зьнямога *ж.*—изнеможение, слабость.
 Зьнянаць—печально, нежданно.
 Зьнясілыць, сільваць—обессилець, сіліцца.
 Зьнячмылі—бессознательно, опрочмець.
 Зьнячэўку—*см.* зьнянаць.
 Зьыва *ж.*—явление (*Душэуная зьыва. НТ*); сцена. *НТ*.
 Зьываць, зьываць *што, каго*—с'едать, с'есть.
 Зьываныя *н.*—соединение.

Зьывацца, ніцца *з кім*—соединяться, ніцца.
 Зьываць, зьываць—с'едать, с'есть.
 Зьывыныя *н.*—сияние; концевоснае—полярное сияние. *НТ*.
 Зьывуныя *н.*—появление.
 Зьывуцца, віцца—явіцца, явіцца; появляцца, віцца.
 Зьгар *м.*—часы.
 Зьдаль *м.*—скамья для сиденья.
 Зьдлік *м.*—скамеечка.
 Зьюзь *м.*—горький пьяница, пьянчук.
 Зьюць—говарыць, беседваць, клякць.
 Зьбер *м.*—пиксельник (*бот. Galvoria L.*).
 Зьбіць (-бля) *каго*—збываць.
 Зьбка *ж.*—збываць; *пр.*—холодноваць.
 Зьбываць *ж.*—холод.
 Зьбкі—холодноваць.
 Зьбры *ж. мн.*—жабры.
 Зьбуцца—соловеть.
 Зьвака *ж.*—ротавая, зьвака; зьвака.
 Зьвуць *ж.*—1) зьвуць; 2) ятрышник (*бот. Orchis L.*).
 Зьвуць *ж. мн.*—1) кокушник (*бот. Satyrium*); 2) божья коровка (*Coccinella*).
 Зьзлы *ж.*—кукушка (*Coccyzus*).
 Зьзлы *н.*—*см.* жалеза.
 Зьзлы—*см.* жалезы.
 Зьзлы *ж. мн.*—кандалы.
 Зьзлы *ж. мн.*—отравитель.
 Зьзлы *ж.*—отравительница.
 Зьзлы—ядовитый.
 Зьзлы *н.*—овощи, зелень.
 Зьзлы *ж. мн.*—недозрелая конопля.
 Зьзлы—зеленый.
 Зьзлы—отравляцца зьзем; омрачацца, прельщацца.

Зяліць *лаго*—опьянить зельем, очаровывать, обольщать.
Зямельны—земельный, аграрный.
Зямец *м.*—пчеловод.
Зямецкі—пчеловодный.
Зямцтва *н.*—пчеловодство.
Зямля *ж.*—земля; з. *ворная*—земля пахотная; з. *абложная*—земля дерновая.
Зямляк *м.*—земляк.
Зямляцкі—земляческий.
Зямляцтва *н.*—землячество.

Іванчык *м.*—чекан (*Saxicola*). ЗТ.
Іглак *м.*—дикообраз. ЗТ.
Іглы—иглы; хвойный (тыльниковый). НТ.
Ігла *ж.*—1) игла у хвойного дерева, хвоя. НТ; 2) ударник у ружья. ВТ.
Ігліная спружына—боевая пружина. ВТ.
Ігра *ж.*—игра (на музык. инструменте).
Іграць—играть (на музыкальн. INSTR.).
Ігруша *ж.*—груша (*bot. Pyrus L.*)
Ігрыч *м.*—игрок, музыкант.
Ігрышча *н.*—игрище, вечеринка.
Ізноў—*см.* зноў.
Ілья *м. ўл.*—Илья.
Ільняны—льняной.
Імавернасьць *ж.*—вероятне, вероятность.
Імаверны—вероятный.
Імацца—1) браться; 2) понимать (*імацца навукі*).
Імаць *што*—1) брать, принимать; 2) иметь.
Імбрычак *м.*—чайник.
Імгла *ж.*—мгла. НТ.
Імгляны—мгляный.

Зямчуг *м.*—*см.* земчуг.
Зямчужны—жемчужный.
Зянонец *м.*—рякитник (*bot. Gytisus L.*)
Зянон *м. ўл.*—Зиновий.
Зярык *м.*—гранит. НТ.
Зяўра *ж.*—паз (*З вагна, як з зяўры дамы*, Я. Кол. НЗ XIX).
Зяхаць—дышаць открытым ртом.
Зяць (*м. л. зяці, цей, цём*)—зять.

І.

Іменьнік *м.*—1) именослов; 2) имя существительное.
Імецца *дзс. безас.*—верится.
Імка *ж.*—изморозь; мелкий дождь.
Імжыца *дзс. безас.*—моросит.
Імжыць—моросить.
Імкнёны *н.*—стремление.
Імкнуцца *да чаго*—стремиться.
Імстачка *ж. ласк.*—сударыня.
Імпэт *м. (лат. impetus)*—стремление, сила, напор.
Імпэтны—стремительный. НТ.
Імшара *ж.*—моховое (сфагновое) болото.
Імшарніца *ж.*—подбел (*bot. Andropoda L.*). НТ.
Імшарына *ж.*—небольшое болото. Сержп.
Імшыць *што*—заделывать мхом.
Імшыннік *м.*—моховик.
Імя (іменьні) *н.*—имя; агульнае, звычайнае—имя нарицательное; назоўнае—имя существительное.
Інакш, іначай—иначе.
Інакшы—иной, другой.
Інакшыць—переназначать, переменять.

Інбер *м.*—ибирь.
Індук *м.*—индук (*Melospiza gallopavo*).
Індычка *ж.*—индюшка.
Іногды—иногда.
Інося—иное дело.
Інструментовы—инструментальный.
Інстынкт *м.*—инстинкт.
Інтэрэс, тэрас *м.*—интерес; нужда, дело.
Інтэрасны—интересный, выгодный.
Інтрыга *ж.*—интрига. НТ.
Іншасказ *м.*—иносказание, аллегория. НТ.
Іншасказальны, сказны—иносказательный, аллегорический.
Іншасказна—иносказательно. НТ.
Іншы—*см.* Інакшы.
Ірвакі *ж. мн.*—рвота, блевотина.
Ірваць *што*—рвать, щипать.
Ірдазь *дз.*—краснощёкий, кая.
Ірдацца—рдеть.
Іржа *ж.*—ржа, ржавщина.
Іржавець—ржаветь.
Іржавіны *н.*—заплесневелое болото.

Каб *зл.*—чтобы (цель); еслибы (условие).
Кабат *м.*—безрукавка в виде корсета.
Кабазоры *м. мн.*—когти (*ср. капишоры*).
Каберац *м.*—коврик (особенно, подвешенный).
Кабериовы—ковровый.
Кабета *ж.*—*см.* жанчына.
Кабеты—женский.
Кабыла *ж.*—кобыла.

Іржавы—ржавый.
Іржаньне *м.*—ржанье.
Іржаць—ржать.
Іржышча *н.*—ржище, ржания стерня.
Іскрак *м.*—колчедан. НТ.
Іскаркі *ж. мн.*—гвоздика (*Dianthus L.*). НТ.
Існарковыя—гвоздичные (растения). НТ.
Існаваньне *н.*—существование.
Існаваць—существовать.
Існасьць *ж.*—сущность. НТ.
Існуючы—существующий.
Іспод *м.*—*см.* спод.
Ісподак *м.*—*см.* сподак.
Іста *ж.*—суть, сущность; основной капитал. МГ.
Істота *ж.*—существо.
Істотна—существенно.
Істотнасьць *ж.*—существенность.
Істотны—существенный.
Істужка *ж.*—лента.
Ісьці—итти; у грудкі, у рожек—вступать в драку.
Ісьціна *ж.*—истина. НТ.
Ішошы—вдья, по пути.

К.

Кабляк *ж.*—подставка в скрипке.
Кава *ж.*—кофе.
Кавадла *н.*—*см.* кувадла.
Кавалак *м.*—кусочек.
Кавалачак *м.*—кусочек.
Кавалер *м.*—кавалер, холостяк (*Ші кавалер ён ці жанаты*, Я. Кол. НЗ IX).
Кавалёўна *ж.*—дочь кузнеца.
Каваліха *ж.*—кузнечиха.
Каваль *м.*—кузнец.

Кавальня ж.—кузница.
 Кавальскі—кузнечий, ный.
 Каванье н.—ковка, кование.
 Кавачь—ковать.
 Кавун м.—арбуз.
 Кавыль м.—ковыль (бот. *Spir* 1).
 Кавэчанье н.—предсмертная агония; мучение.
 Кавэчышча—мучиться, быть в агонии.
 Кавэчыць *каго*—мучить.
 Кавэрн ж.—кофейня, няя.
 Кагал м.—1) кагал (еврейская религиозная община) 2) толпа.
 Каголам—толпой.
 Каганец м.—подсвечник; плашка для освещения.
 Кадаўба ж.—боченок из выдолбленного толстого дерева.
 Кадаўбец м.—посудина, выдолбленная из ствола дерева Серпил.
 Кадук м.—злой дух.
 Кадушка ж.—кадушка, кадка.
 Кажан м.—непопырь, летучая мышь (*Vespertilio*).
 Кажамка м.—кожевник, кожевничек.
 Кажамчтва н.—кожевничество.
 Кажаны—рукокрылые (*Chiroptera*). ЗТ.
 Кажурна ж.—корка. Я. Кол. НЗХХ.
 Кажух м.—овчинный тулуп, полушубок.
 Каз ж.—1) коза; 2) смиренный дом, рогатка.
 Казаковы—казачий.
 Казальнік м.—1) сказатель; 2) проповедник. НТ.
 Казальніца ж.—трибуна (*Прарокам, што з казальніца за грошы муць. Спад. 95с*).
 Казальны—проповеднический. НТ.

Казан м.—чугунный котел.
 Казанец, -нок м.—кателок.
 Казаны—1) сказанный; 2) веденный.
 Казанье н.—проповедь.
 Казачка ж.—уменьш. от казка.
 Казачь (-жу, жаш, жа)—сказывать; приказать.
 Казачнасьць ж.—сказочность, НТ.
 Казачны—сказочный. НТ.
 Казачына ж. *у.л.*—Украина.
 Казачына ж.—казакки.
 Казга м.—козел.
 Казеліць зрэнкі—стрелять глазами (*На хлопцаў зрэнкі казеліца. ЗБ. На зач. гон. 142 с*).
 Казімер м. *у.л.*—Казимир.
 Казіць *што*—искажать, портить; кривить (лицо).
 Казіна ж.—козье мясо.
 Козка ж.—казка.
 Казлабарод м.—козлобородник (бот. *Tragopogon* L). НТ.
 Казларог м.—козерог (созвездие). НТ.
 Казлы драць—блевать.
 Казытаць *што*—щекотать.
 Казурка, зюрка—насекомое.
 Казычыць—щекотать.
 Казылы—козленный.
 Казыль—петь козлом.
 Казыляк м.—гриб-масляник.
 Казыляня м.—козленок.
 Казылячы—козленный.
 Казюлька ж.—насекомое, козявка, мошка.
 Казялец м.—лютик (бот. *Ranunculus* L).
 Кайданы ж. *м.н.*—кандалы, оковы.
 Кайстра ж.—сумка, сума.
 Кайстрачка ж.—сумочка.
 Кайца ж.—отверстие заднего прохода (анус).
 Каладзяны—бревенчатый. Серпил.

Калакалуша ж.—черемуха.
 Каламар м.—чернильница.
 Каламажка ж.—тележка, повозка.
 Каламаса, сца ж.—куролесница, путаница.
 Каламесіць—куролесить.
 Каламесны—путанный.
 Каламутны—мутный.
 Каламянка ж.—коломянковая ткань, парусина.
 Каланіца ж.—густой деготь на колесах.
 Калантырыць—клянчить.
 Калануць *каго*—кольнуть, уколоть.
 Каласіца—колоситься.
 Каласок м.—колосок.
 Каласоўнік м.—костер (бот. *Bromis* L) НТ.
 Калатня ж.—смута; ссора, распря.
 Калаўрот м.—самопрядка; верот (колодезный).
 Калаўротка ж.—ножная прялка с колесом.
 Калаціца—колотиться; дрожать, трястись (над чем).
 Калаціць *каго, што*—колотить; трясти.
 Калач м.—коляч; кольцо.
 Калашман м.—мохнатоногий.
 Калекі *п.р.м.*—калечный.
 Каленка н.—колено.
 Каленкаваты—коленчатый. НТ.
 Калёсы ж. *м.н.*—телега.
 Калечтва н.—калечение.
 Калечыць *каго*—исключивать, уродовать.
 Калечаны—исключенный.
 Калі—1) когда; 2) если.
 Калі-б—если-бы; когда-бы.
 Каліва н.—зерно, крупинка.
 Каліна ж.—калина.
 Калі-ні-калі—кой-когда, изредка.
 Каліта ж.—денежная сумка.

Калматка ж.—жабинка (бот. *Filago Tenuis*).
 Калматы—косматый, лохматый (*Мох калматы. Я. Кол. НЗ х*).
 Калодзеж м.—колодезь.
 Калодзежны—колодезный.
 Калодка ж.—колодка, бревно, обрубок дерева.
 Калоць *каго, што*—колоть.
 Калупанье н.—ковыряние.
 Калупаць—ковырять.
 Калуфер м.—кнуфер (бот. *Talioestum Balsamifera* L) НТ.
 Калыска ж.—колыбель, люлька.
 Калыханье н.—колыхание, качание.
 Калыхацца—колыхаться, качаться.
 Калыхаць *каго, што*—колыхать, качать.
 Кальчак м.—мутовка. НТ.
 Кальчаквы—мутовчатый.
 Кальчакі м. *м.н.*—чернильчатые. ЗТ.
 Калюга, жына ж.—выбоння от колес, глубокая колея.
 Калючка ш.—1) колючка, шип; 2) ехидна. ЗТ.
 Каля чаго *каго*—около, возле, близ.
 Калягавачь з *к.м.*—вести компанию (*Васіль калюгу з стараставым ды ўраднікавым сынамі. Ц. Гарт. СЦ. 43*).
 Каляда ж.—1) праздник Рождества; 2) поздравление с „Рождеством“; 3) подачка приходу.
 Калядваліць—1) славить в день Рождества; 2) собирать „коледу“.
 Калямін м.—галмей. НТ.
 Калянасьць ж.—твердость.
 Каляндар м.—календарь.
 Каляндра ж.—кишнец (бот. *Coriandrum* L). НТ.

Калянець—твердець.
 Каляніць *што*—доводить до твердости, закалявать.
 Каляны—тверды.
 Каляплоднік *м.*—околоплодник (*бот.*) НТ₁.
 Каліровы—цветной, цветовой (*Каліровая сьлепата*). НТ₁.
 Камачкі *м. мн.*—комочки, гайбкі.
 Каманішнік *м.*—сивец (*бот. Sarcisa L.*) НТ₁.
 Камаш *м.*—ботинок.
 Камель *м.*—ствол.
 Каменны—каменный.
 Камешне *н. зб.*—камни.
 Каміньчык *м.*—камушек; чыкі вульканічныя—лапіла. НТ₁.
 Камізаўка *ж.*—жилет.
 Каменяломнік *м.*—камнеломка (*бот. Saxifraga L.*) НТ₁.
 Камінак *м.*—очаг.
 Камінар *м.*—трубочист.
 Камісар *м.*—комісар.
 Камлэк *м.*—камель.
 Камлём—быстро, згнovenно; ніжнею частю.
 Камлёт *н.*—сумоннак или шерстянак ткань; жанская одежка.
 Камлыга *ж.*—гайба.
 Каміадрук *м.*—літаграфія, літаграфіраванне. НТ₂.
 Каміадрукаваньні—літаграфіраванні. НТ₂.
 Каміадрукаваньні—літаграфіраваць. НТ₂.
 Каміадрукар *м.*—літаграф.
 Каміадрукарні *ж.*—літаграфія (печатня). НТ₂.
 Каміадрукарскі—літаграфіскі. НТ₂.
 Камора *м.*—кладовая; клеть, нула.
 Каморка *ж.*—1) кладовочка; 2) клетка (*біол.*) (*Нарвова каморка*). НТ₁.
 Каморкавы—клеточны. НТ₁.

Каморнік *м.*—землемер.
 Каморніцкі—землемерны.
 Каморніцтва *н.*—землемерное дело.
 Кампанія *ж.*—компанія.
 Кампаньнік *м.*—кампаён.
 Камрат *м.*—камрад. (*Ян. К. Шл. ж. 119 с.*)
 Камуністы (*мн. л.-істыя*) *м.*—коммунист.
 Камы *м. мн.*—густая картофельная каша с салом или мвслom. МГ.
 Камэдыя, мэдыя *ж.*—комедія.
 Камэдыянычык *м.*—комедіант.
 Камэк *м.*—ком, комок.
 Камяга *ж.*—корыто для водопоя.
 Камяніца *ж.*—каменный дом.
 Камячок *м.*—комочек.
 Камыньне *н.*—кончина, агонія.
 Кампа *ж.*—кяпане, диван, кушетка.
 Канаплявы—конопляны.
 Канапля *ж.*—конопля (*бот. Cannabis L.*) НТ₁.
 Канаплянішча *н.*—конопляное поле.
 Канарка *м.*—см. канорка.
 Канарачка *ж.*—канаресчка.
 Канарка *ж.*—канарейка.
 Канаць—уміраць, испускаць последнее дыхание.
 Кандыба *м.*—хромоногий.
 Кандыбаць—прихрамываць, ковыляць.
 Канчя—конечна, необходимо, обязательно.
 Канчясыць *ж.*—необходимость, обязательность. НТ₁.
 Канчы—необходимый, обязательный.
 Канка *ж.*—клястэрная трубка.
 Канон *м.*—1) канун; 2) кутыя помінальная.
 Кант *м.*—ребро; кант.
 Кантар *м.*—безмен.
 Кантаслуп *м.*—призмл. НТ₁.

Кантычка *ж.*—сборник духовных песень.
 Канцавосье *н.*—полус. НТ₁.
 Канцавы—конечный; крайний. (*Канцавыя члены прапорцы НТ₁*).
 Канчаток *м.*—конец; окончание.
 Канчатковы—окончательный, заключительный (*Канчатковы падрахунак*).
 Канчук *м.*—нагайка, ременная плеть, кнут.
 Канькала *ж.*—попрошайка.
 Каньканье *н.*—попрошайничество.
 Канькаць—попрошайничать.
 Каньк *м.*—1) конюх; лошадиный пастух; 2) см. каня.
 Канюшына *ж.*—клевер.
 Канюшок *м.*—лошадиный подпасок.
 Кани *ж.*—скопа (*Pandion haliaetus*). ЗТ.
 Каника *м.*—лошадёнка.
 Капа *ж.*—покрывало на кровати, капыёвое одеяло.
 Капа *ж.*—1) копя; 2) мера в 60 штук.
 Капаліца *ж.*—мотыга.
 Капальні *ж.*—коль. НТ₁.
 Капаніца *ж.*—1) мотыга; 2) выкопанный ров; вырытый пруд. МГ.
 Капаны—схожий (как две капли воды).
 Капаныне *н.*—рытьё.
 Капарнуць *каго*—ковырнуть (*Цялушку рогам капарнула карова Я. Кол. НЗ XVI*).
 Капаць—копать, рыть.
 Капач *м.*—заступ, лопата.
 Капачка *ж.*—капелька; капачкі надабраць—иметь сходство, быть схожим.
 Капашыцца—1) шевелиться, барахтаться; 2) медленно работать.

Капашыць *што*—шевелить.
 Капеш *м.*—водосток.
 Капец *м.*—межевой знак, земляная насыпь.
 Капка *ж.*—капля.
 Капканы *м. мн.*—1) капкан; 2) клядалы.
 Каплан *м.*—жрец, священник.
 Капліца, лічка *ж.*—часовня, часовенка.
 Капліць—протекать.
 Капот *ж.*—капот.
 Капрыз *м.*—1) прихотливость; 2) своенравие, упрямство.
 Капрыза *ж.*—упрямица.
 Капрызіца—своенравичать.
 Капрызы—прихотливый, своеранный, требовательный.
 Капрызьнік *м.*—упрямец.
 Каптур *м.*—1) клубок, колпак; 2) абажур.
 Каптурок *м.*—чехлик.
 Капцян *м.*—оборванец (бран.)
 Капцюр *м. мн.*—когти.
 Капшук *м.*—1) сумочка, мешочек (для табаку); 2) кокон. МГ.
 Капыл *м.*—сапожная колодка.
 Капыт *м.*—копыто.
 Капыцік *м.*—копытце.
 Капыціца—оступаться, умирать.
 Капыцьне *н. зб.*—копыты, груда копыт.
 Капылі *ж.*—капелька. НТ₁.
 Капылюш *м.*—капышон; шляпа.
 Кара *ж.*—кара, наказание.
 Кара сьмерцю—смертная казнь.
 Кара *ж.*—кора, корка.
 Карабіцца—коробиться.
 Карабіць *што*—коробить.
 Карабель *м.*—корабль; лъ паветраны—баллон, воздушный корабль.
 Карабельнік *і. м.*—корабельщик.
 Карабельчык *м.*—кораблик.

- Каравай *м.*—коровай; свадебный пирог.
 Каравайница *ж.*—женщина, смотрящая за печением коровой на свадьбе.
 Каравайчик *м.*—уменьш. от каравай.
 Каравчик *м.*—коровий помет.
 Карадзіцца—симулировать корчи.
 Карагод *м.*—хоровод.
 Карагодны—хороводный.
 Карагодзіцца—вести хоровод.
 Караед *м.*—томка (Томіца туродарна). ЗТ.
 Карак *м.*—защек, затылок.
 Каракулька-ля *ж.*—кликса, крючок в писаньи.
 Каралева *ж.*—королева.
 Каралевіч *м.*—королевич.
 Каралеўства *н.*—королевство.
 Каралі *м. м.*—ожерелье, бусы; каралы.
 Каралівы—коралловый.
 Карантыж *м.*—малыш, карапуз.
 Караняване *н.*—извлечение корня (*мат.*). НТ.
 Каранье *н.*—наказывание.
 Карасканые *н.*—карабканье.
 Караскацца—карябаться, влязаться.
 Карашць *што*—укорачивать.
 Карашць *каго*—караць, наказывать.
 Карачі *ж. м.*—карточки.
 Карбаціцца—*см.* карабаціцца.
 Карбаціць—*см.* карабаціць.
 Кардон *м.*—1) картон; 2) кордон; граница.
 Каржавець, жэць—засыхать.
 Каржавы—засохший (хлеб).
 Каржанаваты—суховатый.
 Карзун *м.*—*см.* кнораз.
 Карк *м.*—*см.* карак.
 Каряваць—закупоривать (бутыль).
 Каркавы—затылочный.
- Карміць *каго*—кормить, питать.
 Кармленне *н.*—кормление, питание.
 Карнавухі—корноухий.
 Карнасьць *ж.*—дисциплина ЮТ.
 Карната—кургузо.
 Карнаты—кургузы.
 Карнаценькі—кургузенький.
 Карнаць *што*—укорачивать.
 Карны—дисциплинарный; уголовный.
 Кароза *ж.*—сойка МГ; иволга обыкновенная (*Oriolus galbula*). ЗТ.
 Кароль *м.*—король, *м. ўл.*—Кара.
 Каролік *м.*—королёк.
 Каромысел *м.*, *сла н.*—кормысло.
 Карона *ж.*—1) корона; 2) корона (дерева). НТ.
 Кароста *ж.*—короста, чесотка (болезнь).
 Кароткасьць *ж.*—краткость.
 Кароткатэрміновы—краткосрочный.
 Кароткачасна—кратковременно.
 Кароткачаснасьць *ж.*—кратковременность.
 Кароткачасны—кратковременный (*сп.* малачасны).
 Кароткі—короткий, краткий.
 Каротына *ж.*—каротни. НТ.
 Кароценькі—коротенький.
 Каротшы—кратчайший.
 Карпанье *н.*—копанье, кропотливая работа.
 Карпацца—копаться; корпеть за работой.
 Карпач *м.*—копун.
 Карпека *м. ўл.*—Карп.
 Карта *ж.*—1) карта; 2) письмо.
 Карташные *н.*—тасовка карт.
 Карташць *што*—тасовать (карты).
 Картаплянік *м.*—картофельное поле.

- Картка *ж.*—карточка.
 Картопля *ж.*—картофель.
 Картожнік *м.*—картежник.
 Карузла—коряво, закорузло.
 Карузлы—корявый, закорузлый.
 Карук *м.*—столярный клей. Сержп.
 Кархавіные *н.*—отхаркына, мокрота.
 Карханые *н.*—харканье.
 Кархаць—харкать, отхаркиваться.
 Кархаць, хануць *каго*—ударить кулаком (*сп.* корх).
 Каршць *дзе, безас.*—сильно хочется, не выходит из мысли.
 Каршавіты—коренастый. Я. Кол. НЗ. хvi.
 Карчаком—скорчившись.
 Карча *ж.*—трактор, шинок.
 Карчмар *м.*—трактирщик, целовальник.
 Карчмарства *н.*—трактирный промысел.
 Карчок *м.*—пенёк.
 Карчукаваты—коренастый. Ц. Гарт. СЦ. 7 с.
 Каршак *м.*—осоэд. ЗТ.
 Каршнем—затылком, стремглав.
 Каршок *м.*—уменьш. от корх.
 Каршун *м.*—встреб, коршун (*Mivus*).
 Каршэнь *м.*—1) затылок; 2) удар по затылку.
 Карысна—полезно, прибыльно.
 Карыснасьць *ж.*—полезность, прибыльность.
 Карысны—полезный, прибыльный.
 Карыстанье *н.*—пользование, извлечение прибыли.
 Карыстаць *з чаго*—получать пользу, пользоваться (*А пак з таго й карыстае*. Я. Кол.)
 Карыстацца *чым*—пользоваться.
- Карысьной *прс. в. ст.*—полезнее.
 Карысьць *ж.*—польза, прибыль.
 Карэлы—закоренный.
 Карэньчык *м.*—корешок.
 Карэц *м.*—берестовой ковш.
 Карэць—покрываться корою, черстветь.
 Карэчыцца—корчиться.
 Карэчыць *што*—корчить.
 Каса *ж.*—коса.
 Касаваные *н.*—отмена, уничтожение; аннулирование.
 Касаваньць *што*—отменять, уничтожать; аннулировать.
 Касавіна *ж.*—косыба, покос.
 Касавуры—кривоглазый, смотрящий исподлобья, косо.
 Касавурыцца—коситься; смотреть исподлобья.
 Касарства *н.*—1) кошенне; 2) зб.—косы.
 Касач *л. м.*—1) касатик (*Iris* L.), стриж, косырь (*Syrælas arca*).
 Касачовы—1) касатиковые (*Iridaceae* L.). НТ; 2) стрижеобразные (*Syrætomorphae*). ЗТ.
 Касец *м.*—косарь.
 Касіла *ж.*—коса (женская).
 Касталом *м.*—чернокорень (*бот.* *Synoglossum* L.).
 Кастравы—костриковый.
 Кастрысты—костриковатый.
 Кастрыца *ж.*—костра, кострика.
 Кастрычнік *м.*—октябрь.
 Кастрычнікавы—октябрьский.
 Кастусь *м. ўл.*—Константин.
 Касьбіт *м.*—косарь, косец.
 Касьнік *м.*—лента в косе.
 Касьсэ *н.*—рукоятка косы.
 Касьцёл *м.*—костел.
 Касьцельны—костельный.
 Касьцёр *м.*—костерь (*бот.* *Bromus secalinus* L.).

- Касьцісты—костистый, костлявый.
 Касьцадж м. ўл.—Константин.
 Касьцянка, ніцы ж.—костянка (бот. *Viburnum saxatile* L.). НТс.
 Касяк м.—косяк.
 Кат м.—палац, мучитель.
 Катаваны—наказанный.
 Катаваныне м.—истязание.
 Катаваць каго—истязать, мучить.
 Каталі м.—католик.
 Каталіцкі—католический.
 Каталіцтва н.—католичество, католицизм.
 Катарынка, трынка ж.—шарманка.
 Катар м.—насморк.
 Каткі м. мн.—сережка (бот. *apentish*). НТс.
 Катайна ж.—котловня НТс.; ванна НТс.
 Катляр м.—медник.
 Катлярыха ж.—жена медника.
 Каток м.—1) котик; 2) колесо у телеги.
 Катух м.—курятник. МГ.
 Катуюш м.—уменьш. от катух (*Ня хатка, проста катушом*. Я. Кол. НЗ VIII).
 Каты м. мн.—1) кошки (*Felidae*) ЗТ; 2) кошачий мех.
 Катэдра ж.—нафедра; кафедральный собор.
 Каўбаса ж.—колбаса (ср. *kilbasa*).
 Каўзаньне н.—скольжение (*Каўзаньне пластоу*). НТс.
 Каўзацца—кататься по льду; скользить.
 Каўзель м.—каток.
 Каўка ж.—галка.
 Каўканыне н.—карканыне.
 Каўкаць, кнуць—каркать, кнуть; умереть.
 Каўнер м.—воротник.

- Каўнерчык, рык м.—воротничок.
 Каўрыга ж.—коврига, краюха.
 Каўтань, тануць—глотать, глотнуть.
 Каўток м.—глоток.
 Каўтун м.—колтун (болезнь волос).
 Каўтунішнік м.—ослиник (бот. *Oenothera* L.). НТс.
 Каханак м.—1) любовник; 2) любимчик.
 Каханенькі—любнейший.
 Каханка ж.—любовница.
 Каханы—любимый, возлюбленный.
 Каханьне н.—любовь.
 Кахацца з кім—любить.
 Кахаць каго—любить.
 Кахля ж.—вразец.
 Кахляны—израсцовый.
 Кахляр м.—израсцовый мастер.
 Кацап м.—мужлан, неотёса; великорус.
 Кацапшына ж. ўл.—Великороссия.
 Кацацца—1) катиться; 2) катится.
 Кацьма—быстро.
 Кацьмак м.—неотёса, мужлан.
 Кацямятка н. м.—котенок (бот. *Noreta* L.). НТс.
 Кацяня н.—котёнок.
 Кацярына ж. ўл.—Катерина.
 Кацярынка ж.—см. катарынка.
 Кацячы—кошачий.
 Качалка ж.—валёк для белья.
 Качаньне н.—катание (белья).
 Качаньні н. зб.—кочни.
 Качаны—катанный вальком.
 Качацца—кататься; валяться.
 Качаць што—катать; валять.
 Качачка ж.—уточка.
 Качка ж.—утка (Апав).
 Качкадзюб м.—утокос (*Othorhynchus*) ЗТ.

- Качолкі ж. мн.—катки.
 Качур м.—селезень.
 Качурыца—умирать в корчах.
 Кашара ж.—овчарня.
 Кашары ж. мн.—казарны, лагера.
 Кашлаты—дохматый, мохнатый.
 Кашолка ж.—корзинка, коробок.
 Каштавыныне м.—отведывание на вкус.
 Каштаваць што—отведывать (ср. каштуе).
 Каштарыс м.—смета.
 Каштарысны—сметный.
 Каштоўнасьць ж.—драгоценность.
 Каштоўны—ценный, драгоценный.
 Каштуе каго—стоит.
 Кашулька ж.—уменьш. от кашуля.
 Кашуля ж.—сорочка, рубаха.
 Кашэль м.—корзина, плетенка для телеги, кошель.
 Кашэрны—кошерный (ср. кошар).
 Каак м.—конец, гибель, смерть.
 Кааньне н.—раскаianie.
 Каацца—раскаиваться.
 Квадра ж.—четверть луны.
 Квадрат м.—квадрат, четверть.
 Квадратовы—квадратный.
 Квактаць—клохтать (о курицах), квактать (о жабах).
 Квахтуныя ж.—воркуныя.
 Квахтуха ж.—наседка (курица).
 Квапіцца—завидеть на что-л; завидовать.
 Квапіць каго—возбуждать желание, подзадоривать.
 Квапліва, пна—жадно, с завистью.
 Кваплівы, пны—жадный, завистливый.

- Квартоўка ж.—пол'осьмины.
 Квас м.—кислота; квас.
 Кваскаваты—кисловатый.
 Квасна, ны—кисло, лый.
 Кватэра ж.—квартира.
 Кватэрант м.—квартирант, жилец.
 Кватэрка ж.—1) квартирка; 2) оконное стекло; 3) доля вина.
 Кватэрны—квартирный, жилищный.
 Квач м.—мазилка.
 Квет м.—цвет.
 Кветадоньне м.—тар, цветоложе. НТс.
 Кветаножка ж.—цветоножка. НТс.
 Кветка ж.—цветок.
 Кветачка ж.—цветочек.
 Кветкальсьцік м.—лепесток (ср. палёстка). НТс.
 Квітаць каго—удовлетворять, отплачивать.
 Квітнець—цвести. (*Лілей там квітнець*. Яс. Пад. р. н. 116с.)
 Квіток м.—записка, квитанция.
 Квок м.—лягушачья икра.
 Кволасьць ж.—ломкость, слабость, нежность.
 Кволіць—слабеть.
 Кволы—ломкий, слабый, нежный.
 Квота ж.—процент, рост.
 Квотнік м.—ростовщик.
 Квотніцтва н.—отдача денег в рост.
 Квотны—процентный.
 Квохаць—охать, стонать.
 Кел м.—клык, зуб.
 Келзаныне м.—взнуздывание.
 Келзаны—взнузданный.
 Келзаць каго—взнуздывать.
 Келіх м.—чаша; кубок.
 Кеміць—сообразжать, понимать, быстро схватывать.
 Кемкасьць ж.—сообразительность, сметливость.

- Кемкі—сообразительный, сметливый.
 Кеп м.—дурак, глупец.
 Кепік м.—дурачок.
 Кепікі м. мн.—насмешки.
 Кепска—скверно, дурно, плохо.
 Кепскавата—плоховато.
 Кепскаватасьць ж.—плоховатость.
 Кепскі—дурной, плохой.
 Керзаць—плести.
 Кеўзаць—мазюкаты.
 Ківаньне н.—шатанье.
 Ківацца—шататься.
 Ківаць што—шатать; *непер.*—мигать.
 Кігіваньне н.—1) писк; 2) визжание.
 Кігівань—вищать; визжать.
 Кіданьне н.—бросание; корчи, падучая.
 Кідацца, кінуцца—бросаться, ситься.
 Кідаць, кінуць што, каго—бросать, сить, оставлять, вить.
 Кінуць кроў—пустить кровь (*Цырульн кроў кінуў абмошаму пану*, Ф. Баг. ДБ. 14 с.).
 Кік м.—палочка, тросточка.
 Кікука ж.—початок, НТ.
 Кікунік м.—загонщик при облаве.
 Кічка ж.—тросточка.
 Кій м.—палка, трость.
 Кіла ж.—грызня.
 Кілаваты—имеющий грыжу.
 Кілаба ж.—см. каўбаса.
 Кілім м.—ковёр.
 Кілаць—см. келзак.
 Клаун м.—имеющий грыжу.
 Кінавар м.—киноварь (ср. цынобра), НТ.
 Кіназюк м.—брюхо, желудок.
 Кіназюкі м. мн.—кашки, внутренности.
 Клець м.—ноготь, коготь.
 Кіпцік м.—ноготок.
- Кіраваньне н.—руководство, управление.
 Кіраванца—управляться.
 Кіраваць што—направлять; чым—управлять, руководить.
 Кіраўнік м.—правитель, руководитель; нік спраў—управляющий делами.
 Кіраўніцтва н.—управление, руководство.
 Кіраўніцым ж. мн.—директрисы, НТ.
 Кіраўнічая думка—лейт-мотив, НТ.
 Кіраўнічка ж.—руководительница.
 Кіраўнічы—руководящий.
 Кірмаш м.—арморка (см. нем. d. Kirche).
 Кірмашовы—арморочный.
 Кірпа ж.—нос, физиономия (*Расквасіць кірпу*, Я. Кол. НЗ. XVIII).
 Кірпатасьць ж.—курносость.
 Кірпаты—курносый.
 Кірпач м.—курносик.
 Кірунак м.—направление.
 Кірчаньне м.—раскорячивание.
 Кірчыцца—раскорячиваться.
 Кірчыць—раскорячивать.
 Кісель м.—кисель.
 Кісласьць ж.—кислота.
 Кіснуць—закисать; киснуть.
 Кісльца ж.—кислица (бот. Oxalis L.).
 Кісльць што—квасить, закислять.
 Кісльчвасьць ж.—кисловатость.
 Кісьлявы—кисловатый.
 Кіт м.—1) оконная замазка; 2) кит (рыба).
 Кітаваньне н.—задепливание замазкой.
 Кітаваць што—задепливать, замазывать замазкой.

- Кітайка ж.—легкая бумажная ткань.
 Кітка ж.—визанка сена.
 Кіханьне н.—хихикание.
 Кіхаць—хихикать.
 Кішонка ж.—карманчик.
 Кішэны—карманный.
 Кішэнь, шэня ж.—карман.
 Кіюга ж.—пальца.
 Кіянка ж.—палочка; валец с долгой ручкой.
 Кіхі м. мн.—кукуруза (бот. Zea L.).
 Клад м. мн.—кладбище (*Клады з паніклымі крыжані*, Я. Кол. НЗ. XXIV).
 Кладуна ж.—склад.
 Кладзь, дака ж.—перекладина, мостик.
 Клапатаньне н.—хлопотание, заботливость.
 Клапатаць—хлопотать, заботиться, беспокоиться о чем.
 Клапатліва—хлопотливо, заботливо.
 Клапатлівы—хлопотливый, заботливый.
 Клапатня ж.—заботы, беспокойство.
 Клапатун м.—хлопотун.
 Клапатуха ж.—хлопотунья.
 Клапачіцца—заботиться, беспокоиться.
 Класьці што, каго—класть, укладывать, полагать.
 Класьціся—ложиться (*Класьціся спаць*).
 Клекатаць—1) клокотать; 2) кричать подобно весту.
 Клёк м.—1) жизненная сила; 2) изображение (*Ужо ў нас не хопіць клёку такоў глупства расшалопаць*, Я. Кол. НЗ. XX).
 Клён м.—клен (*Acer platanoides* L.).
 Клеп м.—зуб в бороне.
- Клець ж.—кладовая, амбар, клеть.
 Клёпка ж.—галушка.
 Клешчы м. мн.—клещи.
 Клікаць, кнуць каго—звать, позвать; кликнуть.
 Кліч м.—1) клич; 2) междометие (грам). Тр.
 Клічнік м.—знак восклицания.
 Клічны—звательный (падеж).
 Клок м.—ключок, пыж.
 Клопат м.—забота.
 Клуб м.—тазовая кость.
 Клубкаваты—шаровой. (*Клубкаватая маламка*, НТ).
 Клаум м.—шум, галдёж, беспокойство.
 Клаумак м.—узел (ср. клунак).
 Клауміць—шуметь, галдеть, беспокоить возней.
 Клаумка ж.—котомка, сумка.
 Клауманьне н.—одурение, дурь.
 Клаумы—шумный.
 Клаунак м.—выюк, воша.
 Клауначны—выючный. (*Клауначныя жывёлы*). БГ.
 Клауна ж.—пуня при гумне, рига, гумно.
 Клаупіна ж.—шарапина.
 Клыгат м.—раскачивание (*У мерным клыгату кадэсным*, Я. Кол. НЗ. 204 с.).
 Клыпаць—прихрамывать.
 Клычаны—всклоченный, измятый (*Клычаны лён*).
 Клычаньне н.—клока, ссора.
 Клычыць што—ключить, приводить в беспорядок.
 Клыш м.—хромоножка.
 Клышаногі—хромоногий.
 Клябы ж. мн.—слесарские тиски.
 Клякаць, кнуць што—клевать, клонуть, долбить.
 Ключ м.—1) ключ; 2) строило в сарае.
 Ключыкавыя—первоцветные (растения), НТ.

Ключыкі *м. мн.*—первоцвет (*бот. Primula l.*). НТ₂.
Клявешчына *ж.*—жгун-корень (*бот. Saigina vishovsh. Kosl.*).
Клявец *м.*—молоток.
Кляймо *н.*—клеймо, печать.
Кляймоды *м. мн.*—регалия, атрибуты власти.
Клямва *ж.*—щекотка с ручкой, защелка.
Кляпанье *н.*—1) оттягивание косы; 2) клевета, поклеп.
Кляпаць касу—оттягивать косу.
Кляпы *м. мн.*—лацканы.
Кляса *ж.*—класс.
Класавы—классный; классный.
Клясьці каго—клясть, проклинать.
Клясьціся—клясться.
Кляцьба *ж.*—1) клятва; 2) проклятие.
Кляштар *м.*—монастырь.
Кляштарскі—монастырский.
Кляшчотка *ж.*—трешетка; тиски.
Кмен *ж.*—тмин (*бот. Carum l.*). НТ₂.
Кметлівасць *ж.*—смекалка, сообразительность.
Кметлівы—смеливый, сообразительный.
Кмеціць што—замечать; смекаать.
Кмін *м.*—см. кмен.
Кнігавед *м.*—библиофил; библиограф. НТ₂.
Кніганіс *м.*—библиография.
Кніганісны—библиографический.
Кнігар *м.*—библиотекарь. НТ₂.
Кнігарня *ж.*—книжный магазин.
Кнігасьпіс *м.*—книжный каталог.
Кнігаўка *ж.*—чубис, луговка (*Vallisneria spirata*). ЗТ.
Кніжніца, ня—библиотека.

Кніжыца *ж.*—книжка.
Кнораз *м.*—вепрь, кабан (невыголощенный).
Кнот *м.*—фитиль.
Кноцік *м.*—фитилёк.
Кныхала *ст.*—хныкала, плакса.
Кныханьне *н.*—хныканье.
Кныхаць—хныкать, ныть.
Княжацкі, жыцкі—княжеский, княжий.
Князь—княжий.
Князьёна *ж.*—княжна.
Кобза *ж.*—бандура.
Коварат *м.*—колодезный порот.
Ковы *ж. мн.*—оковы.
Кожны—каждый.
Козка *ж.*—козочка.
Козлыт *м.*—щекотка, щекотание.
Кола *н.*—1) колесо; 2) круг.
Коламаз *м.*—намазывающий колеса (унич.) Я. Кол. НЗ.
Коламазь *ж.*—коломазь.
Колае *м.*—колос.
Колер *м.*—цвет.
Колеры—цветной (ср. каляровы).
Колік *ж.*—кол.
Коліка *ж.*—колотье, резь в кишках.
Колічак *м.*—колышек.
Колца *н.*—колечко.
Колючы—колошый.
Колькасны—количественный.
Колькасьне *ж.*—количество. НТ₂.
Колькі—сколько.
Колькі-сь—несколько, лишь бы немного.
Кольчык *м.*—серьга.
Коляды *ж. мн.*—см. каляды.
Комін *м.*—печная труба.
Комкаць што—сжимать, стискивать.
Комля *ж.*—рыболовный снаряд.
Кон *м.*—судьба, предопределение.

Конаўка *ж.*—кринка; ковш, братина.
Конік *м.*—1) лошадка; 2) кузнечик.
Конт *м.*—счет (*На-конт*).
Канцавосны—полярный. НТ₂.
Канцавосьсе *н.*—полос. НТ₂.
Конча—обязательно, непременно.
Конь *м.*—лошадь, конь.
Коньнік *м.*—всадник.
Копаны—очень сходный.
Копанка *ж.*—пруд.
Копатна—дымно.
Копань *м.*—копоть, дым.
Копішча *н.*—изрытая земля, копь.
Копка *ж.*—малая копанка.
Коптур *м.*—верх, излишек (ср. каптур).
Коптурам—сверх, свыше.
Копул *м.*—купол.
Копша *м.*—могильный дух (из белорусской мифологии).
Кораб *м.*—короб.
Корань *м.*—корень.
Корак *м.*—пробка.
Кораньлад *м.*—корнеплод НТ₂.
Корж *м.*—сухарь.
Корка *ж.*—1) корка; 2) пробка.
Коркавы—1) корковый; 2) пробочный.
Корні *м. мн.*—каблуки.
Корнігрыб *м.*—микориза (ср. мікарыдза) НТ₂.
Корх *м.*—кулак, пядь.
Корхавы—кулачный.
Коршак *м.*—коршун (ср. каршун).
Коска *ж.*—запятая.
Костаўка *ж.*—костынка. НТ₂.
Костна *ж.*—кость.
Косьцік *м. ўл.*—Кости.
Косы—косой.
Котка *ж.*—1) катка, катанье; 2) кошка.
Коткі—каткий.

Коўбачка *ж.*—колбочка. НТ₂.
Коўдра *ж.*—одеяло.
Коўзка—скользко.
Коўзасць *ж.*—скользкость.
Коўзкі—скользящий.
Коўш *м.*—толчек кулаком.
Коўш, шык *м.*—ковш.
Кохаць—хлохтать.
Кохнуць—томиться, изнывать от любви.
Кош *м.*—кузов, корзина.
Кошаніна *м.*—скошенная трава.
Кошар *м.*—кошер.
Кошт *м.*—издержки, стоимость.
Коштам—на средства.
Кошык, шычак *м.*—корзинка, -ночка.
Кпіны *ж. мн.*—насмешки.
Кпіць з каго—издеваться, надсмехаться, трюнить (над кем).
Кпавы—насмешливый (*Кпавыя вочы*. ЗБ. На вач. г. 37 с.)
Кравец *м.*—портной.
Кравецкі—портновский, портняжный.
Кравецтва *н.*—портняжничество.
Крадзёж *м.*—покража, кража.
Крадзены—украденный, сворованный.
Крадзьба *ж.*—воровство.
Краёны—областной, краевой.
Краёк *м.*—уменьш. от край.
Краец *м.*—краюха, ломоть хлеба.
Край *м.*—1) край, область; 2) конец; *прям.* з род. с.—близ, возле, подле (чего).
Крайка *ж.*—кромка у матери.
Крайком—бережком.
Краіна *ж.*—область; провинция.
Краінавы—провинциальный. НТ₂.
Крайчык *м.*—уменьш. от краец.

Кракадзіл *м.*—крокодил (*Crocodylus*),
Крекаць, кнуць—каркаць, кнуць.
Кравіа *ж.*—кравіа, дыся утка.
Крантаць—крятець.
Кралі *ж. мн.*—ожерелье.
Крамя *ж.*—лавка.
Крамар, мійк *м.*—лавочнік.
Крамель *м.*—кремень.
Крамка *ж.*—дзвочка.
Крамнёвы—кремнёвы.
Крамніца *ж.*—дзвочніца.
Крамны—лавочны.
Крамнік *м.*—кварц; сілікат. *НТ.*
Крамніквасная медзь—медная сінь. *НТ.*
Крамністкі *ж. мн.*—дыамавыя дробяны. *НТ.*
Крамны—крепкі, плотны.
Крант *м.*—кран.
Крануца—трануцься, дзвінуцься.
Крануць што, каго—трануць, дзвінуць.
Крапіва *ж.*—крапіва (*бот. Urtica L.*).
Крапіла *н.*—кропля.
Крапінец *м.*—истод (*бот. Polygala L.*) *НТ.*
Крапіны—крапінны.
Крапіновы—истодовы (*бот. Polygalaceae*). *НТ.*
Красаваньне *н.*—цветенне, процветанне, расцвет.
Красаванца, ваць—весты, процветать, наслаждатся.
Красавік *м.*—апрель.
Красавіковы—аврельскі.
Красамоўнасць *ж.*—красноречыць, ораторства. *НТ.*
Красамоўны—красноречыць, риторычэскі.
Красамоўства *н.*—красноречыць, ораторства, риторыка.
Красамоўца *м.*—оратор.

Красіла *н.*—огніво.
Красіць—высекать огонь.
Краска *ж.*—цветок (*ср. кветка*).
Краскавіца *што*—отмечать черточкамі.
Краснабай *м.*—фразёр. *НТ.*
Краснабайства *н.*—фразёрства.
Красны—веселы, радостны, (*Прышла вясна красная*).
Краснае пісьменства—беллетрыстыка, художественная літаратура.
Красуня *ж.*—красавіца.
Красуха *ж.*—красотка.
Красьляньне *н.*—черчэнне. *НТ.*
Крашчаты—крестообразны.
Крата *ж.*—орада; решетка.
Кратацца—сдвигаться с места.
Кратаць што—сдвигать с места.
Кратчаты—решетчатый.
Крахтаць—крятець.
Краўчык *м.*—подмастерье портного.
Краўчыха *ж.*—жена портного; портніха.
Крайвід *м.*—ландшафт. *НТ.*
Крайзнаўства *н.*—краеведенне.
Крайзнаўчы—краеведчэскі.
Краесьветласць (сэрпа месяца)—ірыдэцыя (лучы месяца). *НТ.*
Кроць што—кромць; называць хлеб ломтыкамі.
Крок *м.*—шаг.
Кроква *ж.*—стропіла, брус стропільны.
Крокам—шагом.
Крокамер *м.*—шагомер. *НТ.*
Кром *прыём з род.*—кром (*Кром вас ніхто тут не начуе*. Ян К. Шл. *ж.* 236 ст.).
Крон *м.*—укроп (*бот. Anethum L.*).
Кропелька *ж.*—капелька.
Кропка *ж.*—точка; з москай точка с запятой (грам.).
Кропан *ж.*—капля.

Кросенны—относящийся к „кроснам“.
Кросны *ж. мн.*—ткацкі станок.
Кроў *ж.* (*р. крыві*)—кровь.
Кроўнасць *ж.*—родственныць, родство.
Кроўны—единокровны, родственны.
Крохаваньне *н.*—разрыхленне. *НТ.*
Крохасць *ж.*—хрупкыць, ломкыць.
Крохні—хрупкі, ломкі.
Кроху—немножко.
Кроць *ж.*—раз (*Два кроць; пяць кроцей*).
Крошку—немножко.
Круг *м.*—круг, окружнаць, цыкл; *прыём з род.*—вокруг.
Кругавід *м.*—горизонт. *НТ.*
Кругавы—круговы, шклячэскі.
Кругавыраз *м.*—сектор. *НТ.*
Кругадрэз *м.*—сегмент. *НТ.*
Кругазварот *м.*—кругаворот. (*Кругазварот вады*. *НТ.*)
Кругавод *м.*—период. *НТ.*
Кругаводны—периодычэскі.
Кругасказ *м.*—периодычэскае предложэнне. Яз. Лёс.
Кругачасны—повременны. *НТ.*
Круговіна *ж.*—округлае бо-лото. Серж.
Кружало *н.*—диск.
Кружня *ж.*—окольная дорога.
Крук, мкч *м.*—ворон.
Крупенькі *м.*—скрыга (бука, —птаюшыся крупным супом).
Крупеня *ж.*—крупной суп.
Крупка *ж.*—1) крупа (атмосф. асадка); 2) крупка (*бот. Daba L.*).
Крупнік *м.*—1) крупной суп, 2) пренебрежытельнае названне інтэлігента (*стрикулист*).

Крупы *ж. мн.*—крупа.
Крута—круто, тупо, плотно.
Крутагаловы—тупоголовы.
Крутка, кі—ловка, кий.
Крутня *ж.*—плутство, обман, надувальства.
Крухкі—см. крохкі.
Крухмал *м.*—крахмал.
Крухмалкі—щелочны.
Крухмальны—крахмальны; *-ныя галачкі*—крахмальныя зёрна. *НТ.*
Круцель *м.*—плут, мошэннік.
Круцелька *ж.*—плутовка.
Круцельства *н.*—плутыя.
Круціцца—1) кружыцца; 2) плутоваць.
Круціць што—кружыць, вертеть; *непер.*—плутоваць, хитрыць.
Круча *ж.*—круча, обрыв.
Кручаны—сумашэдшы, бешэны.
Кручо *н. зб.*—воронь.
Крушыя *ж.*—осыпь.
Крушына *ж.*—крушына (*бот. Rhamnus L.*).
Крушынавы—крушыны.
Крыва—криво, косо.
Крывавец *м.*—сердолик.
Крывавіца—окровавляцца.
Крывавіць каго, што—окровавляць.
Крываватасць *ж.*—искривленныць.
Крываваты—искривленны.
Крывапрысга *ж.*—клятво-преступленне.
Крывасмок *м.*—1) кровопивец; 2) кровохлебка (*бот. Sanguinaria L.*). *НТ.*
Кривасьведка *ж.*—жэснідель, тельніца.
Кривасьць *ж.*—крывота, несправядлівыць.
Криваўка *ж.*—крывавы понос. дезінтэрыя.

Крываўнік *м.*—1) тысячелистник (*бот. Achillea L.*); НТс; 2) клещ собачий (*Ixodis*) ЗТ.
 Крываўніца *ж.*—кукушкин лён (раст.).
 Крывацьвет *м.*—кривоцвет (*бот. Lycoris L.*); НТс.
 Крывізна *ж.*—кавиліна.
 Крывісты—кравяністы, полнокровны.
 Крывіца *ж.*—косіцца, морщыцца.
 Крывіць *што*—крывіць, косіць, искривляць.
 Крывіч, чайн *м.*—кривич, беларусс.
 Крывічанка *ж.*—кривичанка, беларуска.
 Крыва *ж.* *ў.л.*—Белоруссия.
 Кривуля *ж.*—кривизна, изгіб.
 Кривы—1) кривой, косоў; 2) хромоў.
 Кривая яшма—гелатроп (*miner.*); НТс.
 Криваніць—*см.* криваніць.
 Криваны—крававы.
 Крыга *ж.*—1) льдыня; 2) рыболовны снарад.
 Крыгалом *м.*—ледоход.
 Крыгі *ж.* *мн.*—весенний ледоход; НТс.
 Крыж *м.*—1) крест; 2) крестец.
 Крыжаваньне *н.*—распянанне; скрещиванне.
 Крыжаваньне *каго, што*—распянаць; скрещиваць.
 Крыжавік *м.*—крестовик (*Ereign*); ЗТ.
 Крыжавы—перекрестны.
 Крыжак *м.*—1) крестовісец; 2) большая утка.
 Крыжакі—крестовы (*Крыжакія находы*).
 Крыжак—накрест, крестообразно.
 Крыжовы—1) крестны; 2) крестообразны.
 Крыжык *м.*—крестик.

Крыжыкавы—крестоцветны (*бот. Cruciferae*); НТс.
 Крык *м.*—крик.
 Крыкса *аз.*—крикун, ня.
 Крыксуи, куи *м.*—крикун.
 Крыксуа *ж.*—крикуня.
 Крылан *м.*—собака летучая (*Pteropus*) ЗТ.
 Крыласты—крылатый, многокрылы.
 Крылаўка *ж.*—крылатка; НТс.
 Крылка *м.*—крылышко.
 Крылы *н. мн.*—крылья.
 Крыліца *ж.*—родник; источник.
 Крылічка *ж.*—родничок.
 Крылічнік *м.*—вероніка ручейная (раст.); МГ.
 Крылічны—родниковы; ключевой (*Крылічная вада*).
 Крыс *м.*—пола (*1 нос крысом ён абцярае*; Я. Кол. НЗVII).
 Крытнік *м.*—кровельшник соломенных крыш; Нк.
 Крыўда *ж.*—кривда, обиды.
 Крыўдаваць, даўца *на каго*—обижацца, оскорбляцца.
 Крыўдзіцель *м.*—обидчик; Ян. К. Шл. ж. 163 с.
 Крыўдзіць *каго*—обижаць, оскорбляць.
 Крыўдна—обидно.
 Крыўды—обидны, оскорбительны.
 Крыхачку—немножко, жечко.
 Крыху—немного.
 Крыцца—1) скрывацца, таіцца; 2) закутывацца.
 Крыць *што, каго*—1) покрываць; 2) скрываць, таіць; 3) сыхраняць (*Крыць божа*).
 Крыш *м.*—перелом, кривіс; Нс.
 Крышан *м.*—кусок (*1 хлеба ёсьць крышан*; Я. Кол. НЗ XXX).
 Крышаны—крошены.
 Крышталёвы—хрустальны.
 Крышталёк *м.*—хрусталик; НТс.

Крышталічны—кристаллический.
 Крышталі *м.*—кристалл; хрусталь.
 Крышталяваты—кристаллоподобны; НТс.
 Крышыцца—крашціцца, рассыпацца.
 Крышыць *што*—крашціць, рассыпаць.
 Крыць—выздоравляваць.
 Крэйда *ж.*—мел.
 Крэйдавы—меловы.
 Крэсіва *м.*—*см.* красала.
 Крэска *ж.*—заметка, пометка.
 Крэсьліць—отмечать, очерчивать.
 Крэхаць—трещать.
 Крэхаць—кряхтеть подобно вальдшнепу.
 Крестны *ж. мн.*—крестины.
 Крестыць *каго*—крестить.
 Кенназоў плеш—одуванчик (раст.); МГ.
 Кубел *м.*—вид бочки с крышкой.
 Кубічны—кубический.
 Кубла *н.*—гнездо.
 Кублок *м.*—уменьш. от кубел.
 Кувалда *н.*—наковальня (*ср. кавалда*).
 Кувань *што*—кавань (*ср. кавань*).
 Кувэрт *м.*—конверт.
 Кудаса *ж.*—вьюга, мятель.
 Кудзелька *ж.*—куделька.
 Кудзеля *ж.*—кудель, лес, пряжа.
 Кудзёр *м.*—1) локон; 2) гулявник (*бот. Sisymbrium L.*); НТс.
 Кудла *аз.*—нечесы.
 Кудлаваты, латы—лохматы, косматы.
 Кудлы *ж. мн.*—космы.
 Кудой—куда (*Кудой пойдзеш*; Ян. Куп. Шл. ж. 113 с.).
 Кудысь—куда-то; куда-нибудь.

Кужаль *м.*—тонкий лён.
 Кузоб *м.*—берестяная корзина.
 Кузьня *ж.*—кузница.
 Кукаль *м.*—куголь (*бот. Agrimonia L.*).
 Кукіш *м.*—кукиш.
 Кудішкі *ж. мн.*—корячки, корточки.
 Кукса *ж.*—1) изуродованная рука; 2) человек беспалый, сухорукий; культяпа; 3) кулак.
 Куксіць *каго*—бить кулаками.
 Кудамеса *ж.*—сутолока, неразбериха.
 Куддыбаньне *н.*—хроманье, медленная походка.
 Куддыбаць—ковылять.
 Кулем—стремглав, кувырком.
 Кулён *м.*—кронштейн (*Nimbus*); ЗТ.
 Кулік *м.*—кулик, улит (*Totanus*).
 Куліна, *ж.* *ў.л.*—Акулина.
 Кукарда *ж.*—кокарда.
 Куліса *ж.*—куліса (*ср. засьценне*).
 Кулісты—шаровой, сферический (*Кулістая паверхня*); НТс.
 Куль *м.*—1) куль; 2) большая связка.
 Кульба *ж.*—ложка в ружье.
 Кульбака *ж.*—кривая палка в ярме; седло.
 Кульбачыць *каго*—седлаць.
 Кульга *аз.*—хромоножка.
 Кульгавы—хромоў.
 Кульганьне *н.*—хроманье.
 Кульгань—хромать.
 Кульма—стремглав, кувырком (*ср. кулем*).
 Кульнуцца—кувыркнуться, направиться (*Ды ў лес з снэраю кульнуўся*; Я. Кол. НЗ XIX).
 Куля *ж.*—1) пуля; 2) шар (*Земная куля*; НТс).

Кулявы—колченогий.
 Кулямёт *м.*—пулемет.
 Куляход *м.*—канал пули в
 ружье. ВТ.
 Кумка *ж.*—кумушка.
 Кумкаць—соображать.
 Кумільгам—кубарем, кувыр-
 ком.
 Кумцаць—кричать по-лагу-
 шечьи.
 Кумок *м.*—куманёк.
 Кумпаня *ж.*—кампания.
 Кумпяк *м.*—окорок; бедро.
 Куна *ж.*—кунья шкурка.
 Кундаль *ж.*—дворовый пес.
 Куни *ж.*—куница.
 Куна *ж.*—куча (украинизм).
 Купальныя *н.*—торголя.
 Купала *ж.* *ф.л.*—1) бог бело-
 русской мифологии; 2) Иван
 Креститель.
 Купалка *ж.*—мелколепестник
(бот. Brigidia L.) НТс.
 Купальце *н.*—Ивановская ночь.
 Купальнік *м.*—арника (*Arnica
 montana L.*) НТс.
 Купанье *н.*—купанье, обмы-
 вание.
 Купарос *м.*—купорос.
 Купоца—купаться, мыться.
 Купна *ж.*—Соломонова пе-
 чать (трава).
 Купец *м.*—купец, покупатель.
 Купецкі—купеческий.
 Купецтва *н.*—купечество.
 Купоўка *ж.*—ежа (*бот.
 Castula L.*) НТс.
 Купление *н.*—покупание.
 Куплы—покупной.
 Купля, поўля *ж.*—покупка.
 Купаць *што*—покупать.
 Купнік *м.*—кочки.
 Купица *ж.*—скаблоса (*бот.
 Scabiosa Ross. et Sch.*) НТс.
 Купрай *ж.* *ф.л.*—Киприан.
 Купчаваць—быть купцом, за-
 ниматься торговлей.
 Кура *ж.*—курица.

Куравай *м.*—астрagal (*бот.
 Astragalus L.*) НТс.
 Курак *м.*—курок.
 Кураня *ж.*—цыпленок.
 Курапатка *ж.*—куропатка
(Perdix cinerea).
 Курасодзь, садня *ж.*—куриный
 насест.
 Курасьлен *м.*—ветреница
(бот. Anemone L.) НТс.
 Куратнік *м.*—тетеревинок
(Anas palustris L.) ЗТ.
 Курачы—куриный.
 Курахват *м.*—куроцап.
 Курва *ж.*—потаскушка, шлюха,
 блядь.
 Курвель *м.*—блудник, разврат-
 ник.
 Курвельскі—прелюбодейный.
 Курвенства *н.*—разврат, блуд.
 Курвяга *ж.*—потаскуха,
 шлюха.
 Курвяня *н.*—дита потаскухи.
 Курдупы—кургузый.
 Курка *ж.*—курица, курочка.
 Курна—дымно, чадно.
 Курица *ж.*—куриная изба.
 Куриы—куриный, дынный.
 Курниканье *н.*—мурлы-
 канье.
 Курияўкаць—мурлыкать.
 Курта *ж.*—куртка; *ст.*—
 худой, цыя.
 Куртаты—малорослый, куце-
 хвостый.
 Курча *н.* (*м. л. чаты*)—цып-
 ленок.
 Курць—дымить.
 Кус *м.*—кусок.
 Кусанік *м.*—огрызок.
 Кустоўнік *м.*—жеруха (*бот.
 Nasturtium. В. Вг.*)
 Кусьлівы—кусающийся, злой
*(Кусьлівы сабака); ядовитый
 (Кусьлівае слова)*.
 Кут *м.*—1) угол в избе; 2) пе-
 редний угол (*ср. покуць*);
 3) угол (*мат.*) НТс.

Кутажылкавы *ліст*—углонерв-
 ный (лист.) НТс.
 Кутамер *м.*—угломер. НТс.
 Кутас *м.*—кисть, кисточка;
 темляк.
 Кутасавы—кистевой.
 Кутаць *каго, што*—1) кутать,
 укутывать; 2) прятать.
 Кутнік *м.*—1) бобыль; 2) арен-
 датор. ЗБ. Назв. г. 22 с.
 Кутніца *ж.*—1) прямая кишка;
 2) задний проход; 3) бобылка.
 Кутня *ж.*—кутеж; кутерьма.
 Куток, точак *м.*—уголок, лочек,
 укромное местечко.
 Кутринкі *ж. м.*—ворсинки.
 Куты—кованый.
 Куфа *ж.*—кадка, чан, бочка.
 Куфар *м.*—сундук.
 Куфарак *м.*—сундучок.
 Кучомка *ж.*—круглая шапка.
 Кухаль *м.*—большой стакан,
 кружка для пива.
 Кухар *м.*—повар.
 Кухарскі—поварской.
 Кухарства *н.*—поварское искус-
 ство.
 Кухарчук *м.*—поварёнок.
 Кухарыха *ж.*—повариха, стра-
 пуха.
 Кухва *ж.*—сорокаведерная
 бочка с двумя доньями;
 кадка, боченок, чан.
 Кухенны—кухонный.

Лабавіны *ж. м.*—друмлины.
 НТс.
 Лабан *м.*—лобач.
 Лабаты—лобастый.
 Лабация *ж.*—увелич. от лоб.
 Лабуніць *што, каго*—ласкать.
*(Лабуніць веши дзень.
 Я. Пад р. н. 53 с.)*
 Лава *ж.*—сказья, мейка, ланка.
 Лаганец *м.*—кульбаба (*бот.
 Leontodon L.*) НТс.
 Лагодзіца з кім—мириться.

Кухенька *ж.*—кухонька.
 Кухлік *м.*—уменьш. от кухаль.
 Кухтаць *каго*—бить кулаками
 в бок. Сержа.
 Кухцік *м.*—поварёнок.
 Куца—1) коротко; 2) туго,
 трудно.
 Куцы—1) куций, короткий;
 2) чорт.
 Куць *што*—ковать.
 Куцьця *ж.*—1) кутья; 2) рожде-
 ственский сочельник.
 Кучаравасьць *ж.*—курчавость.
 Кучаравы—курчавый, куд-
 ривый.
 Кучараўка *ж.*—кудрявая
 женщина.
 Кучбай *м.*—байка (материя).
 Кучкі *ж. м.*—Куши (евр.
 праздник).
 Кучма *ж.*—меховая шапка.
 Кучмыць—недоедать, приста-
 вать с просьбой. Сержа.
 Кушнер *м.*—скорняк.
 Кушнерскі—скорняжий.
 Кушверства *н.*—скорничество.
 Кушнерыць—заниматься скор-
 ничеством.
 Кшталт *м.*—манера, образец.
 Кшчоны—крещенный.
 Кшчэньне *н. ф.л.*—Крещение
 (праздн.).
 Кябок *м.*—пескарь.
 Кялінак *м.*—рюмка.

Л.

Лагодзіць *каго*—мирить, успо-
 каивать.
 Лагодна—тихо, мирно, кротко;
 списходительно.
 Лагоднасьць *ж.*—кротость,
 мягкость; уступчивость, угод-
 ность.
 Лагодненька—тихонька, мир-
 ненько.
 Лагодны—мирный, спокойный;
 угодливый.
 Лагчы на *ж.*—ложбина, лоцинз.

- Лагчынавы—лошинный.
 Лад *м.*—1) согласие, порядок, ляд; 2) строй, система; 3) стиль НТ; 4) наклонение глагола.
 Ладаўніца *ж.*—патронная коробка. ВТ.
 Ладзіць з *км*—жить в согласии; угождать, принаровляться; *што*—устраивать, приводить в порядок, починять; *да каго*—подкрадываться.
 Ладка *ж.*—1) оладья; 2) лядонь; 3) сверток, пачка листьев.
 Ладны—порядочный, хороший, похвальный, дружный.
 Ладунак *м.*—гильза (в ружье).
 Ладыга *ж.*—стебель растения; ботва.
 Лаёвы—сальный (*ср.* лой).
 Лажня *ж.*—посуда для меда.
 Лажыца *ж.*—спальный.
 Лажок *м.*—уменьш. от лог.
 Лаз *м.*—проход в стене, изгороди и т. п.
 Лаза *ж.*—лоза (*Salix viminalis* L.). НТ.
 Лазам лезыці—настойчиво лезть (*Завіруха лазам лезе ў сэрца, вочы.* Ян. К. Спад. 70 с.).
 Лазаніца *ж.*—см. лазоўка.
 Лазанка *ж.*—крупная лапша.
 Лазенка *ж.*—банька.
 Лазіна *ж.*—хворостина.
 Лазніка *ж.*—хворостинка.
 Лазіць—лазить, влезать.
 Лазіць пчол—подрезать мед.
 Лазобка *ж.*—надушка для меда.
 Лазовы—лозный.
 Лазоўка *ж.*—вербейник (*бот.* *Luzula L.*).
 Лазурка *ж.*—лазурь, синяя краска.
 Лазыня *ж.*—баня.
 Лайба *ж.*—барка.
 Лайба *ж.*—ругань.
- Лайдак *м.*—плуг; бездельник.
 Лайдачка *ж.*—плутовка, моток, развратница.
 Лайдочыць—бездельничать, развратничать.
 Лайно *н.*—навоз, помёт. Ц.
 Лактаць—локать, хлебать.
 Лал *м.*—рубин (драгоценный камень). Ц.
 Ламана *аг.*—ломающийся, шаяся.
 Ламаніна *ж.*—1) ломота; 2) головоломка.
 Ламаны—ломанный (*Ламаная лінія*). НТ.
 Ламанье *н.*—ломанье.
 Ламанцы *м. мн.*—пшеничные лепешки.
 Ламачча *н. зб.*—лом, хворост.
 Ламачь, міль *што*—ломать, нарушать (слово).
 Ламі-галова—сорни-голова.
 Лантух *м.*—брюхо, внутренности.
 Лантуш *м.*—ландыш (*бот.* *Convallaria Desf. L.*). НТ.
 Лантушок *м.*—брюшко.
 Ланцуг *м.*—цепь.
 Ланцуг каморніцкі—землемерная цепь. НТ.
 Ланцужок *м.*—цепочка.
 Ланцатаваты—ланцетовидный. НТ.
 Лананосы—широконосый.
 Ланані *м. мн.*—хабары.
 Лананы—награбленный.
 Ланата *ж.*—лопата.
 Лантанье *н.*—летание, болтовня.
 Лантатць—летать, болтать.
 Ланатка *ж.*—плечо, лопатка.
 Ланатня *ж.*—болтовня.
 Ланатун, цень *м.*—болтун.
 Ланць *м.*—лапоть.
 Лапза *аг.*—аляповатый, тая; урод.
 Лапезнасьць *ж.*—аляповатость.
 Лапезны—аляповатый.

- Лапик *м.*—заплата.
 Лапыць *што*—чинить, заплатывать.
 Лапіна, нка *ж.*—голое место земли среди растительности.
 Лапыны—заплатанный.
 Лапнік *м.*—туфелька (*Pašpaševič*). ЗТ.
 Лапшак *м.*—березовик (гриб).
 Ларывон *м. ўл.*—Илларион.
 Ласа—с аппетитом (*Стаяць, як біскункі, буталі. І ласа ўсе на іх глядзеі.* Я. Кол. НЗ. 114 ст.).
 Ласаваць, ваць—лакомиться, сибаритствовать.
 Ласаўка *аг.*—лакомка.
 Ласік *м.*—уменьш. от ласун.
 Ласікі *м. мн.*—лакомства.
 Ласіца *ж.*—ласка (*Pitropis vulgaris*).
 Ласіцца—ласкаться, приласкиваться.
 Ласка *ж.*—милость, любезность; *калі ласка*—будьте любезны.
 Ласкаваць *ж.*—любезность; приветливость.
 Ласкавы—ласкавый, любезный, приветливый.
 Ласкаваны—лощенный, лосистый, блестящий.
 Ласкаванье *н.*—лощение.
 Ласкавацца—лосниться, блестять.
 Ласкаваць *што*—лощить, лакировать.
 Ласкальны—ласкательный.
 Ласкатанье—*н.* 1) щекогание; 2) болтовня.
 Ласкатаць 1) *каго*—щекогать; 2) *непер.*—болтать вздор.
 Ласкатун *м.*—болтун.
 Ласкатуха *ж.*—болтуня.
 Ласось *м.*—лосось, семга (*Salmo salar*). ЗТ.
 Ласоха *ж.*—сладёна.
- Ластаўка *ж.*—ласточка (*Hirundo*).
 Ласун *м.*, суха *ж.*—лакомка.
 Ласунчык *м.*—уменьш. от ласун.
 Ласыйца да каго—ласкаться, приласкиваться.
 Ласы—лакомый, лакомка.
 Лата *ж.*—1) заплата, лоскут; 2) решетина.
 Латанье *н.*—заплатывание.
 Латаны—заплатанный.
 Латаць *што*—заплатывать.
 Латаньець *што*—небрежно срывать плоды, обивать хлеба. Сержп.
 Латва—легко, удобно.
 Латвіна *ж.*—решетина.
 Латвы—легкий, удобный; незатруднительный.
 Латка *ж.*—1) заплата, точка; 2) миска.
 Латраваць—бездельничать.
 Латушка *ж.*—мисочка, чашка.
 Лаўка *ж.*—скамейка, скамья.
 Лаўнік *м.*—заседатель, член магистрата.
 Лаўрэн *м. ўл.*—Лаврентий.
 Лахва *ж.*—лафа, прибыль.
 Лахман, нок *м.*—лоскут, ток.
 Лахмані *м. мн.*—лоскуты, лохмотья.
 Лахудра *ж.*—грязнудь, растрепа.
 Лаціна *м.*—увелич. от лата.
 Лаціна *ж.*—латынь.
 Лацінка, ніка *ж.*—латинская азбука.
 Лацвей *пр.* в ст.—легче, лучше.
 Лацвейць—легчать.
 Лашчыца да каго—ласкаться.
 Лашчыць *каго*—ласкать.
 Лаянка *ж.*—побранка, ругань, ругательство.
 Лаяцца—ругаться, браниться.

Лаяць *каго*—ругать, бранить.
 Лебедзік *м.*—лебедчик.
 Лебедзь *м.*—лебедь.
 Леваальвар *м.*—револьвер.
 Легма, лежма—лежаком.
 Легчы—лечь.
 Лёд *м.* (лёд, род. лёду *мн. л.*—ляды)—лед.
 Ледавік *м.*—глетчер. НТз і з.
 Ледавая гара—айсберг. НТз.
 Ледавы—ледовой, ледовитый.
 Ледагор *м.*—ледавая гара. НТз.
 Ледаўзгоркі *м. мн.*—торосы. НТз.
 Ледзь, ледзьве—едва, чуть.
 Ледзь-ледзь—едва-едва, чуть-чуть.
 Лезва *н.*—лезве.
 Лейка *ж.*—воронка.
 Лейкаваты—воронкообразный. НТз.
 Лейцы *ж. мн.*—возжи.
 Лекавы—лечебный, лекарственный.
 Лекар *м.*—лекарь, доктор (мужчина).
 Лекарка *ж.*—женщина-врач.
 Лекі *м. мн.*—лекарство.
 Лекі *м. мн.*—испуг.
 Лекцыйны—лекционный.
 Лекцыя *ж.*—1) лекция; 2) урок.
 Лемантаньне *н.*—голоше-ние, причитание.
 Лемантаваць—голошеить, причитать.
 Лемантар *м.* (польск. Elementarz)—букварь.
 Лемантарны, ровы—букварный.
 Лемеш *м.*—лемех, сошник.
 Лён *м.*—лён; горны—асбест. НТз.
 Лёнавы—леновый.
 Лёны—ленивый.
 Лепей, лепш *прс. в. ст.*—лучше.
 Лепшы—лучший.
 Лера *ж.*—лира. НТз.

Лес *м.*—лес; гонкі—высо-коствольный; Ігласты—хвойный; ліставы—лиственный.
 Лёс *м.*—судьба, доля, рок, фатум.
 Лёсаваньне *н.*—жеребьёнка, баллотировка.
 Лёсавань—метать жребий, баллотировать.
 Лесагадоўля *ж.*—лесоводство.
 Лесагадоўчы—лесоводный, лесоводческий.
 Лесазасеў *м.*—лесонасаждение.
 Лёсік *м.*—счастливчик (ср. лёс).
 Лёскат *м.*—трескотня.
 Лестачка аз.—ласкатель, ласкательница.
 Лестачкі, лёсткі *ж. мн.*—лесть.
 Лесвіца *ж.*—лестница.
 Лесвіца да каго—лестить, ласкаться.
 Лёт *м.*—полёт.
 Летась—в прошлый год.
 Леташи—прошлогодний.
 Летма—на-лету.
 Лётнік *м.*—летчик, авиатор.
 Лётніцтва *н.*—воздухоплавание, авиация, авионавтика.
 Летні зароднік—уредоспору. НТз.
 Летны—возрастный.
 Летны—летательный, авиационный.
 Лёх *м.*—нора.
 Леў *м.* (р. с. лева)—лев.
 Лешч *м.*—лещ.
 Лі—повел. накл. 2 л. ед. ч. от ліць.
 Лівар *м.*—ливер.
 Лізануць, знуць *што*—лизнуть.
 Лізун *м.*—лизун, лакомка.
 Лік *м.*—число, счет; количе-ство.
 Лікавы—численный (Лікавы прыклад. НТз).
 Лімар *м.*—шорник (ср. рымар).

Лімарскі—шорный (ср. рымарскі).
 Лімарства *н.*—шорное ремесло.
 Лімарыха *ж.*—жена шорника.
 Ліні *м.*—линь (Linca vulgaris).
 Ліна *ж.*—канат.
 Лінаваны—линеванный, граф-ленный.
 Лінаваньне *н.*—графление, ли-невание.
 Лінаваць *што*—линевать, гра-фить.
 Лінальне *н.*—линяние.
 Лінаць—линять.
 Лінівшча *н.*—сброшенная весной аменная кожа.
 Лінуць *ж.*—линочный.
 Ліпа *ж.*—липа.
 Ліпаўка *ж.*—боченок, выдолб-ленный из липового дерева.
 Ліпень *м.*—июль.
 Ліпець, ліпуць—липить, прилипать.
 Ліпіна *ж.*—липовое дерево.
 Ліпнёвы—июльский.
 Ліпучы—липкий, клейкий.
 Ліс *м.*—лиса, лисица.
 Лісам—лисою, по лисьи.
 Лісхвост *м.*—битлачик (бот. Alouostig L.). НТз.
 Лісіца *ж.*—1) лисица; 2) тиски.
 Ліст *м.*—1) лист (дерева); 2) письмо.
 Ліставы—лиственный. НТз.
 Лісталад *м.*—листорасполо-жение. НТз.
 Лістапад *м.*—ноябрь.
 Лістападавы—ноябрьский.
 Лісток *м.*—листок, листик; листочек.
 Лістоўка *ж.*—листовка. НТз.
 Лістоўны—эпистолярный (стиль). НТз.
 Лісьлівы—линочный (Лісьлівы гарнітур. Ц. Гарт. СЦ. 97 с.).
 Лісьнік *м.*—послен (бот. Solanum L.). НТз (ср. гайсьнік).
 Лісьнікавы—насленовый. НТз.

Лісьце *н. зб.*—листья, листва. НТз.
 Літаваньне *н.*—1) снихожде-ние, милование; 2) пайка.
 Літавацца—1) милосердство-вать; 2) паяться.
 Літаваць *што*—паять, плавить.
 Літара *ж.*—букава, литера; вя-лікая—заглавная буква.
 Літарны—литерный, буквен-ный (Літарнае абазначэньне НТз).
 Літаралізм *м.*—буквализм.
 Літаральны—буквальный.
 Літаратар *м.*—литератор, пи-сатель.
 Літаратура *ж.*—литература, письменность.
 Літаратурны—литературный.
 Літасьць *ж.*—жалость НТз; снихождеие, милосердие.
 Літованы—паянный.
 Літоўка *ж.*—пайка.
 Літоўшчык *м.*—антейщик, паяльщик.
 Ліха *н.*—1) зло, несчастье; 2) злая сила; прс.—худо, дурно.
 Ліхадзей *м.*—лиходея, враг.
 Ліхалецьце *н.*—безвременье.
 Ліхаманка *ж.*—лихорадка. МГ.
 Ліхенька—дурненько.
 Ліхенькі—злой, дурной.
 Ліхі—1) злой, дурной; 2) мо-лодецкий.
 Ліхтар *м.*—подсвечник (ср. нем. d. Licht).
 Ліхтарнік *м.*—свеченосец.
 Ліхтарны—подсвечный.
 Ліхтарня *ж.*—светоч, фонарь.
 Літаваць *што*—чистить до блеска.
 Літованы—чищенный, вы-чищенный.
 Ліцытацыйны—аукционный.
 Ліцытацыя *ж.*—аукцион.
 Ліць (лялю, льлеш)—лить.
 Ліцьвін *м.*—литвин, литовец.

- Ліцьвінка ж.—литвинка, литовка.
 Лічба ж.—число, цифра.
 Лічбіна ж.—цифра.
 Лічнік м.—числитель (дробі). НТ.
 Лічниця—считаться, быть на счету.
 Лічыць што—считать, вычислять.
 Лічэбнік м.—числитель; имя * числительное.
 Лічэбны—числительный.
 Лічэньне н.—счет.
 Ліаны ж. мн.—лианы. НТ.
 Лішка ж.—1) излишек; 2) нечет.
 Ловы м. мн.—охота.
 Луг м.—луг.
 Логва н.—логово.
 Лоевы—см. лаёвы.
 Ложак м.—кровать, ложе, койка.
 Лой м.—баранье сало.
 Локаць м.—локоть.
 Лом ж.—валежник, хворост.
 Ломі ж. мн.—обития.
 Лопасы—лопастный. НТ.
 Лопасьць ж.—лопасть. НТ.
 Лопачень м.—болтун, говорун.
 Лопачь, пиуць—лопаться, лопнуть; растрескиваться, расстреснутись.
 Лопух н. м.—лопушик (бот. *Achillea L.*). НТ.
 Лоск м.—лак, блеск.
 Лоскам—впавалку.
 Лоскат м.—1) щекотка; 2) эхо. Сержа.
 Лоскатна—щекотно.
 Лоскатны—щекотный.
 Лотак м.—желоб; лоток.
 Лотаць м.—служница (бот. *Sainta L.*). НТ.
 Лотр м.—мот, бездельник.
 Лоўж (мн. лаўжы)—куча хворосту.
 Лоўчы м.—подлесничий, об'єдчик леса.

- Лохмат м.—лоскут.
 Лубін м.—лупин (бот. *Lupinus*).
 Лубка н.—лукошко.
 Лубянка ж.—корзина из липового луба.
 Луг м.—1) луг; 2) шелок.
 Лугаваньне н.—выщелачивание.
 Лугаўніцтва н.—луговое хозяйство.
 Лужны—щелочный (Лужны смак). НТ.
 Лузаць што—очищать от коры.
 Лузга ж.—шелуха, луска.
 Лузганьне н.—лушение.
 Лузганы—луцевный.
 Лузгаць што—лущить.
 Лука ж.—изгиб.
 Лукавіна ж.—извилины, излучина.
 Лукаш м. ўд.—Лука.
 Лунка ж.—полынья.
 Лунаць—витать.
 Лунаньне н.—хлопанье веками.
 Лупаты—глазастый, лупоглазый.
 Лупаць, пиуць—хлопать веками. (ср. *лупаць*).
 Лупаж м.—грабеж, грабительство.
 Лупажнік н. м.—обдирало, кулак.
 Лупажны—грабительский.
 Лупажыць—грабить.
 Лупка м.—1) лучеглазый; 2) живодер. МГ.
 Лупіны ж.—царапины.
 Лупіць што—бить, колотить, драть.
 Луплінасьць ж.—спайность. НТ.
 Лупняк м.—шифер. НТ.
 Лупнякваты—сланцеватый.
 Лупнякі м. мн.—сланцы. НТ.
 Лупняковы—сланцевый, шиферный.
 Лупцаваць каго—бить, дубасить (плетью).

- Лупцоўка ж.—плетка.
 Лусачка ж.—чешуйка. НТ.
 Луска ж.—1) шелуха; 2) чешуя.
 Лускаваты—чешуйчатый, чешуевидный. НТ.
 Лусканьне н.—щелканье.
 Лускавікі м. мн.—чешуйчатые. ЗТ.
 Лускаўка ж.—стручок. НТ.
 Лускаць, снуць—растрескиваться, треснутись.
 Лускоўнік м.—чешуйчатник (*Lepidodactylus*). ЗТ.
 Луста ж.—ломоть хлеба.
 Лустачка ж.—уменьш. от луста.
 Лусь выкл.—шелк.
 Лут м.—лыко молодой липы.
 Лухта ж.—1) шелуха; 2) вздор, чепуха.
 Лухіць—плести вздор.
 Лучнасьць ж.—совокупность. НТ.
 Лучны—связанный, совокупный.
 Лучочка ж.—часть облучка. Баг. ДБ. 23 ст.
 Лушпайка ж.—скорлупа. НТ.
 Лыгаць—вязать веревкой, за рога, соединять.
 Лык м.—глоток.
 Лыка н.—лыко, луб. НТ.
 Лыкавы—лубяной.
 Лыкаць—локать.
 Лыпаць вочы—платить глаза. (Куды вочы *лыпаць*? З. Бяд. Ня вач. г. 54 с.).
 Лыпуць вачыма—хлопотать глазами. Ян. К. Шл. ж. 182 ст.
 Лысаты—лысастый, лысый.
 Лыска ж.—лысуха (птичка).
 Лытка ж.—икра ноги; голень.
 Лыч м.—свиное рыло.
 Лычык м. рыльце у поросенка.
 Лычыны хвост—сердечник (раст.) Ц.
 Лыга ж.—1) возможность; 2) льгота; прс.—можно.
 Лыяны—леновый, лыяной.
 Лыянішча н.—поле, где был посеян лен.
 Люба ж. ўд.—Любовь.
 Любаваць каго—любить, любоваться.
 Любасьць ж.—любовь. НТ.
 Любата ж.—наслаждение, удовольствие.
 Любачка ж.—милочка.
 Любей прс. в. ст.—милей.
 Любейшы прс. в. ст.—милейший, любезнейший.
 Любіста ж.—зоря (бот. *Leucisperm Koch*). НТ.
 Любісьнік м.—приворотное зелье.
 Любіцца з кім—любить друг друга.
 Любка ж.—каханачка.
 Любошчы м. мн.—любовь.
 Любы—милый, любезный.
 Люд м.—народ, люд.
 Людоедства н.—людоедство, антропофагия.
 Людознаўства н.—этнография. НТ.
 Людознаўца м.—этнограф. НТ.
 Людзкаяцьць ж.—человечность.
 Людзі—человечный; человеческий.
 Людства н.—человечество. НТ.
 Людна—людно, населенно.
 Люднасьць ж.—население. НТ.
 Людны—людный, многолюдный.
 Людонасьць ж.—народность. НТ.
 Людовы—народный, народнический. НТ.
 Люлька м.—1) колыбель; 2) трубка для курения табаку.
 Люстра н.—зеркало.

Люстранасьць ж.—зеркаль-
ность.
Люстраны—зеркальный.
Люстрачка, сторка н.—зер-
кальце.
Люстраница—отражаться.
Яс. Пад. р. н. 120 ст.
Лютаваньне н.—спирепство-
ванне.
Лютаваць—спирепствовать,
занима.
Лютасьць ж.—спирепность,
лютость.
Лютаўскі—февральский.
Люты—лютый, спирепный;
м.—февраль.
Люцынар м. ўл.—Люцифер.
Лябэдка ж.—лебедка, кесарка.
Лява ж.—лава.
Львон м. ўл.—Лев, Леон,
Леонтий.
Львоніха ж.—1) жена Леона
или Леонтия; 2) белорус-
ский танец.
Львэнда ж.—леванда (бот.
Lavandula L.). НТэ.
Лягуна ж.—лагуна. НТэ.
Лягусенькі—леговский.
Лягчанец м.—скопец, кастрат.
Лягчэй прс. в. ст.—легче, сво-
боднее, вольней.
Лягчэць—становиться легче.
Ляда н.—лядо, расчищенный
от лесу пашня.
Лядашча—плохо, гадко.
Лядашчы—дрянной, гадкий,
негодный, хворый.
Лядзень м.—льдина. Ц.
Лядзяны—лежняя. Ц.
Лядовы см.—лядавы.
Леды м. мн.—место порубки
леса.
Лядоўня ж.—ледник.
Ляжак м.—положенный на-
клонно улей, боченок.
Ляжачы—лежащий, непод-
вижный.
Ляжка ж.—бедро, стегно.

Ляжыяк чырвоны—лежень
красный. НТэ.
Ляк м.—сургуч.
Ляка ж.—красная камедь. Ц.
Лякавы—сургучный.
Лякаўскі—лякейский.
Лякарня ж.—госпиталь, боль-
ница (*Хто піша з пазыцы,
а хто з лякарні ранены.*
З. Б. На зад. 49 с.)
Лякацца—пугаться.
Лякаць каго—пугать.
Лякобы ж.—лекарство.
Лякса ж.—понос. Ц.
Лялечка ж.—куколка.
Лялечны—кукольный (*Лялеч-
ны тэатр, чыная камэдыя.*
НТэ.)
Ляля ж.—ляля (бот.
Lilium L.).
Лялька ж.—кукла.
Ляляк м.—лежень (*Saprinus*).
Ляма ж.—лама (Lama).
Лямаваньне н.—окаймление.
Лямаваны—окаймленный.
Лямаваць што—окаймлять.
Лямец м.—войлок.
Лямка ж.—кромка, кайма.
Лямшнік м.—валяльщик
войлоков.
Лямэнт м.—воплъ, плач; сме-
тение.
Лямпа ж.—лампа.
Лямчыць што—валять.
Ляпавец м.—1) лентяй; 2) ле-
пивец (*Vladimir*). ЗТ.
Ляпёўства н.—леность.
Ляпівы—ленивый (ср. *лены*).
Ляпа ж.—пасть.
Ляпей прс. в. ст.—см. лепш.
Ляпеньне н.—лепка.
Ляпешка ж.—лепешка.
Ляпюць—лепить, вылепливать.
Ляпніца ж.—смолянка (раст.).
Ляпшэйшы прм. н. ст.—наилуч-
ший.
Лярва ж.—1) непотребная
женщина, стерва; 2) кокон.

Лярвэнак м.—ублюдок.
Лясіна ж.—сухостой.
Ляска ж.—трость, палва.
Ляскаць—стучать зубами.
Ляскатуха ж.—смолевка (бот.
Silene L.). НТэ.
Ляскаць—шелкать, трещать,
ляскаць (зубами).
Лясковы—ореховый.
Ляскоўнік м.—орешник.
Лясок м.—лесок.
Лясоўка ж.—дикая яблыня.
Лясун м.—леший.
Лясь выкл.—шелк!, трах!
(*Аж хвостом лясь і лясь.*
Яс. Пад. р. н. 77 с.)
Лятунак м.—мечта.

Ма быць (скар. мае быць)
—может быть, вероятно.
Мага ж.—сила, возможность.
Магазын м.—1) магазин;
2) ламповый резервуар.
Магалеўка ж.—кошелек, ма-
ленькая сумочка.
Магда, далена, дуля ж. ўл.
—Магдалина.
Магерка ж.—см. маргелка.
Магіла ж.—могила.
Магілацы м. мн.—лянік м.
—кладбище.
Магільны—могильный.
Маглі ж. мн.—каток для
белья.
Магляваны—катанный.
Магляваньне н.—катанье
белья.
Маглявацца—умываться, при-
тираться; быть в катаньи.
Магляваць што—1) катать
(белье); 2) притирать, ру-
мянить (лицо).
Магнэс м.—магнит.
Магнэсавы—магнитный.
Магнэсаваньне н.—намагни-
чивание.

Лятунец м.—летага, белка
летучая (*Pteropus*). ЗТ.
Лятуцьныя н.—мечтание.
Лятуць—предаваться мечтам.
Ляўшун м.—левша.
Ляха ж.—гряда в пашне.
Лях м.—поляк.
Ляхка ж.—полька.
Ляхотка ж.—трешетка.
Ляхчына ж.—орешник (бот.
Corylus L.).
Ляхчэвіна ж.—орешник.
Ляхчэвіньнік, чэўнік м.—
орешник.
Ляхчыць жыта—отмечать со-
ломой линию падения зерен
жита при посеве.

М.

Магнэсаваць што—намагни-
чивать.
Магутна—мощно, сильно
Магутнасьць ж.—могущество,
мощь, сила.
Магутны—могущественный,
мощный, сильный.
Магчы—мочь, иметь возмож-
ность, быть в состоянии.
Магчыма, мы—возможно,
Магчымасьць ж.—возмож-
ность.
Мадзэньне н.—прозябанне.
Мадзэць—прозябать, переби-
ваться.
Мадрына ж.—лиственница
(бот. Larix).
Маёвы—1) майский; 2) зеле-
ный.
Маёмасьць ж.—имущество,
состояние.
Маёмны—имущественный.
Я. Лес. Км.
Маётак м.—поместье, имение.
Маётнасьць ж.—имущество.
Маётны—имущественный.
Маёўка ж.—маёвка.
Мажджэр м.—пестик.

- Мажджэрыць *што*—размож-
жати.
Мажней прс. в. ст. — возможнее.
Мажнейшы прм. в. ст. — бо-
гатейший.
Мажнець—богатеть, стано-
виться сильнее.
Мазгавы—мозговые.
Мазгатня жс.—головоломка.
Мазгаўніца жс.—голова (*Па-
круціў, памуціў мазгаўні-
цаю.* Ян. К. Шл. ж. 228 ст.).
Мазгі м. мн.—мозг.
Мазур м.—мазовшанин, чер-
норус.
Мазурам—замаравшись.
Мазь жс.—мазь; колесная мазь.
Мазында жс.—дегтярка.
Мазэна, зэтка аг.—замара-
ха, рашка.
Май м.—1) май; 2) березки
в день Троицы.
Майстар м.—мастер.
Майстраваньне н.—изделие,
изготовление какой-л. вещи.
Майстраваць *што*—мастерить.
Майстрыны м.—мастеровой.
Майстроўня жс.—майстерня.
Майстроўскі—мастерская.
Майстрыца жс.—мастерица.
Майстерня жс.—мастерская;
нарабляў—верфь. НТ₂.
Майстерства н.—мастерство.
Макавіна жс.—макушка, вер-
шина дерева.
Макавіныне, макаўе н. зб.—
срубленные вершины деревьев.
Макавы—маковый.
Макар м. ўл.—Макарий, Макар.
Макаўка жс.—маковка, ма-
кушка.
Макацэр м.—поставец для
терки мака.
Макаць, кнуць *што*—макать,
обмакнуть.
Макітра жс.—большая глиня-
ная миска.

- Мякруха жс.—макрыца (*бот.*
Stellaria media Vill.) НТ₂.
Макуха, кушка жс.—макушка,
маковка.
Мажшта жс.—мачта.
Мажштавы—мачтовый.
Малаводзьдзе н.—межень (*ср.*
межанна). НТ₂.
Малаводны—маловодный.
Малагодак м.—малолеток.
Маладой—невеста.
Маладзёй м.—молокосос.
Маладзёй прс. в. ст.—моложе.
Маладзёйшы—см. малодшы.
Маладзёнец м.—младенец.
Маладзёнькі—молоденький.
Маладзец м.—молодец, хват.
Маладзкі м.—новолуние, луна
в первой четверти.
Маладзіца жс.—молодая жен-
щина.
Маладзіца—молодиться, вы-
молаживать.
Маладосць жс.—молодые
годы, молодость.
Маладуха жс.—см. маладзіца.
Малады—1) молодой; 2) жена.
Малажонскі—супружеский.
Малажонства н.—супружество,
брак. Я. Лёс. Км.
Малайчына м.—молоччина.
Малако н.—молоко.
Малалетак м.—см. малагодак.
Малалетны—малолетний.
Маладчыны—малочисленный.
Маламожнасьць жс.—мало-
состоятельность.
Маламожны—малосостоятель-
ный.
Маланка жс.—молния.
Маланья жс. ўл.—Меланья.
Малапрыдатнасьць жс.—мало-
пригодность.
Малапрыдатны—малопригод-
ный.
Маласьвадомы—малосозна-
тельный.
Маласлоўе н.—лаконизм. НТ₂.

- Маласлоўны—лаконический.
Малатарня жс.—молотилка.
Малицьць—молотить.
Малацьба жс.—молотьба.
Малацьбёт м.—молотильщик.
Малачай м.—молочай (*бот.*
Euphorbia L.).
Малачарня жс.—молочная.
Малачаснасьць жс.—кратко-
временность.
Малачасны—кратковременный.
Малашто—почти что, чуть-
чуть.
Маленьне н.—умаление.
Маленьне н.—моление, мо-
литвословие.
Маленскі—ребяческий.
Маленства н.—1) младенче-
ство, ребячество; 2) зб.—дет-
вора.
Малец м.—парень, подросток.
Малеча аг.—1) малолеток;
2) малость.
Малжэнскі—см. малажонскі.
Малжэнства н.—см. малажон-
ства.
Малімоніца—1) нежиться;
2) церемониться.
Малімоннасьць жс.—церемон-
ность.
Малімонны—церемонный.
Маліна жс.—малина (*бот.*
Rubus L.).
Маліньнік м.—малиновый мед.
Маліцца—умаляться, пред-
ставляться малым.
Маліцца каму—молиться,
просить (о чем).
Маліць *што*—умалить.
Маліць каго—просить, умо-
лять, умолять.
Малодаўна м.—молотило.
Малодшы—младший.
Малойчык м.—молочник.
Малочны—молочный, млечный.
Малпа жс.—обезьяна, мар-
тышка.
Малпачка жс.—обезьянка.

- Мальбішча н.—молельня.
Ян. К. Шл. ж. 44 ст.
Мальва жс.—просвирик,
мальва (*бот.* *Malva* L.).
Малюнак м.—картинка, ри-
сунк (красками).
Малюсенькі—малехонький,
маленький.
Малюта м.—малютка, крошка.
Малюхны—крошечный.
Маля жс.—моль.
Маляваньне н.—изображение
красками.
Малываць каго, *што*—изоб-
ражать красками.
Маляр м.—живописец, кра-
силышч.
Малярня жс.—живописная
мастерская.
Малярства н.—живопись; про-
фессия живописца.
Малюка жс.—мелкая рыба.
Малюўнасьць жс.—живопис-
ность, картинность. НТ₂.
Малюўны—живописный,
картинный.
Мамошка жс.—наложница.
Мамуля жс.—мамаша.
Мамухна жс.—маменька.
Мамчыны—маменьки.
Мамыль м.—надутик.
Мана жс.—обман, обольщение.
Манжны—жеманный.
Манжыцца—жеманничать.
Манера жс.—манера, способ.
Манерка жс.—жестяная бутылка.
Манеры—складный, хороший
по виду.
Манжета жс.—манжета.
Манна жс.—манник (*бот.*
Glyceria R. Br.).
Мантач м.—мот, плуг.
Мантачка жс.—мотовка, плу-
товка.
Мантачыць *што*—мотать, про-
матывать; *непер.*—плутовать,
обманывать.
Манэта жс.—монета.

- Мана ж.**—карта (географі-
ческая).
- Мара ж.**—призрак, привиде-
ние, галлюцинація.
- Марава ж.**—марево, мираж.
- Маразіны**—морозный. Шл. ж.
14 ст.
- Мараканаць**—1) соображати;
2) наркати, обижати.
- Марац м.**—март.
- Маргелка ж.**—войлочная
шляпа (ср. магерка).
- Маргель м.**—известковый ка-
мень, попадающийся в гліне.
- Мардасты**—толстомордый.
- Мардаванье н.**—мучение,
изнурение, терзание.
- Мардавацца**—мучиться, тер-
заться, томиться.
- Мардаваць каго**—мучить, тер-
зать, томить.
- Мардасіна ж.**—увелич. от
морда. Я. Кол. НЗ. XII.
- Мардасы ж. мн.**—морда, хари.
- Мардоўнік м.**—борец (бот.
Leonitum L.). НТс.
- Мардоўны**—мучительный,
изнурительный, томительный
- Марка ж.**—марка прс.—не-
чисто, грязно.
- Маркатаўны**—похотливый.
- Маркатуи м.**—горюн.
- Маркатуўны, туха ж.**—го-
рюня.
- Маркач м.**—баран-семенник.
- Маркова ж.**—с.м. морква.
- Маркота ж.**—печаль, мелан-
холия.
- Маркотна**—печально, грустно.
- Маркотнік м.**—печальник,
меланхолик.
- Маркотны**—печальный,
грустный, меланхолический.
- Маркоўнік м.**—купырь (бот.
Anthriscus Hoffm.). НТс.
- Маркоўны**—морковный.
- Маркоціца**—печалиться,
грустить.
- Маркоціць каго**—печалить,
опечаливать.
- Мармар НТс**—мрамур м.—
мрамор.
- Мармуровы**—мраморный.
- Мармыль м.**—ворчун, брязга.
- Мармытанье н.**—бормотание.
- Мармытаць**—бормотать, вор-
чать.
- Марна**—напрасно, тщетно,
всуе.
- Марнавацца**—расходоўцца
без толку.
- Марнаваць што**—тратить без
толку, расточать.
- Марнаслоўе н.**—прэздносло-
вие. НТс.
- Марнаслоўны**—прэзднослов-
ный.
- Марнасьць ж.**—тщетность,
ничтожность, суета.
- Марнатравец м.**—злоупотре-
битель, расточитель.
- Марнатравіць што**—во зло
употреблять; расточать.
- Марнатраўна**—по-пустому,
расточительно.
- Марнатраўнасьць ж.**—ўства
н.—злоупотребление, рас-
точительность, мотовство.
- Марнатраўны**—злоупотреби-
тельный, расточительный.
- Марны**—напрасный, беспо-
лезный, тщетный, суетный,
горький.
- Марока ж.**—1) медленность,
остановка; 2) помрачение;
3) аг.—медлитель, льныца.
- Мароканье н.**—проволочка.
- Марокаць**—медлить.
- Марочанье н.**—помрачение,
обман.
- Марочыць каго**—помрачать,
обманывать.
- Марта ж. ўл.**—Марфа.
- Маруда аг.**—копун, пня, мед-
литель, льныца.
- Марудзіць**—медлить.

- Марудзька аг.**—мешкала, мед-
литель, копун, пня.
- Марудна**—медленно, лительно.
- Маруднасьць ж.**—медлен-
ность, лительность.
- Марудны**—медленный, ли-
тельный.
- Маруна ж.**—подмаренник
(бот. Galium l.).
- Марцовы**—мартовский.
- Марцыванье н.**—мучение,
изнурение.
- Марцывец**—1) мучиться, из-
нуряться; 2) бледноть.
- Марцывіць каго**—изнурять.
- Маршаванье н.**—маршировка.
- Маршаваць**—маршировать.
- Марыська, рыся ж. ўл.**—Ма-
ша, Машенька.
- Марыя ж.**—абрикос (Armeniā
vulg. l.).
- Мар'яна ж. ўл.**—Маремьяна.
- Масёжнік м.**—медник.
- Масянізовы**—бронзовый (ср.
мосенз).
- Маскаванье н.**—маскиро-
вание.
- Маскавацца**—маскироваться.
- Маскаваць што, каго**—маски-
ровать.
- Маскалізм м.**—руссиам. НТс.
- Масколь м.**—1) москитянин,
великорус, русский; 2) сол-
дат русской службы.
- Маскалька ж.**—1) русская;
2) солдатка.
- Маскальскі**—великорусский.
- Масковец м.**—москвич, вели-
корус.
- Маскоўка ж.**—великоруска.
- Маскоўскі**—московский, ве-
ликорусский.
- Маскоўшчына ж. ўл.**—Вели-
коросся.
- Масоленье н.**—1) глодание
(кости); 2) пачкание.
- Масолиць што**—1) глодать;
2) пачкать.
- Мастак м.**—художник, артист.
- Мастацкасьць ж.**—художе-
ственность, артистичность,
артизм. НТс.
- Мастацкі**—художественный,
артистичный.
- Мастацтва н.**—художество,
искусство.
- Масьліць што**—маслить, под-
масливать.
- Масьялук м.**—березовик,
масляк (гриб).
- Масьціць што**—1) строить
мост; 2) настилать пол (ср.
мост).
- Масць ж.**—1) мазь, мастика;
2) масть.
- Мат м.**—голос.
- Матавіла аг.**—1) мот, товка,
мотушка; 2) навивальня.
- Матавы**—отчаянный.
- Матальга, джжнік м.**—1) бро-
дзя; 2) мот, плут.
- Матальжніцаць**—плутовать,
мошеничить.
- Матарызна ж.**—матерщина.
- Матар'ял м.**—материал.
- Матар'яльны**—материальный.
- Матачка ж.**—уменьш. от
матка.
- Маташнік м.**—подбел (бот.
Petasites Gärtn).
- Матка ж.**—1) мать; 2) пче-
ламатка; 3) матка (вігас).
- Матруна ж. ўл.**—Матрёна.
- Матузок м.**—шнурочек (ср.
мотуз).
- Матудечка ж.**—маменька.
- Матуля, лька**—мама, мамаша.
- Матчы, нскі**—материнский.
- Матчына ж.**—наследство по
матери.
- Матэка ж.**—мотыг.
- Матыльвы**—мотыльковый, НТс.
- Матыльк, тиль м.**—мотылек,
бабочка.
- Маўклівасьць ж.**—молчали-
вость.

Маўклівы—молчаливый.
 Маўляў—как будто; словно (ср. моў).
 Маўчак *м.*—молчанье; чак даць—замблчать.
 Маўчанка *ж.*—молчанка.
 Маўчаньне *н.*—молчанье, умалчванне.
 Маўчаць—молчать.
 Маўчком—молча.
 Мах *м.*—промах, миг.
 Маха *ж.*—мельничное крыло.
 Махала *м.*—маховик.
 Махам *прс.*—мгновенно.
 Махаць, хиць—1) махать, -хнуть; 2) бежать; 3) мотать.
 Махляваньне, лярства *н.*—плутовство.
 Махляваць—плутовать, мошенничать.
 Махляр *м.*—плут, лгун, жулик.
 Махлярскі—плутовской.
 Махнуша *ж.*—головня, Я. Кол. НЗ. XXIX.
 Махорка *ж.*—махорка (*бот. Nicotiana glauca* L.). НТ.
 Махра *ж.*—бахрома.
 Махраваты—бахромистый.
 Мац *выкл.*—щуп.
 Мацавацца—1) укрепляться; 2) меряться силою.
 Мацаваць *што*—1) укрепить; 2) преодолевать; 3) пробовать (ср. замацаваць).
 Мацаць *што*—щупать.
 Мацей *м. ўл.*—Матвей.
 Маці *ж.*—мать.
 Маціца *ж.*—матка (*іetus*).
 Мацней *прс. в. ст.*—сильнее, крепче.
 Мацнець—крепчать, усиливаться.
 Мацярдунка *ж.*—душица (*бот. Origanum* L.). НТ.
 Мацярызна *ж.*—наследство по матери.
 Мацярынскі—материнский (ср. матчы).

Мачанка *ж.*—см. верашчака.
 Мача *ж.*—1) моча; 2) мокрота, слякоть.
 Мачула *ж.*—мочало.
 Мачуліна *ж.*—мочалнина.
 Мачулька *ж.*—мочалка.
 Мачульны—мочальный.
 Машкара *ж. зб.*—мошки.
 Машнара *м.*—карманик (вор).
 Машонка *ж.*—мошонка.
 Машэка *м.*—мохнатый, медведь.
 Маяран *м.*—майоран (*бот. Majorana* Moench). НТ.
 Мгліца—туманиться. *Сьлязою мгліца яго вока.* НЗXXX.
 Мгнінны—мгновенный.
 Мгненьне *н.*—мгновение.
 Медзь *ж.*—медь.
 Медзьвідзіднак, вялі *н.*—медвежонок.
 Меднік *м.*—нектарник. НТ.
 Межаваньне *н.*—проведение межи.
 Межаваць *што*—проводить между.
 Межаніна *ж.*—межень. НТ.
 Мезенец *м.*—мизинец.
 Мезіны—мизинный.
 Мейся *н.*—см. месца.
 Меліва *н.*—молотье.
 Мелкамор'е *м.*—шельф, площадка мелководья. НТ.
 Мелькануць—мелькнуть.
 Менаваны—поименованный.
 Менавацца—именоваться, называться.
 Менаваць *каго*—1) именовать, называть; 2) упоминать.
 Менавіта—именно (*слово устарелое*).
 Менены—упомнутый, названный.
 Менка *ж.*—1) упоминание; 2) промена.
 Менск *м. ўл.*—Минск.
 Менскі—минский.

Менш *м.*—минус; *прс.*—мнее.
 Меншчына *ж.*—Минская область.
 Меншы—меньший; меньшей.
 Меншыцца—уменьшаться.
 Меншыць *што*—уменьшать.
 Мера *ж.*—мера, стопа (*лит.*) НТ.
 Мераны—меренный, измеренный.
 Мераньне *н.*—измерение. НТ.
 Мераць *што*—мерить, измерить.
 Мерка *ж.*—мерка, единица измерения. НТ.
 Меркаваньне *н.*—рассчитывание, расчет; учитывание НТ; изображение. НТ.
 Меркавацца—рассчитываться, разделяться, соображаться.
 Меркаваць *каго, што*—рассчитывать; учитывать; *нечар.*—соображать.
 Мерна—умеренно.
 Мернасьць *ж.*—умеренность.
 Мерны—умеренный.
 Мерці—умирать; помирать.
 Мескі—городской.
 Месны склон—местный (предложный) падеж.
 Места *н.*—город.
 Местачковы—местечковый.
 Месца *н.*—место.
 Месьціца—умещаться, помещаться.
 Месьціць *што*—умещать, помещать.
 Месца *м.*—1) месяц; 2) луна.
 Месячны—месячный.
 Месца—иметься, намереваться.
 Мець, маю, маеш, маюць *што*—иметь.
 Мечазубнік *м.*—ксифодон. НТ.
 Мечахвостыя (*рак*)—мечехвостные раки НТ.
 Мечнік *м.*—шпажник (*бот. Gladiolus* L.). НТ.
 Мешаніна *ж.*—смесь.
 Мешчані *м.*—мещанин, обыватель.

Мігаваньне *н.*—мигика. НТ.
 Мігдзея *ж.*—пантомима. НТ.
 Мігам *прс.*—в миг.
 Міганьне *н.*—см. мігаваньне.
 Мігаўка *ж.*—веко.
 Мігаценьне *н.*—мерцание.
 Мігацьць—мерцать.
 Мігдаловы—миндальный.
 Мігдалы *ж. мн.*—миндаль.
 Мігсуны—мигический.
 Між *прым з. та.*—между, промеж.
 Міжарэчча *н.*—междуречье. НТ.
 Міжброў'е *н.*—междубровье.
 Міжземнае мора—Средиземное море.
 Міжкаморкавы—междуклеточный. НТ.
 Міжледавіковы—межледниковый. НТ.
 Міжнароднасьць *ж.*—интернациональность. НТ.
 Міжнародны—международный, интернациональный.
 Міжусобіца *ж.*—междоусобие. Ян. К. Песьня аб п. Іг. IV.
 Мізаріцьць—беднеть, хиреть.
 Мізарняк *м.*—бедняк.
 Мізэрна—бедно, незначительно.
 Мізэрнасьць *ж.*—бедность, незначительность.
 Мізэрны—бедный, незначительный, худой, захирелый.
 Мікаць, кнуць—запінаться, плуцься.
 Мікіта *м. ўл.*—Никита.
 Мікіціць—сутяжничать, хитрить, плутовать (*Янкель мікіціць з табою.* Ц.).
 Мікола *м. ўл.*—Николай.
 Мікольшчына *ж.*—праздник св. Николая.
 Мікольскі—никольский.
 Мілавацца з кім—любить друг друга; обниматься, целоваться.
 Мілаваць *каго*—любить.

Мілаваць *каго*—миловать, щадить.
 Мілагучна—благозвучно.
 Мілагучнасьць *ж.*—благозвучие. НТ₂.
 Мілагучны—благозвучный, эвфонический. НТ₂.
 Міласьліва—милостиво, милосердно.
 Міласлівы—милостивый, милосердный.
 Міласьціна *ж.*—милостыня.
 Міласць *ж.*—милость, любовь.
 Міліца *ж.*—1) камыш (*бот. Scirpus L*); 2) тросточка.
 Мілка *ж.*—милашка.
 Мілосна—любезно, мило, приятно.
 Мілосны—любезный, милый, приятный (*Мілоснае слова*).
 Мільгатиць—мелькнуть.
 Я. Кол. НЗХІV.
 Мільшы—милейший.
 Мілы—милый, приятный, любезный.
 Мілюсенькій—милехонький.
 Міма—мимо; *прыйм з род.*—вне.
 Мімаволі, льяна—исвольно, произвольно, против воли.
 Мімавольны—произвольный (*Мімавольныя рухі*. НТ₂).
 Мімасяроднік *м.*—эксцентрисет. НТ₂.
 Мімаходзь—мимоходом.
 Мінаць, нуць *каго, што*—миновать, пройти мимо.
 Міністар *м.*—министр.
 Мінка *ж.*—уменьш. от міна; гримаса.
 Мінулы—прошлый.
 Мінуўшчына *ж.*—минулое, прошлое.
 Міучасьць *ж.*—преходящесть.
 Міучы—преходящий.
 Міушкі *ж. мн.*—селезеночник (*бот. Sanguisorbentia L*). НТ₂.
 Міны *ж. мн.*—гримасы.
 Мінераль *м.*—минерал.

Мірганьне *м.*—миганье.
 Міргаць—мигать.
 Міргун *м.*—моргун.
 Мірна—тихо, спокойно, мирно.
 Мірнасьць *ж.*—спокойствие, согласие, мир.
 Міт *м.*—миф.
 Мітронькаць *каго*—тревожить, беспокоить.
 Мітульга *ж.*—маленькие мотыльки, мошки.
 Мітусеньне *м.*—поднятие, рябь, мельканье.
 Мітусіца—тревожиться, волноваться, суетиться, рябить.
 Мітусіць *каго*—тревожить, волновать.
 Мітусня *ж.*—тревога, волнение.
 Мітусніна *ж.*—сутолока.
 Я. Кол. НЗХХVІІІ.
 Мітэчны—мифический.
 Міхал, хась *м. ўл.*—Михаил.
 Мканьне *м.*—троганье, дерганье, сование.
 Млаён *м.*—рукоятка для вращения жернова. Сержп.
 Млець—обмирать, млеть.
 Млеч *м.*—спинной мозг. Ц.
 Мліва *м.*—см. мліва.
 Мляні *м.*—см. мляні.
 Млосна—1) тошно, дурно; 2) протнаво.
 Млосны—истомный, скучный, досадный, песносный.
 Млосць *ж.*—тошнота, слабость; досада.
 Мляні *м.*—мельница; паравы—мукомольный завод, паровая мельница. НТ₂.
 Млянар *м.*—мельник.
 Млянарства *н.*—мельничное производство.
 Млянішча *н.*—место, где была мельница.
 Мляны—мельничный.
 Млын *м.*—мельница, ручная мельница.

Млява—томно.
 Млявасьць *ж.*—томность, томительность.
 Млявы—томный, томительный; расслабленный.
 Млянка *ж.*—плотва (рыба).
 Мней *прс. в. ст.*—мень.
 Мнейшы *прм. в. ст.*—меньший, меньшей.
 Мнец *м.*—мяльщик пельки или льна.
 Мніх *м.*—монах.
 Мнішка *ж.*—монашенка.
 Многабства *н.*—многобожие. БГ.
 Многажонства *н.*—полигамия.
 Многазнакавы лік—многозначнее число. НТ₂.
 Многазначна—многозначительно.
 Многазначнасьць *ж.*—многозначительность.
 Многазначны—многозначительный.
 Многакаморкавы—многоклеточный. ЗТ.
 Многакутнік *м.*—многоугольник. НТ₂.
 Многакутны—многоугольный.
 Многалікавы—многочисленный. НТ₂.
 Многалікасьць *ж.*—многочисленность. НТ₂.
 Многалічны—многочисленный. Я. Лёс. Км.
 Многанакутны—многогранный.
 Многавастасьць/васьць *ж.*—полиморфизм. НТ₂.
 Многаслоўе *н.*—многословие, плеоназм, просодонамизм. НТ₂.
 Многаслоўны—многословный, плеонастический. НТ₂.
 Многасьценнік *м.*—многогранник. НТ₂.
 Многасць, жасьць *ж.*—см. мноства.

Множаньне *н.*—умножение (*ариф.*) НТ₂.
 Множнік *м.*—множитель. НТ₂.
 Множны лік—множественное число (*грам.*).
 Множыва *н.*—умножаемое, множимое. НТ₂.
 Множыцца—умножаться, прибавляться.
 Множыць *што*—умножать, помножать.
 Мноства *н.*—множество.
 Мо—может быть.
 Мова *ж.*—язык, речь.
 Мовазнаўства *н.*—языковедение, лингвистика, филология.
 Мовазнаўца *м.*—языковед, лингвист, филолог.
 Мовазнаўчы—языковедческий, лингвистический, филологический.
 Мовіць—говорить, молвить.
 Мовічы—говоря.
 Могілікі *ж. мн.*—кладбище.
 Могіліца *ж.*—могила.
 Модлы *ж. мн.*—молитвы.
 Можа—может быть.
 Можна—1) можно; 2) богато.
 Можнасьць *ж.*—возможность, сила.
 Можны—могущий, сильный, состоятельный, богатый.
 Мозаг, зак *м.*—мозг (*сп. мазгі*).
 Мозачкі *ж. мн.*—мозжечок. НТ₂.
 Мокнуты—обмакнутий.
 Мокра—мокро, влажно, водянисто.
 Мокралюбы *ж. мн.*—гигрофиты (*бот.*) НТ₂.
 Мокрасць *ж.*—мокрота, сырость, влажность.
 Мокры—мокры, влажный, сырой.
 Молодзь *ж.*—молодежь, юношество.
 Мозанья *ж.*—см. маланка.
 Молат *м.*—молот.
 Молка *ж.*—молотье.

- Моляс *м.*—моллас. НТ₂.
 Момент *м.*—момент.
 Мопса *ж.*—мопс.
 Мора *н.*—море.
 Морва *ж.*—шелковица (*бот.* Morus L.). НТ₂.
 Морг *м.*—мера около десятины.
 Морда *ж.*—морда, нижняя часть лица.
 Морака *ж.*—мордочка, рожница.
 Морзы *ж. мн.*—лицо (нос и губы).
 Морква *ж.*—морковь (*бот.* Daucus L.).
 Моркаўка *ж.*—уменьш. от морква.
 Морквіна *ж.*—морковина.
 Морскі—морской; конь—морж.
 Мосенз *м.*—бронза.
 Мост *м.*—1) мост; 2) пол.
 Моташна—дурно, тошно, тоскливо.
 Мотуз *м.*—шнур, гашик, канат.
 Моў—*см.* маўляў.
 Моўлены—сказанный.
 Моўна—выразительно, громко; красноречиво.
 Моўнасьць *ж.*—выразительность, громкость; дар слова.
 Моўны—1) словесный; 2) выразительный, красноречивый, речистый.
 Моўчід—молча.
 Моц *ж.*—сила, крепость; *прс.*—много (*Моц было міжусобіц.* Ян. К. Песьня аб п. Іг. IV).
 Моцна—сильно, крепко.
 Моцнасьць *ж.*—крепость, крепость.
 Моцны—крепкий, сильный, мощный.
 Мошка *ж.*—мошка, насекомое.
 Мошкаедны—насекомоядный. (*Мошкаедныя расьліны.* НТ₂).
 Мрок *м.*—врак, сумерки.
 Мста *ж.*—*см.* помста.

- Мудраваньне *н.*—мудрствование, умничание, умствование. НТ₂.
 Мудраваць, рыць—мудрить, выдумывать, хитрить.
 Мудрагеліць—выдумывать, хитрить.
 Мудрагель *м.*—выдумщик, хитрец.
 Мудрагельства *н.*—хитрость, лукавство.
 Мудрасьць *ж.*—мудрость.
 Мудронка *ж.*—вороний глаз (*бот.* Paris L.). НТ₂.
 Мудроц *м.*—мудрец, хитрец.
 Муана—мужественно.
 Мужнасьць *ж.*—мужественность.
 Мужнесь—мужать.
 Мужчына *м.*—мужчина.
 Мужчынскі—мужской.
 Мужык *м.*—1) муж; 2) мужик, крестьянин.
 Музыка *м.*—музыкант.
 Музычны—музыкальный.
 Мулер *м.*—каменщик.
 Муліца—натирать (что кому) (*Хамут муліца каню.*)
 Муліць што—натирать, надавливать.
 Мулка-кі—жестко, кий.
 Мулкавата, ты—жестковато, ты.
 Мулкасьць *ж.*—жесткость.
 Мультай *м.*—бумажен.
 Мультаюны—бумаженный.
 Мундур, дзер *м.*—мундир.
 Мундурны, дзерны—мундирный.
 Мур *ж.*—стена (каменная).
 Мурава *ж.*—мурава, молодая трава.
 Мураваны—каменный, кирпичный.
 Мураваць што—строить из камня или кирпича.
 Мурашка *ж.*—муравей.
 Мурашнік *м.*—муравейник.
- Мурашны—муравьиный.
 Мурашчыны—муравейный.
 Мурэй аз.—замарашка, пачкуй, нья.
 Мурзаты—чернорожий.
 Мураца—пачкаться (сальным).
 Мурзаць што—пачкаться, мараць (сальным).
 Мурзы *ж. мн.*—*см.* морзы.
 Мурласты—толсторожий.
 Мурло *н.*—харя, рожа.
 Мурог *м.*—свежее сено.
 Мурожніца *ж.*—овсяница (*бот.* Festuca L.). НТ₂.
 Муроўка *ж.*—1) вид ласточки, гведздейся при каменных постройках; 2) кирпич.
 Мурын *м.*—арап, чернокожий.
 Мурынка *ж.*—арапка, чернокожая.
 Мус *м.*—принуждение.
 Мусіць—1) иметь необходимость (*Мушу ехаць*); 2) намереваться.
 Мусіць дэс. безас.—должно (*Мусіць быць*).
 Мусыка *ж.*—сукровица (*Гной, течь из раны, вереда; кровь из носа.* Ц.)
 Мут *м.*—нечистота во влаге; мутная вода.
 Мута *ж.*—мут, осадок.
 Мутня *ж.*—возмущение, смута.
 Мутэрка *ж.*—муфта.
 Муціць—возмущать, мутить.
 Муціць дэс. безас.—кружится (в голове).
 Мучаньнік *м.*—толокнянка (*бот.* Arctostaphylos Adans.) НТ₂.
 Мучальнік *м.*—мученик.
 Мучальніца *ж.*—мученица.
 Мучальніцкі—мученический.
 Мучыцца—мучиться, страдать.
 Мучыць каго—мучить, терзать.
 Мучэньне *н.*—мучение, страдание.

- Мушкат *м.*—мускат.
 Мушкатовы—мускатный.
 Мшары—темнобуланый, гнедой.
 Мыйніца *ж.*—*см.* памыйніца.
 Мык *м.*—мычание.
 Мыкаць—мычать.
 Мыла *н.*—мыло; мыла зьесьці—обмануться.
 Мылаварны—мыловаренный.
 Мылаварня *ж.*—мыловаренный завод.
 Мылаварства *н.*—мыловарение.
 Мылец *м.*—суглинок. Сержп.
 Мыліца—мылиться, намыливаться.
 Мыліца у чым—ошибаться.
 Мыліць што—мылить, намыливать.
 Мыльнік *м.*—мыльница (*бот.* Saponaria L.). НТ₂.
 Мыркун *м.*—воркун.
 Мыс *м.*—мыс, угол, носок; край.
 Мысік, сок *м.*—краешек.
 Мысьлёвы—мыслительный.
 Мысьленьне *н.*—мышление.
 Мысьліўства *н.*—охота.
 Мысьліўца *м.*—охотник.
 Мысьліцель *м.*—мыслитель НТ₂.
 Мысьліцелька *ж.*—мыслительница.
 Мысьль *ж.*—мысль.
 Мыт *м.*—понос (*Рэдкіе і частыя испражненія из заднега прохода.* Ц.).
 Мыта *ж.*—пошлина.
 Мытнік *м.*—таможенный пристав.
 Мытніца *ж.*—таможня.
 Мытны—таможенный.
 Мыць (*мыю, моеш, і з. д.*)—мыть.
 Мыцьцэ *н.*—мытье.
 Мыцяльнік *м.*—место в хате для мытья посуды (Ц. Гарт. ЦІ. 99 ст.).

Мычыць *што*—1) мыкать, очесывать лён пред мочкой; 2) помыкать.
 Мычыныя *н.*—мычание.
 Мычыць—мычать.
 Мышаня, *н?* *н.*—мышонок.
 Мышыны—мыший.
 Мэбля *ж.*—мебель.
 Мэлёдыя *ж.*—мелодия.
 Мэрам—как будто, примерно.
 Мэта *ж.*—цель.
 Мэтавы—целевой.
 Мэтазгодна—целесообразно.
 Мэтазгоднасць *ж.*—целесообразность.
 Мэтазгодны—целесообразный.
 Мэталёвы—металлический.
 Мэталъ *м.*—металл.
 Мэтр *м.*—метр.
 Мядзвёдак *м.*—медвежонок.
 Мядзвэдзік *м.*—медведка (*Gryllotalpa*). ЗТ.
 Мядзвэдзіха *ж.*—медведица.
 Мядзвэдзь *м.*—медведь (*Ursus*).
 Мядзьяны—медный.
 Мядніца *ж.*—медный сосуд, таз.
 Мядняк *м.*—куприт (минер.) НТ.
 Мядовы—1) медовый; 2) медвяный.
 Мядоўнік *м.*—медовник (*bot. Melittis l.*). НТ.
 Мядуніца *ж.*—медуница.
 Мязга *ж.*—межа, граница.
 Мязджула *м.*—безмоазглы, оболтус.
 Мязжэрыца *ж.*—туф. НТ.
 Мязжоўка *ж.*—аржанец (*bot. Ribes l.*). НТ.
 Мязга *ж.*—мезга, камбий. НТ.
 Мязговы—камбидальны. НТ.
 Мязіньнік *м.*—питающийся пушным хлебом.
 Мязіш *м.*—мякоть.
 Мязнуць—мокнуть.
 Мязуны *м. мн.*—мякотельце, моллюски (*Mošus*). ЗТ.
 Мязя *н.*—пест.

Мязізна *ж.*—отмель. НТ.
 Мязіса *ж.*—мелисса (*bot. Melissa l.*). НТ.
 Мязіца *ж.*—мялка для очищения льна от костры.
 Мязьле *н.*—костеря.
 Мязік *м.*—налим.
 Мязіны *ж. мн.*—имелины.
 Мязіньнік *м.*—имянинник.
 Мязітуз *м.*—налим.
 Мязіушка *ж.*—кличка.
 Мязьляны—мераловатый.
 Мязьляк *ж.*—зяблик, зябкий, замерзший.
 Мязьлячка *ж.*—озноб, лихорадка; замерзшая.
 Мязюўны—рассудительный.
 Мязюга *ж.*—берюга.
 Мязьвец, вяк *м.*—мертвец.
 Мязьвечы—мертвецкий.
 Мязэжа *ж.*—ажурный узор.
 Мязя *н.*—мясо.
 Мязжэры—плотоядный, хищный. ЗТ.
 Мязень *м.*—мускул.
 Мязенявы—мускульный.
 Мязёны—мясистый.
 Мязны—мясной.
 Мязэчка *н.*—местечко.
 Мязьці *што*—место.
 Мязьцовасьць *ж.*—местность.
 Мязювы—местный.
 Мязьціна *ж.*—местность.
 Мязя *ж.*—мята (*bot. Mentha l.*).
 Мязя *ж.*—1) метля; 2) метлица (*bot. Araga Mars*).
 Мязяца, лічка *ж.*—1) полевица (*bot. Agrostis l.*); 2) костер ржаной (*Briza secallina l.*).
 Мязіушка *ж.*—бабочка, мотылек.
 Мязюк *м.*—мятлиця.
 Мязюжок *м.*—мятлик (*bot. Poa l.*).
 Мязюканьне *н.*—мяуканье.
 Мязюкань—мяукать.
 Мязцеліца *ж.*—1) мятель; 2) белорусский танец.

Мязцёлка *ж.*—метелка. НТ.
 Мязяны—смешанный (*Мязяны лік* НТ).

Мязянец *м.* гибрид. НТ.
 Мязэй *м.*—щетижник (*bot. Setaria PB*).

Н.

На *прям. з він*—на (что); *з мес.*—на (чем).
 На, наце—бери, берите; возьми, возьмите.
 Наагуа—вообще (ср. наогуа).
 Наадварот—наоборот.
 Наалены—намащенный дер. маслом.
 Наалёць *што*—намастить.
 Наба *выкл.*—и то хорошо; хорошо, что. (*Наба яшчэ скора хамлянуўся*. Сержп.)
 Набажэства *н.*—богослужение.
 Набак—на сторону; *выкл.*—см. наба.
 Набакір—на-бекрень.
 Набаўляць, набавіць *што*—прибавлять, вить.
 Набаўтаць *што*—1) наболтать, взболтать; 2) наклеветать.
 Набаяць—наговорить, насказать.
 Набегчы—набежать.
 Набедаванна—патерпеться бед.
 Набежнасьць (*мінэраляў*)—побежалость (минералов). НТ.
 Набіванка *ж.*—холст с набивными узорами.
 Набіваньне *н.*—1) набивка (обручей, узоров на холсте); 2) зарядание (ружья).
 Набівацца, набіцца—напрививаться, напроситься; навязываться, заться.
 Набіваць, набіць *што*—набивать, бить; зарядать, дить (ружье); укатывать, тать (дорогу).
 Набіліцы, лікі *ж. мн.*—рамка для бедра в кроснах.

Набіты—лобитый, поколоченный, укатанный, заряженный; дурань—совершенный дурак.
 Набліжэцца, набліжыцца *да чаго*—приближаться, зиться; назревать, приходиться к развязке.
 Набліжэньне *н.*—приближение.
 Набожнасьць *ж.*—см. пабожнасьць.
 Набой *м.*—заряд.
 Набраканьне *н.*—набухание. НТ.
 Набракаць, набракнуць—набухать, хнуть; раздуваться, намокать.
 Набраклы—набухший, намокший.
 Набранка *ж.*—наговяй, выговор.
 Набрахаць—налгать.
 Набрузнуць—промокнуть, напиться влагой.
 Набрузы—промошый.
 Набрусавіць *што*—1) наточить (топор); 2) обтесать (бревно).
 Набунтаванна—набунтоваться.
 Набурыць *што*—намочить, напустить мочи.
 Набурыць *што*—нагородить, свалить в кучу, в беспорядке.
 Набухторваць, торыць—1) наливать, налить до края; 2) насмутьняить.
 Набываньне *н.*—приобретание.
 Набываць, набыць *што*—приобретать, ресьць.
 Набытак *м.*—прибыль, приобретение.

- Нагнёт** *м.*—нажим.
Нагойкаца—накричаться.
Нагонка *ж.*—1) догон; 2) выговор.
Награваньне *н.*—нагревание, накаливание.
Награвань, **нагрэць** *што*—нагреть, -реть; накаливать, -лить.
Награмаджальнік *м.*—аккумулятор.
Награмаджаць, **дзіць** *што*—накапливать, -пить; нагромоздить.
Награмаджаньне *н.*—1) накопление. НТ₂; 2) аккумуляция. НТ₂.
Нагрубіняць—нагрубить.
Нагрукацца—настучаться.
Нагукацца—накликаться, накричаться.
Нагульваць, **ляць** *што*—нагуливать, -лить.
Нагуляцца—нагуляться; наиграться.
Нагутарыцца—наговориться.
Над (*чым*)—над (чем), выше, сверх (чего).
Надавіцца, **надацца**—подаваться, податься вперёд; наклониться.
Надаваць, **надаць** *што*, *чаго*—придавать, -дать; подавать, жертвовать.
Надаваць *віну*—ставить в вину, обвинять.
Надведна—издоедливо. Я. Кол. Водг. 32 ст.
Надакараць, **рыць** *каму чым*—надоедать, -есть.
Надакружыны *ж. мн.*—эпиклы. НТ₂.
Надалей—на дальнейшее время.
Надаль—дальше.
Наданьне *н.*—1) пожертвование; 2) приращение; 3) внушение. НТ₂.

- Наданы**—1) пожертвованный; 2) внушенный. НТ₂.
Надапякаць, **пачы**—издоедать, надоесть.
Надарываць *што*—ударить.
Надарыцца—выпасть, случиться (*А як надарыцца мінута*. Я. Кол. НЗ. 13 стар.).
Надась—наднях.
Надасяродак *м.*—эпицентр. НТ₂.
Надзішні—намеднишний.
Надбіваць, **надбіць** *цэну*—повышать, -сить цену.
Надбіўка *ж.*—повышение цены, переторжка.
Надбудаваць *н.*—надстраивание.
Надбудоўваць, **даваць** *што*—надстраивать, -роить.
Надворак *м.*—двор в крестьянской усадьбе.
Надвор'е *н.*—погода.
Надворнасьць *ж.*—наружность. НТ₂.
Надворны—наружный (*ср.* знадворны).
Надвыш—более, выше.
Надвязаць, **заць** *што*—надвязывать, -зять.
Надгробак *м.*—надгробный памятник; саркофаг (*ср.* надмагілак).
Надаваць, **даць** *што*—надбавлять, -вить; приплачивать, -латить.
Нададаць *м.*—надбавка, приплата.
Наджгаць—нажалить, накусать (*ср.* джгаць).
Наджыгаць *каго*—насечь розгами (*ср.* джыгаць).
Надзвычай—необычайно, против обычая.
Надзвычайнасьць *ж.*—необыкновенность; сверхъестественность. НТ₂.

- Надзвычайны**—необыкновенный, сверхъестественный. НТ₂.
Надзвыш—выше, сверх (чего).
Надзёжнік *м.* (*ср.* дзяжа)—холст для покрытия квашни.
Надзейнасьць *ж.*—надежность.
Надзейны—надежный.
Надзеля *н.*—надел.
Надзёрты—надранный.
Надзеля *ж.*—надежда.
Надзівачыць—назудачить, напроказничать.
Надзівіцца *з чаго*, *з каго*—надивиться, удивиться.
Надзівіць *каго*—удивить; насмешить.
Надзіманы—надутый, напыщенный, надменный. Я. Кол. НЗ.
Надзір *м.*—надир. НТ₂.
Надзіраць, **надзериць** *што*—наддирать, наддрать.
Надзіцца—зариться, увлечься, стремиться.
Надзіць *каго*—манить, привлекать.
Надзораны—надзорный.
Надзюбацца—нахлебаться, напиться до пьяня.
Надзьмуць—надутый. Я. Кол. НЗ. XI.
Надзюкаваць *каго*—отблагодарить ядоволь.
Надказаны—подказанный.
Надказваньне *н.*—подсказывание.
Надказваць, **заць** *што*—подсказывать, -зять.
Наддубаны—надколупанный.
Наддубаць *што*—надколупать.
Надмагілак *м.*—*см.* надгробак.
Надмацца—*см.* надымання.
Надмер *м.*—избыток, излишек. НТ₂.
Надмерна—чрезмерно, свыше меры, избыточно.
Надмернасьць *ж.*—чрезмерность.

- Наамерны**—чрезмерный, непомерный.
Надмеру—свыше меры, непомерно.
Надмухаць—надуть.
Надовешні—давешний.
Надоднік *м.*—досьвіткі. Яс. Пад. р. н. 58 ст.
Надолу—вниз.
Надосталь—напоследок.
Надоўга—надолго.
Надожчы—давеча.
Надпачуцьцёвасьць *ж.*—патетизм, патетичность. НТ₂.
Надпачуцьцёвы—патетический. НТ₂.
Надпіс *м.*—надпись, эпитафия. НТ₂ (*ср.* напіс).
Надпісак *м.*—титло. НТ₂.
Надпісваць, **саць** *што*—надписывать, -сать.
Надрабляваць, **надрабіць** *што*—надделывать, -лать.
Надраны—надёрганный, надранный.
Надрапаны—начесанный, нащарапанный.
Надрапваць, **паць** *што*—начесывать, начесать; нащарапать.
Надрабіць—*см.* надрабляваць.
Надрукаваць *што*—напечатать.
Надрукованы, **каваны**—напечатанный.
Надрыгнуцца—продрогнуть на холоде.
Надсаджаваць, **дзіць** *што*, *каго*—надсаживать, надсаждать.
Надскурка *ж.*—надкожница, эпидермис. НТ₂.
Надскурны—надкожный.
Надта—очень, весьма.
Надточваць, **надтачыць** *што*—удлинить, -нить; приращивать, -сгить; выпедить.
Надудурваць, **рыць** *што*—надувать, надуть (особ., губы).

Надураваць—надурить.
Надушк м.—гордец, надменный.
Надхмарны—заоблачный.
Надцягваць—под'езжать с тяжестями.
Надыманье, надзіманье м.—1) надувание; 2) напыщенность.
Надымацца, надзімацца, надмацца—надуваться, надуться, надмеваться, пышиться.
Надымаць што—надувать.
Надысь—см. нагдысь.
Надыход м.—подход, приближение.
Надыходзіць, надыйсьці—подходить, подойти; приближаться, зиться.
Над'яжджаць, над'ехаць—догонять, догнать; приезжать.
Наедак м.—сытная еда.
Наедна—сытно, питательно.
Наедны—сытный, питательный (*Ня кожная патрава бывае наедная*. МГ).
Наезд м.—наезд, нападение.
Наездзіцца—наездиться.
Наектацца—настонаться.
Наенчыцца—намучиться.
Нажабравацца—заниженствоваться.
Нажабраваць—набирать подачки.
Нажаліцца—нажаловаться.
Нажвакаць—нажевать.
Нажніцы ж. м.—ножницы.
Нажыва ж.—нажив, пожива, прибыль.
Нажыванне—нажитое.
Нажываны—нажитый, приобретенный.
Нажываць, нажыць што—наживать, нажить; приобретать, рести.
Нажыляцца—нажыливаться, напрыгаться.
Нажыравацца—напитаться.

Нажытак н.—благоприобретенное имущество; прибыль, польза.
Нажыты—нажитой, приобретенный.
Назад, дзі—назад, обратно.
Назадку—назади, сзади.
Назаленьне н.—надоедание, наскучивание.
Назалаць, -ліць—наскучивать, -чить.
Назавасіцца чым—запаситься.
Назавасіць што—сделать запас, застраховать.
Назаўсёды—навсегда.
Назаўтра—завтра.
Назва ж.—название, термин (*сп. назоў*).
Назвадзіць—насплетничать.
Назвалбор м.—номенклатура. НТ₁.
Назвалслоўе н.—терминология. НТ₂.
Назвалслоўны—терминологический. НТ₁.
Назвыш чаго—выше, сверх.
Наздагад—наугад.
Наздагон—в догонку.
Наздараўкацца—наздороваться.
Наздра ж.—ноадра.
Наземны—надземный.
Назіральнік м.—см. наглядальнік.
Назіраньне н.—см. нагляданьне.
Назіраць за чым—надсматривать, подсматривать, наблюдать.
Назірачы м.—надзиратель. Я. Кол. Водг., 94 ст.
Назіркам—с оглядкой (*Ісці назіркам*).
Назнарок, -ком—нарочно.
Назола ж.—1) досада, докучка; 2) зазноба.
Назольна—назойливо, надоедливо.

Назольны—назойливый, надоедливый, докучный.
Назорнасць ж.—наблюдательность. НТ₂.
Назорны—наблюдательный.
Назорна м.—надзиратель, наблюдатель. НТ₂.
Назоў м.—см. назва.
Назоўнае імя—существительное.
Назоўнік м.—существительное. Я. Лёс.
Назоўнік дробу—знаменатель дробей. НТ₁.
Назоўны—нарицательный. НТ₂₋₄.
Назоўны склон—именительный падеж.
Называтьнне н.—называние, наименование.
Назвацца, назваць—называться, называть; прозваться; нарицаться.
Назваць, назваць што, каго—называть, называть; нарицать, именовать.
Назбіраны—набранный, собранный.
Назбірацца—собираться с разных сторон.
Назбіраць што—набрать, собрать.
Назвішча н.—название, прозвище, кличка. МГ.
Набліжай прс. н. ст.—ближе всего.
Набліжэйшы прс. н. ст.—самый близкий.
Набліжэтка—близкохонько.
Наболей, найбольш прс. н. ст.—всего более, наиболее.
Набольшы прс. н. ст.—наибольший.
Навышэйшы прс. н. ст.—высочайший.
Навышэйшая ступень—превосходная степень (*грам.*).

Найглыбей прс. н. ст.—несьма глубоко, глубже всего.
Найгорш прс. н. ст.—хуже всего.
Найгоршы прс. н. ст.—злейший, наихудший.
Найграваць—наигрывать.
Найграцца—наиграться.
Найдыш—см. знайдыш.
Наймацьвей прс. н. ст.—легче всего, весьма легко.
Найлацьвейшы прс. н. ст.—легчайший, самый легкий.
Найлепей, лепі, лепш прс. н. ст.—наилучше.
Найлепшы прс. н. ст.—наилучший.
Наймаваць, наймаць каго—нанимать.
Наймальнік м.—наниматель.
Наймальне н.—нанимание, наём.
Найманы—нанятый, наёмный.
Найменьне н.—имя, наименование.
Найменны лік—именованное число (*мат.*).
Найменш прс. н. ст.—менше всего.
Найменшы прс. н. ст.—наименьший (*Найменшы супольны кратны лік*. НТ₁).
Найміт м.—наемник, батрак.
Наймітка ж.—наемница, батрачка.
Наймы м. мн.—наём.
Найоўшы прс. н. ст.—новейший.
Найхутчэй прс. н. ст.—наискорее.
Найчасьвей прс. н. ст.—чаще всего.
Найсьнейшы прс. н. ст.—светлейший, сиятельнейший.
Наказ м.—наказ, приказание; завещание.
Наказваць, -заць—назещать, известить; приказывать, -зять; завещать, -щать.

- Наканаваньне** *м.*—предназначение, судьба.
- Наканаваньце** *што*—предопределить, предназначить.
- Наканечнік** *м.*—наконечник. НТ.
- Наканавана**—предназначено, суждено.
- Наканаваны**—предопределенный, предназначенный.
- Накапак** *м.*—сталагмит. НТ.
- Накарэскацца**—насунуться, напороться.
- Накараць каго**—покарать, наказать.
- Накархаць**—нахаркать.
- Накарыць**—досадить, надоест укорэми.
- Накарэлы**—закоржавелый.
- Накарэць**—закоржаветь, засохнуть.
- Накасацца**—пристать, навязаться.
- Накасіць**—*см.* накашваць.
- Накась**—наискось.
- Накачаць**—*см.* накачваць.
- Накідак** *м.*—набросок.
- Накідвацца, дацца, кінуцца**—набрасываться, набросаться, -ситься.
- Накідваць, даць, кінуць што**—набрасывать, набросать, -сить.
- Накіраваньне** *н.*—направление.
- Накіраванасьць** *ж.*—направленность.
- Накіраваны**—направленный.
- Накіроўвацца, равацца**—брать, взять направление на что.
- Накіроўваць, раваць што, каго**—направлять, -вить; дать направление.
- Наклад** *м.*—наживение, средство; налог.
- Накладаньне** *н.*—накладывание.
- Накладаць, класьці што**—накладывать, класть, наложить.
- Накладны**—накладной; дорого стоящий.
- Накладная плата**—наложенный платеж. МГ.
- Наклучваць, ніць**—навьючивать, -чить.
- Наклучаны**—1) наколупанный; 2) начесанный.
- Наклучаць што**—1) наколупать; 2) начесать.
- Накомканы**—накладенный плотно, укомканный.
- Накомкаць што**—накласть плотно; укомкать.
- На-конт**—на счет.
- Накотнік** *м.*—накатник.
- Накотны**—накатный.
- Накочваць, накаціць што**—накатывать, -тить; накатывать, -чать.
- Накошваць, накасіць што**—накашивать, накосить.
- Накрасаваньне**—пожить весело.
- Накрасаваньце** *што*—отметить значками.
- Накрасіць што**—наворовать.
- Накрэтаньне**—расшатанный, подвинутый.
- Накרוіць што**—нарезать полосами, ломтями.
- Накрэтаць што**—расшатать, подвинуть.
- Накроп** *м.*—накрапывание.
- Накропваць**—накрапывать.
- Накрухмаліць што**—накрахмалить.
- Накручваць, ціць што**—накручивать, -тить; навёртывать, -теть.
- Накруціцца**—навертеться в танцах.
- Накравіцца**—накривиться, покоситься.
- Накрыж**—накрест.
- Накрыцце** *н.*—покров, покрытие.
- Накрыць што**—покрыть, застлать.

- Накрышаны**—накрошенный.
- Накрышыць што**—накрошить.
- Накуламесіць**—произвести беспорядок, накуролесить.
- Накупіваць, паяць што**—накупать, закупать.
- Налягацца, наляжыцца да чаго**—привыкать, -кнуть; привыкаться, -читься.
- Наладзіцца да чаго**—приноровиться, привыкнуть, привычиться.
- Наладзіць што**—упорядочить.
- Наласны**—обруганный.
- Налапатацца**—наболтаться, поговориться.
- Налапатаць**—наболтать.
- Наласаваньне чаго**—налакомиться.
- Наласаваны**—налощенный.
- Наласаваць што**—налощить.
- Наласкатаць**—нащebetать, наболтать.
- Налаяць**—изругать, выругать.
- Належа**—надлежаще, соответственно.
- Належацьць** *ж.*—принадлежность.
- Належны**—должный, надлежащий; принадлежащий.
- Належыць, ца даз, безас.**—надлежит, следует.
- Наlepка** *ж.*—лепное украшение. МГ.
- Налета**—будущим летом.
- Налецьце** *н.*—будущий год.
- Налінованы**—наливной, награфленный.
- Налінаваць што**—наливать, награфить.
- Налісьнік** *м.*—пшеничный блин.
- Наліўны**—наливной.
- Наляха**—на беду; зачем, на что, для чего.
- Налічаны**—насчитанный.
- Налічыць што**—насчитать.
- Налог** *м.*—1) привычка, склонность; 2) налог.
- Налом** *м.*—падлом.
- Наломлены**—надломленный.
- Наломлівацца, міцца**—надламываться, ломиться.
- Наломліваць, міць што**—надламывать, надломить.
- Налыгаць**—навязать веревкой за рога.
- Налузганы**—налушенный.
- Налузгаць што**—налушить.
- Налусківацца, снуцца**—надтрескиваться, -снуть.
- Налухіць**—наерундить.
- Налучыцца даз, безас.**—случится. Я. Кол. НЗХУ.
- Наляганьне** *н.*—налегание, наседание, усилие.
- Налягаць, налегчы на што**—наседать, -сесть; употреблять усилие.
- Налятаць, наліцьце на што**—налетать, -теть.
- Намаглаваны, ляваны**—1) наглаженный; 2) причесанный.
- Намаглаўвацца, лявацца**—причесываться, -саться, приглаживаться, -диться.
- Намаглаўваць, ляваць што**—1) наглаживать, -ладить (белье); 2) прибирать, прибрать волосы и лицо.
- Намамльваць, ліць**—надувать, надуть губы.
- Намаразь** *ж.*—изморозь.
- Намардавацца**—истомиться, намучиться.
- Намардаваць каго**—истомить, намучить.
- Намасалены**—замасленный, засаленный.
- Намасоліць што**—замаслить.
- Наматацца на што**—нашататься.
- Наматаць што**—навертеть; -таць на вус—принять во внимание; -таць каля носу—затаить злобу (против кого).

Намаўленьне *к.*—1) наговор, клеветанне; 2) внушение.
 Намаўляць, намовіць *што*—1) наговаривать, ворить; клеветать; 2) подговаривать, ворить; внушать, шить.
 Намахляваць—налутовать.
 Наменены—напомненный.
 Наменьваць, ніць *што*—напоминать, напомнить.
 Наменаваць—*см.* намяноўваць.
 Намер *м.*—намерение.
 Намервацца, рыцца—намереваться, вознамериться.
 Намеріся—помергивать от голода или страха.
 Намесьнік *м.*—наместник, заместитель.
 Намесьнікі, чы—наместнический, заместительский.
 Намёт *м.*—забор.
 Намілавацца—налюбоваться.
 Намілка *ж.*—намёк.
 Намітка *ж.*—косынка.
 Намова *ж.*—1) наговор, клевета; 2) внушение (словесное).
 Намовіць—*см.* намаўляць.
 Намовы *ж. мн.*—наговоры, пересуды.
 Намоўны—оговорный, клеветнический.
 Намудраваць, рыць—намудрить.
 Намуа *м.*—нанос, ил. НТ₂.
 Намулены—натертый до садна.
 Намульваць, ліць *што*—натирать, натереть до садна.
 Намуціць—замутить, насмутить.
 Намысьлівацца, намысьліцца *на што*—надумываться, -маться; замыслить.
 Намякаць, намякнуць—намокать, намокнуть.
 Намякны—намокший.
 Намяненьне *к.*—намёк, НТ₂.
 Намава—наново, снова, вновь.
 Нанзіцца *на што*—наколется.

Наношваньне *к.*—нанашивание.
 Наношваць, нанасіць, нанесьці *што*—нанашивать, наносить, нанести.
 Наогуа—*см.* наагуа.
 Напавер—в долг.
 Напагляд—на взгляд.
 Напагатоўе—в готовности.
 Напад *м.*—нападение; хваляў—прибой воли. НТ₂.
 Нападаць, напасыці *на каго, на што*—нападать, напасть.
 Напалам—пополам.
 Напалы—на-двое.
 Напалохаць—напугать.
 Напальваньне *к.*—напаливание.
 Напальваць, ліць—напалить, натопить (печь).
 Напамін *м.*, паньне *к.*—напоминание, меморандум, НТ₂.
 Напамінаць, напамінаць—напоминать.
 Напампаваць *што*—накачать насосом.
 Напамяць—наизусть.
 Напанавоцца—набарствовать.
 Напароцца *на што*—нараваться, набегать.
 Наперстак *м.*—наперсток.
 Напаскудзіць—насквернить.
 Напаткаць—встретить, напасть.
 Напачатак, чатку—сперва, сначала.
 Наперад—вперёд, наперёд.
 Напёрла—*дзе, безас.*—приспичило (*Напёрла жаніцца*. З. Б. На зач. гон. 82 ст.).
 Наперстаўка *ж.*—наперстянка (*бот.* Digitalis L.). НТ₂.
 Наперш—во-первых.
 Напеў *м.*—напев.
 Наплаваць *што*—1) напилить; 2) надрезать пилой.
 Напілованы, лаваны—напиленный; надпиленный.
 Напільнік *м.*—напилок.
 Напінаць, напнуць *што*—напляивать, -лить.

Напірацца, перціся *на што*—настаивать, настоять (на чем).
 Напіраць, наперці *на што*—напирать, напереть.
 Напіс *м.*—*см.* надпіс.
 Напісаць *што*—написать; надписать.
 Напісы *м. мн.*—письмена. НТ₂.
 Напіхаць, хнуць *што*—напихивать, хнуть; набивать, -бить.
 Напластаньне *к.*—наслоение, напластование НТ₂.
 Напластацца—наслоиться, напластовать.
 Напнуць *што*—васунуть, надеть.
 Напой *м.*—питье, напиток.
 Напорам—насильно.
 Напочат—наманер, на початок.
 Направа *ж.*—1) направление; 2) исправление, починка.
 Напрадвесні—в начале весны.
 Напракудзіць—напроказничать.
 Напрацуць *што*—надеть.
 Напраракаваць *што*—напророчить.
 Напрасыць—напрямик.
 Напрыўлены—починенный, исправленный.
 Напрацавацца—наработаться.
 Напрашўку—насупротив.
 Напружана, джана—напряжено, интенсивно.
 Напружанасьць, джанасьць *ж.*—напряженность, -жение; интенсивность. НТ₂.
 Напружаньне, джаньне *к.*—напряжение; тургор. НТ₂.
 Напружаны, джаны—напряженный, интенсивный.
 Напружаваць, джаваць *што*—напрягать.
 Напрымацца *чаго*—натерпиться.
 Напрыклад, лад—например.

Напрыкраць, напрыкрыць *каму*—досаждать, досадить; надоедать, надоесть.
 Напрымаць *каму*—поусердствовать.
 Напса—какого черта.
 Напугацца—опиться, напиться в излишестве.
 Напуджаны—напуганный.
 Напудзіць *каго*—напугать.
 Напухаць, напухнуць—опухать, опухнуть.
 Напханы—напиханный.
 Напхаць *што*—напихать.
 Напхнуты—васунутый, надвинутый.
 Напхкацца—накуриться (табаку).
 Напхтваць, таць *каго*—наспрашивать, наспросить.
 Напхлівы—напыщенный, НТ₂.
 Напхшыцца—надуться, зачваниться.
 Напэўна—наверное.
 Напэкаць *што*—напачкать, испачкать.
 Напяваць, напяваць *што*—напевать, напеть.
 Напярэдадні—наквуне.
 Напярэсьцікі—напрямки (*ср.* нацянькі).
 Наравісты—уравный, упрямый, капризный, привередливый.
 Наратацца з *чаго*—нахохотаться.
 Нарада *ж.*—совещание, конференция.
 Нараджалнасьць *ж.*—рождаемость.
 Нараджацца, дзіцца—рождаться, родиться.
 Нараджаць, дзіць *каго*—родить, -дить.
 Нараджнец *м.*—новорожденный.
 Нараджэньне *к.*—рождение.

Нараены—насоветованный.
 Нарайць *што*—насоветовать.
 Нараканьне *н.*—нарекание, упрек.
 Наракать—нарекать, роптать.
 Нароп *м.*—мелкий пушной снежок.
 Нарастаньне *н.*—нарастание.
 Нарастаць, нарасьці—нарастать, сти.
 Нарасьцень *м.*—нароств.
 Наробіць *што*—наделать.
 Нароблены—наделанный.
 Нарог *м.*—лемех, сошник.
 Народазнаўства *н.*—народоведение. НТ.
 Народнікі—народнический. НТ.
 Народніцтва *н.*—народничество.
 Нарожнік *м.*—наугольник.
 Нарожны—угловой, наугольный.
 Нарозна—врозь.
 Нарокам—1) шутя, в шутку; 2) нарочно.
 Наруга *ж.*—1) надругательство; 2) перекор, упрямство.
 Наругацца з *каго*—надругаться, надсмеяться, сделать что-л. на перекор.
 Наруньваць, ніць—покрываться молодой зеленью; давать побегу.
 Нарунуць—нахлынуть.
 Нарыс *м.*—начертание, изображение, очерк, схема, эскиз, этюд. НТ.
 Нарысваць *што*—нарисовать, изобразить.
 Нарыхтаваньне *н.*—наготовка.
 Нарыхтавацца *да* *чаго*—приготовиться.
 Нарыхтаваць *што*—наготовить, приготовить.
 Нарыхтованы—приготовленный, наготовленный.
 Нарыца *ж.*—порка (зверёк).

Нарыштаваць *што*—настлать.
 Нарэшце—наконец.
 Насакатацца—накудахтаться, накричаться.
 Насаладзіць *што*—насолодить.
 Насаліць *што*—насолить.
 Насамперад—прежде всего.
 Наспраўды—действительно, повстине.
 Насараманіць *каго*—обесчестить, обругать, осрамить.
 Насароміцца—насрамиться.
 Насароміць—насрамить.
 Насаты—носивый, длинноносый.
 Насач *м.*—длинноносый.
 Насваволяць—нашалить.
 Насельнік *м.*—житель. НТ.
 Насельніцтва *н.*—население. НТ; жители.
 Насенны—семенной (*Насенныя расьліны*. НТ).
 Насеньне *н.*—семя, семена.
 Насеньнік *м.*—семенник. НТ.
 Насердавацца—назлиться, насердиться.
 Насілу—насилу, едва-едва.
 Наскардзіцца—нажаловаться.
 Наскась—наискось.
 Насквараны—нажаренный.
 Наскварыць *што*—нажарить, натолить.
 Насклараны—выклянченный.
 Наскларыць *што*—выклянчить, выпросить.
 Наскок *м.*—набег, налёт, нападение.
 Наскокам—свалёту, неожиданно, внезапно.
 Наскрабаць *што*—начесать, нацарапать.
 Наскубаны—надранный.
 Наскубаць *што*—надрать.
 Наскумаціць *каго*—надрать кого за волосы, нарвать.
 Наскурны—накожный.
 Насланьне *н.*—наслание, порча.

Наслаўляцца, ніцца—наклоняться, ниться.
 Наслухацца *каго, каго*—наслушаться.
 Насмажаны—нажаренный.
 Насмажыць *што*—нажарить (*ср.* смажыць).
 Насмактацца *каго*—напиться, насогаться.
 Насмарга *ж.*—насморк.
 Насморганы—надёрганный.
 Насморгаць *што*—надёргать (*ср.* смаргаць).
 Насмуродзіць—навоинить, напустить смраду.
 Насос *м.*—воспаление неба у лошадей. МГ.
 Наспа—*ж.* насыпь, верх; излишек, прысыпка.
 Наста *ж.* *ул.*—Настя, Настасья.
 Настаўнік *м.*—учитель.
 Настаўніца *ж.*—учительница.
 Настаўніцкі—учительский.
 Настаўніцтва *н.*—учительство.
 Настой *м.*—настой, отстой.
 Настойваньне *н.*—настаивание.
 Настойваць, настаць *што*—настаивать, настоять.
 Настойлівы—настойчивый. БГ.
 Настольнік *м.*—1) нахлебник; 2) скатерть.
 Настольніца *ж.*—нахлебница.
 Настольны—столовый, затрапезный.
 Настравы—полный настрою. Я. Кол. НЗ, 230 ст.
 Настрашыць *каго*—настрашать, напугать, терроризировать.
 Настрой *м.*—настроение (духа). НТ.
 Настройваньне *н.*—настраивание.
 Настройваць, роць *каго*—настраивать, роить.
 Настругаць *што*—настрогать.
 Настуктацца, таць—настучаться, чать.

Настулька *ж.*—настурия, жеруха (*бот.* Nasturtium В. Br.) НТ.
 Наступ *м.*—наступление.
 Наступаваць, паць—наступать, последовать; наследовать.
 Наступальны—наступательный.
 Наступнік *м.*—наследник, преемник.
 Наступны—следующий, последующий, преемственный.
 Наступства *н.*—преемство, преемственность.
 Настыглы—настывший, остывший.
 Настыгнуць—остыть, выстыть, охладеть.
 Насуканы—насученный.
 Насукаць *што*—насучить.
 Насупар—вопреки, наперекор.
 Насупіцца—надуться.
 Насуплены—надутый.
 Насуплівасьць *ж.*—надутость. НТ.
 Насупрашў—напротив, вопреки, наперекор.
 Насурочаны—изуроченный, сглаженный.
 Насурочыць *каго*—изурочить, сглазить.
 Насустрач, рэчу—навстречу.
 Насыпка *ж.*—насыпка, насыпание.
 Насыць *ж.*—насыщение.
 Насычанасьць *ж.*—насыщенность.
 Насычаны—насыщенный.
 Насыцацца, насыціцца—насыщаться, насытиться.
 Насыцаць, насыціць *каго*—насыщать, насытить.
 Насьвяткавацца—напраздноваться.
 Насьвяціцца вачыма—назрачиться.

Насьледаваньне *н.* — подражанне.
Насьледаваць *каму* — 1) подражати; 2) наследовать.
Насьледак *м.* — наследник.
Насьледзьдзе *н.* — последние.
Насьледкавы — наследственный.
Насьледнасць *ж.* — наследственность.
Насьледны — наследственный.
Насьлепа — слепо, без размышления.
Насьмех *м.* — насмешка; *прс.* — шутя.
Насьмешны — насмешливый.
Насьмявацца, мяхацца *з каго* — надсмехаться (над кем).
Насьцэбань — высоченный, отчужденный.
Насьцэбаць *каго* — высечь, отчуждать.
Насьценны — настенный.
Насьцял *м.* — настил; покров (*Насьцял сьнежавы*. НТ₂).
Насякаць, насячы *што* — насекасть, сечь; нарубить, бить.
Нат (на'т) — сокращение нават.
Натапырыцца — надуться, нахохлиться.
Натарус *м.* — нотариус.
Нататка *ж.* — заметка.
Натаўп *м.* — накопление; толпа, куча.
Наторкнуць *што* — насунуть, надвинуть.
Натоўпы — многочисленный. НТ₂.
Наточаны — налитый, нацеженный.
Наточваць, натачыць *што* — наливать, -лить; надеживать, -дить.
Натрапляцца, натрапіцца — попадаться, попасться.
Натрапляць, трапіць *на што, на каго* — случайно находить, напасть на кого.
Натрудзіць *каго* — потревожить.

Натрушаны — насоренный, насыпанный, натрясенный.
Натрушаваць, натрусіць *што* — насаривать, насорить; насыпать, натрясти.
Натуга *ж.* — напряжение, усилие.
Натужна — напряженно, усиленно, с усилием.
Натура *ж.* — 1) природа; 2) характер, упрямство.
Натуральна, -ны — естественно, -ный.
Натуральнасць *ж.* — естественность.
Натурбавацца — беспокоиться, замучиться хлопотами.
Натурбаваць *каго* — натревожить, обеспокоить, измучить хлопотами.
Натуралівы, -рысты — своевольный, упрямый, капризный.
Натурыцца — своевольничать, упрямиться.
Натурыць *каго* — портить характер (у кого).
Натха *ж.* — вонь.
Натханьне *н.* — внушение, наущение.
Натхненны *прм.* — вдохновленный.
Натхненне *н.* — вдохновение.
Натхніць *каго* — вдохновить.
Натыхацца, натыхацца, натыхуцца *каго* — набираться, -браться духа, запыха.
Наўвече — на-примете.
Наўда *ж.* (*літ.* *nauda* — медная монета) — великая важность (насмешливо).
Наўдачу — на-счастье; едва-ли.
Наўды — неудивительно, нечему удивляться. МГ.
Наўздагон — адогонку.
Наўзмах — наотмашь.
Наўзнак — наваничь.
Наўзрок — на вид, по виду; на глаз.

Наўзрыд — навзрыд.
Наўкола — вокруг, около (*ср.* *навокол*).
Наўкольнік *м.* — циркуляр. НТ₂.
Наўколыны — окрестный, окружающий.
Наўкось — наискось.
Наўлечка *ж.* — наволочка.
Наўмысны — умышленный, намеренный.
Наўмысьля — умышленно, намеренно.
Наўпроці — против, напротив.
Наўскась — наискось.
Наўскач — вскачь.
Наўсыяж — цугом, гуськом.
Наўцікі — наутёк, бегом.
Наўсюдна — повсюду, везде.
Наўчаньне *н.* — см. *навучаньне*.
Наўчацца, чаць — см. *навучацца, чаць*.
Нафарбаваны, бованы — накрашенный.
Нафарбавання — накрасться.
Нафарбавач *што* — накрасть.
Нафта *ж.* — горное масло, нефть.
Нафталы — нефтяной.
Нахаба *ж.* — 1) напасть, неприятность; 2) наглость.
Нахабны — нахальный, наглый.
Нахаваць *што* — напрягать.
Нахавацца *каго* — нахвататься.
Нахапаць *каго* — нахватать.
Нахватацца *каго* — нахватать чего вдоволь.
Нахіл *м.* — наклон, уклон.
Нахілены — наклонный; наклоненный, склоненный.
Нахіленьне *н.* — наклонение.
Нахільнасць *ж.* — склонность. НТ₂.
Нахільны — склонный.
Нахіляцца, ліцца да каго — наклоняться, -ниться; склоняться, -ниться.
Нахіляць, ліць *што, каго* — наклонять, -нить; склонять, -нить; пагнать, -гнуть.

Нахлястаць *каго* — нахлестать.
Нахмарыцца — покрыться тучами (о небе).
Нахованы — напуганный.
Наход *м.* — нашествие, стечение, скопление.
Нацёк *м.* — натёк; сталактит. НТ₂.
Нацёмлы — опухлый.
Нацян *м.* — надруб.
Нацня *ж.* — ботва, огородная зелень.
Нацняць, нацяць *што* — надрублять, -бить.
Націск *м.* — натиск; акцент, ударение.
Націскны — ударяемый (звук).
Націскаць, націснуць *што* — нажимать, нажать.
Нацсавач *каго* — науськать.
Нацмокацца — 1) насосаться; 2) нацеловаться.
Нацмыгаць — набегать (*Нацмыгаць хваробу*).
Нацъркваць, -каць *што* — надаивать, надонть.
Нацыяналізаваць *што* — национализировать.
Нацягаць, -гнуць *што* — натягивать, натянуть.
Нацягнены, -гнуты — натянутый.
Нацяньні — напрымь.
Нацярпецца — натерпеться.
Нацяты — надрубленный.
Нацяць — см. *нацяняць*.
Начапіць *што* — начепить, навесить.
Начапіцца — начепиться, пристать к кому.
Начанурыцца — приодеться, прихорошиться.
Начаравач *што* — наколдовать, наворожить.
Начмуціць *каго* — одурить, омрачить.
Начос *м.* — начёс, садно.

Начоўкі *ж. мн.* — корыто для стирки белья (*ср. почвы*).
Начы (*на почы*) — на глаза.
Начыкрыжыць — нарезать ломтиками (хлеб).
Начыньне *м.* — орудие, прибор.
Начырванецца — накрасветься от стыда.
Начытаны — начитанный. НТ.
Начэплены — нацепленный, навешенный.
Нашаткаваць — нашинковать (капусту).
Нашкаіць што — застеклить.
Нашкодзіць каму — навредить.
Нашмарованы — смазанный.
Нашмароваць што — смазать чем-либо жирным.
Нашмулягаць што — катереть до сядна.
Нашпігаваць што — нашпиковать.
Наштурханы — набросанный.
Наштурхаць што — 1) набросать; 2) натолкать.
Нашча — натошак.
Нашчарбіць што — назубрить.
Нашчыцца — есть натошак.
Нашчэпка *ж.* — трещина, отлох.
Нашчэплены — надколотый.
Нашчэпываць, шчапіць што — надквлявать, надколоть.
Нашчэрбка *ж.* — назубринка, трещинка.
Наяве — на глазах.
Наяўны — очевидный, явный.
Наяўнасьць *ж.* — наличие.
Неабачліва — неосмотрительно.
Неабачлівасьць *ж.* — неосмотрительность.
Неабсяжнасьць *ж.* — необъятность.
Неабсяжны — необъятный.
Неабходнасьць *ж.* — необходимость. НТ_{2,4}.
Неабходны — необходимый.

Неабычайны, чайны — необыкновенный; чайны характер — безразличный характер. НТ.
Неадкладны — безотлагательный.
Неадкуль — не откуда.
Неадменна, ны — непременно, -ный.
Неадмоўна, ны — безотговорочно, -ный.
Неадпаведна, ны — несоответственно, -ный.
Неадпакутна — нераскайно.
Неадпакутны — неотмолимый.
Неадпусна, ны — непростительно, -ный.
Неадукаваны — необразованный.
Неадхільна — неотвратимо, неизбежно.
Неадхільнасьць *ж.* — неотвратимость, неизбежность.
Неадхільны — неотвратимый, неизбежный.
Неадчэпна — неотступно, безотвязно.
Неадчэпны — неотступный.
Неазначальнасьць *ж.* — неопределимость.
Неазначальны — неопределимый.
Неазначанасьць *ж.* — неопределенность.
Неазначаны — неопределенный.
Неасцярога *ж.* — неосторожность.
Неасцярожна — неосторожно.
Неасцярожны — неосторожный.
Неахайна — неопратно.
Неахайнасьць *ж.* — неопратность, неряшливость.
Неахайны — неопратный, неряшливый.
Неахвота *ж.* — неохота.
Неба *м.* — небо.

Неба *м.* — небо.
Небарачка *ж.* — бедняга.
Небарачка *ж.* — бедняжка.
Небаскліпенне *м.* — небосвод.
Небасхіл *м.* — небосклон.
Небыль *ж.* — небылица.
Небязьпечна — опасно, небезопасно.
Небязьпечнасьць, -пека *ж.* — опасность.
Небязьпечны — опасный, небезопасный, ненадежный.
Невідавочны — неочевидный. НТ.
Невук *м.* — неуч, невежа.
Невыражальны — невыразимый.
Невыстарчальнасьць *ж.* — недостаточность. Яз. Лёс. Км.
Невядома — незнаемо, тайно (*ср. няведама*).
Невядомасьць *ж.* — незнание, неопытность.
Невялікі — невеликий, небольшой.
Невілічкі — маленький, крохотный.
Негасьцінна, ны — негостеприимно, -ный.
Недабачваць, чыць што, каго — просматривать, мотреть.
Недабачлівасьць *ж.* — близорукость.
Недабачлівы — близорукий.
Недабор *м.* — недобор, недотка.
Недаборачны — недоимочный.
Недаборкі (недабіркі) *м. мн.* — недобор, остаток.
Недадазены — недоказанный.
Недаварак *м.* — диссидент.
Недаверка *ж.* — диссидентка.
Недаверліва, вы — недоверчиво, -вый.
Недаворак *м.* — недопашка. Ц. Гарт. СЦ, 151 ст.
Недагарак *м.* — огарок, окурок.
Недагляд *м.* — недосмотр; просмотр.

Недадазены — недоказанный.
Недазволена, ны — непозволительно, -ный.
Недаказ *м.* — многоочие (*грам.*); недомолвка.
Недалетак *м.* — недоросль.
Недалік *м.* — недочет.
Недалічаны — недосчитанный.
Недалічвацца, чыцца каго — недосчитываться, таться.
Недалужнік *м.* — калека, слабосильный.
Недалужны — слабосильный, незадачливый.
Недапека *ж.* — недоучка.
Недапечаны — 1) недопеченный; 2) недоученный, недалёкий, глуповатый.
Недаплата, тка *ж.* — недоплата.
Недарэчы — некстати, невпопад.
Недаробка *ж.* — недоделка.
Недароблены — недоделанный.
Недарэка *м.* — 1) межеумок; 2) завка.
Недарэчнасьць *ж.* — абсурд, бессмыслица, нелепость. НТ_{1,4}.
Недарэчны — бессмысленный, нелепый.
Недасялак *м.* — недостиженный цылёнок.
Недасказ *м.* — умолчание. НТ₂.
Недасканаласьць, льнасьць *ж.* — несовершенство.
Недасканалы, льны — несовершенный.
Недастача *ж.* — недостаток.
Недасьпеласьць *ж.* — незрелость.
Недасьпелы — незрелый.
Недасяжнасьць *ж.* — недостижимость.
Недасяжны — недостижимый.
Недатыка *ж.* — недотрога.
Недаўмека *м.* — неумелый, неспособный. МГ.
Недахват *м.* — недостаток.

Недачуваньне м.— недослышка, слабый слух.
Недачуваць, чуць — недослышивать, слыть.
Недзе—где-то (*ср.* *нейдзе*).
Нежаданы—нежеланный.
Нежаданыя м.—нежелание.
Незабаўна—немедленно.
Незабаўны—немедленный.
Незабываны, бытны—незабытый, незабываемый.
Незайздросна—независтливо.
Незайздросны, сьлівы—независтливый.
Незалежнасьць—независимость.
Незалежны—независимый.
Незаменнасьць ж.—незаменимость.
Незамны—незамеченный.
Незаможны—бедный, несостоятельный, неимущий.
Незапямлены—незапятнанный.
Незачыны—неприкосновенный.
Незважаць каго—относиться без уважения (к кому).
Нездавальна люча, чы—неудовлетворительно, ный.
Нездаволенасьць ж.—неудовольствие.
Нездаволены—недовольный.
Недалёк—недалеке.
Незда—довольно хорошо.
Незасьлівы—незлобный.
Незлы—довольно хороший.
Незнамец м.—незнакомец.
Незнамы—незнакомый.
Незразумела—неясно, непонятно.
Незразумеласьць ж.—неясность, непонятность.
Незразумелы—неясный, непонятный, невразумительный.
Нейдзе—*см.* *нейдзе*.
Нейд—какой-то, некоторый.
Нейчы—чей-то.

Некалі—когда-то, когда-нибудь; некогда.
Некалькі—несколько.
Некальства м.—недосуг, отсутствие времени.
Некармына—бесполезно, невыгодно.
Некармынасьць ж.—бесполезность.
Некармыны—бесполезный, невыгодный.
Некаторы—некоторый.
Некаханы—нелюбимый.
Некрут м.—рекрут (*вульгаризм*).
Некрысталёвы—аморфный. **НТ.**
Некуды—1) некуда; 2) куда-то.
Нелад м.—беспорядок.
Нельга—нельзя.
Немагчыма, мы—невозможно, -ный.
Немарасьць ж.—безотрадное чувство.
Немарач ж.—непроходимое место, дебри.
Немасць ж.—немота.
Немлагучнасьць ж.—неблагозвучие, какофония. **НТ.**
Немлагучны—неблагозвучный.
Немерач ж.—*см.* *немарач*.
Немец м.—немой; немец.
Ненадзейнасьць ж.—ненадежность.
Ненадзейны—ненадежный.
Ненадлежна—ненадлежаще, не по принадлежности.
Ненадлежны—ненадлежащий, несоответственный.
Ненатуральна, ны—нестественно, -ный.
Ненаціскны—неударяемый (звук).
Непабожна—люто, немилосердно.
Непабожнасьць ж.—лютость, немилосердие.
Непабожны—лютый, немилосердный.

Непавадна—неприманчиво.
Непавадны—неприманчивой, непривлекательный.
Непаварацень м.—неповоротливый, увальень.
Непаваротны—неповоротливый.
Непавінна—безвинно, без вины.
Непавінны—безвинный, невинный.
Непавольны—безвольный, подвластный.
Непаздальна—неделимо.
Непаздальнасьць ж.—неделимость.
Непаздальны—неделимый.
Непадагласьць ж.—неподчиненность.
Непадобна—1) несходно, неподобно; 2) невероятно; 3) неприлично, неответственно.
Непадобнасьць ж.—1) несходство, несходность; 2) невероятность; 3) неприличие.
Непадобны—1) несходный, неподобный, гетеронимный (*Непадобныя* *образы*. **НТ.**); 2) невероятный; 3) неприличный, несвойственный.
Непажытачна—без пользы.
Непажытачны—бесполезный.
Непаказны—непоказываемый, тайный.
Непакой м.—беспокойство.
Непакорны—непокорный, упрямый.
Непамерна, ны—чрезмерно, -ный.
Непамыльна—безошибочно.
Непамыльнасьць ж.—безошибочность, непогрешимость.
Непамыльны—безошибочный, непогрешимый.
Непапраўнасьць ж.—непоправимость.
Непапраўны—непоправимый.
Непапсаваны—неиспорченный.
Непарадак м.—беспорядок.

Непаразуменьне м.—недоразумение. **НТ.**
Непарнапэркаваты—непарноперистый (лист) **НТ.**
Непараўняны—несравнимый.
Непарушна—ненарушимо.
Непарушнасьць ж.—ненарушимость, незаблемость.
Непарушны—ненарушимый, незаблемый, неприкосновенный.
Непаслушства м.—непослушание.
Непасьядоўна, ны—непоследовательно, -ный.
Непатомны—не имеющий потомства.
Непатрэбчына ж.—ненужная вещь.
Непатрэбна—ненужно, не необходимо.
Непатрэбны—ненужный, лишний.
Непахінасьць ж.—безошибочность, непогрешимость.
Непахіны—безошибочный, непогрешимый.
Непацешна, ны—неутешительно, -ный.
Напачіва—непочтительно, неучтиво.
Непачівасьць ж.—неучтивость, непочтительность.
Непачівец м.—невежа, неучтивый.
Непачівы—неучтивый, невежливый, непочтительный.
Непачэсна, ны—бесчестно, непочестно, -ный.
Неперамагальна, раможна—непобедимо; непреодолимо.
Неперамагальны, раможны—непобедимый, непреодолимый.
Неперармўны—непрерывный (*Неперармўны дроб*. **НТ.**).
Неправловы—неправильны.
Непраказы—непроязны.

- Непраўдзіва**—несправедливо, лживо.
- Непраўдзівы**—несправедливый, неверный, ложный; неискренний, поддельный.
- Непраходны**—непроходимый.
- Непрыяцель м.**—неприятель, враг.
- Непрыяцельскі**—неприятельский, враждебный.
- Неразарваны**—неразрывный.
- Неразважна, -ны**—нерассудительно, -ный.
- Неразень, м.**—серая утка (*Ayas strepera*).
- Неразлучны**—неразлучный, неотделимый.
- Нераст м.**—время метания икры.
- Нераставаць**—метать икру.
- Нераст м.**—невод.
- Нерашуча, -чы**—нерешительно, -ный.
- Несапраўдны**—недействительный.
- Несапаваны, сапсуты**—неиспорченный.
- Несканчоны**—нескончаемый, бесконечный.
- Неслух м.**—ослушник.
- Нескарачальны**—несократимый. НТ.
- Неспадзейны, дзеўны, дзіваны**—неожиданный, печальный.
- Неспадзеўка ж.**—неожиданность, сюрприз.
- Неспакой м.**—*см.* непакой.
- Нестарэцца**—нестарательно, без старания.
- Нестарэцца**—нестарательный.
- Несумяшчальнасць ж.**—несовместимость.
- Несумяшчальны**—несовместимый, НТ.
- Несхаць, -нехота** (*Несхаць жа-вала* Ц. Гарт. С. Ц. 40 с.).
- Несьвядома, -мы**—несознательно, -ный.
- Нетаемна**—открыто, без утайки.
- Нетактоўна, -ны**—нетактично, -ный.
- Нетракапальны**—горнопромышленный; **-наві** **прамысловасць**—горная промышленность. НТ.
- Нетры ж. м.**—1) дёбри; 2) недра (земли). НТ.
- Неўзабаве**—1) скоро, немедленно; 2) не за долго.
- Неўзаметкі**—незаметно.
- Неўласць/вы**—несвойственный, несобственный.
- Неўляка/ны**—непугливый, бесстрашный.
- Неўраджайнасць, -длівасць ж.**—неурожайность.
- Неўраджайны, -длівы**—неурожайный.
- Неўразумьне м.**—недоумение. НТ.
- Нехаця**—нехотя, неохотно.
- Нехта**—некто.
- Нецьвярозасьць ж.**—нетрезвость.
- Нецьвярозы**—нетрезвый.
- Нецярдліва**—нетерпеливо.
- Нецярдлівасьць ж.**—нетерпеливость, нетерпение.
- Нецярдлівы**—нетерпеливый.
- Нечакана, -ны**—неожиданно-ный.
- Нечаканка ж.**—неожиданность.
- Нечапаны**—девственный.
- Нешляхетнасць ж.**—неблагородство.
- Нешляхетны**—неблагородный.
- Нешпар м.**—вечерний (*ср. лат. vesper*).
- Нешта**—ничто.
- Неяк**—нет способу, никак.
- Неякі**—*см.* нейкі.
- Неядкуль**—ниоткуда.
- Неядсюль**—ниотсюда.
- Ні-а-ні**—совершенно ничего.

- Нібы**—будто, как будто, будто-бы.
- Нібы-возь ж.**—ложная ось. НТ.
- Нібы-плод м.**—ложный плод. НТ.
- Нібы-топаз м.**—ложный топаз. НТ.
- Нібыта**—как будто-бы.
- Ніводны**—ни единый.
- Нівошта**—никуда; никак.
- Ні-да-чога**—никуда, ни к чему.
- Ніжнік м.**—взлет.
- Ніжэй пр. в. ст.**—ниже.
- Ніжэйказаны**—нижесказанный.
- Ніжэйпаказаны**—нижеуказанный.
- Ніжэйпамятны**—нижеупомянутый.
- Ніжэйпрыточаны**—нижеприведенный.
- Ніжэйшы пр. в. ст.**—нижний, нижний.
- Нізавіва ж.**—низовье. НТ.
- Нізавы**—низовой. НТ.
- Нізанка ж.**—связка, нанизка.
- Нізаньне м.**—нанизывание.
- Нізаць што**—низать, нанизывать.
- Нізшта**—ни за что, никак.
- Нізіна ж.**—низменность. НТ.
- Нізінавы**—низменный.
- Нізка ж.**—низанка.
- Нізкавокасць ж.**—близорукость. НТ.
- Нізкае вока**—близорукий глаз. НТ.
- Нізі**—низкий; **кі на вочы**—близорукий. НТ.
- Нізоткі**—низкоцкий.
- Нікаліва**—несколько (*Ня любіць нізавяня, нікаліва* Ц. Гарт. Ц. 52 ст.).
- Нікагенька, гусенька**—решительно никого.
- Нікбіць каго**—губить, уничтожать.
- Нікога**—род. пад. от ніхто.
- Ніколі**—никогда.
- Ніколечкі**—нимало.
- Ніколькі**—несколько.
- Нікому**—дат. п. от ніхто.
- Нікроплі**—никапельки, несколько.
- Нікрошкі**—нимало.
- Нікс м.**—серно-кисловатый цинк.
- Нікуды**—никуда.
- Нікчэмна**—ничтожно.
- Нікчэмнасць ж.**—ничтожество, пошлость. НТ.
- Нікчэмны**—ничтожный, пошлый. НТ.
- Ніт м.**—1) железный болт; 2) часть ткацкого станка.
- Нітаваньне м.**—паяние.
- Нітаваць што**—паять, припаять.
- Нітка ж.**—нить.
- Ніхто**—никто.
- Ніц**—ничком, навзничь.
- Ніцаваньне м.**—переворачивание наизнанку.
- Ніцаваць што**—перелицовывать.
- Ніцы**—скрытный, хитрый, лукавый; поникший. НТ.
- Нічагенька, гутка**—несколько.
- Нічога**—род. пад. от нішто.
- Нішто**—1) ничто; 2) кое-как; 3) ничего себе, не мешает.
- Нішчыны**—1) не приправленный. (*Нішчыны хлеб*. Нк); 2) пустой (*Нішчыны колас-сіраціна*. Я. Кол. НЗ.).
- Нішчыць каго**—уничтожать.
- Ніяк**—никак, никоим образом.
- Ніякі**—никакой.
- Ніякавата**—не по себе, неудобно (*Ніякавата было глядзець*. Ц. Гарт. СЦ. 60 ст.).
- Новапрыбылы**—новоприбывший, новоприезжий.
- Новатвор м.**—неологизм. НТ.
- Новы**—новый.

- Новы радок—красная строка, абзац. НТ₂.
- Ножны ж. мн.—см. Нажиціы.
- Ножазубнік м.—циклодон. НТ₂.
- Норавы м. мн.—правы. НТ₂.
- Нораў м.—прав, обычай.
- Носар м.—носач.
- Ноўшы пр. в. ст.—более новый.
- Ноч ж.—ночь.
- Ночвы ж. мн.—корыто для стирки белья (ср. начоўкі).
- Ноч-пры-ноч—ежедневно.
- Ну выкл.—ну (понуждение); вот (утверждение).
- Нуда ж.—1) тошнота; 2) тоска, скука.
- Нудзіцца—тосковать, скучать; чувствовать тошноту.
- Нудзіць дзе. безас.—тошнит.
- Нудна—скучно, тоскливо.
- Нудны—скучный, тоскливый.
- Нудосна—грустно, печально.
- Нудосны—грустный, печальный.
- Нудота ж.—тошнота.
- Нудзаныя н.—взнузданне.
- Нудзаць каго—взнуздывать.
- Нура ж.—1) изнурение; 2) тоска.
- Нурцыя—изнуриаться, мориться, тосковать.
- Нурцаць каго—изнуриать, морить.
- Нутка выкл.—ну-ка! (понуждение).
- Нутраземны—внутриземный, эндогенный. НТ₂.
- Нутро н.—внутренности, живот.
- Нутрац м.—имеющий внутри одно яйцо.
- Ныдвіць—извивать, чихнуть.
- Ныднік м.—скряга.
- Ныраньне н.—ныряние.
- Ныраць—нырять.
- Нырка ж.—почка (анатом.).
- Ныркаваты—почковидный. НТ₂.
- Нырпаціць—шнорить.
- Нырац м.—нырок (утка).
- Ныць—ныть, извивать.
- Ныцьцё н.—нытье.
- Нэндза ж. (польск. *niezda*)—нужда.
- Нэра м.—нера.
- Нэравы—нервный; ны ад-ростак—нервный отросток; -ны канчатак—окончание нерва; вая каморка—нервная клетка; вая матарыя—нервное вещество. НТ₂.
- Нэра ж.—тюлень (*Rhoca*).
- Нэўрон м.—нейрон. НТ₂.
- Нэўтральны—нейтральный. НТ₂.
- Нюх м.—нюх, обоняние. НТ₂.
- Нюхальны—обонятельный.
- Нюханьне н.—нюханье.
- Нюхання з кім—обнюхиваться, станиваться.
- Нюхаць што—нюхать, обонять.
- Нябачна—невидно.
- Нябачны—невидный, незаметный; незначительный, незаметный.
- Нябескі, скавы—светло-лазурный.
- Нябог м.—приятель, любезный, родственник.
- Нябога ж.—любезная, приятельница, родственница.
- Нябожчык м.—покойник.
- Нябожчыца ж.—покойница.
- Нябожчыці, шчычы—покойнички.
- Няблы—небывалый, небывший.
- Нябыцьцё н.—небытие.
- Няведама—неизвестно (ср. не-вядома).
- Няведаныя н.—неведение, незнание.
- Нявера ж.—неверие, безверие.

- Няверны—неверный, неверующий.
- Няверства н.—безверие.
- Нявеста ж.—1) невеста; 2) молодая женщина.
- Няветла, лівя—неприветливо.
- Няветласьць, лівасьць ж.—неприветливость, невежливость.
- Няветлы, ветлівы—неприветливый, невежливый.
- Нявідомы—дикий, дикий.
- Нявідучы—слепой.
- Нявольна каго—неволить, принуждать.
- Нявольнік м.—невольник, раб.
- Нявольніца ж.—невольница, рабыня.
- Нявольніцтва н.—рабство.
- Нявольніцкі, нічы—невольничий, рабский.
- Няволя ж.—неволя, принуждение.
- Нявыгойлівасьць, -гойнасьць ж.—неизлечимость.
- Нявыгойлівы, -гойны—неизлечимый.
- Нявызначаны—неопределенный, неясный.
- Нявыказаны—невывказанный.
- Нявымерны—неизмеримый, иррациональный (*Нявымерны лік*. НТ₂).
- Нявымоўна—1) невыразимо, неясно; 2) непритязательно.
- Нявымоўны—1) невыразимый, неясный; 2) непритязательный.
- Нявыразна, -ны—невнятно, ный невыразительно, -ный.
- Нявыразнасьць ж.—невнятность, невыразительность.
- Нягідлівасьць ж.—небрежность.
- Нягідлівы—небрежливый.
- Нягнуці—негибкий.
- Нягода ж.—непогода, неастье.
- Нядбала—нерадиво, небрежно, беззаботно.
- Нядбаласьць ж.—нерадивость.
- Нядбалы—нерадивый, небрежный.
- Нядбальства, -баньне н.—нерадение, небрежность.
- Нядзейны—недеятельный, неактивный.
- Нядзельны—воскресный.
- Нядзеля ж.—1) воскресенье; 2) неделя.
- Нядоімка ж.—недоимка.
- Нядоімны—недоимочный.
- Нядоля ж.—недоля, неудача.
- Нядосыць—недовольно.
- Нядоўга, -гі—недолго, -гий.
- Нядошы—хворый, больной.
- Нядужы—слабосильный, больной.
- Нядужаць—болеть.
- Няёмка—неовко, неудобно.
- Няжывы—неживой, неодушевленный.
- Нязбытна, -ны—несбыточно, -ный.
- Нязважна, -ны—неуважительно, -ный.
- Нязвычайна—необычно.
- Нязвычайны—необычный, неординарный, чрезвычайный; неслосный.
- Нязгода, -дзасьць—несогласие.
- Нязгодна, -ны—несогласно, -ный.
- Нязграбна—нескладно, грубо, нечисто.
- Нязграбнасьць ж.—нескладность, неуклюжесть, грубость.
- Нязграбны—нескладный, неуклюжий, грубый.
- Нязграй м.—нераха.
- Нязграя ж.—неряшливая женщина.
- Няздатнасьць ж.—неспособность, неовкость.

Няздатны — неспособный, не-
ловкий.
Няздольнасьць ж. — няздат-
насьць.
Няздольны — няздатны.
Нязломак м. — крепяш.
Нязломны — крепкий, несокру-
шимый, ненарушимый.
Нязмога ж. — бессилие.
Нязнаяка аз. — незнающий,
-цяя.
Нязнаны — незлаемый, неиз-
вестный.
Нязначачы — незначащий (*Няз-
значая цыфра*. НТ1).
Нязначна — незначительно, не-
приметно.
Нязначнасьць ж. — незначи-
тельность, неприметность.
Нязначны — незначительный,
неприметный, незаметный.
Нязручна — не с руки, неудоб-
но, неловко.
Нязручны — несподручный, не-
удобный.
Нязрушаны — нетронутый.
Нязьскны — бесприбыльный,
бездоходный.
Нязьчліва — неусердно, недоб-
рожелательно.
Нязьчлівасьць ж. — неусердие,
недоброжелательство.
Нязьчлівы — неусердный, не-
доброжелательный.
Нязьлічова — без счету, нече-
численно.
Нязьлічоны — бессчетный, не-
нечислимый.
Нязьменная, -ны — неизменно,
-ный.
Нязьмерна — без меры.
Нязьмернасьць ж. — неизмери-
мость.
Нязьмерны — неизмеримый.
Нязьмігутна — не мигая. (*Нязь-
мігутна глядзеў*. Ц. Гарт.
СЦ, 9 ст.).
Нязначай, -чы — не иначе.

Няйстотны — несущественный.
Някруткасьць ж. — нелов-
кость.
Някруткі — неловкий.
Няласка ж. — немилость.
Няласы — нелюбомый.
Нялёгка — нелегко.
Нялічны — малочисленный.
Нялюдзкі — нечеловеческий,
свирепый.
Нялюдна — безлюдно, не мно-
численно.
Нялюдны — немногочисленный.
Няма, нямаш — нет.
Няма-дзе — нигде.
Няма-каго — некого.
Няма-калі — некогда.
Няма-каму — некому.
Нямаль — 1) вероятно кажется;
2) почти.
Нямецкі — немецкий, герман-
ский.
Нямеччына ж. *уд.* — Германия.
Нямлы — нелюбезный, по-
стылый.
Нямінуча — неминуемо.
Нямінучасьць ж. — неминуе-
мость.
Нямінучы — неминуемый, неиз-
бежный.
Нямней *прс. в. ст.* — не менее.
Няможна — нельзя, невозможно.
Няможны — невозможный; бес-
сильный, бедный.
Нянавісны — ненавистный.
Нянавісьць ж. — ненависть.
Нянасьць ж. — ненасытность.
Нянька ж. — няня, нянька.
Няпакны — некрасивый, нехо-
роший.
Няпісьменнасьць ж. — негра-
мотность.
Няпісьменны — неграмотный.
Няпомнасьць ж. — 1) беспя-
мятство; 2) незапамятность.
Няпомны — 1) беспамятный;
2) незапамятный.
Няпоўны — неполный.

Няправільны — неправильный.
Няпраўда ж. — неправда, не-
справедливость.
Няпросты — не прямой.
Няпрывабны — непримлекатель-
ный.
Няпрыгодны — неудобный, не-
выгодный.
Няпрыемна — неприятно.
Няпрыемнасьць ж. — неприят-
ность, неудовольствие.
Няпрыемны — неприятный.
Няпрыкладна — непримерно, не
в пример.
Няпрыкладны — непримерный,
непристойный.
Няпрытомва — бессознательно.
Няпрытомнасьць ж. — беспя-
мятство, бессознательность.
Няпрытомны — беспамятный,
бессознательный.
Няпрыхільна — нерасположен-
но, неприязненно.
Няпрыхільнасьць ж. — нерас-
положение, неприязнь.
Няпрыхільны — нерасположен-
ный, неприязненный.
Няпэўна — недостоверно, нева-
жно.
Няпэўнасьць ж. — недостовер-
ность, ненадежность; небла-
гонадеежность.
Няпэўны — недостоверный; не-
верный; ненадежный, небла-
гонадеежный.
Няроўна — неровно, а вдруг.
Няроўнасьць ж. — неровность,
неравенство. НТ1.
Нярухавы — неподвижный.
Нярухома — неподвижно, не-
движно.
Нярухомасьць ж. — недви-
жность.
Нярухомы — недвижимый; мая
мамасьць — недвижимое
имущество, недвижимость.
Ня руш — не трогай, не лмай.
Няслава ж. — бесславие.

Няслужнянасьць, -хіянасьць
ж. — непослушание.
Няслужняны, -хіяны — непос-
лушный, шливый.
Няслушна — неосновательно,
без причины.
Няслушны — 1) неоснователь-
ный, недельный, вздорный;
2) несправедливый.
Нясмачна — невкусно, без-
вкусно.
Нясмачнасьць ж. — безвкусие.
Няспраўнасьць ж. — несправ-
ность.
Няспраўны — неисправный.
Нясталасьць ж. — непостоян-
ство.
Нясталы — непостоянный.
Нястаннасьць ж. — 1) неустой-
чивость в слове; 2) несосто-
ятельность.
Нястанны — 1) неустойчивый
в слове; 2) несостоятельный.
Нястраўнасьць ж. — несва-
ренье (пищи).
Нястраўны — несваримый.
Нястрыманасьць ж. — невоз-
держность.
Нясумеснасьць ж. — несовмес-
тность. НТ2.
Нясумесны — несовместимый.
НТ2.
Нясучаснасьць ж. — несовре-
менность, архаизм. НТ2.
Нясучасны — несовременный,
архаический.
Нятрываласьць ж. — непроч-
ность.
Нятрывалы — непрочный,
некрепкий.
Няўвага ж. — невнимание, неу-
важение.
Няўглядзь — незаметно. Ян. К.
Шл. ж. 76 ст.
Няўгрунтаваны — необоснова-
нный.
Няўдала — неудачно.
Няўдалы — неудачный.

Няўдзячна—неблагодарно, без благодарности.
Няўдзячнасьць ж.—неблагодарность.
Няўдзячны—неблагодарный.
Няўжо—неужели, неужто.
Няўжо-ж—да разве; вот еще.
Няўзіраны—незримый, Я. Кол. НЗ ххх.
Няўжоны—несжатый (*Няўжонае скончана жніва*, Ян. К. Шл. ж. 19 ст.).
Няўзрочны—невзрачный.
Няўключна—неуклюже, Я. Кол. НЗххvi.
Няўключны—неуклюжий (*І няўключнымі нагамі танцоўць*, Я. Кол. НЗ. 8 ст.).
Няўлад—некстати, невпопад.
Няўладны—невластный.
Няўласна—несобственно.
Няўласны—несобственный.
Няўломкі—негнущийся, твердый, Я. Кол. НЗхvi.
Няўмека аг.—неумелый, лая.
Няўмелы—неумелый, неопытный.
Няўмірушчасць ж.—бессмертие.
Няўмірушчы—неумирающий, бессмертный.
Няўмысна—неумышленно, ненарочно.
Няўмыснасьць ж.—неумышленность.
Няўмысны—неумышленный, ненарочный.
Няўмысьля—см. няўмысна.
Няўнікіёна—неизбежно, Яз. Лес. Км.
Няўпрыцям—неприметно.
Няўродны—неурожайный.
Няўхільна—неуклонно, неизбежно.
Няўхільнасьць ж.—неуклонность, неизбежность.

Няўхільны—неуклонный, неизбежный НТ₂.
Няўцямны—неприметный, Я. Кол. НЗххi.
Няўчас—безвременно.
Няўчасны—безвременный.
Няхай—пусть.
Няхват м.—недостача; прс.—не хватает (*А забыці іх сілы няхват*, Ян. К. Шл. ж. 28 ст.).
Няхлюйка ж.—неряха.
Няхлюйны—неряшливый.
Няцца—приняться, взяться; постигать.
Няць што, каго—взять, охватить.
Няцямкі—непонятливый.
Нячуванасьць ж.—неслыханность.
Нячуваны—неслышанный.
Нячуласьць ж.—нечувствительность.
Нячулы—нечувствительный.
Нячутны—неслышный.
Нячысьнік м.—нечистый; злой дух.
Нячывіль ж.—нечаянная беда.
Нячыны—недеятельный.
Нячытальнасьць ж.—нечеткость, неразборчивость письма.
Нячытальны—нечеткий, неразборчивый.
Няшкодна—невредно, без вреда.
Няшкодны—невредный, безвредный.
Няшчыльна—неплотно.
Няшчыльны—неплотный.
Няшчыра—неискренно, неискренно.
Няшчырасць ж.—неискренность.
Няшчыры—неискренний.
Няшчысьлёны—неисчислимый, Я. Кол. „Рыну“.

П.

Па чым, кім—по, после (*Па ім атрымаў спадчыну*); по, вдоль (*Па палях*); по, согласно (с чем.)
Паабгледзіцца—поосмотреться.
Паабгледзіць што—высмотреть.
Паабедзены—послеобеденный.
Паабмурзаны—позапачканный.
Паабмурзаць што—позапачкать (сальным).
Паабцінаць што—пообрубить.
Паабяцены—пообещанный.
Паабяцэнне—пообещать.
Паадхіліцца ад чаго—отклониться.
Паадлінаць, цяць што—отрубать, бить порознь.
Паадцягаць, гуць што, каго—оттаскивать, оттащить порознь.
Паадчыняць, ніць што—поотворять, рить.
Паадчыпляць, чапіць што—отщипывать, пить.
Паалеены—помасленный.
Паалець што—помаслить.
Паапрыч—порознь.
Паасоб, собку—отдельно.
Паасобна—порознь, по одиночке.
Паасобнасьць ж.—частность, НТ₂.
Паасобнік м.—экземпляр, НТ₂.
Паасобны—отдельный, частный (*Паасобныя лікі*, НТ₂).
Паатачць каго, што—окружить.
Паачуняць—выздороветь.
Паашукаць каго—обмануть порознь.
Пабалець—пострадать.
Пабадзьяцца—поблуждать, поштаться.

Пабажаць чаго—пожелать, захотеть.
Пабальшэць, шась—увеличиться, вырости, возмужать.
Пабарукацца з кім—померяться силою, побороться, Я. Кол. НЗххi.
Пабачыцца з кім—увидаться, свидеться.
Пабачыць каго—1) увидеть; 2) повидать.
Пабегчы—побежать.
Пабела ж.—краска-белила.
Пабіваць, пабіць каго—бить, побить; поколотить.
Пабіраць, пабраць што—брать, отобрать; получать, чить.
Пабіцьне, це н.—побой.
Паблізу—недалеко, вблизи.
Пабліскваць—сверкать.
Паблукацца—поблуждать.
Пабляклы—поблекший, завявший.
Паблякнуць—поблекнуть, завянуть.
Пабожна—по-божьему, набожно, благочестиво.
Пабожнасьць ж.—набожность, благочестие.
Пабожны—богобоязненный, набожный, благочестивый.
Паборац, риа м.—сборщик.
Пабораць каго—побороть.
Паборшчына ж.—рекрутчина.
Пабочны—косвенный (*Пабочны сказ*, Яз. Лес. Гр.)
Пабракавала дэс, безас.—не достало.
Пабрасьнелы—заплесневевший.
Пабрасьнець—заплесневеть.
Пабратацца з кім—подружиться, познакомиться.
Пабратэрску—по-братски.
Пабрацім м.—названный брат, друг, приятель.

Пабрацiмства *н.*—содруже-
ство.
Пабрацца з *кiм*—сочетаться
браком.
Пабруднелы—загорелый, по-
черневший от загару.
Пабруднець—почернеть от
загару.
Пабрузлы—опухлый, опухший.
Пабрузнуць—опухнуть.
Пабрусьнелы—покрасневший.
Пабрусьнець—покраснеть.
Пабрудзіцца—погнушаться.
Пабруднуць—омерзеть.
Пабрумкаць—побренчать.
Пабрудзіцца *дзс. безас.*—по-
грязиться.
Пабудаваць *н.*—построение.
Пабудавацца—построиться.
Пабудаваць *што*—построить.
Пабуджаць, *дзіць каго*—по-
нуждать, понудить; пону-
кать; побудить.
Пабуджэньне *н.*—понуждение,
понукание.
Пабудка *ж.*—побуждение.
Пабудлівы, *дны*—побудитель-
ный.
Пабудова *ж.*—постройка,
конструкция.
Пабуйненне *н.*—укрупнение.
Пабуйнець—укрупнить, укруп-
ниться.
Пабуйніць *што*—укрупнить.
Пабунтавацца—взбунтовать-
ся, возмутиться, взволно-
ваться.
Пабунтаваць *каго, што*—
взбунтовать, возмутить,
взволновать, взбудоражить.
Пабялелы—побелевший.
Пабяляны—выбеленный.
Пабяляць *што*—белить.
Пава *ж.*—пава, павлин
(*Pauc*).
Павабба *ж.*—приманка.
Павабіцца *на што*—поль-
ститься (на что).

Павабліва—приманчиво, за-
влекательно.
Паваблівасьць *ж.*—охота,
увлечение.
Паваблівы—прихотливый.
Павабна—привлекательно, за-
манчиво.
Павабны—привлекательный,
заманчивый.
Павага *ж.*—важность, автори-
тет; уважение.
Павадзіцца з *кiм*—поссорить-
ся.
Павадзіць *каго*—поссорить.
Павадка *ж.*—привычка.
Павадыр *м.*—вожак (слепого);
проводник.
Паважны—уважлемый.
Паважаты *м.*—провожатый.
Паважацца—быть уважаемым,
пользоваться уважением.
Паважачь *каго*—уважать.
Паважна—важно, величаво,
серьёзно.
Паважнасьць *ж.*—важность,
величавость, серьёзность;
авторитетность.
Паважнець—стать серьёзное.
Паважны—важный, велича-
вый, степенный, серьёзный,
авторитетный.
Паважыцца—взвеситься; *на
што*—дерзнуть, осмелиться.
Паважыць *што*—взвесить.
Паважэньне *н.*—уважение.
Павал *м.*—валежник.
Паваліць *што, каго*—пова-
лить, опрокинуть, уронить.
Павалачыцца—побродить.
Павалока vascaва—валёт
восковой. *HTa*.
Павалочка *ж.*—покрышка.
Павалчэлы—отсыревший.
Павалчэць—отсыреть.
Павалчыцца з *кiм*—подрасться.
Павандраваць—попутешество-
вать, воскитаться.

Паварахнуцца—пошевель-
нуться; пошатнуться.
Паварачыць, *ціць што каго*—
попорачивать, ротить; сво-
рачивать, ротить; возвра-
щать, ратить.
Паварашыць *што*—поворо-
щить, пошевельить.
Паварот *м.*—поворот, возвра-
щение.
Паваротка *ж.*—возврат; по-
ворот дороги.
Паваротны—поворотливый,
проворный; обратный.
Павартаваць—посторожить.
Паведамленьне *н.*—извещение;
анонс, бюллетень. *HTz*.
Паведамляць, *паведаміць каго*
—извещать, известить; уве-
домлять, домиць, анонсиро-
вать.
Павець—повеять, подуть.
Павек—вечно, во-век.
Павека *м.*—веко.
Павер *м.*—кредит (*ср. напа-
вер*).
Паверыны—поверенный.
Паверка *ж.*—проверка. *HTa*.
Павернік *м.*—кредитор.
Паверх *м.*—этаж, ярус. *HTa*.
Паверхня *ж.*—поверхность.
Павер'е *н.*—поверье. *HTz*.
Павет *м.*—уезд.
Паветалізм *м.*—провинци-
ализм. Яз. Лёс. Сынт.
Паветка *ж.*—небольшой навес
(*ср. павець*).
Пав'тра *м.*—воздух.
Пав'страны—воздушный; ны
карабэль—возростат.
Пав'странець—сделаться ветре-
нец.
Пав'гуна *ж.*—легкая, воздуш-
ная женщина. Яз. К.
Павець *ж.*—навес.
Павільганець, льжэць—отсы-
реть.

Павіляцца—побродить, по-
шататься.
Павіляць—повилать, помахать
(чем).
Павінен—должен, обязан.
Павініцца—признаться в вине.
Павініна—1) с покорностью,
покорно; 2) должно, следует.
Павінінасьць *ж.*—1) повин-
ность; обязанность; 2) по-
корность.
Павініны—1) повинный, обязан-
ный. 2) покорный.
Павінуцца—повязаться, обя-
заться.
Павінуць *што*—повязать, об-
вязать.
Павішаваньне *н.*—поздрав-
ление.
Павішаваць *каго*—поздра-
вить.
Павіснуць, *вісьць*—повиснуть.
Павітаньне *н.*—приветствие.
Павітаць *каго*—приветство-
вать.
Павіхнуцца—пошатнуться.
Павітуха *ж.*—1) акушерка;
2) повилика (*бот. Cuscuta L.*).
Павітухавыя—повиликовые
(*бот. Cuscutaceae*). *HTa*.
Паводаль—поодаль.
Паводзіцца *дзс. безас.*—ведет-
ся, принято.
Паводка *ж.*—полноводье.
Паводле, *луг чаго*—по (чему)
согласно (с чем).
Павознае—пошлина с воза.
Павознік *м.*—извозчик.
Павознічы *м.*—кучер.
Павой *м.*—вьюнок (*бот.
Convolvulus L.*). *HTa*.
Павойнік *м.*—ломоноос (*бот.
Clematis Vitalba L.*). *HTa*.
Павойныя—вьюнковые (ра-
стения). *HTa*.
Паволіць *што*—пустить сво-
боднее.

Павольна—постепенно, исподволь.
 Павольнасць ж.—1) свобода; 2) расстройство желудка.
 Павольны—постепенный.
 Павошта—почему.
 Павужаны—суженный.
 Павужаць, павузіць *што*—суживать, с'узить.
 Павук м.—1) паук; 2) павлин.
 Павукаваты—паукообразный. ЗТ.
 Павулька ж.—уменьш. от паву.
 Павуц/на, чыва ж.—паутина.
 Павуціныя н. зб.—паутина.
 Павучы—паучий; павлиний.
 Павыведаць *што*—разузнать.
 Павывадаваны—выкормленный, воспитанный.
 Павывадаваць *каго*—выкормить, воспитать (многих).
 Павывгледзець *што*—высмотреть.
 Павывдукаваць *каго*—образовать, обучить.
 Павывдыхаць, павывдыхнуць—поиздыхать, дохнуть.
 Павывзвалены—высвобожденный.
 Павывзваліць, павывзваліць *каго*—высвобождать, высвободить.
 Павывкараніць *што*—вырвать с корнем.
 Павывкараскацца з *чаго*—выбраться, вылезти.
 Павывкасаваць *што*—повключить, подчеркивать.
 Павывкрадаць *што*—повыкрасть в разное время.
 Павывкруціла дзс. безас.—вырвало.
 Павывкруціцца—выкрутиться, выбраться, вывернуться.
 Павывкрышаны—выкрошившийся.

Павывкрышыцца—выкрошиться.
 Павывлічаны—высчитанный, исчисленный.
 Павывлічаць, павывлічыць *што*—высчитывать, тать; исчислять, лить.
 Павывлупіць *што*—выпучить, выставить на показ.
 Павывмудрыць *што*—вымудрить, выдумать.
 Павывмураваць *што*—выстроить из камня.
 Павывпелескаць *што*—выполоскать.
 Павывперадзіць *каго, што*—обогнать, перегнать.
 Павывправіць *каго*—отправить, выслать в разное время.
 Павывпытаны—выспрошенный, выведенный.
 Павывпытаць *што*—выведать, выспросить.
 Павывпэцаць *што*—позвпачкать.
 Павыврабіць *што*—повыделать, выделывать.
 Павыврахаваны—высчитанный; исключенный со счета.
 Павыврахаваць—высчитывать; исключить со счета.
 Павывстрыкаць *вочы*—намозолить глаза.
 Павывсхлы—высохший.
 Павывсхнуць—высохнуть.
 Павывтрусіць *што*—постепенно высыпать.
 Павывтрусіць *каго*—повыморить (ср. атрута).
 Павывтрусаны—выморенный.
 Павывтрусаны—вытрясенный.
 Павывтурыць *каго*—повыгонять.
 Павывчхацца—прочихаться.
 Павывшацца, павывсіцца—возвышаться, ситься; превозноситься,

Павывшаць, павывсіць *што, каго*—возвышать, сить; вознести, поднять.
 Павывштурханы—повыброшенный, вышвырнутый.
 Павывштурхаць *што*—повыбросить, вышвырнуть.
 Павывшчыканы—поощипанный.
 Павывшчыкаць *што*—поощипать.
 Павывшэньне н.—возвышение.
 Павывядаць, павывесьці *што*—выедать, выесть; ці вочы—надоеть упреками, досадить.
 Павывялічваць, лічыць *што*—увеличивать, чить.
 Павывялічэньне н.—увеличение.
 Павывялося дзс. безас.—заведено, принято, посчастливилось (ср. наводзіцца).
 Павывярхоўка ж.—этажерка. БГ.
 Павывярхоўна—поверхностно.
 Павывярхоўнасць ж.—поверхностность; наружность. НТ.
 Павывярхоўны—поверхностный, наружный. НТ.
 Павывятовы—уездный.
 Паганорка ж.—поговорка, слух, сплетня.
 Пагадзінкі ж. мн.—разговоры, пересуды. *Буржуазныя пагаданкі пра сям'ю.* (Яз. Лёс. Км.).
 Пагадзіцца з *кім*—помириться, условиться.
 Пагадзіць 1) *каго*—помирить, согласить; 2) *непер.*—повременить.
 Пагадлівасць ж.—снисходительность.
 Пагадлівы—снисходительный.
 Пагаласаваць—поголовать.
 Пагаласаваць—поголовить.
 Пагалелы—обедневший.
 Пагалець—обеднеть.
 Пагаліцца—побриться.
 Пагаліць *каго*—побрить.

Пагаліцца *на што*—позариться (на что).
 Пагаласка ж.—версия. НТ.
 Пагалашчына ж.—поголовная подать.
 Пагамаваць—успокоить, усмирить.
 Пагамованы—усмиренный.
 Пагана—скверно, дурно.
 Пагандляваць—поторговать.
 Паганены—охудженный, похуленный.
 Паганец м.—сквернявец, мерзавец; противный, меркий.
 Паганіць—похулить, побранить.
 Паганка ж.—сквернявка, замаршка.
 Паганскі—языческий.
 Паганства н.—язычество.
 Паганы—поганый, скверный, отвратительный.
 Паганяты м.—погонщик.
 Паганяць *каго*—погонять, побуждать; *што*—искать, преследовать. (*Што за інтарэсы тут паганяеш.* Ц. Гарт. СЦ 124 ст.).
 Пагарбаціцца—покоробиться.
 Пагарджаць, гардзіць—пренебрегать, речь (чем); презирать (кого).
 Пагарджэньне н.—пренебрежение, презрение.
 Пагардліва—пренебрежительно.
 Пагардлівасць ж.—пренебрежительность.
 Пагардлівы—пренебрежительный.
 Пагардніасць ж.—надменность.
 Пагардны—надменный.
 Пагарлаць—погорланить.
 Пагартаць *што*—перевернуть на другую сторону. (*Пагартаць кнігу.*)

Пагарцаваць—поездить верхом.
 Пагарчэць—прогоркнуць.
 Пагаспадаравачь—похазяйничать.
 Пагасцяваць—погостить.
 Пагатоўе—тем более, тем паче.
 Пагвалтаваць, валяць *што*—попортить, истоптать, поломать.
 Пагвалчаны—попорченый, истребленный.
 Пагібель ж.—погибель.
 Пагіньць, пагінуць—погибать, погибнуть.
 Паглабаць *што*—позахватывать.
 Паглум м.—1) злоупотребление, порча; 2) издевка.
 Паглуміцца—1) быть попорченным; 2) з *каго*—надосадыть кому насмешками.
 Паглуміць *што*—попортить, употребить без пользы.
 Паглунаваць—подурачиться, пошалить.
 Паглыбей *прс. в. ст.*—глубже.
 Паглыбець—стать глубже.
 Паглыбіць *што*—углубить.
 Паглыбленне н.—углубление.
 Паглынанне н.—поглощение. НТ.
 Паглынаць *што*—поглощать.
 Пагляд м.—взгляд (*ср.* погляд).
 Паглядаць, лядваць—поглядывать, поглядывать.
 Паглинцаваць *што*—полакировать.
 Пагмурыцца—нахмуриться, наморщиться.
 Пагнаенне н.—*см.* угнаенне.
 Пагнацца за чым—погнацца (за чем); увлечься (чем).
 Пагноены—удобренный, унавоженный.
 Пагноіць *што*—удобрить, унавозить.

Пагноішча н.—унавоженное поле.
 Пагнушца—побрезговать, погнушаться.
 Пагнутасьць ж.—изогнутость. НТ.
 Пагнуты—изогнутый.
 Пагода ж.—ведро.
 Пагодлівы, дны—ведряный, благоприятный по погоде, погожий.
 Паголены—побритый.
 Пагорак м.—бугор, холмик.
 Пагоршала *дзс. безас.*—стало хуже.
 Пагоршачь—ухудшиться.
 Пагражаць каму—угрожать.
 Пагроза ж.—угроза.
 Пагром м.—погром, разорение.
 Пагрубелы—потолстевший.
 Пагрубенне н.—утолщение.
 Пагрубець—потолстеть.
 Пагрукацца, каць—постучаться, чать.
 Пагрумкаваць—покаркивать. (*Гругань затое часта пагрумкавае.* Ян. К. Пес. аб п. Іг).
 Пагрэбаваны—пренебреженный.
 Пагрэбаваць—пренебречь (чем), не принять (чего).
 Пагубляць *што*—погубить, растерять.
 Пагудзіць—охулить.
 Пагудка ж.—1) охулка, сплетня; 2) напев, чутка.
 Пагукаць—поговорить, побеседовать.
 Пагукаць *каго*—покликать, позвать.
 Пагультаць—полентяйничать.
 Пагулянка н.—1) пиршество; 2) прогулка.
 Пагуляны н.—1) прогулка; 2) забава.
 Пагутаць *што*—поколыхать.
 Пад чым—под; „бокам—вблизи; „вокам—на виду; „гару—в гору.

Падабанне н.—расположение к кому.
 Падабацца—правиться.
 Падабаць *каго*—любить, чувствовать расположение.
 Падабед м.—завтрак.
 Падабенства н.—сходство, подобие.
 Падабняк м.—обманка. НТ.
 Падабрацца—*см.* падбірацца.
 Падабраць капелькі—быть похожим.
 Падаванне н.—подаяние.
 Падавацца, дацца—поаявляться, подвигаться, осадить; отступать, -пить; от'ехать (*У Амерыку падаўся.* Баг., Дуд. Б. 25 ст.).
 Падаваць, даць *што*—подавать, -дать, представлять, -вить, вручить, пред'явить.
 Падавач м.—податель.
 Пададзены—поданный, представленный, пред'явленный.
 Пададка м.—реплика. НТ.
 Падалешнік м.—копытель (*бот. Asarum L.*) НТ.
 Падаціца ж.—падаль, опадки, садовые.
 Падаліцца—отдалиться, отодвигаться.
 Падаліць *што*—отдвигать, отодвинуть.
 Поданне н.—падение.
 Паданым—традиционный. НТ.
 Паданне н.—предание, традиция. НТ.
 Падараваць *што*—подарить, простить.
 Падарвацца—надорваться. Баг., Дуд. Б. 24 ст.
 Падарованы—подаренный.
 Падарожжа н.—путь, путешествие.
 Падарожнік, жны м.—путешественник, пассажир.
 Падарожніца ж.—путешественница, пассажирка.

Падарунак м.—подарок.
 Падаслаць *што*—подостлать.
 Падатак м.—подать, налог.
 Падаўней *прс.*—1) прежде, давным-давно; 2) вернее.
 Падаўжыць *што*—удлинить.
 Падаўна м.—податель, пред'явитель.
 Падаяцца—метаться, бросаться, суетиться.
 Падаяцца—*см.* падавацца.
 Падашва ж.—подошва.
 Падбегі м. *мн.*—хитрое ласкательство.
 Падбел м.—мать и мачиха (*бот. Tussilago farfara L.*) НТ.
 Падбіванне н.—подзадоривание.
 Падбіваць, біць *каго*—подзадоривать, рить.
 Падбірацца, падабрацца—взбираться, взобраться; подкапываться, подкопаться; добираться, добраться.
 Падбіраць, падабраць *што*—подбирать, подабрать; компилировать, скомпилировать. НТ.
 Падбоўтаны—подмешанный.
 Падбоўтаваць, падбаўтаць *што*—подмешивать, шать.
 Падбочвацца—побочиваться.
 Падбухторванне н.—подстрекательство.
 Падбухторваць, торыць *каго*—подстрекать, кнуць.
 Падбухторчык м.—подстрекатель.
 Падбухторчыца ж.—подстрекательница.
 Падваенне н.—удвоение. НТ.
 Падважнік м.—рычаг.
 Падважыць *што*—поднять „вагою“ или рычагом.
 Падвакроць—дважды, по два раза.

- Падвалакаць, лакчы *што*—подтягивать, нуть.
- Падваліна *ж.*—1) нижнее бревно в строении; 2) базис, фундамент.
- Падвалочак *м.*—небольшая рыболовная сеть.
- Падваротніца, тня *ж.*—подворотня.
- Падвалць, подвоіць *што*—удвоить, удвоить.
- Падвей *м.*—пушица (*бот.* Eriophorum L.).
- Падвескі *ж.* *мн.*—серьги.
- Падвесці міну—подкопаться (*Пад дзідзьку бацька падвёў міну.* Я. Кол. НЗ 25 ст.).
- Падвільваць, ляць, льнуць—поджимать, жать хвост; подлизываться, заться.
- Падводзіць—подводить, обманывать.
- Падводнік *м.*—извошник, подводчик.
- Падводчык *м.*—обманщик (*ср.* падводзіць).
- Падвойнасць *ж.*—двойственность.
- Падвойнік *м.*—дубликат. НТ.
- Падвойны—двойной, двойственный.
- Падвучаць, чмыць *каго*—под'учать, чить; подстрекать, кнуть.
- Падвышаны—повышенный, поднятый.
- Падвышаць, падвысіць *што, каго*—повышать, повысить; поднять (цену).
- Падвышэньне *н.*—повышение, надбавка (цены).
- Падвяночак *м.*—чашечка (*бот.* calyx). НТ.
- Падвечорак *м.*—еда между обедом и ужином.
- Падгаліца—подбриться.
- Падганяць, падагнаць *каго*—подгонять, догнать; нагнать, нагнать.
- Падгарнуца—подкатиться, пододрвнуться.
- Падгарнуць *што*—придвинуть, подвернуть.
- Падглебавы—подпочвенный.
- Падглеб'е *н.*—подпочва. НТ.
- Падгледжаны—подсмотренный, присмотренный.
- Падледжаць, дзіць *што*—подсматривать, подсмотреть.
- Падгор'е *н.*—подножие горы. НТ.
- Падгорнуты—подвернутый, подвороченный.
- Падгуза *ж.*—шлея.
- Паддавацца, дацца—подаваться, даться; уступать, -пить.
- Паддаваць, даць *каго*—подавать, дать; прибавлять, -вить; даць духу—ободрить.
- Паддадзены—данный с отравою.
- Падданка *ж.*—крепостная.
- Падданства *н.*—подданство.
- Падданы—подданный.
- Паддаць *што каму*—помочь, поднять тяжесть.
- Паджанішнік *м.*—шафер.
- Паджгаць *каго*—пожалить.
- Паджыгайла *м.*—подстрекатель, провокатор.
- Паджылы—поживший, пожилой.
- Пад'есці—*см.* пад'ядаць.
- Пад'ехаць—*см.* пад'яджаць.
- Падзагаловак *м.*—подзаголовок. НТ.
- Падзваротніканы—субтропический. НТ.
- Падзеж *м.*—падёж (скота).
- Падзел *м.*—раздел, делёж, деление.
- Падзельнасць *ж.*—делимость.

- Падзельны—раздельный, раздельный (*Падзельны сэс.* НТ).
- Падзеннік *м.*—поденщик.
- Падзены—поденный.
- Падзев *ж.*—событие.
- Падзівавацца, віцца з *каго, з каго*—подивиться, посьметься.
- Падзіркаваны—продырявленный.
- Падзіркаваць *што*—продырявить, сделать дырок.
- Падзіў *м.*—1) удивление; 2) порча глазом.
- Падзявоцца, дзецца—деваться, деться, скрыться.
- Падзяваць, зець *што*—девать, деть, истратить.
- Падзека *ж.*—благодарность.
- Падзякаваньне *н.*—благодарение.
- Падзякаваць—поблагодарить, принесть благодарность.
- Падзяляцца, ліцца—1) быть делимым, разделяться; 2) делиться между собою.
- Падзяляць, ліць *што*—делить, поделить; разделять, -лить.
- Падказваньне *н.*—подсказывание.
- Падказваць, заць *што*—подсказывать, зать.
- Падказка *ж.*—подсказка.
- Падказнік *м.*—подсказчик, суфлер. НТ.
- Падкалодны—подколodный, лукавый, злой.
- Падкапак *м.*—клобук.
- Падкапачак *ж.*—чепчик.
- Падкасаны—подоткнутый, подобранный, засученный.
- Падкасваньне *н.*—подгибание, подборание одежды, засучивание рукавов.
- Падкасацца, снуцца—подбирать, подобрать под себя одежду, засучиваться, -читься.
- Падкасаць, снуць *што*—подгибать, подогнуть; подбирать, подобрать одежду, засучивать, -чить рукава.
- Падкачацца, кацца да *каго*—подольщаться, подольститься.
- Падкі—падкий, склонный к чему.
- Падкідоць, падкінуць *што, каго*—подбрасывать, подбросить.
- Падкопваньне *н.*—подкапывание.
- Падкопаць, капаць *што*—подкапывать, копать; подрывать, -рыть.
- Падкосынік *м.*—шифер, дружка.
- Падкрадацца, красьсця—подкрадываться, -расться.
- Падкрэсьлены—подчеркнутый.
- Падкрэсьліць *што*—подчеркнуть.
- Падкупляць, піць *каго*—подкупать, -пить.
- Падкурыць *што*—окурить, обдать дымом.
- Падля *ж.*—падаль.
- Падлязіць—подлезать.
- Падласы—желтоватый, светлокоричневый (о животных).
- Падлаплены—подшитый, подметанный.
- Падлапліваць, піць *што*—подшивать, подшить снизу заплатку; ставить подметки.
- Падлашчавцца, шчыцца да *каго*—подольщаться, -льститься; подласкиваться, -скасться.
- Падлегасць *ж.*—подвластность, зависимость, подчинение.
- Падлеглы—подвластный, подчиненный.
- Падлезці—*см.* падлязаць.
- Падлетак *м.*—подросток.
- Падліва *ж.*—подливка.

Падліна ж.—с.м. падла.
 Падлінаць, ліпнуць да чаго—
 прилипать, прыць снізу.
 Падлі—пов. вакл. 2-го л. от
 падліць.
 Падлік м.—подсчет, учет.
 Падлічаны—подсчитанный.
 Падлічань, чыць што—под-
 считываць, тать; учитываць,
 учесь.
 Падлічка ж.—с.м. падлік.
 Падлюга ж.—пол.
 Падлы—палый.
 Падлыжнік м.—подхалим.
 Падлыжны—неверный, обман-
 чивый, льстивый.
 Падлягаць каму—быць в под-
 чиненні.
 Падлязаць, лезьці—подлезать,
 подлезть; подольшаться, под-
 мазывацься.
 Падмагаць, тым каму—пособ-
 лять, бить.
 Падмаўляныя н.—подговори-
 ванне.
 Падмаўляць, мовіць каго—
 подговаривать, ворить.
 Падмацаваньне н.—подкреп-
 ление.
 Падмацоўваць, цаваць каго—
 подкреплять, пить.
 Падмова ж.—подговор; наре-
 чие. НТ.
 Падмога ж.—поддержка, со-
 действие.
 Падмураваць—подвести ка-
 менный фундамент.
 Падмурак м.—каменный фун-
 дамент.
 Падмуркавы—цокольный.
 Падмухаць—поддувать, по-
 дуть.
 Падмушчаны, мусьціць каго—
 подстрекать, кнуць.
 Падмяняльнік паняцця—за-
 меститель понятия (лог.) НТ.
 Падмяняць, ніць што—подме-
 няць, нить; заместыць, нить.

Паднасіцца, паднесьціся—пре-
 возноситься, нестись.
 Паднаўленьне н.—обновление,
 ремонт.
 Паднаўляць, навіць што—об-
 новляць, вить.
 Паднімаць, няць што, каго—
 поднимать, няць; няць у сту-
 пень—возвысить в степень
 (мат.). НТ.
 Падноскі ж. мн.—подмётки.
 Паднябенныя н.—небо,
 Паднявольнічы—подневольный,
 рабский. Ян. К. Шл. ж. 39 ст.
 Паднясенне н.—поднятие,
 возвышение.
 Падняцьце н.—поднятие; цыць
 ў ступень—возвышение в
 степень. НТ.
 Падобна—сходно; похоже на
 то; кажется.
 Падобнасьць ж.—сходство,
 подобие.
 Падобны—подобный, сходный;
 гомонимный. НТ.
 Падойм м.—под'ём.
 Падойма ж.—поднятие.
 Падол м.—прибрежье реки;
 место, где моют белье.
 Падораны—подаренный.
 Падосак м.—железная окова
 оси. Сержп.
 Падосланы—1) подосланный.
 2) подостланный.
 Подохлы—подохший.
 Падольшы—преклонный.
 Падпал м.—поджег.
 Падпалка ж.—лучына для
 зажигання.
 Падпалуха ж.—перепел (Tet-
 traoenitrix).
 Падпальваньне н.—поджиган-
 не.
 Падпальваць, ліць што—под-
 жигать, жечь.
 Падпальшчык м.—поджига-
 тель.

Падпарадкаваны—подчинен-
 ный.
 Падпарадкаваньне н.—подчи-
 нение. Яз. Лёс.
 Падпасак м.—подпасок, пасту-
 шок.
 Падпасацца—подпоясаться.
 Падпаўночны—суб'арктиче-
 ский. НТ.
 Падперазаны—подпорсанный.
 Падперазацца—подпорсаться.
 Падперазаць што, каго—под-
 порсать.
 Падпечча м.—подпечек.
 Падпілаваць што—подпилить.
 Падпільнаваць каго—подсте-
 реть.
 Падпільнованы—подстережен-
 ный.
 Падпірае, падперма дэс. безас.
 —прёт, выпирает; раздуло
 (о животе).
 Падпіраць, перці што—подпи-
 рать, переть.
 Падпльваць, падпльсць—
 подплывать, плыць.
 Падпора ж.—подпора, под-
 порка.
 Падпоўнае—луна во 2 четв.
 НТ (ср. поўня).
 Падпрагаць каго—припрягать.
 Падпраўлены—заправленный.
 Падпраўляць, падправіць што
 —заправлять, вить.
 Падпязка ж.—опояска.
 Падрабляць, рабіць што—под-
 делывать, лать.
 Падрабіць што—измельчить.
 Падрабязак м.—мелочь, де-
 таль.
 Падрабязкі м. мн.—мелочи.
 Падрабязна—подробно, по
 мелочам.
 Падрабязны—подробный, ме-
 лочный, детальный.
 Падрадкавы—подстрочный НТ.
 Падражніваць, ніць каго—под-
 задоривать, рить.

Падрапаны—поцарапанный.
 Падрапаць—поцарапать.
 Падраўняныя н.—подровне-
 ние.
 Падраўняць што—подровнять.
 Падраханьне н.—подсчитыва-
 ние.
 Падрахоўваць, хаваць што—
 подсчитывать, тать.
 Падрахунак м.—подсчет.
 Падраць што—разодрать, ра-
 зорвать.
 Падроблены—подделанный.
 Падрослы—подросший.
 Падруба, біна ж.—с.м. падва-
 ліна.
 Падружка н. зб.—подруги.
 Падручнік м.—учебник, руко-
 водство. НТ.
 Падручны—1) подвластный;
 2) удобный.
 Падрыхтаваньне н.—подготов-
 ление.
 Падрыхтованы—подготовлен-
 ный.
 Падрыхтоўваць, таваць каго,
 што—подготовлять, вить.
 Падрыхтоўка ж.—подготовка.
 Падрыхтоўчы—подготовитель-
 ный.
 Падрэз м.—1) железная полоса
 снизу полоза; 2) жеребец
 после холостения.
 Падсалоджваньне н.—подсла-
 щивание.
 Падсалоджваць, ладзіць што—
 подслащивать, сластить.
 Падсалоўка ж.—камышевка
 (Acrostichum) ЭТ.
 Падседы м. мн.—козны.
 Падсесьці—подсесть (к кому).
 Падсінваць, ніць што—под-
 синивать, нить.
 Падсітак м.—редкое сито, ре-
 шето. Сержп.
 Падсквараны—поджаренный.
 Падскварваць, варыць што—
 поджаривать, рить.

Падскок м.—прыжок.
 Падскокванье м.—подпрыгивание.
 Падскокваць, -кочыць, -конуць—подпрыгивать, -гнуть.
 Падскробак м.—подскрёбок; последнее у стариков дитя.
 Падскурны—подкожный.
 Падслухоўваць, хаць што каго—подслушивать, шать.
 Падсмажаны—поджаренный.
 Падсмажваць, мажыць што—поджаривать, -рить.
 Падсмалены—подоженный, закопченный.
 Падсмальваць, ліць што—поджигать, -жечь; закоптить.
 Падстава ж.—основа, ванне; базис; -ва гары—подошва горы. НТ.
 Падстаўляць, ставіць што—подставлять, -вить.
 Падстолье м.—место под столом. Ц. Гарт. СЦ. 134 ст.
 Падступалца, піцца—приближаться, -лизиться; нападать, нападць.
 Падступна—коварно, предательски.
 Падступны—коварный, вероломный.
 Падступства м.—коварство, вероломство.
 Падсудак м.—подсудок, старший заседатель суда (ср. польск. podędek).
 Падсунуца—пододвинуться.
 Падсупоньваць, -пониць—подтягивать, -тянуть супоню.
 Падсуседжвацца да каго—подседать к кому близко.
 Падсвѣнак м.—поросенок. Я. Кол. НЗ XXIV.
 Падсвѣдомасьць ж.—подсознательность, интуиция. НТ.
 Падсвѣдомы—подсознательный. НТ; интуитивный. НТ.

Падсьмяханье м.—подтрунивание.
 Падсьмяхаць, -мяць з каго—подтрунивать, -нить.
 Падсьыл м.—подстилка.
 Падсьылаць, падаслаць што—подстилатъ, подостлать.
 Падтмыньнік м.—чистотел (бот. *Chelidonium L.*). НТ.
 Палубелы—окоченевший.
 Падубець—окоченеть.
 Падужэць—покрепчать, по-силнеть.
 Пад уздухі м. мн.—подложечковая часть груди.
 Пад'уладны—подавластный, подчиненный.
 Падупалы—захудалый, обедневший.
 Падупасыць—захудать, обезнеть.
 Падурываць—пошалить, по-глушить.
 Падушка ж.—подушка.
 Падфутраваць што—подложить мехом.
 Падфутроўка ж.—подкладка меха.
 Падхадзіць, падходзіць, падыйсьці да каго—подходить, подойти; приближаться, приблизиться.
 Падхапвацца, -піцца—подниматься, -няться; вспрыгивать, -гнуть.
 Падхапваць, -піць што, каго—подхватывать, -тить.
 Падхілены—подогнутый, поджатый.
 Падхіляць, ліць што—подгибать, подогнуть; поджимать, поджать (хвост).
 Падхлебнік м.—нахлебник.
 Падход м.—подход, примирение, уловка.
 Падік м.—подтёк, подток.
 Падцѣлак м.—молодой телёнок.

Падцінаць, -цяць што—подсекать, -сечь.
 Падціраць, -цериць што—подтирать, -тереть.
 Падцукваць, -кнучь каго—наускивать, -скать.
 Падцягваць, -гнуць што—подтягивать, -подтянуть.
 Падцяміць што—подметить.
 Падчарка ж.—падчерица.
 Падчарэвак м., рэўе н.—подбрюшье.
 Падчаруны—подбрюшный.
 Падчас—иногда; в пору, к стати.
 Падчэркваць, -кнучь што—подчеркивать, -кнучь.
 Падшывальнік м.—обманщик, плут.
 Падшывацца, падшыцца—даваться, даваться на обман.
 Падшываць, падшыць што—подшивать, -шить; каго—надувать, -дуть.
 Падшыцьці н.—подкладка под платье.
 Падшыты м. мн.—нашептывание.
 Падшукань каго—обмануть, надуть, провести.
 Падыйсьці—ср. падхадзіць.
 Падыманье м.—поднимание, поднятие.
 Падымаць—ср. паднімаць.
 Падымподзьдзе м.—испод.
 Падымпад—на дно, вниз.
 Падымпадам—на дне, внизу.
 Падыхаць—подышать.
 Падыход м.—ср. падход.
 Пад'юда м.—обманщик, предатель.
 Пад'юджаць, -дзіць каго—обманывать, -нуць; подстрекать, -кнучь.
 Пад'юдонье м.—подтачивание.
 Пад'ядань, -есьці што—подтачивать, подточить; накусываться.

Пад'яджаць, -схаць да каго, да каго—под'езжать, под'ехать; подольщаться, подольститься.
 Паенчыцца—помучиться.
 Паенчыць каго—помучить.
 Пажагнацца—получить благословение; перекреститься.
 Пажагнаць каго—благословить, осенить крестом.
 Пажаданье м.—пожелание.
 Пажаданы—желательный, желанный.
 Пажадаць чаго—пожелать.
 Пажалаваць чаго—пошадить, пожалеть.
 Пажаліцца—пожаловаться.
 Пажалкаваць чаго—пожалеть, поскупились.
 Пажарніца ж.—вейник (бот. *Calamagrostis Adens*). НТ.
 Пакартаваць—пошутить.
 Пакарышча н.—выжженное место в лесу.
 Пажаўцець—пожелтеть.
 Пажаўціць што—пожелтеть.
 Пажлактаць што—полокоть.
 Пажўклы—пожелтевший.
 Пажыва ж.—1) прибыль; 2) пища, прокормление.
 Пажываць што—употреблять.
 Пажывотна, -ны—пожизненно, -ный.
 Пажывоцьце н.—конец жизни.
 Пажытак м.—польза, выгода.
 Пажытачна, -ны—выгодно, -ный.
 Пажыткаванье н.—улотребление с пользою.
 Пажыткаваць што—употреблять на пользу.
 Пажыткоўна, -ны—прибыльно, -ный.
 Пажыўленьне м.—питание, подкрепление сил.
 Пажыўляць, -жывіць каго—питать, напштать; кормить, на-кормить.

Пажыўны—живительный, питательный; полезный.
 Па-за чаго—вне (чего).
 Пазабараніць што—настрога запретить.
 Пазабіваць каго—поубивать, приколотить; ваць бакі—пустить пыль в глаза.
 Пазаблытваць, -таць—запутывать, -тать.
 Пазабраць каго—забрать многих.
 Пазабудаваць што—позастроить.
 Пазабурць што—разорить.
 Пазагаіцца—зажечь (о ранах).
 Пазагаіць што—зажечь, залечить (раны).
 Пазагінуць—погибнуть.
 Пазадавальняць каго—удовлетворять (многих).
 Пазадзьдзе н.—ухвостье, мякина.
 Пазадкі м. мн.—высевки.
 Пазайздросьціцца—увлечься завистью.
 Пазайздросьціць каму—позавидовать.
 Пазаймаць што—позайять.
 Пазаклінацца—отречься с клятвой, заклясться.
 Пазакрэсьліць што—позачеркнуть.
 Пазакутны—внеугольный.
 Пазалегась—в позапрошлый год.
 Пазамаркоціцца—запечатлеться.
 Пазамардавацца—позизмучиться.
 Пазамардаваць каго—намучить, измучить.
 Пазамураваць што—закласть камнями.
 Пазанаветрыцца—скрыться, пропасть, улетучиться.
 Пазанаганіць што—загадать.

Пазанаскудзіць што—замарать.
 Пазананець—заявляться, зачваниться, забарствовать.
 Пазаналутацца—запутаться.
 Пазаналутаць што, каго—запутать.
 Пазаняліць што, каго—позанягнать.
 Пазанужаць каго—запутать.
 Пазанхаць што—запахать.
 Пазаразіцца—заразиться.
 Пазаразіць каго—заразить.
 Пазаранак м.—раннее утро.
 Пазараўнаваць—заровнять.
 Пазасмуціцца—запечалиться.
 Пазасталы—оставшийся, оставший.
 Пазаспаны—заспанный.
 Пазастацца—остаться.
 Пазастрашыць каго—запугать.
 Пазастыглы—застывший.
 Пазастыгнуць—позастыть.
 Пазасьмяглы—запекшийся, сохшийся от жары.
 Пазасьмягнуць—запечься, сохнуться.
 Пазасяваць што—позасеять.
 Пазаўтра—послезавтра.
 Пазаўчора—позавчера.
 Пазачарговы—внеочередной.
 Пазачынены—позатворенный.
 Пазачыніць што—позатворить.
 Пазашкольны—внешкольный.
 Пазашлюбны—внебрачный.
 (Пазашлюбнае дзіця).
 Пазбаўленьне н.—лишение; избавление.
 Пазбаўлены—лишенный, уменьшенный; избавленный.
 Пазбаўляцца, -бавіцца чаго—лишаться, шиться; избавляться, виться.
 Пазбаўляць, -бавіць каго—лишать, шить; уменьшать, -шить; избавлять, вить.

Пазбродаваць—напроказить.
 Пазбывацца, -быцца—избавляться, виться (постепенно).
 Пазбываць, -быць што—сбывать, сбить.
 Пазвалены—сваленный в кучу.
 Пазвальнаць што—сваливать в кучу.
 Пазварачацца, -раціцца—возвращаться, ратиться.
 Пазварачаць, -раціць што, каго—возвращать, ратить в разное время.
 Пазвар'явацца—посходить с ума.
 Пазваць у суд—подать жалобу.
 Пазгарнуць што—сгрести с разных сторон.
 Паздаравенне н.—выздоровление, оздоровление.
 Паздаравець—поздороветь.
 Паздараўляць, -ровіць што—оздоровлять, вить.
 Паздараўкацца з кім—поздороваться.
 Паздурнелы—одуревший.
 Паздурнець—одуреть.
 Пазем м.—горизонт НТ.
 Паземі ж. мн.—земляника.
 Паземік м.—горизонталь НТ.
 Паземны—горизонтальный.
 Пазімілаць—похолодавший.
 Пазімінець—похолодеть.
 Пазіраць—посматривать.
 Пазіхаць—позевывать.
 Пазіваць—позлиться.
 Пазмоўкнуць—замолчать (о многих).
 Пазмусьціць каго—соблазнить, искусить.
 Пазнавальны—познавательный, -тельный НТ.
 Пазнаваньне н.—познавание, узнавание.
 Пазнаваць, -наць што, каго—познавать, нать; узнавать, -нать.

Пазнаёміцца з кім—познакомиться.
 Пазнаёміць каго—познакомить.
 Пазнаёмлены—познакомленный.
 Пазнаны—познанный.
 Пазнаньне н.—познание.
 Пазорам—по виду.
 Пазорны—красивый, видный.
 Пазоўны—позывный.
 Пазрушыць што—сдвинуть.
 Пазыбаць што—поколыхать.
 Пазуры м. мн.—ногти, когти.
 Пазывачы, -вач м.—судебный пристав.
 Пазыка ж.—заем.
 Пазычальнік м.—кредитор, займодавец.
 Пазычаны—одолженный.
 Пазычаньне н.—одолжение.
 Пазычаць, пазычыць што—одолжать, -жить.
 Пазычка ж.—см. пазыка.
 Пазычковы—кредитный.
 Пазыведзены—сведенный.
 Пазывесці каго—свести, увести, соблазнить.
 Пазыней прс. в. ст.—позднее, позже.
 Пазынейшы—позднейший.
 Пазыціцца—оплздывать.
 Пазыменны—попеременный.
 Пазымянаць, -ніць што—переменять, -нить.
 Пазываньне н.—позевота.
 Пайка ж.—пай, доля, часть.
 Пайманьне н.—поймка.
 Паймаць каго—изловить, забрать.
 Пайсьці, -ці—пойти.
 Пак м.—кипя, связка, пакет.
 Пакавальнік м.—упаковщик.
 Пакавацца—упаковываться, укладываться.
 Пакаваць што—упаковывать, укладывать.
 Пакаўвы м.—ляксы; прм.—комнатный.

Пакаёўка ж. — горничная.
 Паказальнік м. — показатель (Паказальнік ступені. НТ); коэффициент (Паказальнік увагі. НТ); указатель. НТ.
 Паказальнікавы — показательный. НТ.
 Паказальны — показательный; указательный.
 Паказаньне н. — показание; пред'явление; указание.
 Паказваць, заць што, каго — показывать, зать; указывать, зать.
 Паказіцца — исказиться, искривиться.
 Паказіць што — исказить, попортить.
 Паказчык м. — пред'явитель; указчик.
 Пакаленьне н. — поколение НТ.
 Пакалень — озабыть, ооченеть.
 Пакалечаны — искалеченный, изувеченный.
 Пакалечыць каго — изуродовать, изувечить.
 Пакалунаць што — поковырять.
 Пакалянец — затвердеть.
 Пакальхаць што — покачать.
 Паканаць — умереть.
 Пакапашыцца — пошевелиться.
 Пакапашыць што — пошевелить.
 Пакараціць што — укоротить.
 Пакараць каго — наказать.
 Пакарыстацца з каго, чым — попользоваться.
 Пакасіць што — покосить.
 Пакаць м. — скат.
 Пакаўзінуцца — поскользнуться.
 Пакахацца з кім — полюбить друг друга.
 Пакахаць каго — полюбить.
 Пакачаць, ціць што — покватить, тить.
 Пакачацца — покататься.
 Пакаштаваць што — попробовать на вкус, отведавать.

Пакаяньне н. — покаяние, раскаяние.
 Пакаяцца — раскаяться.
 Пакаваць — медленно.
 Пакавацца — позариться (на что).
 Пакаваціць каму — позавидовать.
 Пакаваны — завистливый.
 Пакавацца з кім — рассчитаться.
 Пакавольць — ослабеть.
 Пакавольна — досужно.
 Пакавольны — досужий, свободный.
 Пакадаць, пакаінуць што, каго — оставлять, вить.
 Пакаінуць — оставленный.
 Пакаітаваць што — залепить оконной замазкой.
 Пакалад м. — залежь. НТ.
 Пакаладаньне н. — полагание; холощение, кастрация.
 Пакаладаны — кастрированный, выхолощенный.
 Пакаладзіцца, ласьціся — 1) полагаться, ложиться; надеяться; 2) укладываться, укласться.
 Пакаладаць, ласьціць што — укладывать, уложить.
 Пакаладаць каго — холостить, кастрировать.
 Пакаладзены — уложенный.
 Пакальчаны — исключенный.
 Пакальчыць — исключить (волосы).
 Пакой м. 1) род. пакою — покой, мир, тишина; 2) род. пакою — комната.
 Пакойчык м. — комнатка.
 Паколькі — насколько.
 Пакомкаць што — помять, скомкать.
 Паком м. — окончание, кончина.
 Пакура ж. — покорность, смирение.
 Пакур м. — кормёжка.

Пакорна — покорно, смиренно.
 Пакорны — покорный, смиренный.
 Пакот м. — горное масло.
 Пакот м. — накатник.
 Пакпіць з каго — подшутить, надсмеяться (над кем).
 Пакраса ж. — украшение.
 Пакрасавіцца — пожеманиться, налюбоваться на себя, похвастаться.
 Пакратаць што — сдвинуть с места.
 Пакровы м. мн. ўд. — праздник Покрова (1 окт.).
 Пакруціць што — повертеть; каго — обмануть.
 Пакручасты — винтообразный, спиральный. (Пакручасты ліст. НТ).
 Пакрываціць каго — окровавить.
 Пакрыўджаны — обиженный.
 Пакрыўзіцца — обидеться.
 Пакрыўзіць каго — обидеть.
 Пакрывец м. — воловика (бот. *Achusa* L.) НТ.
 Пакрывец палявы — кривоцвет пашенный (*Achusa arvensis* L.) НТ.
 Пакрыцьце н. — покрытие, покров.
 Пакрышаны — покрошенный.
 Пакрышкіць што — крошить, изрезать.
 Пакуль — пока, покуда, доколе.
 Пакулье н. зб. — пакля.
 Пакульны — паклинный.
 Пакунак м. — поклада, узел.
 Пакуні м. мн. — багаж.
 Пакуновы — багажный.
 Пакупчавыць — побыть купцом.
 Пакута ж. — 1) покаяние; эпитимия; 2) страдание, мука.
 Пакутаваць — 1) клясться; 2) терпеть.
 Пакутык м. — кающийся.
 Пакуты — покаянный.

Пакутуючы — терпящий, страдающий, кающийся. Яз. Лёс. Км.
 Пал м. — страсть. НТ.
 Палавіца ж. — полба, пшеница.
 Палаваж — серовато-желтый, палевый.
 Палагодзіцца з кім — согласиться, помириться.
 Палагодзіць каго — согласить, помирить.
 Палактаць што — полокать.
 Палапіць што — положить за плату, починить.
 Палаплены — заплатанный, починенный.
 Паласаваць што — поделывать на части.
 Паласаваць — полакомиться.
 Паласкавец — стать любезнее.
 Паласкатаць — пощекотать.
 Палатаны — заплатанный.
 Палатаць што — положить за плату (на что).
 Палацьвенне н. — полегчение.
 Палацьвец — полегчать.
 Палацьвіць — облегчить.
 Палаткі ж. мн. — полки.
 Палатно н. 1) полотно, холст; 2) сетчатое дно в решете.
 Палахлівасьць ж. — пугливость.
 Палахлівы — пугливый.
 Палац м. — дворец.
 Палацовы — дворцовый. Яз. Лёс. Км.
 Палаць што — очищать, просевать зёрна.
 Палаш м. — палаш, сабля, меч.
 Палашыць каго — пугать, всполошивать.
 Палашчыцца — приласкаться.
 Палашчыць каго — приласкать.
 Палаяцца з кім — побраниться.
 Палаяць каго — побранить.
 Палева — свайный.
 Палёгка ж. — облегчение.
 Палёглы — полегший.

Палены—топленный, истопленный, обожженный.
 Паленье *н.*—топление, топка, обжигание.
 Палешаны—улучшенный.
 Палешыць—см. палышань.
 Палесісты—лесистый.
 Палесье *н.*—полесье, лесистое место.
 Палетак *м.*—участок поля.
 Паліва *н.*—топливо.
 Паліва *ж.*—мурава, глазурь.
 Паліваны—муравленный, глазурованный.
 Палік *м.*—наплечник, погон.
 Палінаваць *што*—разлиневать.
 Палітыка *ж.*—1) политик; 2) такт, вежливость. Нс.
 Палітыкаваць—показывать вежливость.
 Палітыкант *м.*—вежливый, политикант.
 Палітычна—вежливо, тактично, политично.
 Палітычнасьць *ж.*—вежливость, тактичность.
 Палітычны—1) политический, 2) вежливый, тактичный.
 Паліца *ж.*—полка.
 Паліца—топиться; разжигаться, пылать страстью.
 Паліць *што*—топить, жечь.
 Палічаны—посчитанный.
 Палічка *ж.*—1) щека; 2) уменьш. от паліца.
 Палічак *м.*—уменьш. от палік.
 Палічыць *што*—посчитать.
 Палка *ж.*—палка, топка; *прс.*—жарко, страстно.
 Палкасьць *ж.*—1) палючесть; 2) страстность. НТ₂.
 Палік—1) жаркий, горячий, палючий; 2) страстный. НТ₂.
 Палова *ж.*—1) половинка; 2) мякина.
 Паловы—невеянный, пополам с мякиной.

Паложаны—расположенный. НТ₁.
 Палозьзе *н. зб.*—полозья.
 Палон *м.*—плен.
 Палонка *ж.*—прорубь.
 Палонны, ньнік *м.*—пленник, пленный.
 Палоньніца *ж.*—пленница.
 Палохацца—пугаться.
 Палохаць *каго*—пугать.
 Палтацы *ж. мн.*—посидинок, единоборство.
 Палудзены—полуденный, южный.
 Палудзень *м.*—полдень; обед.
 Палудзеньнік *м.*—меридиан. НТ₂.
 Палуднаваць—полдничать.
 Палунач *ж.*—полночь.
 Палын *м.*—попынь горькая (*Artemisia Absinthium L.*) НТ₁.
 Палыновы—попынный.
 Палыноўка *ж.*—попынная водка.
 Палынуць—ударить (по чему); выстрелить.
 Палюдзку—милостиво, по-человечески.
 Паля *ж.*—свая.
 Паляваньне *н.*—охота.
 Палявік *м.*—полевой шпат. НТ₁.
 Палявы—полевой.
 Паляндра *ж.*—чума, повальная болезнь.
 Паліндраваць—сварепствовать.
 Палышань, лепшыць *што*—улучшать, шить.
 Палышэньне *н.*—улучшение.
 Паляруш *м.*—паралич.
 Палясоўчык *м.*—полесовыцк, лесной сторож.
 Паляўніцкі—охотничий.
 Паляўнітва *н.*—охота.
 Паляўнічы *м.*—охотник.
 Паляшук *м.*—полещук.
 Памагальнік *м.*—помощник.
 Памаганьне *м.*—помощь, вспомоществование.

Памагач, гачы *м.*—помощник.
 Памагадваны—выглаженный, приглаженный.
 Памаглаваць *што*—выгладить утюгом, пригладить, примаслить.
 Памаз *м.*—мазилка.
 Памазаньне *м.*—миропомазанье.
 Памазы *н. мн.*—пятна на белье.
 Памакаць, мокнуць—обмокать, мокнуть.
 Памалёваны—покрашенный.
 Памалены—умаленный.
 Памалітваваць—прочесть молитву.
 Памаліць *што, каго*—умалить, свизить.
 Памалу—слегка, осторожно, исподволь.
 Памалыцца *што*—покрасить.
 Памалютку—тихохонько.
 Паманежыцца, нерыцца—пожеманничать.
 Памантачынь *што*—размотать.
 Памардаваць *каго*—помучить, измучить.
 Памарцьвэлы—помертвевший, мертвенный.
 Памарцьвель—побледнеть.
 Памасьшыць *што*—положить кладки (на чем).
 Памасьшычна, ніца *ж.*—доска в полу.
 Паматаць—размотать; побродить (*Паматаць па сьвету*).
 Памахаць—покивать, помахать (головой, палкой).
 Памоўза *м.*—проньра.
 Памоўзлівы—проньрливый, повадливый (*На пачастункі памоўзлівы*. Я. Кол. НЗХІІ).
 Памоўлацца, памовіцца—сговариваться, вориться.
 Памоўчаць—помолчать.

Памачаваць—попробовать крепость.
 Памачаць *каго*—пощупать.
 Памачыньне *н.*—усиление.
 Памачыць—сделаться крепче.
 Памена *ж.*—менд, обмен.
 Паменены—обмененный.
 Памены—меновой (*Паменная вартасць*. Яз. Лёс. Км.).
 Памер *м.*—измерение.
 Памеркавацца—сообразиться.
 Памеркаваць—рассчитать, сообразить.
 Памеры—измерительный.
 Памеры—умерший.
 Памерці—помереть, умереть.
 Памешка *ж.*—препятствие.
 Паміж (*чым*)—между (чем).
 Памікдзень *ж.*—интерлюдия, интермедия. НТ₂.
 Памізарылы—обедневший, побледневший.
 Памізарыць—обеднеть, побледнеть.
 Паміні *м.*—поминовение.
 Памінацца—напоминаться, -вать о себе.
 Памінаць, памянуць—вспоминать, вспомнить; припоминать, припомнить.
 Памітусіцца—потревожиться.
 Памнажаць, памножыць *што*—умножать, -жить.
 Памнажэньне *н.*—умножение.
 Памова *ж.*—сговор.
 Памокнуты—обмокнутый.
 Памост *м.*—пол, деревянная настилка.
 Памоўка *ж.*—1) молва; 2) поговорка; 3) помолвка.
 Памоўлены—помолвленый, сговоренный.
 Памочнік *м.*—помощник.
 Памочніца *ж.*—помощница.
 Пампаваньне *н.*—выкачивание насосом.
 Пампаваць—выкачивать воду насосом.

Пампушка ж.—пышка, пончек.
 Памрока ж.—темень. Яв. К. Безн. 13 ст.
 Памсьціца *дзв. зв.*—отомстить за себя.
 Памудраваць—помудрить, поумничать.
 Памужнелы—возмужалый.
 Памужнечь—возмужать.
 Памуліць—натереть до садна.
 Памураваць—выстроить каменное здание.
 Памуціць *што*—замутить.
 Памывачка ж.—ложкомоя.
 Памы ж. *мн.*—помог.
 Памыініца ж.—ушат для помогов.
 Памылака ж.—ошибка.
 Памылковы, мылны—ошибочный.
 Памыляцца, ліцца—ошибаться, биться.
 Памыць *што, каго*—помыть.
 Памыкны—измокший.
 Памыкнуць—измокнуть.
 Памыніны—упомнутый.
 Памыніцца, памыніцца—уменьшаться, шиться.
 Памыніцца, меншыць *што*—уменьшать, шить.
 Памыранец м.—апельсин.
 Памыранцовы—апельсиновый.
 Памыраць, мераць, мерыць *што*—измеривать, рить.
 Памыркованы—соображенный, рассчитанный.
 Памыркоўна—сообразно; умеренно.
 Памыркоўны—сообразный; умеренный.
 Памытаваць—помнить.
 Памытка ж.—1) памятка, воспоминание; 2) мемория. НТ².
 Памытнік м.—1) памятник; 2) мемориал. НТ².
 Памыць ж.—память.

Памяшканье н.—помещение, квартира.
 Пан м.—господин, барин.
 Панабываць, быць *што*—приобретать, реть.
 Панаваць н.—господство; барствование.
 Панавата—зажигочво. (*Народ, відаць, жэў панавата.* Я. Кол. НЗ. 230 ст.).
 Панаваць—господствовать.
 Панавабраць *што*—понадевать (много).
 Па над *прыйм. з твор.*—сверх, выше (чего), над (чем).
 Панада ж.—пряманка.
 Панадворак м.—двор.
 Панадзіца—повадиться.
 Панадзіць *каго*—поманить.
 Панадзівы, дны—притягательный, привлекательный.
 Панадна—притягательно; привлекательно.
 Панаднасьць ж.—притягательность.
 Панажы ж. *мн.*—дощечки под ногами в краснах; педали.
 Паназводзіць—насплетничать.
 Панамаўляць, мовіць *што*—наговаривать, рить; *каго*—подговаривать, рить.
 Панарад м.—ткацкий станок.
 Панас м. *ўл.*—см. Апанас.
 Панатрусіць *што*—насорить, натрясти.
 Панатурыцца—зупрямиться.
 Панахвіда ж.—панхвида.
 Панёва ж.—поява, юбка.
 Паненка ж.—барышня, панна.
 Паненскі—барышня, девичий.
 Панесьці—понести; забеременеть.
 Панібратства н.—фамильярничество.
 Паніжаны, жоны—пониженный; униженный.
 Паніжэньне н.—понижение; унижение.

Панізіць—понизить, унижить.
 Панікіца ж.—гравилат (*бот. беш L.)* НТ².
 Панімаць, няць *што*—1) понимать, нять; 2) брать, взять.
 Паніч м.—барчук.
 Панове м. *мн.*—баре, господа.
 Панос м.—зачатие, беременность.
 Панскі—барский.
 Панства н.—1) барство; 2) господство, владение; 3) государство.
 Панстваваць—1) господствовать; 2) жить по-барски.
 Панталы м.—толк.
 Панталёвы—туфельный, сплетнический (*Панталёван пошта*).
 Пантол м. *мн.*—туфли.
 Пануры, рысты—мрачный, угрюмый.
 Панурыць—склонить, опустить (глаз, голову).
 Пануючы—господствующий (*Пануючая кляса*).
 Панцыр м.—панцирь, броня.
 Панцырнік м.—бровенонец. (*Вазурэ*). ЗТ.
 Панцырны—броневой, броненосный.
 Панчоха ж.—чулок.
 Панчошка ж.—чулочек.
 Панчошны—чулочный.
 Паншчына ж.—барщина.
 Панюшка ж.—щепотка.
 Паня ж.—барыня, госпожа.
 Паня (*мн. л. няты*) н.—барское дитя.
 Паняверка ж.—сомнение, нерешительность, издевательство.
 Панядзелак м.—понедельник.
 Панядзелкавы—понедельничный.
 Панидужаць—ослабеть.
 Паняньне н.—понятие. НТ².
 Папавоць—быть священником.

Пападзюк м.—попович.
 Пападзьдзя, дзіха ж.—попадья.
 Папалохацца—потревожиться от испуга.
 Папалуднаваць—пообедать, полдничать.
 Папамятаваць—попомнить.
 Папанаваць—погосподствовать.
 Папар м.—пар, паровое поле.
 Папараць ж.—папоротник.
 Папас м.—подножный корм.
 Папаска ж.—угощение.
 Папасьвіць, сьцьвіць—покормить на подножном корму.
 Папаўка ж.—одуванчик (раст.).
 Папеляскаць *што*—пополоснуть.
 Папера ж.—бумага.
 Паперад—вперед.
 Папераджаць, папярэзіць, *каго*—предупреждать, дить; обгонять, обогнать.
 Паперка ж.—бумажка.
 Паперыны—бумажный.
 Паперня ж.—бумажная фабрика.
 Паперыцца—пойти, тронуться.
 Папечаны—сожженный; испеченный.
 Папіка ж.—попрек, упрек.
 Папікаць н.—упреkanie.
 Папікаць, кнуць *каго*—попрекать, кнуть.
 Папільнаваць *што*—посторожить, поберець.
 Папінаць—пенять, попрекать.
 Папіраць, папериць *каго*—выговнять, гнать; вытолкать.
 Папіхайла аз.—увалень, лентий, таяка.
 Папіхайка ж.—пихок. (Я. Кол. Богд. 67 ст.).
 Папіханье н.—сование, подталкивание.
 Папіхаць, хнуць *каго*—совать, высунуть, подталкивать.

Паплавец м.—лужок (ср. поплаў).
 Паплёт м.—плетёная изгородь.
 Папліска ж.—хворостина.
 Папліскаць—поплескаться.
 Паплутаны—спутанный.
 Паплутаць што, каго—слутать.
 Паплутаць—поблуждать.
 Паплымсьці—поплыть.
 Папляміць што, каго—попятнать, запятнать.
 Папокаць—лопнуть.
 Папомніць—вспомнить, помянуть.
 Паправа ж.—исправление.
 Паправіць што—исправить, починить.
 Папрадуха ж.—пряжа.
 Папрасаваць што—поутюжить.
 Папраўка ж.—починка, поправление.
 Папрацаваць—поработать, потрудиться.
 Папрацівацца—воспротивиться.
 Папруга ж.—подпруга, ремень.
 Папруціна ж.—прут.
 Папрыгажэць—похорошеть.
 Папрыязніцца з кім—войти в дружбу, подружиться.
 Папсуваць, суць,—с.м. папсуваць, суць.
 Папсуваны, суты—попорченный, испорченный.
 Папсуваць, суць што, каго—попортить, испортить.
 Папуга м.—попугай.
 Папукацца—распутиться, раскрыть почки.
 Папустошаны—опустошенный.
 Папустошыць што—опустошить.
 Папухнуць—опухнуть.
 Папахць што, каго—потиснуть, пожать.
 Папахнуцца—посунуться, подвинуться.
 Папахнуць што—подвинуть,

Папыліць што—запылить.
 Папырсканы—побрызганный.
 Папырсаць—побрызгать.
 Папытацца—спросить (у кого).
 Папытаць каго—спросить (кого).
 Папышнець—сделаться пышным.
 Папэцканы—запачканный, грязный.
 Папэцаць што—попачкать, загрязнить.
 Папялясы—гнедой.
 Папяровы—бумажный.
 Папярочны—поперечный.
 Папяроджаны—предупрежденный.
 Папярэджанье н.—предупреждение, предварение. НТ.
 Папярэдзіць каго—с.м. папэраджаць.
 Папярэдзі—предыдущий, предшествующий.
 Папярэдзік м.—предшественник.
 Пара ж.—пар.
 Пара ж.—пора (года).
 Парабак м.—батрак.
 Парабчанка ж.—батрачка.
 Параванье н.—испарение.
 Паравань—испаряться, испарять.
 Паравы—паровой.
 Парада ж.—совет, совещание.
 Парадак м.—порядок; система. НТ.
 Параджанца, -дзіцца—урождаться, диться.
 Параджаць, дзіць каго—порождать, дить.
 Параджынье н.—порождение, происхождение.
 Парадзіцца з кім—посоветоваться.
 Парадзіць што—посоветовать.
 Парадкавы—порядковый.
 Парадкавы—построчный. НТ.
 Паражка ж.—поражение.

Паражаць, -разіць каго—поражать, -разить; оскорблять, -бить.
 Паражня ж.—пустота. НТ.
 Паражняком—порожнем.
 Паразэліва—поразительно; оскорбительно.
 Паразэлівы—поразительный, оскорбительный.
 Паразумеласьць ж.—1) заповсичность; 2) соглашение.
 Паразумецца з кім—притти к соглашению.
 Паразяваць—разинуть.
 Параць што—посоветовать.
 Паралюш м.—паралич (ср. парляруш).
 Парам—попарно. НТ.
 Парана—рано.
 Параненька—очень рано.
 Параніцца—притти рано.
 Паранкі м. мн.—утренний выгон стада.
 Парасінка ж.—капелька, росника.
 Парасон м.—зонт, зонтик.
 Парастак м.—побег, поросль.
 Парась ж.—туман.
 Парасьць ж.—поросль, побеги.
 Парасюк м.—с.м. парсюк.
 Парася, сяты м.—поросенок.
 Паратаваць—подать кому помощь в беде.
 Паратунак м.—помощь в опасности, спасение.
 Параты ж. мн.—церковные хоругви (ср. пратэса).
 Паранальны, -наўчы—сравнительный.
 Паранальны н.—сравнение, сопоставление.
 Парананы—сравненный, сопоставленный.
 Парануць што, каго—сравнить, сопоставить.
 Парафін ж.—с.м. парахвія.
 Парафіна ж.—парафин.
 Парахаваць што—посчитать.

Парахавы—пороховой.
 Парахвія ж.—приход.
 Парахвіяльны—приходской.
 Парахвіяльні м.—прихожанин.
 Парахвіяльні м.—прихожанин.
 Парахвіяны н.—выветривание, истлевание. НТ.
 Парахвіць—выветриваться, истлевать.
 Пардава ж.—куропатка белая (Lagopus).
 Паркальвы—ситцевый.
 Паркаль м.—ситец.
 Паркан м.—бревенчатый забор.
 Парканалы—1) полисадный; 2) бревенчатый.
 Парканік м.—полисадник.
 Парканчык м.—полисадничек, заборчик.
 Парна—знойно, душно.
 Парны—1) знойный, душный; 2) парный, двойной.
 Парны лік (грам.)—двойственное число.
 Парог м.—порог. НТ.
 Парода ж.—порода.
 Парочна, ны—погодный, ный.
 Парошка ж.—мелкий снежок.
 Парою—1) в пору, своевременно; 2) иногда.
 Парсона ж.—с.м. парсона.
 Парсюк м.—поросенок, кабанчик.
 Партацід—неумелый, дурной, грубый.
 Партач м.—немастер.
 Паруб м.—порубка.
 Парудзец—порыжеть.
 Парука ж.—поруительство.
 Парукацца з кім—ударить по рукам.
 Парупіла дзе, безас.—приспичило.
 Паруха ж.—тревога.
 Паруханы—подроганный, потревоженный.
 Парухлівы—подвижной, скорый на под'ем.

Паручнік *м.*—1) поручик;
2) поручитель.
Парушанца—1) трогаться в
путь; 2) тревожиться.
Парушаць *каго*—тревожить,
обеспокоивать.
Парушаны—взволнованный,
надорванный.
Парушыць—тронуть; по-
двинуть.
Парушынец *м.*—зимолюбка,
(*бот. Clitophylla Pursh*), НТ₂.
Парушыньне *н.*—тревога,
надрыв.
Парфума *ж.*—духи.
Парх *м.*—паршивец, вшивец.
Пархаты—паршивый, вшивый.
Пархаўка *ж.*—паршица.
Пархаўка *ж.*—гриб дождевик
(*сп. пухоўка*).
Парханець—паршивец.
Пархацік *м.*—уменьш. от
парх.
Париална *ж.*—фарфор.
Париалнавы—фарфоровый.
Парываньне *н.*—стремление.
Парывацца—рваться, стре-
миться.
Парэчканы—красносморо-
динный.
Парэчні *ж. м.*—смородина
(*Ribes L.*).
Пас *м.*—пояс, кушак; зона. НТ₂.
Паса *ж.*—полоска.
Пасаг *м.*—приданое, вено.
Пасагавы—приданный.
Пасад *м.*—престол; место, на
котором сажют невесту.
Пасада *ж.*—должность.
Пасак *м.*—поясок.
Пасака *ж.*—кровь из носа,
сукровица.
Пасакатаць—пошебетать.
Пасаладзіць—поласластить.
Пасалоджаны—подслащенный.
Пасароміцца—постыдиться.
Пасачыць—последить.

Пасачыпаць—сорвать рука-
ми (фрукты).
Пасваліць—пошалить.
Пасварка *ж.*—побранка.
Пасварыцца *з кім*—поссорить-
ся; *на каго*—побранить.
Паседжаньне *н.*—*см.* пася-
джаньне.
Паселішча *н.*—селение.
Пасёрбаць—похлебать.
Пасерб *м.*—пасынок.
Пасербка *ж.*—падчерца.
Пасердавацца—посердиться.
Пасівелы—поседевший.
Пасівець—поседець.
Пасіланьне *н.*—подкрепление
сил.
Пасілены—подкрепленный,
усиленный.
Пасільвацца, ліцца—подкре-
пляться, питаться пищею.
Пасільваць, ліць *каго*—под-
креплять, пить пищею.
Пасіраець, іцца—осиротеть.
Пасіраіць *каго*—осиротить.
Пасіроцаны—осиротелый.
Паскаліць—повысмотреть.
Паскаржыцца, дзіцца—по-
жаловаться.
Паскароджаны—заборонован-
ный.
Паскародзіць *што*—заборо-
новать.
Паскароміцца—оскоромиться.
Паскароміць *што, каго*—оско-
ромить.
Паскаўнуцца—посколь-
знуться.
Паскваніцца—позариться (на
что).
Паскіданы—сброшенный.
Паскідаць *каго*—сбросить;
устрашить, низложить.
Паскнарыць—покланить, на-
доеть просьбой.
Паскрабаны—поцарапанный.
Паскрабаць—поцарапать, по-
скрести.

Паскрамленьне *н.*—изможде-
ние, аскеза. Яз. Лёс. Км.
(*Бясцлюбнасьць і паскрам-
леньне цела*. 45 ст.).
Паскрабоць—почесать.
Паскрыгатаць—поскрежетать.
Паскубаць *што*—подергать,
пощипать.
Паскуда *ж.*—1) дрянь, нечи-
стота; 2) пакостник, ница.
Паскудзіцца—оскверниться;
мараться; пачкаться.
Падкудзіць *што, каго*—осквер-
нить, замарывать, портить.
Паскудзтва *н.*—скверность,
гадость.
Паскудзьдзе *н.*—дрянь.
Паскуднік *м.*—пакостник,
сквернавец, пачкун.
Паскудніца *ж.*—пакостница,
сквернявка.
Паскупіцца—поскупиться;
заскупиться.
Пасланец *м.*—посланник, по-
сылный.
Паслаництва *н.*—мессиянизм,
НТ₂.
Паслаць 1) *што*—послать;
2) *каго*—послать.
Паслуга *ж.*—услуга.
Паслугачы *м.*—прислужник.
Паслужбовы—послужной
Паслужна—услужливо.
Паслужнасьць *ж.*—услужли-
вость.
Паслужны—услужливый.
Паслупец—остолбенеть.
Паслухаць—послушать.
Паслухачы—послушный, по-
слушник.
Паслушанства *н.*—послушание.
Пасмакаваць *што*—испробо-
вать.
Пасморгаць *што*—подергать.
Пасол *м.*—1) посланник, по-
сол; 2) депутат (*сойму*).
Пасольскі—1) посольский;
2) депутатский.

Паспадаць—1) спадать; 2) до-
ставаться по наследству.
Паспаведаць *каго*—исповедать.
Паспазыніцца—опоздать.
Паспал—совместно, пополам.
Паспаліты—общенародный.
Паспаткаць *каго*—встретить.
Паспрадаць *што*—распродать.
Паспрацацца *з кім*—поспо-
рить.
Паспробаваць *што*—испро-
бовать.
Паспытанца *каго*—спросить.
Паспытаць *што*—отведать
на вкус.
Пасродак *м.*—посредник.
Пасрэдні—посредственный.
НТ₁.
Пасрэднік *м.*—медиум. НТ₁.
Пастава *ж.*—поза. НТ₂.
Пастанова *ж.*—постановление.
Пастаноўка *ж.*—постановка
(пьес). НТ₂.
Пастаноўны—постановочный.
НТ₂.
Пастаў *м.*—1) пара мельнич-
ных камней; 2) небольшой
ткацкий станок.
Пастарнак *м.*—пастернак
(*бот. Pastinaca L.*). НТ₂.
Пастаўляць, тавіць *што, каго*
—поставлять, вить; рукопо-
лагать, ложить.
Пастка *ж.*—ловушка, мыше-
ловка.
Пастрашаны—устрашенный.
Пастрашыць *каго*—устрашить.
Пастрашаньне *н.*—устрашение.
Пастронка *ж.*—постромка,
тяж.
Пастрыкаць *каго*—пожечь
крапивой.
Пастулова—прогрессивно;
последовательно.
Паступовасьць *ж.*—прогрес-
сивность; последователь-
ность.

- Паступовы—прогрессивный; последовательный.
- Пастыр *м.*—пастух.
- Пастырка *ж.*—1) пастушка; 2) пастораль, рель. НТ₂.
- Пастырскі—1) пастушеский; 2) пасторальный. НТ₂.
- Пасуваньне *м.*—продвижение.
- Пасуваць, пасунуць *што, каго*—подвигать, винуть.
- Пасувацца, пасунуцца—подвигаться, нуться.
- Пасудзіна *ж.*—сосуд.
- Пасуканы—посученный.
- Пасукаць *што*—посучить.
- Пасылянка *ж.*—посылка.
- Пасьведчаны—засвидетельствованный, удостоверенный.
- Пасьведчаньне *м.*—свидетельство, удостоверение.
- Пасьвечаны—посвященный, рукоположенный.
- Пасьвіць, пасьвіць—пасти.
- Пасьвідчаць, пасьвідчыць *што*—свидетельствовать, засвидетельствовать; удостоверить, рить.
- Пасьвяціць, ціць *каго, што*—посвящать, вятить; освящать, вятить.
- Пасьвяцены—освященный.
- Пасьвяціньне *м.*—посвящение; освящение.
- Пасьледавальнік *м.*—подражатель, последователь. НТ₂.
- Пасьледаваньне *м.*—подражание. НТ₂.
- Пасьледак *м.*—последователь, наследник.
- Пасьлібізаваць—почитать по складам.
- Пасьлізнуцца—поскользнуться.
- Пасьля *каго*—после.
- Пасьлядоўна—последовательно.
- Пасьлядоўнасьць *ж.*—последовательность.
- Пасьлядоўны—последовательный.
- Пасьляслоўе *н.*—послесловие. НТ₂.
- Пасьмеліцца—осмелеть, дерзнуть.
- Пасьмерце *м.*—некролог. НТ₂.
- Пасьмех *м.*—посмеяние.
- Пасьмяхацца—надсмехаться.
- Пасьмягнуць—высохнуть от жары.
- Пасьмяротны—посмертный.
- Пасьнедаць—позавтракать.
- Пасьпелы—созревший.
- Пасьпех *м.*—успех (*ср.* *посьпех*).
- Пасьпень—созреть.
- Пасьпешны—1) поспешный; 2) успешный.
- Пасьпяваньне *м.*—созревание.
- Пасьпёбаць *каго*—постегать.
- Пасьпілаць *што*—постлать.
- Пасьпілка *ж.*—постилка, простыня.
- Пасьпінаць *што*—сечь, срубить.
- Пасьпіць (*пост*)—поститься. (*Пасьпілі ўсе пасты.* ЗБ. На зач. г. 23 ст.).
- Пасьць *ж.*—пасть, рот, зев.
- Пасьсар *м.*—временный владелец имени, арендатор.
- Пасьсарка *ж.*—временная владелица, арендаторша.
- Пасьоды, соль—доселе.
- Пасьбрывацца, брываць *з кім*—подружиться.
- Пасьяджаньне *м.*—заседание. (*ср.* *пасяджаньне*).
- Пасьрод—посреди.
- Пасьродак *м.*—середина.
- Пасьродаквы—центральный, срединный.
- Патаемна—тайно.
- Патаемны—тайный, таинственный.
- Паталаніла *дзв.* *безас.*—посчитавилось.

- Патаней *пр.* *в. ст.*—подешевле.
- Патанець—подешеветь.
- Патаніцца—утопиться.
- Патаніць *каго*—утопить.
- Патвора *ж.*—потворство, поблжка.
- Патворыцца—своеирравничать.
- Патворыць *каго*—портить потворством.
- Патомны—потомственный; последующий.
- Патольны—поблжний, приветливый.
- Патоля *ж.*—поблжка. Ян. К. Шл. ж. 39 ст.
- Патрабаваньне *н.*—требование.
- Патрабаваць *што*—требовать.
- Патрава *ж.*—1) блюдо, кушанье; 2) потрава.
- Патравіць—испортить сенокос скотом.
- Патрапіць—попасть.
- Патрафляць—попадать кстаті.
- Патрашыць *каго*—потрошить.
- Патройны—тройной; тройчатый. (*Патройны ліст.* НТ₂).
- Патройчы—троекратно.
- Патроху, хі, рошку, рошкі—понемножку.
- Патрупехнуць—погнить, истлеть.
- Патруха *ж.*—труха.
- Патрушаны—рассыпанный, растрясенный.
- Патрывожыцца—потревожиться.
- Патрывожыць *каго*—потревожить, обеспокоить.
- Патрымацца—поудержаться, побить, остаться.
- Патрымаць *што, каго*—подержать.
- Патрысьціць *што*—покрошить, измельчить.
- Патрэба *ж.*—потребность, необходимость.
- Патрэбна—пужно, надобно.
- Патрэбны—нужный, необходимый.
- Патрэсканы—треснувший.
- Патуды—дотолі.
- Патужны—1) крепкий, сильный; 2) многоводный.
- Патузаць *каго*—дать нагоняй.
- Патуль—дотолі.
- Патуральнік *м.*—потворщик, попуститель.
- Патуральны *м.*—потачка, потворствование, попустительство.
- Патураць—потворствовать, потакать.
- Патурбаваць *каго*—обеспокоить, обеспокоить.
- Патака *ж.*—патока.
- Патмліца *ж.*—затылок.
- Патмлічны—затылочный.
- Патэльня *ж.*—сковорода.
- Паўвостраў *м.*—полуостров. НТ₂.
- Паўгалосны—полугласный (звук).
- Паўгамоніць *каго*—усмирить.
- Паўгодкі *м. м.*—полугодие.
- Паўдзеньне *н.*—антарктида, тика НТ₂.
- Паўдзены—полуденный.
- Паўднёвы—южный; „Заход—Юго-Запад; „Усход—Юго-Восток. НТ₂.
- Паўзварот *м.*—полуоборот.
- Паўздохны *н.*—бентос. НТ₂.
- Паўзверх *каго*—поверх.
- Паўзьмежны—пограничный. НТ₂.
- Паўздохнік *м.*—бентон. НТ₂.
- Паўкружны—полукружный.
- Паўкуля *ж.*—полусфера (*Пакуль мазгоў.* НТ₂).
- Паўлінка *ж.* *ўл.*—уменьш. от *Паўліна*.
- Паўлюк *м.* *ўл.*—Павел.
- Паўміраць—перемирать.
- Паўночнік *м.*—короставник (*бот.* *Kaautia arvensis* L.) НТ₂.

Паўночны—полночный, северный, арктический.
 Паўночка *ж.*—арктика. НТ.
 Паўпарціца—поупрямиться.
 Паўпіцца—упиться.
 Паўпроста—полупрямой.
 Паўроз *ж.*—веревочка.
 Паўсім—после всего.
 Паўстанец *ж.*—мятежник, инсургент.
 Паўстанчы, таниці—мятежнический, инсургентский.
 Паўстаньне *ж.*—восстание, мятеж.
 Паўстаць—встать, подняться; поднять восстание, восстать.
 Паўсьцінка *ж.*—щетинка. НТ.
 Паўсюды—повсюду.
 Паўтон *ж.*—полутон. НТ.
 Паўтарэнне *ж.*—повторение.
 Паўторнасць *ж.*—периодичность. НТ.
 Паўторы—периодический (*Паўторы дроб.* НТ.).
 Паўцень *ж.*—полутень.
 Пах *ж.*—запах.
 Паха *ж.*—мышца под плечом, подмышки.
 Пахаваны—похороненный, спрятанный.
 Пахаваньне *ж.*—похороны, погребение.
 Пахаванца—спрятаться, схорониться.
 Пахавань 1) *што*—припрятать, схоронить; 2) *каго*—похоронить.
 Пахадзіць—1) походить, прогуляться; 2) происходить.
 Пахаджэньне *ж.*—происхождение.
 Пахань *ж.*—пашня (*Ляжа зерне ў пахань сырую.* Ян. К. Шл. ж. 77 ст.).
 Пахань 1) *што*—похватать.
 Паханьны—жадный.

Паханьныца, п'цца—поспешать, поторопливаться, ропиться.
 Пахатны—скорый, проворный.
 Пахатуха *ж.*—сплетница.
 Пахацельне *ж.*—хотенье.
 Пахаць *ж.*—пашня.
 Пахаць *ж.*—пах, подплечье.
 Пахінны—подбрюшный.
 Пахінны *ж.* *ж.* *ж.*—часть тела от ног до ребер.
 Пахі *ж.* *ж.*—1) верхняя лопатка (крыльца) у человека; 2) запах.
 Пахіла—наклонно, криво.
 Пахіласць *ж.*—согбенность.
 Пахілы—согбенный, нагнутый, покатый.
 Пахіляцца, л'цца—сгибаться, согнуться, склоняться, ниться.
 Пахіляць, л'ць *што*—нагибать, гнуть; склонять, нить.
 Пахіснуты—пошатанный, поколебленный.
 Пахіснуцца—пошатнуться, поколебаться.
 Пахіснуць *што*—пошатнуть, поколебать.
 Пахіно *ж.*—испражнение, вонь.
 Пахінут *ж.* *ж.*—Пафнутый.
 Паходні *ж.* *ж.*—факелы (*Паходні сонцавыя.* НТ.).
 Пахоў *ж.*—*с.м.* пахаваньне.
 Пахукаць—подуть, погреть дыханием.
 Пахучка *ж.*—мята перечная.
 Пахучы—душистый, ароматичный.
 Пацалаваць *каго*—поцеловать.
 Пацалунак *ж.*—поцелуй.
 Пацацкацца—поиграть, натешиться.
 Пацелены—истопленный.
 Пацеліць—истопить.
 Пацер *ж.* (*звычайна пацеры*)—молитва „Отче наш“.
 Пацеркі *ж.* *ж.*—четки, бусы.

Пацерці *каго, што*—потереть.
 Пацеха *ж.*—1) утешение; 2) умора.
 Пацешна—забавно, уморительно, смешно.
 Пацешны—забавный, уморительный.
 Пацешыць *каго*—утешить.
 Пацікавіцца—поинтересоваться.
 Паціскаць *што, каго*—пожать.
 Паціснуцца—пожаться (*Паціснуцца за руку.* Ц. Гарт. С. Ц. 112 ст.)
 Пацху—тихо, потише; осторожно.
 Пацкаваны—шуськанный.
 Пацкаваць *каго*—науськать.
 Пацук *ж.*—крыса (*Мяг дэсціца*).
 Пацыкацца—дразниться.
 Пацыркаць *каго*—подонть.
 Пацыверазець—отрезать.
 Пацывільвацца з *каго*—дразнить (кого), издеваться.
 Пацывісьці—заплесневеть.
 Пацывякаць—почавкать.
 Пацяга *ж.*—влечение. НТ.
 Пацягаць, гнуць *што, каго*—потягивать, нуть, повлечь.
 Пацярпэньне *ж.*—терпение.
 Пацяруха *ж.*—сор, растительные остатки.
 Пацяршыць—напорошнить, насорить.
 Пацяшаць *каго*—утешать.
 Пацяшэньне *ж.*—утешение.
 Пачаканка *ж.*—ожданье.
 Пачакаць—обождать, подождать.
 Пачапіць, (-пля, -чэпіў) *што*—нацепить, прицепить.
 Пачапляць *што*—нацеплять.
 Пачарсьцьвець—зачерстветь.
 Пачасавань—временный.
 Пачаставаць, (-тую) *каго*—угостить.

Пачастунак *ж.*—угощение.
 Пачасьшым—частичный, парциальный. НТ.
 Пачатак *ж.*—начало, начинание.
 Пачаткавець—полагать начало.
 Пачаткі *ж.* *ж.*—начатки.
 Пачатковы—начальный; элементарный. НТ.
 Пачаткікі *ж.* *ж.*—инициалы. НТ.
 Пачаць—*с.м.* пачынаць.
 Пачыра *ж.*—образина, урод.
 Пачмыхаць—почихать.
 Пачонка *ж.*—перевязь у ведра, вешалка.
 Пачоска *ж.*—потасовка.
 Пачувальны—чувствительный. НТ.
 Пачуваньне *ж.*—чувствование, эмоция. НТ.
 Пачуваць, чуць—чувствовать, почувствовать.
 Пачуць—послышать, услышать.
 Пачуцьне *ж.*—чувство, эмоция. НТ.
 Пачуцьневаць *ж.*—чувственность, эмоциональность. НТ.
 Пачуцьны—чувственный; эмоциональный. НТ.
 Пачуцьны—уважительный, почтительный.
 Пачыкрыжыць—порезать хлеб ломтиками.
 Пачым—почему, по сколько.
 Пачынак *ж.*—1) начало, почин; 2) большое веретено с намотанными на него с нескольких малых веретен нитками.
 Пачынальнік *ж.*—начинатель, инициатор; зачинщик; завало (в хоре).
 Пачынальны—начинательный.
 Пачынаць, пачаць *што*—начинать, начать.
 Пачыркаць—почеркать.
 Пачырванелы—покрасневший.

Пачырванець—покраснеть, зардеться.
 Пачэплены—зацепленный.
 Пачэсны—почетный, почтенный.
 Паша ж.—подножный корм, пастбище.
 Пашалець—взбеситься.
 Пашалохваць, лохаць што—пошевелить, лить.
 Пашана ж.—почтение, уважение.
 Пашанаваны—уваженный, почтенный.
 Пашанавоць каго—уважить, почтить; што—поберечь.
 Пашаніла дзс. безас.—посчастливилось.
 Пашараваць што—почистить (песком).
 Пашарпаць што—разорвать на части.
 Пашаснуца—пошатнуться.
 Пашаснуць што, каго—пошатнуть.
 Пашаткаваць—нашинковать.
 Пашаткованы—нашинкованный.
 Пашкадаваць што, каго—пожалеть.
 Пашкаджэньне н.—повреждение.
 Пашкодзіла бзс. безас.—повредило.
 Пашлакатаць каго—пощекотать.
 Пашлюбаванца з кім—повенчаться.
 Пашлюбавоць каго—повенчать.
 Пашлюбаваны—повенчаный.
 Пашмаравоць што—помазать мазью, мылом и т. п.
 Пашмарованы, раваны—помазанный мазью.
 Пашмуляць што—протереть.
 Пашпарт м.—паспорт.
 Паштурхаць што, каго—поплатать.

Пашукаць што—поискать.
 Пашурпаціца—стать шероховатым.
 Пашчака, чанка—жс. верхняя челюсть.
 Пашчарбіць што—залубрить.
 Пашчыкаць каго—пощипать.
 Пашчырыць—поусердствовать.
 Пашчэліца—порасколиться.
 Пашыбаваць, ваца—поспешить.
 Пашывальны—пошивочный.
 Пашываць, шыць што—нашивать, шить.
 Пашыральнік м.—популизатор. НТ.
 Пашыраны—распространенный.
 Пашыраца, рыца—1) расширяться, риться; 2) распространяться, ниться.
 Пашыраць, рыць што—распространять, нить; популяризировать. НТ.
 Пашырэнне м.—распространение; популяризация. НТ.
 Пашэніла дзс. безас.—см. пашаніла.
 Паягліца—позариться (на что).
 Паядаць, паесыі што, каго—пожирать, поедать, поесть.
 Паядынак м.—поединок, дуэль.
 Паядничы—единичный, одиночный.
 Паядрань—сделаться холоднее (о погоде).
 Певень м.—петух.
 Пекануць што—обжечь зноем; каго—отгеть.
 Пекар м.—пекарь, хлебопёк.
 Пекаць—напекать, греть.
 Пекла н.—ад.
 Пёкма—жестоко, сильно.
 Пекна—красиво, изящно.
 Пекнасьць ж.—красивость.
 Пекната ж.—красота, изящество.

Пекны—красивый, изящный.
 Пекнены—красивенький.
 Пекур м.—бекас (ср. чэнік).
 Пекчы што—печь.
 Пелеск м.—плеск.
 Пеляскаць што—полоскать.
 Пелесаваць каго—бить бато-гом.
 Пелькавы—грудиной.
 Пеляў ж. мн.—груди (женские).
 Пеля, пелька ж.—болотце с открытой водой.
 Пеніца ж.—пенка.
 Пень м.—пень; жылавы—шток жильный. НТ.
 Перабалць—переболеть, перестрадать.
 Перабелаваць—перегоревать.
 Перабіваць, біць што—перебивать, бить; переламывать, ломить; прерывать, прервать.
 Перабірае дзс. безас.—бурчит в животе.
 Перабіраца, браца—перебирать, браться; переправляться, виться; переселяться, литься на новое местожительство.
 Перабіраць, браць што—перебирать, брать; отбирать, отобрать.
 Перабіраць дзс. непер.—быть разборчивым (в пище).
 Перабольшыць—переувеличить.
 Пераборлівасьць ж.—разборчивость.
 Пераборлівы ж.—разборчивый (в пище).
 Пераборы м. мн.—излишняя разборчивость.
 Перабраны—перебранный.
 Перабрахаца з кім—переругаться.
 Перабрахаць каго—выругать сверх меры.

Перабудаваньне н.—перестраивание, перестройка.
 Перабудаваны, дованы—перестроенный.
 Перабудоўваць, даваць што—перестраивать, роить.
 Перабунтаваць што, каго—перепутать, перемешать, перемутить.
 Перавабліваць, біць каго—переманивать, нить.
 Пераваблены—переманенный.
 Перавага ж.—перевес, преимущество, предпочтение, преобладание.
 Перавадзіца, водзіца, вэсьціся—переводиться, перевестись, вывестись.
 Перавадзіць, водзіць, вэсьці каго—1) переводить, перевести; 2) истреблять, бить.
 Пераважаны—перевешенный.
 Пераважваньне м.—перевешивание.
 Пераважваць, жыць што—перевешивать, шать.
 Пераважка ж.—перевес, веска.
 Пераважна—преимущественно, предпочтительно.
 Пераважны—преимущественный, преобладающий, предпочтительный.
 Перавалакаць, лацьці што, каго—перетаскивать, щить.
 Перавалака ж.—перетаска, перегрузка.
 Пераварачэньне м.—оборотень.
 Пераварачаца, вярнуца—переворачиваться, ротиться, изменяться, ниться.
 Пераварачаць, раціць, вярнуць што—переворачивать, ротить; изменять, нить.
 Перавітаца з кім—обменяться (призветствами).
 Перавод м.—1) перевод; 2) извод, измор.
 Пераводы м. мн.—сплетни.

Перавоз *м.*—1) перевоз; 2) плот, паром; 3) плата за перевоз.
 Перавознік *м.*—перевозчик.
 Перавытворчасць *ж.*—перепроизводство. Яз. Лёс. Км.
 Перавышаць, *высць*—превосходить, превышать, высить.
 Перавышка *ж.*—превышение, избыток.
 Пераварненне *н.*—превращение. НТ₁.
 Пераварнуць—*см.* пераварацаць.
 Перавяза *н.*—1) перевязь у ведра; 2) связка для снопов.
 Перагадаць—передумать.
 Перагартваць *што*—перекалать.
 Перагбаць *што*—перегнуть.
 Перагноены—доведенный до гнилости.
 Перагой *м.*—гумус. НТ₁.
 Перагонкі *ж. мн.*—игра в запуски.
 Перагорнуты—перевернутый.
 Перагортванне *н.*—переворачивание на другую сторону.
 Перагортваць, *гарнуць што*—переворачивать, вернуть.
 Перагрызчыся *з кім*—перегрызаться, перессориться.
 Перагукаца *з кім*—перекликаться.
 Перад *чым*—перед, пред (чем).
 Перадаваць, *перадаць што*—передать, передать.
 Перададзены—переданный.
 Перадаражыць—продорожить.
 Перадок *м.*—1) передняя часть туловища; 2) передок у воза.
 Перадохнуць—пропасть.
 Пераднакой *м.*—передняя, прихожая, вестюбил.
 Перадплата *ж.*—абонемент, подписка НТ₂.
 Перадплата—абонементный.
 Перадплачваць, *лаціць*—абонироваться, купить абонемент.

Перадрук *м.*—перепечатка.
 Перадрукаваць *што*—перепечатать.
 Перадрукованы, *каваны*—перепечатанный.
 Перадрыгнуць—передрогнуть.
 Перадсігна *ж.*—авансігна. НТ₂.
 Перад-часам—преждевременно.
 Перадчасны—преждевременный.
 Перадыхаць, *хиуць*—передышать, передохнуть.
 Пераенчыць *каго*—перемучить.
 Перажагнацца—перекрестьясь.
 Перазацца—опоясываться.
 Перазімаваць—провести зиму, перезимовать.
 Пераймальнасць *ж.*—1) подражательность, 2) преемственность. НТ₂.
 Пераймальнік *м.*—подражатель.
 Пераймальны—1) подражательный; 2) преемственный.
 Перайманы *н.*—подражание, перенимание.
 Пераймаць *што*—перенимать; *непер.*—подражать.
 Пераймены—метонимический. НТ₂.
 Перайменьне *н.*—перенименованіе; метонимія. НТ₂.
 Перайнакшаны, *начаны*—переназначенный, преобразованный.
 Перайнакшаць, *начваць што*—переназначать, преобразовывать.
 Перайнакшыць, *начыць што*—переназначать, преобразовывать.
 Перайначванне *н.*—переназначивание, преобразование. НТ₁.

Пераказ *м.*—пересказ (НТ₂); перевод (денег по почте).
 Пераказаны—пересказанный.
 Пераказванне *н.*—пересказывание.
 Пераказваць, *заць што*—пересказывать, заць; повторять, рить.
 Пераказнік *м.*—пересказчик.
 Перакананы, *кананы*—убежденный.
 Перакананыне, *кананыне н.*—убеждение.
 Пераканацца—убедиться.
 Пераканаць *каго*—убедить.
 Перакасаваць *што*—перечеркнуть.
 Перакасованы—перечеркнутый.
 Перакартаваць—перетасовать карты.
 Перакід *м.*—переброс.
 Перакіданне, *кіданне н.*—перебрасывание.
 Перакідаць, *кідваць, кінуць што, каго*—перебрасывать, -росить.
 Перакісьлены—переквашенный.
 Перакісьліць *што*—переквашить.
 Пераклад *м.*—перевод (*літ.*).
 Перакладанне *н.*—переложение.
 Перакладаць, *класыць што*—перекладывать, переложить, перекласть; переводить, перевести.
 Перакладны—переводный.
 Перакладчык *м.*—переводчик.
 Пераконаны—*см.* перакананы.
 Пераконаныне *н.*—*см.* перакананыне.
 Перакопванне, *м.*—перекапывание.
 Перакопваць, *капаць што*—перекапывать, копать.
 Перакпіць *каго*—перехитрить.
 Перакрасавацца, *ваць*—отвезсти.

Перакратаць *што*—передвигать.
 Перакручаны—перекрученный, искаженный.
 Перакручваць, *ціць што*—перекручивать, тить; искажать, зить.
 Перакрывіцца—перекоситься.
 Перакрывіць—передразнить, сделать гримасу.
 Перакрыш *м.*—лом в пояскице.
 Перакрышыць *што*—перекрошить.
 Перакрэслены—перечеркнутый на-крест.
 Перакрэсліваць, *сьліць што*—перечеркивать, -кнуць на-крест.
 Перакулены—переваленный, опрокинутый.
 Перакульвацца, *ліцца*—перекувыркнуться, -кнуться.
 Перакульваць, *ліць каго*—перекувыркивать, -кнуты.
 Перакупаць, *піць што*—перекупать, -пить.
 Перакус *м.*—кукушкин лён (раст.) МГ.
 Перакутваць, *таць што, каго*—укутывать, -тать.
 Перакуць *каго*—перековать.
 Пералаз *м.*—место в изгороди для пролезания; низкая изгородь.
 Пералазіць—перелезть.
 Пераламленне *н.*—преломление, рефракция. НТ₁.
 Пераляд *м. мн.*—перепуг.
 Пералет *м.*—1) перелёт; 2) зявеньік (*бот. Achylis l.*) НТ₁.
 Пералетаваць—провести лето.
 Пералік *м.*—пересчет.
 Пералітаваць *што*—перепаять, переплавить.
 Пералітованы—переплавленный.
 Пералічаны—пересчитанный.

- Пералічваньне *н.*—пересчитывание.
- Пералічваць, чыць *што, каго*—пересчитывать, тать.
- Пералічка *ж.*—пересчет, пересчет.
- Пералом *м.*—перелом; кризис (болезни).
- Пераломны—переломный, критический.
- Пералюдзеньне *н.*—перенаселение. НТ₂.
- Пералюднены—перенаселенный.
- Пералякаць *каго*—перепугать.
- Перамагальнік *м.*—1) победитель; 2) соперник. НТ₂.
- Перамагальны—победный, доносный.
- Перамаганьне *н.*—преодоление, пересиливание; соперничество. НТ₂.
- Перамагань, гчы *каго*—преодолевать, леть; пересиливать, победить.
- Перамаўленьне *н.*—переговаривание; перефразирование. НТ₂.
- Перамаўляцца, мовіцца *з кім*—переговариваться, ворить.
- Перамаўляць, мовіць *каго*—переговаривать, ворить.
- Перамежак *м.*—промежуток.
- Перамежны—промежуточный.
- Перамеркаваць—передумать, перерешить.
- Перамерці—перемежить.
- Перамовы *ж. мн.*—переговоры.
- Перамога *ж.*—победа, одоление.
- Пераможнік *м.*—победитель.
- Пераможны—см. перамагальны.
- Перамудраваць—перемудрить.
- Перамяшчальны—переместительный. НТ₁.
- Перамяшчаць, мясьціць *каго, што*—перемещать, местить.
- Перапічвальнік *м.*—пародист. НТ₂.
- Перапічвальны—пародический. НТ₂.
- Перапічваньне *н.*—переворачивание наизнанку; пародирование. НТ₂.
- Перапічанаць *што*—перевернуть наизнанку, перелицовывать.
- Перапічаны—перевернутый наизнанку.
- Перапічоўка *ж.*—перелицовка.
- Перанос *м.*—перенесение, перенос, переноска.
- Пераноснік *м.*—транспортёр. НТ₁.
- Пераносны—переносный, метафорический.
- Пераносня *ж.*—метафора. НТ₂.
- Пераноссе *н.*—переносье.
- Пераношваньне *н.*—перенасивание.
- Пераношваць, насіць—перенасивать, носить.
- Перапяцьце *н.*—восприятие (?). НТ₂.
- Перападацца—перепадать; 1) истощаться, истомиться, изнемогать; 2) случаться.
- Перапалохацца—перепугаться.
- Перапачываць, чыць—отдыхать, переотдохнуть.
- Перапеча, чка *ж.*—лепешка.
- Перапечкі *ж. мн.*—мальва северная (раст.). МГ.
- Перапіс *м.*—перепись.
- Перапісваньне *н.*—переписывание.
- Перапісваць, пісаць *што*—переписывать, сать.
- Пераплаўе *н.*—праздник Преполовения.
- Пераплот *м.*—забор; тын.
- Пераплутаны—перепутанный.

- Пераплутваць, таць *што*—перепутывать, тать.
- Перапой *м.*—обряд при венчании: поездки жениха для угощения в дом тестя на второй день свадьбы.
- Пераправа *ж.*—переправа, переезд.
- Перапраганьне *н.*—перепряжка.
- Перапрагань, прагчы *каго*—перепрягать, прячь.
- Перапражаны, прэжаны—перепряженный.
- Перапраўляць, праўіць *што, каго*—переправлять, вить.
- Перапрашваньне, шльньне *н.*—извинение.
- Перапрашваць, прасіць—извиняться, ниться.
- Перапродаж *м.*—перепродажа.
- Перапасаваць, суваць—перепортить.
- Перапуці *ж. мн.*—см. пярэпуці.
- Перапужаць *каго*—перепугать.
- Перапуск *м.*—пропуск.
- Перапускаць, сыць *што, каго*—пропускать, стить.
- Перапывак *м.*—перерыв; антракт; пауза. НТ₂.
- Перапэчкаць *што*—перепачкать.
- Перапялясы—полосатый.
- Перапячы *што*—перепечь.
- Перапрабляць, рабіць *што*—перерабатывать, лать.
- Перапахаваньне *н.*—пересчитывание.
- Перапахоўваць, хаваць *што*—пересчитывать, тать.
- Пераробка *ж.*—переделка.
- Перароблены—переделанный.
- Пераруціла *дзс. безас.*—перехотелось.
- Перарэз *н.*—перерез, разрез.
- Перарэзваць, рэзаць *што, каго*—перерезывать, зать; разрезать, зать.
- Перасаджваньне *н.*—пересаживание, пересадка.
- Перасаджвацца, дзіцца—пересаживаться, сесьць.
- Перасаджваць, дзіць *што*—пересаживать, дить.
- Перасек *м.*—сечение, пересечение.
- Перасілены—преодоленный.
- Перасільваць, сіліць *каго*—преодолевать, леть.
- Пераскок *м.*—прыжок чрез что-л.
- Пераскокваньне *н.*—перескакивание, перепрыгивание.
- Пераскокваць, кочыць—перескакивать, скочить; перепрыгивать, перепрыгнуть.
- Перасланы—1) перестланный; 2) пересланный.
- Перасланьне *н.*—перестиланье.
- Пераслаць *што*—1) переставить, 2) переслать.
- Перазмажаны—пережаренный.
- Перазмажваць, жыць *што*—пережаривать, рить.
- Перасморгваць, гаць *што*—перетирать, реть.
- Пераспаньне *н.*—долгий сон, просыпание.
- Пераспаць—проспать; переночевать.
- Перасол *м.*—пересол.
- Перастанова *ж.*—метабола. НТ₂.
- Перастаноўка, стаўка *ж.*—перестановка.
- Перастаўляць, ставіць *што*—переставлять, вить; передвигать, двинуць.
- Пераступны—високоосный (год).
- Перасуваньне *н.*—передвижение.
- Перасувацца, сунуцца—передвигаться, винуцца.
- Перасуваць, сунуць *каго, што*—передвигать, винуць.
- Перасуканы—пересученный.

Перасукаць *што*—пересушить.
 Перасуціцца—пресытаться.
 Перасыць *ж.*—пресыщение.
 Перасычаны—пресыщенный.
 Перасьвяткаваць—провести праздник.
 Перасьледаваньне *н.*—преследование.
 Перасьледаваць *каго*—преследовать.
 Перасыпец—перезреть.
 Перасыплены, -сыпаны—перезрелый.
 Перасыпельвацца, -сыпеліцца—перезреть, зреть.
 Перасыперагаць, *гчы каго*—предостерегать, речь.
 Перасягнуць *што*—перейти. (*Перасягнулі далёка ўжо рубяжы палавецкія.* Ян. К. Песьня аб п. Іг.)
 Перасякаць, -сичы *што*—пересекать, сечь.
 Перасялены *н.*—переселение. НТ.
 Перасяляць, -ліць *каго*—переселять, -лить.
 Ператвараць, -рыць *што*—преобразовывать, звать.
 Ператварэньне *н.*—преобразование. НТ.
 Ператлумачаны—перетолкованный.
 Ператлумачваньне *н.*—перетолковывание.
 Ператлумачваць, -чыць *што*—перетолковывать, ковать.
 Ператлумачэньне *н.*—перетолкование.
 Ператрыманы—передержанный.
 Ператрыманы *н.*—передержка.
 Ператрымліваць, -маць *што*—передерживать, жать.
 Пераўтвараць, -рыць *што*—преобразовывать, звать; видоизменять, -яць.

Пераўтварэньне *н.*—преобразование, видоизменение.
 Пераўтвараны—преобразованный.
 Перафарбаваньне *н.*—перекрашивание.
 Перафарбаваць *што*—перекрасить.
 Перафарбованы, -баваны—перекрашенный.
 Перахаджалы—перехожий, переходящий.
 Перахаджаць—перехаживать с одного места на другое.
 Перахадзіць, перайсьці—переходить, перейти через что л.
 Перахлываць, -піць *што*—перехватывать, -тить.
 Перахіл *м.*—перегиб. НТ.
 Перахіляцца, -ляцца—перегибаться, гнуться.
 Пераход *м.*—проход, переход.
 Пераходзіны *ж. мн.*—перехождение, переезд в другой дом.
 Пераходлінасць *ж.*—отходчивость.
 Пераходлівы—отходчивый.
 Пераходны—переходный, переходящий.
 Перахруснуць—переломиться.
 Перац *м.*—перец.
 Перацёрці—*см.* пераціраць.
 Перацінаць, -іць *што*—перерубать, -бить.
 Пераціраць, перацёрці *што*—перетирать, перетереть.
 Перацяг *м.*—перетягивание; перевал. НТ.
 Перацягаць, -гнуць *што, каго*—перетягивать, тянуть.
 Перацяты—перерубленный.
 Перацпацца—перенести бодензнь.
 Перашарпаны—разодранный, разорванный.
 Перашарпнуць *што*—перервать, перервать; перерезать.

Перашвыраць, -руць *што*—перешвырять, -руть.
 Перашкаджаць, -кодіць—препятствовать, вредить.
 Перашкада *ж.*—препятствие, помеха, вред.
 Перашмульганы—перетертый.
 Перашмульгаць *што*—перетереть.
 Перашнураўваць, -раваць *што*—пройти сквозь (*Перашнураваў туды-сюды разоў піль сэнцы.* Ц. Гарт, С. Ц. 73 ст.)
 Перашугаць *што*—раскидать, расточить.
 Перашуканы—перисканный, перешаренный.
 Перашуканьне *н.*—перискывание.
 Перашукваць, -каць *што*—перискывать, -кать.
 Пераядзіць, -перасьці—проедать, -есть.
 Первястковасць *ж.*—первичность, примитивность, элементарность. НТ.
 Первястковы—первичный, примитивный, элементарный. НТ.
 Пярка *н.*—перышко.
 Пяркаваты—перыстый (*Пяркаваты ліст.* НТ.)
 Пярлы *м. мн.*—перлы, жемчуг.
 Пярнік *м.*—пряник.
 Пярніканы—пряничный.
 Пярніца *ж.*—перечница.
 Пярнічак *м.*—пряничек.
 Пярнічнік *м.*—пряничник.
 Пярсьцень *н.*—перстень.
 Пярцем *прс.*—досадно, горько.
 Пярцу даць—*см.* дыхту даць.
 Пярці—переть, тащить.
 Пярціся—тащиться, всходить, взлезать.
 Пярчык *м.*—копытень (*бот. Apatit vitrorum L.*) Сержп.
 Пярш *прс.*—сперва, прежде.

Пяршагодні—однолетний.
 Пяршапачатковы—первоначальный. НТ.
 Пяршатвор *м.*—*см.* першаўзор.
 Пяршатворны—первозданный. НТ.
 Пяршаўзор *м.*—оригинал, протип. НТ.
 Пяршаўзорны—оригинальный. НТ.
 Пяршы—первый.
 Пяс *м.*—пес, собака.
 Песак *м.*—песец, кролик.
 Пескавік *м.*—песчаник (камень). НТ.
 Пеставаць—избалованный.
 Пеставаць *каго*—нянчыць, баловать.
 Песьяк *м.*—старый гриб.
 Песьня *ж.*—песня.
 Песьці—песный, собачий.
 Песьціць *каго*—нежить, баловать.
 Петавацца—биться, выбиваться из сил.
 Петаваць, -таць *каго*—бить, колотить.
 Пехатом, -тою—пешком.
 Печанцы *м. мн.*—печень. Сержп.
 Печая *ж.*—изжога.
 Печыва *н.*—печенье, варено.
 Пеша, -шы, -шкі—пешком.
 Пешня *ж.*—большое долото с длинной рукояткой (лом).
 Пешчаньне—избалованный.
 ПІ—2 л. ед. ч. пов. накл. от піць.
 Піва *н.*—пиво.
 Піварарня *ж.*—пивоваренный завод. НТ.
 Півоія *ж.*—пион (*бот. Paeonia L.*), НТ.
 Піка *ж.*—1) пика, копье; 2) лицо.
 Пікаць—торкать, совать в лицо; говорить дерзости.
 Пікнуць *каго*—дать пинок.
 Пілаваты—пильчатый. НТ.

Плаваньне *н.*—пиление.
 Плаваць *што*—пилить, распиливать.
 Плавіны *ж. мн.*, *ныне н. зб.*—древесные опилки.
 Плачка *ж.*—уменьш. от *плаа*.
 Плап *м. ўл.*—Филипп.
 Плапаўка, кі *ж.*—рождественский пост.
 Плаць *што*—1) пилить, распиливать; 2) *каго*—наговаривать, упрекать.
 Плака *ж.*—пилочка.
 Плакі—мягкий, удобный для пиленья.
 Плаўка *ж.*—пила.
 Пільна 1) очень, настойчиво; 2) усердно, старательно.
 Пільнаваньне *н.*—стережение.
 Пільнавацца—стеречься; дому—оставаться дома.
 Пільнаваць *што, каго*—стеречь, беречь.
 Пільнасць *ж.*—прилежание, старание, бдительность.
 Пільнейшы *прм. в. ст.*—прилежнейший.
 Пільны—прилежный, старательный, бдительный, тщательный.
 Пільня *ж.*—лесопильный завод.
 Пільсьцёвы—войлочный.
 Пільсьць *ж.*—войлок, ворс.
 Пільчак *м.*—*см.* пінжак.
 Пінда *ж.*—гордячка.
 Піндырыца—форсить, пышно одеваться.
 Піндырыць *каго*—пышно одевать.
 Пінжак *м.*—пинжак.
 Піншнік *м.*—куритель табаку.
 Пінка *ж.*—курительная трубка.
 Пірог *м.*—пирог; калач.
 Пірожнік *м.*—пирожник; калачник.
 Пірожніца *ж.*—пирожница; калачница.

Пісаніна *ж.*—бумагамаранье, пачкотня.
 Пісаньне *н.*—писание, письмо.
 Пісар *м.*—писарь.
 Пісарчук *м.*—уменьш. от *пісар*.
 Пісклянак *м.*—пескля, лята *н.*—ципленок.
 Пісклявы—пискливый.
 Пісклячы—циплячий.
 Піскуж *м.*—пескарь.
 Пісоўны—письменный.
 Пістон *м.*—пистон, капсуль.
 Пісуга *ж.*—1) царापина на письме; 2) вообще царापина.
 Пісудька *ж.*—записка, сочка.
 Пісук *м.*—шрам, рубец.
 Пісьменна—грамотно.
 Пісьменнасць *ж.*—грамотность.
 Пісьменны—грамотный.
 Пісьменства *н.*—письменность, словесность, литература.
 Пісьменьнік *м.*—писатель.
 Пісьменьніца *ж.*—писательница.
 Пісьмовы—письменный.
 Пітво *н.*—питьё.
 Пітнік, нічок *м.*—кувшин для воды (Ц. Гарт. СЦ. 59 ст.).
 Пітуха *ж.*—пьющая.
 Піх *м.*—толчок.
 Піхам *прс.*—1) насильно; 2) битком.
 Піхаць, хнуць *каго*—толкать, толкнуть.
 Піцца *н.*—питьё.
 Пішчаць—пищать, хрипеть.
 Пішчык *м.*—свисток; клавиш.
 Пішчыкі *м. мн.*—хрипенье в горле.
 Плажам, жма—пластом.
 Плаз *м.*—плоскость.
 Плазам, зма—*см.* плажам, жма.
 Плак *м.*—плач.
 Плакацца—плакаться.
 Плаклявы—плаксивый.
 Плаксун *м.*—кеуныя, кеуха *ж.*—плакса.

Пласт *м.*—пласт, слой.
 Пластаваньне *н.*—наслоенное.
 Пластаванца—наслаиваться.
 Пластаватасць *ж.*—слоистость. НТ^а.
 Пластаваты—слоистый.
 Пластазнаўства *н.*—петрография. НТ^а.
 Пластам—в растяжку.
 Пластануць *каго*—ударить ч.-н. длинным.
 Пластаць *каго*—бить ч.-н. длинным.
 Пласток *м.*—пластинка. НТ^а.
 Пласцьцень *м.*—пласт.
 Плата *ж.*—плата, платёж.
 Платна *прс.*—за плату.
 Платны—1) платный; 2) верный в платеже.
 Плаха *ж.*—часть сохи, плоское полено, плаха.
 Плацёнка *ж.*—пестрядь.
 Плацёнкавы—пестрядинный.
 Плаціць *што*—платить, оплачивать.
 Плацце *н.*—1) платье; 2) бельё.
 Плачма *прс.*—со слезами.
 Плашка *ж.*—плоское бревно.
 Плевачка *ж.*—тонкая плёнка.
 Плены *м. мн.*—плевелы.
 Пляменісты—плодовый; племенной.
 Пляменьнік *м.*—производитель.
 Пляменьніца *ж.*—плодовитая женщина.
 Плямя *н.*—племя.
 Пянка *ж.*—1) тонкая чешуйка на металле; 2) пенка.
 Плёс *м.*—1) заводь, 2) хвост у большой рыбы.
 Плёскаць—плескаться; у далоні—аплодировать.
 Плесць *ж.*—волны. МГ.
 Плесціць *што*—плесть; клеветать.
 Плётка *ж.*—плеть, плётка.
 Плёткі *ж. мн.*—сплетни.

Плеўка *ж.*—плёнка.
 Плех—*см.* плеш.
 Плещына *ж.*—плетенка.
 Плеш *м.*—плеш, лысина.
 Плешка, шачка *ж.*—шляпка у гвоздя.
 Плёшка *ж.*—баловница.
 Плешчыца—плющиться.
 Плісца, ска *ж.*—трясогузка (Vidutes).
 Пліснуць—пролить, брызнуть.
 Плісь *выкл.*—брызг.
 Плішчыца—втискаться.
 Плішчыць—втискать, вдавливать.
 Плод *м.*—1) плод; 2) племя.
 Пладаваньне *н.*—плодоношение. НТ^а.
 Пладаваць—носить плоды.
 Плады—плодовый. НТ^а.
 Пладазавязь *ж.*—завязь (бот.). НТ^а.
 Пладазісьцік *м.*—плодолистик. НТ^а.
 Плодні—плодовито.
 Плоднасць *ж.*—плодовитость, плодородие.
 Плодны—плодовый, плодородный.
 Плойма *ж.*—уйма, множество.
 Пломь *м.*—пламень.
 Плюскані *ж. мн.*—посконь.
 Плот *м.*—изгородь.
 Плотка *ж.*—плотва (рыба *Lutjanus*).
 Плошча *ж.*—площадь.
 Плуцаньне *н.*—путанье.
 Плуцаньне *н.*—блуждание.
 Плуцаць—путаться, блуждать.
 Плявунец *м.*—пузырчатка (бот. *Utricularia* L.). НТ^а.
 Плявуны—водоплавающие (Natafores). ЗТ.
 Плявучы—плавучий.
 Плявнясьць *ж.*—текучесть.
 Плявны—текучий.
 Плявнь *ж.*—течение.
 Плявці—течь, плыть.

Плыт м.—плот, паром.
 Плытанка ж.—самосушка (рыба).
 Плытаць—1) пластать; 2) сплочивать.
 Плытнік м.—плотовщик.
 Плыўна,-ны—плавно,-ный.
 Плыўнасьць ж.—плавность.
 Плюваньне н.—см. пляваньне.
 Плюваны—плевый, достойный оплевания.
 Плюваць—см. пливачь.
 Плюгава—мерзко, скверно.
 Плюгавец м.—сквернавец, пакостник.
 Плюгавіць што—осквернить, портить.
 Плюгавы—мерзкий, скверный.
 Плюгаўка ж.—1) сквернявка; 2) поганка (гриб).
 Плюгаўства н.—дринь, мерзость.
 Плюгаўчык м.—мерзавчик.
 Плюндра ж.—замарашка.
 Плюндыць што—марать (подол).
 Плюска ж.—хлоп.
 Плюска ж.—шеслуха, плева семян.
 Плюсканьне н.—1) моргание глазами; 2) плескание.
 Плюскат м.—плеск.
 Плюскаць—1) моргать, хлопнуть глазами; 2) плескаться.
 Плюснуць—1) ударить ладонью; 2) плеснуть, пролить, бултыхнуть.
 Плюсь выкл.—1) морг; 2) бултых!
 Плюсьнік м.—лишай древесный (Lichen palustris).
 Плюха ж.—оплеуха.
 Плюхнуць—оплеушить.
 Плюхнець—булькотать (Вада пад коламі плюхнеца. Я. Кол. НЗ, XXIII).
 Плюшч м.—водяной пузырь на теле.

Плюшчык м.—уменьш. от плюшч.
 Плюшчэй м.—ежеголовка (бот. Sphacelium L.) НТэ.
 Плюшчэць—течь, ливнем лить.
 Пляваньне н.—плевание.
 Пляваць—плевать.
 Пляга ж.—удар розгами по пояснице.
 Пляжыць каго—ударять, сечь.
 Пляйстар м.—1) пластырь; 2) пласт.
 Пляйстраваны—спластаный.
 Пляйстравачь—пластовать.
 Пляйстры—пластовый, пластырный.
 Пляма ж.—пятно.
 Пляменьніца ж.—племянница.
 Пляменьнік м.—племянник.
 Плямісты—пятнистый.
 Пляміцца—пятнаться.
 Пляміць што, каго—пятнать.
 Плямка ж.—пятно, пятнышко.
 Плямы—запятнанный, маркий.
 Плямя н.—племя.
 Плян м.—план.
 Пляндраваць—портить, уничтожать.
 Плянэвасьць ж.—планомерность. НТэ.
 Плянэвы—планомерный. НТэ.
 Плянэтар м.—планетарий. НТэ.
 Плянэта ж.—планета. НТэ.
 Плясканьне н.—плескание ладонями (ср. воплескі).
 Пляскаты—плоский.
 Пляскаць, снуць—ударять, рить ладонями.
 Пляснуцца—удариться, треснуться.
 Плятына ж.—платина. НТэ.
 Пляткар м.—сплетник.
 Пляткарка ж.—сплетница.
 Пляха ж.—фляга.
 Пляц м.—1) площадь; 2) участок, плац.

Пляцаваць што—размеривать по участкам.
 Пляшка ж.—блинчик с маслом.
 Пляшачка ж.—бутылочка.
 Пляшачны—бутылочный.
 Пляшка ж.—бутыль, тылка.
 Пляшчыца н.—место, покрытое пнями.
 Плём прс.—в тупик.
 Плёў м. зб.—пни.
 Плуцца—напнуться, сунуться, толкнуться.
 Плуць што, каго—напнуть, сунуть, толкнуть.
 Побач каго—рядом, возле.
 Побыт м.—быт, способ жизни.
 Поварат м.—поворот в сторону с дороги.
 Поваратны—ведущий в сторону.
 Поверх каго—над, выше.
 Поверху прс.—на поверхности.
 Повесць ж.—повесть, роман. НТэ.
 Погаласка ж.—см. пагалоска.
 Погань ж.—пакость, мерзость.
 Погляд м.—см. пагляд.
 Пограб м.—погреб.
 Подаўка прс.—тесновато.
 Подаўна прс.—давно.
 Подалека прс.—далеконько.
 Подаль прс.—поодаль.
 Подклад м.—йцо, оставляемое в курином гнезде.
 Подкур м.—см. адзёр 1.
 Подлаз м.—подлипадо.
 Подле, луг прыём з род.—по, согласно (чему).
 Подлетак м.—подросток.
 Подпіс м.—подпись.
 Подслух м.—подслушивание. Я. Кол. НЗ, XXI.
 Подступ м.—коварство, хитрость.
 Подсьвінак м.—кабанчик.
 Подсьціла м.—подстилка.
 Подых м.—дыхание, дуновение.
 Пожар м.—пожар, пожарище.

Пожни ж.—луг.
 Пожыў м.—пища, питание. НТэ.
 Позва ж.—повестка в суд.
 Позна прс.—поздно.
 Позны—поздний.
 Пойма ж.—заливной луг.
 Пойла н.—повло.
 Поіць каго—пойть.
 Пок выкл.—лоп!
 Покае дзс. белгс.—трескается.
 Покала аг.—прожора.
 Покат м.—повалка; откос.
 Покатам прс.—вповалку.
 Покатны—раскатиный. (Покатны сьмех. Ц. Гарт. СЦ. 93 ст.)
 Покаўка ж.—хлопушка.
 Покі—см. покуль.
 Покліч м.—ключ, призма.
 Покинуцца, нуць—разорваться, лопнуть.
 Покрыўка ж.—покрышка.
 Покуль—пока (ср. пакуль).
 Покуць ж.—красный угол.
 Пол м.—полати, нары в хате.
 Полаг м.—полог, занавес у кровати, балдахин.
 Полак м.—полка у ружья.
 Полацак м. ўл.—Полоцк.
 Поліва н.—полотье.
 Полік м.—лак.
 Поліўка ж.—похлебка.
 Полудзень м.—завтрак, полдник.
 Польны—волевой.
 Польскі—польский.
 Польшча ж. ўл.—Польша.
 Помаз м.—мазидка.
 Помала—маловато.
 Помач ж.—помощь.
 Помнік м.—памятник, монумент. НТэ.
 Помнікавы—монументальный. НТэ.
 Помпа ж.—насос.
 Помпа паветраная—пневматическая машина. НТэ.

Помста *ж.*—месть.
 Понутру *прс.*—по сердцу.
 Попел *м.*—пепел, зола.
 Попельны—пепельный, золотый.
 Попіс *м.*—перенісь.
 Попіхам *прс.*—пихан.
 Поплаў *м.*—луг.
 Поплеч чаго—рядом, возле.
 Попраді *ж. мн.*—посиделки.
 Попрыч *прс.*—порознь.
 Попыт *м.*—спрос.
 Порак *м.*—1) порох; 2) прах, пыль.
 Порва *ж.*—разорванье, надрыв от смеха.
 Поркацца, каць—рыться, медленно собираться куда.
 Порскаць, снуць—фыркать, кнуть.
 Порт *м.*—1) порт; 2) посконная нить; 3) запах горелого платья.
 Портавы—портняжий.
 Поруч—рука об руку, рядом.
 Порхаўка *ж.*—дождевик (*Lycopodium geminum Vatsch*). Сержп.
 Поршы *м. мн.*—парши, шелуди.
 Посілка *ж.*—дужка в ведре.
 Поскань *ж.*—посконь.
 Поскудаў *ж.*—мерзость, нечисть.
 Послух *м.*—послушание.
 Посны—постный.
 Поспал—совместно, сообща.
 Поставаць—поститься.
 Постаўка *ж.*—нижняя половина женской рубахи.
 Постаць *ж.*—1) вид, образ; 2) место жней на полосе, 3) стан.
 Пострах *м.*—*см.* настрашныне
 Поступ *м.*—прогресс. НТ.
 Посьмех *м.*—*см.* сьмех.
 Посьвіст *м.*—свист.
 Посьпех *м.*—*см.* пасьпех
 Пасьцяля *ж.*—постель.

Посьцілка *ж.*—простынька, постилка (*ср.* пасьцілака).
 Потай *прс.*—тайно.
 Потарч, тырч *прс.*—стремглав.
 Потка *прс.*—потно; *ж.*—половой орган.
 Поткі—потный, потливый.
 Потым—потом.
 Поўдзень *м.*—юг.
 Поўз *прс.*—вдоль.
 Поўзанье *н.*—ползание.
 Поўзаць—ползати.
 Поўзіна *ж.*—хворостина.
 Поўзіц—ползти.
 Поўна—полно, ровно с краями.
 Поўнае—*см.* поўня.
 Поўналік *м.*—комплект. НТ.
 Поўнасьць *ж.*—полнота.
 Поўнач *м.*—полночь, север.
 Поўная кветка—мужской цветок. НТ.
 Поўленька—полнёхонько, полненько.
 Поўненькі—полнёхонький, полненький.
 Поўнік *м.*—*см.* поўня.
 Поўніць *дзс.* *безас.*—идет к полнолунию.
 Поўны—полный.
 Поўня *ж.*—полнолуние, полная луна.
 Поўраз *м.*—веревка.
 Поўсьніца *ж.*—ворсянка (*бот.* *Viverra L.*). НТ.
 Поўсьць *ж.*—шерсть, щетина.
 Поўх *м.*—пощечина.
 Похва *ж.*—1) влагалище (*vagina*); 2) футляр; 3) кобура.
 Пэхвенны—влагалищный.
 Поцемкі *м. мн.*—темнота, потемки.
 Поцемна—темновато.
 Почапка *ж.*—*см.* пачопка.
 Почаска *ж.*—угощение.
 Почат *м.*—образец.
 Пошасны—эпидемический.
 Пошасьць *ж.*—эпидемия.

Пошастка *м.*—травяная чума (*бот.* *Elodea L.*). НТ.
 Пошукі *м. мн.*—розыски, розыскания.
 Пояс *м.*—пояс.
 Пра што—про (что); о (чем).
 Прабудаць, бавіць—проводить, вести (время).
 Прабачальнасьць *ж.*—простительность.
 Прабачальны—простительный.
 Прабачаны—прощенный.
 Прабачаць, бачыць *што, каго*—прощать, простить; извинять, пити.
 Прабачэньне *н.*—прощение, извинение.
 Прабег *м.*—пробег.
 Прабегчы—пробежать.
 Прабедаваць—привести в движение, прогоревать.
 Прабіцца—пробиться, наколоться.
 Прабой *м.*—скобка для замка.
 Прабоіна *ж.*—брезнь.
 Прабосьці *што*—прободать.
 Права *н.*—право; закон.
 Правадзіць, водзіць, вёсьці *каго*—проводить, вести; препровождать, водить.
 Правадніцтва *н.*—руководство. НТ.
 Правадыр *м.*—проводник; воздь.
 Правадычы *м.*—путеводитель. НТ.
 Праважыць, жыць *што*—провешивать, повесить.
 Праваздольнасьць *ж.*—правоспособность. НТ.
 Правазнаўства *н.*—правоведение, юриспруденция.
 Правазнаўца *м.*—правовед, юрист.
 Правазнаўчы—правоведческий.
 Правалакаць, кчы *што*—протягивать, протянуть.
 Правалачыца—пробродить.

Правалака, лочка *ж.*—проводочка.
 Правалочны—медленный.
 Правальне *н.*—провал, пропасть.
 Правальнаць—прогулять (день).
 Праванелы—протухший.
 Праванець—протухнуть.
 Праваніс *м.*—правописание, орфография.
 Праванісальны, пісны—орфографический.
 Правасьць *ж.*—правота.
 Праведкі *ж. мн.*—1) навещенье; 2) розыск.
 Праведны—справедливый.
 Правіла *н.*—правило.
 Правілова, льна—правильно.
 Правіловасьць, льнасьць *ж.*—правильность.
 Правіловы, льны—правильный.
 Правіна *ж.*—провинность, проступок.
 Правінаваціцца—провиниться.
 Правіна *ж.*—уменьш. от правіна.
 Правіна *ж.*—правая рука.
 Правічка *ж.*—действительница.
 Правіць *што*—выполнять, совершать; *гаспадарку*—вести хозяйство.
 Праводзіны *ж. мн.*—проводы.
 Праводнасьць *ж.*—проводимость.
 Праводніца *ж. ўл.*—Фоміно воскресенье.
 Праводны—1) проводимый; 2) проводящий (*Праводная вязка*. НТ.)
 Правойкаць—простонать.
 Правулак *м.*—переулок.
 Правядзеньне *н.*—проведение.
 Правялебнасьць *ж.*—преподобие.
 Правялебны—преподобный.
 Правянуць, вясці—просохнуть.

Прагадлівы—предусмотрительный.
 Прагаладаваць—проголодать.
 Прагалаіна ж.—полина среди леса.
 Прагальваць, галіць што—пробивать, -рить.
 Прагандлявацца—проторговаться.
 Прагаркавець, гарчэць—прогоркнуть.
 Прагледжаны—просмотренный.
 Прагледжваць, дзіць што, каго—просматривать, мотреть.
 Праглынуць што, каго—проглотить.
 Прагляд м.—просмотр.
 Прагнаенне н.—жажда.
 Прагнуць—томиться от жажды, иметь страсть, стремиться (к чему).
 Прагнаўляць, нявіць каго—прогневать, -вить.
 Праголены—пробритый.
 Прагульвацца, ляцца—проигрывать, -раться.
 Прагульваць, ляць што—прогуливать, гулять; проигрывать, -рять.
 Прагультаць—провести в лениости.
 Прадаваць, даць што—продавать, дать.
 Праджгаць што—прожалить; быстро пробежать.
 Прадзед м.—прадед.
 Прадзейкаць—раслушить молву.
 Прадзеньне н.—прядение.
 Прадзеўбаны—проклеванный.
 Прадзіва н.—пряжа.
 Прадзіў м.—великое чудо.
 Прадзіравіцца, дзіюравіцца—продырявиться.
 Прадзіравіць, дзіюравіць што—продырявить.
 Прадзіраўлены—продырявленный.

Прадзяўбаць што—проклевывать.
 Прадлубаны—продолбленный.
 Прадлубаць што—продолбить.
 Прадмесце н.—предместье.
 Прадмет м.—предмет.
 Прадметны—предметный, конкретный. НТ.
 Прадмова ж.—предисловие. НТ.
 Прадмуханы—продутый.
 Прадмухаць—продуть.
 Прадняваць—провести день.
 Прадоньне н.—пропасть.
 Прадонны—бездонный, глубокий.
 Прадоўжны—продолговатый (Прадоўжныя мазгі. НТ.)
 Праднакой м.—передняя, прихожая.
 Прадпрыемства н.—предприятие.
 Прадпрыемец м.—предприниматель.
 Прадростак м.—заросток, проросток (бот.). НТ.
 Прадслоўе н.—пролог. НТ.
 Прадстаўленне н.—представление.
 Прадстаўнік м.—представитель.
 Прадстаўніцтва н.—представительство.
 Прадузятасць ж.—предвзятость, тенденциозность НТ.
 Прадузяты—предвзятый, тенденциозный. НТ.
 Прадух м.—оконце в курной избе для выхода чада.
 Прадуха, душына ж.—продукшина, отдушнина.
 Прадчуваць што—предчувствовать.
 Прадчуць н.—предчувствие. НТ.
 Прадмухаць—передышать, перевести дух.
 Прадышка ж.—передышка.

Праём м.—игольное ушко.
 Праенчыцца—промучиться.
 Пражкі ж, мн.—мелочи, глупости. Сержп.
 Пражываньне н.—жительство, проживание.
 Пражыўленне н.—средства к существованию.
 Пражыць што, каго—жарить на сковороде.
 Пражыць н.—прожитие.
 Праз што—через, чрез (что).
 Празерэць—прозреть.
 Празроста—прозрачно.
 Празросты—1) пронизывающий; 2) прозрачный.
 Празух м.—остряк, умища.
 Празоканца—проболтаться.
 Празыбіць што, каго—простудить, заморозить.
 Празыбелы—замороженный.
 Прайдзі-сьвет м.—проходи-вец, пройдоха.
 Праймаць, няць што, каго—пронимать, -нять; продевать сквозь игольное ушко.
 Пракачвацца, чацца—прокатываться, таться.
 Пракачваць, чаць што—прокатывать, -тать.
 Пракислены—проквашенный.
 Пракисляць што—проквашить.
 Пракладаньне н.—прокладывание.
 Пракладаць, ласць што—прокладывать, ложить.
 Праклапаціцца—перезаботиться.
 Праклі м.—проклятие.
 Праклёнчыць—простоять на коленях.
 Пракліны—проклятый.
 Ян. К. Жал. 67 ст.
 Праклінаць, ласць каго—проклинать, -лять.
 Праклёты—проклятый.
 Праклёцьце н.—проклятие.
 Пракоп м. ўл.—Прокопий.

Пракніцца—остаться в дураках, сглупить.
 Пракручаны—проверченный.
 Пракручваць, руціць што—проверчивать, -реть.
 Пракуда аг.—проказник, -ница.
 Пракудзіць—чудить, проказничать.
 Пракудна—забавно, чудно.
 Пракуднік м.—забавник, проказник.
 Пракудніца ж.—забавница, проказница.
 Пракудны—забавный.
 Пракупчаванца—проторговаться.
 Пракурат м.—хитрец.
 Пракуратка ж.—хитрая.
 Практыка ж.—практика, опыт.
 Практыкаваньне н.—упражнение.
 Практыкаванца—упражняться.
 Практыкаваць каго—испытывать, упражнять.
 Практычны—практический.
 Прапаз, лаза м.—проныра, пройдоха.
 Прапайдчваць, дачыць што—пропатывать, мотать.
 Праласваць што—истратить на лакомства.
 Пралатравацца—промотаться.
 Пралатраваць што—промотать.
 Пралеска ж.—подснежник; перелеска (бот. *Peratina l.*). НТ.
 Пралік м.—просчет.
 Пралічваньне н.—просчитывание.
 Пралічвацца, чыцца—просчитываться, таться.
 Пралічваць, чыць што—просчитывать, -тать.
 Пралічка ж.—см. пралік.
 Прадуплены—1) очищенный от шелухи; 2) приоткрытый.

Пралугліваць, піць *што*—
1) очищать, очистить от скорлупы; 2) приоткрывать, рыть.
Пралья *ж.*—прачка.
Пральны—прачешный, стиральный.
Пральня *ж.*—прачешная.
Прамакальны—промокательный.
Прамакаць, мокнуць—промокать, кнуць.
Прамармытаць *што*—пробормотать.
Прамарнавацца—растратиться без толку, просуетиться. (*Пражыць свой век, прамарнавацца й непядомымі застатца.* Я. Кол. НЗ 1)
Прамарудзіць—промедлить.
Прамахиуца—промахнуться, ошибиться.
Прамаўляць, мовіць *што*—проговаривать, ворить.
Прамежак *м.*—промежу. ок.
Прамежнасьць *ж.*—промежность.
Прамежны—промежный, промежуточный.
Прамева *м.*—обмен.
Праменісты—лучистый, лучевидный (*ср.* *праменісты*).
Прамень *м.*—луч; раднус. НТ.
Праменьваць, міняць *што*—променивать, нить; обменивать, нять.
Праменьнік *м.*—радиант. НТ.
Праменьніца *ж.*—радиолярия. НТ.
Праменяваньне *н.*—излучение, радиация. НТ.
Праменяваць—излучаться.
Прамер *м.*—диаметр. НТ.
Прамільгнуць—промелькнуть.
Прамін *м.*—проминка.
Прамінуды—давнопрошедший.
Прамінуць—миновать.
Прамова *ж.*—речь, проповедь.

Прамовіцца—проговориться.
Прамовіць—*см.* *прамаўляць*.
Прамоклы—промокий.
Прамоўка *ж.*—обмолвка.
Прамоўна *м.*—оратор, ритор. НТ.
Прамоўваць, маўчаць—про-малчивать, молчать; умалчивать, умолчать.
Прамоўка *ж.*—умолчание.
Прамультваць, ліць—стирать, стереть до ссадины.
Прамываны—промытый, чистый.
Прамываць, мыць *што*—промыывать, мыть.
Прамысловасьць *ж.*—промышленность.
Прамысловец *м.*—промышленник.
Прамыслы—промышленный.
Прамыцьце *н.*—промывание.
Прамякаць, мякнучь—промокать, кнуць.
Прамяклы—промокий.
Прамяністы—лучистый (*ср.* *праменісты*).
Прамярзаць, мерзць—промерзать, мерзнуть.
Праназаваты—произительный. Ц. Гар. С. Ц. 8 ст.
Пранасіць, несць *што, каго*—проносить, пронести.
Пранік *м.*—валёк для белья.
Пранікліваць *ж.*—проницательность.
Праніклівы—проницательный.
Праношваньне *н.*—прокашивание.
Праношваць—прокашивать.
Пранцаваты—больной сифилисом.
Пранцуз *м.*—француз.
Пранцук *м.*—сифилитик.
Пранцы *м. м.*—сифилис, французская болезнь.
Прападаньне *н.*—гибель, исчезание.

Прападаць, васьці—1) погибать, бнуць; исчезать, знуць; 2) пропадать от страсти. (*Прападае за дзючынак. Прапаў над грашма*).
Прапазыця *ж.*—предложение.
Прапалены—прожженный.
Прапальваньне *н.*—прожигание, проталивание.
Прапальваць, паліць *што*—прожигать, жечь, проталивать, топить.
Прапалы—пропаций.
Прапанаваць *што*—предлагать.
Прапанова *ж.*—*см.* *прапазыця*.
Прапанованы—предложенный.
Прапарыцца—пробиться, прорваться.
Праперты—просукуты.
Прапріся—протиснуться.
Праперіць *што, каго*—просукуть, протиснуть.
Прапільнаваць *што*—проглядеть, простеречь.
Прапастак *м.*—флэд. НТ.
Праплінуца—пролиться через край.
Праплінуць *што*—пролить через край.
Праплішчыцца—протиснуться. (*Дзея пралішчыцца думае у кату.* Яс. Пад р. н. 83 ст.).
Прапутаць—пробродить.
Прапляваць—проплывать.
Праной *м.*—пьянство.
Пранойна *м.*—горький пьяница.
Пранускальнасьць *ж.*—проницаемость. НТ.
Пранускальны—проницаемый, пропускаемый.
Пранускаць, пушчаць, пушыць *што, каго*—пропускать, стить.
Пранытаны—доисканный, разведанный чрез расспросы.

Правмтваньне *н.*—разведывание, расспросы.
Правмтвацца, тацца—1) расспрашивать, росить; 2) быть расспрашиваемым.
Правмтваць, таць *што*—разведывать, дать.
Парахаваць *што*—просчитывать, пересчитать.
Паракаваньне *н.*—предвещание.
Паракаваць *што*—предвещать.
Паракальнік *м.*—прорицатель, оракул. НТ.
Параканьне *н.*—прорицание.
Парастаньне *н.*—проростание (*насьнян*). НТ.
Парок *м.*—пророк.
Парослы—проросший.
Пароцкі—пророческий.
Пароцтва *н.*—пророчество.
Парошчваньне *н.*—проращивание. НТ.
Парошчваць, расьціць *што*—проращивать, растить.
Паруха *ж.*—провал, погрешность.
Парухиуца—провалиться.
Парэз *м.*—прорез, прорезь; профиль. НТ.
Парэзваць, рэзаць *што*—прорезывать, зать.
Прас *м.*—утюг.
Прасаваньне *н.*—утожение.
Прасавацца—быть утоженным.
Прасаваць *што*—утожить, гладить утюгом.
Прасакатаць—прощebetать.
Прасальваць, саліць *што*—засаливать, лить.
Праседжваньне *н.*—просиживание.
Праседжваць, дзець—просиживать, деть.
Прасек *м.*—проруб.
Праселіна *ж.*—трещина.

Праселы — треснувший.
 Прасест *м.* — зев при тканье.
 Сержп.
 Праскробаны — процарапанный.
 Праскробваць, рабаць *што* — процарапывать, пать.
 Праскура *ж.* — просфира.
 Праскуркі *ж. м.* — мальва северная (раст.) МГ.
 Праскурня *ж.* — просвирня.
 Прасла *ж.* — часть збора.
 Праслуханы — прослушанный.
 Праслухаванье *м.* — прослушивание.
 Праслухнаць, хаць — 1) прослушивать, шать; 2) недослышать.
 Прасмалены — прожженный.
 Прасмалваць, ліць *што* — прожигать, жечь.
 Прасморгаць *што* — протереть.
 Прасморгнуты — протертый.
 Прасмуродзіць *што* — зочадить.
 Праснок *м.* — блин (пресный).
 Праснуха *ж.* — пресная лепешка.
 Прастагнаць — простанать.
 Прастаглоўе *н.* — вульгаризм. НТ.
 Прастастаў *м.* — вертикаль.
 Прастата *ж.* — прямота, простодушие.
 Прастачі — прастачий, мужичий, вульгарный. НТ.
 Прастача — выпрямляться, растягиваться.
 Прастаць *што, каго* — выпрямлять, растягивать, пластать.
 Прастачка *ж.* — простолоудинка.
 Прастачына *м.* — прастак.
 Прастора *ж.* — 1) простор; 2) пространство. НТ.
 Прасторавы — пространственный. НТ.
 Прасторны — пространный.
 Прастота *ж. зб.* — простолоудье.
 Прастрэа *м.* — цефалантера (*бот. Cephalanthera Bick.*), НТ.

Прастуда *ж.* — 1) простуда; 2) охлаждение.
 Прастуджаны — простуженный, охлажденный.
 Прастудзіцца — 1) простудиться; 2) быть охлажденным.
 Прастудзіць *каго, што* — охладить, простудить.
 Прастукаць — простучать.
 Праступенняванье *н.* — возвышение в степень (*мат.*) НТ.
 Праступеннявоць — возвысить в степень. НТ.
 Прастуха *ж.* — сизуха.
 Прастываць, прастыць — простывать, простыть.
 Прастача *ж.* — простота. Я. Кол. НЗ-XXVI.
 Прасьверлены — просверленный.
 Прасьвердліваць, даць *што* — просверливать, лить.
 Прасьлепны — ослепший.
 Прасьлізвацца, знуцца — проскользнуть, знуть.
 Прасьліна, сьліна *ж.* — прялка.
 Прасьцень *ж.* — прямая дорога.
 Прасьценак *м.* — 1) простенок; 2) дорога между пахотными полями.
 Прасьцрадла *н.* — простыня.
 Прасядаць, сесьці *н.* — проваливаться, литься; оседать, осесть.
 Прасякаць, сякнуць — насыщаться, насытиться влагой.
 Прасянік *м.* — бор (*бот. Milium L.*), НТ.
 Прасянішча *н.* — поле, где было посеено просо.
 Праталены — протаявший.
 Праталіна *ж.* — проталина.
 Пратальваць, ліць — разогреться, ретсь на солнце.
 Пратаньваць, ніць — продешевлять, вить.
 Пратаньчыць *што* — протанцевать.

Пратачвацца, чыцца — протекать, протечь сквозь что; вылиться.
 Пратнуць — просечь насквозь.
 Пратока *ж.* — проток, пролив. НТ.
 Пратоўніца — протиснуться через толпу.
 Пратрупехлы — прогивавший.
 Пратрупухнуць — прогнуть насквозь.
 Пратрусіцца — просыпаться (о муке).
 Пратрусіць *што* — просыпать.
 Пратрыманьне — продержанный.
 Пратрыманьне — продержаться.
 Пратрыманьне *што, каго* — продержать.
 Пратруць *каго* — выгнать.
 Пратыкаваць *што* — проштукатурить.
 Пратэса *ж.* — хоругвь.
 Праўда *ж.* — правда, истина.
 Праўдападобна — вероятно.
 Праўдападобнасьць *ж.* — вероятность, твосьць. НТ.
 Праўдападобны — вероятный. НТ.
 Праўдзіва — 1) истинно; 2) сарвадливо.
 Праўдзівасьць *ж.* — истинность, неложность.
 Праўдзівы — истинный, неложный.
 Праўдзіцца — сбываться.
 Праўдзіць — 1) исполнять (слово); 2) оправдывать.
 Праўнік *м.* — юрист.
 Праўны — правовой, юридический.
 Прах *м.* — прах, пыль.
 Прахадзіць, праходзіць, прайсьці — проходить, пройти.
 Праханьне — очнуться, спохватиться.
 Прахарчаваньне — издержаться на харчи.

Прахварэць — прохворать, проболеть.
 Прахвост *м.* — мошенник.
 Праход *м.* — проход; прохождение.
 Прахон *м.* — проход, свободный доступ.
 Прахона — рыхло, неплотно.
 Прахоны — рыхлый, неплотный.
 Прахонваць, хапіць *што* — прохватывать, тить.
 Праца *ж.* — труд, работа.
 Працаваць — трудиться, работать.
 Працавіта — трудолюбиво.
 Працавітасьць *ж.* — трудолюбие, деловитость.
 Працавіты — трудолюбивый, деловитый, работающий.
 Працаздольнасьць *ж.* — трудоспособность.
 Праздольны — трудоспособный.
 Працаўнік *м.* — труженик, работник.
 Працаплены — протопленный.
 Працаплаванье *н.* — проталинке.
 Працаплаваць, іспліць *што* — проталивать, топить.
 Працерабіць — см. працярэбіваць.
 Працёўна — неавистно.
 Працмыгнуць — прошмыгнуть.
 Працоўны — трудовой, рабочий.
 Праць — стирать (белье).
 Працьверзіцца — отрезвиться.
 Працьвілы — заплесневелый.
 Працьвісьці — заплесневеть.
 Працьвічаны — наказанный розгами.
 Працьвічваць, вічыць *каго* — наказывать, зать розгами.
 Працэсія *ж.* — процессия, крестный ход.
 Працг *м.* — продолжение, протяжение.
 Працягнуцца, гнуцца — простирается, ретсь.

Працягласць ж.—продолжительность. НТ₁.
 Працягла—продолжительный, длительный. НТ₁.
 Працяглынасць ж.—протяженность. НТ₁.
 Працяжальны—протяженный. НТ₁.
 Працяжнасць ж.—простирање. НТ₂.
 Працжнік м.—тире (грам.).
 Працяршымь што—1) просеять; 2) просыпать.
 Працярэбляць, церабіць што—прочищать вырубкою; прокладывать, проложить дорогу (через лес, кустарники и т. п.).
 Працць што—просечь, про рубить.
 Прачакацца—прождать, про скучать в ожидании.
 Прачакаць каго—прождать.
 Прачасавань—пробыть в ожидании.
 Прачосваць, часаць—зачёсывать, зачесать; затёсывать, затесать.
 Прачуцца—проснуться, очнуться.
 Прачуваць, чуць—прослышать, предчувствовать.
 Прачула—прочувственно.
 Прачулены—приведенный в чувство.
 Прачульвань, чуліцца—приходить, прийти в чувство.
 Прачульвань, чуліць каго—приводить, привести в чувство.
 Прачутка ж.—молва.
 Прачуты—прослышанный.
 Прачуханка ж.—проборка.
 Прачуханьне н.—отрезвление.
 Прачуханьне, чуханьне—протрезвляться, витьсь.
 Прачухаць каго—отрезвить.
 Прачыкаць што—прорезать.

Прачытаны—прочитанный.
 Прачытваць, таць што—прочитывать, честь.
 Прашлындаць—пробродить.
 Прашмулены—натертый до ссадины.
 Прашмуліць што—натереть до ссадины.
 Прашнегавань—выведать, шпионить.
 Прашпёгавань што—проколоть в разных местах.
 Прашчэрбіць—иззубрить, зазубрить.
 Прашчэрблены—иззубренный.
 Прашчыкнуць—прощипнуть.
 Прашыкацца—растражижаться.
 Прашыкаць што—растерять.
 Прашва ж.—событие, происшествие. НТ₂.
 Прашвань, есьні што—просеять, есть.
 Прашжджакць, ехань—просеять, ехать.
 Прашлечць—прогоркнуть.
 Прашпыцца дзе, безас.—стать светлее.
 Праба ж.—см. спроба.
 Пробель м.—пробел. НТ₂.
 Провад м.—провод; панихида.
 Продаж м.—продажа.
 Продак м.—предок.
 Прозьвішча н.—прозвище, фамилия.
 Пройда аг.—пройдоха.
 Пройма ж.—сквозняк; уйма.
 Промеж чаго—между.
 Прорва ж.—пучина, бездна.
 Просва ж.—болт у оконнице.
 Прослух, слых м.—молва.
 Проспа ж.—просып, пание.
 Проста—прямо, просто.
 Простаналосы—с открытой головой.
 Простадушна—прямодушно, наивно.

Простадушнасць ж.—прямодушие, наивность. НТ₂.
 Простадушны—прямодушный, наивный. НТ₂.
 Простакутнік м.—прямоугольник. НТ₁.
 Простакутны—прямоугольный.
 Простакутная (лінія)—перпендикуляр. НТ₁.
 Простакутны—вертикальный, перпендикулярный.
 Просты—1) прямой; 2) простой.
 Проси ж. ўд.—Евфросиния.
 Процент м.—процент.
 Праця ж.—полюнья.
 Прой—1) напротив, визави; 2) вопреки (ср. супраць).
 Пройзвычайнае зданьне—парадокс. НТ₂.
 Пройзвычайнасць ж.—парадоксальность.
 Пройзвычайны—необычайный, парадоксальный.
 Пройдзгласьць, жнасьць ж.—противоположность.
 Пройдзглы, жны—противоположный. НТ₂.
 Проймоўка ж.—возражение.
 Проймоўца м.—оппонент. НТ₂.
 Пройпапажэньне н.—противоположение, антитеза. НТ₁.
 Пройпростакутная—гипотенуза. НТ₁.
 Пройстаянне н.—противостояние (Пройстаянне месца з сонцам. НТ₂).
 Пройць—прочь.
 Прэша—просим, прошу (ср. польск. просзе).
 Прэшча ж.—чудотворное место (колодезь с святой водой); паломничество к этому месту.
 Пруга—крепко, туго.
 Пругасць ж.—крепость, тугость, упругость.
 Пругі—крепкий, тугой.

Прудзіцца—1) очищать себя от паразитов; 2) напряжиться.
 Прудзіць адзёжу—выпаривать из платья паразитов.
 Прудка—прытко, быстро, крепко, упруго.
 Прудкасць ж.—быстрота, крепкость, упругость.
 Прудкі—быстрый, крепкий, упругий.
 Прусы м. мн. ўд.—Пруссия. Я. Кол. НЗ VI.
 Пруток м.—1) прутик; 2) вязальная спица.
 Прухлы—истлевший.
 Прухнець—истлевать.
 Прухнуць—гниль.
 Прухневіць што—гниль, доводить до гнилости.
 Прухнявы—сгнивший, дряблый.
 Прудчыняць, ніль што—приоткрывать, рыть.
 Прудзьяцца—приволочиться.
 Прудзьянне, брудзьянне н.—убранство.
 Прудзьяцца, брудзьяцца—1) наряжаться, диться; 2) прибираться, браться; 3) подбираться, подобраться.
 Прудзьяць, брудзьяць каго, што—1) наряжать, дить; 2) убирать, убирать.
 Прудзьяны—приближенный (Прудзьяны тасуван. НТ₁).
 Прудзьяць, блізніць што, каго—приближать, лизить.
 Прудзьянне н.—приближение. НТ₁.
 Прудзьяны—приблизительный.
 Прудзьяцца—пристать к чужому стаду.
 Прудзьяны—чужой, приставший к чужому стаду, пригульный (скот.).

Прыболіла *дзс. безас.*—привавилось.
 Прыбочны—подручный.
 Прыбраны—убранный, наряженный.
 Прыбраныя *м.*—*см.* прыбіраныя.
 Прыбраць—*см.* прыбіраць.
 Прыбудаваныя *м.*—пристраивание.
 Прыбудоўваць, даваць *што*—пристраивать, роить.
 Прыбудымак *м.*—пристроенное помещение.
 Прыбываць, быць—прибывать, быть, приходиться, являться.
 Прыблы—прибывший.
 Прыбытак *м.*—прибыль, доход; дивидент.
 Прыбытковы—прибыльный, доходный, выгодный.
 Прыбыцце *м.*—прибытие, приход.
 Прыбяліць *што*—подбелить сметаной.
 Прыбяляны, белены—подбеленный сметаной.
 Прываба, бка *жс.*—приманка.
 Прываблівы—приманчивый.
 Прываблівачца, біцца—приманиваться, ниться.
 Прывабліваць, біць *каго*—заманивать, нить; приманивать, нить.
 Прывабнасць *жс.*—заманчивость, привлекательность.
 Прывабны—заманчивый, привлекательный.
 Прывадзіць, прыводзіць, прывесці *каго*—приводить, привести.
 Прыважаны—привешенный.
 Прыважваць, жыць *што*—привешивать, сить.
 Прывазіць, прывозіць, прывезці *каго, што*—привозить, везти; ввозить, импортировать.

Прывалакаць, лаць *каго, што*—притаскивать, щить.
 Прываліла *дзс. безас.*—повезло, посчастливилось.
 Прывалываць, ліць *што*—приваливать, лить; подкатывать, тить.
 Прыварот *м.*—привораживание, колдовство.
 Прываротны—колдовской.
 Прыварочваць, раціць *каго*—привораживать, ворожить.
 Прывартаваць *каго*—подстерожить, подкараулить.
 Прывартованы—подстереженный, подкарауленный.
 Прыватна—частным образом.
 Прыватны—частный, личный.
 Прывечер *прс.*—под вечер.
 Прывілей *м.*—привилегия.
 Прывілейны—привилегированный.
 Прывінуць *што*—привязать.
 Прывітальны—приветственный.
 Прывітаны—приветствованный.
 Прывітаныя *м.*—привет, приветствие.
 Прывітаць *каго*—приветствовать.
 Прывоз *м.*—привоз, импорт.
 НТ.
 Прывозны—привозной, импортный.
 Прыучваць, прыўчыць *каго*—приучать, чить.
 Прывадзеныя *м.*—приведение, сведение. НТ.
 Прывазваць, заць *што, каго*—привязывать, зать.
 Прывязка *жс.*—привязь.
 Прывязны—привязкой.
 Прывязывасць *жс.*—привязчивость.
 Прывязывы—привязчивый.
 Прывялося *дзс. безас.*—довелось, пришлось.

Прыгаворка *жс.*—поговорка, прибаутка. НТ.
 Прыгаворны—изуточный.
 Прыгаванне *м.*—придумывание.
 Прыгдваць, даць *што*—придумывать, мать.
 Прыгажэй *прс. в. ст.*—красивее, приличнее.
 Прыгажэйшы *кrm. в. ст.*—красивейший, приличнейший.
 Прыгажыць—хорошеть.
 Прыганак *м.*—ступеньки у крыльях.
 Прыганалы *м.*—погонщик, прикасчик.
 Прыганць *каго*—понуждать, погонять.
 Прыгарнуцца—продвинуться, приласкаться, прижаться.
 Прыгарнуць *каго, што*—продвинуть, прыгрести, приласкать.
 Прыгаршч *жс.*—горстка.
 Прыгаршчы *жс. м.*—пригоршни.
 Прыгатаваныя *м.*—приготовление (яици).
 Прыгатавацца—приготовиться; быть приготовленным.
 Прыгатаваць *што*—приготовить, сварить.
 Прыгвалчаны—принужденный силою.
 Прыгвалчваць, ліць *каго*—принуждать, нудить силою.
 Прыглабаць *што*—прибрать к рукам.
 Прыгляджаны—присмотренный.
 Прыгляджваныя *м.*—присматривание.
 Прыгляджваць, дзець *што, каго*—присматривать, смотреть.
 Прыгляд *м.*—присмотр.

Прыглядца—присматриваться.
 Прыглядоць—*см.* прыгледжваць.
 Прыгнечаны—угнетенный.
 Яз. Лёс. Км.
 Прыгняталык *м.*—угнетатель.
 Яз. Лёс. Км.
 Прыгнятаць, несці *каго*—угнетать, угнести.
 Прыгняценыя *м.*—угнетение.
 Прыгода *жс.*—приключение.
 Прыгодна—полезно, выгодно, кстати; пристойно.
 Прыгодны—полезный, выгодный.
 Прыгожа—красиво, изящно.
 Прыгожанькі—красивенький.
 Прыгожаніс *м.*—каллиграфия. НТ.
 Прыгожанісец *м.*—каллиграф. НТ.
 Прыгожанісны—каллиграфический.
 Прыгожасць *жс.*—изящество, красота.
 Прыгожнік *м.*—желтоцвет (*бот. Adonis L.*). НТ.
 Прыгожы—изящный, красивый, стройный.
 Прыгон *м.*—барщина, подневольный труд.
 Прыгонны—барщинный, подневольный.
 Прыгоннік *м.*—работник на барщине.
 Прыгоншчык *м.*—*см.* прыганалы.
 Прыгорнуты—приданный, пригребенный.
 Прыгрэбнік *м.*—погреб.
 Прыдавацца, дацца—1) удаваться, удалиться; 2) притворяться, риться, прикидываться, кинуться.
 Прыдаваць, даць *што*—привавлять, вить.

- Прыдаецца *дзс. безас.*—выпа-
дае, случается.
Прыдока *м.*—удачник.
Прыданае *н*—*см. пасаж.*
Прыдоруца *дзс. безас.*—слу-
шиться.
Прыдаток *м.*—прибавка, при-
даток.
Прыдатковы—прибавочный.
Прыдатны, -тлівы—удачный,
счастливый.
Прыдача *ж.*—придача, удача.
Прыдачна—выгодно, удачно.
Прыдачны—выгодный, удач-
ный.
Прыдбаць *што*—присобрести,
найти.
Прыдзьвернік *м.*—прихватник;
швейцар, МГ.
Прыдгнуць—присесть.
Прыдаівы—присидчивый.
Прыемна—приятно.
Прыемнасьць *ж.*—приятность,
удовольствие.
Прыемнёнка—довольно при-
ятно.
Прыемны—приятный.
Прызба *ж.*—заваленка.
Прызвычайнасьць *ж.*—при-
вычка, адаптация, НТ.
Прызвычайны—усвоенный,
привычный.
Прызвычайвацца, -чацца *да*
чаго—приучиваться, читься;
привыкать, кнуть.
Прызвычайваць, -чаць *каго*
да чаго—приучивать, чить.
Прызёмісты—низкорослый.
Прызёмік *м.*—перигей, НТ.
Прызнавацца, -нацца—созна-
вать, натсья.
Прызнаньне *н.*—сознание, НТ.
Прызначаны—предназначен-
ный, predetermined.
Прызначаць, -начыць *каго*,
што—предназначать, чить;
предопределять, прочить.

- Прызначэньне *н.*—предназна-
чение, predetermined; на-
ряд(на работу), ВТ.
Прызьмо *н.*—часть воловьей
упряжки, Ян. К. Слад. 9 ст.
Прыёманыя *н.*—принятие,
прием.
Прыёманы—приемный.
Прыёмаць, прымаць *каго*,
што—принимать, принимать.
Прыёмныік *м.*—предлог.
Прыёмно *н.*—приём.
Прыёмя *н.*—*см. прыёмныік.*
Прыкаваць—*см. прыкуць.*
Прыказка *ж.*—прыказка по-
говорка, поговорка.
Прыкамінак *м.*—припечек, ка-
риуз у печи.
Прыкандыбаць—приковылять.
Прыкараскацца—привязаться,
пристать.
Прыкарэлы—присохший.
Прыкарэць—присохнуть.
Прыкачваць, -чыць—прикаты-
вать, -тить.
Прыквашаны—подкисленный.
Прыкветак *м.*—прицветок, НТ.
Прыкеміць *што*—приметить.
Прыкіданыя *н.*—подбрасы-
ванне, притворство.
Прыкідацца, -кінуцца—прикид-
дывацца, кіннуцца; притво-
ряться, риться.
Прыкілаць, -кінуць *што, каго*—
подбрасывать, подбросить;
добавить, -вить.
Прыкідлівы—притворчивый.
Прыклад *м.*—1) пример; 2) на-
вес над крестом. (*Над шэ-
рым прыкладам драўляным*
прыпынак вечны селяніна.
Я. Кол. НЗ. VI).
Прыкладам—к примеру.
Прыкладаньне *н.*—приложе-
ние, прикладывание.
Прыкладацца, -ласьціся—
1) прикладываться, ложить-
ся; 2) сравниться с кем.

- Прыкладаць, -ласці *што*—
прилагать, -ложить; сравни-
вать, примерять.
Прыкладна—примерно.
Прыкладны—примерный, об-
расловный.
Прыкладак *м.*—чулан при-
клеты.
Прыкленчыць—приклонить
колени.
Прыкленчыце *н.*—амбарная пло-
щадка.
Прыкляганца—добрести (*Пры-
клягаліся да мэты.* Я. Кол.
НЗ. XXVI).
Прыкмета *ж.*—*см. прымета.*
Прыкмяцаць—*см. прымчаць.*
Прыкорчыла *дзс. безас.*—
скрючило.
Прыкра—горько; неприятно.
Прыкрасьць *ж.*—приторность;
неприятность.
Прыкры—горький, приторный;
неприятный.
Прыкрыць—надоедать, досаж-
дать.
Прыкуска *ж.*—прикуска.
Прыкутак *м.*—место в уголке.
Прыкутаць, -таць *што*—при-
творять, -рить.
Прыкуты—прикованный.
Прыкуць *каго, што*—прико-
вать.
Прылада *ж.*—приспособление,
снаряд, инструмент.
Прыладжаны—приспособлен-
ный.
Прыладжвацца, -дзіцца—при-
способливаться, собиться;
приманиваться, -моститься.
Прыладжваць, -дзіць *што*—
приспособливать, -собить.
Прыладзьдзе *н.*—приспособле-
ние, орган, НТ.
Прыламаваць, -міць *што*—
надламывать, -ломить.
Прылаплены—заплатанный,
употребленный для заплаты.

- Прылаптваць, -піць *што*—
заплатывать, -тать.
Прылашчаны—приласканный.
Прылашчвацца, -шчыцца—при-
ласкиваться, -скаться.
Прылеты—смежный, приле-
жащий, НТ.
Прылетчы—прилечь.
Прылеплены—приклеенный.
Прылептваць, -ляпіць *што*—
приклеивать, -ить.
Прылесціцца—подольститься.
Прылізвацца, -зэцца—подли-
зываться, -заться.
Прылізваць, -заць *што*—при-
лизывать, -зать.
Прыліпаць, -ліпаць—прили-
пать, -пнуть; приставать, -
-тать.
Прылістак *м.*—прилистник
(*ліста).* НТ.
Прылітаваны—припаянный.
Прылітоўваць, -таваць *што*—
припаявать, -паять.
Прылічаны—присчитанный.
Прылічваньне *н.*—присчитыва-
ние.
Прылічваць, -чыць *што*—при-
считывать, -тать.
Прыломак *м.*—надломок.
Прыломаны—надломанный.
Прылоньне *н.*—лоно, колени.
Прылука *ж.*—случай.
Прылучаецца *дзс. безас.*—слу-
чается.
Прылучаны, -чоны—присоеди-
ненный.
Прылучацца, -чыцца—присое-
диняться, -ниться.
Прылучэньне *н.*—присоедине-
ние.
Прылызаць, -лезыць—влезать,
влезть.
Прымаглаваны—приглашен-
ный.
Прымаглавацца—пригладить-
ся, причесаться.

Прымагляваць *што, каго*—приглядить, причесать.
 Прымадзец—истомиться (*Язык прымадзец*. Ян. К. Ша. ж. 216 ст.).
 Прымайстравацца—примастериться, присоседиться.
 Я. Кол. НЗVI.
 Прымайстраваць *што*—примастерить, приделать.
 Прымак *м.*—зять, приватый в дом тестя.
 Прымацаванне *н.*—прикрепление.
 Прымацоўваць, наваць *што*—прикреплять, -пить.
 Прымачка *ж.*—жена прымака.
 Прымачы—принадлежащий прымаку.
 Прымер *м.*—пример, образец.
 Прымерваць, мерыць *што*—примеривать, -рить.
 Прымеркі *м. мн.*—сумерки.
 Прымеркнуць—стемнеть.
 Прымернік *м.*—экземпляр, шаблон. НТэ.
 Прымерніквы—шаблонный. НТэ.
 Прымескі—пригородный.
 Прымета *ж.*—признак, примета.
 Прыметны—заметный. НТэ.
 Прымець—мочь, иметь возможность.
 Прымешванне *н.*—примешивание.
 Прымешваць, мяшаць *што*—примешивать, -шать.
 Прымешка *ж.*—примесь.
 Прымнажаць *што*—умножать, увеличивать (капитал). Яз. Лёс. Км.
 Прымоўка *ж.*—приговорка.
 Прыпрак *м.*—сумрак.
 Прыпус *м.*—принуждение.
 Прыпусны, совы—принудительный.

Прымушаны, шоны—принужденный, вынужденный.
 Прымушаныне, шоныне *н.*—принуждение.
 Прымушаць, мусіць *каго*—принуждать, -нудить.
 Прымяцаць, меціць *што, каго*—замечать, -метить.
 Прыпада *ж.*—приманка.
 Прыпаджаны—приманенный.
 Прыпаджваць, дзіць *каго*—приманивать, -нить; завлекать, -лечь.
 Прыпадзіцца—зазлечься, пойти на приманку.
 Прыпадлівы—увлекающийся.
 Прыпадня—увлекательно.
 Прыпаднясьць *ж.*—приманчивость, привлекательность.
 Прыпадня—приманчивый, привлекательный.
 Прыпазоўнік *м.*—предлог. Яз. Лёс. Сынт.
 Прыналежаць—принадлежать.
 Прыналежнасьць *ж.*—принадлежность.
 Прыналежны—принадлежащий, свойственный.
 Прынамеі *прс.*—по крайней мере.
 Прынтаванне *ж.*—принижение.
 Прынтаваць *што*—принижать.
 Прыношваць, насіць *што, каго*—принашивать, -носить.
 Прынука *ж.*—понуждение.
 Прынукаць *каго*—понуждать.
 Прыцыпова—принципальна.
 Прыцыповасць *ж.*—принципальность.
 Прыцыповы—принципальный.
 Прыняволены—принужденный.
 Прынявольваць, воіць *каго*—принуждать, -нудить.
 Прыняцце *н.*—принятие.
 Прыпадабацца—поправиться.

Прыпадабаць *каго*—полюбить.
 Прыпадабаныне *н.*—ассимиляция. Яз. Лёс. Сынт.
 Прыпадак *м.*—1) случай; 2) припадок.
 Прыпадаць, пацьці—1) припадать, -пасть (к ногам); 2) приходиться, совпадать.
 Прыпады *ж.*—подзол.
 Прыпадкам *прс.*—случайно.
 Прыпадкавы—случайный.
 Прыпалены—прижженный, приорешный.
 Прыпаляна *ж.*—подпёка.
 Прыпальванне *н.*—прижигание.
 Прыпальвацца, аліцца—быть прижженным; подгорать, -реть.
 Прыпальваць, ліць *што, каго*—прижигать, -жечь.
 Прыпамі *м.*—припоминание. НТэ.
 Прыпамятка *ж.*—памятка.
 Прыпас *м.*—припас, запас.
 Прыпасіць *што*—припасить, запастись.
 Прыпаўзкам *прс.*—ползком.
 Прыпекаць *што*—вбить, приколотить.
 Прыперці *што*—притащить с трудом.
 Прыперціся—притащиться.
 Прыпеўка *ж.*—куплет, рефрен. НТэ.
 Прыпеўкі *ж. мн.*—частушки. МГ.
 Прыпечак *м.*—место пред печью.
 Прыпільнованы—подстереженный.
 Прыпілюваць, наваць *што, каго*—подстерегать, -речь.
 Прыпінанне *н.*—1) упрёки, выговаривание; 2) привязывание.
 Прыпінацца, пуніцца—прижиматься, -жаться.

Прыпінаць, пуніць *што, каго*—прижимать; жать, упрекать, -квуть; привязывать, -зять.
 Прыпінікі *м. мн.*—упрёки.
 Прыпісаньне *н.*—приписывание.
 Прыпісваць, саць *што*—приписывать, -сать.
 Прыпіска *ж.*—приписка, Postscriptum. НТэ.
 Прыплата *ж.*—приплата, доплата.
 Прыплачванне *н.*—доплачивание.
 Прыплачваць, лаціць *што*—приплачивать, -латить; доплачивать, -латить.
 Прыплутацца—прибрести.
 Прыплываць, лясцьці—приплывать, -лыть; приливать, -лить.
 Прыплю *м.*—прилив. НТэ.
 Прыплюскацца, лощчыцца—прищуриваться, -ряться.
 Прыплюскаць, лощчыць, лощыць *вочы*—прищуривать, -рять глаза.
 Прыпнуты—прижатый, притиснутый, привязанный.
 Прыпнуць—*см.* прыпінаць.
 Прыповесьць *ж.*—притча, параболы. НТэ.
 Прыпол *м.*—нижняя часть поля.
 Прыпольша *н.*—подол фартука.
 Прыпон *м.*—конозавь. Сержп.
 Прыпрагаць, прагчы *каго*—припрятывать, припрятать.
 Прыпражка *ж.*—пристыжка.
 Прыпраўка *ж.*—приделка.
 Прыпраўляць, праціць *што*—1) приправлять, -лить (еду); 2) приделывать, -лать.
 Прыпростакутная—катег. НТэ.
 Прыпынак *м.*—задержка, препятствие.
 Прыпынацца, ніцца—задерживаться, -жаться; останавливаться, -новиться.

Прыпыняць, -ніць што, каго—приостанавліваць, -новіць; задерживать, -жать.
Прыпявальнік м.—куплеткст. НТ₂.
Прыпяванне н.—подпеванне.
Прыпякаць, -пячы—сильно жечь, нажечь.
Прыпты—см. прыпнуты.
Прыпць—см. прыпнуць.
Прырабляць—см. прырабляваць.
Прыраіваць, -раіць што—присоветываць, тать.
Прыраўнаванца—приноравіцца.
Прыраўнаваць што, каго—сравніць, сопоставить, приравняць.
Прыраўнальны—параболический. НТ₂.
Прыраўнаньне н.—сопоставление, парабола. НТ₂.
Прыраханьне н.—присчитывание.
Прырахаваць што—присчитывать.
Прыробка ж.—приделка, надделка.
Прыроблены—приделанный.
Прыробляваць, -рабіць што—приделывать, -лаць.
Прырода ж.—природа; природное свойство, характер (ср. натура).
Прыродазнаўства н.—естествоведение, знание, естественная история.
Прыродазнаўца м.—естествовед, естествоиспытатель.
Прыроднік м.—натураліст.
Прыродніцтва н.—естествоведение, знанне.
Прырослы—приросший.
Прырост м.—прирощение, прирост.
Прыроўнены—соразмерный, адекватный. НТ₁.

Прыроўніваць, -роўніць што, каго—составлять, тавіць; приравнивать, -ровняць.
Прырнуць—1) подбросить, 2) нагрнуть толпой.
Прырэзваць, -рэзаць каго—закальваць, -калоць.
Прысада ж.—1) черенок; 2) ложка; 3) насадка (косы и проч.)
Прысаджаны—присаженный, прилаженный.
Прысаджваць, -дзіць 1) каго—сажати возле; 2) што насаживать, -дять (косу, топор); прилаживать, -ладить.
Прысаджыты—плечистый, коренастый.
Прысадка ж.—насадка (косы, топора).
Прысаднік м.—парк, сквер. МГ.
Прысады ж. мн.—аллея.
Прысак м.—горячая зола.
Прысароміць каго—присядить.
Прысваенне н.—усвоение, ассимиляция. НТ₁.
Прысвойванне н.—усваивание.
Прысвойваць, -своіць што—усваивать, -воіць; ассимилировать.
Прысельле н.—пристаніще. Ян. К. Шл. ж. 36 ст.
Прысербіцца да каго—примазаться.
Прыслены—вынужденный силою.
Прысіляць, -сіляць каго—заставлять силою; принуждать, принудить.
Прыскакам прс.—урывками.
Прыскакнуць—подпрыгнуть.
Прыскаўка ж.—пульверизатор. МГ.
Прыскацца—брызгаться.
Прыскаць—брызгать, крошить.
Прыскорваць, -корыць—ускорять, -рыць. Яз. Лёс. Км.

Прыскрынак м.—боковой ящик в сундуке.
Прысланіцца, -ніцца—1) придвигаться, -нуться; 2) притворяться, -ряться (дверью).
Прысланіць, -ніць што—1) придвигать, -нуть; 2) притворять, -рять.
Прысловак м.—эпитет. НТ₁.
Прыслоў'е н.—1) приговорка; 2) варенье (грам.)
Прыслугачы, -служнік м.—прислужник, служитель.
Прыслужніца ж.—служанка.
Прыслухоўванца, -лухавца—прислушиваться, -шаться.
Прысмажваць, -мажыць што—прижаривать, -рыць.
Прысмак м.—привкус.
Прысмакі м. мн.—сласти.
Прысмутак м.—огорчение.
Прысмуціць каго—огорчить, опечалить.
Прыснасьціць што—приспособить (*Яшчэ прыснасьціў частушкі паганец. Яс. Пад р. в. 60 ст.*).
Прысонцавік м.—перигелий. НТ₁.
Прысуванца—см. прысуванца.
Прысочаны—прослеженный.
Прыспаны—лишенный жизни матерью во время сна.
Прыставаць, -стаць н.—приставать, -стать; прилипать, -липнуть.
Прысталы—приставший, прилипший.
Прыстань ж.—пристань, порт, гавань. НТ₁.
Прыстасаваньне н.—приспособление, приложение, применение. НТ₁.
Прыстасаванасьць ж.—приспособленность, приспособленность. НТ₁.
Прыстасаваны—приспособленные.

Прыстасоўванца, -ванца да чаго—приспособляться, -биться.
Прыстасоўваць, -савець што—приспособлять, -бить.
Прыстаўка ж.—приставка, префикс.
Прыстаўленне н.—представление.
Прыстаўляць, -тавіць што, каго—1) приставлять, -віль; 2) представлять, -віль.
Прыстаўны—приставочный. НТ₂.
Прыстаць—устать.
Прыстоіць—задержаться на ходу, повременить.
Прыстрыгаваньне н.—приметывание (шток).
Прыстрыгоўваць, -гавець—приметывать, -метать (штки).
Прыстрэльваць, -ліць каго—пристреливать, -лить; забивать, -бить.
Прыступ м.—приступ; доступ.
Прыступанца, -пціца—подходить, подойти.
Прыступка ж.—ступень, терраса, выступ. НТ₁.
Прысуванца, -сунацца—придвигаться, -двинуться.
Прысуваць, -сунаць каго, што—придвигать, -двинуть.
Прысуд м.—судебное решение, присуждение.
Прысуджаны—присужденный.
Прысуджаць, -дзіць што—присуждать, -дять.
Прысутнасьць ж.—присутствие.
Прысутны—присутствующий; быць прысутным—присутствовать.
Прысыпка ж.—присыпка.
Прысьмаглы—пригорелый.
Прысьмагнуць—пригореть.
Прысьпешаны—ускоренный НТ
Прысьпешыць—см. прысьпяваць.

- Прысьпяваць, -сьпяць—приключаться, читаться.
 Прысьпяшаць, сьпяшыць *што*—ускорить, рить.
 Прысьпяшэньне *н.*—ускорение. НТэ.
 Прысьцебваць, -цябнуць *каго*—подгонять, подогнать хлыстом.
 Прысьцеі *м.*—часть „пуш“, половина сарая.
 Прысьцерагацца, -цярэчыся—остерегаться, речыся.
 Прысьцерагаць, -цярэчы *каго*—предостерегать, речы.
 Прысябрыцца—подосеждаться.
 Прысяганьне *н.*—присяга.
 Прысягацца, -гнуцца—присягать, -гнуць; заклясться.
 Прысягалы—присягнувший, присяжный.
 Прыталаніла *дэс. безас.*—посчастливилось.
 Прытачацца, -чыцца—присеивать, -стать; присоединиться, -ниться.
 Прытачаць, -чыць *што*—пришивать, -шить; притачивать, -чать; присоединять, -нять.
 Прыткнуцца—*см.* прытыкацца.
 Прытоены—затасанный. Яз. Лёс. Км.
 Прытойваць, -таіць *што*—затаивать, -таить.
 Прытока *ж.*—приток. НТэ.
 Прытомнасьць *ж.*—присутствие ума, сознание.
 Прытомны—находящийся в сознании.
 Прытохлы—затхлый.
 Прыточаны—пришитый; присоединенный, приобщенный.
 Прыточка *ж.*—прибавление.
 Прытрапіцца—случиться.
 Прытрызыніцца *дэс. безас.*—пригрезиться.
 Прытрыманьне *н.*—задержание.

- Прытрымлівацца, -мацца *каго*—1) придерживаться, жаться; 2) задерживаться, жаться.
 Прытрымліваць, -маць *каго, што*—придерживать, жать; задерживать, жать.
 Прытулак *м.*—приют, убежище.
 Прытулены—приюченный.
 Прытульвацца, -ліцца—находить приют, приютиться; прижиматься, жаться.
 Прытульваць, -ліць *каго*—давать приют, приютить; прижимать, -жать.
 Прытульны—уютный.
 Прытупаць—оттопать.
 Прытурыць *каго*—пригиать.
 Прытхласьць *ж.*—затхлость, гниль.
 Прытхам—затхлый, гнилой.
 Прытыкацца, -ткнуцца—дотрогиваться, -нуться прикасаться, -прикоснуться.
 Прытыкаць, -кнуць—делать упрёки, касаться, коснуться.
 Прытыкі *м. мн.*—упрёки.
 Прытыхацца, -хнуцца—тухнуть, протухать.
 Прытычка *ж.*—1) колкость, 2) колышек.
 Прыўлашчаны—присвоенный.
 Прыўлашчаць *што*—присвоить.
 Прыўлашчэньне, -лашчаньне *н.*—присвоение.
 Прыўлякнуща—несколько испугаться.
 Прыўчачь—*см.* прывучачь.
 Прыўчэньне *н.*—приучение.
 Прыхвацца—припрятаться.
 Прыхваць *што, каго*—припрятать.
 Прыхадзіцца, прысьсяса—приходиться, совпадать; быть в пору.
 Прыхадзіць, прыходзіць, прысьсясці—приходить, прийти.

- Прыхапіць *што*—прихватить.
 Прыхварэлы—несколько прихворнувший.
 Прыхварэць—прихворнуть.
 Прыхлены—наклоненный, пригнутый к чему.
 Прыхленье *н.*—наклонение.
 Прыхльвацца, -ліцца—1) приклоняться, штысь; 2) питать привязанность.
 Прыхльваць, -ліць *што, каго*—пригибать, -нуть, наклонить; располагать, расположить к себе.
 Прыхльва—с расположением; усердно.
 Прыхльваць *ж.*—1) расположение, -женность; 2) усердие, ревность.
 Прыхльвік *м.*—сторонник.
 Прыхльвіца *ж.*—сторонница.
 Прыхльвы—1) расположенный; 2) усердный.
 Прыхльваць, -нуць—*см.* прыхльваць, -ліць.
 Прыхльвэньне *н.*—наклонность.
 Прыхмыра *дэс. безас.*—нашла тучу.
 Прыхадзіцца *дэс. безас.*—следует, нужно.
 Прыцемам *прэ.*—в сумерки.
 Прыцемлівацца, -міцца—всматриваться, мотреться в даль.
 Прыцемна, -ны—темновато, -тый.
 Прыцпацца—находить прибежище, присесть для отдыха. МГ.
 Прыцпаць, -аяць *што*—пресекать, сечь.
 Прыцёх *м.*—нажим голоса, ударение. (*Гаворыць з прыцёска м. хоць ціха.* Я. Кол. НЗ. XXIII)
 Прыцяг *м.*—притяжение (*Прыцяг зямлі.* НТэ.)
 Прыцяганьне *н.*—притягивание, -жение.

- Прыцягацца, -гнуцца—притягиваться, -тянуться; притягиваться.
 Прыцягаць, -гнуць *што, каго*—притягивать, -нуть; притягивать, -шить.
 Прыцяг *м.*—заметка.
 Прыцямісты—заметный.
 Прыцямлены—замеченный.
 Прыцямлываць *ж.*—внимательность.
 Прыцямліваць, -цяміць—примечать, метить; приводить на память.
 Прыцямлівы—внимательный.
 Прыцямна—заметно.
 Прыцямны—заметный, примечательный.
 Прычапацца, -пацца, -піцца—привязываться, -заться; приставать, -стать.
 Прычапаць, -паць, -піць *што*—прицеплять, -пить; привязывать, -зать.
 Прычапка *ж.*—*см.* прычэпка.
 Прычапурыцца—приодеться, прихорошиться.
 Прычына *ж.*—причина, вина.
 Прычынасьць *ж.*—причинность. НТэ.
 Прычыны—причинный.
 Прычынца, -ніцца—притворяться, ряться (дверью).
 Прычынец, -ніць *што*—притворять, рить.
 Прычываньне *н.*—причитание. НТэ.
 Прычываць—причитать покойнику.
 Прычэпка *ж.*—прицепка. НТэ.
 Прычэплены—прицепленный.
 Прычэпліваць *н.*—прицепливание.
 Прычэпліваць—прицеплять.
 Прычэпы—навязчивый, надоедливый.
 Прышвы *ж.*—головки (у сапог).

Прышанцавала *дзс. безас.*—посчастливилась.
 Прышлаць *жс.*—будущность.
 Прышлац *м.*—пришелец.
 Прышлося *дзс. безас.*—выпало, пришлось.
 Прышлы—будущий.
 Прышпільваць, ліць *што*—пришпиливать, лить; поддевать, деть.
 Прышрубованы, баваны—привинченный.
 Прышрубоўваць, баваць *што*—привинчивать, винтить.
 Прыць—преть, потеть.
 Прышукаць *што, каго*—приискать.
 Прышчэна *жс.*—привой. НТ.
 Прышчэнка *жс.*—прививок.
 Прышчэплены—привитой.
 Прышчэпліваць, чапляць, чапіць *што*—прививать, вить.
 Прышываць, шыць *што*—пришивать, шить.
 Прыядаць, есьці *што, каго*—приедать, есть.
 Прыяднаньне *н.*—примирение.
 Прыяднацца з кім—примиряться.
 Прыяднаць *каго*—примирять.
 Прыязны—приятельный.
 Прыязьліва—дружески.
 Прыязьліваць *жс.*—приятельность.
 Прыязьлівы—*см.* прыязны.
 Прыязны *жс.*—дружба, приязнь, расположение.
 Прыцель *м.*—приятель.
 Прыцельскі—приятельский.
 Прыгчыся—жариться, поджариваться.
 Прыжаны—жаренный.
 Прыжыцце *н.*—переход.
 Прыэра *жс.*—перерыв.
 Прыэсны—пресный. (Прыэсны *смак.* НТ.)
 Псаваць—порченный.
 Псаваньне *н.*—порча.

Псавацца—портиться.
 Псаваць *што*—портить (*ср.* псуваць).
 Псалма *жс.*—псалом, духовная песня.
 Псеі—собачий, псиный.
 Псеіна *жс.*—собачина, собачье мясо, собачий запах.
 Псота *жс.*—порча.
 Пстрык *вмкл.*—щелк.
 Пстрыканьне *н.*—щелканье.
 Пстрыкаўка *жс.*—недотрога (*бот.* *Impatiens L.*) НТ.
 Пстрыкаць—щелкать, досаждать.
 Пстрычок *м.*, рычка *жс.*—щелчок; колкость.
 Псуваньне, ваць—*см.* псаваньне, ваць.
 Псуць—*см.* псаваны.
 Псуць *н.*—порча.
 Псялыга, псялытка *жс.*—псина кость (побранка).
 Псярка *жс.*—циандра (*бот.* *Khalixia L.*) НТ.
 Псярык *м.*—псарь.
 Псярня *жс.*—псарня.
 Псяюха *жс.*—негодий, дийка (*бука.*—псина кровь).
 Птаства *н. зб.*—птицы.
 Птах, птух *м.*—птица (большая).
 Птушанец *м.*—ласточник (*бот.* *Vincetoxicum Moench.*) НТ.
 Птушачка *жс.*—птичка, пташечка.
 Птушачы—птичий; чай дарога—Млечный путь. Сержа.
 Птушка *жс.*—птица, чка.
 Птушны—птичий.
 Птушпа *н. зб.*—птицы.
 Пуга *жс.*—кнул, плеть.
 Пугаў *н.*—кнутовище.
 Пугаўка *жс.*—пьявка.
 Пугаць *што*—с жадностью пить.
 Пугач *м.*—филин (*Vubo*).
 Пуд *м.*—1) пуд; 2) испуг.

Пудзіцца—пугаться (о животных).
 Пудзіць *каго*—пугать.
 Пудка—пугливо (*1 сэрца ступае ў ім пудка.* Я. Кол. НЗХХХ).
 Пудла *н.*—промах, неудачный выстрел.
 Пудлаваць—промахиваться. (*1 м пудлай брат, ня дай маху.* Я. Кол. НЗ ХУІІ).
 Пужала *н.*—пугало, чучело.
 Пужаленца *н.*—уменьш от пужала. Я. Кол. НЗ ХУІІ.
 Пужаны—напуганный.
 Пужанна—пугаться.
 Пужаць *каго*—пугать.
 Пуза *н.*—брюхо.
 Пузаты брюхатый.
 Пузатая—беременная.
 Пузач *м.*—пузан.
 Пук *н.*—связка, пачка.
 Пук *вмкл.*—стук! хлоп!
 Пукне *дзс. безас.*—бурчит (в желудке).
 Пукання—лопаться, распушаться.
 Пукань, кнуць—упасть с шумом, испустить газ.
 Пудхла—рыхло, пушисто.
 Пудхлы—рыхлый, пушистый.
 Пуця *жс.*—сенной сарай, хлен.
 Пувышка *жс.*—бутои, почка, глазок.
 Пункт *н.*—пункт, точка.
 Пункт адземны—впогей. НТ.
 Пунтаваньне *н.*—пунктуация. НТ.
 Пупок *м.*—пупок.
 Пупок сабачы—собачья ромашка (*бот.* *Anthemis Cotula L.*) НТ.
 Пуря *жс.*—осьмина.
 Пурьмы *м. мн.*—Пурим (*евр.* праздник).
 Пусоць, сьціць *што, каго*—пускать, стить; отпускать, стить; скаць голас—подавать голос.

Пуставаньне *н.*—запустение.
 Пуставаць—быть в запустении.
 Пустадом *м.*—ветренник, пустая голова.
 Пустадомка *жс.*—ветреница.
 Пустадомны—пустоголовый, ветренный.
 Пустазельле *н.*—сорная растительность. НТ.
 Пустальга *жс.*—1) пустая голова; 2) пустельга (*Falco tinnuncius*).
 Пустаи *жс.*—запустение.
 Пустка *жс.*—пустошь. НТ.
 Пустошыць *што*—опустошать.
 Пустыня *жс.*—*см.* пустыня.
 Пустэльнік *м.*—пустынный, отшельник.
 Пустэльніцтва *н.*—отшельничество.
 Пустэльнічы—отшельнический.
 Пустэльны—пустынный.
 Пустэля, тэча *жс.*—пустыня.
 Пута *н.*—путы, веревка или цепь для спутывания лошадей.
 Путаніна *жс.*—путаница.
 Путаніна *жс.*—блуждание.
 Пух *м.*—1) пух; 2) ухвостье, мякина.
 Пухавы—пуховый.
 Пухір *м.*—пузырь, рыбный пузырь.
 Пухасць *жс.*—мягкость.
 Пухкі—мягкий.
 Пухасьць *жс.*—одутловатость.
 Пухлы—опухший.
 Пухнуць, хці—распухать.
 Пухно *н.*—мякинный хлеб.
 Пухоўка *жс.*—1) пуховая подушка; 2) гриб поганка (*ср.* плюгаўка); 3) рогоз (*бот.* *Typha L.*) НТ.; палочник широколистный. МГ.
 Пуцна *жс.*—путь, дорога.
 Пучок *м.*—почка (*зешна*) НТ.
 Пучочак *жс.*—почечка (*зешна*) НТ.

- Пушачка ж.—коробочка (*сарва*). НТв.
 Пушыць дзс. *безас.*—надувает.
 Пушыць—разрыхлять (землю).
 Пушка ж.—1) коробочка; 2) тулой конец яйца.
 Пушны—мякинный.
 Пушок м.—пушок, мелкая мякина.
 Пушча ж.—трусоба, густой лес.
 Пханьне н.—толканье, сование.
 Пхання-хнуцца—соваться, сунуться, толкаться, кнуцья.
 Пхась, хнуць *каго*—толкать, кнуць; совать, сунуть.
 Пчала ж.—пчела.
 Пчаляр м.—пчеловод (*ср. замеч.*).
 Пчалярскі—пчеловодческий.
 Пчалярства н.—пчеловодство.
 Пшанца ж.—пшеница.
 Пшанны—пшеничный.
 Пыка ж.—лицо (*ср. піка*).
 Пыкала м.—1) заика; 2) курильщик.
 Пыканьне н.—заякание.
 Пыкаць—1) заякаться; 2) курить трубку.
 Пыл м.—пыль.
 Пылаа м.—пылильщик.
 Пыліцца—покрываться пылью.
 Пылковы—пыльниковый (*бот.*). НТв.
 Пылок м.—пыльца. НТв.
 Пыльнік м.—пыльник (*anthera*). НТв.
 Пылюшнік м.—василистник (*бот. Thalictrum L.*). НТв.
 Пыкала м.—*см. пыкала*.
 Пыкаць—заякаться.
 Пыля аз.—мешкала.
 Пырка ж.—курочка.
 Пырнік м.—пырей (*бот. Agropyrum RB.*).
 Пырыкавы—пырейный.
 Пырская ж.—брызга.

- Пырсканьне н.—брызганье.
 Пырская, снуць—брызгать, знуть.
 Пырсь *выкл.*—прыск!
 Пырх *выкл.*—порх.
 Пырханьне н.—порханье.
 Пырхась-хнуць—порхать, вспорхнуть.
 Пыса ж.—морда.
 Пыска ж.—мордашка.
 Пырыцца—распираться, пучиться.
 Пырыць *што*—распирать, пучить.
 Пытальнік м.—знак вопросительный (*грам.*).
 Пытальны—вопросительный (*грам.*).
 Пытаньне н.—вопрос.
 Пытацца *у каго*—спрашивать.
 Пытаць *каго*—спрашивать, допрашивать.
 Пытаяваньне н.—пеклевание.
 Пытаяваны—пеклеваемый.
 Пытаяваць *што*—очищать зерно, пеклевать.
 Пыха ж.—спесь, гордость.
 Пыханьне н.—пыланье, вспышка.
 Пыхась, хнуць—вспыхивать, кнуць; пылать, пыхтеть.
 Пыхкаць—пыхтеть. (*Пыхкаць носам. Я. Кол. НЗ ХХІІ*).
 Пыцік м.—любопытный.
 Пышаны—напыщенный.
 Пышка ж.—1) гордец-дзяква; 2) неженка.
 Пышна—великолепно.
 Пышнасьць ж.—великолепие.
 Пышнець—1) хорошеть, 2) слесиветь.
 Пышны—великолепный, красивый.
 Пышыцца—напышаться, надмеваться, гордиться.
 Пыніца м.—пыница.
 Пяны—пьяный.
 Пянюга м.—пьянчуга.

- Пэвен *скароч. прм.*—уверен.
 Пэйсах н.—сарейская пасха.
 Пэйсахоўка ж.—пасхальное изюмное вино.
 Пэндзаль м.—кисть.
 Пэндзальк м.—кисточка.
 Пэсія ж.—жалованье, пенсия.
 Пэры ж. *мн.*—жемчуг.
 Пэрлаўка ж.—перловник (*бот. Melica L.*). НТв.
 Пэўна—верно, достоверно.
 Пэўнасьць ж.—верность, достоверность; надежность.
 Пэўнік м.—акнома. НТв.
 Пэўніцца—уверяться, обнадеживаться.
 Пэўніць *каго*—уверить, заверить, обнадеживать.
 Пэўны—верный, достоверный; надежный, благонадежный.
 Пэцкаль м.—пачкуи.
 Пэчкаліна ж.—пачкотня.
 Пэчканьне н.—пачканье, пачкотня.
 Пэчкацца—пачкаться, мараться.
 Пэчкаць *што, каго*—пачкать, марать.
 Пэвун м.—1) любитель пения, певец; 2) петух.
 Пэвуи м. *мн.*—птички певчие (*birds*) ЗТ.
 Пэвунья ж.—певица.
 Пэвучы—певчий (*Пэвучыя птушкі*).
 Пэкарны—кухонный, поваренный.
 Пэкарня ж.—поварня, пекарня, хлебопекарня.
 Пэкаць *каго*—класть, валить; бить.
 Пэкельна—адски, нестерпимо.
 Пэкельнік м.—адский мучитель, тиран.
 Пэкельны—адский.
 Пэкельня ж.—адское жилище.
 Пэлюнь—хорошеть.

- Пяколак м.—печурка.
 Пякота ж.—жар, зной (*ср. сьпякота*).
 Пякотка ж.—изжога.
 Пякотна—жарко.
 Пякучы—жгучий.
 Пялегаваны—изнеженный.
 Пялегаваньне н.—неженье, няньченье.
 Пялегаваць *каго*—няньчить, нежить.
 Пялесканьне н.—плесканье.
 Пялескаць, снуць *што*—раплекивать, леснуть.
 Пялэстак м., стка ж.—лесток.
 Пялюшкі ж. *мн.*—пеленки.
 Пялясы—полосоватый (*Пялясы конь*).
 Пянюх м.—1) обрубок дерева; 2) толстяк.
 Пярвэстак м.—элемент, примитив. НТв.
 Пярнат м.—пуховик, перна.
 Пярнацік м.—пуховичок.
 Пяро н.—перо (*ср. пёрка*).
 Пяроймы ж. *мн.*—*см. пярэймы* (*Барджэй на пяроймы і кінуць. СІ 109 ст.*).
 Пяроўка ж.—мешок для хранения перьев.
 Пярсьцёнак м.—перстень, колечко.
 Пярун м. *мн.*—Перун; 2) м.—гром, удар громовый.
 Пяруновы—громовой; *выястрылы*—белемит. НТв.
 Пяруньнік м.—громовод.
 Пярханьне н.—перхота.
 Пярхась—перхотать.
 Пярхун м.—перхотун.
 Пярцовы—перцевый.
 Пярцоўка, рчанка ж.—перцовка (водка).
 Пяршак м.—первенец.
 Пярэваць м. *мн.*—хвостник (*бот. Pteris L.*). НТв.
 Пярэбары м. *мн.*—переезд.

- Пярэвірка ж.—связка сена.
 Пярэварацень м.—оборотень.
 Пярэдадніе н.—канун.
 Пярэдані—передний.
 Пярэзімка м.—годовалая телка.
 Пярэйма ж.—встреча, переимка, перехват.
 Пярэймы ж. мн.—корчи, перехваты, боли при родах.
 Пярэйсьце м.—переход.
 Пярэкулам прс.—перевалом.
 Пярэкуп м.—перекупка.
 Пярэплатак м.—вензель.
 Пярэпугі м. мн.—болезнь от испуга.
 Пярэрва ж.—надрыв, перерыв.
 Пярэрваны—надорванный.
 Пярэсмык м.—перешеек. НТ.
 Пярэсна ж.—1) пересып, коса; 2) купальница (бот. *Troilus* L.) НТ.
 Пярэсты—пестрый.
 Пярэсьцікі м. мн.—прямейшая дорога.
 Пярэхрыст м.—перекрещенец.
 Пярэчаньне н.—противоречие, возражение. НТ.
 Пярэчыць—противоречить, возражать.
 Пярэчысты—противоречивый.
 Пясчоўніца ж.—песчанка (бот. *Arenaria* L.) НТ.
 Пясок м.—1) песок; 2) кролик.
 Пяструга ж.—пестрого, севрюга (*Aleprenser stellatus*).
 Пяструшка ж.—форель (*Salmo*).
 Пястун м.—баловень.
 Пястунья ж.—баловница, неженка.
 Пясылак м.—1) старый гриб; 2) крыч (сп. песьляк).
 Пясылакчы—стариковский.
 Пясыяр м.—певец, поэт.
 Пясыярыста м.—поэт. Ян. Куп. Шл. ж. 163 ст.
 Пячак м.—псаммит. НТ.
 Пяцал ж.—1) петля; 2) женский половой орган.

- Пятнаццаты, -наццаты—пятнадцатый.
 Пятнаццаць, -наццаць—пятнадцать.
 Пятро, -русь м. ўл.—см. Петра.
 Пятрок, -руля м. ўл.—Петя, Петенька.
 Пятрушка ж.—петрушка (бот. *Petroselinum* L.).
 Пятрушнік м.—горчица (бот. *Polestidivum* L.) НТ.
 Пятрыш—сохнуть.
 Пыхцер м.—перевочная сетка для сена.
 Пыхцеры—сеточный.
 Пыцелечка ж.—пегличка.
 Пыцелька ж.—1) петелька; 2) молочное очко; 3) женский половой орган.
 Пыцверш м.—пентаметр. НТ.
 Пыць л.—пять; дзс.—жаты, трыскать.
 Пыцьдзесят—пятьдесят.
 Пыцьдзесцты—пятидесятый.
 Пыцьсот—пятьсот.
 Пычдыка, -чал ж.—см. пякотка.
 Пычотка, -чал ж.—печать, клеймо.
 Пычкур м.—1) печник; 2) пискар (*Cyrtipax robio*).
 Пычошка ж.—печонка.
 Пычоначнікі м. мн.—печеночные мхи (*Hepaticae*). НТ.
 Пычот грот. НТ.
 Пычора, пычэра ж.—пещера.
 Пычорны—пещерный.
 Пычура ж.—нора.
 Пычушка ж.—норка, ямочка в печи.
 Пычушка ж.—шампиньон (*Agaricus campestris*).
 Пычы што—печь, выпекать.
 Пычыстае—жаркое.
 Пычота ж.—нега.
 Пычотны—нежный.
 Пычаньне н.—пенне.
 Пыць што—петь (сп. сыпяваць).

Р

- Рабаваньне н.—грабительство, грабеж.
 Рабавашь казо, што—грабить, разорять.
 Рабарбар м.—ревень лекарст. (бот. *Wheum Rhubarbarum*) Нс.
 Рабаценьне н. зб.—веснушки.
 Рабенькі—пятнастый.
 Рабец м.—рябчик (*Tetrao bellina*) (сп. рабок).
 Рабізна ж.—ямники на лице от оспы; ряба. НТ.
 Рабіні м.—равнин.
 Рабіна ж.—рябина (бот. *Sorbus* L.) НТ. (сп. верабіна).
 Рабіцца—делаться, происходить.
 Рабіць што—делать, работать.
 Рабованы—награбленный.
 Рабок м.—см. рабец.
 Работнік м.—рабочий.
 Работніцкі—рабочиков, рабочий.
 Рабоўнік м.—грабитель.
 Рабоўны грабительский.
 Рабоўца м.—рабочичек.
 Рабунак м.—грабеж.
 Рабушка ж.—пестрая корова.
 Рабчык м.—кличка рябой собаки.
 Рабы—рябой; пестрый.
 Равеснік м.—сверстник.
 Равізоны м.—реанзор. НЗ XXVIII.
 Рагавілка польвая—ясколка (бот. *Cerastium arvense* L.) НТ.
 Рагавіца ж.—роговица (анат).
 Рагавы—роговой; угловой (сп. рог).
 Рагаза ж.—беспорядок, нескладня.
 Рагазою прс.—в беспорядке.
 Рагазулька аг.—раскоряка, нескладной, нан.
 Рагалісьцік м.—роголистник (бот. *Ceratophyllum* L.) НТ.
 Рагалісьцікавыя—роголистные (растения). НТ.
 Рагаль м.—рогач (*Illeceus segvus*).
 Рагатаньне н.—гоготание, хохотание (сп. рогат).
 Рагатаць—гоготать, хохотать.
 Рагатка ж.—рогатка, застава.
 Рагаты—рогатый, угловатый, суковатый.
 Рагавіца ж.—суковатый кол, рогатина.
 Рагач м.—дышло в сохе; рычаг.
 Рагаччо н. зб.—сучья от дерева.
 Рагулька ж.—рогатка, сучок, веточка.
 Рагулькі ж. мн.—живокость (бот. *Delphinium* L.) НТ.
 Рагуля н.—рогатый, кривой.
 Рад м.—ряд. НТ.
 Рада ж.—совет.
 Радавод м.—генеалогия, родословная. НТ.
 Радаводны—генеалогический.
 Радаводня м.—генеалог. НТ.
 Радавы—см. радны.
 Радавы—родовой; жанроний. НТ.
 Радасьць ж.—радость.
 Радаўніца ж.—Радоніца, Красная горка.
 Радашчы ж. мн.—общая радость.
 Радзеньне н.—советывание.
 Радзёны м. ўл.—Роднон.
 Радзіма ж.—родина.
 Радзімазнаўства н.—родноведение.
 Радзімец м.—родимчик, падушая болезнь.
 Радзіха ж.—роженница.
 Радзіцца з кім—советоваться.
 Радзіцца—родиться.
 Радзіць кому—советовать.

- Радзіць *каго*—ролить.
 Радзюга *м*—мешок из грубого домашнего холста, Сержи.
 Радковы—строчный.
 Радны—советский; должностной.
 Радок *м*—строка.
 Радца *м*—советник.
 Раёк *м*—раёк; маточник в улье.
 Ражка *ж*—шайка, дерев. сосуд с ручкой.
 Ражкі *м. мн.*—рожки; зерна ржи со спорыньей.
 Ражок *м*—рожок; уголок.
 Разабрала *дзг. безас.*—взорвало; разнесло, прояснилось. (*Разабрала на пагоду*).
 Разабраны—разобранный.
 Разабраць—*см.* разбіраць.
 Разаганьне *н.*—разогнание.
 Разагнаць—*см.* разганяць.
 Разагнуты—разогнутый.
 Разагнуцца—разогнуться.
 Разагнуць *што*—разогнуть.
 Разарэць *што*—разорвать.
 Разаніна *ж*—резя, ножешинна.
 Разанка *ж*—*см.* разачка.
 Разам *прс.*—сразу; вместе.
 Разарваны—*см.* разорваны.
 Разарвацца-ваць—*см.* разрывацца-ваць.
 Разасланы—1) разостланный; 2) разосланный.
 Разасланьне *н.*—1) разостлание; 2) рассылка.
 Разаслаць *што*—1) разостлать; 2) разослать.
 Разачка *ж*—резь в желудке.
 Разбагацець—разбогатеть.
 Разбалзэцца—разбрестись.
 Разбалзэць, зырыць—разбаловаться.
 Разбаллавацца—разбаловаться.
 Разбалматаць *што*—разбалтывать.
 Разбараніць *каго*—разнять.

- Разбой *м.*—1) разбой; 2) разбойник.
 Разбойны—разбойничий.
 Разблутаць *што*—распутать. (*Разблутаць пытанне*. Я. Кол. НЗ XIII).
 Разбойнік *м.*—разбойник.
 Разбойства *н.*—разбой.
 Разбор *м.*—разбор, анализ. НТ.
 Разборка *ж*—1) снос строения; 2) разбор ссоры.
 Разбражэньне *н.*—разоружение.
 Разбракаць, ракнуць—напиться, таться влагою.
 Разбратца з кім—раздружиться.
 Разбрахацца на *каго*—разлетаться, разолгаться.
 Разброены—разоруженный.
 Разбройвацца, іцца—разоружаться, житься.
 Разбройваць-іць *каго, што*—разоружать, жить.
 Разбрузлы—обрюзглый, разпухший.
 Разбрузнуць—обрузгнуть, оухнуть.
 Разбуджаць, дзіць *каго*—будить, разбудить.
 Разбураны—разнесенный бурей, разрушенный.
 Разбураць, рыць *што*—разрушать, шить.
 Разбурацца на *каго*—разворагаться.
 Разбуражэньне *н.*—разрушение.
 Развага *ж*—рассуждение, размышление, рассудок. НТ.
 Разважаны—1) развешенный (*ср.* разважваць); 2) взвешенный, обдуманый (*ср.* разважваць).
 Разважаныя *н.*—рассуждение, размышление, трактат НТ.
 Разважэць, важыць *што*—обдумать, обсудить, взвесить, рассудить.

- Разважваньне *н.*—развешивание.
 Разважваць, жыць *што*—развешивать, сить.
 Развазэць, развезыць *што*—развозить, везти.
 Развазэцца, чыся—рстаскывацца, тащыцца.
 Развалакшы, чы *што*—рстаскывацца, тащыцца.
 Развой *м.*—развитие; процесс. НТ.
 Разводзьдзе *н.*—полноводье, наводнение.
 Разводка *ж*—разводенка.
 Развагатацца—расхохотаться.
 Разгаданы—рагаданный.
 Разгаданы, даць *што*—разгадывать, дать.
 Разгалашоць, ласіць *што*—разглашать, ласить.
 Разгалашэньне *н.*—огласка, разглашение.
 Разгаласце а.—разногласие, диссонанс. НТ.
 Разгалашаны—разглашенный.
 Разганьне *н.*—разогнание.
 Разганяць, ныць, разганяць *каго*—разгонять, разогнать.
 Разгаразілі м.—беспорядок.
 Разгарнуцца—развернуться.
 Разгарнуць—развернуть.
 Разгарожываць, радзіць *што*—разгораживать, родить.
 Разгаты—разложистый, ветвистый. Нк.
 Разгасціцца—загоститься.
 Разгваздаць *што*—разбить, разможыць.
 Разгламаздыць *што*—разможыць.
 Разгляджаны—рассмотренный.
 Разгляджваньне, ляданьне *н.*—рассматривание, мотрение.
 Разгляджваць, лядаць, лядэць *што*—рассматривать, мотреть.
 Разгляд *м*—рассмотрение.

- Разгон *м.*—размах.
 Разгортаць, разгортаць *што*—развёртывать, развернуть.
 Разгрукацца—разгрохотаться, расстучаться.
 Разгуджываць, гудзіць *каго*—расхуливать, лить.
 Разгульвацца, ляцца—разгрывацца, раться; разгуливаться, ляться.
 Разгультайца—разлеветься.
 Разгутарыцца—разговориться.
 Раздабара *н.*—говорун (*ср.* *евр.* *dabar*).
 Раздабарваць—говорить о пустяках.
 Раздабары *м. мн.*—разговоры, болтовня.
 Раздабарыцца—разболтаться.
 Раздаваць, раздаць *што*—раздавать, раздать.
 Раздадзены—розданный.
 Раздарожжа *н.*—перекресток.
 Раздзоганы—расшатанный.
 Раздзogaць *што*—разбить, расшатать.
 Раздлубаць *што*—раздолбить, разяснить.
 Раздмуханы—раздутый.
 Раздмухаць *што*—раздуть.
 Разднёць—рассветать.
 Раздобрывацца, рыцца—становиться, стать добрее.
 Раздораны—раздоренный по частям.
 Раздорваць, дарыць *што*—раздоривать, рить.
 Раздражалінік, ражнік *м.*—раздражитель. НТ, а.
 Раздражлівасьць *ж*—раздражимость, жительность. НТ, а.
 Раздражлівы—раздражимый, жительный.
 Раздражнены—разъяренный, раздраженный, раздраженный.
 Раздражнёньне *н.*—раздражение. НТ.

- Раздражняцца, -іцца—раздражывацца, -ніцца; раздражацца, -жыцца; быць раздражэным.
- Раздражняць, -ніць *каго*—раздражываць, -зіць; раздражаць, -жыць.
- Раздраны—разорванны.
- Раздрананы—расцарапанны.
- Раздранаць *што*—расцарапаць.
- Раздраць *што*—разодраць, разорваць.
- Разена *м.*—зевачка.
- Разжалены—разжалоблены.
- Разжаліцца—разжалобіцца.
- Разжаліць *каго*—разжалобіць.
- Разжануць *каго*—разогнаць.
- Разжартаванца з *каго*—разжартвацца, расшутыцца.
- Разжываны—разжываны.
- Разжываць *што*—разжываць.
- Разжывацца з *каго*—разжывацца.
- Разжыраваны, -раваны—раскормлены.
- Разжыроўваць, -раваць *каго*—раскармливаць, -корміць.
- Раззлаваны—рассержаны.
- Раззлавацца—рассердзіцца.
- Раззлаваць *каго*—рассердзіць.
- Раззлуканца—разжужжацца.
- Разінуцца—разінуць рот; раззіцца руганню.
- Разіныка, -зіны *аз.*—розіныя, розіны, -зейка.
- Разіцца—оскорбляцца.
- Разіць *каго*—поражаць; оскорбляць.
- Разладаваны—разражаны.
- Разладаваць (*стрэлку*)—разладзіць (ружжэ).
- Разладзьдзе *м.*—разлад; дысгармонія. НТ.
- Разлаідачыцца—разленіцца. Бг. ДБ. 42 ст.
- Разламаваць, -маць *што*—ломваць, разломваць.
- Разлапатацца—разболтацца.
- Разлапушыць—распустыць, халопух (*Галыя канадская разлапушы сад. Ян. К. Ша. ж. 63 ст.*).
- Разлог *м.*—овраг.
- Разложысты—развесісты, овражысты.
- Разлучна—раздэльна.
- Разлучнасьць *ж.*—раздэльнасць.
- Разлучны—раздэльны, аддэльны.
- Разлучыцца з *кім*—расстацца, раз'ядніцца.
- Разлучыць *каго, што*—раз'ядніць, аддэліць.
- Размаглаваны—1) разглажаны; 2) раскрашаны румынамі.
- Размаглаваць, -главаць *што*—1) разглажваць, -ладзіць (белье); 2) раскрашваць, -расіць румынамі (ліца).
- Размаглавацца—раскрасіцца, разрумяніцца.
- Размазваць, -заць *што*—размазваць, -заць; растіраць, -тэрегь.
- Размажджорыць *што*—размазжыць.
- Размазваны—раскрашаны, расписаны.
- Размазэваць, -ляваць *што*—расписываць, -саць краскамі.
- Размантаваны—промотаны, растрачаны.
- Размантачыць *што*—промотаць, растраціць.
- Размаўленне *н.*—собесядованне, разгаварванне.
- Размаўляць, -мовіць—разгаварываць; расказываць, -заць.
- Размах *м.*—размах.
- Размахацца, -хнуцца—размахвацца, -хнуцца; раздвігацца; размяцца.
- Размахваць *чым*—размахваць.

- Размнажацца, -множыцца—размножыцца, -жыцца.
- Размнажэньне *н.*—размножэнне. НТ.
- Размова *ж.*—разгавор, дыялог, бесіда, інтэрв'ю. НТ.
- Размоўка *ж.*—размоўка, размоўкі.
- Размоўны—1) дыялагічны, разгаворны, сабесядовальны; 2) разгаворны.
- Размоўца *м.*—сабесядок, інтэрв'юер. НТ.
- Размыслены *н.*—размыслены, ваіны. НТ.
- Размыслаць, -мыць *што*—размыслаць, -мыць.
- Размыслены *н.*—размыслены. НТ.
- Размыславаць, -славаць—размыславаць, -мыславаць; абдумваць, -мыць.
- Размыў *м.*—размыў.
- Размышаны *н.*—размышаны.
- Размышаць, -наць *што*—размышаць, -наць.
- Разон, -зочак *м.*—разон.
- Разора *ж.*—глыбокая борозда на пашні.
- Разораны—разораны.
- Разораны *н.*—разораны.
- Разораць, -зараць *што*—разорваць, -зараць.
- Разрабаць *што*—разрабаць.
- Разрагатацца—громка рассяцца.
- Разрахованы *н.*—расчысланы.
- Разрахованы—расчысланы.
- Разрахоўваць, -хаваць *што*—расчысціць, -ціць.
- Разрахоўка *ж.*—расчысл.
- Разрахоўка *м.*—расчысленне, расчысл.
- Разроблены—разроблены, разроблены.
- Разробліваць, -рабіць *што*—разробліваць, -рабіць.
- Разроблены—разроблены; разроблены, диферэнцыраваны.
- Разроблены *н.*—разроблены, дыферэнцыяцыя. НТ.
- Разроблівацца, -рабіцца—диферэнцыравацца; адрознівацца, -рабіцца.
- Разробліваць, -рабіць *што*—разробліваць, -рабіць; дыферэнцыраваць.
- Разрослы—разрослы.
- Разроўніваць, -роўнаць *што*—разроўніваць, -роўнаць.
- Разрумзацца з *чым*—расплакацца, разрыдацца.
- Разрывацца, -равацца—разрывацца, -равацца.
- Разрыць, -раваць *што, каго*—разрываць, -раваць.
- Разрынуцца—разваліцца.
- Разрыў *м.*—разрыў, расторгненне.
- Разрэзаны—разрэзаны.
- Разрэзваць, -заць *што, каго*—разрэзваць, -заць.
- Разумавальнік *м.*—умнік, рэзонер. НТ.
- Разумаваны *н.*—умнічанне, рэзонанс. НТ.
- Разумаваць—умнічаць, рэзонансавать. НТ.
- Разумны *н.*—умнічанне, паняцце.
- Разумець *што*—умнічаць.
- Разуміць—уміць, прыходзіць у разум.
- Разумова—разумна.
- Разумовасьць *ж.*—разумнасць, рассудочнасць, інтэлектуальнасць. НТ.
- Разумовы—умствены, інтэлектуальны, рассудочны. НТ.
- Разыйграваць, -раць *што*—разыйграваць, -раць.

Разыначка ж.—изюминка.
 Разынкавы—изюминный.
 Разынікі ж. мн.—изюм.
 Разыходзіцца, зыйціся—расходиться, разойтись.
 Разьба ж.—резьба, скульптура. НТэ.
 Разьбежны—расходящийся (*Разьбежны рад*). НТэ.
 Разьбірае дэс. безас.—разносит, нападает злость.
 Разьбірацца, разабрацца—разбираться, разобраться (в чем), ориентироваться, товаться. НТэ.
 Разьбіраць, разабраць што—разбирать, разобрать; разносить, нести; анализировать, раскладывать.
 Разьбяганьне м.—разбег, расхождение.
 Разьбягацца, разьбягчыся—разбегаться, разбежаться, не совпадать.
 Разьбяр м.—ваятель, скульптор. НТэ.
 Разьбярскі—скульптурный.
 Разьбярства м.—скульптура, ваяние.
 Разьветрыцца—проветриться.
 Разьвеў м.—дефляция. НТэ.
 Разьвіленьне м.—разветвление, бифуркация (реки). НТэ.
 Разьвіліна ж.—развилка.
 Разьвіньне м.—развёртывание, развертка. НТэ.
 Разьвінуты—развернутый.
 Разьвінуцца—развернуться.
 Разьвінуць што—развернуть.
 Разьвіслы—развесистый.
 Разьвіснуць—развеситься.
 Разьвітацца з кім—распрощаться.
 Разьвіцьцэ м.—развитие.
 Разьвіханы—расшатанный.
 Разьвіхацца—расшататься.
 Разьвіхаць, хвіць што—расшатать, тнуть.

Разьвязак м.—решение (задача).
 Разьвязаны—развязанный, решенный.
 Разьвязаньне м.—развязание; решение (процесс).
 Разьвязаць, заць што—развязывать, зать; распутывать, гать; разрешать, шить (задачу).
 Разьвязка ж.—развязка, финал, катастрофа (*лит.*). НТэ.
 Разьдзел м.—глава (в книге), раздел, параграф.
 Разьдзяўбаць што—расклевать.
 Разьбегатца—расстонаться.
 Разьбегнае—посошок; на разьбегнае—на посошок.
 Разьбесьці—см. разьядоць.
 Разьбесьціцца—рассыпаться с делью.
 Разьліваньне м.—разлив, разливание.
 Разьлічаны—рассчитанный.
 Разьлічана, чыцца з кім—рассчитываться, таться.
 Разьлічэньне м.—рассчет, расчисление.
 Разьмеркавальнік м.—распределитель.
 Разьмеркавальны—распределительный; разделительный.
 Разьмеркаваньне м.—распределение.
 Разьмілавацца з кім—перестать любить.
 Разьмякаць, мякнуць—размокать, кнуть.
 Разьмяркованы, меркаваны—распределенный.
 Разьмяркоўвацца, меркавацца—соображаться, равняться с чем.
 Разьмяркоўваць, меркаваць што, каго—распределять, лить.
 Разьнік м.—см. разьнік.

Разьніца ж.—см. разьніца.
 Разьяданьне м.—раз'едание, коррозия. НТэ.
 Разьядоць, разьбесьці што—раз'едать, раз'есть.
 Разьяданы—раз'единенный.
 Разьяданьне м.—раз'единение.
 Разьяднаць каго—раз'единять.
 Разьядка м.—розина.
 Разьядць—розевать, раскрыть рот.
 Разьвісты—громкий, крикливый.
 Разьвіцца—раскрыться (о роте).
 Разьвіць—разинуть, раскрыть рот.
 Раі зоркавыя—кучы звездные. НТэ.
 Раі м.—рай.
 Раіца з кім—советоваться.
 Раіць што—советовать.
 Раіба ж.—роение.
 Раі м.—рак.
 Ракавы—годовой, годичный.
 Раі-волат—исполинский рак.
 Рака ж.—река.
 Ракаўны—относящийся к пашне.
 Раініцтва м.—полеводство. НТэ (*ср. роўніцтва*).
 Рама ж.—пахота, пахотное поле.
 Раінычы—пашенный.
 Раінак м.—плечевая кость.
 Раіменьчык м.—ремешок.
 Раімень м.—ремень.
 Раіменьнік м.—ремесленник.
 Раіменьніцтва м.—занятие ремеслом.
 Раіменьчы—ремесленнический.
 Раіон м.—ромашка (*бот. Melicope L.*).
 Раі м.—плечо; мя раі—рукав рекі. НТэ.
 Раіство м.—ремесло.
 Раінак м.—утро.

Ранда ж.—аренда, откуп.
 Рандар м.—арендатор, откупщик, шинкар, целовальник.
 Рандарка ж.—арендаторша, шинкарка.
 Рандаўшчык м.—арендатор.
 Раніца ж.—утро.
 Раніцаю—по-утру.
 Ранічны—утренний.
 Раньне м.—см. ранак, раніца.
 Рап м.—порыв, мгновенное (*ср. лат. rapitum*).
 Раптам—нечаянно, вдруг, в миг.
 Раптоўна—внезапно.
 Раптоўнасьць ж.—всепленность, неожиданность.
 Раптоўны—внезапный, нечаянный, неожиданный.
 Рапуха ж.—жаба полевая (*бат.*).
 Расада ж.—рассада.
 Расамаха ж.—россомаха (*Сігноріа*). ЗТ.
 Расейскі, сійскі—великорусский.
 Расей, сейшчына ж. ўл.—Россия, Великороссия.
 Расіна, ніка ж.—росинка.
 Расіца ж.—росянка (*бот. Drosera L.*). НТэ.
 Расіцца—мочиться росой.
 Расіць што—мочить росой.
 Расічка ж.—росница, манжетка (*бот. Alchemilla vulgaris L.*) (*ср. гусьялка*). НТэ.
 Раска ж.—ряска (*бот. Lemna L.*). НТэ.
 Расказ м.—приказ.
 Расказаньне м.—приказание.
 Расказваць, заць—приказывать, зать.
 Раскатурхаць каго—растолкать.
 Раскачаны—раскатанный.
 Раскачаць што—раскатать.
 Расквактацца—раскудаться.

- Расквечваць**—расцветать.
Я. Кол. НЗ ХХУ
- Расквітацца з кім**—расплатиться, рассчитаться.
- Расквітаць каго**—окончательно расчесть.
- Раскіданасьць ж.**—разбросанность, рассеянность. НТ.
- Раскіданы**—разбросанный, рассеянный.
- Раскіданьне м.**—разбрасывание.
- Раскіданца, кінуцца**—разбрасываться, росаться; рассеваться, яться.
- Раскідць, кінуць што**—разбрасывать, разбросить.
- Раскідлівасьць ж.**—нерасчетливость.
- Раскіддох ж.**—нерасчетливая.
- Раскірэка аз.**—раскоряка.
- Раскірэчаны**—раскоряченный.
- Раскірэчваць, чыць**—раскорячивать (ноги.)
- Расклад м.**—расклад, анализ. НТ.
- Раскладаньне н.**—разложение. НТ.
- Раскладаць, кладваць, класьці што**—раскладывать, разложить.
- Раскладка ж.**—разверстка.
- Раскладовы**—аналитический. НТ.
- Раскоша ж.**—1) простор, приволье; 2) изобилие, богатство, роскошь.
- Раскошна**—1) привольно, свободно; 2) роскошно.
- Раскошны**—1) привольный, просторный; 2) роскошный, обильный.
- Раскройваць, роць што**—рассекать, сечь; разрубать, бить.
- Раскрыжаваньне н.**—положение на крест, распятие.
- Раскрыжаваны, жоаны**—распятый.
- Раскрыжаванца**—принять крестообразное положение.
- Раскульбачваць, бачыць што**—расседывать, лать.
- Раскумекаць**—сообразить.
- Раскуты**—раскованный.
- Раскуць каго, што**—расковать.
- Распавіць каго**—распеленать.
- Распагодзіцца**—проясниться.
- Распад м.**—распад, разрушение (*Распад горных пород*). НТ.
- Распадабаць каго**—разлюбить.
- Распадацца, пасьціся**—распадаться, пасться; разрушаться, шийся.
- Распазнаваць, распазнаць каго**—распознавать, нать.
- Распазнаваньне м.**—распознавание.
- Распакованы, каваны**—распакованный, раскупоренный, распечатанный.
- Распакорыць каго**—вывести из покорности, освободить (*І сьлім распакораны ад панічных бядот*. Ян. К. Безваз, 14 ст.).
- Распакоўваць, каваць што**—распаковывать, ковать, раскупоривать, рить.
- Распалены**—раскаленный, пламеняющий.
- Распальваньне н.**—раскаление, распаление.
- Распальвацца, ліцца**—разжигаться, жеться; воспламениться страстью.
- Распальваць, ліць што**—распалывать, лить; разжигать, жечь.
- Распалка ж.**—подтопка.
- Распасьвены**—разъевшийся.
- Распаўзацца, паўзыцься**—расползаться, зтись.
- Распаўсюджаны**—распространенный.

- Распаўсюджаньне м.**—распространение.
- Распаўсюджаваць, джыць што**—распространять, вить.
- Распачаць**—начать.
- Распачанца**—начаться.
- Распачаць што**—начать, открыть (дело, огонь).
- Расплісканы**—расплесканный.
- Распліскаць, ліснуць што**—расплескать, снуть.
- Распутаны**—распутанный.
- Распутаць што**—распутать.
- Распутаны**—распутанный.
- Распутаць што**—расплатать, растинуть.
- Распушчыць вочы**—раскрыть глаза. Ц. Гарт. С.Ц. 59 ст.
- Распушчыць**—расплатать. (*О каб яго пярэц расплажму*. Я. Кол. НЗ ХХІ).
- Распукала аз. белас.**—раздуло.
- Распукуцца**—лопнуть, разорваться.
- Расправа ж.**—расправа, распоряжение, суд.
- Распрацацца, нуцца**—раздеваться, деться; разоблачаться, читься.
- Распрацаць, нуць каго**—раздевать, деть.
- Расправаць што**—раз'утьюжить.
- Распрацацца**—растянуться, выпрямиться; освободиться, разрешиться от бремени.
- Распрацаць што, каго**—распрямить, освободить от пут.
- Распродаж м.**—распродажа.
- Распростаны**—растянутый, выпрямленный.
- Распуджаны**—распуганный.
- Распуджаць, дзіць каго**—распугивать, гать.
- Распук м.**—лопанье, разрыв.
- Распукацца**—1) лопаться; 2) распускаться.
- Распукаць**—разбухать, набухать.
- Распусны**—распутный, развратный.
- Распуста ж.**—распустство, разврат; озорство.
- Распусынік м.**—распутник.
- Распусыніца ж.**—распутница.
- Распухаць, пухнуць**—распухать, хнуть.
- Распушчацца, распусыцца**—1) распускаться, ститься; портиться нравственно; 2) о реке—выходить, выйти из берегов.
- Распыліцца**—распылаться гневом.
- Распырэкацца**—разбрызгаться, расчихаться.
- Распытаны**—распрошенный.
- Распытваньне м.**—расспрашивание.
- Распытванца, тацца**—расспрашивать, росить (у кого).
- Распытваць, таць каго**—расспрашивать, росить кого.
- Расабачыцца**—распуститься, разозлиться.
- Рассаводзіцца**—расшалиться.
- Расслухаць каго, што**—выслушать, расслушать.
- Рассмаргліцца**—перетереться.
- Расстагнацца**—расстонаться.
- Расстаньне м.**—расставание.
- Расстарацца**—приобрести старанием. (*Кань, кароўку расстараўся*. Я. Кол. НЗ ІV.)
- Рассукаць што**—рассучить.
- Расыпацца, рассыпацца**—1) рассыпаться; 2) разрешиться от бремени.
- Расыпчысты**—рассыпчатый.
- Раставаньне н.**—тавание. НТ.
- Раставаць, растаяць**—таять, растаять.
- Расталы**—тавший, раставший.
- Растані м. мн.**—см. раздарожжа.

Растанкі ж. мн., тиньне н. — разлука.
 Растанш м. мн. — уменьш. от растані.
 Растаропа ж. — грязь.
 Растаропца ж. — распутица.
 Растаропны — 1) расторопный; 2) разбитый (о дороге).
 Растрачанье н. — растрата, утрата.
 Растрачваць, раціць што — растрачивать, ратить; потерять.
 Растрасаць, рэсьці што, како — растрясывать, сти.
 Растроп м. — чортаналох (бот. Carduus L.).
 Раструены — растравленный.
 Раструйвацца, руіцца — растравливаться, виться (о рие, сердце).
 Раструйваць, руіць што — растравливать, вить.
 Раструшаны — рассыпанный.
 Раструшваць, русіць што — растряхивать, рясти.
 Растрбушмаць како — растерзать, растребушить.
 Ратуркваць, каць како — будить, разбудить толчками.
 Расхадзца — см. разыходзца.
 Расхапаны — расхищенный.
 Расхапваць, паць што — расхищать, тить.
 Расхіл м. — разгиб; растворение. НТ.
 Расхілены — разогнутый, развернутый.
 Расхіленьне н. — разгибание, разворачивание.
 Расхільвацца, ляцца, ліцца — разгибаться, разогнуться; развёртываться, развернуться.
 Расхільваць, ляць, ліць што — разгибать, зогнуть, развёртывать, развернуть.

Расхістацца — расшататься.
 Расхістаць што — расшатать.
 Расхіпацца — расплакаться.
 Расхістацца — расстегнуться.
 Расход м. — расход; раехожде-ние.
 Расходнік м. — очинток (бот. Selum L.); вялікі — запяча ка-кануста (S. maximum Sill.) НТ.
 Расхопаны — расхвачанный.
 Расхрыстацца — обнажить грудь (ср. расхістацца).
 Расчароўвацца, рапацца — разочаровываться, ваться.
 Расчулены — растроганный.
 Расчуленьне н. — умиление.
 Расчульвацца, ліцца — расчуливаться, рогаться; умиляться, литься.
 Расчульваць, ліць како — расчуливать, рогать; умилять.
 Расчынены н. — раскрытие, растворение.
 Расчыняцца, ніцца — раскрываться, рить.
 Расчыняць, ніць што — раскрывать, рить.
 Расчытаць што — прочитать, разобраться в письме (Часамі сам не расчытаю; што капішу. Я. Кол. НЗ. 125 ст.).
 Расшалонаць што — раскусить, высунуть. (Ніўжо ў вас ка хопіць кліку такога глупства расшалонаць. Я. Кол. НЗ. 182 ст.).
 Расшыраць што — расшырять.
 Расшпільны — расстегнутый.
 Расшпільваць, ліць што — расстегивать, тегнуть.
 Расшрубаваны, баваны — развинченный.
 Расшрубоўваць, бваць што — развинчивать, нить.
 Расштурхаць како — растолкать, разогнать.

Расьліна ж. — растение.
 Расьлінасьць ж. — растительность, флора. НТ.
 Расьліны прм. — растительный; нае згуртаваньне — раст. сообщество; ная краіна — раст. область. НТ.
 Расьліны-вадалюбы — гидрофиты. НТ.
 Расьліны-гнілаеды — сапрофиты. НТ.
 Расьліны-жываросты — эпифиты. НТ.
 Расьліны-лазуны — лазящие растения. НТ.
 Расьліны-солалюбы — солончаковые растения. НТ.
 Расьліны-сухалюбы — ксерофиты. НТ.
 Расьліца — прорастать.
 Расьліць што, како — растить.
 Расьперазаць како — распоясать.
 Расьпелесаваць — исполосить.
 Расьпесьціцца — избаловаться, извежиться.
 Расьпесьціць како — избаловать, извежить.
 Расьпечаны — раскаленный.
 Расьпешчаны — избалованный, извеженный.
 Расьпілаваць што — распилить.
 Расьпіраць, перці што — раздувать, дуть.
 Расьпісвацца, сацца — расписываться, саться.
 Расьпякка ж. — выговор.
 Расьпякца, пячэся — разжигаться, жечься; раскалиться, литься.
 Расьпякаць, пячы што — разжигать, жечь; раскалять, лить.
 Расьсыванье н. — рассевание.
 Расьсываць, сець што — рассевать, сеять.
 Расьсякаць, сячы што — рас-секать, сечь.

Расьцеплены — растопленный.
 Расьцеплаваць, цепліць што — растапливать, топить.
 Расьцінаць, цяць што — рас-секать, сечь.
 Расьцін м. — рассечение.
 Расьцягацца, гуцца — растягиваться, тянуться; распро-стираться, стертись.
 Расьцягаць, гуць што, како — растягивать, тянуть.
 Расьцягнены, гнуты — растянутый.
 Расьцягненье н. — растяже-ние.
 Расьцярушаны — рассеянный, раскрошенный (хлеб).
 Расьцярушваць, рушыць што — рассевать, сеять; раскроши-вать, шить; рассыпать.
 Расьцярублены — расчищенный вырубкой.
 Расьцярублаваць, церабіць што — расчищать, стить вы-рубкой.
 Расьцяты — рассеченный, раз-рубленный.
 Рата ж. — срок платежа.
 Ратаваньне н. — спасание, из-бавление от опасности.
 Ратаваць како — спасать, из-бавлять.
 Ратай м. — пахарь.
 Ратны — военный, ратный.
 Раток м. — ротик.
 Ратунак м. — спасение, подача помощи.
 Ратуновы — спасительный.
 Раўнаваньне н. — см. раўнаньне.
 Раўнавацца — сравниваться.
 Раўнаваць што, како — срав-нивать, уравнивать.
 Раўнаньне н. — уравнение. НТ.
 Раўніна ж. — равнина; р. спрад-вечная — р. столовая. НТ.
 Раўнууючы — сравнивая, сравни-тельно.
 Раўноткі — ровенький.

Раўці—реветы.
 Раўчак м.—овраг. НТ.
 Рахавальны—счетный, счетоводный.
 Рахаваць што—считать, подсчитывать.
 Рахаўнік м.—счетовод.
 Рахаўніцтва н.—счетоводство.
 Рахвал м. ўд.—Рафаил.
 Рахманасьць ж.—спокойствие, кротость.
 Рахманець—становиться смиреннее.
 Рахманы—тихий, спокойный, кроткий, смиренный.
 Рахуба ж.—счет, отчет; рас-счет.
 Рахубны—рассчетный.
 Рахунак м.—счет; нак бигучы—текущий счет.
 Рахунковы—счетный, расчетный.
 Рацыя ж.—причина, смысл, резон.
 Рачавістаць, рачавіснасьць ж.—действительность.
 Рачавісты, рачавісны—действительный.
 Рачком прс.—на четвереньках, ползком.
 Рачулка ж.—реченька.
 Рачыкі м. мн.—горец аптечный (раст.) МГ.
 Рачыць каму—желать, благоволять, сонзволыць.
 Ращуча—решительно, без обиняков.
 Ращучасьць ж.—решительность, шимость.
 Ращучы—решительный, решимый.
 Ращэтык м.—гриб моховик, Сержп.
 Раяваць—роскошествовать, жить по райски.
 Робіць—см. рабіць.
 Ровень м.—уровень. НТ.
 Рог м.—рог, угол; ммс. НТ.

Рогат м.—громкий хохот.
 Рогі м. мн.—рога.
 Род м.—род; пол.
 Родавы—половой.
 Родзіч м.—родич, родственник.
 Родзішча н. зб.—родня.
 Родніца ж.—археогоний. НТ.
 Родны—1) родной, отечественный (Родная мова); 2) скло—родительный падеж.
 Рожа ж.—1) роза (бот. Rosa L.); 2) рожа (болезнь).
 Рожавы—розовый.
 Розвальні ж. мн.—большие сани, розвалы.
 Роздараж ж. Я. Кол. НЗххх—см. раздарожжа.
 Розка ж.—розга.
 Рознабокi, бочны—разносторонний.
 Рознагучнасьць ж.—диссонанс. НТ.
 Розназбор м.—дивертисмент. НТ.
 Рознамысьнасьць ж.—разномыслне, инакомыслне.
 Рознамысны—разномыслящий, иномыслищий.
 Рознастайнасьць ж.—разнообразье.
 Рознастайны—разнообразный.
 Рознасьць ж.—различие, отличие.
 Розны—разный, различный, отличный.
 Разрух м.—разгром.
 Разум м.—разум, рассудок, ум, интеллект.
 Розьверць ж.—раструб (бот. ochrea). НТ.
 Розьніца ж.—равница.
 Розьніцца—различаться, отличаться.
 Розыйгра ж.—розыгрыш.
 Розыйд м.—уход.
 Ройсты ж. мн.—лесная заросль, Баг. ДБ. 21 і інш. ст.
 Рок м.—год.

Рольнік м.—землепашец.
 Рольніцтва н.—землепашество, земледелие (сп. рольніцтва).
 Рольнічы—земледельческий, хлебопашеский.
 Роза ж.—роза.
 Рондаль м.—кастрюля.
 Рона ж.—сукровица, пена из рта умирающего.
 Росказ м.—приказание (сп. расказ).
 Роскшы ж.—роскошь, изобилие (сп. раскошы).
 Росласьць ж.—дородство.
 Рослы—дородный, высокорослый.
 Росны—рогистый.
 Роспалаць ж.—вскрытие трупа.
 Роспач ж.—отщипие. НТ.
 Роспуст м.—развод (брака).
 Росгун м.—рассупанье.
 Ростані, нікі ж. мн.—перекрестки дороги (сп. растані).
 Роставы—ростовой; вегетативный. НТ.
 Рось ж.—мгла, туман.
 Рот м. (род—рота; дат.—роту; мн. л.—раты)—рот.
 Роў м.—ров, балка. НТ.
 Роўна—ровно, равно.
 Роўнабокi, бочны—равносторонний.
 Роўнавага ж.—равновесие.
 Роўнаважны—равновесный.
 Роўнавагвы—ромбический. НТ.
 Роўнаважасьць ж.—равновеликость. НТ.
 Роўнаважкі—равновеликий.
 Роўнаважныне н.—равноденствие. НТ.
 Роўназначны—равнозначный.
 Роўналежна—параллельно.
 Роўналежнабокi м.—параллелепипед. НТ.
 Роўналежнасьць ж.—параллельность.

Роўналежнік м.—круг параллельный; параллель. НТ.
 Роўналежны—параллельный.
 Роўнасечная—биссектриса (мат.) НТ.
 Роўнасьць ж.—равенство.
 Роўнік м.—экватор. НТ.
 Роўніканы—экваториальный.
 Роўніца ж.—плоскость. НТ.
 Роўнічны—плоскостный. НТ.
 Роўны—равный.
 Роўнядзь ж.—равнина.
 Рохканыне м.—хрюканыне.
 Рохкаць—хрюкать.
 Рохля аг.—вилы, лая; нерыха.
 Рочніца ж.—годовица.
 Рочны—годовой.
 Рошчына ж.—закваска.
 Руб м.—ребро, край.
 Рубель м.—жердь для увязывания снопов и сена на телеге при перевозке с поля.
 Рубель м.—рубль.
 Рублёвік м.—целковый.
 Рубрант м.—шелковая материя, штоф.
 Рубрыкаваць што—отмечать.
 Руда ж.—1) руда; 2) грязь; 3) кровь.
 Рудамедны—гризномедный. Яс. Под. р. и. 115 ст.
 Рудзяк м.—орштейн (минер.) НТ.
 Рудзянец м.—бородавник (бот. Lathraea Tozga.) НТ.
 Рудны—черный, грязный.
 Рудня ж.—рудник; медный завод.
 Руды—рудой, темнорыжий.
 Ружавік м.—орлец (родонит). НТ.
 Ружовы—розовый.
 Руїна ж.—руина, развалина.
 Руїнавальнік м.—разрушитель.
 Руїнавальны—разрушительный.
 Руїнаваныне м.—разорение.

Руйнаваць *што*—разрушать, разорять.
 Рукавчэчка *ж.*—перчатка.
 Рукавы *м. мн.*—рукава.
 Рукамыйніца *ж.*—умывальник.
 Рукамшэчка *ж.*—рукопожка, ай-ай (Chigomuz). ЗТ.
 Рукапіс *м.*—рукопись, манускрипт. НТ.
 Рукасты—длиннорукий.
 Рука *ж. мн.*—тюря.
 Рука *ж.*—ствол ружья.
 Руменка *ж.*—ромашка (*ср.* ромонак).
 Румза *ж.*—плакса.
 Румзаньне *м.*—плакание, плач на взрыд.
 Румзань—плакать на взрыд.
 Рунысты—густошерстный, пушистый.
 Руны *ж.*—озимые всходы.
 Рупатліва, пліва—заботливо.
 Рупатлівасьць, плівасьць *ж.*—заботливость, хлопотливость.
 Рупатлівы, плівы—заботливый, хлопотливый.
 Рупіцца—беспокоиться, заботиться.
 Рупіць *каго*—беспокоить, заботить.
 Рурка *ж.*—трубочка.
 Рух *м.*—движение.
 Рухавасьць *ж.*—подвижность.
 Рухавік *м.*—двигатель.
 Рухавіць *каго*—делать подвижным. Я. Кол. НЗ хvi.
 Рухавы—двигательный.
 Рухавы—подвижный.
 Рухануць *што, каго*—тронуть, шевельнуть.
 Рухацца—трогаться с места.
 Рухаць *што, каго*—трогать, двигать, колебать.
 Рухнуцца—тронуться, двинуться, пошатнуться, удариться.
 Рухомасьць *ж.*—движимость, -мое имущество.

Рухомы—движимый.
 Ручачэчка *ж.*—веретенце.
 Ручай *м.*—ручей.
 Ручайка *ж.*—веретенце; нитка на веретене.
 Рушнік *м.*—полотенце.
 Рушчызна *ж.*—Великороссия.
 Рушыцца—трогаться, двигаться, шататься.
 Рушыць *што, каго*—трогать, двигать, шатать.
 Рушыньне *м.*—движение, поход.
 Рыбакрыл *м.*—птерихтис. НТ.
 Рыбалка *ж.*—крачка болотная (Hydrochelidon) ЗТ.
 Рыба-яшчар *м.*—ихтиозавр. НТ.
 Рыбацкі—рыбачий, рыболовный.
 Рыбацтва *м.*—рыболовство.
 Рыбачка *ж.*—крачка (Sterna) ЗТ.
 Рыганьне *м.*—1) рыгание; 2) громкий плач.
 Рыгаць, гнуць—1) рыгать, гнуть; 2) плакать.
 Рыгнуць душою—испустить последний вздох.
 Рыгор *м. ул.*—Григорий.
 Рыллеўка *ж.*—заступ.
 Рызыка *ж.*—риск, азарт.
 Рызыкаўны—рискованный, азартный.
 Рызьзе *м. зб.*—лохмотья.
 Рыж *м.*—рис (*бот.* Oryza L.). НТ.
 Рыжы—рыжий.
 Рыжок *м.*—рыжок (*бот.* Samolus Crantz). НТ.
 Рык *м.*—рык, рев, рычание.
 Рыкаць—рычать.
 Рыла *м.*—рыло, морда.
 Рыласты, латы—толстомордый.
 Рымар *м.*—шорник.
 Рымарства *м.*—шорничество.
 Рымак *м.*—рынок, торг.
 Рынкавы—рыночный.

Рыною рынуцца—стремительно броситься.
 Рынуты—брошенный.
 Рынуцца—броситься, устремиться.
 Рынуць—бросить, кинуть.
 Рыпацца—ерзать, сидеть беспокойно на месте.
 Рыпаш—скрипеть.
 Рыса *ж.*—черта.
 Рысавальнік *м.*—чертежник, рисовальщик.
 Рысавальня *ж.*—чертежная.
 Рысаваньне *м.*—рисование, изображение (как действие).
 Рысаваш *што*—рисовать, чертить.
 Рыска *ж.*—черта, черточка.
 Рысунак *ж.*—рисунок, чертеж. НТ.
 Рыся *ж.*—рысь.
 Рышаваньне *м.*—сборы, подготовка.
 Рышавіцца—собираться, готовиться.
 Рышпа *ж.*—гранюра.
 Рышт, ток *м.*—канавы.
 Рыштаваньне *м.*—леса, подмости.
 Рыштаваць *што*—возводить леса, строить подмости.
 Рыштунак *м.*—1) подмости, подстава; 2) снаряжение. ВТ.

Сабака *м.*—собака.
 Сабакмі падшымты—лукавый, хитрый.
 Сабачка *м.*—головка релейника.
 Сабачкі *м. мн.*—двузубец (*рист.* МГ. (*ср.* паўчкі)).
 Сабачнік *м.*—любитель собак.
 Сабачы—собачий; грибок—вид грибов (*На ножцы буслы сабачы грибок уверх*

Рэдзь *м.*—раз, краты, доля, очередь.
 Рэдзька *ж.*—редька огородная (*бот.* Barbarea latifolia L.).
 Рэдка—жидко, редко.
 Рэдкі—жидкий, редкий.
 Рэз *м.*—убой (скота); отрез земли.
 Рэзны камень—оникс. НТ.
 Рэзь *ж.*—1) резь в желудке; 2) изрубленная солома.
 Рэзьнік *м.*—мясьник.
 Рэзьніца *ж.*—скотобойня.
 Рэй вэсьці—заправлять (делом).
 Рэйка *ж.*—рельса.
 Рэпа *ж.*—репа (*бот.* Brassica rapa L.).
 Рэпкі *м.*—посконник (*бот.* Eupatorium L.) НТ.
 Рэха *м.*—эхо.
 Рэхва *ж.*—железный обруч на колесе.
 Рэч *ж.*—вещь; дело (*лат. res*).
 Рэчавістасьць, сты—си рачавістасьць, сты.
 Рэчасьнік *м.*—реестр, каталог. НТ.
 Рэчанька *ж.*—речка, реченька.
 Рэчны—речной.
 Рэчышча *м.*—русло реки. НТ.
 Рэшта *ж.*—остаток.
 Рэштавы—остаточный.
 Рэя *ж.*—1) рига, овин; 2) хоровод.

С

падымае свой жоўты чубок. Яс. Пад. р. н. 13 ст.).
 Сабачыцца—1) злиться; 2) дурачиться.
 Сабэ—дат. п. от мест. сам.
 Саболь *м.*—соболь (Mustela putorius).
 Сава *ж.*—сова, неясыть.
 Саваны *м. мн.*—саваны. НТ.
 Саган *м.*—чугунный горшок. МГ.

Саглядач *м.*—соглядатай.
 Сагнуты—согнутый, согбенный.
 Сагнуцца—согнуться.
 Сагнуць *што, каго*—согнуть.
 Сад *м.*—1) сад; 2) огород.
 Саджганы—изжаленный, искусаанный.
 Саджгаць *каго*—изжалить, искусать.
 Саджаака *ж.*—пруд.
 Садзень *м.*—садина.
 Садзець—болеть, ныть, зудеть. Сержа.
 Садзіба *ж.*—*см.* сядзіба.
 Садзіцца (*содзіцца, садзіць*)—садиться.
 Садзіць *што*—сакать, сидеть.
 Садкасьць *ж.*—терниность.
 Садкі—терникий.
 Садоніна *ж.*—садовые фрукты.
 Садок, дочак *м.*—садык.
 Садоўнік *м.*—садовник, садовод.
 Садоўнітва *н.*—садоводство.
 Садоўнічыа *ж.*—жена садовника.
 Садоўнічы—садоводческий.
 Садухі *м. мн.*—похороны, погребение; гибель, смерть. (*ср. глгм „Со духи праведных“*).
 Сает *м.*—английское сукно.
 Сажань (*р. сажня*) *м.*—сажень.
 Сажыкаць *што*—сжевать.
 Сажлокаць *што*—вылокать.
 Сакавік *м.*—март.
 Сакавіковы—мартовский.
 Сакавітасьць *ж.*—сочность.
 Сакавіты, вы—сочный, наливатый.
 Сакатаньне *н.*—кудахтанье, квахтанье.
 Сакатаць—квактать, кудахтать.
 Сакатлівы—привередливый, бранчивый.

Сакатун *м.*—ворчун.
 Сакатуха *ж.*—квактуха.
 Сакаўны—сочный.
 Сакера *ж.*—*см.* сякера.
 Сокол *м.*—*см.* сокол.
 Сакінь *з каго*—зло надеметься (над кем).
 Сакрамент *м.*—причастие (у католиков).
 Сакрэт *м.*—секрет.
 Сакрэтна—секретно, тайно.
 Сала *н.*—1) сало; 2) осенний ледоход. НТ₂.
 Салавей *м.*—соловей.
 Салавейка *м.*—соловушка.
 Салавейчык *м.*—славка (*Sylvia*). ЗТ.
 Саладзей—срани; ст. от салодка.
 Саладзіны *ж. мн.*—барда.
 Саладзіць *што*—подслащивать.
 Саладуха *ж.*—кулага (кушанье).
 Саламаха *ж.*—саламата, густой кисель.
 Саламны—соломенный.
 Саланіна *ж.*—1) солонина (мясо); 2) солёное сало.
 Саланчак *м.*—солончаковая почва. НТ₂.
 Салата *ж.*—салат; молочан (*бот. Lactuca L.*)
 Салетра *ж.*—селитра.
 Салетраны—селитровый.
 Саліць *што*—солить.
 Салодка—сладко.
 Салодкасьць *ж.*—сладость.
 Салодкая граць *ж.*—лакрица.
 Салодкі—сладкий.
 Салома *ж.*—солома.
 Салонасьць *ж.*—солёность.
 Салоны—солёный.
 Салоўка *м.*—соловей.
 Салоха *ж. ў.н.*—Соломонда в перен. смысле простоты (синоним: Федула).
 Салушайка *ж.*—ливоблюд. ж.
 Сальмяк *м.*—нашатырь. НТ₂.
 Сальмяковы—нашатырный

Салынка *ж.*—солонка.
 Салыка *ж.*—вышка, чердак.
 Салы *ж.*—зала, зал.
 Сам займ—сам; *як імя м.*—хозяин дома.
 Сам адліл—в одиночку.
 Сам воем—в носмером.
 Сам двух—вдвоем.
 Сам дзевіць—вдевятером.
 Сам на сам—*l'été-a-l'été*, без свидетелей.
 Сам няць—впятером.
 Сам сем—всемером.
 Сам тріль—втроем.
 Сам чварт—вчетвером.
 Сам шост—вшестером.
 Сама 1) *займ.*—сама; 2) *як імя ж.*—хозяйка дома.
 Самабарона *ж.*—самозащита.
 Самабмяжаваньня *н.*—самоограничение.
 Самадукацыя *н.*—самообразование.
 Самазначэньне *н.*—самоопределение.
 Самабытасьць *ж.*—самобытность, оригинальность. НТ₂.
 Самабытны—самобытный, оригинальный.
 Самаліты—представительный, видный.
 Самавольны—самопроизвольный. НТ₂.
 Самагубец *м.*—самоубийца.
 Самагубка *ж.*—женщина-самоубийца.
 Самагудка *ж.*—свирель, гудочная сама.
 Самадапамога *ж.*—самопомощь.
 Самадзейнасьць *ж.*—самодеятельность.
 Самадзейны—самодеятельный.
 Самадзелка *ж.*—самоделщина.
 Самадзелавы—самоделный.
 Самадзейнасьць *ж.*—*см.* самадзейнасьць.

Самадзейны—*см.* самадзейны.
 Самазабыцьцэ *н.*—самозабвение.
 Самазахаваньне *н.*—самосохранение.
 Самазадавальненне *н.*—самоудовлетворение. НТ₄.
 Самазапылкаваньне *н.*—самоопыление. НТ₅.
 Самазьнявага *ж.*—самоунижение.
 Самалёт *м.*—аэроплан.
 Самалюб *м.*—себялюбец, эгоист.
 Самалюбны—себялюбивый, эгоистический.
 Самалюбства *н.*—себялюбие; эгоизм. НТ₄.
 Самамалы—наименьший, минимальный.
 Самамэта *ж.*—самоцель.
 Саманагляданьне *н.*—самонаблюдение. НТ₄.
 Саманадзейлівасьць, дзейнасьць *ж.*—самонадеянность.
 Самонадзейлівы, дзейны—самонадеянный.
 Саманазіраньне *н.*—*см.* саманагляданьне.
 Самапасам—без присмотра.
 Самапрядка *ж.*—самопрядка (*ср. калаўрот*).
 Самапэўнасьць *ж.*—самоуверенность.
 Самарух *м.*—самопроизвольное движение, автомат.
 Самасейка *ж.*—1) самосейка (мак); 2) внебрачное дитя.
 Самаспасцьярога *ж.*—*см.* саманагляданьне.
 Самасправаваньне *н.*—самоуправление. Яз. Лёс. Км.
 Самастойна—самостоятельно независимо.
 Самастойнасьць *ж.*—самостоятельность, независимость.

- Самастойны—самостоятельный, независимый.
 Самасьведомасьць ж.—самосознание. НТ.
 Саматугам—своими силами.
 Саматужнік м.—кустарь. НТ.
 Саматужніцтва н.—кустарничество.
 Саматужны—кустарный.
 Самаўладзьдзе, ладства н.—самовластие, автократия.
 Самаўладны—самовластный, автократический.
 Самаўрад н.—автономия, самоуправление.
 Самаўрады, ўрадавы—автономный.
 Самахвал м.—хвастун.
 Самец м.—самец.
 Саміца ж.—самка.
 Самахоць—своей охотой, добровольно.
 Самачуцьце н.—самочувствие.
 Саменькі—как раз этот самый.
 Самлены—обомлевший.
 Самлець—обомлеть.
 Самаца ж.—удинение, одиночество.
 Самагнасьць ж.—удиненность.
 Самагны—любящий уединенную жизнь.
 Самі м. мн.—сани.
 Сапаты—сопящий.
 Сапць, -пнуць—сопеть, фыркать, кнуць.
 Сапель м.—1) сопля; 2) ледяная сосулька.
 Саплівы—сопливый, возгрявший.
 Сапляк м.—сопляк, возгрявец.
 Сапраўднасьць ж.—действительность, истинность.
 Сапраўдны—истинный, действительный, настоящий, подлинный.
 Сапраўды—действительно, по-настоящему.

- Сапрон м. ўл.—Софрон, Софроний.
 Сапсаваны, -суты—испорченный.
 Сапсаванца—испортиться.
 Сапсаваньце што, каго—испортить.
 Сапсець, -сініць—состариться.
 Сапуха ж.—сопухья.
 Сапхнуты—столкнутий.
 Сапхнуць што, каго—столкнуться.
 Сапці—сопеть.
 Саракавіны ж. мн.—сорочки.
 Саракавы—сороковой.
 Саракоўка ж.—20 коп.
 Сарамыга аг.—стыдливый, нахливающий, конфузливый.
 Сарамыжлівы, жны, жы—стыдливый, конфузливый.
 Саранчук м.—1) коромисло (насекомое) 2) сорт цветов.
 Саранчыць—уничтожать (подобно саранче).
 Сарвага ж.—салфетка.
 Сардэчнік м.—пустырник (bot. Leonurus L.).
 Сардыка ж.—сардинка (Alu. pilchardus).
 Сарна ж.—серна, дикая коза (Cervus Capreolus). ЗТ.
 Сараманьне н. аб.—половые органы.
 Сарока ж.—сорока.
 Сароміцца ж.—стыдиться, конфузиться.
 Сароміць каго—стыдить, протыжать, конфузить.
 Саромлівасьць ж.—стыдливость, застенчивость.
 Саромлівы—стыдливый, застенчивый, конфузливый.
 Саромна—стыдно, конфузливо.
 Саромны—срамный, похабный.
 Сарпаньне н.—фырканье.
 Сарпаць—фыркать.
 Сас м.—саксонец.
 Сасквараны—сжаренный.
 Саскварыць што—сжарить.

- Саскі—саксонский.
 Саскаўнуцца, -лінуць з чаго—соскользнуть.
 Саскрабнуць што—назаметно стаять.
 Саслаўны н.—ссылка.
 Саслугачы м.—сослуживец.
 Я. Кол. НЗ. XII.
 Сасмажаны—зажаренный.
 Сасмажыць што, каго—зажарить.
 Сасонка ж.—уменьш. от сасна.
 Састарыцца—стать нищим.
 Саступаць з чаго—сходить вниз, с дороги.
 Састыгнуць, -тыгнуць—озыбнуть.
 Саткнуцца з кім—столкнуться.
 Саўка м. ўл.—Сава.
 Саўрылы—сопелый, потный.
 Саўрыць—сопеть, вспотеть.
 Саўсім—см. зусім.
 Сахор м.—навозные вилы.
 Сачыцца ж.—чечевича.
 Сачычка ж.—чечевичка. НТ.
 Сачоўка ж.—чечевича (bot. Ervum L.).
 Сачыцца—сочиться, вытекать.
 Сачыць што, каго—1) выслеживать, подстергать; 2) што—источать.
 Саша ж.—шоссе. НТ (ср. шас, шоса).
 Сашык м.—сошник.
 Сашчамліцца—плотно сжаться, сомкнуться.
 Сашчаміць што—защемить, плотно зажать, сомкнуть.
 Саян м.—верхняя юбка; сарафан.
 Свавольніць—своевольничать, проказничать, шалить.
 Свавольнік м.—своевольник, шалун.
 Свавольніца ж.—своевольница, шалунья.
 Свавольніцтва н.—своеволие.

- Свавольны—своевольный, непослушный.
 Сваволя ж.—своеволие, непослушание.
 Сварка ж.—побранка.
 Сварыцца з кім—ссориться; на каго—бранить.
 Сват м.—сват.
 Сватове м. мн.—сваты.
 Сватухна м.—увел. от сват.
 Свацейка ж.—сватюшка.
 Свацьця ж.—сватья.
 Сваляк м.—родственник.
 Сваляцтва н.—родство.
 Свалячасны—своевременный.
 Свалячка ж.—родственница.
 Свойскі—1) родственник; 2) домашний, ручной.
 Севалка ж.—сеялка.
 Седзень м.—сидень.
 Седмачок м.—седмичник (bot. Trientalis L.) НТ.
 Седні ж. мн.—сидня, праздная жизнь.
 Селета—этого года, теперь.
 Селетка ж.—родившаяся в этом году.
 Селетні—относящийся к этому году.
 Селішча н.—селение. НТ.
 Селядзец м.—селедка: сольдь (Clupea harengus).
 Селянін м.—крестьянин.
 Селядцовы—сельдевый, сельдочный.
 Сем—семь.
 Семдзённы—семидневный.
 Семдзсят—семьдесят.
 Семдзсяты—семидесятый.
 Семенны—плодовый.
 Семеньнік ж.—перезревший огурец.
 Семнаццаты, -наццаты—семнадцатый.
 Семнаццать, -наццать—семнадцать.
 Семсот, -ты—семьсот, -тый.
 Семуха ж.—праздник Тройцы.

- Семы—сельмой.
 Семя *н.*—1) семя (*ср.* насеньне)
 2) племя.
 Семязавязь *ж.*—семязачаток,
 семепочка (*бот.* ovulum, semina). НТ.
 Семяложак *м.*—семяносец
 (*биол.* placenta). НТ.
 Семьянін *м.*—семьянин.
 Семячка *ж.*—семянка, НТ.
 Сенажатка *ж.*—сенокосный
 лужок.
 Сенажатны—сенокосный.
 Сенажаць *ж.*—1) сенокос;
 2) сенокосный луг.
 Сенькі, нцы, пачкі *ж. мн.*—
 сени.
 Серабро *м.*—серебро (*ср.* срэбра).
 Серада *ж.*—среда (день).
 Серадзінка *ж.*—середишка.
 Серадолым—средний (сын).
 Сёрб *м.*—глоток.
 Сердаваньне *н.*—раздражение,
 негодование, гнев.
 Сердавань, вацца—сердиться,
 гневаться.
 Серка *ж.*—сера.
 Серканы—серный.
 Сернік *м.*—спичка.
 Серчаны Іскрак (*мін.*)—колче-
 дан. НТ.
 Серчаны квас—серная кисло-
 та. НТ.
 Сетачка памераваі—палетка,
 НТ.
 Сетка *ж.*—сеть. (*Чыгунавая
 сетка.* НТ).
 Сеткаваты—сетчатый. (*Сетка-
 ватая судзілка.* НТ).
 Сеткавіца *ж.*—сетчатка (*retina*).
 НТ.
 Сеўны—посевный.
 Сіберны—жестокій, злой.
 Сівабародзька, роды—седобор-
 родый.
 Сіваграк *н.*—сивоворонка (*Co-
 tula garrula*).

- Сівавусы—седоусый.
 Сівавалосы—седолоосый.
 Сівак *м.*—1) сивак (сивая ло-
 шадь); 2) сивуч, нерпуха
 (*Otaria*).
 Сівачок *м.*—седенький стари-
 чок.
 Сівер *м.*—север, северный ре-
 кий ветер.
 Сівец *м.*—1) белоус (*бот.* *Ver-
 dus* L.); 2) сивак семенуща,
 ржанка (*Charadrius*).
 Сівець—седеть.
 Сівазна *ж.*—седина.
 Сівы—седой, сивый.
 Сівоженькі—седенький, седь-
 хонький.
 Сіг *м.*—шаг.
 Сіганьне *н.*—шаганье.
 Сігаць, гануць, гнуць—шага-
 гнуть.
 Сікаўка (МГ), сікаўка (Нс) *ж.*—
 сарнищовка, пульвериза-
 тор.
 Сікша *ж.*—вспыльчивая жем-
 чина.
 Сіла *ж.*—1) сила; 2) множе-
 ство.
 Сіловон *м. ўд.*—Силуан.
 Сілиць каго—присилывать.
 Сілкавацца—подкрепляться
 пищею.
 Сілкам—насилно.
 Сіло *н.*—силок, петля; удоча.
 Сілява, ляўка *ж.*—ухлев (мел-
 кая рыба), шамая.
 Сіляць што—тянуть удок;
 удить, черпать (воду).
 Сіневароць *м.*—продеска (*бот.*
Mercurialis perennis). НТ.
 Сіпельня *ж.*—красильня.
 Сіпі камень—купорос НТ.
 (*ср.* купарвас).
 Сінь *ж.*—синяя краска, лазурь.
 Сінька *ж.*—лазурь, синька.
 Сінюткі, нюсенькі—сінель-
 кий.
 Сінюха *ж.*—лучина.

- Сінюшнік *м.*—сінюха (*бот.*
Polygonum L.). НТ.
 Сіневасьць *ж.*—синевасть.
 Сіневокі—синеглазый.
 Сіневы—синевасть.
 Сіняцьвет, квет *м.*—сіняк (*бот.*
Echium L.). НТ.
 Сіняшійка *ж.*—варакушка
 (*Loxia sylvia*).
 Сіпайла *м.*—сипун.
 Сіпатацьць *ж.*—осиплость.
 Сіпаты—сиплый, осипший.
 Сіпуха *ж.*—сова-сипуха (*Strix
 aluco*) ЗТ.
 Сірамаха *ж.*—бирюк.
 Сіраціна, ціпка *ж.*—сирота,
 тетка.
 Сіраціца—представляться си-
 ротой.
 Сіроткі, рочы—сиротский.
 Сіт *м.*—ситник (*бот.* *Juncus* L.).
 Сіта *н.*—сито.
 Сітаваты—ситовидный. НТ.
 Сітавіна, ціпка *ж.*—пора. НТ.
 Сітавінкі—поровый. НТ.
 Сітца *ж.*—ожика (*бот.* *Ligula
 DC*) НТ.
 Сітык *м.*—камыш (*бот.* *Scir-
 pus*). НТ (*ср.* мліна).
 Сітовны—ситниковые (*бот.*
Juncus L.).
 Скаба, біна, бка *ж.*—згноза,
 занозина.
 Скабць—заносить.
 Скабы *ж. мн.*—реберная часть
 туши.
 Скаварада *ж.*—сковорода.
 Скавародкі *ж. мн.*—погре-
 мок большой (раст.). МГ.
 Скавароднік *м.*—лепешка, испе-
 ченная на сковороде.
 Скавечыцца—умереть в аго-
 ни.
 Скавятаньне *н.*—визжание.
 Скавятць—визжать.
 Скагатаць—вопить, вать (*ср.*
сігатаць).

- Скаголеньне *н.*—вытьё, вопль,
 плач.
 Скаголиць—выть, плакать, го-
 лосить.
 Скажаны—искаженный.
 Скажэньне *н.*—искажение.
 Сказ *м.*—1) искажение; 2) пред-
 ложение (*грам.*) (*ср.* выказ).
 Сказа, зіна *ж.*—искажение.
 Сказіцца—исказиться, искри-
 виться.
 Сказіць што—исказить, изу-
 родовать.
 Сказоўнік, сказьнік *м.*—преди-
 кат, сказуемое.
 Скакануць—прыгнуць.
 Скаканьне *н.*—скаканье, пры-
 ганье, пляска.
 Скакаць—1) скакать, прыгать;
 2) плясать.
 Скакуи *м.*—плясун, танцор.
 Скакуньня, куха *ж.*—попры-
 гунья, плясунья, балерина.
 Скакучык *м.*—тушканчик.
 (*Dipus*) ЗТ.
 Скала *ж.*—скала.
 Скалануцца—всколотиться,
 взмутиться, встряхнуться.
 Скалануць што—всколотить,
 взмутить, потрясти.
 Скалатя *ж.*—муть, подонки.
 Скалаціцца—сбиться.
 Скалаціць што—1) сбить (ма-
 сло); 2) собрать (деньги).
 Скалелы—иззябший.
 Скалець—иззябнуць.
 Скалечаны—искалеченный,
 изувеченный.
 Скалечаньне *н.*—искалечение,
 изувечение.
 Скалечыцца—искалечиться,
 изувечиться.
 Скалечыць каго—искалечить,
 изувечить.
 Скалка *ж.*—1) кремень; 2) жир-
 ные капли на жидкой по-
 верхности.
 Скалкі—кремнистый.

Скалоць *каго, што*—исколоть, избодать.
 Скалочаны—1) сбитый; 2) сколоченный.
 Скалыхнуца—всколыхнуться.
 Скалыхнуць *што*—всколыхнуть, потрясти.
 Скаль ж.—пчелы-разведчики.
 Скаляваць—разведывать новое жилище (о пчелах); высматривать.
 Скалянець—затвердеть.
 Скамарох м.—скрипач на деревенской свадьбе.
 Скамянеласьць ж.—окаменелость.
 Скамянелы—окаменелый, затвердевший.
 Скамянець—окаменеть, затвердеть.
 Скамянець *што*—обратить в камень.
 Сканяньне м.—кончина, смерть.
 Сканаць—скончатся, умереть.
 Скандаваньне м.—скандирование. НТ.
 Скандаваць *што*—скандировать (стихи).
 Сканчаць, скончыць *што*—оканчивать, окончить.
 Сканчэньне м.—конец, окончание.
 Скапрызіцца—избаловаться.
 Скапрызіць *каго*—избаловать.
 Скапыціцца—споткнуться, сло-жить копыта (о лошади); издохнуть, умереть.
 Скарабаціцца—скоробиться.
 Скарабаціць *што*—скоробить, покоробить.
 Скарабачаны—скоробленный, бившийся, покоробившийся.
 Скарада ж.—борона.
 Скарадзэньне м.—боронование.
 Скарадзіць, скародзіць—бороновать.
 Скарадзьба ж.—бороньба.

Скараны—покаренный, наказанный.
 Скараўлены—скорявленный. Я. Кол. НЗ у.
 Скараць *каго*—покарать, наказывать.
 Скарачацца, раціцца—сокращаться, ратиться.
 Скарачаць, раціць *што, каго*—сокращать, ратить.
 Скарачэньне н.—сокращение.
 Скарб м.—1) сокровище; 2) государственная казна; 3) имущество.
 Скарбец м.—ищик для хранения денег.
 Скарбнік м.—казначей (государственный).
 Скарбніца ж.—сокровищница.
 Скарбовы—казенный, государственный.
 Скарбонка ж.—денежная кружка, копейка.
 Скарга ж.—жалоба.
 Скаргіж м.—жалобщик.
 Скарговы—жалобный.
 Скаргыцца, скараціцца *каго*—жаловаться.
 Скаркаваць—запечатать пробою.
 Скаркаваньне н.—опробкование. НТ.
 Скароджаньне м.—*ом.* скароджэньне.
 Скародзіць—*см.* скарадіць.
 Скаромны—скромный, сrameный, непозволённый.
 Скарочаньне н.—*ом.* скарачэньне. НТ.
 Скарочаны—сокращенный.
 Скарнаць—сковырять.
 Скартаваць—стасовать (карты).
 Скарупа, рупіна ж.—скорлупа, струп.
 Скарупка ж.—струпик.
 Скаруплы—покрытый струпком.
 Скарупнуць—покрываться струпом.

Скарыначка ж.—корочка (хлеба).
 Скарынка ж.—хлебная корка.
 Скарыстаны—использованный.
 Скарыстаць *што*—использовать.
 Скарэлы—закоревший.
 Скарэць—закореть.
 Скасаваньне м.—упразднение, отмена.
 Скасаваль—*см.* скасоўваць.
 Скасавурыцца—исноситься, искривиться.
 Скасованы—зачеркнутый, упраздненный, отмененный.
 Скасоўваць, саваць—зачеркивать, кнуць; упраздняць, -ляць; отменять, -нить.
 Скат м.—колеса у телеги.
 Скатаваць *каго*—наказывать плетью.
 Скацна ж.—скот. НТ.
 Скаціны—скотский.
 Скачурыцца—свернуться, издохнуть.
 Скаштваць *што*—ответать на впуск.
 Скаштованы—ответанный.
 Сквана ж.—алчность, жадность.
 Скваліцца—зариться, жадничать.
 Скваліва, сквална—алчно, жадно.
 Скваліваць, пнасьць ж.—алчность.
 Сквалівы, пны—алчный, жадный.
 Сквар м., ра ж.—жар, жара, зной.
 Скварка ж.—кусочек горячего сала.
 Скварна—жарко, знойно.
 Скварны—жаркий, знойный.
 Скварыцца—жариться, печься на зное.
 Скварыць—жарить, припекать.
 Сквасьнелы—прокисший.

Сквасьніць—прокиснуть.
 Скверашчаць—трещать по лагушачьи.
 Сквіа м.—произительный крик, вопль.
 Скволяць—ослабеть.
 Скварціцца—кричать трескучим голосом.
 Скелз м.—отскок, искос.
 Скепка м.—щепка.
 Скепкі—колкий.
 Скіба, біна ж.—краюха хлеба, ломоть.
 Скібачка, бка ж.—ломтик, моток.
 Сківіцы ж. *мн.*—челюсти.
 Скіганьне, ганьне, гіганьне м.—1) визжание (поросят); 2) плач ребят.
 Скігат ж.—визг; плач.
 Скігачь, гачь, гігачь—визжать.
 Скід м.—1) сброс; 2) аборт.
 Скідак, дыш м.—недоношенное дитя.
 Скіданца, скінуца—принимать чужой вид, превращаться, превратиться.
 Скідань, скінуць *што, каго*—1) сбрасывать, сбросить; 2) вытраивать, -ань дитя, абортить; 3) удалять, -ань с должности.
 Скідзень м.—оборотень.
 Скінуты—сброшенный, устранный, удаленный.
 Скірпа ж.—мера нарубленных дров.
 Скірта ж.—скирда.
 Скіслы—прокисший.
 Скіснуць—прокиснуть.
 Склад м.—1) состав (*Асабовы склад*); 2) слог, склад речи, стиль, силлаба. НТ; 3) стан; 4) склад (помещение).
 Складальны—составной. НТ.
 Складанка ж.—складчина.

- Складнакветкавые**—сложноцветные (*бот. Compositae*). НТс.
- Складанасьць ж.**—сложность.
- Складанец м.**—складной нож. Сержп.
- Складаны**—сложный.
- Складанье н.**—сложение, синтез.
- Складанца, складасяся**—слагаться, сложиться; составляться, виться; состоять (из чего).
- Складань, складася што**—сладывать, слагать, сложить; составлять, составить; набирать, набрать (в типографии).
- Складзены**—сложенный, составленный, набранный.
- Складзень м.**—складень.
- Складзіны ж. мн.**—складчина.
- Складна**—складно, стройно.
- Складнасьць ж.**—стройность.
- Складнаць**—становиться стройнее.
- Складнік м.**—1) слагаемое; 2) элемент, составная часть. НТс.
- Складны**—складный, стройный.
- Складовы**—слоговой, синтаксический; синтетический. НТс.
- Складенья н.**—склонение (*грам.*)
- Складяцца**—быть склоняемым; изменяться по падежам, склоняться.
- Складяць што**—склонять, изменять по падежам.
- Склеп м.**—1) склеп; 2) погреб, подвал.
- Склепавы**—погребной, подвальный.
- Склепкі м.**—погребок.
- Склеціць хату**—поставить избу клетью. Баг. Дуд. В. 18 ст.
- Скелшчаны**—сплоченный, соединенный как бы клещами.
- Скелшчавца, скелшчыца**—1) сплочиваться, тесно соединяться; 2) сходиться, соединяться (о собаках и мухах).
- Скелшчавць, скелшчыць ш.**—сжимать, сжать клещами, спланивать, сплотить.
- Скелзаница**—скользница.
- Скелзка**—скользко.
- Скелзкі**—скользкий.
- Скелзнуць**—скользнуть.
- Скелзота ж.**—скользякость.
- Скелзь ж.**—слизь.
- Скелі м.**—созыв, склики.
- Скеліканье н.**—созывание.
- Скелікацца**—быть созываемым.
- Скелікаць каго**—созывать, собирать.
- Скелікач м.**—глашатай, герольд.
- Скелон м.**—падеж.
- Скелытаць што**—слепить.
- Скелычаны**—исключенный, перепутанный.
- Скелычанье, чванье н.**—кличение, включивание.
- Скелычавца, скелычыца**—клочиться, включиться; быть включенным (о волосах).
- Скелычавць, скелычыць**—клочить, включить (волосы).
- Скелыченье н.**—свод.
- Скелыць што**—вынести свод, сделать сводом.
- Скелара аг.**—1) докучливый проситель; 2) скряга.
- Скеларыш**—1) докучно шаркающий; 2) скряжничать.
- Скеларыца**—представляться бедным.
- Скелля ж.**—скобель.
- Скелат м.**—вопля, вой, ныть.
- Скел м.**—прыжок, скачок.
- Скелам**—вприпрыжку.
- Скелі м. мн.**—танцы.
- Скелнуць**—прыгнута.
- Скелык**—сколько.
- Скома ж.**—оскомнина.
- Скомсаны**—сжеванный.
- Скомсаць што**—с'есть, сжевать.
- Скомчаны**—оконченный; пыдроб—конечная дробь (*мат.*) НТс.
- Скомчавць, чыць што**—оканчивать, окончить.
- Скора**—скоро; как только, лишь только.
- Скоранісец м.**—стенограф.
- Скоранісны**—стенографический.
- Скораніс м.**—стенография.
- Скорасць ж.**—скорость.
- Скоршы пр. м. в. ст.**—скорейший.
- Скоса**—искоса, с боку.
- Скочка ж.**—блоха.
- Скочыць**—прыгнута.
- Скраб амкл.**—царап!
- Скрабання ж.**—скобление, подскобливание.
- Скрабанье н.**—царапание.
- Скрабаница**—1) чесаться ногтями; 2) царапаться.
- Скрабаць, бнуць што, каго**—царапать, пнуть; чесать, сбрести, скоблить.
- Скрабіна ж.**—царапина.
- Скрабуны м.**—скребущие (животные). ЗТ.
- Скрадць, скрасяць што**—воровать, своровать; даць голас—фальшивить в пении; даць ногу—фальшивить в музыке.
- Скродзены**—сворованный.
- Скрануць што**—тронуть с места.
- Скробаць**—шаркать ногами.
- Скродат м.**—скрежет; шарканье ногами.
- Скродзь**—сквозь, насквозь, навывлет.
- Скродка-счка ж.**—ломоть, ломтик хлеба.
- Скром м.**—заячий жир.
- Скроневы**—височный (*Скроневая доля мазгоў*, НТс.)
- Скронь ж.**—висок (*ср. слав. скранія*).
- Скружаны**—подсеянный.
- Скружаць, жыць што**—подсеивать, подсеять.
- Скрупула м.**—малость.
- Скрупулка ж.**—крошечка, шепоточка.
- Скрутак ж.**—хартія, свиток. НТс.
- Скрутка ж.**—1) спираль, НТс.; 2) катушка (*Ріпагобіс*). ЗТ.
- Скруха ж.**—сокрушение. Ян. К. Шл. ж. 186 ст.
- Скручаны**—свитый, свернутый.
- Скручавца, скручыца**—1) свиваться, свитись; свернуться; 2) перевертеться (о замке).
- Скручавць, скручыць што**—1) свивать, свить; свертывать, свернуть; 2) перевертывать, теть; 3) скручивать, скрутить.
- Скрыва**—криво, скось (*Тут усміхнуўся Міхась скрыва*, Я. Кол. НЗ IX.)
- Скрывіць**—искривить.
- Скрыгатаць н.**—скрежетание.
- Скрыгатаць**—скрежетать.
- Скрыдла м.**—крыло.
- Скрыдлаты**—крылатый.
- Скрыжаванье н.**—перекрещивание.
- Скрыжоўвацца, жавацца**—скрещиваться, скреститься.
- Скрыжоўваць, жаваць што**—скрещивать, скрестить.
- Скрылек м.**—ломтик хлеба в виде крылышка.
- Скрыль м.**—ломоть, соты.
- Скрыначка ж.**—шкатулка, ящичек, сундучок.
- Скрынка ж.**—сундучок, ящик.
- Скрыня ж.**—большой сундук; ящик.

- Скрыпанье *н.*—скрип, скрипение.
- Скрыпаць, -пнуць—скрипеть, -пнуть.
- Скрыпень *м.*—кипрей (*бот.* *Eriophorum* L.); вузкалісты—Иван-чай (*E. angustifolium* L.) НТ₆.
- Скрыпка *ж.*—скрипка.
- Скрытка *ж.*—тайна (*Ты й неба скрыткі падглядзеў.* Ян. К. Шл. ж. 35 ст.)
- Скрыўджаны—изобиженный.
- Скрыўдзіцца—изобидеться.
- Скрыўдзіць *каго*—изобидеть.
- Скрышаны—искрошенный, порезанный.
- Скрышыцца—искрашиться.
- Скрышыць *што*—искрошить, порезать.
- Скубаные *н.*—дерганье, шипание, вырывание перьев.
- Скубаны—дерганный, шипанный.
- Скубаць *што*—дергать, драть, шипать.
- Скуваць—сковать.
- Скула *ж.*—1) чирей, вары; 2) шишка; лу зьесьці—получить отказ.
- Скулаваты—прыщеватый.
- Скулдчаны—всклоченный.
- Скулдчыцца—склочиться.
- Скулдчыць *што*—склочить.
- Скулка *ж.*—прыщик.
- Скуль—откуда.
- Скулье *н. зб.*—чирьи, варывы.
- Скульнік *м.*—передовец (*растение*). МГ.
- Скумат *м.*—лоскут.
- Скуматок, мацік *м.*—лоскуток, точек.
- Скумаць *каго, што*—драть за волосы, рвать в клочки.
- Скумацьце *н. зб.*—лохмотье, лоскутье.
- Скупаваць *што*—скупать.
- Скупануцца—окупиться (*У іхніх хваллах скупануцца.* Я. Кол. НЗ XIII.)
- Скупань, -ніць *што*—скупать, -пить.
- Скупнасьць *ж.*—скопление. (*Скупнасьці зорак.* НТ₆).
- Скупчаны—концентрированный, сосредоточенный.
- Скупчання—сосредоточиваться, концентрироваться (*Гістор. рух скупчання ў руках буржуазіі.* Яз. Лёс. Км.)
- Скупчыны *н.*—концентрация, сосредоточие. Яз. Лёс. Км.
- Скупы—скупой.
- Скупыдзя, скупярды, дыяка аз.—скупец, скряга.
- Скура *ж.*—кожа.
- Скураны—кожанный. НТ₆.
- Скурат *м.*—кусок выделанной кожи.
- Скурацаны—кожанный.
- Скурка *ж.*—кожица.
- Скурлат *м.*—нетопырь (*Вяселішю*). ЗТ.
- Скурны—кожный (*Скурны адкуваныі.* НТ₄); кожанный.
- Скутак *м.*—следствие, результат. НТ₂.
- Скуты—скованный.
- Скуць—*см.* скуваць.
- Слаба, -бка—слабо.
- Слабкі—слабый, не сильный.
- Слабода *ж.*—свабода.
- Слабодны—свабодны.
- Слабосенькі, -бюці, -бюхны—слабецький, слабецьонький.
- Слабютка—слабецьонько.
- Слабы—слабый.
- Славутасьць *ж.*—известность.
- Славуты—славный, известный, знаменитый.
- Сластасьць *ж.*—слоистость. НТ₆.
- Сланец *м.*—1) лен-сланец; 2) вальдшнеп.
- Сланёвы—слоновый.

- Сланечнік *м.*—подсолнечник (*сп. сонечнік*).
- Сланечнікавы—подсолнечный.
- Сланы—1) посланный; 2) посланный.
- Слашота *ж.*—любопытство. МГ.
- Слаць *што, каго*—1) постигать; 2) посылать.
- Слова 1) *н.*—слово; 2) *прс.*—точь-в-точь, как будто бы.
- Словазнаўства *н.*—лексикология. НТ₂.
- Словазнаўца *м.*—лексиколог. НТ₂.
- Славаклад *м.*—фразеология. НТ₂ (?).
- Сладчы *ж.*—сладость.
- Слоў, -лоўк *м.*—банка, банкочка.
- Слонка *ж.*—вальдшнеп (*Scoropax*).
- Слонца *н.*—*см.* сонца.
- Слонь *м.*—слон.
- Слоўта *ж.*—сликоть.
- Слоўнік *м.*—словарь, лексикон.
- Слоўнікавы—словарный, лексический.
- Слоўнічак *м.*—словарик.
- Слоўны—словесный, словарный.
- Слоўна *н.*—словечко.
- Слоўзіць—подшутить.
- Служачы—служащий. Я. Кол. НЗ XXVIII.
- Службовец *м.*—чиновник.
- Службовы—служебный, официальный. НТ₆.
- Службнік *м.*—служитель.
- Службніца *ж.*—служанка.
- Службнічы—служительский.
- Слука—*см.* слонка.
- Слуп *м.*—столб.
- Слупваты—столбчатый (*Слупватая тканка.* НТ₆).
- Слупавік *м.*—базальт. НТ₆.
- Слуп віковы—базальтовый.
- Слупам *прс.*—столбом.
- Слупік *м.*—столбик.
- Слупковая кветка—женский цветок (*бот.*). НТ₆.
- Слупок *м.*—вестник (*бот.* *Pteridium*). НТ₆.
- Слух *м.*—слух (*сп. слых*).
- Слухальня *ж.*—аудитория. НТ.
- Слуханьне *н.*—слушание, послушание.
- Слуханы—слышанный.
- Слухання *каго*—слушаться, быть послушным.
- Слухаць *што, каго*—слушать.
- Слухач *м.*—слушатель.
- Слухачка *ж.*—слушательница.
- Слухмяна—послушно.
- Слухмянасьць *ж.*—послушание.
- Слухмяны—послушный, покорный.
- Слуцак *м. ўл.*—Слуцк.
- Случчына *ж. ўл.*—Слуцкий уезд (округ).
- Слушна—дельно, справедливо.
- Слушнасьць *ж.*—правда, дело; дельность.
- Слушны—дельный, справедливый.
- Слынуць—слыть, быть известным.
- Слынасьць *ж.*—известность.
- Слыны—известный.
- Слых *м.*—слух, молва.
- Слыхаць *дзс. безас.*—слышно.
- Смага *ж.*—1) жажда; 2) сухость во рту; 3) накипь на губах; 4) загар; 5) мгла на горизонте при жаре.
- Смажаніна *ж.*—жаркое.
- Смажаны, жоны—жаренный.
- Смажаные *н.*—жаренье.
- Смажыць *што, каго*—жарить.
- Смазвацца, зацца—стираться, стереться.
- Смазваць, заць *што*—смазывать, зать; стирать, стереть.
- Смак *м.*—вкус.
- Смакаваньне *н.*—отведывание на вкус.

- Смакавацца (на што, у чым)—
усплаждаться (чем).
- Смакаваць што—отведывать
на вкус.
- Смакаваць—вкусовой.
- Смакам—на вкус, по вкусу.
- Смактаць што—сосать.
- Смаля ж.—смола; земная—ас-
фальт. НТэ.
- Смалякурня ж.—смолокурень-
ный завод.
- Смалянец м. ўл.—Смоленск.
- Смаляничына ж. ўл.—Смолен-
ская губерния.
- Смаляна ж.—гарь.
- Смалясты—смолистый.
- Смаляцца—засмалываться, об-
жигаться; пригорать; сгорать
страстью к кому-л.
- Смаляць што, каго—засмалить,
обжигать, коптить.
- Смаля ж.—гарь (ср. смоля).
- Смалянка ж.—крыса с длин-
ным хвостом.
- Смаляк ж.—смолистая лучина.
- Смаляны—смоляной.
- Смаляр м.—смолокур.
- Смаляры—смолокурный.
- Смалярня ж.—см. смалякурня.
- Смалярства н.—гонка смолы,
смолокурение.
- Смалянец м.—бухарник (бот.
Vicia L.). НТэ.
- Смаляны—потертый.
- Смаляныя н.—трение.
- Смаляцца—дёргаться, тереть-
ся.
- Смаляць што—дёргать.
- Смаляны ж. м.,—ныя н. зб.
—харкотина.
- Смаляты—сопливый.
- Смаляк м.—сопливец.
- Смаляк м.—слизень (Ariet
spiriferum). ЗТ.
- Смаляны—вкусно, ный.
- Смаляны ж.—вкусность.
- Смаляць—вкусеть.
- Смок м.—1) насос; 2) водо-
сточная трубка; 3) змей, дра-
кон (ср. цмок).
- Смолены—засмоленный, про-
смоленный.
- Смоля ж.—1) смола; 2) дрема,
смоля (бот. Viscaria vulga-
ris L.). НТэ.
- Смоля, лыны—см. смолясты.
- Смоля ж.—вар; гарь (ср. смаль).
- Сморганца—продираться от
носки, трения.
- Смоля м.—улитка.
- Сморяд, смурод м.—смрад,
вонь, зловоние.
- Смуга ж.—помоха. НТэ.
- Смуродзіць—вонять.
- Смуродзька аг.—вонючка.
- Смуродна—вонючка.
- Смуродны—зловонный, смрад-
ный, вонючий.
- Смуродны воск—озокерит,
горный воск. НТэ.
- Смуродны лупілак—битуми-
нозные сланцы. НТэ.
- Смуга м.—печаль, грусть.
- Смуткаваць—печалиться,
грустить.
- Смутны—грустный.
- Смутна—печально, грустно.
- Смутнагляд м.—пессимизм.
- Смутнаглядны—пессимистиче-
ский НТэ.
- Смутны—печальный, грустный.
- Смуціцца—печалиться.
- Смуціць каго—опечаливать.
- Смык м.—борона.
- Смыкаць што—дёргать, вы-
дёргивать.
- Смычкоў перавоз—чрезвычай-
ная опасность.
- Снаваць што—клять основу,
сповать. (Песьню вечную сна-
ваць. Аб чым з табою уда-
вечу снавалі думкі. Ян. Куп.
Спад. 134 ст.)
- Снасьць ж.—снасть, инстру-
мент, приспособление.

- Сноўдацца—сповать (1 людзі
сноўдаліся на вуліцы. Ян. К.
Спад. 113 ст.)
- Сойка ж. 1) соя; 2) ронжа
(Corvus glandarius).
- Сойм м.—сейм, парламент,
государственное собрание.
- Соймавы сеймовый.
- Сокал м.—сокол.
- Сокат м.—кудахтанье курицы
(ср. сакатанье).
- Соль ж.—соль; выварная—
соль выварочная; кухонная
—соль поваренная НТэ.
- Сон м.—1) сон; 2) сноиление.
- Сон трава ж.—простред (бот.
Pulsatilla L.).
- Сонейка н.—солнышко.
- Сонечнік м.—подсолнечник
(бот. Helianthus annuus L.)
(ср. сланечнік).
- Сонечны—солнечный.
- Сонца н.—солнце.
- Сонцаварот м.—солнцестоя-
ние. НТэ.
- Сонат м.—сопенье.
- Сопуха ж.—слюжа в печной
трубе.
- Сопка прс.—рассыпчато; ж.—
сопка.
- Сопкі—рассыпчатый.
- Сопці—сопеть.
- Сорак—сорек.
- Сорам м.—срам, стыд.
- Сорамна—стыдно.
- Сосну прс.—спросонья.
- Сочка ж.—выслеживание, вы-
сматривание (ср. сачыць).
- Сочыва н.—варенье.
- Соска ж.—уменьш. от саха.
- Спавагу—степенно, солидно
(Сыяваў баском спавагу.
Я. Кол. НЗ VIII.)
- Спаведнік м.—исповедник.
- Спаведніца ж.—исповедница.
- Спаведны—исповедный.
- Спавіванье н.—целование.
- Спавіваць, -ваць каго—целу-
вать, спелывать.
- Спавіданье н.—исповедь.
- Спавідацца—исповедываться.
- Спавідаць каго—исповедывать.
- Спагада ж.—симпатия, сочув-
ствие. НТэ.
- Спагаданье н.—сочувствие,
сострадание.
- Спагадаць—сочувствовать,
симпатизировать.
- Спагадліва, -гадна—сочувствен-
но, снисходительно, состра-
дательно.
- Спагадлівасць, -гаднасьць ж.
—сочувствие, снисходитель-
ность, благосклонность.
- Спагадлівы, -гадны—сочув-
ственный, снисходительный,
сострадательный.
- Спаганіць—опоганить, осквер-
нить.
- Спаганяты м.—взыскатель.
- Спаганяць што—взыскивать,
истребовывать, отомщать.
- Спад м.—1) сток, скат; 2) рэч-
кі—спад реки НТэ; 3) про-
екция. НТэ.
- Спадабацца—повравиться, по-
любиться.
- Спадабаць каго—полюбить.
- Спаданье н.—понижение,
опускание.
- Спадарожнік м.—полутчик,
спутник.
- Спадарожны—попутный.
- Спадыць, спадыць—1) спадать,
-сть; 2) доставаться, таться
по наследству.
- Спадываны—ожидаемый,
жданный.
- Спадыванье н.—ожидание,
надеяние.
- Спадыванка ж.—надежда.
- Спадывацца—ожидать, на-
деяться.
- Спадываць—рассчитывать,
полагаться на что.

- Спадкамец *м.*—наследователь.
- Спадкавы—наследственный.
- Спадкі *м. мн.*—наследство.
- Спадналуску—неожиданно.
- Спадняца, нічка *ж.*—юбка, юбочка.
- Спаднячы—юбочный.
- Спадняча *ж.*—наследство.
- Спаднянасць *ж.*—наследственность. НТ₂.
- Спадняны—наследственный.
- Спадчынаду—из-под-низу.
- Спажыванье *н.*—употребление с пользою.
- Спажываць, жыць *што*—употреблять, бить с пользою; потреблять.
- Спажыванье *н.*—потребление.
- Спажывец *м.*—потребитель.
- Спажывецкі—потребительский (*Спажывецкае таварыства*).
- Спажытак *м.*—употребление с пользою.
- Спажытачы, жыўны—полезный.
- Спазаранку—с утра.
- Спазнавацца, нацца *з кім*—знакомиться, завести знакомство.
- Спазнаваць, наць *каго*—узнавать, нать.
- Спазрыцца—приглынуцься. МГ.
- Спазрыць *каго*—приглядзець. МГ.
- Спазыненне *н.*—опоздание.
- Спазыніцца—опоздать.
- Спаквал—исподволь, медленно.
- Спакоі *прс.*—ископи.
- Спакладань, ладзены—оскопленный, выхолощенный.
- Спакладанье *н.*—холощение.
- Спакладань, ласьці *каго*—холостить, охолостить; оскопдять, пить.
- Спакладзіны *ж. мн.*—*см.* спа-кладанье.
- Спакуса *ж.*—искушение, соблазн.
- Спакусыйнік *м.*—искуситель, соблазнитель.
- Спакусыйніца *ж.*—искусительница.
- Спакушаць, сіць *каго*—искушать, сить; соблазнить, нить.
- Спалашыцца—испугаться.
- Спалашыць *каго*—испугать.
- Спалены—сожженный.
- Спаліцца—1) сгореть; 2) загореть (на солице).
- Спаліць *што*—сжечь.
- Спалкаванье *н.*—копуляция. НТ₂.
- Спалучаць, чыць *каго, што*—воссоединять, нить.
- Спалучэньне *н.*—воссоединение.
- Спамінаць, мануць *каго, што*—вспоминать, мнить.
- Спанатрыць—заметить.
- Спанталюку (*збыць*)—с толку (свести).
- Спапаліць *што*—испелелить.
- Спаразіць *каго*—породить.
- Спаражненне *н.*—опорожнение.
- Спаражніца, ніцца—опорожняться, ниться.
- Спаражніць, ніць *што*—опорожнить, нить.
- Спарахнелы—истлевший.
- Спарахнец—истлеть.
- Спарон *м.*—выкидыш.
- Спартачыць *што*—испортить.
- Спарыш *м.*—двойник, двойное зерно; сосуд.
- Спасаўка *ж. ўл.*—Спасов пост.
- Спаскуджаны—оскверненный, испорченный.
- Спаскудзіць *што*—испортить, осквернить.
- Спасьпеху—поспешно, торопливо.
- Спасьці—*см.* спадаць.

- Спасьцерагальнік *м.*—наблюдатель.
- Спасьцерагаць, цярагчы *каго, што*—подстергать, наблюдать.
- Спасьцярога *ж.*—наблюдение. НТ₂.
- Спатайка тайком.
- Спатвораны—избалованный.
- Спатвора *ж.*—потворство.
- Спатворыць *каго*—избаловать.
- Спатканы—встреченный.
- Спатканьне *н.*—встреча (случайная).
- Спатыкацца, ткнуцца, ткацца *з кім*—встречаться, ретиться.
- Спатыкаць, ткаць, ткнуць *каго*—встречать, ретить (случайно).
- Спатычка *ж.*—встреча.
- Спаўзаць, споўзыць—спазывать, сползать, зти.
- Спаўненне *н.*—исполнение.
- Спаўняцца, споўніцца—исполняться, ниться.
- Спаўняць, споўніць *што*—исполнять, нить.
- Спахануцца—спохватиться.
- Спахмурць—стать хмурым. Ян. К. Спад. 55 ст.
- Спачатку—сначала.
- Спачуванье, чуцьцэ *н.*—сочувствие. НТ₂.
- Спачуваць, чуць—сочувствовать, оказывать сочувствие.
- Сплата *ж.*—выплата, уплата.
- Сплываць, лавіць *што*—выплачивать, уплачивать, лавить.
- Спласць *што*—сплести; *непер.*—солгать, наклеветать.
- Сплеткі *ж. мн.*—*см.* плеткі.
- Сплечены—сплетенный.
- Сплечыцца—вывихнуть плечо (о лошади).
- Сплешчаны—сплощенный.
- Сплешчыцца—сплющиться.
- Сплешчыць *што*—сплющить.
- Спутаны—спутанный.
- Спутвацца, спутвацца—спутываться, таться.
- Спутваць, спутваць *што*—спутывать, тать.
- Сплываць, сплыць, сплываць—1) уплывать, лыть; 2) выкипать, петь.
- Сплывуць—всплыть.
- Сплывіць *м. мн.*—накись (воску, сала).
- Сплываць, сплываць *што*—сплочивать, тить; связать (*ср.* павт).
- Спляжыць—срубить.
- Сплямлены—запятнанный.
- Сплямлівацца, міцца—запятнываться, наться.
- Сплямліваць, міць *што, каго*—запятнывать, нать.
- Спляснуць—сплеснуть.
- Споведзь *ж.*—исповедь.
- Спод *м.*—низ, испод.
- Сподак *м.*—блюдечко.
- Сподка *ж.*—варежка, рукавичка.
- Сподні—исподний, нижний, нательный.
- Сподня—кальсоны.
- Сподзненне—опоздавший.
- Сполах *м.*—испуг.
- Сполахна—боязливо (*Сполахна азіраючыся. Ц. Гарт. СЦ. 5 ст.*)
- Споміж—между. Я. Кол. НЗ XVIII
- Спорка *ж.*—спор, сварка.
- Спосаб *м.*—способ, средство, метод.
- Спосьпеху—*см.* спасьпеху.
- Справа *ж.*—дело.
- Справавод *м.*—деловод, делопроизводитель.
- Справаводства *н.*—деловодство.
- Справаздача *ж.*—отчет.
- Справаджаны—выпроваженный.
- Справаджаць, водзіць *каго*—выпроваждать, водить.

- Справедваць**, ведаць *што*—разумнаваць, -наць.
Справядліва—справедливо, правильно, верно.
Справядлівасць ж.—справедливость, правильность.
Справядлівы—справедливый, правильный.
Спрагаць—спрагаты.
Спрыгнуць—истомиться от жажды.
Спрадаваць, даць *што*—распродать, -дать.
Спрадвек—искони.
Спрадвечны—исконный, изначальный; вечная породы—первозданная порода, НТ.
Спражаны—изжаренный на сковороде.
Спражэньне м.—спражэньне (*грам.*)
Спрактыкаваны—напрактикованный, опытный.
Спрактыкавацца—напрактиковаться, приобрести опытность.
Спракуднічаць—сшалить.
Спросонку—спросонья, со-сна.
Спрат м.—утварь.
Спраўджаны—сверенный, исполненный.
Спраўджвацца, -дзіцца—исполняться, исполниться; сбываться, сбыться; оправдываться, -даться.
Спраўджваць, -дзіць *што*—исполнять, -нить; сдерживать (слово, обещание); сверивать, -рить.
Спраўлены—исполненный.
Спраўляцца, справіцца—управляться, управиться.
Спраўляць, справіць *што*, *каго*—1) исправлять, исправити, исполнять; 2) снаряжать, снаряжать; устроить. (*Справіць вясядле*).
Спраўна—исправно, аккуратно.

- Спраўнасць** ж.—исправность, аккуратность, исполнительность.
Спраўнік м.—исправник, исполнитель.
Спраўны—исправный, аккуратный, исполнительный.
Спрахнуць—превратиться в прах.
Спрацацца з кім—спорить.
Спраба ж.—опыт, испытание, эксперимент. НТ.
Спробаваны—испробованный, испытанный.
Спробаваць *што*—испробовать, испытать, отведаць.
Спробавы, -бы—опытный, экспериментальный.
Спродаж м.—распродаж.
Спросны прс.—сосна.
Спружына ж.—пружина.
Спрухелы—истлевший.
Спрухнець—истлеть.
Спрызвычаны—усвоенный, вошедший в привычку.
Спрызвычацца—привыкнуть.
Спрысканы, -кэлы—доведенный до приторности.
Спрыкрыцца, крыць—дойти до приторности.
Спрытна—проворно, бойко, живо.
Спрытнасць ж.—проворство, живость.
Спрытны—проворный, живой.
Спрытняга м.—ловкач.
Спрызлыліна—призвешно, благосклонно.
Спрызлыліны—призвешный, благосклонный.
Спрыяны м.—приянь. НТ.
Спрыгчы *што*—измерить.
Спрыжаны—см. спражаны.
Спрычка ж.—спор.
Спрычкапіс м.—полемика. НТ.
Спрычны—спорный.
Спудзіць *каго*—испугать, спугнуть.

- Спуск** м.—1) спуск, наклон; 2) уступка (с цены); 3) прощанье (вины); 4) нарывная назв. из лоска с оливковым маслом.
Спускаяцца, спускаяцца—1) спускаться, спускаться с горы; 2) понижаться, -зиться.
Спускаяць, спускаяць *што*, *каго*—спускать, спустить; -скаць з *цены*—уступать в цене.
Спусташаць, тошыць *што*—опустошать, -шить.
Спусташэньне н.—опустошение.
Спусташаны—опустошенный.
Спусьцелы—запустелый.
Спусьцець—запустеть.
Спахлы—опухший.
Спахнуць—опухнуть.
Слушчыць—см. спускаць.
Смынены—прекращенный, остановленный.
Смыннеца, ннца—останавливаться, новиться; прекращаться, -титься.
Смынць, ннць *што*—останавливать, новить; прекращать, -тить.
Смытляваны—спеклеваный.
Смытляваць—спеклевать (муку).
Смытляцца—спросить о чем.
Смыткаць *што*—испачкать.
Смытаць ж.—стыд, посярмяленне.
Смыдак м.—средство.
Смыбра н.—серебро.
Смыбраны—серебряный.
Смыне н.—сосание.
Смыць—сосать.
Смынуць—иссохнуть.
Смыканы—ссушенный.
Смыкаць, каць *што*—ссушивать, -чить.
Смырочаны—сглаженный.
Смырочны *каго*—сглазить.
- Стабаваньне** н.—строчка в шитье.
Стабаваць—строчить.
Ставец м.—глиняная кружка.
Ставарышаваны—соединенный (*Ставарышаваных у саюзі людзей*. Яз. Лес. Км.).
Ставарышавацца—объединиться.
Ставок м.—1) небольшая запруда. НС; 2) прибор, станок. Сержп.
Ставы м. мн.—устой ткацкого станка.
Стаганьне н.—стонание.
Стагнаць (стогну, стогнем)—стонать.
Стоднік м.—1) скотник; 2) сторожевая собака при стаде; 3) племенной бык.
Стадола ж.—сарай для остановки лошадей в влезном доме.
Стады м.—конюх.
Стаены—стоящий в стойле.
Стаенка ж.—конюшенка.
Стажар'е н.—Плеяды, Стожар (звездное скопление). НТ.
Стажковы—ковический, коничный. НТ.
Стажок м.—стожок; конус. НТ.
Стайна ж.—конюшня.
Стакротка ж.—маргаритка (*бот. Bellis Toarna*). НТ.
Стакроць прс.—сторичню; ж.—сторича.
Стада—основательно, солидно; постоянно.
Сталавер м.—см. старавер.
Сталасць ж.—постоянство.
Сталы—стальной.
Сталы—основательный, постоянный.
Стальмах м.—столяр.
Сталюга м.—веретак, мольберт.

Сталяванье *н.*—укладка потолка (*ср.* *столь*).
 Сталяваць—настилать потолок.
 Сталар, столяр *м.*—столяр.
 Стан *м.*—1) положение, состояние; 2) сословие, звание; 3) стоянка; 4) стан (у девицы).
 Стан дзеяслову—залог глагола.
 Станавіты—серьезный, основательный.
 Станавы сословный.
 Станаўдзяць *што, каго*—ставить.
 Становішча *н.*—положение.
 Станожа *м.*—кивсак (*Sulus ferestris*). ЗТ.
 Станік *м.*—лифчик.
 Станоўка *прс.*—стойко. Я. Кол. НЗ XVІІІ.
 Станоўны—постоянный, установившийся.
 Станоўчасць *жс.*—положительность.
 Станоўчы—положительный.
 Станьгом—1) втулик; 2) дыбом.
 Станься—да будет!
 Стана *жс.*—стопа, мера.
 Стапоршчыца—сморщиться.
 Старавер *м.*—старовер.
 Старавечнасьць *жс.*—древность.
 Старавечны—древний.
 Старадаўні—*см.* старажытны.
 Старажытнасьць *жс.*—старина, древность.
 Старажытны—старинный, древний.
 Старазаконнік *м.*—старовер, еврей.
 Старазаконны—нетхозветный.
 Старана *жс.*—страна, край.
 Старанна, -ны—старательно, -ный.
 Стараннасьць *жс.*—старательность.
 Старарэчка *н.*—старое русло. НТ.
 Старасьветчына *жс.*—старина; архавэм. НТ.

Старасьвецкі—старинный; архавэм. НТ.
 Старантах *м.*—археоптерихс. НТ.
 Старасьцен *м.*—крестовник (*бот.* *Sonchus Olerifolius*); балотны—выпадошная трава (*S. palustris* DC.). НТ.
 Старая *жс.*—старуха.
 Старац *м.*—нищий.
 Старожа *жс.*—стража.
 Старонка *жс.*—страница.
 Староннасьць *жс.*—пристрастие.
 Старонны—пристрастный.
 Староньні—посторонний.
 Староўскі—нищенский.
 Старчаванье *н.*—нищенствование.
 Старчаваньне—нищенствовать.
 Старчма *прс.*—горчком.
 Старчонок *м.*—нищий мальчишка.
 Старчыха *жс.*—нищенка.
 Старчыць *дзс.* *безас.*—хватает.
 Старшынаванье *н.*—председательствование.
 Старшынаваць—быть старшиной, председательствовать.
 Старшыня *м.*—старшина, председатель.
 Стары—старый; закон—ветхий завет; сьвет—античный мир.
 Стары *м.*—дел, старик.
 Старызна *жс.*—старье.
 Старэй *прс.* *в. ст.*—старше.
 Старэйшы—старший.
 Старэцкі, -рэчы—старческий, нищенский.
 Стасаваньне—соображаться с чем.
 Стасунак *м.*—отношение. НТ.
 Стась *м.* *ўл.*—Станислав.
 Стаська *жс.* *ўл.*—Станислава.
 Статак *м.*—крупный домашний скот.
 Статуй *м.*—болван.
 Статут *м.*—устав.

Стаў *н.*—запруда.
 Стаўнуць *каго, што*—столкнуть.
 Стаць—*см.* сточваць.
 Стварыць *каго, што*—создать, образовать.
 Стварыньне *н.*—создание, прозвешчание.
 Створаны—созданный.
 Стог *м.*—стог, скирдя.
 Стогнуць—*см.* стагнуць.
 Стойма—беспрестанно стоя (стойма стаць).
 Стокраць *жс.*—кустик маргариток.
 Столак *м.*—табурет.
 Столец *м.*—стул.
 Столка *жс.*—часть.
 Столь *жс.*—потолок.
 Стольніна *жс.*—потолочница; крышка стола.
 Стольны—1) столичный; 2) потолочный.
 Стольчык *м.*—стульчик.
 Стоп *м.*—спина (*Стоп мэталю*). НТ.
 Стопак (атопак) *м.*—истоптанный лапоть.
 Стопень *жс.*—ступень, шаг (*лоджал*).
 Стоўб *н.*—*см.* слуп.
 Сточваць, стачыць *што*—1) сливать, слить жидкость; 2) связывать, зать.
 Стоць *жс.* *мн.*—1) сливки (жидкости); 2) восковой клубок.
 Сточы—стоя.
 Страва *жс.*—кушанье, блюдо.
 Страванье *н.*—пищеварение.
 Страваньне—перевариваться в желудке.
 Страваньне—переваривать пищу.
 Страваход *м.*—пищепровод.
 Стравіць—*см.* страўліваць.
 Стракаты—*см.* стрыкаты.

Страла *жс.*—стрела.
 Стралец *м.*—стрелок, охотник.
 Стральбоўня *жс.*—ружейный завод.
 Стралаўніца *жс.*—стреляние (беспорядочное).
 Страміна *жс.*—крутизна, стремнина.
 Страмя галаву—стремглав, опрометью.
 Страсаць *што*—отрясать, страсивать.
 Страсянуцца—сотрястись. (*Гай страсянуўся*, Я. Кол. Вод. 7 ст.).
 Страта *жс.*—потеря, убыток; издержки.
 Стретна—убыточно, накладно.
 Стратнасьць *жс.*—убыточность.
 Стратны—убыточный.
 Страх *м.*—стра ; *у сэнсе прс.*—очень. (*Трыбу і ляд страх багата*, Я. Кол. НЗ V.)
 Страшлівы—полный страху. (*Лес страшлівы*, Я. Кол. НЗ XVI.)
 Страўлены—с'еденный, потравленный.
 Страўліваць, страўіць—1) с'едать, с'есть; 2) переваривать, -рить; 3) потравить (луг).
 Страўны—с'едобный, удобный для пищеварения.
 Страха, стрэха *жс.*—крыша, кровля.
 Страхануцца—встрахнуться.
 Страхануць *што*—встрахнуть.
 Страхата *жс.*—страх, боязнь, ужас.
 Страховы—кровельный.
 Страчаны—издержанный, израсходованный; утерянный.
 Страчваць, страўіць *што*—истрачивать, -ратить; издерживать, -жать; израсходовать; потерять.
 Страшліваць *жс.*—пугливость.
 Страшлівы—пугливый.

- Страшдыла *н.*—1) страшилище, пугало; 2) чудовище, урод.
 Страшыць *каго*—стращать, застраивать; грозить (кому).
 Страшэнна—страшно, ужасно.
 Страшны—страшный, ужасный.
 Строгі—1) строгий; 2) осторожный, бережливый.
 Строй *м.*—1) строй, порядок; 2) убор, наряд.
 Стромак *м.*—возик сена (*ср.* астромак).
 Стромка *ж.*—заноза; *пр.*—высоко, прямо.
 Стромкі—высокий, прямой, стройный.
 Строп *м.*—кровля.
 Струг *м.*—1) бочарный нож; 2) баржа.
 Струганье *н.*—строганье, скобление.
 Стругаць *што*—строгать, скоблить.
 Струк *м.*—стручок; боб (плод — *legumen*). НТ_с.
 Струкавыя—мотыльковые (растения). НТ_н.
 Струмень *м.*—поток.
 Струмэнт *м.*—инструмент.
 Струна *ж.*—струна; хорда (*мат.*). НТ_н.
 Струп *м.*—струп, шрам.
 Струпелы—истлевший, гнилой.
 Струпелуць—истлеть, сгнить.
 Струпіна *ж.*—засохшая царпина.
 Струхлець—сгнить.
 Стрываць *што*—выдержать.
 Стрыгануць—уколоть налёком.
 Стрыганье *н.*—примётывание нитками.
 Стрыгавань *што*—примётывать нитками.
 Стрыгун *м.*—сенокосец (*Phalangium*) ЗТ.
 Стрыгчы *каго, што*—стричь.

- Стрыгунчык *м.*—кузнечик (*Зу стрыгунчык між травак туркоца*. Яс. Пад. р. н. 14 ст.).
 Стрыжань *н.*—1) стержень; 2) сердцевина в смолистом дереве.
 Стрыгунишчык *м.*—цирульщик. Ц Гарг. С. Ц. 112 ст.
 Стрычка *ж.*—двоюродная сестра.
 Стрычны—двоюродный.
 Стрый *м.*—дядя по отцу.
 Стрыканье *н.*—1) жемчужная крапивою; 2) колкости.
 Стрыката—пестро.
 Стрыкатасьць *ж.*—пестрота.
 Стрыкаты—пестрый.
 Стрыкаць, кнуць *каго*—облечь крапивою.
 Стрыкацца—1) жечься крапивою; 2) жечь других.
 Стрыкачка *ж.*—крапива (*ср.* джыгучка).
 Стрынгаляваты—сухощавый. Я. Кол. НЗ XIV.
 Стрыножыць *каго*—стреножить.
 Стрычкі *м.*—колкости (*бук.* щелчки).
 Стрычок *м.*—щелчок.
 Стрэл *м.*—выстрел.
 Стрэліць—выстрелить.
 Стрэліца *ж.*—стреловид (бот. *Sagittaria L.*) НТ_н.
 Стрэлка *ж.*—1) стрелка; 2) стрекоза, лютка обыкновенная. ЗТ.
 Стрэлкаваты—стреловидный НТ_с.
 Стрэлікі *ж. мн.*—сумочник (*бот.* *Carpella Veat.*); звычайныя—сумочник пастуший (*Bursa pastoris Moench.*) НТ_н.
 Стрэльба *ж.*—ружье.
 Стрэмка—*си.* стромка.
 Стрэмя *н.*—стремя.
 Стрэнуць *каго*—встретить.

- Стрэнчыць—настраивать, настраивать.
 Страх *ж.*—*си.* страха.
 Стрэцца, нуцца *з кім*—встретиться, встретиться.
 Стрэць *каго*—постречать.
 Стрэчанье *н.*—*ул.*—праздник Сретения (*ср.* Грамніцы).
 Стрэшка *ж.*—уменьш. от стрэха.
 Студзень *м.*—1) колодезь; 2) декабрь (мес.).
 Студзеньскі—декабрьский.
 Студзіцца—звбнуть.
 Студзіць *што*—звобять.
 Студзька *ж.*—звбник.
 Студня *ж.*—колодезь.
 Стужка *ж.*—*си.* істужка.
 Стужкаваты—лентовидный.
 Стужкаўка *ж.*—ленточница (*Salicaria*). ЗТ.
 Стукат *м.*—стук.
 Стукатанье *н.*—стучание.
 Стукатаць—стучать.
 Стуна *ж.*—1) ступка; 2) толстая женщина.
 Ступень *ж.*—1) ступня; 2) шаг; 3) степень; 4) градус; параўнаньня—сравнительная степень (*грам.*).
 Ступеньваньне *н.*—возвышение в степень (*ср.* падняцьце ў ступень).
 Ступеньваньне *што*—возвышать в степень. НТ_н.
 Ступеньваньне *ж.*—постепенность.
 Ступеньны—постепенный.
 Стухаць, стухнуць—потухать, хнуць.
 Стухліца—потухнуть.
 Стухарыца—притаиться подобно хорьку. (*Стухарыца дзюдзька тут у куточку*. Я. Кол. НЗ XXVIII.)
 Стых *м.*—сток.
 Стыхлы—стильный. НТ_н.
 Стыхь *м.*—стиль.

- Стыхка *ж.*—корюшка озерная (*Oshogon eperlanus*) ЗТ.
 Стэп *ж.*—степь. НТ_с.
 Стэпа *ж.*—*ул.*—Степанида.
 Суадносны *ж. мн.*—соотношение. НТ_с.
 Субежны—синодический. НТ_с.
 Сувалака *ж.*—пакля.
 Сувалачны—пакляный.
 Суваць *што, каго*—1) совать, толкать; 2) передавать.
 Сувертка *ж.*—завертка у саных оглоблях.
 Суворына *ж.*—дери, поднятый сохой.
 Сувязь *ж.*—связь.
 Сувярточына *ж.*—спирально согнутое дерево.
 Сугалосны—согласный (звук).
 Сугалосьце *н.*—ассонанс (НТ_с), консонанс (НТ_с).
 Сугляды *м. мн.*—смотрины.
 Сугор'е *н.*—нагорье. НТ_с.
 Сугучнасьць *н.*—1) созвучие, консонанс; 2) аллитерация. НТ_с.
 Сугучнік *м.*—пароним. НТ_с.
 Сугучны—созвучный.
 Сугучна *н.*—созвучие.
 Суд *м.*—1) суд; 2)—суджэньне.
 Суджэньне *н.*—суждение. НТ_с.
 Судзіна *ж.*—судно, лодка.
 Судзінка *ж.*—посудина, судно, сосуд.
 Судзіць *каго*—судить, осуждать.
 Судзьдзя *м.*—судья.
 Суднаходства *н.*—судоходство. НТ_с.
 Суднік *м.*—большой ящик для хранения хозяйственных припасов.
 Судно *н.*—1) судно; 2) сосуд.
 Судовы—судебный.
 Суды *м. мн.*—пара педер.
 Сужыцьце *н.*—сожителство.
 Суздром *пр.*—совсем, совершенно.

- Сузнавацца—сознаваться (в вине).
 Сузнацьне *ж.*—сознание (вины).
 Сузор'е *ж.*—созвездие. НТ₂.
 Сукаленца *ж.*—междоузлие.
 Сукала *ж.*—станок для сучення ниток.
 Сукам—неподвижно.
 Сукаты—суковатый.
 Суквэцье *ж.*—соцветие. НТ₂.
 Сукленка *ж.*—женское платье.
 Сукенны *ж.*—суконны.
 Сукенца *ж.*—суконце.
 Сукаладальны—комбинаторный, комбинационный. НТ₂.
 Сукаладаньне *ж.*—составление, комбинация, композиция.
 Сукня *ж.*—платье из фабричной ткани.
 Суконка *ж.*—суконная онуча.
 Суконны—суконный (ср. сукенны).
 Сукоснасьцен *ж.*—ромбоэдр. НТ₂.
 Сукосьнік *ж.*—ромб. НТ₂.
 Сукравіца *ж.*—водянистая кровь, сукровица.
 Сукрыта *прс.*—скрыто (*Думае сукрыта*. Я. Кол. НЗ XVIII).
 Суладзьдзе *ж.*—гармония, согласие.
 Суладнасьць *ж.*—гармоничность.
 Суладны—гармонический.
 Сулдыга *ж.*—кость ноги от колена до пятки (ср. дыгаць і ладьга).
 Сум *ж.*—сомнение, печаль.
 Сума *ж.*—сумма.
 Сумаваньне *ж.*—суммирование. НТ₂.
 Сумаваць *што*—суммировать.
 Сумежна, ны—смежно, -ный.
 Сумесна, ны—совместно, -ный.
 Сумесь *ж.*—смесь.
 Суметы *ж. мн.*—снежные заносы.
 Сумець *ж.*—мятель.
- Сумленна—совестно, добросовестно, честно.
 Сумленнасьць *ж.*—совестливость, честность.
 Сумленны—совестливый, добросовестный, честный.
 Сумленьне *ж.*—совесть.
 Сумненны—сомнительный.
 Сумненьне *ж.*—сомнение (ср. сум).
 Сумнік *ж.*—волотарник (*бот. Solidago L.*). НТ₂.
 Сумножнік *ж.*—множитель, производитель (*мат.*) НТ₂.
 Сумнявальнасьць *ж.*—скептицизм НТ₂.
 Сумнявальнік *ж.*—скептик.
 Сумяшчальнасьць *ж.*—совместимость (НТ₂); совмещение (НТ₂).
 Сумяшчальны—совместимый.
 Сумяшчэньне *ж.*—совмещение.
 Суніцы *ж. мн.*—земляника, лесная клубника (*бот. Fragaria vesca L.*).
 Сунічы—земляничный.
 Суножка *ж.*—перекладина между ножками стола.
 Сунуць *каго, што*—сунуть, тронуть, двинуть.
 Супаданьне *ж.*—совпадение. НТ₂.
 Супадаць, супацьці—совпадать, -пасть.
 Супадагласьць *ж.*—соподобение. НТ₂.
 Супакой *ж.*—спокойствие.
 Супакойна, ны—спокойно, -ый.
 Супакорны *прс.*—пакорны.
 Супая *прс.*—пополам.
 Супар *ж.*—соперник, конкурент.
 Супастава *ж.*—параллелизм (*лит.*). НТ₂.
 Суполка *ж.*—общество, кооператив.
 Супольна—совместно.

- Супольнаасяродкавы—концентрический. НТ₂.
 Супольнамерны—созимерный (*Супольнамерныя ваячкі*. НТ₂).
 Супольнасьць *ж.*—совместность, общность.
 Супольнік *ж.*—член артели, соучастник.
 Супольны—общий, совместный.
 Супольня *ж.*—община.
 Супольства *ж.*—сообщество.
 Супоніць—стягивать супонь.
 Супоня *ж.*—супонь.
 Супор *ж.*—сопротивление.
 Супраді *ж. мн.*—посыделки.
 Супражка *ж.*—пристяжка.
 Супраціў—напротив.
 Супраціўленьне *ж.*—сопротивление. НТ₂.
 Супраціўнасьць *ж.*—противность, противоположность; контраст.
 Супраціўнік *ж.*—противник.
 Супраціўны—противный, контрастный.
 Супрацоўнік *ж.*—сотрудник.
 Супрацоўніцтва *ж.*—сотрудничество.
 Супрацоўнічаць—сотрудничать.
 Супраць—против, вопреки.
 Супрон *ж. ўл.*—ср. Сапрон.
 Супрэчка *ж.*—спор, дискуссия. НТ₂.
 Супрэчны—спорный, дискуссионный.
 Супыніць *каго, што*—остановить.
 Супярэчнасьць *ж.*—противоречие, противоречивость.
 Супярэчнік *ж.*—спориж, оппонент. НТ₂.
 Супярэчны—противоречащий, противоречивый.
 Супярэчыць—возражать, оппонировать. НТ₂.
- Супясок *ж.*—супесь. НТ₂.
 Суравежка *ж.*—сыроежка (*Agaricus ruber*).
 Суразьмернасьць *ж.*—соразмерность, симметрия. НТ₂.
 Суразьмерны—соразмерный, симметричный.
 Сурдут *ж.*—сюртук.
 Сурдутны—сюртучный.
 Сурдуцік, дучок *ж.*—сюртучок.
 Суковыя ниткі—серые нитки.
 Сусед *ж.*—сосед.
 Суседзі—соседский, соседний.
 Суседства *ж.*—соседство.
 Сусек *ж.*—закром.
 Сусла *ж.*—1) сусло; 2) соска; 3) сосулька, сопля.
 Сусолка *ж.*—1) соска; сосочек; 2) сосулька.
 Сустаў *ж.*—сустав.
 Сустракацца з кім—встречаться.
 Сустракаць *каго*—встречать.
 Сустрэча *ж.*—встреча.
 Сустрэчны—встречный.
 Сусьвет *ж.*—вселенная.
 Сусьветнік *ж.*—космополит. НТ₂.
 Сусьветны—вселенский, мировой, космический.
 Сусьлі *ж. мн.*—сопли.
 Сусьлік *ж.*—сосун.
 Сусьліца—замасливать.
 Сусьліць *што*—1) сосать; 2) замасливать.
 Сутанець *дзс. безас.*—смеркаться. Я. Кол. Водг. 37 ст.
 Сутарэньне *ж.*—подвальное помещение.
 Сутачкі *ж. мн.*—закоулок между зданиями; отхожее место.
 Сутока *ж.*—место стечения рек. НТ₂.
 Сутрымацца—придержаться, остановиться.
 Сутрымаць *каго, што*—придержаться, остановить.

Сутычка ж.—столкновение.
Яз. Лёс. Км.
Сухадарожны—сухопутный.
Яз. Лёс. Км.
Сухадоя м.—безводный овраг.
Сухадушны—тщедушный.
Сухазем'е н.—суша, континент.
Сухаземны—сухопутный, континентальный.
Сухалес м.—сухие деревья.
Сухалоз м.—сухой лозыник.
Сухалюбны—ксерофильный.
НТс.
Сухарлиवासць ж.—худощавость.
Сухарливы—худощавый, тощий.
Сухастой м.—дерево, усохшее на корню.
Сухата ж.—сухость.
Сухмень ж.—сушь, засуха, бездождие.
Сухотнік м.—чахоточный мужчина.
Сухотица ж.—чахоточная женщина.
Сухотны—чахоточный, туберкулезный.
Сухоты ж. мн.—чахотка, туберкулез.
Сухоўрыца ж.—сухоядение.
Сучэль—всецело, вполне.
Сучельнасць ж.—цельность, полнота.
Сучельны—цельный, целый.
Сучаскі ж. мн.—льняные очки.
Сучаснасць ж.—современность.
Сучасны—современный.
Сучаснык ж.—современник.
Сучка ж.—1) сука; 2) сучение.
Сучы—суки, сучий.
Суша ж.—сушь.
Сушніца ж.—сушеница (бот. *Guarphalum* L.). НТс.

Сфальшаваць *непер.*—изменить, сфальсифицировать; што—подделка.
Сфальшаваны—поддельный.
Сфальшаваныя н.—подделка.
Схаваны, схованы—спрятанный.
Схаванца—спрятаться.
Схавань *каго, што*—спрятать.
Схамянуца—спохватиться.
Сханвань, сханнуць, схануць *што, каго*—схватывать, тить.
Схарчаванца, чыцца—издержать на еду, проесться.
Схібіць—сделать промах, ошибиться.
Схіл м.—склон.
Схілены—склоненный.
Схіленьне н.—склонение.
Схілісты—наклонный.
Схіляцца, ліцца—склоняться, -нисься; наклоняться, нисься.
Схіляць, ліць *што*—склонить, -нть.
Схісянуца—пошевелиться.
(*На зэдлі ўладзік схісянуўся*. Я. Кол. НЗ III.)
Сховы м. мн.—хранящие.
Сход м.—1) собрание; 2) луна в третьей фазе.
Сходаньне *што*—одолеть (Сходаньне, скарміць, пераняць. Яв. К. Шл. ж. 167 ст.).
Сходзень м.—ступенька.
Схоў м.—хранение.
Сштурхнуты—сброшенный сверху вниз, столонутый.
Сштурхнуць, хануць *каго, што*—столкнуть, сбросить.
Сшываць *што*—сшивать.
Сшытак м.—тетрадь, брошюра.
Сыканьне н.—шипение (змеи).
Сыкаць—шипеть.
Сымбаль м.—символ.
Сынагога ж.—1) синагога; 2) аг. важный; нап.
Сыновая *як* ж.—непестка.

Сыновы—сыновий.
Сынтас м.—синтаксис.
Сынкасьць ж.—сыпучесть.
Сыпкі—сыпучий.
Сыравізна, рызна ж.—1) сырость; 2) с'едобная зелень.
Сырадой м.—парное молоко.
Сыражка ж.—см. суравежка.
Сыракваша ж.—простокваша.
Сыравадка ж.—сывородка.
Сырок м.—дождевик (гриб).
Сыры—сырой.
Сырац м.—невыделанная кожа.
Сысаньне н.—сосание.
Сысаць *што*—сосать.
Сысок м.—присоска, сосальце (бот. *haplogia*). НТс.
Сыспадз прс.—снизу.
Сысун м.—сосун.
Сысуны м. мн.—млекопитающие (*Mammalia*) ЗТ.
Сыта ж.—подслащенная медом вода.
Сыты—1) сытый; 2) жирный.
Сыць ж.—насыщение, сытость.
Сыч м.—сыч, невестица.
Сычаль—сипеть, свистеть.
Сычачы гук—свистающий звук.
Тр. Гр.
Сьведка аг.—свидетель, льница.
Сьведчаньне н.—свидетельствование.
Сьведчыць *што*—свидетельствовать.
Сьверб м.—зуд.
Сьвразел м.—сверло, бурав.
(р. сьвдар).
Сьвет м.—мир.
Сьветабудова ж.—мирозданье.
Сьветагляд, погляд м.—миро-воззрение, мирозерцание.
НТс.
Сьветазнаўства н.—мироведе-ние.
Сьветаразумеьне н.—миропо-понимание. Яз. Лёс. Км.
Сьветальнік м.—зверобой (бот. *Hypericum perforatum* L.).

Сьветла н.—светло, свет.
Сьветлаваротнасць ж.—тро-пизм. НТс.
Сьветлы—1) светлый, ясный; 2) ученый.
Сьветнасць ж.—светлость.
Сьветнік м.—горючий (бот. *Luchals* L.).
Сьвечка ж.—свеча, чка.
Сьвдар м.—см. свердел.
Сьвдзізна ж.—дерев (бот. *Сог-лас* L.); на чырвоная—спиж (*C. sanguinea* L.). НТс.
Сьвдравальны—сверлящий.
Сьвдраваньне н.—сверление, бурвание.
Сьвдраваньне *што*—сверлить, бурвать.
Сьвдароўка ж.—свердловка.
Сьвдарак м.—буравчик.
Сьвінакроп м.—торица (бот. *Spretula argensis* L.). НТс.
Сьвінапас м.—свинопас.
Сьвінар м.—свиновод.
Сьвінарства н.—свиноводство.
Сьвінка ж.—1) свинка; 2) сви-нуха (гриб).
Сьвінтух м.—1) свинтус; 2) не-вежа.
Сьвінтушка ж.—1) порося; 2) невежливая девушка.
Сьвінушнік—хлев для свиней.
Сьвінья ж.—свинья.
Сьвінячы—свиной.
Сьвінячыць—сорить по свински.
Сьвіран м.—чулан, кладовая, амбар.
Сьвіронак м.—чуланчик.
Сьвірма м. ўд.—Спиридон.
Сьвірэніца, рэпка ж.—дикая редька, сурепица (бот. *Barbales Barbanistrum* L.). НТс.
Сьвіршч м.—свищ, червото-чива.
Сьвістаць, сьвіснуць—сви-стеть, свистнуть; ударить, на-стегать.

- Сьвістун м.—1) орехи с свистом; 2) свисток, утка-свищ; 3) фат.
- Сьвістушка ж.—свисток.
- Сьвісь *выкл.*—хваць (означае быстрый удар).
- Сьвісьцэлка ж.—свирель.
- Сьвіта-тка ж.—сермяга.
- Сьвітаныне м.—рассвет, сумерки утренние. НТ₂.
- Сьвітаць, таца—рассветать.
- Сьвіціцца—просвечивает.
- Сьвішчык м.—свисток.
- Сьвядома—сознательно, с сознанием.
- Сьвядомасьць ж.—сознание, сознательность.
- Сьвядомы—сознательный.
- Сьвяжына, жынка ж.—свежее, парное мясо.
- Сьвякрова, руха ж.—свекровь.
- Сьвярбета ж.—чесание, свербеж.
- Сьвярбець—чесаться.
- Сьвярбігуз м.—свербига (*бот. Vitis orientalis L.*). НТ₂.
- Сьвярдзэлак м.—бурвчик.
- Сьвята н.—праздник.
- Сьвятар м.—священник.
- Сьвятачны—праздничный.
- Сьвяткаваньне м.—празднование.
- Сьвяткаваць што—праздновать.
- Сьвятліца ж.—горница.
- Сьвятлічка ж.—горенка.
- Сьвятло н.—свет; огонь (*ср. светла*).
- Сьвятлыня ж.—светлота.
- Сьвятляк м.—светлячок, ивановский червяк.
- Сьвяты—1) святой; 2) праздничный (*Сьвяты дзень*).
- Сьвяціць што—святить, освящать.
- Сьвяціла н.—светило. НТ₂.
- Сьлэзка ж.—слезинка.
- Сьлепаваты—подслеповатый.
- Сьлепавокі—слабый глазами.
- Сьлепата ж.—слепота.
- Сьлесар м.—слесар.
- Сьл ба ж.—амальгама.
- Сьлібізаваньне н.—чтение по складам.
- Слібізаваць—читать по складам (*ср. лат. Syllaba*).
- Сьліва ж.—слива (*бот. Prunus domestica L.*).
- Сьлівень м.—медянка (змея).
- Сьлізкавата—скользковато.
- Сьлізкаць—скользить.
- Сьлізкацца—кататься по льду на коньках.
- Сьлізкі—скользкий.
- Сьлізкаста ж.—скользкость.
- Сьлізнуць—скользнуть.
- Сьлізваты, злымы—слизистый.
- Сьлімак м.—слизень, улитка.
- Сьлініць—заслюнивать.
- Сьлінькі ж. мн.—слюнки.
- Сьліня ж.—слюна.
- Сьлінявы—слюнявый.
- Сьліўняк м.—сливовая заросль.
- Сьліўшаньныя—вертялицевые (растения). НТ₂.
- Сьліўшаня ж.—подельник многоцветковый (*бот. Малагора Нурорітук L.*). НТ₂.
- Сьляза ж.—слеза.
- Сьляпак м.—слепец.
- Сьляпень м.—слепень (*Tabanus bovinus*). ЗТ.
- Сьляпіць—ослеплять.
- Сьляпуи м.—слепыш (*Spirax luhlija*). ЗТ.
- Сьляпы—слепой.
- Сьметанковы—сливочный (*ср. сметанка*).
- Сьмешыне н. зб.—сор.
- Сьмешачкі ж. мн.—шуточки.
- Сьмешкі ж. мн.—шутки.
- Сьмешна, ны—смешно, -ной.
- Сьмяглы—засохший от жары.
- Сьмягнуць—внусть, засыхать от жары.
- Сьмярдзец—вонять.

- Сьмярдзюк м.—1) вонючка; 2) поганка (гриб).
- Сьмярдзючка ж.—вонючка.
- Сьмярдзючы—вонючий, зловонный.
- Сьмяротнасьць ж.—смертность.
- Сьмяротнік м.—приговоренный к смерти.
- Сьмяротны—смертный, тельный.
- Сьмятана, танка ж.—сметана; сливки.
- Сьмятак м.—яйцо в сметку.
- Сьмяхотны—юмористический, смешливый.
- Сьмяхун м.—шутник, юморист.
- Сьмяшчэ н.—см. сьмешыне.
- Сьмяшоух м.—жаворонок хохлатый (*Alauda cristata*). ЗТ.
- Сьнегавы—снеговой, снежный.
- Сьнегавал м.—лавина. НТ₂.
- Сьнеданьне н.—завтрак.
- Сьнедаць—завтракать.
- Сьнежань м.—декабрь.
- Сьнежаньскі—декабрьский.
- Сьнітка, сьніць ж.—спить (*бот. Aegorodinum L.*). НТ₂.
- Сьніць што—видеть во сне (что); *непер.*—грезить во сне (о чем). (*Сьні, таварыш аб камуне*, Ян. Куп. Безназ. 34 ст.).
- Сьпевы м. мн.—1) пение; 2) песни.
- Сьпека ж.—жар, зной.
- Сьпеласьць ж.—зрелость.
- Сьпелесаваць што, каго—исполосовать.
- Сьпелы—зрелый.
- Сьпераду—спереди.
- Сьперці—см. сьпіраць.
- Сьпесьціць каго—избаловать, изнежить.
- Сьпеў м.—напев, ария.
- Сьпеўнік м.—песенник, сборник песен.
- Сьпеўны—песенный.
- Сьпех м.—успех.
- Сьпешна—успешно, поспешно.
- Сьпіж м.—медь, медная посуда.
- Сьпіжарна, жовы—медный; шпейсово-желтый. НТ₂.
- Сьпіжарні ж.—кладовая для хранения медной посуды.
- Сьпірытус м.—спирт.
- Сьпіс м.—список; реестр, оглавление.
- Сьпісак м.—копия.
- Сьпісваць, саць што—списывать, переписывать, сать; снять копию.
- Сьпіхваць, пуць каго—сталкивать, столкнуть; снять с должности.
- Сьпічак м.—острая палка, спица, вертел.
- Сьпявака м.—певец.
- Сьпяваны—петый.
- Сьпяваньне м.—пение (*ср. пяньне*).
- Сьпяваць—петь.
- Сьпявачка ж.—певича, певунья.
- Сьпякота ж.—зной, жар. НТ₂ (*ср. сьпека*).
- Сьпячы—испечь.
- Сьпяшанца, шыцца—поспешать, торопиться.
- Сьпяшчыць каго—понуждать к скорости, спешить.
- Сьсбраванца з кім—сдружиться. Я. Кол. НЗ ххviii.
- Сьсякаць, сячы што—срубивать, бить.
- Сьцёб *выкл.*—хаоп! хлест! (удар плетью).
- Сьцэбанна ж.—хлестание розгами.
- Сьцэбануць—хлестнуть.
- Сьцэбаш, сьцябаш каго—хлестать, сечь розгами.
- Сьцэжачка ж.—тропиночка.
- Сьцэжка ж.—тропинка.
- Сьцёміць што, каго—приметить в темноте.
- Сьценка ж.—стенка, грань.
- Сьцень м.—тень, привидение, призрак.

Сьцінаньне *н.*—отсечение.
 Сьцінаць, сьціаць *што*—отсекать, сечь; срубать, бить;
 —наць дух—спирать дыхание.
 Сьціпласць *ж.*—скромность.
 Сьціплы—скромный, тихий.
 Сьціраць, сьціраць *што*—стирать, стереть.
 Сьціск *м.*—давка, теснота.
 Сьціскальнасьць *ж.*—сжимаемость.
 Сьціскальны—сжимаемый.
 Сьцісканьне *н.*—сжатие.
 Сьціскаць, сьціаць *што*—сжимать, жать.
 Сьцісла—сжато, узко.
 Сьцісласьць *ж.*—сжатость, узкость.
 Сьціслы—сжатый, узкий, тесный; лапидарный (стиль).
 НТ.
 Сьціснутасьць *ж.*—сжатость (земли). НТ.
 Сьціснуты—сжатый.
 Сьціха—тихонько.
 Сьціхамірыцца—успокоиться.
 Сьціюдзёнасьць *ж.*—холодность.
 Сьціюдзёнка *ж.*—холодная вада.
 Сьціюдзёны—студены, холодный.
 Сьціюдзень *м.*—студень.
 Сьціюдзька *ж.*—зяблик.
 Сьціюдзянец—холодеть.
 Сьціябло *н.*—стебель.
 Сьціябло-корань *м.*—корневиде. НТ.
 Сьціяг *м.*—1) стяг, туша убитой скотины; 2) флаг.
 Сьціягно *н.*—стегно, окорок.
 Сьціяжок *м.*—флажок, пярус.
 Сьціямлены—примеченный.
 Сьціямліваць, сьціяміць *што*—примечать, метить; соображать, зыць.
 Сьціямлівасьць *ж.*—сообразительность.

Сьціямны—сообразительный.
 Сьціярваціна *ж.*—стервятинка.
 Сьціярвец—стерпеть.
 Сьціяты—срубленный, усеченный; срезанный. НТ.
 Сьціэ *м.*—смысл, толк.
 Сьцісоўнасьць *ж.*—осмысленность. НТ.
 Сьцісоўны—осмысленный. НТ.
 Сьціра *н.*—сердце.
 Сьціраваты—сердцевидный. НТ.
 Сьціюдою *прс.*—сюда, этой дорогой.
 Сьцібар, бра *м.*—друг, сотоварищ.
 Сьцібраваньне *н.*—друженье.
 Сьцібраваш—дружить.
 Сьціброўскі—дружеский.
 Сьціброўства *н.*—дружба.
 Сьцібрыня *ж.*—артель.
 Сьцівалка *ж.*—сеялка, лукошко для зерен.
 Сьцівец *м.*—сеятель (*ср.* сьцібіт).
 Сьцігонья—сегодня.
 Сьцігоньянін—сегодняшний.
 Сьцідаць—сидеть, садиться.
 Сьцідак *м.*—седок.
 Сьцідзіба *ж.*—усадыба.
 Сьцідзёньне *н.*—*см.* садзёньне.
 Сьцідуха *ж.*—наседка.
 Сьцібіт *м.*—сеятель.
 Сьціканка *ж.*—кушанье из мелко изрубленных кусочков теста.
 Сьцікач *м.*—сечка.
 Сьцікера *ж.*—секира, топор.
 Сьцілера *ж.*—сельдерей (*бот.* *Apium graveolens* L.).
 Сьціло *н.*—село, деревня.
 Сьцілява *ж.*—рапушка, сит.
 Сьціяланы—идиллический. НТ.
 Сьціянка *ж.*—1) крестьянка, поселанка; 2) идиллия. НТ.
 Сьціялскі—крестьянский.
 Сьціялства *н.*—крестьянство, крестьяне.

Сямёрка *ж.*—семерка.
 Сямейка, сям'я *ж.*—семья.
 Сяньнік *м.*—сенник, матрац.
 Сярбайла *ж.*—лопала, хлебало.
 Сярбаць *што*—хлебаць.
 Сярдзіты—сердитый.
 Сярод чаго—среди.
 Сяродак *м.*—середка, середина.
 Сяроднавы—срединный.
 Сяропак *м.*—серпуха (*бот.* *Sargatula* L.). НТ.

Табак *ж.*—табак; нюхательный табак.
 Табакерка *ж.*—табакерка.
 Табачка *ж.*—табачок.
 Табачковы—табачного цвета.
 Табе—дат. пад. от мест. ты.
 Табача *ж.*—таблица, доска.
 Тавар *м.*—1) товар; 2) скот.
 Таваразварот *м.*—товарооборот.
 Таварамен *м.*—таварообмен. НТ.
 Таварыскі—товарищеский.
 Таварыства *н.*—товарищество, общество.
 Таварыш, таварышы—товарищ.
 Таварышаваньне *н.*—дружба, соупутствование.
 Таварышаваш—дружить, соупутствовать.
 Таварышка *ж.*—подруга, товарка.
 Таган *м.*—таганка.
 Тагабочны—потусторонний.
 Тагагодні, рочны—прошлогодний.
 Тагасьветны—загробный.
 Таго часу—в то время.
 Талося *ж.* *ўл.*—Федосья.
 Тады *прс.*—тогда.
 Таёмна—тайно.
 Таёмнасьць *ж.*—тайна, тайность.

Сярэдзіна *ж.*—середина, крестец у животных.
 Сярэдні—средний, средний.
 Сярэдніца *ж.*—медиана (*мат.*). НТ.
 Сястра *ж.*—сестра.
 Сяструхна *ж.*—сестрица.
 Сястрынец *м.*—сын сестры, племянник по сестре.
 Сяўба *ж.*—посев.
 Сяўнік *м.*—севалка.

Т

Таемнік *м.*—1) тайник; 2) петров крест (*бот.* *Lathraea Squammaria* L.).
 Таемны—тайный.
 Таіцца—скрываться, записываться.
 Таіць *што*—утаивать, скрывать.
 Так званы—так называемый.
 Такі злуч.—*жс.* впрочем; *займ.*—таккой.
 Такі-сякі *займ.*—кое-какой.
 Таклюся *ж.* *ўл.*—Фекла.
 Таксаваньне *н.*—оценка, таксація.
 Таксаваш *што*—оценивать.
 Таксама—также.
 Таксоўчык *м.*—оценщик.
 Талалюкаць—крычать „талалю“ (*Талалюкае ўн у запар.* *Яс.* Пад. р. н. 63 ст.).
 Тал *м.*—проталина.
 Талака *ж.*—артель, мирская помощь.
 Таланавітасьць *ж.*—талантливость, одаренность.
 Таланавіты—талантливый, одаренный.
 Таланіць *дзс.* *безас.*—удаваться, счастливиться.
 Талань *м.* *жс.*—дарование, счастье, доля.

- Таланьлівы—счастливый, удачливый.
 Талачанін м.—участник „талакн“.
 Талачыць што—сбивать, топтать, мять (сенокос, пашню).
 Талачэча ж.—сутолока. Я. Кол. НЗ VIII
 Талент м.—талант.
 Талентнасьць ж.—талантливость.
 Талентыны—талантливый.
 Талерка ж.—тарелка.
 Талызынік м.—мот.
 Талызынічаць—таскаться, мотать.
 Талька ж.—тонкая пряжа; моток ниток.
 Талья ж.—колода карт.
 Там—1) там; 2) туда.
 Тамабочны—другобережный.
 Тамаваньне н.—изнурение.
 Тамавацца—томиться, изнуряться.
 Тамаваць каго—томить, изнурять.
 Тамака—там.
 Тамаш м. ўл.—Фома (ср. Хама).
 Тамбак м.—томпак, бронза.
 Тамбаковы—томпаковый, бронзовый.
 Тамблр м.—крючок для вязания.
 Там-той (там-тая; там-тое) займ.—вой-тот.
 Таму прс.—потому, оттого.
 Тандэт м.—дешевка; толкучий рынок.
 Тандэты—дешевый, лубочный. НТ.
 Таней прс. в. ст.—дешевле.
 Танейшы, таньшы прм. в. ст.—дешевейший.
 Таніць—дешевить.
 Таніна ж.—дешевизна.
 Танна-ны—дешево-вый.
 Танцоўка ж.—танцорка.
 Танцоўшчык м.—танцор
- Таньчык м.—танец, плясовая песня.
 Таньчыцца—возиться, теши́ться с кем.
 Таньчыць—танцовать.
 Танюсенькі—тоненький.
 Тапаркі м. мн.—сорное растение во ржи.
 Тавельнік м.—утопленник.
 Тапіна ж.—топь.
 Тапіцца—1) плавиться; 2) топиться.
 Тапіць што—плавить; каго—утоплять.
 Тапленне н.—плавление.
 Тапіяк м.—плавик (флюрит) НТ.
 Таполя ж.—тополь (бот. Populus L.).
 Тапоршчыцца—надуваться, наеживаться.
 Тапоршчыць што—надувать.
 Таптаць—топтать.
 Тапчан м.—широкая скамья для катания белья.
 Тапмыцца—распускать перья, надуваться.
 Тар м.—паром.
 Тарабан м.—барабан.
 Тарабаніць—барабанить, громыкать, стучать колёсами.
 Тарадайка ж.—таратайка, легкая повозка.
 Таран м.—вобла, тарань.
 Тараніць—разбивать цепом пояс у снопов.
 Тарахцёлка ж.—погремушка.
 Тарахцець—дребезжать, греметь (о телеге).
 Тарахценьне н.—дребезжание.
 Тарбанюшка ж.—кожаная сумочка.
 Тарганіна ж.—тормошение, дерганье.
 Тарганьне н.—дерганье.
 Таргаць—дергать, теревить.
 Таргоўля ж.—торг, покупка.

- Тарнавацца—приспособляться. МГ.
 Тарнаваць—молотить не развязанные снопы.
 Тарпа ж.—скирда.
 Тартак м.—лесопильный завод.
 Тарча ж.—щит.
 Тарчмаком прс.—торчмя.
 Тасемка ж.—тесемка.
 Тасьма ж.—тесма.
 Тата м.—тять, отец, папа.
 Татачка м.—тятенька.
 Татка м.—папка.
 Татуля м.—папенюшка, бабушка.
 Таўканіна ж.—толкотня, суетня.
 Таўканьне н.—толканье.
 Таўкацца, кануцца—толкаться, кнутыся.
 Таўкаць, кануць, кнуць каго, што—толкать, кнуть.
 Таўкач м.—пест.
 Таўлінка ж.—берестяная табакерка.
 Таўлуй м.—лентий. Сержп.
 Таўро н.—клеймо.
 Таўраваць што—клеить, класть клеймо.
 Таўрыць—чахнуть, сохнуть, от печали.
 Таўстуха ж.—толстуха.
 Таўхацца, хаць—см. таўкацца, -каць.
 Таўхель выкл.—толкі.
 Таўхень м.—толчок.
 Таўчы што—толочь.
 Таўшчэразны, чэрны—толстенный.
 Тачыцца—литься, выливаться.
 Тачыць—лить, цедить.
 Таямнічасць ж.—тайственность.
 Таямнічы—тайственный.
 Таямніца ж.—тайна.
 Тваньлівы—болотистый, иловатый.
 Тванны—болотный, тинный.
 Твань ж.—тина, ил.
- Твар м. ж.—лицо.
 Тварот м.—творог.
 Тварогавы—творожный.
 Тварык, рычак м.—личико.
 Тварыць каго, што—творить, образовывать, создавать.
 Твор м.—творенье, создание, произведение, сочинение.
 Творакрадтвам—плагиат. НТ.
 Творакрадна м.—плагиатор. НТ.
 Творны склон—творительный падеж.
 Творца м.—творец, создатель.
 Творчасць ж.—творчество.
 Творчы—творческий.
 Ткальня ж.—ткацкая мастерская.
 Тканіна, -нка ж.—ткань.
 Тклява—колко; оскорбительно.
 Тклявасьць ж.—колкость.
 Тклявы—1) колкий, оскорбительный, досадный; 2) щекотливый.
 Тлен м.—кислород.
 Тлень ж.—гниль, тление.
 Тленьнік м.—окись.
 Тло н.—тлен, прах.
 Тлум м.—шум, говор.
 Тлумач м.—переводчик.
 Тлумачыцца—объясняться.
 Тлумачыць што—толковать, объяснять.
 Тлумачыньне н.—толкование, объяснение.
 Тлуміць каго—запутывать, сбивать с толка.
 Тлумна—шумно; бестолково.
 Тлумны—вздорный, бестолковый.
 Тлуста, ты—жирно, ный.
 Тлустасьць ж.—жир.
 Тлустыць—жиреть.
 Тлусыць што—слабривать жиром.
 Тлушчак м.—жировик, тальк. НТ.
 Тлушчоўка ж.—треска (Gadus morhua) ЗТ.

Тлушчы *м. мн.*—жиры. НТ_б.
 Тля *ж.*—тля, плесень.
 То-бо-то-што—то-то оно.
 Тодар *м. ўл.*—Федор.
 Тоесамасьць, тожсамасьць *ж.*
 —тожсамство, тожественность,
 идентичность.
 Тоесамы, тожсамы—тожест-
 венный, идентичный.
 Тоеслоўе *н.*—тавтология. НТ_б.
 Той-самы—тот-же самый.
 Ток *м.*—ток (на гумне).
 Толькі—только.
 Томка *ж.*—донник (*бот. Mel-
 lotus officinalis*); пахучая—па-
 хучий колосок (*Anthoxanthum
 odoratum* L.). НТ_б.
 Тонкасьць *ж.*—плавкость. НТ_б.
 Тонкі—плавкий, твердый. *Тон-
 кае дно на рацэ.* Нк.
 Топленік *м.*—утопленник.
 Торна, ны—убито. (*Торня да-
 рога*).
 Торба *ж.*—сума, котомка (*ср.
 кайстра*).
 Торбачка *ж.*—сумочка; листов-
 ка (*бот.*). НТ_б.
 Торбачкавы—сумчатый. НТ_б.
 Торбачнік *м.*—ярутка (*Thlaspi
 Hill.*). НТ_б.
 Торбачнікі *мн.*—сумчатые
 животные. ЗТ.
 Торг *м.*—базар, рынок, ярмарка
 Тоўстая субота—Дмитриевская
 суббота (26 октября)
 Тоўсты—толстый.
 Тоўшча *ж.*—толщина; адкла-
 даў—мощность отложений.
 НТ_б.
 Тоўчаны—толченый.
 Тофіль *м. ўл.*—Феофил.
 Точка *ж.*—медведка. Сержп.
 Тоючыся—таясь.
 Травень *м.*—май.
 Травеньскі—майский.
 Травы *ж. мн.*—травы, злаки
 (*gramineae*). НТ_б.
 Травяністы—богатый травой.

Трайнак *м.*—иренский питной
 мед.
 Тракт *м.*—тракт, почтовая до-
 рога.
 Трактаваньне *н.*—угощение,
 потчивание.
 Трактаваньне каго—угощать,
 потчивать.
 Траляваньне—вывозить брешна
 из лесу на пристань.
 Трам *м.*—балка под потолком.
 Гранты, нцы *м. мн. л.*—трянки,
 рухлядь.
 Трапаць што—трепать.
 Трапачнік *м.*—подлесник (*бот.
 Sauleola* L.). НТ_б.
 Трапіцца—попасться, встре-
 титься.
 Трапіць—попасть.
 Трапало *н.*—трепало.
 Трапляцца *дзв. безас.*—слу-
 чается.
 Трапляцца—попадаться, встре-
 чаться.
 Трапна, ны—метко, кий.
 Трапэз *м.*—трапедия. НТ_б.
 Трасануць—трихнуть.
 Трасца, суха *ж.*—лихорадка,
 озноб.
 Трасніна *ж.*—перетряска.
 (*Трасніна ва ўсіх грама-
 дзянскіх адносінах.* Яа. Лёс.
 Кн. 29 ст.).
 Траўніца *ж. мн.*—тля, растит.
 вши. ЗТ.
 Траўнічок *м.*—славка пере-
 смешка (*Sylvia castrica*). ЗТ.
 Трахануцца—дрогнуть.
 Трахануць—тряхнуць,
 Трахаць, хнуць—трещать,
 -снуть.
 Траціцца—1) теряться; 2) из-
 держиваться.
 Траціць што—1) терять;
 2) проматывать.
 Траяк *м.*—1) три копейки;
 2) тройник. НТ_б.

Траяны *м. мн.*—трепожник
 для подвешивания колыбели.
 Тройны—тройной.
 Тройца *ж.*—тройца; тройка.
 Тройчы *прм.*—троичный; *прс.*
 —трыжды.
 Тронак *ж. мн.*—ручка у ножа.
 Тропацца, пнуцца—ударяться,
 удариться; треснуцца.
 Тропаць, пнуць што—трепать,
 трепнуть; бить, побить.
 Тропка *ж.*—1) трепка, наказа-
 ние; 2) тропинка.
 Троска чаротавая—трезубка
 овсяничная (*бот. Glycerhlo-
 gum agardii* Asch.). НТ_б.
 Трост *м.*—мера в 60 коп—3.600
 меток вьюнов.
 Трохі, троху—немного.
 Трохпалёўка—трехполье, трех-
 польная система полевод-
 ства. НТ_б.
 Трохсьценны—трехгранный.
 Трохчлен *м.*—трехчлен. НТ_б.
 Трошачкі, шкі, шку—нем-
 ножко.
 Трубка *ж.*—1) ступица в ко-
 лесе; 2) сверток.
 Труць каго, што—отравлять,
 расстраивать.
 Труна *ж.*—гроб.
 Трунак *м.*—напиток.
 Трунка *ж.*—гробик.
 Труны—гробовой.
 Труп *м.*—1) труп; 2) гниль.
 Трупехласьць *ж.*—гнилость.
 Трупехлы—гнилой.
 Трупехнуць—гнить.
 Трусак *м.*—сор, мелочь, дре-
 безги.
 Трусачка *ж.*—щепочка.
 Трусік *м.*—кролик (*Lepus capi-
 silus*).
 Трусіцца—1) сыпаться, рассу-
 паться; 2) дрожать.
 Трусіць што—сыпать, рассу-
 пать.
 Труска *ж.*—мелкорыбица.

Трускаўкі *ж. мн.*—клубника
 (*Fragaria viridis*, Duch.). НТ_б.
 Трускі—тряский.
 Труснуць—хруснуць.
 Трусціць што—ломать, дро-
 бить.
 Трухам *прс.*—трусой.
 Трухалець—гнить, истлевать.
 Трухлы—гнилой.
 Трухлявасьць *ж.*—гнилость.
 Трухлявы—1) гнилой; 2) сла-
 бый здоровьем, дохлый.
 Трухляк *м.*—дохляк; гнилое
 дерево.
 Трухляціна *ж.*—гниль.
 Трухлячка *ж.*—нездоровая,
 хилая.
 Трухцець—трещать (*Ня раз
 лабаціна трухцела.* Яа. Кол.
 НЗ III).
 Труцень *м.*—1) трутень; 2) лен-
 тий.
 Труцізна *ж.*—отрава.
 Труціць каго—травить.
 Тручаны—издохший от отравы.
 Трушанка *ж.*—1) смесь; 2) сено,
 смешанное с соломой.
 Трушком *прс.*—мелкой рысью.
 Трушчына *ж.*—гуца на дне.
 Трушчаць—хрустеть.
 Трыбух *м.*—внутренности, жи-
 вот, пузо.
 Трыбухі *м. мн.*—кишки, тре-
 буха.
 Трыбушкі *м. мн.*—внутрен-
 ности мелких животных.
 Трыбушок *м.*—животик, пуздо.
 Трыбушыць каго—потрошить.
 Трыбушонік *м.*—штопор.
 Трывала—выносливо, прочно.
 Трываласьць *ж.*—выносли-
 вость, прочность.
 Трывалы—выносливый, проч-
 ный.
 Трываньне *н.*—пребывание,
 -не дзяслоўу—вид глагола
 (*грам.*).

- Трываць—пробыць; выносіць, трыць.
 Трывога ж.—тревога.
 Трывожны—тревожны.
 Трывожны каго—тревожыць.
 Трыгубка ж.—трэхзубец для убівання рыбы.
 Трыгубы—трэхгубчатый.
 Трызвон м.—ترزبون.
 Трызубка ж.—трэхзубка (бот. *Typha R. Br.*). НТэ.
 Трызніца дэс. безас.—грезніцца.
 Трызніць—бредзіць во сне, несты вздор.
 Трыкляты—зкляты. (Трыкляты ворат).
 Трыкратна, роць—трэскратно, тры разоў.
 Трыкратны—трэскратны.
 Трыкутнік м.—трэхугольнік. НТэ.
 Трыкутнікаваньне н.—трыангуляцыя. НТэ.
 Трыкутны—трэхугольны.
 Трымаласьць ж.—выдержанность.
 Трыманы—выдержанны, водержны.
 Трыманы н.—1) держанне; 2) поведзене. НТэ.
 Трымацца—держатца.
 Трымаць што, каго—держатць, удержываць.
 Трынаццаты, нанцаты—трынадцатый.
 Трынаццаць, нанцаць—трынадцать.
 Трынасеннік м.—трыостреннік (бот. *Triglochin L.*). НТэ.
 Трыножка ж.; пожнік м.—трэножнік.
 Трыножны каго—трэножыць, путаць лошадзь.
 Трыперсыя ж.—манжетка (бот. *Aletrisilla L.*).
 Трыпутнік м.—подарожнік (бот. *Plantago L.*).

- Трыста—трыста.
 Трысьнік м.—тростнік.
 Трысьце н. аб.—тростнік (собр.).
 Трысьцен, ценак м.—1) трэхграннік; 2) сарайчык із трэх стэн, навес.
 Трысьценны—трэхстенны, трэхгранны.
 Трысьціна ж.—палка, трость; —на цукровай—сахарны тростнік. НТэ.
 Трысьцінка ж.—тросточка.
 Трысьцінавы—тростніковы.
 Трысьціць што—ломатць што л. слонстое.
 Трыцятка ж.—монета в 30 к.
 Трыцятны—трыдцатый.
 Трыццаць—трыдцать.
 Трышчаньне н.—дробленне.
 Трышчыцца—крошыцца, дробіцца.
 Трышчыць што—крошыць, дробіць.
 Трэба, трэ—нужно.
 Трэці—см. трэці.
 Трэска ж.—шэпка.
 Трэскацца, скаць, снуць—трэскацца, трэснуть.
 Трэскаць—1) ломатць с трэском; 2) лопатць.
 Трэсьці што—трысці, потрысатць.
 Трэф м.—треф, запрэщене к употребленню.
 Трэфы—трефны, запрэщены к употребленню.
 Трэці, цяя, цяе—трэці.
 Ту выкл.—тыфу (Ту, які ты!).
 Тубалец м.—местны житець, аборіген, автохтон.
 Тубалца ж.—аборігенка.
 Тубальны—автохтонны НТэ.
 Туга ж.—скорбь, печаль.
 Тугі, гі—1) тугой, туго натянутый; 2) крепкий, сильный (Тугі мароз).

- Тудою—туда, там, по тому месту.
 Туды-сюды—1) туда сюда; 2) там и сям; 3) кое-как.
 Тужба ж.—печаль, забота.
 Тужылы—скорбны.
 Тужыць што—туго натягываць.
 Тужыць—скорбеть, горевать.
 Тужыць—станавіцца туже.
 Тужык м.—нытик.
 Тузала м.—потасовщик.
 Тузана ж., заньне н.—потасовка, волна.
 Тузацца—боротцца, возіцца.
 Тузаць каго, што—тузіць, ругаць; дергаць. (Тузнуцьшы Рыгора за руку. СЦ. 34 ст.).
 Тузі н., зана ж.—дюжына.
 Тук м.—жыр, сало.
 Тукаа м.—глухой.
 Туа м.—тыл, зад (ср. тыл).
 Тулава н.—туловыца.
 Тулам прс.—залом.
 Тулаўны—туловищны.
 Туляпан м.—тюльпан (бот. *Tulipa L.*). НТэ.
 Туляцца—укрывацца, прытаівацца. (Буржуі за вулал туляцца... М. Чарот, Бос. нав.)
 Туляць каго—укрываць.
 Туляк м.—шатун, бродяга.
 Туляцца—1) скрывацца по углам; 2) шатацца, слоняцца.
 Тумак м.—удар по затылку.
 Туман м.—1) туман; 2) обман.
 Туманіцца—затуманівацца.
 Туманіць што, каго—затуманіваць, затемняць, пускаць в глаза пыль.
 Тумар м.—тысячнык, богач.
 Тумарка ж.—богачка (ср. слава, тма).
 Тупат м.—топот.
 Тупаны н.—топанье.
 Тупаць, пнуць, пануць—топачць, пнучць.
 Тупень м.—тупыца, непонятны.
 Тупыца ж.—затупленный, топор; тупыца.
 Тупыць што—тупыць, затупляваць.
 Тупы—тупой.
 Тур м.—тур, буйвол.
 Турбаваньне н.—обеспокоенне, утрусенне.
 Турбавацца—беспокоіцца, хлопатаць.
 Турбаваць каго—беспокоіць, утрусдаць.
 Турбаваць ж.—беспокойство, хлопаты.
 Турбованы, баваны—обеспокоенны.
 Турбота ж.—беспокойство, хлопаты.
 Турботны—хлопотны.
 Турка м.—гурок.
 Туркала аз.—торкала, будільшык.
 Туркала ж.—трэщотка (род лягушэк).
 Туркаць—1) торкаць; будыць, расталкываць; 2) трэщатць.
 Туркаець—громыхаць колесамі.
 Туркуць—протрэщатць.
 Турма ж.—тюрьма (ср. астрог).
 Турнуць каго—толкнуць, пугнуць, посунуць.
 Турок м.—волчэк.
 Турчаньне н.—трэщанне.
 Турчаць—трэщатць, мурамыкаць.
 Турчык м.—горлыца (голубь).
 Турца ж.—дыкая корова.
 Турчыць каго—гнаць, понуждаць; непер.—бежачць.
 Турчына ж. ўл.—Турцыя.
 Тускнота ж.—тоска. НЗ ххх.
 Тутака—тут, здесь.
 Тутэйшы—здешны.
 Тухаль ж.—гленне, гніль.
 Я. Коа. НЗ ххх.
 Тухляк м.—тюфяк.
 Тухлены—протухленый, тухлы.

- Тухліна жс.—затхлость, гни-
лость.
Тухліць—вонять.
Тухлы, лявы—тухлый, затхлый
Тухляціна жс.—гниль.
Тухляцкія н.—вонь.
Тхор м.—хорек (*Mastella puto-
tius*).
Тхощь, тхнуць—дышать,дох-
нуть, повеять.
Тхліна жс.—гнилость, зат-
хлость.
Тхаровы—хорьковий.
Тхарына жс.—мясо хорька.
Тхорык м.—уменьш. от. тхор.
Тыгра жс.—тигр.
Тыграм прс.—зверски.
Тыгрыца жс.—тигрица, злая
женщина.
Тыдзень м.—неделя.
Тыднёвік м.—еженедельник
(журнал).
Тыднёвы—еженедельный.
Тыл м.—тыл, зад.
Тылавы, тыны—задний, тыль-
ный.
Тымчасова, вы—временно,-ный
Тын м.—изгородь, тын.
Тыніць—огораживать тыном.
Тынк м.—штукатурка.
Тынкаваныя н.—штукатуре-
ние.
- Тынкаваць што—штукатурить
Тып м.—тип.
Тыповасць жс.—типичность.
Тыповы—типический,-чий.
Тыран м.—мучитель, тиран.
Тыранка жс.—истязательница,
мучительница.
Тырк часьцінка—торк.
Тырканыя н.—торканыя.
Тыркаць, кнуць—торкать,
торкнуць.
Тытув м.—табак обыкнове-
ный (*бот. Tabacum L.*); ма-
хорка.
Тытуновы—махорочный.
Тыханыя н.—биение (сердца).
Тыхаць, хнуць—1) дышать,
дохнуть; 2) колотиться,
биться (о сердце).
Тычачка жс.—тычинка (*stamen*).
НТс.
Тычка жс.—тычинка, веха, ко-
лышек.
Тычна жс.—заостренный ше-
стик.
Тэля жс. ўл.—Фекла.
Тэрмін м. 1) срок; 2) термин.
Тэрмінова—срочно.
Тэрміновасць жс.—срочность.
Тэрміновы—срочный.
Тэстамэнт м.—завещание.

У

- У (ў) чым—в (чем), во (что).
Убагаўленьне н.—обожествен-
ние, апофеоз. НТс.
Убагаўляць, гавіць каго—обо-
жествлять, вить.
Убегчы—убежать.
Убівацца, убіцца дзс. зв.—
1) убиваться, биться, 2) вби-
ваться, вбиться; влезать.
Убіваць, убіць каго—убивать,
убить; што—вколачивать,
вколотить.
Убіраваньне н.—наряжение, при-
бирание.
- Убірацца, убірацца—1) приби-
раться, браться; наряжаться;
2) убираться, уходить; ў ро-
зум—войти в разум. (*Чак-жа
ў разум убярэцца твай смяок
Ян. К. Спад. 20 ст.*).
Убіраць, убіраць што—при-
бирать, прибрать; украшать,
украшать.
Убіты—вбитый, вколоченный,
укатанный утопанный (о
дороге).
Убогі—бедный; нищий.
Убогая—нищенка, бедная.

- Убожыцца—доходить до ни-
щеты.
Убожыць каго—доводить до
нищеты.
Убольшыцца—увеличиться
Ц. Гарт. СЦ. 98 ст.
Убор м.—наряд, облачение.
Убоства н.—убожество.
Убраны—убранный, одетый.
Убруціцца—замочиться уриной.
Убываньне н.—убывание.
Убываць, убыць—убывать,
убыть.
Убылы—убывший.
Убытак м.—убыль. НТс.
Убяганьне н.—1) убежание,
уход; 2) ухаживание за кем.
Убягаць—1) убежать, уходить;
2) ухаживать.
Ува прійм.—см. у.
Увага жс.—внимание.
Уважліва, жна—уважительно,
внимательно.
Уважлівасць, жнасьць жс—
уважительность, вниматель-
ность.
Уважлівы, жны—уважитель-
ный, почтительный, внима-
тельный.
Увайсьці—войти.
Уваліцца—ввалиться, упасть.
Уварвацца—ворваться, втор-
гнуться.
Увасабленьне н.—олицетворе-
ние, прозопоия. НТс.
Увасабляць, собіць што—оли-
цетворять, рить.
Увасаблены—олицетворенный.
Уваўрэлы—взопревший.
Уваўрэць—взопресть.
Уваход м.—вход (*ср. увойсьце*).
Увачавідкі—воочью.
Уваччу—в глазах, перед гла-
зами.
Уверсе—вверху.
Увесь, уся, усё—весь, вся, всё.
Увечар, ры прс.—вечером.
- Увільнуць—уклониться, избе-
жать.
Увінацца, нуцца—1) увиваться
около; 2) обвиваться, обвиться
Увінаць, нуць што, каго—об-
вивать, вить; укутывать, тать
Увод м.—ввод, введение, оболь-
щение.
Уводзіны жс. мн.—введение (в
новый дом).
Уводка жс.—обольстительница,
изменица.
Уводнік м.—обольститель, об-
манщик.
Уводны—обольстительный, об-
манный.
Увойсьце н.—вход (*ср. уваход*).
Увосень прс.—осенью.
Увыгодніць—сделать удобным.
Яз. Лёс. Км.
Увыдатнены.—утрированный.
НТс.
Увыдатныя н.—утрировка.
НТс.
Увыдатняць што—делать вы-
дающимся, утрировать.
Увядзёнка жс.—см. уводка
Увядзеньне н.—заключение.
Увядляць каго—возвеличи-
вать.
Увядзінік м.—мытник (*бот.
Pedicularis L.*).
Увясну прс.—весной.
Угаворна прс.—подговору.
Угаворны—договорный.
Угадлы—сообразительный
догадливый.
Угамаваньне н.—успокоение,
усмирение.
Угамованы, маваны—успоко-
енный.
Угамоўвацца, мавацца—успо-
каиваться, коиться; усми-
ряться, риться.
Угамоўваць, маваць каго—ус-
покаивать, коить; усмирить,
утишить.

- Уганьваць, уганяць, угнаць** *каго*—1) угонять, угнать; 2) догонять, догнать.
- Угар** *м.*—хват, молодец на все руки.
- Угару** *прс.*—в гору, вверх.
- Угін** *м.*—выгнутость, муфта, синклиналь. НТ₁.
- Угінання, угінання**—1) вгибаться, вогнутья; 2) выгибаться, вогнутья.
- Угіннаць, угіннаць** *што*—вгибать, вогнутья, наклонять, сгибать.
- Угледжаны**—усмотренный, замеченный.
- Угледжваць, дзіць** *што, каго*—усматривать, усмотреть; заметить.
- Углыбі прс.**—в глубину.
- Угнаенне** *н.*—унавоженье, удобрение.
- Угноены**—унавоженный.
- Угноиваць, угнаіць** *што*—унавоживать, возить.
- Угнута, ты**—вогнуто, тый.
- Угнутасьць** *ж.*—вогнутость.
- Угнуцье** *н.*—вогнутие, муфта, синклиналь. НТ₁.
- Угнявіца**—разгневаться (*Ці на мяне пак угнявіўся.* НЗV).
- Угода** *ж.*—1) угождение; 2) уговор.
- Угодзьдзе** *н.*—1) выгода; 2) приволье.
- Угодкі** *м. мн.*—годовщина.
- Угору** *прс.*—см. угару.
- Угрубі прс.**—в толщину.
- Угрудкі прс.**—грудь с грудью.
- Угрузлы**—завязший.
- Угрузаць, зыць, знуць**—вязнуть, завязнуть.
- Угрунтаваныя** *н.*—обоснование.
- Угрунтаваны**—обоснованный НТ₁.
- Угрунтоўвацца, тавацца**—обосновываться, обосноваться.
- Угрутоўваць, таваць** *што*—обосновывать, новать; утверждать на твердом грунте.
- Угрунь прс.**—бегом.
- Удава** *ж.*—вдова.
- Удавала** *м.*—доносчик.
- Удаванье** *н.*—рисовка, позировка НТ₁.
- Удаванца**—представляться, рисоваться, позировать, придаваться.
- Удаваць, даць**—1) представлять кого; имитировать; 2) изменять тайне; 3) клеветать, наклеветать.
- Удавец** *м.*—вдовец.
- Удача** *ж.*—удача.
- Удалы**—1) удачный, ловкий; 2) удачный.
- Уданье** *н.*—1) притворство, имитация; 2) клевета.
- Удасканалены**—усовершенствованный.
- Удасканаленыя, нальваныя** *н.*—усовершенствование.
- Удасканалваць, наліць** *што*—усовершенствовать.
- Удатны**—удачный, способный.
- Удаўне, ні**—давно, в старину.
- Удаўнены**—ставший давним, устарелый.
- Удаўніваць, ніць** доводить, довести до давности.
- Удача** *ж.*—1) удача, успех; 2) натура, характер.
- Удачлівы, чны**—удачны.
- Удвох, вух**—вдвоем (муж. и ср. р.).
- Удзел** *м.*—удел, участие (*ср. участье*).
- Удзельнік** *м.*—участник (*ср. участье*).
- Удзельніца** *ж.*—участница.
- Удзень прс.**—днем.
- Удзсяцях**—вдесятером.
- Удзьвех, вдзьвях**—вдвоем (ж. р.)
- Удзячна, ны**—благодарно, -ный.

- Удзячнасьць** *ж.*—благодарность.
- Удзюбацца**—упиться хмельным, опьянеть.
- Удзюндзіцца**—умочиться собственной мочой.
- Удовы**—вдовый, вдовый.
- Удод** *м.*—удод (птица).
- Удойная**—дающая много молока.
- Удосталь**—вдоволь, до остатку.
- Удосьвета, тку**—рано утром.
- Удоўж**—вдлину.
- Удоўжваць, удоўжыць** *што*—удлинить, -ить.
- Удоўка** *ж.*—вдовушка.
- Удратаваць** *што*—обвинить проволокой.
- Удубальт прс.**—вдвойне.
- Удубець**—окоченеть, отвердеть.
- Удумны** *прм.*—вдумчивый. Я. Кол. НЗ XI.
- Удушмыць** *каго*—придушить, задушить.
- Удыбкі прс.**—надыбы.
- Удлівы**—злой, навязчивый, надоедливый.
- Удлна, узжна**—сытно.
- Удны, узжны**—сытны.
- Уездзіцца**—заездиться, умяться при езде.
- Ужо**—уже.
- Ужо-ж, выкл.**—вот (угроза); да вот недоверие).
- Ужывальны**—употребительный.
- Ужываны**—бывший в употреблении; употребляемый.
- Ужыванье** *н.*—употребление, пользование.
- Ужывацца**—быть в употреблении.
- Ужываць, ужмыць** *што*—употреблять, -бить, пользоваться (чем).
- Ужыравацца**—вскормиться.
- Ужыраваць** *каго*—вскормить, выкормить.
- Ужытак** *м.*—употребление, пользование; польза.
- Ужытачы**—полезный, годный к употреблению.
- Ужыткі** *м. мн.*—пожытки.
- Узаемна**—взаимно.
- Узаемна-адваротны**—взаимно-обратный. НТ₁.
- Узаемнасьць** *ж.*—взаимность.
- Узаемны**—взаимный.
- Узапар прс.**—разом, вдруг, вместе.
- Узараць** *што*—вспахать.
- Узачы, узачы прс.**—злочно.
- Узашый прс.**—по шеем.
- Узбагачанье, чэньне** *н.*—обогащение.
- Узбагачацца, гаіцца**—обогащаться, гатиться.
- Узбагачаць, гаіць** *каго, што*—обогащать, гатить.
- Узбажалася** *дзс. безас.*—захотелось.
- Узбаламучаны**—взбаламученный, возмущенный.
- Узбаламучваць, муціць** *што, каго*—взбаламучивать, мутить; возмущать, -тить.
- Узбраенне** *н.*—вооружение.
- Узброены**—вооруженный.
- Узбройвацца, роіцца**—вооружаться, житься; снарядиться.
- Узбройваць, роіць** *каго*—вооружать, жить; снаряжать, -рядить.
- Узбуджаны**—возбужденный.
- Узбуджання, дзіцца**—возбуждаться, возбудиться.
- Узбуджаць, дзіць** *каго*—возбуждать, возбудить.
- Узбуджлівасьць** *ж.*—возбудимость. НТ₁.
- Узбуджлівы**—возбудимый.
- Узбуджэньне** *н.*—возбуждение. НТ₁.
- Узбураны**—возмущенный, взволнованный.

Узбурвацца, рмца—возмушаться, титься; взволноваться.
 Узбурваць, рмиць *каго, што*—возмушать, тить, взволновать.
 Узбурныя *н.*—возмущение.
 Узвораны—вспаханный.
 Узвышша *н.*—возвышенность.
 НТ₁.
 Узгадавальнік *м.*—воспитатель.
 Узгадаваньне *м.*—воспитание, вскормление.
 Узгадненне *н.*—согласование, координация, НТ₄.
 Узгадованы, даваны—воспитанный, вскормленный.
 Узгадоўваць, даваць *каго*—воспитывать, тать.
 Узгалоўе *н.*—изголовье.
 Узгалоўка *ж.*—подушка.
 Узганак *м.*—площадка на крыльце.
 Узгараныя *н.*—возгорание.
 НТ₁.
 Узгарацца, рэцца—возгораться, реться.
 Узгорак *м.*—холм, бугор.
 Узгор'е *н.*—холмистая местность.
 Уздолець—возыметь силу.
 Уздоўж *прс.*—в длину.
 Уздоўжны—продольный. НТ₄.
 Уздрыгацца, гнуцца—содрогаться, гнутыся.
 Уздрыгі *м. мн.*—дрожь.
 Уздрыжка *ж.*—вздрагивание.
 Уздухі *м. мн.*—1) дыхание; 2) область лёгких.
 Уздымаць, уздуць—вздувать, вздуть, поднимать, подиить.
 Уздыханьне *н.*—вдыхание.
 Уздыхаць, хнуць—вдыхать, вздохнуть.
 Уздэчка *ж.*—узда с удилами.
 Узімку *прс.*—зимой.
 Узмацненне *м.*—усиление, укрепление.

Узмацнецць—укрепиться, поздороветь.
 Узмацацца, нца—укрепляться, питься; придать, прийти в силу.
 Узмацаць, нць *каго, што*—укреплять, пить; усиливать, -лить.
 Узмор'е *н.*—взморье.
 Узмучоны—возмущенный, взволнованный, беспокойный.
 Узмушчаць, узмушць *што, каго*—возмущать, возмутить.
 Узнасіцца, узнесіцца—возноситься, возвестись; восторгаться, восторгнувшись.
 Узнасіць, узнесіць *каго, што*—возносить, вознести; поднимать, поднять.
 Узносны—возвышенный.
 Узносны *ж. мн.*—возношение.
 Узносы *м. мн.*—взвасы. НТ₁.
 Узор *н.*—пример, образец; узор; графарет. НТ₂.
 Узоравы, узорны—примерный, образцовый; графаретный.
 Узраньне *н.*—рассвет.
 Узрастаньне *н.*—возрастание.
 Узрастань, сын—возрастать, возрасти.
 Узрасыць *каго, што*—возрастить.
 Узрок *м.*—взгляд.
 Узрослы, сны—взрослый, возрастный.
 Узрост *м.*—возраст.
 Узрочна—ясно, вразно.
 Узрочнасьць *ж.*—взрачность.
 Узрочны—взрачный, видный.
 Узруньваць, нць—покрываться, покрываться зеленью.
 Узруніцца—захлопотиться, взволнованный.
 Узрушаны—встревоженный, взволнованный.
 Узрушвацца, шацца, шыцца—встревоживаться, житься; расстроиться.

Узрушаваць, шаць, шыць *каго*—встревоживать, -жить.
 Узрмгацца—расплакаться на взрыд.
 Узыймацца, узыймацца—подниматься, ниться; взойти.
 Узыйці, йсьці—взойти.
 Узысканьне *н.*—взыскание.
 (*Рукою божага ўзыскання.* Я. Кол. НЗ 62 ст.).
 Узьбежны—восходящий. (*Узьбежны ток*). НТ₄.
 Узьбягаць, узьбегчы—взбегать, взбегать.
 Узьбяроўка *н.*—побережье, побережье.
 Узьбярожны—прибрежный.
 Узьведзены—1) возведенный на верх; 2) наклеветанный.
 Узьвей-всцер *м.*—ветрогон.
 Узьвесьці—1) возвести на верх; 2) наклеветать.
 Узьвялічваць, лічыць *каго*—возвеличивать, -чить.
 Узьвельсе *н.*—лесная опушка.
 Узьляганьне *н.*—возлегание.
 Узьлягацца, узьлегчы—облокачиваться, котиться; налечь, нассеть на что.
 Узьлягаць, узьлегчы—возлегать, лечь; прилечь.
 Узьлязаць, узьлезці—валезать, взлезть.
 Узьмежак *м.*—место от межи до изгороди. Ян. Шл. ж. 161 с.
 Узьмілавацца—смилоствивиться.
 Узьмітусіцца—взволноваться.
 Узьмітусіць *што, каго*—возмутить, взволновать.
 Узьнісьлы—возвышенный, восторженный. НТ₂.
 Узьнесці—*см.* узнасіць.
 Узьнікаць, узьнікнуць—возникать, возникнуть.
 Узьнікненне *н.*—возникновение, генезис. НТ₄.
 Узьніманьне *н.*—поднимание; вскрытие (реки).

Узьнімацца, нца—1) подниматься, ниться; взойти, встать; 2) вскрываться, вскрыться (о реке).
 Узьняцьце *н.*—поднятие, поход.
 Узняцьце *н.*—взятие.
 Узняць *што, каго*—взять, -ць; пад увагу—принять во внимание.
 Укалыханы—убаюканный.
 Укалыхаць *каго*—убаюкать.
 Укарначаны—укороченный.
 Укарнаціць, наць *што*—укоротить, отрубить (хвост).
 Укарэньваньне *н.*—вкоренение, внедрение.
 Укарэньвацца, раница—вкорениться, решиться; внедряться, риться.
 Укарэньваць, раниць *што*—вкоренить, -нить; внедрять, -рить.
 Укідваць, укінуць *што*—вбрасывать, бросить.
 Укінуты—вброшенный.
 Уклад *м.*—1) система, строй, уклад; 2) вклад.
 Укладальнік *м.*—систематизатор, составитель. НТ₂.
 Укладаньне *н.*—укладка, систематизация.
 Укладаньне, укладаньне—укладываться, уложиться.
 Укладаць, укладзіць *што, каго*—укладывать, уложить; составлять, -нить, систематизировать.
 Уклады—вкладной.
 Укладовы—систематический. НТ₄.
 Уклеиваньне *н.*—вклеивание.
 Уклеиваць, клеіць *што*—вклеивать, -ить.
 Уклон *н.*—поклон.
 Уключаць, чыць *што*—включать, -чить.
 Укомканы—втиснутый.

Укомкаць *што*—втиснуть.
 Укопаны—вкопанный, неподвижный.
 Укопванье *н.*—вкапывание.
 Укопваць, укапаць *што*—вкапывать, вкопать.
 Укосны—косой, диагональный.
 Укосынік *ж.*—лента в косе.
 Укосыніца *ж.*—косая линия, диагональ.
 Укочванье *н.*—укатывание.
 Укочваць, укачаць *што*—укатывать, тать.
 Украса *ж.*—украшение, орнамент. НТ.
 Украсаванье *н.*—украшивание, орнаментика. НТ.
 Украсаваць *што*—украсить.
 Укруг *прс.*—кругом.
 Укрух *м.*—ломоть.
 Укрыжаванье *н.*—распятие на кресте.
 Укрыжаваць *каго*—распять на кресте.
 Укрыжованы—распятый.
 Укупе *прс.*—совместно.
 Улагоджаны—1) улагодворенный, умиловленный; 2) улаженный.
 Улагоджаваць, годзіць *каго*—умиловывать, вить; улагодворять, ритъ; *што*—улаживать, дить; урегулировать.
 Улада *ж.*—власть.
 Уладанье *н.*—владение, обладание.
 Уладар *м.*—владелец, властелин.
 Уладарнік, уладар *м.*—см. владар.
 Уладарны—владельческий.
 Уладарства *н.*—владычество.
 Уладаць—владеть.
 Уладзік *м.*—Володя.
 Уладны—властительный, властный. НТ.

Уладзіны *ж. мн.*—уговор, стовор. Ц. Гарт. СЛ. 40 ст.
 Улазіны *ж. мн.*—вход в новый дом.
 Улазіць, улезці—влезать, сть; входить в новый дом.
 Уламливаць, маць *каго*—уламывать, уломать; склонить к чему.
 Улас *м. ул.*—Влас.
 Уласна—собственно.
 Уласнажыцьцяніс *м.*—автобиография. НТ.
 Уласнажыцьцянісец *м.*—автобиограф. НТ.
 Уласнажыцьцянісны—автобиографический. НТ.
 Уласнаіс *м.*—автограф, оригинал. НТ.
 Уласнаісны—автографический.
 Уласнасьць *ж.*—собственность.
 Уласны—собственный.
 Уласынік *м.*—собственник.
 Уласыніца *ж.*—собственница.
 Уласыніці—собственный.
 Уласыніцасьць *ж.*—свойство.
 Уласынічы—свойственный, присущий; вы дроб—правильная дробь. НТ.
 Улева *ж.*—проливной дождь; *прс.*—влево.
 Улеглівы—прилежный.
 Улегчыся *ж.*—см. улягаць.
 Улетку—летом.
 Уліванье *н.*—вливание.
 Уліваць, уліць *што*—вливать, влить.
 Улітавацца—умилосердиться.
 Уловы *м. мн.*—охота; лов.
 Уломак *м.*—отломок.
 Улоны *н.*—лоно; об'ятня.
 Улучаць, чыць *што*—1) попадать в цель; 2) находить; 3) включать, чить.
 Улюбенец *м.*—любимец.
 Улюбёнка *ж.*—любимица.

Улюбены—возлюбленный, любимый.
 Улюбіць *каго*—полюбить.
 Уляганье *н.*—заискивание, раболепство.
 Улягацца, улегчыся—1) осаживаться, осесть; 2) легчать, полегчать.
 Улягаць, улегчы—1) утихать, -хнуть; 2) заискивать, раболепствовать.
 Улякацца—испугаться.
 Умазаць *што*—1) замазать; 2) замазывать.
 Умаіць *што*—убрать зеленым к празднику Троицы (*І хаты майскім дзераўком на ўмаіў селянін*. Ян. К. Спад. 379 ст.).
 Умалот *м.*—вымолот.
 Уман *м.*—блосница (*бот. P. ligaria L.*). НТ.
 Умаўляцца, умовіцца з кім—улавливать, условиться.
 Умах *прс.*—в миг.
 Умацаванье *н.*—укрепление.
 Умацавацца—укрепиться.
 Умацаваць *што*—крепко завязать, укрепить.
 Умацяць *каго*—1) укреплять; 2) уполномочивать.
 Умачыць *што*—вымочить, измочить.
 Умеласьць *ж.*—уменье, опытность.
 Умелы—опытный, знающий.
 Умілаваць *каго*—полюбить.
 Умілаваны—возлюбленный.
 Умірушчы—смертный, подверженный смерти.
 Умова *ж.*—уговор, условие, контракт, договор.
 Умовны *ж. мн.*—заключение условия.
 Умовы *ж. мн.*—уговоры, убеждение.
 Умольваць, умаліць *каго*—упрашивать, упросить; умолять.

Умоўлены—условленный, обусловленный.
 Умоўна—условно, под условием.
 Умоўнасьць *ж.*—условность.
 Умоўны—условный.
 Умоўкі *прс.*—молча.
 Умызганьнік *м.*—ухаживатель.
 Умызганье *н.*—ухаживание, волокитство.
 Умызгі *м. мн.*—см. залёты.
 Умыкаць, кнуць *што*—забирать, брать; утаскивать, -щить; уносить.
 Умысна *прс.*—умышленно, нарочно.
 Умыснасьць *ж.*—умышленность, намеренность.
 Умысны—умышленный, нарочный.
 Умысьля—умышленно, с умыслом.
 Умыцца (умыюся, умыцца і г. д.)—умыться.
 Умяшчаць, умесціць *што*—вмещать, вместить.
 Умяшчэньне *н.*—вмещение, локализация. НТ.
 Унадлівы—повадливый, падкий.
 Унасіцца, унесціся—уноситься, унести.
 Унасіць, унесці *што, каго*—уносить, унести.
 Універсал *м.*—манифест.
 Уніканье *н.*—избежание.
 Унікаць, унікнуць *каго*—избегать, жать.
 Уніз *прс.*—вниз.
 Унівіч *прс.*—в ничто, ни во что.
 Унівошта *прс.*—в ни во что.
 Унослівы—заносчивый, вспыльчивый.
 Уноччу *прс.*—ночью.
 Унясенье *н.*—заносчивость, вспыльчивость, горячность, вознесение.

- Унутранаглядальны—інтраспектывны. НТ.
- Унутранаглядальныя н.—інтраспекцыя. НТ.
- Унутраны—внутренний.
- Унь *выкл.*—вот. Я. Кол.
- Упад м.—1) упадок; 2) впадение (*Упад ракі*. НТ); 3) впадина.
- Упадабачца—понравиться, полюбить.
- Упадабачь *каго*—полюбить.
- Упадабленне н.—уподобление, ассимиляция. НТ.
- Упадабляць, добіць *што*—ассимилировать.
- Упадак м.—упадок, урон, убыток.
- Упады м. мн.—рабоченство, пресмыкательство.
- Упазыку, зычку—взаимы.
- Упакаваць *што*—упаковать, запаковать.
- Упалы—впалый.
- Упамі, на м.—упоминание, напоминание.
- Упамінаць, мянуць *што*—напоминать, мнить.
- Упарадкаваны—упорядоченный, устроенный, приведенный в систему.
- Упарадкавальныя н.—упорядочение, систематизация. НТ.
- Упарадкоўваць, кавачь *што*—упорядочивать, чить; систематизировать.
- Упартасьць ж.—упорство.
- Упарты—упорный.
- Упару—в пору, во время.
- Упасьвіць *каго*—упасти.
- Упаўзаць, упоўзыць—вползть, зги.
- Упаўнаважаны—уполномоченный.
- Упекаць *што*—всадить, вколотить.
- Упераду, радкі—вперед, прежде.
- Уперці—см. *упіраць*.
- Упкіаны—попрекаемый.
- Упкіаньне н.—попрекание.
- Упкіаць, кнуць *каго*—попрекать, кнуть, выговаривать.
- Упкінуты—попрекнутый.
- Упільнаваньне н.—досмотр, устережение.
- Упільнаваць *каго, што*—присмотреть, устеречь.
- Упільнаць н.—упиране, сопротивление.
- Упільнацца, упицца—упираться, упереться.
- Упінаць, упиць—утыкаться, уткнуться.
- Упір м.—вампир.
- Упірацца, уперіцца—1) упираться, упереться; 2) всовываться, всунуться.
- Упіраць, уперці *што, каго*—всовывать, всунуть (васильно).
- Упісаны—вписанный.
- Упісвацца—быть вписываемым.
- Упісваць, саць *што, каго*—вписывать, сать.
- Упіхаць, хнуць *што, каго*—впихивать, хнуть; вталкивать, втолкнуть.
- Упіхнуты—впихнутый, всунутый.
- Уплікаць *што*—вплетать, приплетать; прикалывать (*ср. греч. κλέω*).
- Упліскацца, кацца—обрызгиваться, згаться.
- Упльваць *на каго*—оказывать влияние.
- Упльнуць, упльсьці—уплыть.
- Упльнь *прс.*—вплыв.
- Упльмь м.—влияние, воздействие.
- Упльмы—оказывающий влияние.
- Упльмовы—влиятельный.
- Упицца, нуць—см. *упінацца, упінуць*.
- Упоедзь *прс.*—вдоволь.

- Упокат *прс.*—впоялку.
- Упоперак *прс.*—впоперек.
- Упор м.—упор, сопротивление.
- Упорліва, рна, рчыва—упорно, упрямо.
- Упорлівасьць, рнасьць, рчывасьць ж.—упорство, упрямство.
- Упорлівы, рны, рчывы—упорный, упрямый.
- Упоўналічваньне н.—укомплектование. НТ.
- Упоўналічваць—укомплектовать. НТ.
- Управа ж.—1) управа, управление; 2) правосудье; 3) успех в хозяйстве; *прс.*—аправо.
- Управаджальныя н.—ввод, введение.
- Управаджаць, водзіць *што, каго*—вводить, вводить.
- Управаджацца—быть вводимым.
- Упрагаць, упрэгы *каго*—варьгать, рять.
- Упрашаць, упрошваць, упраціць *каго*—упрашивать, просить.
- Упраўна—исправно, успешно.
- Упроч, упрочи *прс.*—прочь.
- Упрощаны—1) выпрямленный; 2) упрощенный.
- Упрощаньне н.—упрощение. НТ.
- Упрощваць, упросьціць *што*—1) выпрямлять, мить; 2) упрощать, упростить.
- Упруг м.—упряжь.
- Упрывечар *прс.*—вечером.
- Упрыгожыцца—украситься (*Упрыгожыліся кветкамі сажаці*. Ян. К. Шл. ж. 40).
- Упрызвычайны—введенный в обыкновение.
- Упрызвычайныя н.—введение в обыкновение.
- Упрызвычайвацца, чаіцца—входить, войти в употребление (обиход).
- Упрызвычайваць, чаіць *што*—вводить, ввести в обыкновение (обиход).
- Упрыцам—заметно, помнится.
- Упын м.—удержание.
- Упэўнасьць ж.—уверенность.
- Упэўнены—уверенный.
- Упэўнівацца, ніцца—уверять, риться.
- Урад м.—правительство.
- Урадавы, довы—правительственный, официальный.
- Ураджай м.—см. *урожа*.
- Ураджыцца, дзіцца—урожаться, уродиться.
- Урадава—урожайно.
- Урадавасьць ж.—урожайность.
- Ураднік м.—1) чиновник; 2) урядник.
- Урадніцтва н.—чиновничество.
- Уражаецца *дэс. безас.*—представляется.
- Уражаньне н.—впечатление.
- Уражачца, уразіцца—оскорбляться, биться.
- Уражаць, уразіць *каго*—1) оскорблять, бить; 2) *што*—запечатлевать, леть.
- Уражлівасьць ж.—впечатлительность. НТ.
- Уражлівы—впечатлительный.
- Ураз м.—оскорбление, досада; *прс.*—разом, адруг.
- Уразна, уразыліва—оскорбительно.
- Уразны, уразылівы—оскорбительный.
- Уранку, ньні—утром.
- Урасіцца—оброситься, омочиться росой.
- Урастаць—вростать.
- Урачыстасьць ж.—торжество.

- Урачысты—торжественный.
Урода ж.—1) порода; 2) урожай.
Уродыдзе м.—урод.
Уроднасць ж.—породистость.
Уродны—породистый.
Урожай пра.—в рога (для бо-данья).
Урозня—порозня.
Урокам—на дурной глаз.
Урок м. мн.—изуроченне.
Уросласць ж.—рост. НТ₂.
Урослы—рослый, дородный.
Урочайны—изурочливый; под-верженный порче.
Урочнік м.—колючник (бот. *Sagittaria Tozigi*). НТ₂.
Урочны—1) изурочный; 2) уроч-ный, назначенный.
Урочыць каго—изурочивать, глазить.
Уруга ж.—общественная па-хотная земля.
Урупаа дзс. безас.—приспичило
Урывак м.—отрывок. НТ₂.
Урыванье м.—отрывание.
Урывацца, уварвацца—вры-ваться, ворваться.
Урываць, уриваць што—отры-вать, оторвать.
Урэмшчываць, мсьціць—терпе-ливо переносить, перенести неприятность. Я. Кол. НЗ XIII.
Урынуцца—броситься.
Урыукавы—отрывочный. НТ₂.
Урэдзь а ўрэдзь—очень редко.
Урэчнік м.—рдест (бот. *Potamogeton L.*). НТ₂.
Урэчка м.—прибрежная мест-ность.
Урэшты, урэшце прс.—наконец.
Усеагульнасць ж.—всеобщ-ность, универсальность. НТ₂.
Усеагульнік м.—универсалист. НТ₂.
Усеагульны—всеобщий, уни-версальный. НТ₂.
- Усевядомасць ж.—общена-вестность, популярность. НТ₂.
Усевядомы—общ известный, популярный. НТ₂.
Уседлівы—усидчивый.
Усердавацца на каго—рассер-диться.
Усесьціся—усесться.
Ускалануць што—всколыхнуть.
Ускараскацца—вскарабаться.
Ускаласціцца—всколоситься.
Ускідваць, ускінуць што, каго—взбрасывать, росить; под-брасывать, росить.
Ускладаць, укладзіць што—возлагать, ложить.
Ускладчаны—всколоченный.
Усклячываць, чыць—всклочи-вать, чить (волоса).
Ускок прс.—вскачь, галопом.
Ускосіна ж.—диагональ. НТ₂.
Ускосны—косой, диагональный.
Ускочкі—вскачь.
Ускочыць—вспрыгнуть, вско-чить.
Ускрабнуць што—оцарапать.
Ускрадацца—вкрадываться.
Ускраек м.—окраина. НТ₂.
Ускрай м.—конец, край, берег; прс.—1) в конце; 2) с краю, на берегу.
Ускрайны—крайний, концевой.
Ускруціць што, каго—вскру-жить, поднять вихрем.
Ускукобіць каго—взлелеять.
Услаон м.—скамья.
Услаоней, лончык м.—скамейка
Услужнасць ж.—служи-вость.
Услужны—служливый.
Услухаць што—услышать.
Услых прс.—вслух.
Усмачываць што—полюбить вкус чего; выбрать по вкусу.
Усоплены—запачканный соплями
Усопліваць, пліць што—запач-кивать, запачкать соплями.

- Усохлы—засохший.
Усохнуць—засохнуть.
Усочаны—услеженный, заме-ченный.
Усочываць, усачыць што, ка-го—услеживать, ледить; под-смотреть, заметить.
Успамі м., ваньне н.—воспо-минание. НТ₂₋₄.
Успамінаць, мянуць што, каго—вспоминать, мнить, мянуть.
Успаміны м. мн.—вспоминани-и, мемуары. НТ₂.
Успатнелы—потный.
Успатнець—вспотеть.
Успокацца—раздуться, разгне-ваться.
Успрымацьне м.—восприятие. НТ₂.
Упрымваць, рыняць што—воспринимать, нять.
Успухлы—вспухший.
Успухнуць—вспухнуть.
Устава ж.—установление, по-становление.
Уставаць, таць—вставать, встать.
Устанаўляць, навіць што—учреждать, учредить.
Установа ж.—учреждение, заведение. (Навукальная *установа*).
Устаноўчы—учредительный. (*Устаноўчы сойм*).
Устаўка ж.—вставка.
Устаўляць, устаўіць што—1) вставлять, вставить; 2) учреждать, учредить.
Устойваць, устаіць—устан-вать, устоять.
Устрымала—воздержно.
Устрымаласць ж.—воздерж-ность, воздержание.
Устрымалы—воздержный.
Устрыманы—удержанный.
Устрыманье м.—воздержание.
Устрымлівацца, мацца—воз-держиваться, ржиться.
- Уступ м.—1) вход; 2) вступ-ление; 3) уступка.
Уступальны—ступительный (грам.).
Уступацца, піцца—вступать-ся, питься за кого.
Уступаць, піць непер.—вхо-дить, войти; што—вступать, -пить.
Устурбаваць—встревожить.
Устурбованы, баваны—встре-воженный, потревоженный.
Усуванье м.—всовывание.
Усуваць, усунуць што—всо-вывать, всунуть.
Усунуты—всунутый.
Усхадзіць, усходзіць, узыйсці—восходить, взойти.
Усхавацца, піцца—всхваты-ваться, спохватиться; неожиданно подняться.
Усхавваць, піць што, каго—всхватывать, тить; подни-мать, поднять.
Усхавнуцца—встрепенуться.
Усхацець—восхотеть.
Усхістацца—зачахаться, вско-лебаться.
Усход м.—1) восход; 2) восток.
Усходні—восточный.
Усходны—восходящий.
Усходы м. мн.—1) всходы; 2) хлопоты, суета (сп. *захады*).
Усхон м.—круча.
Усханаваты—1) круговатый; 2) пухловатый.
Усхонны—1) крутой; 2) пухлый.
Усхоннасць ж.—вспыльчи-вость.
Усхонны—вспыльчивый.
Усьвядомліваць, доміць што—осознавать, звать.
Усыханье м.—высыхание, ис-сыхание (реки). НТ₂.
Усыхаць, усохнуць—высыхать, высохнуть; иссыхать, иссык-нуть.

- Усьмех, усьмешка, усьмішка ж.—усмешка, улыбка.
 Усьміхацца, хіуцца—усмехаться, усмехнуться.
 Усьпірацца, перціся—1) опираться, переться; 2) взбираться, взобраться; 3) аспирироваться.
 Усьцешыцца—утешиться.
 Усьцешыць *каго*—утешить.
 Усьцягваць, гаць, гуць *што*—встаскивать, вставить.
 Усьцяж—вдоль, один за другим.
 Усьяк *прс.*—разно, на всякий манер.
 Усьякі, усьякі—всякий.
 Усьяленьне н.—вселение, иммиграция. НТз.
 Усьяцца, ліцца—вселяться, литься; иммигрировать.
 Усьяць, ліць *каго*—вселять, лить.
 Усьмех—всепером.
 Утайку *прс.*—втайне, тайком.
 Утаміцца—утомиться, истомиться, устать.
 Утаміць *каго*—истомить.
 Утаніць *што*—1) утонить; 2) истопить.
 Утаропіцца—оторопеть; встаться от испуга глазами.
 Утароплены—оторопелый.
 Утварацца, рыцца—образовываться, ваться; быть образуемым.
 Утвараць, рыць *што*—образовывать, вать.
 Утварэньне н.—образование.
 Утвораны—образованный.
 Утожслова *прс.*—точь-в-точь.
 Утоены—утенный.
 Утожсаміць *што*—отожествить.
 Утойваньне н.—утиазание.
 Утойваць, утаіць *што*—утиазать, ить.
 Утойка ж.—утайка, сокрытие.
 Уток ракі—впадение реки. НТз. (*ср.* упад ракі).
 Утома ж.—утомление, усталость.
 Утомна—утомительно.
 Утомнасьць ж.—утомительность, вялемость.
 Утомны—утомительный, мляемый.
 Утоньваць, утаніць *што*—уточивать, уточнить.
 Уторкнуць—воткнуть.
 Уторы м. мн.—выемка, желобок в клепках бочки.
 Уточваць, утачыць *што*—вцеживать, вводить.
 Утрапэньне н.—оторопь.
 Утропы *прс.*—следом, вслед.
 Утрох—атрось.
 Утруджаць, дзіць *каго*—утруджать, дить.
 Утружоны—утруженный.
 Утруджэньне н.—утруждение.
 Утрудніць, ніць *каго*—затруднять, нить.
 Утрываліць *што*—упрочить. Я. Лес. Км.
 Утрыманы—удержанный.
 Утрыманьне н.—1) удержание; 2) содержание.
 Утрымліваць, маць *каго, што*—1) удерживать, удержать; 2) содержать.
 Утрымлівацца, мацца—1) удерживаться, жаться; 2) быть на содержании.
 Утузін *прс.*—дюжиной.
 Утувацца—исходиться, устать.
 Утупіцца—иступиться.
 Утупіць *што*—иступить.
 Утураваць—вторить.
 Утыл *прс.*—взад.
 Ухаба ж.—ухаб, выбоина.
 Ухаблымы—ухабистый.
 Ухавацца—уберечься.
 Ухавачь *каго, што*—уберечь, охранить.

- Ухадзіць, ухадзіць, уйсьці—уходить, уйти.
 Ухадзіцца—исходиться, утомиться.
 Уханвацца, піцца—ухватываться, титься.
 Ухапваць, піць *што*—ухватывать, тить.
 Ухвала ж.—одобрение.
 Ухвалены—одобренный.
 Ухваляць, ліць *што*—одобрять, одобрить; постановлять, вить.
 Ухіл н.—1) уклон, отклон; 2) метастрофа. НТз.
 Ухіленьне н.—уклонение, отклонение.
 Ухіляцца, ліцца—уклоняться, уклониться.
 Ухлопацца—забрызгаться грязью.
 Ухлопаць *што, каго*—забрызгать грязью.
 Ухвалік м.—подковный гвоздь.
 Уховы м. мн.—1) сбережение; 2) убежище.
 Уход м.—1) уход; 2) вход.
 Уходзіць *дзс. безас.*—не стать, непристойно. (*Круціць нам ня ўходзіць.* Ян. К. Ша. ж. 182 ст.).
 Уходы м. мн.—ухаживание.
 Ухожы—ахожий.
 Ухоплены—ухваченный.
 Уцкі м. мн.—бега, бегство.
 Уцкмы—1) утекший 2) беглый.
 Уцечка ж.—утечка; 2) побег.
 Уцешна, ны—утешительно, -ный.
 Уцін м.—обруб, отруб; уреа.
 Уцінак м.—отрубок, отрезок.
 Уцінаньне н.—усечение, отрубание.
 Уцінаць, цяць *што*—усекать, усесть; отрубать, отрубить.
 Уціральнік м.—полотенец, ручник.
 Уціраньне н.—1) утирание; 2) итирание.
 Уціраць, уцериць *што*—1) утирать, утереть; 2) втирать.
 Уціск м.—гнет, притеснение.
 Уціскальнік м.—угнетатель, притеснитель.
 Уціскальны—притеснительный.
 Уцісканьне н.—угнетение, притеснение.
 Уціскацца, уціснуцца—1) сжиматься, сжаться; 2) быть сжатым.
 Уціскаць, уціснуць *каго*—угнетать, -сти; прижимать, -жать.
 Уціснуты—угнетенный, притесненный.
 Уціхаміраны—успокоенный, умиротворенный.
 Уціхамірацца, мірыцца—1) умиротворяться, -риться, успокоиться; 2) быть успокоенным.
 Уцот—вчет, попарно.
 Уцывляць *каго*—раздражить, разгневать.
 Уцягваньне, уцягнэньне н.—вовлечение, чение.
 Уцягваць, гуць *каго, што*—вовлекать, лечь.
 Уцягнены—вовлеченный.
 Уцяканьне н.—бегство.
 Уцякаць, уцячы—1) убежать, -жать; 2) утекать, утечь.
 Уцякач м.—беглец, беженец.
 Уцякачка ж.—беглянка, беженка.
 Уцяміцца—впереться глазами.
 Уцяміць *што*—1) заметить; 2) понять; осмыслить; міць вочы—вперить глаза.
 Уцяты—усеченный, обрубленный.
 Учадзец—угореть.
 Учачіцца *за што*—ухватиться, зацепиться.
 Учачіць *што*—зацепить; *каго*—задеть.

Учас, сна—во время.
 Учасны—своевременный.
 Участаваць *каго*—угостить
 (ср. пачаставаць).
 Учатырох *прс.*—вчетвером.
 Учора, рах *прс.*—вчера.
 Учорашны—вчерашний.
 Учуткі—вслух.
 Учуй *што*—прослышать.
 Учынак *м.*—поступок.
 Учынці, ніць *што*—растворять, рить; учиняць, нить.
 Учывы—вежливый.
 Ушанаванне *н.*—чествование.
 Ушанаваць *каго*—почтить.
 Ушасьцех *прс.*—вшестером.
 Ушварак *м.*—короткий кол.
 Ушкаджэньне *н.*—порча, повреждение.
 Ушкоджаны—поврежденный.
 Ушкодзіць *што*—повредить, испортить.
 Ушмараваць *што*—запачкать.

Ушчаміць *што*—1) ущемить, придавить; 2) запрячь кое как.
 Ушчунак *м.*—наказание
 Ушчунываць, ніць *каго*—образумливать, образумить; наказывать, зать.
 Ушчэрбак *м.*—ущерб, урон.
 Ушыр, ркі *прс.*—вширь.
 Ушэсьце *н. ул.*—Вознесение (праздник).
 Ушэсьць радзей—вшестеро.
 Ушн *м.*—вьюн.
 Уядала *м.*—ябедник, клеузннк.
 Уяданье *н.*—клеузнничество.
 Уядаць, уесьці—оклеветать, оговаривать, ворить.
 Уяўленьне *н.*—представление (псих.).
 Уяўляць, уявіць *што*—воображать, вообразить, представлять, ставить.
 Уяўны—воображаемый, мнимый.

Ф

Фабрыка *ж.*—1) фабрика; 2) завод.
 Фабрыкант *м.*—1) фабрикант; 2) заводчик.
 Фальбоны *ж. мн.*—оборки (рубашки).
 Фальш *ж.*—фальшь, ложь, обман.
 Фальшаваны—подделанный.
 Фальшаванье *н.*—подделка, фальсификация.
 Фальшаваць *што*—подделывать.
 Фальшывасць *ж.*—неискренность, лукавство.
 Фальшывы—фальшивый, лукавый.
 Фанабэрысты—чванный, спесивый.
 Фанабэрыя *ж.*—чванство, спесь.

Фантаз'яванье *н.*—фантазирование, НТг.
 Фантаз'яваць—фантазировать.
 Фарба *ж.*—краска.
 Фарбаванье *н.*—окрашивание.
 Фарбавацца—краситься.
 Фарбаваць *што*—красить.
 Фарботы *ж. мн.*—кружева.
 Фарбоўка *ж.*—окраска.
 Фарбоўнік *м.*—красящее вещество, НТг.
 Фарбоўны—красильный.
 Фарбоўня *ж.*—красильня.
 Фарс'сты—франтоватый.
 Фарсіць—франтить.
 Фарсун *м.*—франт.
 Фарсуха *ж.*—франтиха.
 Фартух *м.*—фартук.
 Фаска *ж.*—кадочка с ушками.
 Фасоля *ж.*—фасоль (бот. *Phaseolus L.*).

Фастрыга *ж.*—приметка (нитка)
 Фастрыгаванье *н.*—приметывание ниток.
 Фатыга *ж.*—беспокойство.
 Фаэтыны *н.*—смешной, забавный.
 Фіга *ж.*—см. хвіга.
 Фігураванье *н.*—рисовка, жеманство.
 Фігуравацца—жеманичить.
 Фігураваць—важничать.
 Фігурант *м.*—жеманник.
 Фігурантка *ж.*—жеманница.
 Фігурыста, -сты—стройно, ный.
 Філіжанка *ж.*—чайная чашечка.
 Фіндос *м.*—шиш, кукиш.
 Флегма *ж.*—флегма, мокрота в груди.

Х

Хабар *м.*—взятка.
 Хабарнік *м.*—взяточник.
 Хабарніцтва *н.*—взяточничество.
 Хабарнічаць—заниматься взяточничеством.
 Хабары *м. мн.*—взятки, поборы.
 Хаванье *н.*—пританье.
 Хавацца—прятаться, хорониться.
 Хаваць *што, каго*—прятать, хоронить.
 Хада *ж.*—ходьба, походка, поступь.
 Хадак *м.*—ходок, пешеход.
 Хаджалы—ходкий; бывалый.
 Хаджэньне, дзеньне *н.*—хождение.
 Хадзіць—ходить.
 Хадзьба *ж.*—ходьба.
 Хадзяка *аг.*—1) прохожий; 2) бродяга.
 Хай—см. няхай.
 Хай жыве—визат! да живет!
 Халадзец *м.*—холодное кушанье, ботвинья.
 Халадзец *ж.*—холод, стужа.
 Халады *м. мн.*—холода.

Формаслоўе *н.*—морфология, НТг.
 Францшак *м. ул.*—Франциск.
 Фундатар *м.*—основатель, вкладчик.
 Фундуш *м.*—вклад.
 Фуз *м.*—сор, подонки.
 Фурман *м.*—подводчик, кучер.
 Фурманка *ж.*—повозка.
 Фурманства *н.*—извозный промысел.
 Футра *ж.*—см. хутра.
 Фэльчар *м.*—фельдшер.
 Фэндрык *м.*—пачкун.
 Фэст *м.*—престольный праздник.

Халаднаваты—прохладный, свежий.
 Халадок *м.*—прохлада.
 Халаджавы—холодоватый, прохладный.
 Халаміда *ж.*—хламиды, баллахон.
 Халера *ж.*—1) холера; 2) бранное слово.
 Халераванье *н.*—нервозность, раздражительность.
 Халераваць—раздражаться, выходить из себя.
 Халімон *м. ул.*—Филимон.
 Халена *ж.*—слякоть, мокрота.
 Халуна, халу́йна *ж.*—хиянина.
 Халушка *ж.*—лачужка.
 Халусьце *н.*—хлам.
 Халь *ж.*—дрянь, ветошь.
 Халыва *ж.*—голеньце.
 Халывісты—неуклюжий.
 Халюка *ж.*—уменьш. от халыва.
 Хам *м.*—1) хам; 2) раб; 3) мужик.
 Хамаўка *ж.*—мужичка.
 Хамула *м.*—увел. от хам.
 Хамут *м.*—хомут.

- Хамяк *м.*—хомяк (*Cricetus cricetus*).
- Хамляжлівий—целоворотливый, неуклюжий.
- Хамуціна *ж.*—мягкая часть хомута.
- Ханьзя *ж.*—лихорадка.
- Хапальни—хватательный.
- Хапануць *што*—неожиданно схватить.
- Хапання *н.*—хватание.
- Хапання *за што*—хватиться.
- Хапач *што, кого*—хватать, схватывать.
- Хапання, пнуца—спохватиться.
- Хапач, пнуць *што, како*—схватить.
- Хапівасць *ж.*—длчность, жадность.
- Хапівий—алчный, жадный; загребуший.
- Хапун *м.*—загребала.
- Характер *м.*—1) характер; 2) почерк.
- Хараство *н.*—красота.
- Хараконіца, хорыца—охорашиваться.
- Хараконя *ж.*—выскачка.
- Харашуха *ж.*—красавица.
- Харашыца—охорашиваться.
- Харч. рчы *м.*—продовольствие.
- Харчаванье *н.*—продовольствование.
- Харчавання—продовольствоваться.
- Харчавач *каго*—продовольствовать.
- Харчовий—продовольственный.
- Хата *ж.*—хата, изба; дом; да хаты—домой.
- Хатні—домашний.
- Хатомка *ж.*, хатуль *м.*—котомка.
- Хаўкаць *м.*—зевать, харкать.
- Хаўрус *м.*—сокз, товарищество.
- Хаўруснік *м.*—союзник.
- Хаўтуры—похоронный.
- Хаўтуры *ж. мн.*—похороны.
- Хахлячка *ж.*—украинка.
- Хахляці—украинский.
- Хахол *м.*—чуб, хохол, украинец.
- Хахоля *ж.*—выхухоль.
- Хаёвы—хвойный, еловый.
- Хвада *ж.*—хвала, слава.
- Хвалда *ж.*—фалда.
- Хваліцца—хвалиться, хвастаться; прославляться, радоваться.
- Хвалісты—волнистый; волнообразный. НТз.
- Хвальбонь *ж. мн.*—см. фальбонь.
- Хвальба *ж.*—похвальба.
- Хвальварак *м.*—хутор, фольварок.
- Хвалько *м.*—хвастун.
- Хвали *ж.*—волна.
- Хвалыванье *н.*—волнение. НТз.
- Хвалясны *м.*—мол. НТз.
- Хванабэрыя *ж.*—см. фанабэрыя.
- Хваравітасць *ж.*—болезненность.
- Хваравіты—болезненный.
- Хваранье *н.*—болезнь.
- Хварач, рэць (*на што*)—болеть (чем).
- Хварба *ж.*—см. фарба.
- Хвароба *ж.*—болезнь.
- Хвастанье *н.*—1) хвостание, сечение; 2) парение в бане.
- Хвастач *каго*—1) нахлестывать (в бане венком); 2) бить.
- Хвасток *м.*—хвостик.
- Хватацца—торопиться.
- Хватаць *каго, што*—хватать, ловить.
- Хвашчанка *ж.*—пучок хвоща для мытья посуды. Сержп.
- Хвашчовы—хвощевый. НТз.
- Хведар *м. ўл.*—Федор.
- Хвіга *ж.*—фига.
- Хвіля, ліна *ж.*—минута.

- Хвораст *м.*—1) хворост; 2) вид печення.
- Хворасьць *ж.*—болезненное состояние, болезнь.
- Хвортка *ж.*—калитка.
- Хворы—больной.
- Хвощ *м.*—хвощ (*бот. Equisetum L.*), НТз.
- Хвоя *ж.*—сосна (*бот. Pinus L.*). НТз.
- Хвэбра *ж.*—лихорадка.
- Хвядос *м. ўл.*—Феодосий.
- Хіба, ба *жл.*—1) разе; 2) или.
- Хіба *ж.*—ошибка, оплошность.
- Хібацца, хібіць—ошибаться, давать промах.
- Хібець—гибнуть, находиться в запустении. (*Хібеюць доўга тыя гоні.* Я. Кол. НЗ. ххп).
- Хібнасць *ж.*—погрешность.
- Хібны—ошибочный, погрешный.
- Хіжы—проворный.
- Хіканье *н.*—хныканье.
- Хікаць, хікнуць—хныкать, хныкнуть.
- Хіленьне *н.*—наклонение, согнутие.
- Хіліцца—гнутья, наклоняться в сторону, лынуть.
- Хіліць *што, како*—гнутья, наклонять, склонять.
- Хілы—гнутый, гнущийся. (*Хілае дрэва*).
- Хілянье *н.*—гнутья в разные стороны, расшатывание.
- Хіляцца—гнутья в разные стороны, расшатываться.
- Хіпанье *н.*—нагибание, наклонение.
- Хіпацца, пнуца—нагибаться, наклоняться.
- Хіра *ж.*—болезнь, хилость.
- Хістальнік *м.*—маятник. НТз.
- Хістальны—колебательный.
- Хістанье *н.*—колебание, шатание.
- Хістанца, хіснуца—колебаться, поколебаться; шататься, пошатнуться.
- Хістань, хіснуць *што, како*—колебать, поколебать; шатать, пошатнуть.
- Хістка—неустойчиво.
- Хісткасьць *ж.*—неустойчивость.
- Хісткі—неустойчивый, колеблющийся, шаткий.
- Хітрасць *ж.*—хитрость, мудрость.
- Хітрун *м.*—хитрец, лукавец, выдумщик.
- Хітруха *ж.*—хитрунья, лукавица.
- Хітрыкі *м. мн.*—хитрости, уловки.
- Хлабазьдзіна, баміна *ж.*—хворостина.
- Хлапец *м.*—см. хлопец.
- Хлапчына *м.*—детина.
- Хлебароб *м.*—хлебопашец.
- Хлебаробства *н.*—хлебопашество. НТз.
- Хлебнік *м.*—нахлебник.
- Хлебны—урожайный.
- Хлеў *м.*—хлев, сарай.
- Хліп—хнык.
- Хліпанье *н.*—всхлипывание.
- Хліпаць—всхлипывать, плакать.
- Хлопец *м.*—мальчик, отрок; парень.
- Хлопчык *м.*—мальчик.
- Хлуд *м.*—сухой хворост, травной сор.
- Хлус *м.*—враль, лгун.
- Хлусіць—врать, лгать.
- Хлусня *ж.*—вранье, ложь.
- Хлыстануць *каго*—хлестнуть.
- Хлытаць *каго*—хлестать.
- Хлюндра *ж.*—неряха, бродитя.
- Хлюндрыца—грязниться.
- Хлюна *ж.*—сликоть.
- Хлюпанье *н.*—шлепанье.
- Хлюпаць—шлепать по грязи.

- Хлюпнуць—шлепнуться в грязь, упасть.
 Хлявец *м.*—хлевок.
 Хляк *м.*—невыголощенный кабан (*ср.* *кнораз*).
 Хлястанье *н.*—хлестание.
 Хлястаць, снуць *каго*—хлестать, стнуть.
 Хмара *ж.*—туча.
 Хмарка *ж.*—тучка.
 Хмарна—облачно, пасмурно.
 Хмарнасьць *ж.*—облачность. *НТ*.
 Хмарны—тучевой, облачный, пасмурный, мрачный.
 Хмарыцца—хмуриться, заноситься тучами.
 Хмельсты—хмельный. *Яр.*
 Хмурны—*см.* хмарны.
 Хмызняк *м.*—кустарник.
 Хмызняковы—кустарниковый.
 Ховаккі *ж.* *мн.*—прятки (*У хованкі гуляе*. *Яс.* *Пад р. н.* 13 *ст.*).
 Ход *м.*—1) ход; 2) кланя.
 Ходарам—ходуном (ходить).
 Ходацца *з кім*—бороться.
 Ходня *ж.*—штодня.
 Холад *м.*—холод.
 Хоп *выкл.*—хватать.
 Хораша—красиво, великолепно.
 Хорт *м.*—борзый пес.
 Ходра *ж.* *ул.*—Февронья.
 Хохлік *м.*—1) хохолок; 2) бесенок; 3) птица.
 Хракаўе *н.*—отхаркиваемая материя. *Сержп.*
 Хракаць—отхаркивать (мокрому).
 Храп *м.*—1) переносица; 2) храпенье.
 Храпа *ж.*—морда, нижняя часть лица; кочерыжка.
 Храпіць—храпеть.
 Храснуць—задерживаться, засариваться, застревать.
 Храсток *м.*—хрящ, щик, крестец.
- Храстковы—хрящевой.
 Хроп *м.* *ул.*—Флор.
 Хропат *м.*—хрипение, хрестение.
 Хропаць, пнуць—ломать с треском; хрустеть, переломиться с треском.
 Хропнуцца—треснуться.
 Хросны—крестный.
 Хрост *м.*—крест (*ср.* *крыж*).
 Хроснік *м.*—крестник.
 Хрума *ж.* *ул.*—Фрума.
 Хрумстаць *што*—есть с хрустением. *Я.* *Кол.* *НЗ* *ххш*.
 Хруст *м.*—1) треск; 2) сухой хворост.
 Хрусток *м.*—мелкий хворост.
 Хрушч *м.*—1) майский жук (*Melolontha vulgaris*).
 Хрыбет *м.*—хребет.
 Хрыбетнікі *м.* *мн.*—позвоночные животные. *ЗТ*.
 Хрыбтовы—хребтовый, спиной.
 Хрыбца *ж.*—позвоночный столб, хребтовая кость.
 Хрыпка, пота *ж.*—хрыпота.
 Хрысьціны *ж.* *мн.*—*см.* хрэзьбіны.
 Хрысьціцца—креститься.
 Хрысьціць *каго*—крестить (*ср.* *ксьціць*).
 Хрышчоны—крещенный (*ср.* *кшчоны*).
 Хрэзьбіны *ж.* *мн.*—крестины.
 Хрэн *м.*—1) хрен (*бот.* *Cochlearia l.*); 2) хрыч.
 Хрэст *м.*—крещение.
 Хто (*род.* *каго*)—кто.
 Хтось—кто-то.
 Хтоці—говорящий *кто*, спрашивающий.
 Худак *м.*—бедняк.
 Худалецьце *н.*—лихолетие.
 Хударявы—худощавый.
 Худасьць *ж.*—скудность.
 Худаць—худеть, беднеть.

- Худоба *ж.*—домашний скарб; скотина.
 Худы—тощий.
 Хуканье *н.*—отогревание дыханием.
 Хукаць, кнуць—дышать,дохнуть.
 Хунт *м.*—фунт.
 Хупавы—грациозный, изящный.
 Хурман *м.*—*см.* фурман.
 Хуста, стга *ж.*—платок.
 Хустачка *ж.*—плагочек.
 Хусьце *н.*—белье.
- Хутка—скоро, быстро.
 Хуткасьць *ж.*—скорость, проворство.
 Хуткі—скорый, проворный.
 Хутра *ж.*—шуба (крытая); мех.
 Хутровы—меховой; пушной (зверь).
 Хутчэй *прс.* *в.* *ст.*—скорее.
 Хуцьр *м.*—брюхо, желудок.
 Хушенька—скоренько.
 Хіва—завистливо, жадно.
 Хівасьць *ж.*—жадность.
 Хівы—жадный, алчный.

Ц

- Цагало *н.*—огниво. *Сержп.*
 Цаган *м.*—чугунный горшок. *Сержп.*
 Цагельня *ж.*—кирпичный завод.
 Цагляна *ж.*—кирпичина.
 Цагляны—кирпичный.
 Цаляўка *ж.*—двоймовая доска (*ср.* *нем.* *d. Zoll*).
 Цалёвы—двоймовый.
 Цаліна *ж.*—девственная почва, неспаханная земля.
 Цалкам—целиком, всецело.
 Цаль *м.*—дюйм.
 Цаня *ж.*—цена.
 Цап *выкл.*—хватать.
 Цапаць *што, каго*—хватать, ловить.
 Цапільна *н.*—рукоятка цена.
 Цапняк *м.*—звездчатка злаковидная (раст.). *МГ*.
 Цанстрыкі *м.* *мн.*—дробедень. *Я.* *Кол.* *НЗ* *v*.
 Цар *м.*—царь.
 Царане (*мн.* *няты*) *н.*—царенок. (*Сьцеражыся ад цара... ад царанят яго*. *Ян.* *К.* *Спад.* 111 *ст.*).
 Царква *ж.*—церковь.
 Царык *м.*—потолочная балка.
 Цахлаць—монотонно лаять (о собаке); гнать зайца.
- Цахна *ж.*—пройдоха.
 Цаца, цака *ж.*—игрушка.
 Цацонка *ж.*—обещанная игрушка.
 Цацарка *ж.*—цесарка.
 Цацачка *ж.*—игрушечка.
 Цацканье *н.*—играние, забава (чем).
 Цацканца—возиться, забавляться, баловаться (с кем).
 Цацкань *каго*—баловать, забавлять.
 Цеза *м.*—тело.
 Цёлка *ж.*—телка.
 Целяпанье *н.*—болтание (ногами).
 Целяпаць *што*—болтать, раскачивать.
 Целяпацца—болтаться.
 Целяпень *н.*—1) обрубок дерева; 2) неуклюжий человек.
 Цеменны—теменной.
 Цеміцца—присматриваться в даль.
 Цёмна—темно.
 Цёмны—темный; неграмотный.
 Цем *ж.*—темнота.
 Цемра *ж.*—тьма.
 Цемрадзь *ж.* темнота (*У трэці дзень патануў сыгет у цемрадзі лютай*. *Ян.* *К.* *Песьня* *аб н.* *Г.*, *VII*).

- Цемя *н.*—темя.
 Цень *м.*—тень (*ср.* съчень).
 Ценяваць—ходить, скользнуть, как тень (*Цянолюць вуліцай дзяўчыны.* Я. Кол. НЗ. XXIX.)
 Цепліцца—1) топиться (о печке); 2) гореть (о свечке).
 Цепліць *што*—топить.
 Цепласць *ж.*—теплота.
 Церабіць *што*—1) тереть; 2) рубить поросль, делать просеку.
 Цераз *што*, *прыйм.*—чрез, череа.
 Церах *м.* *ўл.*—Герентий.
 Цераа *н.*—ставец для терки.
 Церніца *ж.*—снаряд для терки льна.
 Церні *што*, *каго*—тереть, мять.
 Церніся—тереться, мяться, протираться.
 Цесельны—плотничий.
 Цеста *н.*—тесто.
 Цесьля *м.*—плотник.
 Цесьляваць—плотничать.
 Цесьцік *м.*—тестюшка.
 Цесьць *м.*—тесть.
 Цетка *ж.*—1) тетка; 2) лихорадка.
 Цезярук *м.*—тетерев (*белгаў тетрiх*).
 Чеча *ж.*—течь.
 Чешча *ж.*—теща.
 Чешыцца *з каго*—утешаться.
 Чешыць *каго*—утешать.
 Ч *зл.*—1) ли; 2) или; 3) разве.
 Ч-бач *зл.*—вишь-ли, неужели.
 Чвуи *м.*—тиун, приказчик.
 Ч-ж *зл.*—разве же.
 Чкава—интересно.
 Чкавасьць *ж.*—интерес, любопытство, любознательность.
 Чкаваць *каго*—подстергать, высматривать.
 Чкавіцца—интересоваться, находить в чем интерес.
 Чкавіць *каго*—интересовать.

- Чкавы—интересный.
 Чкаўны—занимательный.
 Чкуи *м.*—тихун, вертишейка (*Шух тогуйла*) ЗТ.
 Чкаваньне *н.*—чирикание.
 Чкаваць—чирикать.
 Чмох *м.* *ўл.*—Тимофей.
 Чнаць, цяць *што*—рубить.
 Чника *ж.*—рубка.
 Чпуи *м.*—типуи.
 Чсавы—гнедо-сивый.
 Чск *м.*—давление (*Чск ат-масфэры*). НТэ.
 Чскальнік *м.*—нажиматель.
 Чсканьне *н.*—нажатие, надавливание.
 Чскаць, снуць *што*—жать, нажать; надавливать, вить.
 Чскануць *што*—погиснуть, раздавить.
 Чт *м.* *ўл.*—Тит.
 Чха—тихо, спокойно.
 Чхамірна—мир о, спокойно.
 Чхамірна, мірліна—тихий, миролюбивый, скромный.
 Чхачом—тишком.
 Чхень *м.*—тихоня.
 Чхі—тихий.
 Чхмень *ж.*—тишина, безветрие.
 Чхмыны—тихий, скромный.
 Чхнуць—утихать.
 Чхон *м.* *ўл.*—Тихон.
 Чхусенька—тихохонько.
 Чхутка—тихонько.
 Чхуткі—тихонький.
 Чц *м.*—сыч.
 Чцон *м.*—*см.* тутун.
 Чца *ж.*—тишь.
 Чшком—тишком, украдкой.
 Чцэй *прс. в. ст.*—тише.
 Чцэць—утихать.
 Чцаваньне *н.*—травля, науськивание (собак).
 Чцаваць *каго*—науськивать, направлять, травить собаками.
 Чмактаць—*см.* смактаць.

- Цмок *м.*—дракон, змей, ящер. НТэ, *л.* (*ср.* смок).
 Цмок *выкл.*—чмок.
 Цмоканыя *н.*—чмоканыя.
 Цмокацца *з кем*—чмокаться, целоваться.
 Цмокаць, кнуць *што*—чмокать, кнуть; причмокивая, сосать.
 Цмыг *выкл.*—шмыг, прыг.
 Цмыга *ж.*—проньра.
 Цмыганьне *н.*—шмыряние, шмыгание, прыганье.
 Цмыгаць—шмырять, шмыгать, прыгать.
 Цмыгуи *м.*—прыгуи.
 Цюта *м.*—честность; добродетель. НТэ.
 Цютны, тлівы—честный, добродетельный.
 Цюпаць, пюць—плескаться, бить по жидкому.
 Цот *м.*—чот.
 Цотны—четный.
 Цуглі *м.* *мн.*—удила.
 Цугундэр *м.*—плут, мошенник (*свр.-нем.* Zu-Hunden—к собакам).
 Цудо *м.*—чудо.
 Цудзіць—нацеживать.
 Цудоўны—чудесный, чудотворный.
 Цукаць *см.*—цкаваць.
 Цукер *м.*—сахар.
 Цукерка *ж.*—конфетка.
 Цукернік *м.*—продавец конфет, кондитер.
 Цукерніца *ж.*—сахарница.
 Цукеры—сахарный.
 Цукерня *ж.*—кондитерская.
 Цукраваньне *н.*—засахаривание.
 Цукраварня *ж.*—сахароваренный завод. НТэ.
 Цукраваты—сахаристый.
 Цукравацца—засахариваться.
 Цукраваць *што*—засахаривать.
 Цукровы—сахарный, сладкий.

- Цукроўка *ж.*—сладкая яблоня, груша.
 Цупка—дебело, твердо.
 Цупкі—дебелый, твердый.
 Цур *выкл.*—чур.
 Цураваньне *н.*—штопанье.
 Цураваць—штопать.
 Цураньне *н.*—отречение с клятвойю.
 Цурацца *каго*—отрекаться; чуждаться.
 Цурачка *ж.*—осколочек, щепочка.
 Цурбалка *ж.*—обрубок палки.
 Цурбоніць—наливать с излишком.
 Цурка *ж.*—чурка; палочка для вязки снопов.
 Цурчаньне *н.*—журчание.
 Цурчць, рчць—журчать, струиться.
 Цыбалка *ж.*—1) стебель; 2) голень.
 Цыбаты—длинноногий, тонконогий.
 Цыбаць—ходить босиком.
 Цыбіць *што*—подтибривать.
 Цыбук *м.*—чубук.
 Цыбуліна *ж.*—луковица.
 Цыбулька *ж.*—луковинка.
 Цыбульны—луковичный.
 Цыбуля *ж.*—лук обыкновенный (*бот.* Allium Cera L.).
 Цыган *м.*—попрошайка (от цыгаць).
 Цыган (*род.* гана; *мн.* ганн) *м.*—цыган.
 Цыганіць—выпрашивать, вымаливать.
 Цыгаць—громко, отрывисто пицать.
 Цыдулка *ж.*—записка.
 Цызорык *м.*—перочинный ножичек.
 Цыкорыя *ж.*—цикорий (*бот.* Cichorium L.).
 Цыкута *м.*—вех (*бот.* Cicuta virosa L.). НТэ.

- Цымбал м.—грибозвон.
 Цымбалісты м.—музыкант.
 Цымбалы м. мн.—1) струнный инструмент в роде штры; 2) ягодицы; 3) губы.
 Цымус м.—сладкое кушанье из моркови (еврейск.).
 Цын м., цына ж.—олово.
 Цынавы—оловянный.
 Цыгель м.—собачка в ружье.
 Цындад м.—сандад, красное дерево.
 Цынобра ж.—киноварь. НТ.
 Цыпак м.—оловянный камень. НТ.
 Цыпкі ж. мн.—1) ожогная болезнь (растрескивание кожи); 2) ципочки.
 Цыпрук м. ўл.—Киприан.
 Цыпрыс м.—божье дерево (раст.); кипарис.
 Цыраваньне,-ваць—см. цураваньне,-ваць.
 Цырата ж.—клеенка.
 Цырачнік м.—любитель игры в бабки (ср. цырка).
 Цырка ж.—бабка.
 Цырканыне ж.—доенне.
 Цыркаць—1) доить; 2) выделять слюну (Цыркаў сьліну. Я. Кол. НЗ XXIV.)
 Цыркун м.—сверчок (ср. цыркун).
 Цырулік,-рульнік м.—цирульник, парикмахер.
 Цырульня ж.—парикмахерская.
 Цырчаць—сверчать.
 Цыт м.—ситец, тик.
 Цытвар м.—цитвар, глистник (раст.).
 Цытовы—ситцевый.
 Цытрак м.—сыпь (бот. *Suregada* L.). НТ.
 Цытрон м.—лимон.
 Цыца ж.—материнская грудь (детское слово).

- Цыцоха ж.—грудастая (девица или женщина).
 Цыцка ж.—титка.
 Цыцкі ж. мн.—женская грудь.
 Цыцеразць каго—отрезалить.
 Цыцёрда,-ды—твердо, дмй.
 Цыцёрдасьць ж.—твердость.
 Цыцкі м.—гвоздь.
 Цыцільны—залесневелый.
 Цыцільны—1) плесневеть; 2) щebetать.
 Цыцитар м.—погост, место возле церкви.
 Цыцитарны—кладбищенский.
 Цыцитарэй м.—золототысичник (*Eugenia caryophyllata* Pers.). НТ.
 Цыцёркун м.—сверчок (ср. цыркун).
 Цыцёўці—1) цвести; 2) плесневеть.
 Цыцёўчыне м.—цветение. НТ.
 Цыцёўчыны—наказанный розгами.
 Цыцёўчыныне н.—наказание розгами.
 Цыцёўчыць каго—наказывать розгами, школить.
 Цыцёўчыныне н.—образование, школение.
 Цыцёўчыць каго—сердить, раздражать.
 Цыцёрджэньне н.—утверждение.
 Цыцёрдзіць што—твердить.
 Цыцёрдзасьць ж.—трезвость.
 Цыцёрдзы—трезвый.
 Цыцёўчаньне н.—чавканье.
 Цыцёўчаць,-кнучь—чавкать, кнучь.
 Цыма ж.—тьма, множество.
 Цымен жоўты—бессмертник (раст.) МГ.
 Цымець—1) темнеть, туманить, с; 2) тлеть (*Дровы цымець*).
 Цымяна—темновато, черновато.
 Цымянасьць м.—землистость, темноватость.
 Цымяны—землистый, темноватый, матовый. НТ.

- Цымянец м.—бузень (*bot. Chaerophyllum* L.). НТ.
 Цэбар м.—ушат.
 Цэга ж.—кирпич.
 Цэлка ж.—девственница.
 Цэлы—целый, полный (*Цэлая кветка* НТ.).
 Цэльнік м.—прицельник, мишень.
 Цэп м.—цеп.
 Цэра ж.—трут для высеивания огня.
 Цэтлік м.—1) лоскуток; 2) карточка, расписка.
 Цыпка ж.—кокарда.
 Цёўка ж.—1) голенная кость; 2) ствол у ружья; 3) межлоузлие (бот.). НТ.
 Цюкаць,-кнучь што—1) долбить острием; 2) рубить исподволь; 3) пить постепенно водку; нападать с гиканием.
 Цюпацца—оступаться.
 Цюпаць—несмело ходить.
 Цюхцей м.—увалень.
 Цюх-цюх выкл.—трусь-трусь.
 Цюцька м.—шенок, собачонка.
 Цюцон м.—табак (ср. цюцон).
 Цяга ж.—тяга (во всех знач.).
 Цытам цягнуць—сильно притягивать. (*Беднага Лявона цягам цягне да месца сваёй гаспадаркі*. ЗБ. На зач. г. 27 ст.).
 Цяганіна ж.—1) тяжба; 2) перетаскивание.
 Цяганьне н.—тасканье.
 Цяганца—1) таскаться, волочиться; 2) вести судебный процесс.
 Цягаць што, каго—таскать.
 Цягло м.—тягло, мера земли.
 Цягнік м.—паровоз.
 Цягнуцца—тянуться, тащиться.
 Цягнуць каго, што—тянуть, тащить.
 Цягун м.—буксир.
- Цыжар м.—тяжесть.
 Цыжарны—тяжелый,-ая—беременная.
 Цыжарына ж.—тяжесть.
 Цыжка—тяжело, трудно.
 Цыжкасьць ж.—тягота.
 Цыжкатопкасьць ж.—тугоплавкость. НТ.
 Цыжкі—тяжкий, тяжелый, трудный, несносный.
 Цыжэньне н.—притяжение, тяготение. НТ.
 Цыжэнька—тяжеленько.
 Цыжэнькі—тяжеленький, тяжеловатый.
 Цыкун м.—мак-самосейка.
 Цыцпацца—шлепать по грязи.
 Цыцеш,-льпеш м.—круглое, короткое бревно.
 Цыцешка ж.—телка, лочка.
 Цыцля,-лятка м.—теленочек, ночек.
 Цыцляна ж.—телятина.
 Цыцляна уа што—всматриваться, присматриваться.
 Цыцля што—примечать, поинимать, соображать.
 Цыцкасьць ж.—сообразительности, приметливость.
 Цыцкі—приметливый, сообразительный.
 Цыцна—памятно, помнится.
 Цыцня ж.—темница, тюрьма.
 Цыцня што—затемнять.
 Цыцнячкі м.—тюремщик.
 Цыцнячны—тюремный.
 Цыцнята ж.—темень, невежество.
 Цыцнясенька,-нятка—темнехонько.
 Цыцнясенькі,-няткі—темнехонький.
 Цыцняны—темный.
 Цыцнякі м. мн.—пряники (*Міхал здавак найшоў цыцнякі*. Я. Кол. НЗ XVIII).
 Цыцпер—теперь, ныне.
 Цыцперашні—теперешний, настоящий.

Цяпершчына ж.—настоящее.
Ян. К. Спадч. 13 ст.

Цяплік, ляк м.—утренник, заморозок.

Цяпляца ж.—теплица; господская баня.

Цяпло м.—1) тепло; 2) огонь; 3) костер.

Цяплыня ж.—теплынь, тепло, теплота.

Цяплоткі—тепленький.

Цяромха ж.—с.м. чарэмха.

Цяромховы—с.м. чарэмхавы.

Цярыць—терпеть.

Цярыньне н.—терпение.

Цярыліва—терпеливо.

Цярылівасьць ж.—терпеливость, терпение.

Цярылівы—терпеливый.

Цяртуха ж.—тертый табак.

Цярушэньне н.—сорение.

Цярушыць што—сорить, просеивать.

Цярэшка м. ў.м.—1) Терентий; 2) вид игры.

Цяснота ж.—теснота.

Цясьніна ж.—ущелье. НТэ.

Цяцера, церка ж.—тетерка.

Цяцерка ж.—визиль (бот. *Co. roquilla* L.). НТэ.

Цяцюшнік м.—очанка (бот. *Burghasia* L.). НТэ.

Цячы—течь, вытекать.

Цячыньне н.—течение. НТэ.

Ч

Чабатар м.—сапожник (ср. *чо-бат*).

Чабаты м. мн.—сапоги.

Чабор м.—тимьян (бот. *Thymus* L.); богородичная трава (бот. *Thymus Serpyllum* L.).

Чабрыца ж.—душевик (бот. *Salamintha Benth*). НТэ.

Чаго-сь—чего-то.

Чад м.—угар.

Чадзец—угорать.

Чадзіць—дымить, напускать угару.

Чадны—угарный.

Чайка ж.—легкая лодка.

Чакаляда ж.—шоколад.

Чакалядавы—шоколадный.

Чаканьне н.—ожидание.

Чаканы—жданый, ожиласмый.

Чакаць каго, што—ждать, ожидать.

Чалавек м.—1) человек; 2) муж.

Чалавечтва н.—человечество (ср. *людства*).

Чалавечы—человеческий.

Чальчак м.—дербенник (бот. *Luzitum* L.).

Чапец м.—1) чепец; 2) брюшина.

Чапля ж.—цапля.

Чапляцца—цепляться, прицепляться.

Чапляць што—цеплять, прицеплять.

Чапля ж.—с.м. чапля.

Чапурыцца—надмеваться; чопорно одеваться, прихорашиваться.

Чапурыньне н.—прихорашивание.

Чапяла ж.—сковородник.

Чара ж.—чарка.

Чараваньне н.—колдование.

Чараватая—беременная, брюхатая.

Чараваты—брюхатый, толсто-брюхий.

Чараваць—колдовать, ворожить.

Чаравік м.—башмак, мачок.

Чаравічкі м. мн.—башмачки.

Чарада ж.—очередь; вереница, толпа.

Чарадзеі м.—чародей, кудесник.

Чарадзеініцтва н.—чародейство, колдовство.

Чарадовы—очередной.

Чарано н.—черенок.

Чарапаха ж.—черепаха.

Чарапашка ж.—черепашка, раковина.

Чарапашкавы—раковинный. НТэ.

Чарапашына ж.—черепаха, раковина. НТэ.

Чаранень м.—черепок.

Чарасло н.—широкий кожаный пояс. Сержп.

Чараўнік м.—1) волшебник, колдун; 2) любка (бот. *Platanthera Rich*). НТэ.

Чараўніца ж.—чародейка, волшебница.

Чараўнічы—волшебный.

Чараўство н.—чародейство.

Чараціна ж.—тростина.

Чарачка ж.—рюмочка.

Чарга ж.—очередь, череда.

Чаргаваньне н.—чередование.

Чаргаваньца з кім—чередоваться.

Чарговы—очередной.

Чарка ж.—рюмка.

Чарнабожнік м.—колдун.

Ян. К. Шл. ж. 279 ст.

Чарназем м.—чернозем. НЗэ.

Чарналесіца ж.—чернолесье.

Чарнец м.—чернец, монах.

Чарніца ж.—1) монахиня; 2) черника (бот. *Vaccinium Myrtillus* L.). НТэ.

Чарнобель м.—чернобыльник (бот. *Artemisia vulgaris* L.). НТэ.

Чарноцкі—монашеский.

Чарнушка ж.—монашенка.

Чарнявая, няўка ж.—брюнетка, смуглянка.

Чарнявы—черноватый, смуглый; брюнет.

Чарносьнякі, няўкі—чернохонький.

Чаровец м.—паразитное растение на льняных стеблях. Сержп.

Чарод м.—очередь.

Чарот м.—тростник (бот. *Phragmites communis Trin*). НТэ.

Чаротаўка ж.—камышевка (*Salicaria fluvialis*) ЗТ.

Чаротніца ж.—кларейник (бот. *Phalaris* L.). НТэ.

Чаротны—тростниковый.

Чароўны—очаровательный, чарующий, волшебный.

Чарпак, пень м.—ковш.

Чартапалох м.—чертополох (бот. *Carduus* L.).

Чартаўня ж.—чертовщина.

Чарцяня н. (мн. няты)—чертенок.

- Чары ж. мн.—чары, чародейство.
- Чарэмха ж.—черемуха обыкновенная (*Rubus L.*). НТ₂.
- Чарэмхавы—черемуховый.
- Чарэн м.—испод (у печи).
- Час м.—время.
- Часаванье м.—ожидание.
- Часавань—ожидать.
- Часагляд м.—хроноскоп. НТ₁.
- Часалічэньне м.—времячисление. НТ₁.
- Часам, самі—временем, порою, иногда.
- Часамер м.—хронометр. НТ₁, л.
- Часанка ж.—потасовка.
- Часанісец м.—журналист, публицист. НТ₂.
- Часанісны—журнальный, публицистический.
- Часанісьменства н.—журналистика. НТ₂.
- Часанца—чесаться.
- Часаць (чэпаш, чэша)—чесать, оскребывать, обтесывать.
- Часна ж.—время.
- Часнок м.—чеснок (*бот. Allium sativum L.*). НТ₂.
- Часнотка ж.—чесночная трава (*бот. Alliaria officinalis*). НТ₂.
- Часовы—временный.
- Часок м.—уменьш. от час.
- Часопіс м.—орган печати, журнал.
- Частаванье м.—угощение.
- Частаванца—угощаться.
- Частавань каго—угощать.
- Частка ж.—часть.
- Часткова—частично.
- Частковы—частичный; частный.
- Часьцей пр. в. ст.—чаще.
- Часьціна ж.—часть.
- Часьцінка ж.—частичка.
- Часьцінны—частичный.
- Часьціотка—частехонько.
- Часм м. мн.—времена.
- Чатырнаццаты, нанццаты—четырнадцатый.
- Чатырнаццать, нанццать—четырнадцать.
- Чатырохкутнік м.—четырёхугольник.
- Чатырохсьцен, сьценнік м.—тетраэдр, четырёхгранник. НТ₁.
- Чатыры—четыре.
- Чатырыста—четыреста.
- Чаўпсыці што—нести акиною, околесіцу.
- Чаўрыць—сохнуть, вянуть.
- Чацьвер м.—четверг.
- Чацьверты—четвертый.
- Чачотка ж.—1) корельская береза; 2) чечетка (*Fringilla linaria*) ЗТ.
- Чачніцца—кобениться.
- Чвакаць, чвакаць—чавкать.
- Чваліць—травить собаками.
- Чвэртка ж.—четвертушка.
- Чвэрць ж.—четверть.
- Чмары—краснобурый.
- Чмарыць каго—сечь больно, розгами.
- Чмель м.—шмель.
- Чмур м.—1) мрак, туман, обман; 2) пустомеля.
- Чмурыла аг.—балагур, рка.
- Чмурыцца—помрачаться, сбиваться с толку.
- Чмурыць каго—дурачить; у нпр. с.—дурачиться.
- Чмурылы—одурелый.
- Чмурыць—угорать, дуреть.
- Чмут м.—обманщик, фокусник.
- Чмуціць каго—одурячивать, обманывать, фокусничать.
- Чмучэньне н.—пускание пыли в глаза, фокусничанье.
- Чмыхаць—фыркать.
- Чмыкаць—жевать; бросать.
- Чобат м.—сапог (*ср. чабаты*).
- Човен м.—челн, лодка.
- Чола н.—чело, лоб.
- Чоп м.—чан для затора на винокурённом заводе, бак.
- Чортау палец м.—беломнит.

- Чортава фэбра н.—чистотел (рас.) МГ.
- Чотаваць што—причислять, брать в расчет.
- Чох м.—чиханье.
- Чуб м.—хохол; клок.
- Чубайка ж.—хохолок.
- Чубак м.—чебак (рыба).
- Чубан м.—хохлач.
- Чубаціць каго—драть за хохол.
- Чубасты, быты—хохлатый.
- Чубатка ж.—1) курица-хохлатка; 2) растение—хохлатка (*бот. Corydalis L.*). НТ₂.
- Чубіцца з кім.—таскаться за волоса.
- Чубіць каго—таскать за волосы.
- Чубка, бкі ж.—таска за волоса.
- Чубоўк выкл.—буатых.
- Чубоўкаць што—бросать в воду с шумом казны; *непер.*—ударять по воде.
- Чуваны—слышанный.
- Чуваць дзе, безас.—слышно.
- Чудсы н. мн.—чудеса.
- Чужаэд м.—паразит. НТ₂.
- Чужаэдны—паразитический.
- Чужаземец м.—иноземец, иностранец.
- Чужаземка ж.—иноземка, иностранка.
- Чужаземны, земскі—иноземный, иностранный.
- Чужаземшчына ж.—иностраница.
- Чужак м.—чужой.
- Чужаніца аг.—пришелец, лице; чужой, жая.
- Чужаслоў м.—1) варваризм (НТ₁); 2) иносные слова, кавычки.
- Чужацца каго—чуждаться, сторониться.
- Чужы—чужой.
- Чужына ж.—чужбина.
- Чужынец м.—иноземец, иностранец.
- Чужынічына ж.—чужая сторона. Ян. К. Шл. ж. 155 ст.
- Чуйна—чутко.
- Чуйнасьць ж.—чуткость, внимательность.
- Чуйны—чуткий, внимательный.
- Чула—чувствительно.
- Чуласць ж.—чувствительность.
- Чульлінасьць ж.—чувствительность, сентиментализм, сентиментальность. НТ₂.
- Чульліны—чувствительный, сентиментальный. НТ₂.
- Чуляць—приходить в себя, выздоравливать.
- Чупрына ж.—хохол.
- Чурацца н.—см. цурацца.
- Чурыла, рыла аг.—замарыха, замарышка.
- Чутка ж.—слух, молва; версия. НТ₂.
- Чутна—громко; слышно.
- Чутны—громкий, слышный (голос).
- Чуты—слышанный.
- Чухаць што—чесать.
- Чуць што—слышать.
- Чуцьдэ н.—1) чутьё; 2) обоняние; 3) чувство.
- Чханьне н.—чиханье.
- Чхаць, чхнуць—чихать, хнуть.
- Чыгун м.—чугун; чугунный горшок.
- Чыгуновы—чугунный.
- Чыгунка ж.—железная дорога (чугунка).
- Чыгуначны м.—железнодорожный.
- Чыгуначны—железнодорожный.
- Чыгунок м.—чугунчик.
- Чый, чыл, чыд—чей, чья, чье.
- Чык выкл.—тик.
- Чыкаць, чыкаць—тикать, рвать.

Чыкрыжыць што—истачивать по мышиному резать (хлеб) тонкими ломтиками.
Чымся эл.—чем, нежели.
Чын м.—порядок; такім чынам—таким образом.
Чыненне м.—делание.
Чыніць што—делать.
Чынна—пристойно.
Чыннасьць ж.—деятельность, функция.
Чыныны—1) пристойны; 2) деятельный.
Чыніш м.—1) чинш; 2) вообще земельный налог.
Чынішавік м.—оброчный человек.
Чынішнік м.—деятель.
Чыранка ж.—утка чирок, чирок-трескунок (Anas platyrhynchos) ЗТ.
Чыранок м.—чирок.
Чырва ж.—червоная масть.
Чырва ж.—зародыши насекомых.
Чырваненныя н.—краснение.
Чырванець—краснеть.
Чырвань ж.—краснота, красный блеск.
Чырвонаармеец м.—красноармеец.
Чырвоназем м.—краснозем.
Чырвонашыяка ж.—малиновка, зарянка.
Чырвонец м.—червонец.
Чырвоны—красный.
Чырка ж.—чирок (утка).
Чыркануць, кнуць—черкнуть.
Чысло м.—число (месяца).
Чыстацьць ж.—чистота.

Ш

Ша выкл.—тсс..., шш..., тише.
Шабас м.—еврейский шабаш.
Шабасавець—праздновать по еврейски субботу.
Шабета ж.—сумка при поясе.

Чысты—чистый, светлый, прозрачный.
Чысьцёха аг.—опрытний, пая.
Чысьцік м.—чистец (бот. Sisymbrium L.). НТэ.
Чысьціосенькі, цёткі—чистенький, тёхонький.
Чытальяна, тэльна—четко, разборчиво, отчетливо.
Чытальянік м.—читатель, чтец. НТэ.
Чытальяны—1) четкий, отчетливый; 2) читательный (зэл).
Чытанка ж.—хрестоматия (ср. выписы).
Чытаньне н.—чтение.
Чытаць што—читать.
Чытацца—быть читаемым.
Чытач м.—читатель (ср. чытальянік).
Чэзнуць—исчезать.
Чэмер м.—горечь (Сержп.); конская болезнь (Нс.).
Чэпкі м.—вид бекэса.
Чэрава н.—чрево, брюхо.
Чэрап м.—череп.
Чэраўка н.—брюшко.
Чэраўны—брюшной.
Чэрвец м.—красная краска, Сержп.
Чэрвень м.—июнь.
Чэрвеньскі—июньский.
Чэрнь ж.—чернота.
Чэскі—чешский.
Чэснасьць ж.—честность.
Чэсны—честный.
Чэсьць ж.—честь, почесть, угощение.
Чэчні ж. мн.—шашни.
Чэшка ж.—чехоня (рыба).

Шабля ж.—сабля, шашка.
Шабуньскі—шутовской.
Шабуня аг.—шутник, ница, арьяльман.
Шабуняць—шутить.

Шаваліца—шевелиться.
Шаваліць, льнуць што—шевелить, льнуть.
Шавец м.—сапожник.
Шавецкі—сапожнический.
Шавецтва н.—сапожный промысел.
Шаг м.—1) шаг; 2) грош.
Шадрон м.—гарусная материя.
Шадронавы—гарусный.
Шаколіна ж.—шелуха.
Шал м.—безумие, бешенство.
Шалапаваты—слабоумный, блаженный.
Шалаплут м.—из плутов плут.
Шалапцут м.—блаженный, юродивый.
Шалапуіць—блажить.
Шалапуцька м.—юродец.
Шалахвост м.—отъявленный хвостун.
Шальбер м.—плут.
Шальберства н.—плутовство.
Шальберыць—плутовать.
Шалвей ж.—шалфей (бот. Salvia L.). НТэ.
Шалдыга м.—бродяга.
Шаленныя н.—сумасшествование.
Шаленства н.—безумие, сумасшествие, сумасбродство.
Шалёны—бешеный, сумасшедший, порченный, шальной.
Шалець—1) бесноваться, сходиться с ума; 2) шалить.
Шалеўка ж.—тонкая доска в дюйм толщиной.
Шалі ж. мн.—весы.
Шалік м.—шарф.
Шалохаца, шалахиуца—шевелиться, льнуться.
Шалохаць, лахиуць што—шевелить, льнуть.
Шалпатацца—барахтаться (У стрыжаню воік шалпатаўся. Я. Кол. НЗ XVIII).
Шалудзівец м.—паршивец.
Шалудзівець—паршивець.

Шалудзіны—паршивый.
Шалудзіўка ж.—паршивка.
Шалуны м. мн.—парши.
Шалы м. мн.—шалости, забавы.
Шалыга м.—шалыган, плут.
Шалька ж.—чашка на весах.
Шалькі ж. мн.—уменьш. от шалі.
Шальковы—вес. вой.
Шальмаваць каго—клеить, клеветать, порочить.
Шальмованы—клеянный, оклеветанный.
Шальмоўства н.—мошеничество.
Шальнік м.—частуха (бот. Alisma L.). НТэ.
Шальнікавы—частуховый. НТэ.
Шалы ж.—чашка у весов.
Шалывець—обивать постройку шалевками.
Шам м.—шорох, шелест.
Шаманьне н.—шорох, шелестение.
Шаманець—шастаць, шуршать, шелестеть.
Шамань—производить шорох.
Шамкала м.—беззубый.
Шамкаць—шастать, невнятно говорить.
Шамнуць—бесшумно шмыгнуть.
Шанаваньне н.—1) бережение; 2) уважение.
Шанаванца—соблюдать уважение, пристойно себя вести.
Шанавець каго, што—1) беречь; 2) уважать, почитать.
Шаноўны—уважаемый, почтенный.
Шанта ж.—шандра (бот. Magdalinum L.). НТэ.
Шанцавець—идти на лад, благоприятствовать.
Шанціць, нице дэс. безас.—везет, счастливится.
Шапавал м.—шерстобит, войлочник.

- Шапацель, *птаць*—шептать, нашептывать.
 Шапка *ж.*—шапка, шляпа.
 Шапкаваць—снимать шапку. (*Мужыку прыходзіла шапкаваць перад панамі.* ЗБ. На зач. г. 8 ст.)
 Шаптаць, *пнуць што*—шаптаться, пнуть.
 Шаптун *м.*—колдун.
 Шаптуха *ж.*—колдунья.
 Шапу-шапу *выкл.*—шу-шу.
 Шараваньне *н.*—чистка посуды песком.
 Шаравець *што*—чистить песком или золою.
 Шарак *м.*—заяц серый.
 Шаранча *ж.*—саранча.
 Шарон *м.*—наст.
 Шарахнуць *што*—отрезать, хватить.
 Шарачковы—сероватый.
 Шарпаньне *н.*—дранье, разодранье.
 Шарпануць *што*—рвануть, рвануть.
 Шарпацца—рваться, протираяться.
 Шарпаць *што*—рвать, разрывать.
 Шарпаць *што*—дёргать.
 Шарханьне *н.*—шарханье.
 Шархаць, хнуць, хануць—шаркать, кнуть.
 Шаршатка *ж.*—толстая игла.
 Шаршаты—шероховатый, шершавый.
 Шаршыць *што*—ерошить.
 Шаса *ж.*—см. шаша.
 Шаснаццаты, *нанцаты*—шестнадцатый.
 Шаснаццаць, *нанццаць*—шестнадцать.
 Шастак *м.*—старинная монета в 6 коп.
 Шастаньне *н.*—шныряние, швыряние.

- Шастаньне *н.*—колебание, шатание.
 Шастацца—шататься, колебаться.
 Шастацца—шнырять, шмыгать.
 Шастаць, *снуць што*—бросать с шумом, расбрасывать, мотать, таскать.
 Шастаць, *тануць што*—шатать, шатнуть; колебать, трясти.
 Шасьяёрка *ж.*—шестерка.
 Шасьяёх—род. пад. от шасьяёц.
 Шасьяёць—шелестеть.
 Шасьяёножка *ж.*—насекомое. ЗТ.
 Шасьяёны *ж. мн.*—поминки в 40 день.
 Шасьяёрня *ж.*—зубчатка, колесо механизма. Сержп.
 Шата *ж.*—риза; оклад на иконе; дорогая одежда.
 Шатавіла *н.*—чучело.
 Шатам *м.*—сатана.
 Шатанка *ж.*—чертовка.
 Шатанскі—дьявольский.
 Шатаншчына *ж.*—дьявольщина.
 Шаткаваньне *н.*—шныкование (капусты).
 Шаткаваць *што*—шныковать (капусту).
 Шаткоўнік *м.*—шныковальщик.
 Шаткоўны—шныковальный.
 Шаткоўня *ж.*—шныковальня.
 Шатраваны—пеклеванный.
 Шатраваць *што*—пеклевать (муку).
 Шаўкоўна *ж.*—шелковина.
 Шаўковы—шелковый.
 Шаўкоўнік *м.*—шелковод.
 Шаўкоўніцтва *н.*—шелководство. НТ.
 Шаўкун *м.*—1) беззубый старик; 2) фазан.
 Шаўрон *м.*—галуп.
 Шафа *ж.*—шаф.
 Шафір *м.*—сапфир.

- Шафунак *м.*—распоряжение.
 Шахер-махер—плутовство.
 Шахраваць—распоряжаться расточительно, плутовать.
 Шахрай *м.*—мот, плут.
 Шахрайства *н.*—плутовство.
 Шацаваць *каго*—почитать.
 Шаша *ж.*—шоссе (*ср. шаса*).
 Шашаль *м.*—червяк-древоточец.
 Шашок *м.*—хорёк.
 Шашоля *ж.*—долгоносик (*Різаныя*).
 Швагер *м.*—шурин, свояк.
 Швагерка *ж.*—свояченица.
 Швайка *ж.*—1) шило; 2) свайка.
 Швальня *ж.*—швейная или слюжная мастерская.
 Швачка *ж.*—швея.
 Швец *м.*—см. шавец.
 Шворан *м.*—1) шкворень; 2) болт в строении.
 Швядка—быстро, увертливо.
 Швядкі—проворный, увертливый.
 Швыргаць, *гнуць што*—швырять, рнуть.
 Швэндацца—таскаться, волочиться.
 Швэндаць—шмыгать, бродить.
 Шкада—жаль.
 Шкадаваньне *н.*—сожаление.
 Шкадаваць *каго*—жалеть (каго), шадить; *непер.*—сожалеть о чем.
 Шкадліва—вредно.
 Шкадлівы—вредный, вредоносный.
 Шкарэцікі *ж. мн.*—носки.
 Шкаруна *ж.*—1) скорлупа; 2) струн.
 Шкарупіна *ж.*—твердая оболочка.
 Шкелі *ж. мн.*—насмешки.
 Шкеліць—скалить зубы, надсмехаться.
 Шкілет *м.*—скелет.
- Шкініар *м.*—скипидар (*ср. шкінар*).
 Шкліць *што*—застеклять.
 Шкло *н.*—стекло.
 Шклянка *ж.*—стакан.
 Шклянчка *ж.*—1) стаканчик; 2) стеклянный пузырек.
 Шкляны—стеклянный, стекольный.
 Шкляр *м.*—стекольщик.
 Шклярніца *ж.*—парник.
 Шкнучь—шкнучь (*1 верабейня шкне.* Я. Кол. НЗ XIX).
 Шкода *ж.*—потеря, убыток, изъяс, вред.
 Шкодзіць *каму, чаму*—вредить, препятствовать; *што*—портить.
 Шкодзіць *дэс. безас.*—вредит.
 Шкодна—вредно.
 Шкоднік *м.*—вредитель.
 Шкодны—вредный, вредоносный.
 Шкрабаць—скрести, чесать.
 Шкумат *м.*—1) клоп; 2) лоскут.
 Шкуматнік *м.*—локмотник, обтрепа.
 Шкуматніца *ж.*—лохмотница.
 Шкумацьцё *н. зб.*—лохмотье.
 Шкура *ж.*—см. скура.
 Шкурат *м.*—см. скурат.
 Шлакатаць *каго*—щекотать.
 Шлябаньне *н.*—хлестанье.
 Шлябаць, *бнуць што, каго*—хлестать, стнуть.
 Шлёг *м.*—удар розгою.
 Шлёпка *ж.*—удар ладонью по телу.
 Шлёхат *м.*—клокот.
 Шлехатаньне *н.*—клокотанье.
 Шлехатаць (*хачу, хочаш*)—клокотать.
 Шлокот *м.*—щекотка.
 Шлуныне *н. зб.*—внутренности, кишки.
 Шлык *м.*—войлочная шапка.
 Шлында *ж.*—бродига.
 Шлындаць—шляться, бродить.

- Шлюб** м.—венчание, брак.
Шлюбаванца з кім—венчаться.
Шлюбавань *каго*—венчать, сочетать браком.
Шлюбавіны ж. мн.—бракосочетание.
Шлюбны, -бовы—брачный, свадебный, венчальный.
Шлюндра ж.—грязнуха, потаскуха.
Шлюндык м.—замарашка.
Шлюндыца—пачкаться, мараться.
Шлюбак м.—вялый мальчик.
Шляк м.—кай а, кромка.
Шляз м.—влей (*бот. Alnus* L.). НТэ.
Шляпрок м.—шляфрок.
Шлях м.—путь, большая дорога.
Шляхавы—дорожны, путевой.
Шляхетна—благородно.
Шляхетнасць ж.—благородство.
Шляхетны—благородный.
Шляхоці, -хеці—шляхетский.
Шляхта ж.—шляхта, мелкопоместное дворянство.
Шляхціц м.—шляхтич.
Шляхціок м.—дворяныч.
Шляхцічка ж.—дворянка.
Шмальц м.—топленный гусиный жир.
Шмальцаваць што—смазывать гусиным жиром, засаливать.
Шманець, не шманець—не обращать внимания.
Шмараваньне н.—смазывание.
Шмараваны—смазанный.
Шмараванца—мазаться, пачкаться.
Шмараваньне што, каго—мазать, пачкать.
Шмаравідла н.—дегтярная мазила.
Шмаравоз м.—неряха, замараха, никчемник.

- Шмаргель** м.—наждак. НТэ.
Шмат—много.
Шматгадовы—многолетний.
Шматдзённы—многодневный.
Шматок м.—лоскуток, кусочек.
Шматналеўка ж.—многополье НТэ.
Шмацьцё н.—лоскутьё.
Шмонка ж.—1) разорванный денежный мешочек; 2) мошонка.
Шмульгацца *дзс. зв.*—тереться.
Шмульгаць што—тереть.
Шмыга ж.—мельничное крыло. Сержп.
Шмыгаць—посовывать ногами, увертливо бегать. Сержп.
Шмякаць, кнуць—падать, упасть во что мягкое.
Шнапс, -су м.—водка.
Шнур м.—1) шнур, бечевка; 2) полоса земли.
Шнураваць што—шнуровать; *непер.*—сновать.
Шнурок м.—шнурочек.
Шныкаць—шнырять.
Шныгар м.—1) пробочник; 2) ищейка, лазутчик.
Шныпарка ж.—лазутчица.
Шныпарыць што—искать, перерывать.
Шныра аг.—пройдоха.
Шнырыць што—выведывать, разузнавать тишком.
Шныхарыць—вынюхивать, бегать.
Шолах м.—шелест.
Шолудзі ж. мн.—парши (*сп. шалуды*).
Шона ж.—навес. Сержп.
Шопы ж. мн.—шпотовая шуба.
Шорстні—шероховатый.
Шорхаць, хнуць—шаркать, -кнуть, дрожать.
Шоса ж.—с.м. шаша.
Шостка ж.—шестерка (в картах).

- Шосты**—шестой.
Шпак м.—скворец.
Шпакоўня ж.—скворечник.
Шпальта ж.—гранка (тип.); столбец.
Шпар м.—паз, выемка в дереве.
Шпараг м.—спаржа (*бот. Asparagus officinalis* L.). НТэ.
Шпарка—прытко, быстро.
Шпаркасьць ж.—прыткость, быстрота.
Шпаркі—прыткий, быстрый.
Шпарыць што, каго—пороть, сечь, нахлестывать.
Шпацыр м.—прогулка пешком.
Шпацыраваць—прогуливаться.
Шпег м.—шпигон.
Шпегаваньне—шпигонить.
Шпегі м. мн.—шпигонство.
Шпик м.—костный мозг.
Шпикаваць што—шликовать.
Шпіднар м.—скиндар (*сп. шкіднар*).
Шпіднаравы—скиндарный.
Шпілечка ж.—булавочка.
Шпілька ж.—булавка, шпилька.
Шпільныя ж.—1) закльывание, прикалывание булавок; 2) колкости.
Шпільць, лънуць што—прикалывать булавкою; *непер.*—говорить колкости.
Шпіталь м.—госпиталь.
Шпітальны—госпитальный.
Шпонка ж.—залонка.
Шпулька ж.—катушка.
Шпульць што—шпырять.
Шпунт м.—затычка, пробка.
Шпунтаваць што—заделывать пробкой, затыкать.
Шпунтоўка ж.—закупорка.
Шпуруць што—кинуть, всбросить.
Шпыраць, рнуць што—шпырять, -рнуть.
Шрот м.—дробь.
Шроціна, шрацінка ж.—дробина, -нка.

- Шруб** м.—винт.
Шрубаваньне н.—привинчивание.
Шрубаваньне што—привинчивать, винтить.
Шрубка ж.—гайка.
Шрубок м.—винтик.
Штаба ж.—полоса железа.
Штабавы, -бны *прм.*—полосовой.
Шталюгі ж. мн.—мольберт. НТэ.
Штандар м.—штандарт.
Штаўхаць, хнуць каго, што—толкать, -кнуть.
Што (род. чаго)—что.
Што з.м.—что; *што да прс.*—даже, до.
Што-год прс.—ежегодно.
Што-дзённа прс.—ежедневно.
Што-дзённы—ежедневный.
Што-дзень, -дні, прс.—каждый день.
Што-месячнік м.—ежемесячник.
Што-месячны—ежемесячный.
Што-месяц прс.—ежемесячно.
Што-ноч, -ночы прс.—ежедневно.
Штопка ж.—кружка.
Што-раз прс.—всякий раз.
Што-сь—что то.
Што-тыдзень—еженедельно.
Што-тыдзінны—еженедельный.
Штрайк м.—забастовка.
Штрайкаваць—бастовать.
Штрыпці м. мн.—лацканы.
Штукаваць што—составлять что либо из частей.
Штукар м.—фокусник, искусник, художник, док.
Штукарка ж.—искусница, лукавица.
Штукарскі—художественный, искусный, замысловатый.
Штукарства н.—искусство; хитрость.
Штурхальны—толчкообразный НТэ.

Штурханец м.—толчок.
Штурханіна ж.—толкотня.
Штурханье н.—толканье.
Штурханица—толкаться.
Штурхань, хнуць каго—толкать, кнуть.
Штурхель—толчок.
Штурханица—толкнуться.
Штучна—искусно, искусственно.
Штучнасць ж.—искусственность.
Штучны—искусный, искусственный.
Штылет м.—стелет, книжал.
Штык м.—штык.
Штыхавы—штыковой.
Штэмпель м.—шомпол, штемпель.
Шугальная ж.—большая лодка.
Сержп.
Шугань—летать, порывисто дуть.
Шухольнік м.—искатель.
Шуканіна ж.—поиски, отыскивание.
Шуканы—искомый.
Шуканье н.—искание.
Шукаць каго, што—искать.
Шула ж.—1) колода; 2) столб в строении или ограде; 3) толстяк.
Шульды-булды як ж.—тарабарщина.
Шулек м.—1) столб с пазами; 2) шулак (коршун).
Шуляты ж. мн.—ядры в мотонке.
Шум м.—1) шум; 2) накипь, пеня.
Шумавань—накипать, пениться.
Шумаваны ж. мн., ваньне н. зб.—накипь.
Шуни ж.—лихорадка. Сержп.
Шупель м.—большой совок, лопата.
Шуплявец што—отбрасывать „шуплем“.

Шураць каго—помыкать, гонять (как овцу. МГ).
Шурка ж.—1) овца; 2) деревянная мера.
Шурпа аг.—кудрявчик, вица.
Шурпата—шероховато.
Шурпатасьць ж.—шероховатость.
Шурпаты, -насты—шероховатый.
Шурпаец—делаться шероховатым, шершаветь.
Шурпаць што—делать шероховатым.
Шуст м.—врун.
Шустаць—летать с шумом, бросать с шумом.
Шуфалда ж.—комодный ящик.
Шушкаць—шушукаться.
Шуя ж.—дрянь, сволочь.
Шчабоўкнучь—упасть с шумом; бултыхнуть я в воду.
Шчалжэньне н.—бережение.
Шчадзіца (-джуса)—скупиться.
Шчадна—бережно.
Шчадравань—ходить в святки по домам (синовим калядавань).
Шчадрэч м.—канун Нового года и Крешенья.
Шчаканье н.—ляганье хорька.
Шчакатаць—щебетать по сорочьему.
Шчакань—лягать по хоринному.
Шчаміцца—жаться.
Шчамяцца ж.—медуница (бот. *Polmonaria* L.). НТя.
Шчаненьне н.—разрешение от бремени (о собаках и под животных).
Шчанюк м., ня н.—щенок.
Шчанць каго—колоть словами, упрекать.
Шчапляньне н.—прививка.
Шчапляць што—прививать.
Шчарбаты—зазубренный, надтреснутый, беззубый.

Шчарбіна ж.—зазубрина.
Шчарбіцца—зазубриваться.
Шчарбіць што—зазубривать.
Шчасна—счастлива.
Шчасны, сны—счастливый.
Шчасье м.—счастье.
Шчаўе н.—щавель.
Шчаўкнучь—биться, толкаться.
Шчаўкаць што—1) шелкать; 2) лягать.
Шчогла ж.—мачта.
Шчоглавы—мачтовый (*Шчоглавы лес*).
Шчодрэ—щедро.
Шчодрасьць ж.—щедрость.
Шчодрэ—щедрый.
Шчокаць м.—1) стрекотание сороки; 2) щекотка.
Шчоўк вякя.—щелк; м.—щелчок.
Шчоўкаць, -кнучь—1) шелкать, кнуть; 2) см. шчабоўкаць.
Шчуняць каго—журить, распенять.
Шчуван м.—щука.
Шчула—маловато, недостаточно.
Шчуленькі—тоненький, худощавый.
Шчулы—тонкий, худой.
Шчура ж.—мышь.
Шчурачкі ж. мн.—водяные пузыри. Сержп.
Шчуравы—мышинный.
Шчыгол, -глік м.—шегол (*Fringilla coruella*).
Шчыкаць што—срывать, щипать.
Шчыкаць, -кнучь што, каго—щипать, пнуть.
Шчыліна ж.—щель.
Шчыльна, -ны—плотно, ный.
Шчыльнасьць ж.—плотность.
Шчыльны—плотный.
Шчыра—правдиво, искренно; усердно.
Шчырасць ж.—правдивость, искренность, усердие.

Шчыры—правдивый, искренный; настоящий, усердный.
Шчыры грыб—белый гриб.
Шчыт м.—1) щит; 2) защита; 3) фронтон дома; 4) верхушка.
Шчытна прс.—плотно.
Шчытны—плотный.
Шчыт м.—конец; дашчыту—до гла.
Шчыпа ж.—прививка.
Шчырба ж.—зазубрина.
Шчырбачка ж.—зазубринка.
Шчырыцца—оскаливаться.
Шчырыць—оскаливать (зубы).
Шчыць ж.—щетина.
Шчыба ж.—оконное стекло.
Шчыбаць—подвигаться (*У двар шыбае мерным крокам*. Я. Кол. НЗ. XVII).
Шчыбельнік, -бенік м.—висельник.
Шчыбеніца, -бельніца ж.—висялица.
Шчыбка—быстро; ж.—небольшое оконное стекло.
Шчыбі—быстрый.
Шчызы—сизый.
Шчыя ж.—шейка.
Шчыны—шейный.
Шчыкацца з кім—шушукаться.
Шчыкаць—шушукать; прикрикивать (на кого).
Шчыла н.—шило.
Шчылаваты—остроконечный.
Шчыльда ж.—выбеска.
Шчыльнік м.—хвоя (пглиц). НТя.
Шчыльнікавы—хвойный.
Шчынка ж.—копченный окорок.
Шчынкар м.—кабатчик, целовальник.
Шчынкарка ж.—кабатчица.
Шчынок м.—питейный дом.
Шчыпудька ж.—хвоя, игла сосны или ели.
Шчыпшына ж.—шиповник.
Шчыпшыньнік м.—куст шиповника.

Шырачэй *прс. в. ст.*—шире.
Шырачэць—становиться шире.
Шырокасьць *ж.*—ширина.
Шырына *ж.*—отрез холста.
Шырынка *ж.*—холщевый платок.
Шырыня *ж.*—широта.
Шырыцца—расширяться.
Шырыць *што*—расширять, распространять.
Шырыш—срав. ст. от шырокі.
Шырэй *прс. в. ст.*—шире.
Шырайшы *прм. н. ст.*—широчайший.
Шых *м.*—порядок, строй (военный).
Шыхаванца—стронься (о солдатах).
Шыцкі *м.*—шалун.

Шыць (*шыю, шмеш і г. д.*), *што*—шить.
Шыцьё *н.*—шитьё.
Шыцкаць *што*—расточать, рассыпать.
Шыя *ж.*—шея.
Шэлег *м. (стар. шаят)*— $\frac{1}{2}$ доли медной копейки.
Шэньцц—шаньцц.
Шэня *ж.*—плетеная корзина.
Сержа.
Шэнты *м. мн.*—1) шопот; 2) нашептывание, завороживание.
Шэраг *м.*—шеренга; ряд.
Шэрань *ж.*—иней, изморозь.
Шэрсань *м.*—шершень (насекомое).
Шэры—серый.
Шэсьць—шесть.
Шэсьцьдзесят—шестьдесят.

Э

Эга *выкл.*—ага (удивление).
Эй *выкл.*—слушай.
Электрычнасьць *ж.*—электричество.

Электрычны—электрический.
Этар *м.*—эфир.
Этарны—эфирный.

Ю

Юга *ж.*—яга, (*Баба юга*).
Юда *м. ўл.*—Иуда; *аз.*—предатель, ницз.
Юдашаскі—предательский.
Юдашаства *н.*—предательство.
Юдашыць—лукавить, говорить ложь.
Юкнуцца—удариться, стукнуться.
Юнак *м.*—юноша.
Юнаці—юношеский.
Юнацтва *н.*—юношество.
Юра, рась, ры, рка *м. ўл.*—Юрай, Георгий, Егор.
Юр *м.*—половое возбуждение, шалость.

Юргіна *ж.*—георгина (*бот. Bahla L.*). НТэ.
Юрліны—юркий, подвижной, игривый.
Юрчаш—петь свойственно зяблику.
Юрць—вождедь, высказывать половое возбуждение, шалить, зангивать.
Юста, стына *ж. ўл.*—Устинья.
Юстын *м. ўл.*—Иустин.
Юха *ж.*—1) уха; 2) кровь (*ср. пся-юха*).
Юхта *ж.*—юфть.
Юшка *ж.*—ушица, соус.

Я

Яблык *м.*—яблоко.
Яблыніна *ж.*—яблочное дерево.
Яблынка *ж.*—яблонька.
Яблыня *ж.*—яблоня.
Явар *м.*—вид тополя.
Яварына *ж.*—яворовое дерево.
Ягада, ягадка *ж.*—ягода, диал.
Ягліцца—зариться.
Ягомасьць—его милость, сударь.
Ягня *н.*—ягнёнок.
Яда *ж.*—еда (*ср. ежа*)
Ядаб *м.*—шелк.
Ядабнік *м.*—шелкопряд.
Ядабны—шелковый.
Ядзеньне *н.*—ядение, кушанье.
Ядзерка *н.*—ядрышко. НТэ.
Ядкі—с'едобный.
Яднаньне *н.*—единение.
Ядначца—объединяться.
Ядначь *каго*—объединять, соглашать.
Ядомы—с'едобный.
Ядрана—свежо, морозно.
Ядранец *м.*—ядранец (*бот. Theaish L.*). НТэ.
Ядраны—1) свежий, холодный; ветреный; 2) твердый, крепкий, ядрёный.
Ядранець *дзг. безас.*—становиться свежее.
Ядронкі *ж. мн.*—ядрышки семян.
Ядрушка *ж.*—кокушник (*бот. Gushafenia V. Br.*) НТэ.
Ядры *н. мн.*—шуглята.
Ядун *м.*—едок.
Ячка *ж.*—яичко, яйцо.
Ячны—яичный.
Ячня *ж.*—яичница.
Ячэ *м.*—закол для ловли рыбы.
Язда *ж.*—езда, поездка.
Яздун, док *м.*—ездок.
Язык *м.*—язык (анат.).
Языкаваты—язычковый. НТэ.
Языкаты—сплетник.

Язычны, члівы—домованный, неподдержанный на язык.
Языніна *ж.*—прорытая в земле галерея. Сержа.
Языць *каго*—укорять, няговаривать.
Язызец *м.*—паездник, алькор НТэ.
Язымен *м.*—ясмин.
Языменны—жасминный.
Язын *м. ўл.*—Иосиф.
Яйка *н.*—яйцо.
Як *прс.*—как; *зл.*—нежели (при сравн. ст.).
Якар *м.*—1) якорь, 2) отборные семена.
Якасны—качественный. НТэ.
Якась—как-то.
Якасьць *ж.*—качество. НТэ.
Як-бы *зл.*—как-бы, будто-бы.
Які—какой.
Які-небудзь—какой-либо, какой-нибудь.
Які-сь—какой-то.
Як-небудзь *прс.*—как-нибудь.
Як-колечы, кольвек *прс.*—как-нибудь.
Як-раз—точь-в-точь, именно так.
Якуб *м. ўл.*—Яков.
Як-хаця—как-тогда, сколько-тогда.
Ялавец, яловец, яласец *м.*—можжевелик (*бот. Juniperus L.*). НТэ.
Ялавіна *ж.*—поле, много лет находящееся под паром.
Ялавіца, лаўка *ж.*—нетельная корова.
Яліна, нка *ж.*—ель; словный шест.
Ялкава—горьковато.
Ялкавець—иметь горький привкус.
Ялоуцаны—можжевеликовый.

Ялчэць—горькнуць.
 Яміна ж.—яма.
 Ямка ж.—1) ямка; 2) место в печи для сгребания жару.
 Янка, Янук м. ўл.—Иван.
 Янот м.—енот.
 Янчук м.—лесной жаворонок.
 Ярмолка ж.—ермолка.
 Яруха ж.—досадительница.
 (Муха яруха).
 Ярына ж.—яровой хлеб.
 Ярыца ж.—яровая рожь.
 Ясакар м.—осокорь (бот. *Roripha nigra* L.).
 Ясен м.—ясень (бот. *Fraxinus* L.).
 НТб.
 Яскарка ж.—искорка.
 Яскрава, вы—ярко, янй.
 Ясновокі—светлоглазый.
 Яснота ж.—ясность.
 Яснотка ж.—яснотка (бот. *Lamium* L.).
 Ястраб м.—ястреб.

Ястрабок м.—ястребинка (бот. *Plantago* L.). НТб.
 Ясь, ська м. ўл.—Ваня.
 Ясьлі м. мн.—ясли.
 Ясьпіс м.—яшма. НТб.
 Яткі ж. мн.—лотки с сестными припасами.
 Ятрасьць ж.—воспаление.
 Ятроўка ж.—невестка.
 Ятрыца—воспалиться (о ранах).
 Ятрыць—воспалять (рану), раздражать.
 Яўкала м.—попрошайка.
 Яўканье м.—тявканье.
 Яўкаць—тявкать; попрошайничать.
 Яўхім м. ўл. Ефим, Евфимий.
 Ячка ж.—ячейка. Сержп.
 Ячка ж.—ячейка Сержп.
 Ячны—ячменный.
 Яшчар м.—1) ящер, дракон; 2) болезнь в горле.
 Яшчарка ж.—ящерица.

Папраўкі памылак і хібаў друку.

Стар.	рад.	ліч.	змяну	Надрукавана:	А памылка быць
16	13	змяну	Абязьвініць	Абязьвініць	Абязьвініць
19	4	зьверху	Агось—с.м. гась	Агось, гась—оказе при выгоне гусей	Агось, гась—оказе при выгоне гусей
.	11	.	дзімае пахвыць	дзімае пахвыць	дзімае пахвыць
28	22	.	Адшарпуць	Адшарпуць	Адшарпуць
.	6	змяну	осмыслиць, мыслить	осмыслиць, мыслить	осмыслиць, мыслить
31	4	.	тупы	тупы	тупы
32	4	зьверху	умень.	умень.	умень.
34	20	змяну	Апяць, -пець што	Апяць, -пець што	Апяць, -пець што
37	22	.	Асасёр	Асасёр	Асасёр
44	7	.	злагонны	Безлагонны	Безлагонны
46	4	зьверху	Блытаць	Блытаць	Блытаць
48	9	.	Гарэла	Гарэла	Гарэла
50	5	змяну	Бунтаваць што	Бунтаваць што, хіба	Бунтаваць што, хіба
.	14	.	Буслапка	Буслапка	Буслапка
52	12	зьверху	Бязуладзьдзе	Бязуладзьдзе	Бязуладзьдзе
.	20	змяну	Бязуродзьдзе	Бязуродзьдзе	Бязуродзьдзе
53	14	зьверху	Бязьладзьдзе	Бязьладзьдзе	Бязьладзьдзе
55	2	змяну	Валаць хоць	Валаць што	Валаць што
56	20	.	Варшаль	Варшаль, варшаль	Варшаль, варшаль
60	22	зьверху	Водветай	Водведзі	Водведзі
63	4	змяну	Выгодзьдзе	Выгодзьдзе	Выгодзьдзе
64	17	.	Выдзеліна	Выдзеліна	Выдзеліна
65	15	зьверху	Выканаць што—с.м. выконваць.	Выканаць, выконваць што—исполнять, исполнить.	Выканаць, выконваць што—исполнять, исполнить.
71	20	зьверху	Высьведчаны	Высьведчаны	Высьведчаны
72	7	.	Выучаць	Выучаць	Выучаць
.	8	.	Выучоны	Выучоны	Выучоны
77	13	змяну	Гараць	Гараць	Гараць
78	10	.	Аспіс Робіна	Аспіс Робіна	Аспіс Робіна
81	17	.	Глыбыніны	Глыбыніны	Глыбыніны
.	8	змяну	Гносьці	Гносьці	Гносьці
82	4	зьверху	Годзе	Годзі	Годзі
.	21	.	Грабенчык	Грабенчык	Грабенчык
84	8	.	Губіць што	Губіць што, каг.	Губіць што, каг.
88	13	змяну	Дакучаць што	Дакучаць што	Дакучаць што
90	14	.	Дасьвідчальны	Дасьвідчальны	Дасьвідчальны
91	8	зьверху	Дасьвідчальны ж.—остроуміе	Дасьвідчальны ж.—любовность, остроумие	Дасьвідчальны ж.—любовность, остроумие
95	2	.	Агрімонія L.	Агрімонія Eupatoria L.	Агрімонія Eupatoria L.
96	3	змяну	Дмухавец	Дмухавец	Дмухавец

стар.	96	рад.	25	зыбу	Дмысл	Домысел
"	97	"	11	зыверху	Драпжства	Драпества
"	98	"	5	"	Дрымаць	Драмаць
"	99	"	7	зыбу	Дыхнуць	Дыхнуць
"	102	"	1	зыверху	Жлактаць	Жлактаць
"	"	"	1	зыбу	Жлактаньне	Жлактаньне
"	107	"	2	зыверху	Загусьці	Загусьці
"	"	"	13	"	Загляданца, гадзіна	Загляданца, гадзена
"	109	"	20	"	дзямал	дзямал
"	111	"	16	зыверху	Заліць м. му — дася- ждаць	Заліць м. му — бучаць больш; м. му — дася- ждаць
"	"	"	13	зыбу	зашчэпаць	зашчэпаць
"	112	"	15	"	Замалада	Замалада
"	117	"	20	"	Заськаліваць, ська- ліць	Заськаліваць, ськалі- ць
"	120	"	1	"	Зашчэкатаць	Зашчэкатаць
"	121	"	12	зыверху	Збыўленьне	Збыўленьне
"	122	"	20	"	Звэляванца	Звэляванца
"	124	"	23	зыбу	Згуканы	Згуканы
"	126	"	2	"	— с.м. замес	— с.м. замес
"	127	"	3	"	Злыбада	Злыбада
"	130	"	21	"	Нігосці а.	Нігосці а.
"	133	"	19	зыверху	Злыма	Злыма
"	135	"	12	зыбу	Залеаны	Залеаны
"	"	"	11	"	Залега	Залега
"	137	"	4	"	Каберцаны	Каберцаны
"	139	"	16	"	Калеганец	Калеганец
"	140	"	13	зыверху	Камаш	Камаш
"	141	"	2	"	Капек	Капек
"	142	"	23	зыбу	Карантыш	Карантыш
"	"	"	11	"	Квахтуньня	Квахтуньня
"	146	"	9	"	Кізаць	Кізаць
"	149	"	19	"	Крадзек	Крадзек
"	150	"	18	зыверху	Кратацца	Кратацца
"	"	"	19	"	Кратаць	Кратаць
"	"	"	18	зыбу	Краесьветласць	Краесьветласць
"	151	"	14	"	Кружало	Кружало
"	155	"	19	зыверху	Куфарак	Куфарак
"	156	"	3	зыбу	Лазьня	Лазьня
"	"	"	15	"	Лазенька	Лазенька
"	157	"	11	зыверху	Ласа — с апэтитом	Ласа — лакомо, с апе- титом
"	"	"	9	зыбу	Лацвей пр. а. см.	Лацвей пр. а. см.
"	158	"	21	"	Лекі м. м. — лекарство	Лекі м. м. — лекарство
"	"	"	20	"	Лекі м. м. — испуг.	Лекі м. м. — испуг.
"	"	"	19	зыверху	Льстачкі	Льстачкі
"	159	"	5	зыбу	Льсьлівы — лісточы	Льсьлівы — льстныя, маніпуляцый.

стар.	159	рад.	1	зыверху	сінхаваньне.	сінхаваньне
"	161	"	10	"	Лускаўка	Лускаўка
"	162	"	19	"	Лыва	Лыва
"	163	"	18	"	Ма быць	Ма быць
"	172	"	23	зыбу	Мулер	Мулер
"	173	"	16	"	Мута	Мута
"	"	"	21	"	Мысьленьне	Мысьленьне
"	"	"	3	"	Мыцельнік	Мыцельнік
"	174	"	11	зыверху	Мянушка	Мянушка
"	"	"	23	зыбу	Мисенны	Мисенны
"	"	"	7	"	Мятлог	Мятлог
"	180	"	20	"	Наектацца	Наектацца
"	181	"	21	"	Найманыя	Найманыя
"	183	"	18	"	Надсаванца каго —	Надсаванца —
"	184	"	7	зыбу	Напільваньне м. му	Напільваньне м. му, м. му
"	187	"	2	"	Настукатацца	Настукатацца
"	190	"	15	"	Неазначаны	Неазначаны
"	"	"	7	зыверху	Неадкуль	Неадкуль
"	194	"	14	"	не за плаго.	незадога.
"	"	"	16	"	Неўдасьціны	Неўдасьціны
"	197	"	21	зыбу	Нязванна	Нязванна
"	198	"	14	"	Нязванны	Нязванны
"	201	"	16	зыверху	Падхіліцца ад м. му.	Падхіліцца ад м. му, каго
"	203	"	7	"	Павараныць	Павараныць
"	204	"	23	зыбу	Павыдукаваць	Павыдукаваць
"	"	"	12	"	Павыскарэкацца	Павыскарэкацца
"	205	"	13	зыверху	Паганец	Паганец
"	206	"	23	зыбу	Грушныя	Грушныя
"	208	"	14	"	Паджыгайла	Паджыгайла
"	210	"	13	зыверху	Паднявольны	Паднявольны
"	"	"	8	зыбу	Tetrao cobonix.	Tetrao cobonix.
"	"	"	13	"	Подохлы	Подохлы
"	213	"	4	зыверху	подпіраць.	подпіраць.
"	216	"	20	зыбу	Пакаляхонь м. му	Пакаляхонь м. му
"	221	"	23	"	Папярны	Папярны
"	222	"	24	"	Папраціўца	Папраціўца
"	224	"	7	"	Пасідаць каго	Пасідаць м. му, каго
"	226	"	15	зыверху	Пасукаць	Пасукаць
"	"	"	20	зыбу	Пасьняцца	Пасьняцца
"	"	"	16	"	Пасьняцьне	Пасьняцьне
"	227	"	25	"	Патрафлян	Патрафлян
"	230	"	1	зыверху	Пашукаць м. му	Пашукаць м. му, каго
"	237	"	8	зыбу	Пэрдэч	Пэрдэч
"	238	"	16	зыверху	Пэсх	Пэсх
"	239	"	11	зыбу	Пэнка	Пэнка
"	240	"	22	"	Пэмя	Пэмя
"	241	"	9	зыверху	Пэць	Пэць

стр.	раб.	язык	Предстаўнік	Предстаўнік
244	19	язык	Прапільнавоццэ, што	Прапільнавоццэ, што
247	23	.	.	што
248	24	язык	Прасьліца, -сьліца	Прасьліца, -сьліца
249	8	зверху	Прахоца	Прахоца
.	9	.	Прахоцы	Прахоцы
251	24	.	Прыземька	Прыземька
256	5	зверху	Прымушань	Прымушань
.	17	.	Прычка	Прычка
261	7	.	Прыцем	Прыцем
263	17	язык	Пухір	Пухір
270	20	зверху	Размагдэўцаць, -гав- цаць	Размагдэўцаць, -гав- цаць
273	2	язык	Расквастаца	Расквастаца
280	2	зверху	Ручэчка	Ручэчка
283	20	.	Самаабмежаваньне	Самаабмежаваньне
286	5	язык	Сіберыя	Сіберыя
292	18	зверху	Скрышаньца	Скрышаньца
.	19	.	Скрышань	Скрышань
297	8	.	Спатайка	Спатайка
300	17	.	Станік	Станік
301	11	.	Стогруд	Стогруд
302	7	язык	прыметываньне	прыметываньне
307	19	зверху	Нацясота	Нацясота
308	25	.	Сьліца	Сьліца
311	18	.	Табе	Табе
314	20	.	Трасца	Трасца
320	25	.	Удасканальваньне	Удасканальваньне
.	24	.	Удасканальваць	Удасканальваць
332	21	.	Фантазьваньне	Фантазьваньне
.	20	.	Фантазьваць	Фантазьваць

Вучэбнае выданьне
 Сэрыя «Беларуская мова: гісторыя і сучаснасьць»
 заснаваная ў 1991 годзе

Байкоў Мікалай Якаўлевіч
 Векрашэвіч Сцяпан Міхайлавіч
БЕЛАРУСКА-РАСІЎСКІ СЛЮЎНІК
 Факсімільнае выданьне

Выданне падрыхтавана па эдыцыяну,
 які захоўваецца ў Бюро Сячанкі

Адказны за выпуск А. І. Чырванка, Р. І. Краўчанка, А. М. Івашка

НБ № 3362

Дзеяслова: 22 01 04 Формат 60x90/16. Папера па журналіскай. Афармленне: друка. Рэклама: друка. арк.
 22,5. Умова друку: арк. 23,75. Ул. выд. арк. 20,87. Тираж 20 000 экз. Зав. 0170. Цана 40 г.
 Выдавецтва «Народная асвета» Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, літвалі 210 № 4, 220009,
 Мінск, аддзел № 10, Беларусь.

Уклад працы Прадстаўніцтва Беларуска-Расійскага Інстытута Мовазнаўства імя В. Вавілава, 220040, Мінск,
 Чырванка, 25

4002030000—022

—93

М 303(03)—90

В N 5-041-00918-5

© Выдавецтва
 «Народная асвета», 1993